



ВЯРТАННЕ

6

Выяўленне,
сумеснае
выкарыстанне
і вяртанне
архіўных,
бібліятэчных
і музейных
каштоўнасцей,
якія захоўваюцца
у замежных краінах

Мінск
«Беларускі фонд культуры»
1999

УДК 008 (=826) (100–87) (082)

ББК 71 (4 Беи)

В 95

Серыя заснавана ў 1992 годзе

Рэдакцыйная калегія

доктар мастацтвазнаўства
Надзея Высоцкая,

Наталля Давыдзенка
(рэдактар),

доктар філалагічных навук
Адам Мальдзіс
(галоўны рэдактар),

кандыдат гістарычных навук
Аляксандр Міхальчанка,

Таццяна Роішчына,
Аркадзь Тойсцік,

кандыдат філалагічных навук
Любоў Уладыкоўская-Канаплянік

Зборнік складзены з лепшых прац,

якія выкананы ў Цэнтры імя Ф. Скарэны па заказу

Дзяржаўнага камітэта па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь
дзяякуючы фінансаванию Дзяржаўнага камітэта па навуцы Рэспублікі Беларусь.

Друкаванне ажыццёўлена на сродкі Асацыяцыі Грамадскага аб'яднання
“Беларуская канфедэрацыя творчых саюзаў і культурных фондаў”.

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ І АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ

Михаил Шумейко (Минск)

МЕТОДОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА УТРАЧЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ (АРХИВНЫХ, МУЗЕЙНЫХ, БИБЛИОТЕЧНЫХ) ЦЕННОСТЕЙ БЕЛАРУСИ

Причины и механизм “вымывания” культурных ценностей, созданных в течение многовековой истории Беларуси на ее территории, уже достаточно хорошо исследованы. Сложилась значительная литература библиографического археографического и пр. характера, указывающая на местонахождение архивных, музейных, библиотечных собраний, вывезенных в разное время из Беларуси. Отметим здесь “Описание рукописей Виленской Публичной библиотеки, церковно-славянских и русских” / Сост. Ф. Н. Добрянский. Вильна, 1882; “Описание рукописного отделения Виленской Публичной библиотеки”. Вильна, 1895–1904. Вып. 1–5; “Описание документов архива западнорусских униатских митрополитов”. СПб., 1897, 1907. Т. 1–2; “Опись документов Виленского центрального архива древних актовых книг”. Вильна, 1901–1913. Вып. 1–10; “Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI–XIII вв.” // Археографическая комиссия. М., 1984; работы Л. А. Шлюбского — “Доля кнігасховаў і архіваў зямель крыўскіх і былога Вялікага княства Літоўскага”. Коўна, 1925; А. Калубовича — “Мова ў гісторыі беларускага пісьменства” // Крокі гісторыі: Даследаванні, артыкулы, успаміны. Беласток; Вільня; Менск, [б. д.] и др.

Как известно, работа по выявлению находившихся за пределами Беларуси отечественных архивных, музейных и книжных собраний наиболее активно велась в 1920-е гг. Именно тогда в белорусские архивы были возвращены многие документальные комплексы, находившиеся в российских хранилищах, а также обозначены места хранения архивных собраний, носивших спорный характер. Проблемы реституции культурных ценностей были едва ли не впервые в белорусской истории подняты на Первой Всебелорусской конференции архивных работников 12–14 мая 1924 г. и Первом съезде исследователей белорусской археологии и археографии 17–18 января 1926 г. И если на конференции речь шла о необходимости возвращения в Беларусь только архивных собраний, вывезенных в XIX – начале XX в. в Россию, то съезд принял резолюции о реституции белорусских архивных, музейных и книжных ценностей (См.: Працы Першага зызду дасьледчыкаў беларускага архэолёгіі і архэографіі 17–18 студзеня 1926 г. Мн., 1926. С. 5–7. / Резолюции “Аб Літоўскай мэтрыцы”,

“Аб беларускіх архіўных фондах за межамі БССР”, “Аб музэйнай справе”, “Аб звароце бібліятэк”). К сожалению, лишь часть этих резолюций была реализована: так, по-прежнему архив великорусской канцелярии, хранившийся раньше преимущественно в Несвиже, находится в российском архивохранилище и вряд ли когда-либо будет передан в Беларусь (или Литву, на чем настаивают литовские архивисты), по-прежнему в Государственном историческом музее России хранится уникальная библиотека по истории Отечественной войны 1812 г., собранная и описанная в Борисове известным белорусским библиографом И. Х. Колодеевым, в Киеве — фамильная библиотека гр. Хрептовича-Бутенева, вывезенная из его родового имения в Щорсах, и др.

Вторая мировая война стала тем “девятым валом” для культурных ценностей Беларуси, о котором писал проф. В. Смолко (правда, в связи с событиями 1917–1919 гг.). Она создала зияющие лакуны в архивных, музеиных и книжных собраниях республики, остающиеся до сих пор незаполненными, несмотря на значительные, порой носящие подвигнический характер, усилия белорусских архивистов, музеиных, библиотечных работников.

С учетом всех указанных обстоятельств первоочередной задачей современных белорусских ученых, архивистов, работников библиотек, музеев становится формирование в соответствии со ст. 25 Закона Республики Беларусь “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны” от 13 ноября 1992 г., ст. 12 Закона Республики Беларусь “О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь” от 6 октября 1994 г. и др. базы данных о наличии за пределами республики рукописных, музеиных, книжных собраний как белорусского происхождения, так и о Беларуси. Условно она может быть названа “Зарубежная архивная, музеиная, библиотечная беларусика” (далее “Зарубежная беларусика”). Начало созданию базы уже положено изданием в 1990 г. справочника “Документы па гісторыі Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архівах СССР”, основанного на данных Центрального фондового каталога бывшего Главного архивного управления при Совете Министров СССР. Определенный вклад в формирование базы вносят и материалы научных конференций по проблемам реституции культурных ценностей, выявления зарубежных архивных собраний и т. п. (см.: Эсэстыцця культурных каштоўнасцей: праблемы вяртання і сумеснага выкарыстання (юрыдычныя, науковыя і маральныя аспекты) / Вяртанне-4. Мн., 1997; Замежная архіўная беларусіка. Мн., 1998).

“Зарубежная беларусика” должна иметь многоуровневый характер. Первый уровень могла бы представлять регулярно пополняемая база данных о наличии в отечественном законодательстве нормативных и методических документов, регламентирующих порядок и методику выявления, взятия на учет и использования зарубежной беларусики. Второй могут представить различные виды опубликованного научно-справочного аппарата архивов, му-

зеев, библиотек тех зарубежных стран (России, Польши, Литвы, Украины, Германии и др.), в которых могут находиться историко-культурные ценности как белорусского происхождения, так и о Беларуси. Среди важнейших общественно доступных архивно-библиотечных справочников укажем на следующие: Государственные архивы СССР: Справочник в 2-х ч. М., 1989; Archiwia państwowie w Polsce: Przewodnik po zasobach / Opracowanie zbiorowe pod red. Andrzeja Biernata i Anny Laszuk. Warszawa, 1998; Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie / Oprac. Maria Kocojowa. Kraków, 1993; Государственные архивы Украинской ССР. Киев, 1988, и др. Здесь же следует иметь в виду и другие справочники типа путеводителей, которые давали бы информацию если не о составе документов дела (для архивов), то хотя бы о составе фонда.

На данном уровне, на наш взгляд, следовало бы также накапливать информацию о зарубежной беларусице, полученную путем изучения специализированной архивно-музейной библиотечной периодики, повременных изданий, всевозможных “Трудов”, “Записок” и т. п., выходивших ранее и ныне издающихся как в интересующих нас странах, так и в Беларуси, — “Отечественные архивы”, “Советские архивы”, “Вопросы архивоведения”, “Архивное дело”, “Археографический ежегодник”, “Музейное дело”, “Труды ГИМ”, “Записки ОР ГБЛ” (Россия), “Archeion” (Польша), “Архіви України”, “Український археографічний щорічник”, “Архівна справа”, “Архів Радянської України”, “Памятки України”, “Archivmitteilung” (Германия) и др.

На третьем, основном уровне, должна накапливаться информация, полученная как традиционным путем (через знакомство de visu с архивными, музеиными, библиотечными собраниями, через изучение внутреннего научно-справочного аппарата архивов, музеев, библиотек), так и с применением новейших информационных технологий (в том числе и с помощью Internet).

Для формирования базы данных указанного уровня большое значение приобретает проблема адекватной идентификации зарубежной беларусики, поскольку ее информационный массив формировался в течение очень значительного времени, что было обусловлено различными обстоятельствами как объективного, так и субъективного характера. К первым следует отнести, например, отсутствие в XIX – начале XX в. на территории Беларуси исторических архивов (за исключением имевшего сугубо региональный характер Витебского архива древних актовых книг, объединенного в начале 1900 гг. с аналогичным Виленским), крупных публичных библиотек и музеев с рукописными отделениями (создаваемые в конце XIX – начале XX в. в епархиальных городах церковные историко-археологические музеи с древлехранилищами, а также небольшие библиотеки, как, например, Витебской ученой архивной комиссии и пр., не могут приниматься в расчет, поскольку в них концентрировались небольшие собрания, не имевшие научной ценности). Отсюда — вывоз документов и материалов белорусского происхождения за пределы

Беларуси, концентрация их в архивохранилищах, библиотеках, музеях Москвы, Киева, Вильнюса), Варшавы.

К обстоятельствам субъективного характера следует отнести “вымывание” ученых сил из Беларуси ввиду отсутствия здесь в этот же период высших учебных заведений. В связи с выездом, в университетские города вместе с людьми увозились и принадлежавшие им историко-культурные ценности, оседая после смерти их владельцев в архивах, музеях, библиотеках или частных собраниях тех стран, где они жили.

Важнейшим условием при заполнении базы данных третьего уровня “Зарубежной беларусики” должно стать соблюдение единства методики описания выявленных историко-культурных ценностей (архивных, музейных, библиотечных). Учитывая, что имеются существенные различия в системах описания, учета, научно-справочного аппарата архивных документов, книжных собраний, музейных экспонатов, далее мы ограничимся только письменными источниками, независимо от мест их хранения (в архивах, рукописных отделах библиотек, отделах письменных источников музеев). К этому нас подталкивает изучение опыта украинских коллег, давно и успешно занимающихся разработкой аналогичных проблем. Так, известно, что 4 мая 1992 г. постановлением Государственного комитета по вопросам науки и технологий при Кабинете Министров Украины была утверждена как государственная и получила финансирование программа “Архивная и рукописная Украина: Национальная сводная система документальной информации”, одним из трех направлений которой является выявление, регистрация, учет документов на Украине и за ее пределами. В развитие этой программы в 1994 г. было подписано соглашение о совместной разработке специального международного проекта “Украинская археобиблиобаза” между Гарвардским Украинским научным институтом (США) и Национальной академией наук, Главархивом Украины и Министерством культуры Украины. Это соглашение предусматривает создание сводной базы данных на все украинские учреждения, имеющие архивные и рукописные фонды.

Используя опыт, накопленный украинскими архивистами в части выявления и учета историко-культурного наследия, находящегося за пределами республики, а также международный опыт в области создания информационных технологий, можно сделать следующее заключение: информация о местонахождении тех или иных документальных материалов зачастую имеет меньшее значение, нежели информация о современном состоянии их упорядочения. Отсюда то значение, которое должно быть придаваемо решению проблемы совместных баз данных, выхода на базы данных России, Литвы, Польши, Украины, других стран с целью объединения ресурсов беларусики в зарубежных архивах, библиотеках и музеях, создания материальных баз данных, обеспечения доступа до существующих баз данных и т. д. Исходя из это-

го, создаваемая в республике база данных “Зарубежная беларусика” должна соответствовать международным стандартам и быть совместимой с аналогичными базами других стран (прежде всего России, Польши, Литвы, Украины, Германии). А это в свою очередь может быть достигнуто путем применения разработанных Международным советом архивов структур автоматизированного описания архивных фондов.

Ниже приводится структура автоматизированного описания архивного фонда (личного архивного фонда). Образец его заполнения, равно как и образцы кодикологического описания восточнославянской рукописной книги и восточнославянской рукописной нотной книги приводятся в книге: “Архівна та рукописна Україніка: Матеріали розширеної міжвідомчої наряди по обговоренню Державної програми “Архівна та рукописна Україніка”. Київ, 17 жовтня 1991 р. 2 вид., допов. Київ / Інститут української археографії. 1992. С. 74–115.

Приложение № 1

1. Государство, город или населенный пункт.
2. Архивохранилище.
Современное название / предыдущие названия / даты / адреса.
3. Ведомственная подчиненность.
Название ведомства и его статус.
4. Тип архивохранилища.
Государственное / кооперативное / церковное / частное и др.
5. Название фонда или группы материалов в комплексном фонде.
Современное название / предыдущие названия. Если описывается группа материалов, то дается обобщенное название.
6. Номер фонда или регистрационные данные.
Современный / предыдущий / старые номера или шифры. Для частных коллекций приводятся используемые формы учета и регистрации.
7. Тип фонда.
Комплексный / личный / фамильный / родовой / учреждения.
8. Общая численность единиц хранения или дел.
Неописанные материалы характеризуются в формах первичного или начального учета.
9. Фондообразователь.
Для личного фонда: фамилия / псевдоним / изменение фамилии / имя и отчество / даты рождения и смерти / титул / чин / должность / профессия / научные и почетные звания / характер деятельности.
Для учреждения или коллектива: полное название, под которым поступил фонд / предыдущее название / даты существования / местонахождение / профиль и т. д.
10. Хронологические рамки документов.
Указываются только даты оригиналов. Для рукописной книги указываются даты создания книги, а не литературных и исторических памятников, которые вошли в ее состав.

11. Характер документов.

Оригиналы / рукописные копии / машинописные копии.

12. Состав и содержание документов и материалов фонда или группы.

Для состава:

Официальные документы: *указы, постановления, распоряжения и т. д.;*

Биографические и личные документы: *свидетельства, справки;*

Научные труды;

Материалы общественной деятельности;

Творческие художественные материалы: *романы и т. д.;*

Творческие изобразительные материалы;

Публицистические материалы;

Мемуары: *дневники, воспоминания и т. д.;*

Переписка: *адресаты, адресанты;*

Картографические материалы;

Изобразительные материалы: *рисунки, гравюры и т. д.;*

Музыкальные произведения: *ноты, партитуры и т. д.;*

Киноматериалы;

Фотоматериалы;

Фономатериалы;

Нетрадиционные носители;

Материалы коллекции: *рукописные книги, гравюры, автографы деятелей и т. д.;*

Материалы из личных библиотек и собраний;

Материалы других лиц и учреждений;

Для содержания:

Время создания;

Кем создано;

Тема;

Предмет (понятие "тема" может входить в рубрику "предмет");

Локализация (регион или историческая область);

Хронологические рамки событий.

13. Язык(и) документов.

Основной, используемые.

14. Физическое состояние.

Удовлетворительное / неудовлетворительное / плохое.

15. Ограничения на выдачу.

Ограничено / не ограничено / частично ограничено и т. д.

Причины: *депозитарное хранение / физическое состояние / ведомственная или служебная информация и т. д.*

16. История фонда.

Поступление в архивохранилище: *время поступления / источник поступления / условия поступления / объем и т. д.*

Владелец фонда. Информация дается в такой последовательности, как в п. 9;
Научно-техническая обработка: *время / исполнители;*

Наличие материалов фонда в других хранилищах: *местонахождение / хранилище / номер фонда или регистрационные данные / название / номера дел / общая характеристика;*

Дополнительные сведения.

17. Учетно-справочные документы.

Описи / картотечные каталоги / перечни и т. д.

18. Библиографические данные.

Научно-справочные издания: каталоги, указатели, обзоры, перечни.

Неопубликованные материалы.

19. Дополнительная информация.

Мая Яніцкая (Мінск)

**ПЕРАЛІК (НЯПОЎНЫ) ТВОРАЎ ДЭКАРАТЫЎНА-ПРЫКЛАДНОГА
МАСТАЦТВА З КАШТОЎНЫХ МЕТАЛАЎ, ЯКІЯ ЗНІКЛІ
З БЕЛАРУСКІХ МУЗЕЯЎ У ЧАС ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ**

Страты Magiléўскага дзяржаўнага гістарычнага музея

Назвы твораў	Датаванне	Матэрыялы і тэхніка апрацоўкі	Колькасць
1. Ключ Magiléva, нададзены гораду паводле магдэбургскага права (ювелірны твор)	XVIII ст.	золата	1
2. Ключ Magiléva, нададзены гораду паводле магдэбургскага права (ювелірны твор)	XVIII ст.	серабро	1
3. Крыж Ефрасінні Полацкай, зроблены майстарам Лазарам Багшай па заказу полацкай князёўны	1161 г.	дрэва, серабро, золата, каштоўныя камяні, перагародчатая эмаль	1
4. Шыйная грыўня з чатырох перавітых полых трубак	паходзіла з раскопак Пампеі	золата	1
5. Прамавугольныя пласціны з нізкарэльефнымі выявамі сімвалічных знакаў	~ ~ ~	золата, ціненне	1
6. Пярсцёнкі з камеямі	~ ~ ~	золата, каштоўныя камяні, разьба	6
7. Булава Жыгімonta III	XVI ст.	серабро	1
8. Мітра архіепіскапа Георгія Каніскага	XVII ст.	серабро	1
9. Конаўка нюрнбергская	XVII ст. (?)	серабро	1
10. Пісталет крамянёвы, аздоблены арабскім пісьмёнаі і арнаментальнай вяззю	?	серабро, пазалочата, чаканка	1

Назвы твораў	Датаванне	Матэрыялы і тэхніка апрацоўкі	Колькасць
11. Талерка плоская, вялікая, упрыгожаная сімвалічнымі сцэнамі з жыцця пісу рускага цара Аляксея Міхайлавіча	XVII ст.	серабро, штамп	1
12. Талеркі плоскія, вялікія, упрыгожаныя выявамі батальных сцэн з гісторыі сярэдніх вякоў	XIV–XV стст.	серабро, штамп	2
13. Збан вялікі, упрыгожаны выявамі батальных сцэн з гісторыі сярэдніх вякоў	XIV–XV стст.	серабро, штамп, чарненне	1
14. Келіх вялікі з выявай Пятра I	XVIII ст.	серабро, ліццё, штамп	1
15. Келіх вялікі з выявай цара Аляксея Міхайлавіча	XVII ст.	серабро, ліццё, штамп	1
16. Тытунёўкі, аздобленыя гравіроўкай	XVII ст. (?)	серабро, штамп, гравіроўка	?
17. Калекцыя манет розных часоў і дзяржаў	X–XIX стст.	серабро	18 000 адз.
18. Калекцыя візантыйскіх манет	X ст.	золата	10
19. Клад манет, знайдзены ў вёсцы Каменка Быхаўскага пав.	розных часоў	серабро	32
20. Арабскія дырхемы, наўгародскія грыўні	?	серабро	?
21. Гадзіннікі кішэнныя, аздобленыя эмаллю	розных часоў	золата	4
22. Евангеллі ў сярэбраных абкладах работы беларускіх майстроў	XVI–XVIII стст.	серабро	20
23. Абрэзы ў абкладах работы беларускіх майстроў	XVI–XVIII стст.	серабро	15
24. Абрэзы ў сярэбраных і залатых абкладах, упрыгожаных брыльянтамі	розных стст.	серабро, золата, брыльянты, чаканка, гравіроўка	шмат
25. Абраз “Маці Божая Іверская”, упрыгожаны пазалочанай шатай з каштоўнымі камянімі. Дар царкве ад маскоўскіх купцоў	?	серабро, пазалота, каштоўныя камяні, чаканка, гравіроўка	1

Назвы твораў	Датаванне	Матэрыялы і тэхніка апрацоўкі	Колькасць
26. Абраз “Маці Божая”, аздоблены сярэбранай шатай	?	серабро, чаканка, гравіроўка	1
27. Абраз “Святы Мікола”, аздоблены сярэбранай шатай з накладкамі	?	серабро, чаканка, гравіроўка	1
28. Абраз “Святыя Пётр і Павел”, аздоблены сярэбранай шатай	?	серабро, чаканка, гравіроўка	1
29. Абраз “Маці Божая Казанская”, упрыгожаны сярэбраным пазалочаным абкладам з брыльянтамі. Дар царкве ад рускага цара Аляксандра II у 1867 г.	XIX ст.	серабро, пазалота, чаканка, гравіроўка, брыльянты	1
30. Абраз “Маці Божая Бялыніцкая”, упрыгожаны сярэбранай шатай з каштоўнымі камнямі	XV ст.	серабро, каштоўныя камяні, чаканка, гравіроўка	1
31. Абраз “Маці Божая Спаская”, аздоблены сярэбраным абкладам; мастак Пётр Сліжкоў (Сліжык ?)	1670 г.	серабро, чаканка, гравіроўка	1
32. Дарахавальніцы	розных часоў	золата, серабро, чаканка, гравіроўка	шмат
33. Дыскасы	~ ~ ~	золата, серабро, чаканка, гравіроўка	шмат
34. Паціры	~ ~ ~	золата, серабро, чаканка, гравіроўка	шмат
35. Кадзільніцы	~ ~ ~	золата, серабро, чаканка, гравіроўка	шмат
36. Крыжы, упрыгожаныя брыльянтамі	~ ~ ~	золата, ліццё, чаканка, гравіроўка	шмат
37. Пярсцёнкі з каштоўнымі камнямі	~ ~ ~	золата, серабро	шмат
38. Бранзалеты, пярсцёнкі, завушніцы, грыўні, ланцужкі шыйныя, медальёны, спражкі, брошкі, заколкі для валасоў, куфэрачкі ювелірныя, кілішкі	розных стст.	серабро, каштоўныя камяні	шмат

Назвы твораў	Датаванне	Матэрыялы і тэхніка апрацоўкі	Колькасць
39. Шаты, абклады, розны літургічны (праваслаўны і каталіцкі), а таксама бытавы посуд беларускіх майстроў	XIV–XVIII стст.	серабро	1 900 адз.
40. Зброя, упрыгожаная серабром і пазалотай	XVII–XVIII стст.	метал, серабро, пазалота	шмат
41. Ювелірны ўпрыгожанні, знайдены ў час археалагічных раскопак курганоў Беларусі	з розных часоў да X ст.	серабро, каштоўныя камяні	шмат
42. Наканечнікі для яўрэйскіх тор, упрыгожаныя гранёнымі ізумрудамі	?	серабро, ізумруды	2
43. Рэчы для адпраўлення іудзейскага культу (скрыжалі Майсеевы, посуд для паходчых трай, падсвечнікі, сямісвечнікі)	розных часоў	золата, серабро, серабро пазалочанае	шмат
44. Пацір з лічбамі “1812”	1812 г.	серабро, пазалота, чаканка, гравіроўка	1
45. Пацір з лічбамі “1590”	1590 г.	серабро, пазалота, чаканка, гравіроўка	1
46. Пячаткі Магілёва, нададзеныя разам з магдэбургскім правам	XVIII ст.	серабро	2

Спіс складзены на падставе матэрыялаў зборніка “Вяртанне” (Мн., 1992. С. 112–121); на 117 старонцы зборніка сказана, што спіс гэты складзены су-працоўнікамі Магілёўскага музея па памяці, бо дакументаваны спіс быў вывезены разам з каштоўнасцямі.

Страты Слонімскага краязнаўчага музея

1. Набор англійскіх гадзіннікаўых механізмаў	XVIII ст.	серабро	?
--	-----------	---------	---

Мая Яніцкая (Мінск)

ЦУДАТВОРНЫЯ АБРАЗЫ, СТРАЧАНЫЯ БЕЛАРУССЮ Ў ВІХУРЫ ГІСТАРЫЧНЫХ ПАДЗЕЙ

У Беларусі не захаваліся візантыйскія абразы, якія ўпрыгожвалі полацкія храмы X ст. Іаана Хрысціцеля і Святой Багародзіцы, Сафійскі сабор — у XI ст. і іншыя цэрквы Беларусі — у XII—XV стст. Але друкаваныя і рукапісныя крываціі захавалі пэўную інфармацыю пра гэтыхі каштоўныя творы мастацтва, напрыклад:

- Абраз “*Нараджэнне Маці Божай Заслаўскае*” X ст. візантыйскага пісьма, што быў прывезены з Кіева княгініяй Рагнедай у Заслаўскі манастыр каля Мінска¹.

- Абраз “*Маці Божая Адзігітрыя Холмская*”, які, згодна з паданнем, быў прывезены ў X ст. з Візантыйскага князем Уладзімірам. Пазней абрэз трапіў ў праваслаўную царкву мястэчка Холм (цяпер Рэспубліка Польшча)². Захаваліся пазнейшыя копіі гэтага абрэза.

Некалькі мініяцюрных мясцовашанаваных цудатворных абрэзоў Беларусі XII ст. былі выкананы ў тэхніцы рэльефа на разных матэрыялах, напрыклад:

- Цудатворны абрэз “*Маці Божая Купяціцкая*”, які з’явіўся ў Купяцічах (цяпер Пінскі р-н Брэсцкай вобл.) у 1182 г. Ён меў выгляд меднага крыжа (з XVII ст. знаходзіцца ў Кіеўскім Сафійскім саборы)³.

Першая інфармацыя пра набыццё візантыйскіх абрэзоў беларускімі манастырамі датычыцца дзеянісці ігуменні Полацкага Спаскага жаночага манастыра, князёўны, асветніці і мецэнаткі Ефрасінні Полацкай, дзякуючы якой была ўзвядзена Спаса-Ефрасіньеўская царква. Па яе загаду манах полацкага мужчынскага манастыра прывёз з Царграда ў Полацк абрэз “*Маці Божая Адзігітрыя Эфеская*”. Абрэз быў прывезены ў падарунак Ефрасінні (у адказ на яе просьбу прыслаць абрэз з Эфеса) ад яе суродзіча — унука візантыйскага імператара, царэвіча Аляксея Комніна, які быў мужам яе роднай цёткі Соф’і (хрысціянскае імя Зоя, язычніцкае Дабрадзэя), вядомай у Царградзе лекаркі, якая напісала там кнігу “*Мазі*”.

Лічыцца, што згаданы абрэз быў напісаны евангелістам Лукой у Эфесе. Таму ён меў спачатку назыву “*Эфескі*”, потым “*Корсунскі*” і, нарэшце, “*По-*

¹ [Снессорева С.] Земная жизнь пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ея икон / Сост. С. Снессорева. Ярославль, 1993. 2 изд., дополн. С. 310.

² Тамсама. С. 311–312.

³ Высоцкая Н. Ф. Темперная живопись Белоруссии конца XV–XVIII веков. Мин., 1986. С. 25; Яскевич А. Купяціцкая ікона Божай Маці // Культура. 1998. 3–16 студз.

лацкі”, яшчэ пазней “Таропецкі”, бо, згодна з паданнем, ён з 1239 г. да 1917 г. знаходзіўся ў царкве г. Таропца. Цяпер абрэз знаходзіцца ў Дзяржаўным Рускім музеі Санкт-Пецярбурга⁴. Розныя даследчыкі выказываюць розныя меркаванні пра іканаграфію прывезенага абрэза і яго датаванне. Як выглядаў полацкі абрэз, дакладна невядома, таму што розныя аўтары XIX ст. публікавалі непадобныя ілюстрацыі аднаго і таго ж абрэза, гісторыя якога звязана са шлюбам Аляксандра Неўскага і полацкай князёйны Параскевы. Ёй полацкі абрэз быў дадзены ў 1239 г. у пасаг як блаславенне бацькоў. Яна прывезла абрэз да мужа ў Таропец. Горад у той час уваходзіў у склад Полацкага княства. Ёсць таксама меркаванне, што гэты абрэз вывезлі мана什кі з Полацка ў XVI ст. у Таропец, ратуючы ад рабаўніцтва войска Івана Грознага⁵. Даследчык А. Ярашэвіч лічыць, што полацкую князёйну блаславілі на шлюб “спісам” мясцовага пісьма XIII ст. з прывезенага абрэза, а сам арыгінал застаўся ў Полацку⁶. Даследчык В. Пуцко мяркуе, што ў Полацк з Канстанцінопалія прывезлі або сапраўдны абрэз, які паходзіў з Эфеса (але з невядомай ў візантыйскім іканапісе іканаграфіяй пад называй “Маці Божая Эфеская”), або гэта быў спіс з рэальна існаваўшага абрэза “Маці Божая Эдэская”, які адпавядае рэдкаму іканаграфічнаму тыпу пад называй “Агіясарытыса”. У гэтым тыпе пабедраная выява Маці Божай без дзіцяці падаецца ў час малення, “стоячы бокам” ці ў тры чвэрткі развароту направа. Да такой высновы В. Пуцко прыйшоў, даследуючы фрэску XII ст. тыпу “Агіясарытыса” ў Спаса-Ефрасіньеўскай царкве Полацка⁷.

У XX ст. пашырылася колькасць гіпотэз аб іканаграфічным тыпе абрэза, прывезенага ў Полацк з Канстанцінопалія, але ўсе яны пакуль грунтуюцца толькі на меркаваннях даследчыкаў.

Нам удалося знайсці інфармацыю пра шэраг беларускіх абрэзоў XII ст., а таксама графічныя выявы некаторых абрэзоў, большасць з якіх не захавалася.

• Абрэз з подпісам “*Kroutagor'e, 1146*” знаходзіўся у царкве вёскі Крута-гор'е, цяпер ваколіцы г. п. Дзяржынск Мінскай вобл.⁸

• “*Maçi Božaja Belačarcoujskaja*”. 1170 г. Абрэз знаходзіўся ў Свята-троіцкай царкве мястэчка Белая Царква Сенненскага павета (цяпер Віцебская вобл.)⁹.

⁴ Шалина Т. И. Чудотворная Полоцкая икона Божией Матери “Одигитрия”, известная как “Эфесская”, “Корсунская” и “Торопецкая” // Весн. Бел. Экзархата. 1992. № 2. С. 25.

⁵ Тамсама.

⁶ Ярашэвіч А. А. Іканапіс, скульптура і разьба XVI–XVIII стст. // Музей старажытнабеларускай культуры: Дапаможнік для наведальнікаў. Мн., 1998. С. 157.

⁷ Пуцко В. Ці той гэта абрэз? // Культура. 1992. 8 верас.

⁸ [Снесорова С.] Земная жизнь... С. 426.

⁹ Тамсама. С. 427.

- “*Маці Божая Замілаванне Сакольская*”. 1172 г. Знаходзіўся ў Сакольскім мужчынскім манастыры¹⁰. Цяпер — мястэчка Сакулка (Польшча).
- “*Маці Божая Свірская*”. 1182 г. Назва, відаць, паходзіць ад Свірской царквы, пабудаванай у XII ст. у аднайменным прадмесці г. Смаленска. Там да пачатку XX ст. знаходзіўся гэты абрэз з беларускім надпісам на адваротным баку¹¹.
- “*Маці Божая Цэзарская Бароўская*”. Абрэз з’явіўся ў першай палове XII ст. у мясцовасці Бор каля Усвятаў на Віцебшчыне¹².
- “*Маці Божая Патрыяршия*”. Абрэз з’явіўся ў першай палове XII ст. каля мясцовасці Пустынкі¹³, цяпер Мсціслаўскі р-н Магілёўскай вобл.

Сярод абрэзоў XII ст. у крыніцах згадваюцца два абрэзы мастака Аўрамія Смаленскага¹⁴ (Смаленск у XII–XIII стст. развіваўся ў арэале старажытнабеларускай культуры):

- “*Страшны суд*”. 1221 г.
- “*Выпрабаванне ўсёдышных пакут*”. 1221 г.
- Абрэз “*Маці Божая Адзігітрыя Бялыніцкая*” з’явіўся ў Бялынічах у XII ст.¹⁵ Захаваліся пазнейшыя копіі з яго.
- “*Маці Божая Камянец-Літоўская*”. 1268–1288 гг. Абрэз Камянецкай царкве (цяпер Брэсцкая вобл.) падараўваў валынскі князь Уладзімір Васільевіч¹⁶.

Пра абрэзы XIV ст. можна прывесці наступную інфармацыю:

- “*Маці Божая Адзігітрыя Навадворская*”. Абрэз з’явіўся каля 1320 г. ва ўрочышчы Новы Двор (цяпер Брэсцкая вобл.)¹⁷.
- “*Вялікі пакутнік Дэмітрый*”. На яго абкладзе быў надпіс: “Узяты ў Літву 1386 г.”, належаў царкве ў вёсцы Шчорсы (цяпер Навагрудскі р-н Гродзенскай вобл.)¹⁸.
- “*Успенне маці Божай*”. XIV ст. Абрэз знаходзіўся ў царкве Ляшчынскага манастыра, размешчанага ў ваколіцах Пінска¹⁹.

Паколькі сталіца нашай старажытнай дзяржавы — Вялікага Княства Літоўскага — была перанесена ў 1323 г. з Навагрудка ў Вільню, праваслаўныя беларусы пабудавалі там цэркви св. Міколы і св. Параскевы і манастыры Святадухаўскі, Святатроіцкі і інш., а таксама заснавалі праваслаўныя брацтвы. Сярод братчыкаў было шмат беларускіх мастакоў. Адзінаццаць з іх вывез у Польшчу

¹⁰ Изображение икон Пресвятой Богородицы в православной церкви. М., 1848. С. 3.

¹¹ Высоцкая Н. Ф. Темперная живопись Белоруссии конца XV–XVIII веков. С. 25.

¹² [Ческореба С.] Земная жизнь... С. 426.

¹³ Тамсама. С. 427.

¹⁴ Высоцкая Н. Ф. Темперная живопись Белоруссии конца XV–XVIII веков. С. 25–26.

¹⁵ Веснік Беларускага Экзархата. 1991. № 7 (2). С. 52–53.

¹⁶ [Ческореба С.] Земная жизнь... С. 135.

¹⁷ Тамсама. С. 391.

¹⁸ Высоцкая Н. Ф. Темперная живопись Белоруссии конца XV–XVIII веков. С. 26.

¹⁹ [Ческореба С.] Земная жизнь... С. 391.

ў 1393 г. Ягайла — вялікі князь літоўскі і кароль польскі на той час. А прыдворным жывапісцам у Вільні ў тыя гады быў беларус Якуб Венжык. У XIV ст. у Вільні сфарміраваўся шматканфесійны адміністрацыйна-рэлігійны цэнтр.

Каб зразумець, чаму сучасны беларускі этнас лічыць (разам з літоўцамі) сваёй дзяржавай Вялікае Княства Літоўскае, варта прыгадаць высновы гісторыка М. Ермаловіча ў яго кнізе “Старажытная Беларусь” (Мн., 1990). Пасяліўшыся на вельмі бойкім месцы Еўропы (паміж Усходам і Захадам, Поўначчу і Поўднем), дзе няспынна ішлі войны суседзяў за гэтую тэрыторыю, беларусы змаглі сфарміравацца як народ са сваёй мовай, матэрыйяльнай і духоўнай культурай, традыцыйнымі звычаямі, якія сягаюць у глыб стагоддзяў.

Многіх бянтэжыць неадпаведнасць сучаснай назвы дзяржавы Рэспубліка Беларусь быў яе назве Вялікае Княства Літоўскае пры наяўнасці ў сучасны перыяд суседній дзяржавы пад назвай Рэспубліка Літва. Але ў гісторыі вядома шмат фактаў перамяшчэння на працягу стагоддзяў назвы этнасу і назвы дзяржавы з аднаго этнаса на другі і на другое дзяржаўнае ўтварэнне.

Вось, напрыклад, у XII ст. пад Белай Руссю разумелася Раствова-Сузальская зямля (фактычна пазнейшая Московія). Калі памёр Юрый Далгарукі, то баяры Раствова і Суздаля сталі прасіць яго сына: “Будзь князем у нашай Белай Русі”. Па некаторых звестках, у 1169 г. ён прыняў тытул вялікага князя беларускага. Але ў сучасным значэнні гэтага слова ён не быў беларусам. На гэтай падставе некаторыя маглі б сказаць, што гэта быў наш князь і наша зямля, што было б недарэчнасцю. Што ж датычыцца самай назвы, то з цягам часу яна перайшла на захад, а на ранейшым месцы засталася назва Московія. Падобную сітуацыю выкарыстоўваюць сёння некаторыя літоўцы, нягледзячы на тое, што Вялікае Княства Літоўскае сфарміравалася ў першай палове XIII ст. у заходній частцы сучаснай Беларусі са сталіцай у Навагрудку і без актыўнага ўдзелу продкаў сучасных літоўцаў. Як мы не маём права лічыць маскоўскага князя беларускім у сучасным разуменні гэтага слова, так ніхто не можа лічыць Міндоўга і астатніх князёў ВКЛ літоўцамі ў такім жа разуменні гэтага слова. Доўгі час наша гісторычная навука не закранала гэтае пытанне. Можа, менавіта таму пазней узнік міф пра заявяванне літоўцамі нашых земель і пра выратавальнія войны, якія вяліся тут маскоўскімі князямі супраць літоўскіх захопнікаў. Такім чынам, нягледзячы ні на што, назва Літва — гэта назва цэнтральнай часткі сучаснай Беларусі і этонім “літвін” узнік тут: так называлі ў той час жыхароў цэнтральнай часткі Беларусі. З цягам часу назва Літва перайшла на іншыя землі, а сюды прыйшла назва Белая Русь. І калі нехта кажа, што ў беларусаў сваёй дзяржаўнасці не існавала, то гэта паказчык недахопу ведаў. Просты факт: 700 тамоў дакументаў усяго Княства Літоўскага былі напісаны менавіта на беларускай мове, і сярод безлічы гэтых папераў няма ніводнай, напісанай

на сучаснай літоўскай мове. А спроба растлумачыць гэты факт тым, што літоўскія князі вымушаны былі прыстасоўвацца да мовы і звычаяў беларускага народа і таму афармлялі ўсе дакументы па-беларуску, выглядае недаречнай.

Хрысціянскія святыні Вільні і яе ваколіц мелі заўжды цесныя ўзаемадачынні з беларускай праваслаўнай культурай сярэдневякоўя, асабліва да часу афіцыйнага прыняцця каталіцтва ў ВКЛ (маецца на ўвазе — яго заходнімі плямёнамі — аўкштатамі, дзяволтвай і інш.) у 1387 г. Гэтыя абставіны дазваляюць аднесці абразы XII–XVI стст. з праваслаўных і некаторых з каталіцкіх храмаў Вільні і яе ваколіц да беларускай іканапіснай школы.

На працыгру двух першых стагоддзяў пасля прыняцця каталіцтва, якое аддае перавагу скульптурнаму ўбранню алтароў, не магла сфарміравацца іканапісная школа ў нашчадкаў аўкштатай, дзяволтвы, жэмайтаў і іншых балцкіх плямёнаў, якія прынялі хрысціянства на 400 год пазней за беларусаў. На гэта быў патрэбны больш доўгі перыяд узаемусувязей з хрысціянскім светам. Таму ў межах беларускай іканапіснай школы сфарміраваўся рэгіянальны іканапіс мастакоў віленскага кола.

Згодна з літаратурнымі крыніцамі, у Вільню для праваслаўных храмаў на працыгру XIV–XV стст. прывозіліся візантыйскія абразы Маці Божай, якія пазней атрымалі назыву “Віленскія”. Яны мелі блізкую іканаграфію, а іх датаванні і паданні пра абставіны з’яўлення аднаго і таго ж абраза літаратурныя крыніцы падаюць па-рознаму. Напрыклад, захаваліся тры ілюстрацыі цудатворных абразоў пад называй “Маці Божая Адзігітрыя Віленская”, вельмі падобных па іканаграфіі і звязанных з адной і той жа падзеяй — іх нібыта прывезла маскоўская царэўна Алена як бацькоўскае блаславенне на шлюб з вялікім князем літоўскім Аляксандрам. Але П. Бацюшкай²⁰ датуе абраз 1431 г., А. Вінаградаў²¹ — 1472 г., С. Снесарава²² — 1495 г. Захавалася ілюстрацыя абраза 1341 г. “Маці Божая Віленская Вастрабрамская”²³, які, згодна з паданнем, цудоўным чынам з’явіўся на гарадской браме. Але тут Маці Божая пададзена ва ўвесь рост з дзіцем на левай руцэ, да таго ж яна стаіць на месяцы — у адрозненне ад папярэдне апублікованых абразоў тыпу “Адзігітрыя” пад называй “Віленскія”, да якіх далучаеца і абраз “Маці Божая Адзігітрыя Віленская Вастрабрамская” XVI ст.²⁴ Ёсьць інфармацыя, што ў 1399 г. маскоўская князёўна (жонка Вітаўта) прывезла ў Вільню абразы рускіх старажытных іканапісных школ²⁵. Але іх выявы пакуль не знайдзены.

²⁰ Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. СПб., 1890. С. 95.

²¹ Виноградов А. Православные святыни г. Вильны. Вильна, 1906. С. 10.

²² [Снесорева С.] Земная жизнь... С. 136.

²³ Изображение икон Пресвятой Богородицы... С. 7.

²⁴ Тамсама. С. 8 (14 д.).

²⁵ Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века. [M], 1903. С. 5.

Тая ж сітуацыя складваецца і вакол абраzu “Маці Божая Вастррабрамская”, які, нягледзячы на аднолькавую іканаграфію, мае тры крыху розныя па дэталях ілюстрацыі XIX ст. у параўнанні з яго сучасным выглядам і рознае датаванне: ад 1363 да 1550 г. і нават XVII ст.

• Абраz “*Маці Божая Вастррабрамская*”. 1363 г. Дошкі, тэмпера. Яго, згодна з інфармацыяй П. Н. Бацюшкава²⁶, нібыта прывёз з Корсуні князь Альгерд.

• Абраz “*Маці Божая Вастррабрамская*” без канкрэтнага датавання згадвае С. Снесараўа²⁷.

• Абраz “*Маці Божая Вастррабрамская*”. Літоўскія даследчыкі ў 1974 г. выказалі меркаванне, што гэта копія 1550 г.²⁸. Але польская даследчыца Марыя Каламайска-Саед у 1990 г. даказала, што абраz, які цяпер знаходзіцца ў капліцы Вострай брамы Вільнюса, напісаны ў першай палове XVII ст.²⁹

Трэба адзначыць, што ў Беларусі захаваўся абраz “*Маці Божая Замілаванне*” канца XIV ст., які паходзіў з Брэсцкага рэгіёна³⁰. Але ў 1991 г. ён быў выкрадзены з Музея старажытнабеларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Шэраг беларускіх цудатворных і мясцоваяшанаваных абраzoў згадваюцца як “старажытныя” і “старажытнавізантыйскага пісьма”, што захаваліся да XIX ст. ад часоў “роўнаапостальнага князя Уладзіміра”. Напрыклад, абраz “*Нараджэнне Маці Божай Заслаўскае*”, які знаходзіцца ў царкве Нараджэння Маці Божай у мястэчку Ізяславу (цяпер г. Заслаўе Мінскага р-на), ці абраz “*Маці Божая Адзігітрыя Барская*” з Магілёўскага павета: “вельмі старажытны”, “візантыйскага пісьма”³¹.

Відаць, быў мясцоваяшанаваны абраz “*Святы Мікола Цудатворац*” у 1392 г. у Лукомлі (цяпер Віцебская вобл.), таму што цуды ад яго падрабязна апісваюцца ў зборніку “Жития святых”, які належаў М. Ціхаміраву³².

Захавалася багатая інфармацыя пра беларускія абразы XV ст. Першым сярод іх трэба згадаць абраz “*Маці Божая Адзігітрыя Троцкая*” першай паловы XV ст.³³, які цяпер знаходзіцца ў Мастацкім музеі Вільнюса; “*Святы Ануфрый з прадстаячым месціслаўскім княжычам Юр'ем Лугвенічам*” 1407 г. (месцазнаходжанне невядома)³⁴; “*Маці Божая Адзігітрыя Васількоў*-

²⁶ Батюшков П. Н. Памятники русской старины в Западных губерниях Империи. Вильно, 1872. С. 10, 97.

²⁷ [Снесорева С.] Земная жизнь... С. 394.

²⁸ История искусства народов СССР. М., 1974. Т. 3. С. 203.

²⁹ Kałamajkska-Saed M. Ostra Brama w Wilnie. Warszawa, 1990.

³⁰ Музей старажытнабеларускай культуры: Каталог экспазіцыі / Скл. В. Церашчатаў, Ю. Хадыка і інш. Мн., 1983. С. 140.

³¹ [Снесорева С.] Земная жизнь... С. 335.

³² Нікалаеў М. Палац кнігапісная. Мн., 1993. С. 91.

³³ Искусство Литвы. Л., 1972. С. 24.

³⁴ Краснянский В. Г. Город Мстиславль. Вильно, 1912. С. 49.

ская” першай паловы XV ст., які паходзіў з вёскі Азяты Брэсцкай вобласці³⁵; “*Маці Божая Краснасточкая*” першай паловы XV ст.³⁶; “*Ілья прарок*” 1447 г.³⁷; “*Спас*” 1485 г.³⁸.

XVI ст. датующа абразы:

• “*Маці Божая Навасвержанская*” з м. Новы Свержань (цяпер Мінская вобласць)³⁹;

• “*Маці Божая Барэцкая*”, знаходзіўся ў царкве вёскі Бытчын (цяпер Брэсцкая вобл.)⁴⁰;

• “*Маці Божая Мальцкая*” з вёскі Мальч (цяпер Брэсцкая вобл.)⁴¹;

• “*Маці Божая Адзігітрыя Супрасльская*”⁴²;

• “*Маці Божая Адзігітрыя Супрасльская*”⁴³. Дошка, тэмпера. 237,4 х 84,2 см. У 1557 г. абраз пакрыты пазалочанай па серабру шатай, у 1915 г. абраз быў эвакуіраваны ў Маскву. Існуюць дзве розныя выявы абраза з адной іканаграфіяй і адным паданнем пра час яго з’яўлення і эвакуацыі, але з рознымі тыпажамі твараў і каронамі. Першы напісаны ў візантыйскім стылі, другі — пад уплывам заходне-европейскага іканапісу. Гэта сведчыць пра тое, што адзін з іх з’яўляецца пазнейшай копіяй.

• “*Маці Божая Замілаванне Сурдэгская*”. 1530 г.

• “*Маці Божая Замілаванне Сурдэгская*”. 1530 г.⁴⁴. Абраз з’явіўся каля сядзібы Сурдэг Гродзенскай епархіі, дзе быў закладзены праваслаўны Свята-духайскі манастыр. Даследчыкі падаюць розныя выявы, прысвечаныя адной падзеі⁴⁵. У іх розныя тыпажы твараў, аблачэнне Дзевы Марыі, кароны і фоны.

• “*Маці Божая Замілаванне Дубенская*”. XVI ст. Гэта сямейная рэліквія князёў Астрожскіх⁴⁶.

• “*Маці Божая Адзігітрыя Іверская*”. XVI ст. Дошка, тэмпера, серабро, золата, каштоўныя камяні. Вышыня 2 аршыны і 5 вяршкоў, шырыня 2 аршыны. Абраз быў напісаны пад уплывам візантыйскай традыцыі; згадваўся як “старажытны”, меў сярэбрана-пазалочаныя шаты і карону ў Маці Божай. Карона дзіцяці была вычаканена з чырвонага золата і важыла “50 золотн.”.

³⁵ [Чнессорева С.] Земная жизнь... С. 363.

³⁶ Тамсама. С. 88.

³⁷ Наш край. 1927. № 10. С. 50.

³⁸ Акты, издаваемые Виленскою комиссией для разбора древних актов. Вильно, 1865–1915. В 39 т. Т. 3. С. 4.

³⁹ Иконы Божией Матери чудотворные и местночтимые на Беларуси // Весн. Бел. Экзархата. 1992. № 2 (9). С. 25–32.

⁴⁰ Тамсама.

⁴¹ Тамсама.

⁴² Тамсама. С. 249.

⁴³ Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. СПб., 1890. С. 173.

⁴⁴ Тамсама.

⁴⁵ [Чнессорева С.] Земная жизнь... С. 284.

⁴⁶ Тамсама. С. 417.

Акрамя таго, кароны і шаты былі ўпрыгожаны каштоўнымі камяннямі. Вакол абраза (як у рамцы) былі размешчаны асобныя іканаграфічныя клеймы са святочнымі сюжэтамі і таксама ў сярэбраных абкладах. Паводле вопісу ў актавых кнігах вага серабра раўнялася 28 фунтам і 28 “золотн[икам]”. У 1683 г. абраз выратавалі ад пажару ў саборы Багаяўленскага манастыра. Да 1917 г. ён знаходзіўся ў Полацкім Богаяўленскім саборы⁴⁷.

Цікавы лёс аброза “*Маці Божая Сапежская*” (другая назва “*Мадонна Сапегаў*”) XVI–XVIII стст., у якім прасочваецца некалькі іканаграфічных традыцый⁴⁸. Захоўваецца ў Вільнюсе. Марыя трактуеца ў ім як Дзева, з рассыпанымі па пля чах вала сасамі; яна стаіць на серпавідным месяцы ў прамяністым арэоле з дзіцем на левай руці. Такая іканаграфія вядома ў Заходній Еўропе з XI ст., асабліва яна была распаўсюджана ў Германіі. Ружавы вяночак на галаве Дзевы Марыі звязвае гэты аброз з іканаграфіяй аброза “Маці Божая Ружанцовая”, вельмі пашыранай у XV–XVII стст. на Захадзе. Але ні для адной з гэтых заходніх іканаграфій не характэрна такая выява Хрыста. Ён апрануты ў хітон, сядзіць на руці стаячай Марыі, тримае на каленях адкрытае Евангелле і бласлаўляе правай рукой. Такая выява характэрна для візантыйскай традыцыі і звязвае Сапежскі аброз з іканаграфіяй “Маці Божая Адзігітрыя”, дзе Ісус трактуеца як Усядзержца і Настаўнік. На працягу стагоддзяў іканаграфія аброза некалькі разоў мянялася, бо ён “мігрыраваў” з праваслаўных храмаў да уніяцкіх, а пазней і да каталіцкіх. У 1734 г. яго рэстаўраваў мастак Ян Антон Кандратовіч, у 1933–1935 гг. — Ян Руткоўскі. Некалькі разоў на аброзе змянялася сярэбрана-пазалочаная шата. Ад XVI ст. некранутым застаўся толькі тэмперны жывапіс твару і шы.

Аброз з такой жа назвой, які паходзіць з Нясвіжскага рэгіёна і датаваны XVIII ст., захоўваецца ў Музее старажытнабеларускай культуры.

Ніжэй згадваюцца аброзы Маці Божай XVI–XVII стст., выкананыя ў візантыйскай традыцыі:

- “*Маці Божая Адзігітрыя Каложская*”. XVI ст. Да 1855 г. знаходзіўся ў Каложскай царкве, потым, да 1915 г., — у царкве Гродзенскага мужчынскага манастыра. У 1915 г. быў вывезены ў глыб Расіі⁴⁹.
- “*Маці Божая Адзігітрыя Лесненская*”. 1683 г. Аброз цудадзейна з’явіўся каля вёскі Лесна былой Сядлецкай губерні⁵⁰.
- “*Маці Божая Адзігітрыя Рудзенская*”. 1687 г.⁵¹.

⁴⁷ Сапунов А. П. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии. Витебск, 1898. С. 12.

⁴⁸ Бекшта А., Вайшвілайтэ І. Маці Божая з дзіцем Ісусам і святымі Францыскам і Бярнардам з Вільнюскага кляштара бернардзінак // Помнікі мастацкай культуры Беларусі эпохі Адраджэння. Мн., 1994. С. 75–82.

⁴⁹ [Снессорева С.] Земная жизнь... С. 271.

⁵⁰ Тамсама. С. 322.

⁵¹ Тамсама. С. 343.

• “*Маці Божая Адзігітрыя Рудзенская*”. 1687 г.⁵². Гэта два розныя абрэзы з блізкай іканаграфіяй і адным паданнем пра яго цудадзейна з’яўленне ў адным і тым жа месцы. Адзін з іх з’яўляўся ў 1687 г. у мястэчку Рудня Магілёўскай епархii. У 1689 г. абрэз перавезлі ў царкву Кіева-Пячэрскага манастыра. У 1712 г. яго перанеслі ў кіеўскі Флораўскі манастыр. Даследчыкі падаюць розныя выявы аднаго і таго ж абрэза — гэта сведчыць, што адзін з іх напісаны пазней.

• “*Маці Божая Казанская*”. 1655 г. Пісьмо маскоўскай школы. Абрэз да 1917 г. знаходзіўся ў Троіцкай царкве Маркавага манастыра ў Віцебску⁵³.

• “*Маці Божая Адзігітрыя Крупецкая*”. 1612 г. Абрэз з’яўляўся ў вёсцы Крупіца за 5 вёрст ад Мінска. У 1861 г. яго апранулі ў пазалочаныя па серабру шаты⁵⁴.

Паколькі ў XVII ст. Палацкі Сафійскі сабор быў уніяцкім храмам, то вялікую каштоўнасць для нас мае любая інфармацыя пра яго абрэзы. Ілюстрацыю аднаго з іх — а менавіта трохстворкага складзеня — удалося знайсці ў публікацыі А. Семяноўскага, але першапачатковая гэтыя уніяцкі абрэз 1606 г. знаходзіўся ў палацкай уніяцкай царкве святых Казьмы і Дзям’яна. Да 1917 г. абрэз захоўваўся ў Палацкім Сафійскім саборы⁵⁵.

Да пачатку XVII ст. адносяцца і абрэзы “*Маці Божая Адзігітрыя Тупічэўская*”⁵⁶ і “*Нараджэнне Хрыстова*”, які паходзіў з Мінска. Апошні абрэз знаходзіцца ў Дзяржаўным гістарычным музеі Расіі⁵⁷.

Два аўтары XIX ст., П. Бацюшкай⁵⁸ і С. Снесарава⁵⁹, апублікавалі дзве розныя выявы нібыта аднаго абрэза, звязанага з адной падзейй — з’яўленнем яго ў рацэ Свіслачы каля Мінскага замчышча ў 1500 г. — “*Маці Божая Адзігітрыя Мінская*”. Але гэтыя абрэзы датуоцца імі X ст., таму што, згодна з паданнем, яго прывёз князь Уладзімір на Кіеў пасля прыняція хрысціянства ў Корсуні. У час нападу татар на Кіеў у 1500 г. і рабавання Дзесянінай царквы абрэз быў нібыта кінуты татарамі ў Днепр, але цудоўным чынам ён прыплыў у Мінск, дзе яго падабралі і змясцілі ў Замковай царкве. На сённяшні дзень у Мінскім праваслаўным кафедральным саборы (былым касцёле бернардзінак) знаходзіцца абрэз “*Маці Божая Адзігітрыя Мінская*”⁶⁰, які не падобны на раней друкаваныя абрэзы, звязаныя са згаданай падзежай. Спецыялісты датуюць яго XVI ст. Такім чынам, трэба выясняць месца знаходжанне абрэзоў, выявы якіх былі надрукаваны П. Бацюшкавым і С. Снесаравай.

⁵² Изображение икон Пресвятой Богородицы... С. 27.

⁵³ Сапунов А. П. Древние иконы Божией Матери в Полоцкой епархии. С. 20.

⁵⁴ [Снессорева С.] Земная жизнь... С. 333.

⁵⁵ Сементовский А. М. Белорусские древности. СПб., 1890. Вып. 1. С. 130–135.

⁵⁶ Изображение икон Пресвятой Богородицы... С. 34.

⁵⁷ История искусства народов СССР. Т. 3. С. 173.

⁵⁸ Батюшков П. Н. Белоруссия и Литва. С. 31.

⁵⁹ [Снессорева С.] Земная жизнь... С. 268.

⁶⁰ Беларусь. 1994. № 2.

Ва Успенскай царкве мястэчка Волма Мінскага павета ў канцы XIX ст. знаходзіўся абрэз “Успенне”, які меў і мясцовую назыву — “Узяцце на неба”. Постаць Божай Маці была пададзена стаячай на месяцы, а над яе галавой трымалі вянец Бог Айцец і Ісус Хрыстос. Вышыня абрэза два аршыны, пісаны ён быў па дошцы і ўвесь пакрыты сярэбраным абкладам⁶¹.

У Нацыянальным музеі Львова ў 1913 г. знаходзіліся наступныя беларускія абрэзы:

- “Праабражэнне Гасподне”. Паходзіў з Мінска, быў аздоблены сярэбраным абкладам “з багатым рэнесансна-барокавым арнаментам пачатку XVII ст.”⁶².
- “Уезд у Іерусалім”. Паходзіў з Мінска. І. Свянціцкі засведчыў, што абрэз меў наступныя прыкметы: “Заходнє пісьмо пачатку XVII ст. са слядамі іканапіснай славяна-візантыйскай асновы”⁶³.
- “Два гліняныя абрэзы з Белай Русі пачатку XVII ст.”⁶⁴.

Па падліках спецыялістаў, кожнае стагоддзе ў Беларусі стваралася 15 тысяч абрэзоў, а для наступных стагоддзяў захоўваўся толькі кожны чацвёрты абрэз. Напрыклад, да нашых дзён захавалася ўсяго адна тысяча абрэзоў XVIII ст. (уключаючы абрэзы, якія захоўваюцца ў цэрквях і касцёлах). З масы абрэзоў, створаных на Беларусі за ўсе папярэднія вякі, да нашага часу захавалася толькі 8 працэнтаў, у т. л. XVII ст. — каля 2 працэнтаў.

⁶¹ [Снессорева С.] Земная жизнь... С. 280.

⁶² Ілюстрований провіднік по Національнім музееві у Львові / Зладив д-р І. С. Свэнціцкій. Жовква, 1913. С. 4.

⁶³ Тамсама. С. 4.

⁶⁴ Тамсама. С. 32.



ГЕРМАНІЯ



Уладзімір Адамушка (Мінск)

ДАКУМЕНТЫ ПА ЎГОНУ ГРАМАДЗЯН БЕЛАРУСІ НА ПРЫМУСОВЫЯ РАБОТЫ Ў ГЕРМАНІЮ 1941–1945 гг. З АРХІВАЎ ФРГ

У перыяд Вялікай Айчыннай вайны з часова акупаванай тэрыторыі Беларусі былі вывезены на прымусовыя работы ў Германію каля 400 тысяч чалавек. З іх пасля заканчэння вайны вярнуліся на радзіму больш за 200 тысяч.

Да 1993 г. дакументамі аб гэтым перыядзе жыцця людзей у Беларусі практычна не карысталіся (за выключэннем супрацоўнікаў праваахоўных органаў). Але ў сувязі з прыняціем Закона аб пенсійным забеспечэнні і выдзяленнем урадам ФРГ разавай фінансавай дапамогі для гэтай катэгорыі грамадзян колькасць зваротаў у архіўныя ўстановы краіны па ўказанай праблеме значна павялічылася. Калі ў 1991 г. архівы Беларусі адказвалі на 25–30 тысяч такіх запытаў сацыяльна-прававога характару, то пачынаючы з 1993 г. іх лічба павялічылася ў чатыры разы.

Па праблеме выкарыстання грамадзян для прымусовых работ у гады Вялікай Айчыннай вайны, па ўгону іх у Германію ў архівах рэспублікі ёсць адпаведная і даволі разнапланавая дакументальная база. Так, у Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, абласных архівах маюцца дакументы агульнага плана па гэтай праблеме, а таксама транспартныя, аптычныя лісты, спісы грамадзян, якія вярнуліся з германской няволі, іншыя дакументы па асабовому складу, у архівах Камітэта дзяржаўнай бяспекі — фільтрацыйныя справы грамадзян, якія вярталіся на радзіму ў пасляваенны час.

Аднак трэба адзначыць, што ўказаная дакumentальная база далёка няпойўная. Спісы людзей, якія вярнуліся з германской няволі, утрымліваюць даволі сціслыя звесткі, захаваліся не ўсе дакументы, адсутнічаюць канкрэтныя даты ўгону ў Германію ці вяртання ў Беларусь. Фільтрацыйныя справы ўтрымліваюць больш поўную інфармацыю, захаваліся яны намнога лепш. Але фільтрацию праходзілі асобы толькі 1928 г. нараджэння і старэйшага ўзросту, а на маладзейшых у беларускіх архівах ніякіх дакументаў не захавалася. Акрамя таго, у адпаведнасці з нарматыўнымі актамі савецкіх часоў, фільтрацыйныя справы знішчаліся пры дасягненні асобай 75 гадоў. Такім чынам, была знішчана вялікая колькасць дакументаў на грамадзян да 1907 года нараджэння ўключна, якія знаходзіліся ў нацысцкай няволі.

У сувязі са сказанным мы вымушаны былі заняцца выяўленнем дакументаў і вывучэннем дакументальнай базы па дадзенай праблеме ў архівах ФРГ. З гэтай нагоды аўтару разам з супрацоўнікамі Беларускага рэспубліканскага фонду “Узаемаразуменне і прымірэнне” давялося працаваць у архівах Арользена, Кобленца, Патсдама, Берліна, Фрайбурга і інш. Як вынік — у Беларусь прывезена каля 3000 аркушаў ксеракопій дакументаў па разглядаемай праблеме, якія занялі пачаснае месца ў калекцыі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь.

Лічым мэтазгодным у дадзеным артыкуле зрабіць кароткую анатацыю дакументальнай базы некаторых архіваў Германіі па праблеме ўгону грамадзян Беларусі на прымусовыя работы ў Трэці рэйх, іх месца знаходжанні і ўдзеле ў падняволънай працы.

Найболыш шырокі спектр дакументаў па ўказанай праблеме прадстаўлены ў архіве Міжнароднай службы вышуку (г. Арользен). Гэты архіў мае звыш 22 000 пагонных метраў розных дакументаў па асабовому складу на асоб, якія знаходзіліся на прымусовых работах у Трэцім рэйху ў гады Другой сусветнай вайны, асабовую картатэку з 46 мільёнамі картак на грамадзян розных краін і нацыянальнасцей, якія знаходзіліся ў нямецкім рабстве. Картатэка складзена на аснове трох асноўных відаў дакументаў: асабовых рахункаў, страхавых дакumentaў, медыцынскіх аглядоў. Улічваліся ўсе дадзеныя ад нараджэння да смерці. Сёння на разглядзе ў МСВ знаходзіцца звыш 500 000 запытаў ад грамадзян розных краін.

У ваенным архіве ФРГ у г. Фрайбургу знаходзяцца дакументы групы армій “Цэнтр”. У гэтых дакументах выяўлены матэрыялы, якія датычнацца дзеянняў ваеннай адміністрацыі па стварэнню месцаў прымусовага ўтрымання на тэрыторыі Беларусі, інфармацыя пра барацьбу войскаў вермахта з беларускімі партызанамі. Вялікую цікавасць маюць і ваенныя дзённікі (Kriegstagebuch), у якіх прадстаўлена інфармацыя аб дзеяннях нямецкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі.

Асаблівую цікавасць выклікаюць дакументы архіваў Берліна: Берлін-Ліхтэрфельдэ, Берлін-Цэлендорф, Берлін-Хоненгартэн. Тут знаходзяцца дакументы Трэцяга рэйха, грамадзянскай адміністрацыі, Рэйхскамісарыята Беларусі, матэрыялы нацыянал-сацыялістычнай партыі, спісы людзей, якія знаходзіліся на прымусовым утрыманні.

У архіве ў Кобленцы сканцэнтраваны фота- і кінадокументы. Але там патрэбна правесці яшчэ вялікую работу па выяўленню дакументаў, якія адносяцца да Беларусі.

У зямельных архівах ФРГ таксама ёсьць шэраг цікавых дакumentaў па дадзенай праблеме. Нам давялося працаваць у гарадскім архіве Берліна і архіве зямлі Брандэнбург у Патсдаме. Спісы вязняў, прадпрыемстваў, дзе яны працавалі, асабовыя рахункі і нават ашчадныя кніжкі нашых суайчыннікаў — усё

гэта дае магчымасць дакументальна пацвердзіць факты ўгону на прымусовыя работы грамадзян Беларусі.

У якасці ілюстрацыі прывядзём некалькі дакументаў па ўказанай праблеме з архіваў Германіі, якія знаходзяцца цяпер у калекцыі Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь. Яны падаюцца ў перакладзе з нямецкай на рускую мову, з захаваннем сігнатур нямецкіх архіваў.

№ 1

Объявление Хозяйственной инспекции группы армий “Центр” о вербовке рабочей силы в Германию

г. Гомель

15 января 1942 г.

Великая Германия дает русскому и белорусскому населению независимо от пола в возрасте от 17 до 40 лет работу и хлеб. За труд в Германии предоставляется: продовольствие, квартиры и заработка плата в достаточном размере. Кроме этого, за особенно хорошее исполнение работы предусмотрена добавка в виде табака, напитков и т. д.

Остающиеся на их родине семьи будут обеспечиваться по их заявлению и под немецким надзором городскими или волостными управлениями.

Желающие! Немедленно явитесь для приема на работу в Германию, ведь это в ваших собственных интересах.

Место явки: мужское и женское население может явиться в отдел труда города Гомеля или к бургомистру.

Женское сельское население, которое желает в Германии поступить на сельскую работу, может также явиться в управление местного бургомистра.

Надзиратель генерал-лейтенант

Вейганг.

[БА, РВ-19/2148, с. 58 (275).]

Типографский оттиск.]

№ 2

Из общих положений по вербовке и использованию рабочей силы из оккупированной территории СССР

г. Берлин

20 февраля 1942 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

[...]

А. Рабочая сила из старых советско-русских областей:

В качестве рабочей силы из старых советско-русских областей считается рабочая сила, доставленная уже или которая будет привезена в Германию из бывших советско-русских областей, за исключением бывших государств Литвы, Латвии, Эстонии, округа Белосток и дистрикта Львов [...]

III. Трудоиспользование

Во время нахождения рабочей силы из старых советско-русских областей в рейхе последняя должна быть строго изолирована от немецкого населения, иностранных гражданских рабочих и всех военнопленных.

Согласно приказу господина рейхсмаршала рабочая сила из старых советско-русских областей может быть использована на предприятиях только сплоченными колоннами.

В промышленности, включая горнодобывающую, следует стремиться к созданию "русских предприятий", на которых работают исключительно русские рабочие под немецким руководством, как к идеальному состоянию. Удаление с этих предприятий всех других иностранных рабочих, однако, не везде можно будет осуществить. Такие предприятия должны все же ориентироваться на то, что при дальнейшем передвижении рабочей силы необходимо убирать с предприятия иностранную рабочую силу и заменять ее рабочей силой, доставленной из советско-русских областей.

Тем не менее немецкий рабочий вынужден будет работать на одном месте с рабочей силой из старых советско-русских областей, а поэтому необходимо, чтобы немецкий рабочий чувствовал свое превосходство и у него не проявилось чувство рабочей солидарности. Соответствующие учреждения, германское рабочее управление, ДАФ (Немецкий рабочий фронт) и "Имперское земельное сословие" обратятся к руководителям предприятий, чтобы их проинструктировали о необходимости и различных возможностях утверждения превосходства немецких рабочих.

IV. Размещение

Рабочая сила из старых советско-русских территорий должна быть размещена в изолированных от немецкого населения лагерях с соответствующим ограждением по возможности из колючей проволоки. Если это в отдельных случаях, например, в сельской местности, невозможно осуществить, то места расположения должны прочно замыкаться и хорошо охраняться. По договоренности с учреждениями германского рабочего управления местные учреждения гостеприимны предварительно проверить предусмотренные для размещения этой рабочей силы помещения на их пригодность и принять их.

За оборудование мест расположения и издержки по их устройству несут ответственность предприятия.

В лагерях должны быть предусмотрены помещения для умывания, помещение для изолятора и на каждые 100 человек арестантская камера.

Рабочая сила из старых советско-русских областей в основном должна покидать места своего расположения только для работы на предприятии, а следовательно, все свое свободное время проводить в лагере [...]

[Подпись за — Гейдриха
БА, РВ 19/2147, с. 45–50.]

№ 3

Предложения главного командования вермахта
Генеральному уполномоченному по использованию
рабочей силы Ф. Заукелю об улучшении условий труда
восточных рабочих

г. Берлин
Секретно!

25 марта 1942 г.

Согласно желанию фюрера путем использования русской рабочей силы должна быть закрыта брешь в германской военной экономике в связи с призывами в вермахт немецких рабочих этой промышленности.

После того как русские военнопленные в большей части отпали, для выполнения приказа фюрера можно лишь прибегнуть к использованию русских гражданских рабочих.

Поступившие из всех частей Германии подробные сообщения свидетельствуют о том, что прибывшие русские гражданские лица здоровы, в целом достаточно одеты и обеспечены, они желают работать и многие чрезвычайно хорошо подготовлены профессионально.

Теперьешние условия, в которых приходится работать русским, не обеспечивают эффективности использования русской рабочей силы для германской военной промышленности.

По этому вопросу следует, в частности, отметить:

1. Продовольственное обеспечение

В части продовольственного снабжения русской гражданской рабочей силы действуют нормы для русских военнопленных как директивные. В соответствии с ними они получают наряду с еженедельными 16,5 кг брюквы прочие основные продукты пропитания, в частности, 2,6 кг хлеба, смешанного с 28% сахарного жома, 250 граммов мяса и 130 граммов жира и, кроме этого, 50 граммов жировой надбавки до 5.04.1942 г. включительно. Тяжелоработающий русский получает только 155 граммов сахара наряду с брюквой. Из основных средств пропитания по сравнению с другими тяжелоработающими иностранцами он получает на 800 граммов хлеба, 350 граммов мяса и 175 граммов жира в неделю меньше, если принять во внимание урезывание продовольственных норм с 6.04.1942 г.

Из сообщений инспекций вооружения и земельных бирж труда вытекает, что прибывшие здоровыми и крепкими русские при таких условиях питания уже через несколько недель обессиливают и в дальнейшем не могут работать в полную силу. Поэтому русским следует увеличить продовольственные нормы и сделать их достаточными.

Как указывается группой по использованию рабочей силы уполномоченного по четырехлетнему плану в ее письме от 20.02.1942 г. господину рейхсминистру продовольствия и сельского хозяйства, такое улучшение продовольственного обеспечения русских едва ли ощутимо отразится на общем продовольственном балансе. Только для 1/3, то есть для 330 000 человек, практически может возрасти бремя продовольственного бюджета.

Поскольку русские рабочие трудятся на тяжелых работах, то, следовательно, им при определении рационов должны быть обеспечены и соответствующие надбавки. Понятие "работа", "тяжелый труд" и "сверхтяжелый труд" должны в зависимости от национальной принадлежности рассматриваться объективно, как превращение калорий в силу мускулов. Это ложный вывод, что с 200 недостаточно накормленными людьми можно произвести ту же работу, что и со 100 хорошо накормленными. Напротив: 100 хорошо накормленных сделают много больше и их использование существенно рациональнее. В то же время выдаваемые минимальные нормы служат только для поддержания жизни, так как они не имеют противовеса в виде трудовой отдачи и в национальном военнохозяйственном отношении их можно оприходовать лишь на счет потерь, которые еще больше усугубляются транспортными и управлеченческими расходами.

2. Оплата труда

Согласно постановлению от 20.01.42 г. русским гражданским рабочим установлен настолько высокий налог на зарплату, что в зависимости от возраста и взятых за основу немецких тарифов от недельного заработка остается всего лишь от 10 до 17 немецких марок, из которых еще руководитель предприятия высчитывает в день 1,5 немецких марки за питание и жилище. Чем выше произ-

водительность и соответственно основная зарплата русского, тем выше автоматически становится налог. Недельный заработка, превышающий 17 немецких марок, изымается на налоги. Таким образом, для русского не остается никакого стимула для повышения производительности своего труда, если заработка не растет.

Следовательно, необходимо:

а) Уменьшение налогов с русских с тем, чтобы русский, по меньшей мере при высокой производительности труда и соответственно высоком основном заработке, имел бы достаточно денег на карманные расходы, не говоря уже о том, чтобы ему была предоставлена возможность перевода заработной платы.

б) Установление премии за производительность труда в форме сигарет и других малоценных продуктов второй необходимости в незначительных количествах, вручаемой директором предприятия.

3. Размещение

Обязательное размещение в лагерях, в большинстве случаев за кольчей проволокой, воспринимается добровольно приехавшими в Германию русскими как нарушение всех данных им обещаний. На основании директив рейхсфюрера СС и шефа немецкой полиции они полностью приравниваются к пленным, что уже дало повод для злорадных высказываний польских рабочих по отношению к русским и неприятного удивления немецкого рабочего коллектива.

По сообщениям с предприятий, даже пребывание после работы перед дверями бараков запрещается и предотвращается. Вокруг бараков, в которых размещены русские женщины, патрулирует пост со штыком на боку. Как дополнительная выдача пищевых продуктов, так и размещение и обращение воздействуют на психику русских. Желание трудиться и радость труда, с которыми, несомненно, русские гражданские рабочие приехали сюда, должны были в связи с такого рода мерами притупиться и, по многочисленным свидетельствам, это действительно так. Результат один — неправильное использование и издержки немецкой силы по отношению к достигнутой русской производительности.

4.

Русская рабочая сила является ценнейшим трофеем, который к настоящему времени дал германской военной промышленности поход на Россию. Его сохранение и использование для повышения производительности труда жизненно важно. Если использование восточных рабочих не удастся, то понесенные до сих пор транспортные расходы, продовольственные затраты, проделанная строительная и управлеченческая работа были напрасными. Более того, этой рабочей силы были лишены другие нуждающиеся в ней важные военные отрасли.

Поэтому Главное военное командование вермахта требует:

1) Равноправного положения русских рабочих в области продовольственного обеспечения с другими иностранными рабочими.

2) Снижения налогов с русских для достижения действительного стимула к повышению производительности труда; введения премии за производительность в форме продуктов второй необходимости.

3) Отмены условий содержания в части охраны.

Начальник штаба Главного
командования вермахта
[подпись].
[БА, РВ 19/2148, с. 291–294.]

№ 4

Памятка для восточных рабочих об условиях их проживания, труда и быта в Германии

г. Берлин

1 апреля 1942 г.

Рабочие! Работницы!

Германский вермахт освободил вас от террора Сталина и большевистско-еврейских комиссаров. Ваши фабрики разрушены большевиками там, где они смогли их разрушить, уничтожено продовольствие. Ваши дома и квартиры сожжены, большевики отняли у вас основы вашей жизни.

Германия может и хочет помочь вам!

В Германии вы получите работу и хлеб, мы гарантируем вам порядочное, справедливое и человечное обращение, если вы будете прилежно и усердно работать и безупречно вести себя. Поэтому следуйте нашим нижеизложенным призывам:

1. Соблюдайте нравы и обычай немцев.
2. Находите полное взаимопонимание с мероприятиями немецких учреждений и руководителем предприятия. Этим самым вы завоюете доверие вашего начальства и сами облегчите себе пребывание в Германии.
3. Будьте довольны тем, что предлагает вам Германия. С доверием обращайтесь со своими пожеланиями к своим начальникам. Они помогут вам с добрыми намерениями.
4. Выполняйте свою работу с охотой, будьте пунктуальными и усердными, и тогда Германия будет защищать вас как своих помощников. Как вы будете вести себя, так будут обращаться и с вами.
5. Вы должны быть прилежными, если хотите, чтобы немцы уважали вас.
6. Германия — страна порядка, чистоты и аккуратности, поэтому привыкайте к немецкому порядку, следите за своей чистотой и здоровьем.
7. Сохраняйте спокойствие, избегайте споров и конфликтов. Выполняйте указания начальника вашего лагеря.
8. Немецкая женщина, немецкая девушка находятся под защитой германского закона об отношениях к иностранцам. Они для вас неприкословимы.
9. Никогда не забывайте, что идет война, и с учетом трудностей военного времени предъявляйте свои претензии.

В отношении вашего труда принятые нижеизложенные положения:

Рабочее время в Германии регулируется правовым положением. Тем не менее, во время войны продолжительность рабочего дня может быть увеличена. Исходным пунктом для определения вашей заработной платы является сравнимый заработок немецкого рабочего. Так как ваши родные на родине получают пособие, а вы получаете бесплатно жилье и питание, то, естественно, вы получаете и соответственно меньшую заработную плату. Из этого заработка больше никакие налоги и отчисления не взимаются.

Свою трудовую компенсацию вы можете положить под проценты на сберкнижку. Сбереженная сумма поступает в ваше или ваших родных распоряжение. Сбережения оформляются наклейванием процентных сберегательных марок на специальную сберегательную карточку, заведенную на ваше имя, и могут быть выплачены вам в Германии. По карточке в любое время вы можете всегда выяснить, сколько денег вы накопили. Сберегательная карточка после вашего возвращения на родину в любом банковском филиале соответствующего банковского учреждения будет погашена, а деньги выдадут наличными, включая и набежавшие к этому времени проценты. В то же время вы можете свою сберегательную карточку через четверть года отослать домой и в последующем делать это через

определенные интервалы. Дома сбереженная сумма по вашему желанию будет выплачена вашим родственникам. Для дальнейших сбережений на вас в Германии будет заведена новая сберегательная карточка, а в случае необходимости даже несколько. Таким образом вы сможете накопить деньги, которые после вашего возвращения домой создадут хорошую основу для осуществления различных хозяйственных замыслов, например, для приобретения инвентаря, имущества, инструментов, создания собственного сельскохозяйственного предприятия и т. д. Нецелесообразно брать с собой в Рейхе денежные суммы. При этом следует указать, что немецкие кредитные билеты в Рейхе не действуют как платежное средство, а для рублей в Рейхе нет возможности применения.

Жилье предлагается с учетом ограниченных возможностей военного времени. Оно отвечает требованиям нормальной жизни и гигиены. Оборудовано место для умывания и отхожее место. Недопустимы никакие насекомые-паразиты на вас, на вашем белье, одежде и багаже.

Насекомые-паразиты могут распространять инфекционные болезни. Своей нечистоплотностью вы угрожаете себе и своим товарищам. Очень важно обратить внимание на отсутствие вшей. Сообщайте сразу же о их появлении. Никто за это наказан не будет! Дезинфекция не повредит ни вам, ни вашим вещам.

Питание, как правило, производится в оборудованных предприятиями общественных столовых. В основу вашего продовольственного обеспечения положено нормальное продовольственное обеспечение немецкого населения. Кроме того, гарантируются специальные надбавки для работающих на тяжелых работах в горной промышленности. Насколько позволяют военные условия, будут учтены при составлении меню ваши местные обычай. Чтобы облегчить вам переход на немецкую пищу, при отправке с родины возьмите с собой, по возможности, запас продуктов длительного хранения.

Соответствующую вашей работе одежду и обувь для лета и зимы, по возможности, и одеяло следует также взять с собой. Приобретение этих вещей в Германии в связи с войной, как и в других странах, ограничено.

При заболевании руководитель предприятия гарантирует вам жилье и пропитание. Больничная касса обеспечит вам бесплатное лечение.

Свободное время вы сможете проводить в лагере по своему усмотрению. Поэтому целесообразно взять с собой музыкальные инструменты, игры, инструменты для занятия ремеслом и т. д.

Чтобы всякий раз удостоверить свою личность перед надзорительными органами, каждый из рабочих, прибывающих в Германию, должен иметь с собой удостоверяющие личность документы, из которых видны фамилия, состав семьи, местоожительство, профессия и т. д. Обладание хорошим документом защитит вас от путаницы и многочисленных вопросов. Желательно, чтобы удостоверение или паспорт были с фотокарточкой. Совсем не обязательно, чтобы документы или паспорт были выданы немецким военным или оккупационным учреждением, достаточно выданного до войны паспорта на русском, украинском или другом языке.

Брать с собой печатные издания различного рода (русские книги, учебники, журналы, брошюры и т. п.), а также отечественные предметы военного обмундирования (нарукавные повязки, кокарды, эмблемы и т. п.) не разрешается.

Вы можете регулярно один-два раза в месяц писать письма домой, а также получать письма с родины. Пересылка посылок из-за транспортных трудностей пока невозможна.

Вы можете выписать и регулярно получать еженедельную газету на родном языке, издающуюся специально для вас, которая будет информировать о событиях на вашей родине, а также о важнейших мировых событиях дополнительно к радиопередачам, которые в обеденный перерыв специально будут организованы для вас.

При соответствующей гарантии и наличии продолжительного свободного времени, например, в воскресенье, вы сможете совершать совместные экскурсии или небольшие прогулки под немецким руководством, которые дадут вам возможность ознакомиться с окрестностями ваших предприятий.

Если вы работаете в Германии, то вам и вашим родным будет отдано предпочтение при наделении землей на родине. При наделении вас и ваших родных землей при возвращении на родину биржа труда должна выдать вам справку о вашей работе в Германии.

Германия старается сделать нормальными вашу жизнь и быт. Будьте благодарны за это и старайтесь жить и трудиться в соответствии с предписанными выше указаниями.

Ф. Заукель
[БА, РХ 36/348, с. 258–259.]

№ 5

Письмо рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства земельным ведомствам о продовольственных нормах и порядке их выдачи советским военнопленным и гражданским рабочим

г. Берлин

17 апреля 1942 г.

Генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы в рамках четырехлетнего плана отдал распоряжение об ускоренном и усиленном использовании советских военнопленных и гражданских рабочих как в военной промышленности, так и в сельском хозяйстве. В ближайшее время следует рассчитывать на прибытие крупных железнодорожных транспортов. Чтобы обеспечить продовольствием всех уже используемых на работах в рейхе и доставляемых в дальнейшем на территорию Германии советских военнопленных и гражданских рабочих, частично изменяю мой указ от 24.03.1942 — 11/1-6620 по согласованию с генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы и главным командованием вермахта и постановляю с немедленным вступлением в силу нижеследующее:

1. Продовольственные нормы для работающих в военной индустрии и в промышленных отраслях советских военнопленных и гражданских рабочих.

а) Рабочие на обычных работах:

хлеб	2600	граммов на неделю
мясо	250	~ ~ ~
жиры	130	~ ~ ~
картофель	5250	~ ~ ~
сыпучие продукты	150	~ ~ ~
сахар	110	~ ~ ~
чай-эрзац	14	~ ~ ~
овощи (брюква)		по потребности

б) Рабочие на тяжелых работах:

хлеб	3400	граммов на неделю
мясо	400	~ ~ ~
хлеб	4200	~ ~ ~
мясо	500	~ ~ ~
жиры	260	~ ~ ~

Остальные продукты как в пункте а).

в) Рабочие горнодобывающей промышленности:

хлеб	4400	граммов на неделю
------	------	-------------------

мясо	600	граммов на неделю
жиры	300	~ ~ ~

Остальные продукты как в пункте а).

г) Дополнительное продовольствие за сверхурочные часы и ночное время работы не выдается.

д) Вышеперечисленные продовольственные нормы распространяются и на работающих женщин.

Доставка обезжиренного молока отменяется.

Нормы мяса, по возможности, выдавать полностью кониной и несортовым мясом.

Жиры, по возможности, должны состоять из маргарина.

Хлеб должен состоять из 72% ржаной муки грубого помола и 28% полноценного сахарного жома. Если хлеб с сахарным жомом не доставлен, может быть выдан обычный хлеб. На изготовление супов, утоляющих жажду голода, что соответствует обычаям русских, обратить особое внимание. Вместо 500 граммов хлеба можно выдавать 360 граммов ржаной муки, или 380 граммов ржаной муки грубого помола, или 360 граммов перловой крупы.

2. Продовольственные нормы для работающих в сельском хозяйстве, включая садоводство и виноградарство, рабочих.

Все военнопленные, невзирая на национальную принадлежность, французы, бельгийцы, поляки и т. д., а также советские гражданские рабочие и работницы получают:

хлеб	2375	граммов на неделю
мясо и убойный жир	500	~ ~ ~
маргарин	100	~ ~ ~

Все остальные продукты по норме употребляемых гражданским населением рационов. [...]

[Подпись за — Бакке.]
[БА, РВ 19/2147, с. 18–19.]

№ 6

Из дневника боевых действий команды вооружения Минска

г. Минск

1 августа 1942 г.

[...] В Белоруссии сейчас работает только исполнительная комиссия "Судеты". Все другие комиссии распущены или отправлены в другие восточные области. С 1.01.42 на работы в рейх отправлено 32 тыс. [человек] гражданской рабочей силы и 22 тыс. человек военнопленных. Вербовка рабочей силы в сельской местности в связи с бандитской деятельностью сильно затруднена.

[БА, РВ 30/28, с.27.]

№ 7

Из распоряжения Управления государственной полиции безопасности
правительственного округа Висбаден по вопросу обращения
с иностранными рабочими и военнопленными,
используемыми на работах в Рейхе

г. Франкфурт-на-Майне
Секретно!

12 августа 1943 г.

Для решения различных, до сих пор оставшихся еще открытыми вопросов обращения с иностранными рабочими Главное управление имперской службы бе-

зопасности (РСХА) издало следующие распоряжения и указания, которые согласованы с соответствующими центральными органами партии и государства и для сведения приводятся ниже:

I. Общее

На первом месте стоит безопасность Рейха.

Гуманное и стимулирующее производительность труда обращение с иностранными рабочими и гарантированные им льготы, само собой разумеется, не должны привести к тому, что принятые рейхсфюрером СС и его учреждениями меры полицайской безопасности по защите Рейха и германского народа этим самым будут ущемлены или даже сведены на нет.

1. Семейное использование (труд)

Трудоиспользование единой семьей принципиально нежелательно. Исключения составляют только:

а) сельское хозяйство при условии, что все члены семьи трудоспособны и могут быть размещены отдельно;

б) для приема семей восточных рабочих с детьми 14-летнего возраста и использования их в сельском хозяйстве;

в) особые случаи, на которые требуются или даны каждый раз специальные разрешения Главного управления имперской службы безопасности, согласованные с генеральным уполномоченным по использованию рабочей силы.

Более того, привоз или дополнительный ввоз жены с неработающими детьми или другими нетрудоспособными членами семьи запрещается. Исключения допускаются только в особых случаях для учреждений трудового использования рабочей силы, когда речь идет о приобретении ценных специалистов, которые в противном случае могут быть потеряны для работы в Рейхе или же их окажется невозможным приобрести.

Одновременной или позднейшей вербовки супруги иностранного рабочего зачастую оказывается невозможно избежать, если супруга действительно необходима на этом рабочем месте и против ее трудоиспользования в Рейхе как со стороны местных властей, так и по личным мотивам нет возражений.

Трудоиспользование жен или родственников иностранных рабочих допускается, если соответствующая биржа труда обеспечит их жильем без ущерба для немецкого населения. Предпочтительное обеспечение жильем на частных квартирах не может выходить за рамки правил, изложенных в разделе VIII, стр. 25 секретного циркулярного распоряжения от 15.02.1943 года.

В соответствии с вышеизложенными положениями незаконно въехавшие или находящиеся в Рейхе лица подлежат выселению. При этом особое внимание следует обратить на лиц без гражданства и эмигрантов, у которых прибытие семьи особенно часто приводит к прочному оседанию.

2. Обучение детей иностранных рабочих

[...] Для детей польских гражданских рабочих и восточных рабочих правило о возможности посещения ими немецкой школы не действует; в соответствии с ним они не могут посещать немецкую школу. [...]

4. Пользование пляжами и плавательными бассейнами иностранными рабочими

Пользование плавательными бассейнами, в особенности пляжами, иностранными рабочими, за исключением поляков и восточных рабочих, не запрещается.

5. Церковное обслуживание

а) Иностранные рабочие, за исключением поляков и восточных рабочих, могут посещать церковные богослужения и молебны для немцев.

Немецким духовникам и церковным учреждениям запрещено совершать специальные службы для иностранных рабочих;

б) Все государства, с которыми существуют особые соглашения об использовании рабочей силы (например, Италия, Хорватия, Словакия, Венгрия) для обслуживания своих верующих могут время от времени направлять в Рейх своих религиозных служителей.

6. Маркировка иностранной рабочей силы

Положения о ношении отличительных знаков для поляков и восточной рабочей силы остаются без изменения. [...]

III. Восточные рабочие

а) Понятие "восточный рабочий".

Для восточных рабочих все еще применяются различные обозначения, так что среди руководителей предприятий возникает неуверенность в обращении с рабочей силой.

Восточной рабочей силой считается та рабочая сила, которая на 22.06.1941 года проживала на бывшей советско-русской территории, исключая бывшие государства — Литву, Латвию, Эстонию, а также округа Белосток и Львов (Лемберг), и после названного времени доставлена или будет доставлена на работу в Рейх. К бывшим советско-русским областям в смысле этого положения принадлежат, само собой понятно, и территории, отошедшие к Советскому Союзу после окончания польского похода, бывшие польские области (за исключением, однако, округов Белостока и Львова). Для этой рабочей силы употреблять исключительно названия "восточный рабочий", "восточная работница". Дополнительные национальные названия не допускаются.

б) Украинские, белорусские и т. п. попечительские учреждения.

Вопреки неоднократным указаниям все еще продолжаются обращения восточных рабочих, фирм и учреждений с запросами или заявлениями и просьбами к упомянутым выше попечительским учреждениям. Я категорически подчеркиваю, что названные выше учреждения не имеют ничего общего с использованием восточной рабочей силы, ее обслуживанием и не занимаются попечительством над восточными рабочими, и восточные рабочие при любых обстоятельствах должны держаться подальше от этих учреждений.

**Постановление полиции о маркировке восточных рабочих и работниц,
занятых на работах в Рейхе, правительенного президента
в Висбадене от 14.07.1943 г.**

На основании закона управления прусской полицией от 1 июня 1931 года (Прусский кодекс законов, стр. 77) для правительенного округа Висбаден издано следующее распоряжение полицейского управления:

§ 1

Восточные рабочие и работницы на правой части груди верхней одежды должны иметь прочно пришитый на видном месте отличительный знак. Маркировка состоит из прямоугольника размером 7x7 см с бело-голубой окантовкой шириной в 1 см, на голубом фоне имеется надпись "OCT" буквами размером в 3,7 см.

§ 2

Отличительный знак разрешается носить на левом плече верхней одежды, если восточный рабочий или работница имеют при себе удостоверение руководителя предприятия, что последний на основании поведения восточного рабочего или работницы разрешает им ношение отличительного знака таким образом.

§ 3

Руководители предприятий и лагерей обязаны обращать внимание на то, чтобы работающие у них на предприятии или проживающие в подчиненных им лагерях восточные рабочие и работницы в соответствии с §§ 1 и 2 предписаний носили отличительный знак.

§ 4

а) В случае несоблюдения §§ 1 и 2 этого полицейского предписания виновный наказывается штрафом в размере 150 немецких марок, а в случае непогашения штрафа — принудительным тюремным заключением до 3-х недель.

б) В случае нарушения § 3 настоящего полицейского предписания определяется принудительное наказание в размере до 150 немецких марок.

§ 5

Настоящее распоряжение полиции вступает в силу спустя 14 дней после его подписания.

IV. Положения о применении

Недисциплинированные и плохо работающие восточные рабочие носят отличительный знак по-прежнему на правой стороне груди. Восточные рабочие безупречного поведения и с хорошей производительностью труда носят отличительный знак на левом плече. Это распоряжение должно способствовать пониманию полицией различий между восточными рабочими.

Градация восточных рабочих на основании их поведения и производительности труда и ношения отличительного знака на правой части груди или на левом плече определяется руководителем предприятия в согласии с уполномоченным и начальником лагеря ДАФ или же уполномоченным, назначенным последним, по трудоиспользованию. Свидетельство о ношении отличительного знака должно иметь подпись как руководителя предприятия или правления предприятия, так и подпись соответствующего учреждения ДАФ или германского продовольственного отдела. При прибытии новых восточных рабочих руководитель предприятия должен решить после их трехмесячной работы на предприятии, какое свидетельство в духе § 2 распоряжения полиции выдать тому или иному рабочему. При плохой работе и поведении руководитель предприятия может при предварительном, но бесполезном предупреждении лишить разрешения на ношение отличительного знака на плече.

Восточные рабочие и работницы, которые имеют разрешение в смысле § 2 полицейского предписания, такового могут быть лишены, если они с отрицательной стороны попадут в поле зрения полиции и их поведение больше не заслуживает подобного права. В таком случае руководителю предприятия государственной полицией будет предложено в дальнейшем не выдавать разрешения на ношение отличительного знака на плече.

В случае тяжелых, в особенности неоднократных, проступков против предписаний полицейского распоряжения соответствующие восточные рабочие передаются государственной полиции для принятия мер полицейской безопасности.

После того как определена обязанность восточных рабочих носить восточный отличительный знак изданным полицейским распоряжением, я прошу путем строжайшего контроля позаботиться о том, чтобы маркировка всех восточных рабочих действительно была осуществлена в предписанной форме.

**V. Распоряжение начальника окружного управления полиции
в Висбадене от 14.07.1943 г. о поведении и обращении с работающими
в Рейхе восточными рабочими и работницами**

На основании постановления прусского управления полиции от 1 июня 1931 г. (Прусский кодекс законов, стр. 77) для правительенного округа Висбаден вступают в силу следующие распоряжения полиции:

**§ 1
Ограничения на пребывание**

Восточные рабочие и работницы не могут покидать место своей работы, если этого не требует их работа, без письменного разрешения местного учреждения полиции. Если же рабочее место и местожительство расположены в различных местах, то этот запрет касается обоих пунктов.

**§ 2
Оставление места расположения**

1. Восточным рабочим и работницам запрещается оставление и пребывание вне расположения во время местно установленного затемнения, по меньшей мере, в период с 1 апреля по 30 сентября между 21.00 и 5.00, а также в период с 1 октября по 31 марта между 20.00 и 6.00.

2. Соответствующим учреждениям местной полиции разрешается разработать исключения из этого запрета, если это необходимо в связи с рабочим процессом. Разрешение на пользование исключением из запрета выдается в письменном виде.

**§ 3
Пользование общественным транспортом**

1. Пользование общественным транспортом восточным рабочим и работницам для поездки на место жительства запрещается.

2. Использование общественного транспорта восточными рабочими и работницами внутри населенного пункта в принципе разрешается. Местное учреждение полиции, однако, своим распоряжением может запретить восточным рабочим и работницам пользование отдельными видами общественного транспорта, или на отдельных линиях, или всеми общественными транспортными средствами.

3. Если использование общественного транспорта необходимо для обеспечения работы производства, местное учреждение полиции может в особо обоснованных исключительных случаях полностью или частично отменить приведенный в пункте 1 запрет для отдельных групп восточных рабочих или работниц путем письменного распоряжения. Это же относится и к распоряжению полиции, изложенному в пункте 2.

**§ 4
Посещение немецких мероприятий**

Посещение мероприятий культурного, церковного, развлекательного и духовного характера, устраиваемых для немецких или иностранных рабочих, восточным рабочим и работницам запрещено, если таковые не проводятся Немецким рабочим фронтом или германским крестьянством в рамках обслуживания иностранных рабочих.

§ 5 Посещение ресторанов

Пребывание в ресторанах различного рода восточным рабочим и работникам запрещается. Исключение составляет посещение кафе, которые определены местным полицейским учреждением на все время или определенные часы для посещения восточными рабочими и работниками.

§ 6 Обязанности немецких членов партии

1. Руководители предприятий, начальники лагерей и их уполномоченные обязаны контролировать выполнение предписаний, изложенных в §§ 1–5, со стороны работающих у них или подчиненных им восточных рабочих, оставших им известных нарушениях восточной рабочей силой изложенных выше предписаний, своевольном оставлении рабочего места немедленно сообщать в местное полицейское учреждение.

2. Предприниматели названных в §§ 4 и 5 предприятий и заведений, а также их уполномоченные обязаны контролировать соблюдение названных выше положений, в рамках предоставленных им полномочий удерживать восточных рабочих и работниц от неразрешенного им посещения ресторанов (§ 5) и увеселительных мероприятий (§ 4).

3. Немецким ответственным лицам посещение указанных в § 5 кафе во время, определенное местным учреждением полиции для пребывания там восточных рабочих, запрещается; это же касается и других иностранных рабочих.

§ 7

1. В каждом случае несоблюдения изложенных в §§ 1–5 полицейских распоряжений восточными рабочими и работниками они подвергаются наказанию в виде штрафа в сумме до 150 немецких марок и в соответствии с § 6, абзац 3 распоряжения полиции прочие иностранные рабочие подвергаются аналогичному наказанию в сумме до 150 немецких марок, а в случае неуплаты такового — тюремному заключению до 3-х недель.

2. В каждом случае несоблюдения этого полицейского распоряжения немецкими руководящими лицами они подвергаются наказанию в виде штрафа в сумме до 350 немецких марок.

§ 8

Настоящее полицейское распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

VI. Положения о применении

Прежние указания в части применения правил одиночного и группового выхода из лагеря, увольнительных и т. п. (см. секретное циркулярное распоряжение от 15.02.1943 г., группа Д, пункт 6, стр. 16) остаются в силе.

Использование общественного городского транспорта в г. Висбадене и Франкфурте, которое главным начальником окружного управления восточным рабочим и работникам запрещено, допускается только в интересах производства и в крайне необходимых случаях. Соответствующие письменные разрешения следует получить у местной полиции.

При тяжких, в особенности повторяющихся случаях нарушения, соответствующий восточный рабочий передается в государственную полицию Франкфурта-на-Майне для принятия радикальных мер полицейской безопасности.

Беременность у восточных работниц

Об установленной у восточной работницы беременности следует незамедлительно сообщить местной германской врачебной палате или в государственную полицию Франкфурта-на-Майне с указанием установочных данных восточной работницы и родителя, месяца беременности, национальности или подданства, а также адреса местонахождения обоих или адреса предприятий.

Дополнительная работа восточных рабочих и работниц в сельском хозяйстве

Против дополнительной работы восточных рабочих в сельском хозяйстве в их свободное время со стороны службы полицейской безопасности возражений не имеется. Условием является договоренность между работодателем и соответствующей биржей труда во избежание самовольных мероприятий со стороны начальника лагеря или прочего охранного персонала.

Государственная полиция и в дальнейшем должна придавать значение тому, чтобы дополнительно работающий восточный рабочий не привлекался к выполнению домашних работ, а работал только на садоводческо-сельскохозяйственных и т. п. работах, поскольку это в интересах продовольственного положения и непременно необходимо. Дополнительное продовольствие, получаемое восточным рабочим за свою работу, должно непременно съедаться им там на месте, то есть передача продовольствия в лагерь запрещается. Далее следует обратить внимание на то, чтобы соответствующий восточный рабочий не оставался без наблюдения вне лагеря, возвратился в лагерь и не пользовался железнодорожным транспортом. Работа восточного рабочего непременно должна заканчиваться таким образом, чтобы он еще до наступления темноты мог возвратиться в лагерь. О ночлеге на дополнительном месте работы не может быть и речи. Наконец, второй работодатель должен быть основательно проинформирован о предписаниях в части обхождения и обращения с восточным рабочим.

Как только с дополнительного места работы восточного рабочего поступят жалобы на его поведение в лагере и вне его, его производительность по основному месту работы или на создаваемую им беспокойную обстановку в лагере, следует незамедлительно лишить восточного рабочего разрешения на дополнительную работу.

Больничное обслуживание

Само собой понятно, что восточный рабочий в больницах должен помещаться и обслуживаться отдельно от немцев. Нельзя предложить ни одному немцу разделить больничную палату с восточным рабочим.

Обучение детей восточных рабочих

Детям восточных рабочих посещение немецкой школы запрещается.

Применение немецкого приветствия

Применение немецкого приветствия восточными рабочими само по себе нежелательно и ни в коем случае не может поощряться. Но все же, поскольку восточный рабочий сам по себе применяет это приветствие добровольно, то возражений или запретов против этого не может быть.

Инструкция для начальника лагеря и охраны

Инструкция для начальника лагеря и охранников восточных рабочих, которая в любом случае выдается государственной полицией Франкфурта-на-Майне руково-

водителям предприятий и начальникам лагерей после их приема, по-прежнему действительна.

Я особо указываю на то, что начальники лагерей и охранники в лагерях восточных рабочих обязательно утверждаются государственной полицией Франкфурта-на-Майне. Если же по государственно-полицейским мотивам в таком утверждении отказано, то соответствующее лицо должно быть незамедлительно удалено со службы. Это же относится и к каждому новому назначению или перемещению лагеря восточных рабочих, о чем следует немедленно ставить в известность, с тем чтобы можно было осуществить проверку соблюдения предписаний полицейской безопасности.

Восточные врачи

Привлеченные для медицинского обслуживания восточных рабочих врачи из бывших советско-русских областей также попадают под общие изданные предписания для восточных рабочих. Только для выполнения их врачебных задач им разрешаются некоторые льготы.

В частности, должны соблюдаться следующие указания:

а) Восточные врачи живут принципиально в лагерях восточных рабочих, причем в силу их специфической профессии им может быть предоставлено отдельное помещение;

б) Восточные врачи могут для выполнения своих врачебных обязанностей, поскольку они должны обслуживать несколько лагерей, свободно передвигаться между этими лагерями;

в) Восточные врачи по ходатайству бирж труда могут быть освобождены от ношения отличительного знака "ОСТ" и вместо этого постоянно иметь при себе нарукавную повязку цвета отличительного знака "ОСТ" с белой надписью "Восточный врач". Обеспечение и распределение нарукавных повязок, которые перед вручением должны быть проштампованы печатью районными полицейскими учреждениями, осуществляется биржами труда;

г) Если жены восточных врачей приехали в Рейх вместе с мужьями, то они используются как обслуживающий персонал, если сами не могут работать врачами;

д) Под указанное выше определение попадают и фельдшеры, которые находят применение во врачебной службе.

Извещение родных умерших восточных рабочих

Извещение родных умерших в Рейхе восточных рабочих в случае смерти, а также пересылка оставшихся от умершего вещей осуществляется исключительно через биржу труда, в компетенцию которой входило последнее место работы покойного. Оставшееся от умершего наследство (кроме одежды) направляется в биржу труда. Если наследства никакого не осталось, то об этом следует специально указать.

Похороны умершего в Германии восточного рабочего

Вид похорон восточных рабочих (подготовка могил, денежные вопросы и т. д.) в скромом времени будут урегулированы указом рейхсминистра внутренних дел.

По вопросу захоронения объявляется следующее указание.

На похоронах умершего восточного рабочего может присутствовать ограниченное количество восточных рабочих, о которых может идти речь в первую очередь как о членах семьи, друзьях или знакомых умершего. Число присутствующих может определяться в зависимости от местной обстановки и, в особенности, от условий производства. Однако следует избегать того, чтобы такого рода собы-

тия не были восприняты как демонстрация и отрицательно не воздействовали на похороны немцев. Участие в похоронах принципиально следует осуществлять в рамках предписаний о выходе из лагеря восточной рабочей силы.

Эмигрантские или прочие духовные лица на отпевание покойника не допускаются. Нет возражений в том, если скромными поминками будет руководить подходящий восточный рабочий, так называемый священник-любитель. По возможности следует организовать наблюдение через способного переводчика.

Определение места работы

Все больше случаев, когда схваченных бежавших восточных рабочих невозможно определить на их прежнее место работы. Поэтому кажется целесообразным порекомендовать предприятиям, насколько это технически возможно, чтобы на внутренней стороне одежды восточных рабочих отпечатывались название фирмы и место расположения.

Обслуживание восточных рабочих

Свободное времяпровождение восточных рабочих в основном должно зависеть от них самих, причем со стороны немецких учреждений и сил могут быть даны лишь стимулы или поддержка в приобретении вспомогательных материалов.

Имея в виду известные трудности, Немецкий рабочий фронт, в руках которого находится попечительство, то есть свободное времяпровождение и т. д., и социально-политический надзор за восточными рабочими, с согласия Главного управления имперской службы безопасности распорядился, чтобы так называемые гастрольные театральные группы из бывших советских областей, находящиеся на гастролях в Германии, в частности, русские оркестры, хоры и т. д., могли давать концерты и восточным рабочим. Эти группы, всегда сопровождаемые туристским руководителем нацистского общества "Сила через радость", не должны ни в коем случае вступать в личный контакт или непосредственное общение с восточными рабочими.

Такого рода представления, на которые допускаются только восточные рабочие (посещение их немецким или другим иностранным рабочим запрещается), должны в основном проводиться в самих лагерях или в других производственных помещениях, по возможности, однако, не в общественных залах, которые обычно предоставляются в распоряжение немецкого населения.

Участие в культурных, развлекательных, духовных или спортивных представлениях, которые предусмотрены для немецких и других иностранных рабочих, восточным рабочим запрещено. [...]

Запросы о судьбе находящихся в концентрационном лагере восточных рабочих

Неоднократно родственники находящихся в концлагерях восточных рабочих спрашивают об их судьбе.

На такого рода вопросы не отвечать.

Почтовая переписка восточных рабочих

а) Переписка внутри страны.

Почтовая связь восточным рабочим внутри территории Рейха разрешается. Однако в интересах экономии бумаги и облегчения почтовой цензуры в будущем по договоренности между учреждениями государственной полиции и германскими почтовыми дирекциями такая связь будет ограничена лишь почтовыми открытками.

Самовольный контроль за перепиской восточных рабочих со стороны руководителей предприятий и начальников лагерей запрещается.

б) Переписка с родиной.

Как указано в здешнем секретном циркулярном распоряжении от 15.02.1943 г., стр. 18, восточные рабочие могут дважды в месяц отправлять на родину открытки с обратным ответом. Германская почта для этого разработала специальные почтовые открытки для восточных рабочих. Пересылка писем не допускается.

в) Полевые почты для восточных рабочих.

Пользование полевыми почтами восточным рабочим по-прежнему в принципе запрещается. Если все же такие отправления имеют место, их следует направлять через начальника лагеря в Управление государственной полиции во Франкфурте-на-Майне, и начальник лагеря должен строжайше предупредить отправителя о существующем запрете такой пересылки почты.

Под этот запрет не попадает переписка восточных рабочих со своими земляками, находящимися на службе в качестве добровольных помощников германского вермахта. В сомнительных случаях письма направляют в государственную полицию Франкфурта-на-Майне.

Переписка служащих германского вермахта с восточными рабочими ОКВ хотя не запрещена, однако нежелательна. Такого рода почтовые отправления в каждом случае направлять в государственную полицию Франкфурта-на-Майне.

Посещение восточными рабочими магазинов

Посещение немецких магазинов восточными рабочими само по себе нежелательно, но так как эта мера будет воспринята восточными рабочими как оскорблениe и может отрицательно оказаться на их настроении, производительности и т. д., запретить посещать немецкие магазины работающим в домашнем хозяйстве восточным рабочим невозможно. Дефицитные товары все же не следует продавать восточным рабочим, а другие товары только в том случае, когда есть полная уверенность, что потребности немецких покупателей будут удовлетворены.

В части посещения восточными рабочими парикмахерских действует упомянутое выше в разделе II, пункт 2 д положение для поляков.

[Подпись за — Куке].
Верно: [чиновник канцелярии].
[БА, РХ-36/348. С. 238–249.]

№ 8

Из информации военно-хозяйственной команды Минска
о положении с рабочей силой, отправке ее
в Рейх и использовании военнопленных

г. Минск

26 августа 1943 г.

1. Положение с рабочей силой

В общем хозяйственное и положение с рабочей силой еще больше обострилось из-за все больших заявок потребителей на рабочую силу и невозможности удовлетворить эти заявки из тыловых областей вследствие бандитской деятельности в стране.

Потребности в рабочей силе в июле 1943 г.: 30 601 мужчина, 10 640 женщин.
Направлено: 12 567 мужчин, 6 648 женщин.

Неудовлетворенные потребности: 18 034 мужчины, 4 158 женщин.

Из них основными потребителями рабочей силы были: предприятия вермахта, промышленные предприятия, германская железная дорога, торфодобыча, ОТ.

По состоянию на 25 июля на работах использовалось евреев:

5273 мужчины и 6503 женщины.

В счет компенсации задолженности в рабочей силе на территории Остланда не было предоставлено ни одного человека. Безработных в Белоруссии на 25.07.1943 г.: мужчин — 126 человек, женщин — 484 человека.

В настоящее время охвачено: мужчин — 304 340 человек, женщин — 277 639 человек, из них молодежи — мужского пола 6411 человек, женского пола 6451 человек.

Трудности охвата рабочей силы заключаются в небезопасности территории.

В вышеприведенных цифрах не учтены данные бирж труда Лиды и Новогрудка, которые по особым причинам не смогли дать статистических сведений, так что их данные не учтены в вышеупомянутых цифровых показателях.

2. Отправка в Рейх

Рабочий штаб "Судеты", действующий в Минском и Новогрудском округах, сообщает, что за период с 15.07.1943 г. по 18.08.1943 г. в Рейх отправлено 8546 человек рабочей силы, кроме того, примерно 2000 человек рабочей силы предоставлено Минску и окрестностям. Рабочий штаб был подключен к последней полицейской акции, чтобы в ходе акции сразу же реквизировать рабочую силу. В некоторых частях, указанных выше, округом были даже эвакуированы некоторые населенные пункты. Захваченная при этом рабочая сила была поставлена не только в Рейх, но и предоставлена важным военным потребителям в Минске и окрестностях.

3. Использование военнопленных

Общее число военнопленных на 1 августа 1943 г. составляет 14 766 человек, из них используется в:

постоянных периферийных командах:

- | | |
|--------------------|-----------------|
| а) вермахта | — 4077 человек |
| б) гражданских | — 3641 человек |
| челночных командах | |
| а) вермахта | — 1502 человека |
| б) гражданских | — 597 человек |

Предоставленная рабочая сила:

- | | |
|--------------------------|-------|
| а) для отправки в Рейх | — нет |
| б) для специальных целей | — 323 |

Имеется еще в распоряжении:

- | | |
|--------------------------------|-------|
| а) полностью трудоспособных | — 111 |
| б) не полностью трудоспособных | — 19 |

Нетрудоспособных военнопленных — 628 человек.

[БА, РВ-3О/33. С. 44–45.]

№ 9

Информация бургомистра г. Пайтца полиции по иностранцам
в г. Котбусе о поступлении 19 июня 1944 г.
на регистрацию в г. Пайтце иностранных рабочих

г. Пайтц

21 июня 1944 г.

Фамилия, имя	Год рождения	Место рождения	Семейное положение	Место работы	Кем заявлено
Казаченок Татьяна	1926	Сенно р-н, Уздорники	незамуж.	Фирма Распе с ограниченной ответственностью в г. Пайтце	Сборный лагерь в Варшаве.
Наркив Николай	1926	Годициен, Утихарцы, Запорожье	холост	~ ~ ~	Лагерь завода Распе, Берлин
Щелканов Воленкан [!]	1923	Запорожье	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Литвинов Иван	1928	Сталинград	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Деревянко Владимир	1925	Вища р-н, Ровно	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Касьяnenko Николай	1925	Богодухов	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Казаченок Ольга	1925	Сенно р-н, Уздорники	незамуж.	~ ~ ~	Сборный рабочий лагерь, Варшава
Нарчук Анна	1928	Толочин р-н, Коцевичи	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Губаревич Станислава	1928	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Войтехович Любовь	1925	Глуск р-н, Поречье	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Борисова Анна	1925	Горки р-н, Стан	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Мешенина Прасковья	1925	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~

Фамилия, имя	Год рождения	Место рождения	Семейное положение	Место работы	Кем заявлено
Борисова Марья	1928	Горки р-н, Стан	незамуж.	Фирма Распе с ограничен- ной ответ- ственнос- тью в г. Пайтц	Сборный рабочий лагерь, Варшава
Казаченок Софья	1924	Сенно р-н, Уздорники	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~
Войтехович Любовь	1926	Поречье	~ ~ ~	~ ~ ~	~ ~ ~

По поручению секретарь полиции.
[ЕД, РХ-36/348. С. 67.]

Алесь Жлутка (Мінск)

ЛАЦІНСКІЯ ДАКУМЕНТЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКІХ І ПАМЕЖНЫХ ТЭРЫТОРЫЙ XIII—XIV стст. З БЫЛОГА КЁНІГСБЕРГСКАГА АРХІВА

Кёнігсбергскі сакрэтны архіў Тэўтонскага ордэна з'яўляецца самым буйным складчам лацінскіх дакументаў па гісторыі Беларусі, якія ў большасці паходзяць з тэрыторыі Лівоніі. Пераважная колькасць яго фондаў сёння знаходзіцца ў Сакрэтным дзяржаўным архіве прускага культурнага здабытку (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz) у Берліне. Сам Кёнігсбергскі архіў пачаў фарміравацца з 1309 г. — моманту перасялення Вялікага магістра ордэна з Венецыі ў Марыенбург у Пруссіі. Пад час Трынаццатагодовай вайны ордэна з Польшчай Вялікі магістр перасяліўся ў Кёнігсберг і тут заснаваў новую канцылярию, а старыя дакументы ў канцы вайны ў 1466 г. былі складзены ў замку Тапеў і часткова ў некаторых іншых ордэнскіх замках. У 1525 г. пры секулярызацыі ордэна частка дакументаў з архіва Вялікага магістра была перададзена Польшчы¹.

¹ Юргініс Ю. М. Судьба архива Тевтонского ордена // Материалы межреспубликанской научной конференции по источниковедению и историографии народов Прибалтийских республик Союза ССР: Источниковедение. Вильнюс, 1978. С. 22–23.

У 1722 г. увесь архіўны матэрыял з Тапева быў перанесены ў Кёнігсберг і далучаны да архівалій, якія назапасіліся тут з 1466 г. З 1836 г. быў пашыраны доступ у архіў, звесткі з якога да таго часу маглі атрымліваць толькі дзяржаўныя ўстановы. Цяпер фондамі маглі карыстацца і тыя, хто меў на тое дазвол дзяржаўных установ. З 1839 г. у архіве маглі працаваць прыватныя асобы за пэўную плату. Навукоўцы маглі ад яе вызывацца².

У 1903 г. з Кёнігсбергскага архіва былі вылучаны матэрыялы, якія датычліся тэрыторыі ўтворанай у 1878 г. правінцыі Заходняя Прусія, і перададзены адкрытуму ў Гданьску (Данцыгу) правінцыйнаму архіву.

У час Другой сусветнай вайны ў Кёнігсберг немцамі пачалі звозіцца архіўныя матэрыялы з акупаваных польскіх і прыбалтыйскіх тэрыторый. Усе гэтыя фонды разам з Кёнігсбергскім архівам размяшчаліся ў адным будынку. Пасля пералому ў ходзе вайны ў 1941–1942 гг. архіўныя зборы пачалі перавозіцца ў розныя замкі і маёнткі Усходняй Прусіі, адкуль з восені 1943 г. яны былі эвакуіраваны ў шахты Грослебен недалёка ад Браўншвейга і апынуліся ў канцы вайны ў англійскай акупацыйнай зоне. Усе архіваліі з шахтаў перавезлі ў палац Госляр, дзе быў заснаваны архіўны лагер зоны. Вясной 1952 г. гэты лагер англічане перадалі ўраду Заходняй Германіі³. У наступным годзе архіў быў перавезены ў Гётынген, дзе знаходзіўся больш за дваццаць год. У 80-х гг. пачалося паэтапнае перамяшчэнне архіўных фондаў у Берлін. Сёння большасць матэрыялаў ужо размешчана ў Сакрэтным дзяржаўным архіве прускага культурнага здабытку і адкрыта для карыстання. Пэўная частка яшчэ застаецца ў Гётынгене.

Вывучэнню фондаў Кёнігсбергскага архіва доўгі час перашкаджала адсутнасць вопісу змешчаных у ім архівалій. Толькі ў нашым стагоддзі Е. Ёхімам, а пазней В. Губачам нарашце была праведзена інвентарызацыя фондаў і апублікавана іх апісанне⁴. Фонды былога Кёнігсбергскага архіва змяшчалі дакументальныя крыніцы не толькі па гісторыі Тэўтонскага ордэна, але і падладных яму і сумежных тэрыторый. Таму пасля секулярызацыі ордэна ў яго архівы ўвайшлі таксама архіваліі біскупстваў, апрача Вармійскага, матэрыялы якога захоўваюцца ў архіве курыі Вармійскага біскупства ў Ольштыне (Польшча). Ордэнскія матэрыялы з былога Гданьскага правінцыйнага архіва знаходзяцца ў Гданьскім ваяводскім дзяржаўным архіве⁵. Уяўленне пра цяпе-

² Юргинис Ю. М. Судьба архива Тевтонского ордена. С. 24.

³ Тамсама. С. 25–26.

⁴ Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198–1525. Göttingen, 1948–1950. Vol. 1–2. Ps. 1–2; Vol. 1 (1198–1454). Ps. 1: Index Tabularii Ordinis S. Mariae Theutonicorum: Regesten zum Ordensbriefarchiv. H. 1 (1198–1432); H. 2 (1433–1454). 1948. Vol. 2 (1455–1510). Ps. 2: Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum: Regesten der Pergament-Urkunden aus der Zeit des Deutschen Ordens. 1950.

⁵ Рэцэнзія на: Regesta historico-diplomatica ... / Przyg. M. Pollakówna // Studia źródłoznawcze. 1957. Nr. 1. S. 250.

рашні стан фондаў былога Кёнігсбергскага архіва можна атрымаць з названай публікацыі В. Губача. Паводле яе, архіў, які ахоплівае час ад 1198 да 1510 г., падзяляецца на чатыры галоўныя аддзелы — архіў лістоў ордэна, пергаментныя дакументы, папскія і саборавыя дакументы, г. зв. ордэнскія фаліянты (рахункавыя, падатковыя і адміністрацыйныя кнігі, а таксама карэспандэнцыя Вялікіх магістраў). Выданне дае магчымасць адшукаць дакумент паводле дадзеных індэксу, а таксама азнаёміцца з яго зместам з дапамогай кароткіх рэестраў.

З адкрыццём у XIX ст. Кёнігсбергскага архіва для публічнага карыстання было распачата сістэматычнае выданне яго дакументаў. Ініцыяваў справу Ё. Фойгт, тагачасны кіраўнік архіва, сваім шасцітомным “Кодэкса дакументаў Пруссіі”⁶, даведзеным да 1404 г., куды ўвайшлі і некаторыя дакументы, якія датычацца Лівоніі і беларускіх зямель, перадрукаваныя затым Бунге. У 1856–1859 гг. на тэрыторыі Пруссіі ўтварылася шэраг навуковых таварыстваў, па ініцыятыве якіх публікацыя кёнігсбергскіх архівалій была прадоўжана⁷. З 1874 да 1886 г. М. Цёпен апублікаваў дакumentы пасяджэння прускіх саслоўяў⁸. У гэты ж час М. Перлбахам былі собраны і выдадзены ў выглядзе рэестраў разрозненых дакументальныя і гістарыграфічныя звесткі па гісторыі Пруссіі⁹. Ва ўсіх гэтых першых публікацыях ужываліся тэртыярыяльныя прынцыпы выдання крыніц, і яны змяшчалі дакументы, якія датычаліся прускіх зямель. Байдай апошнім выданнем такога тыпу стаў збор Г. Мендуна¹⁰.

Але ўжо ў 1880 г. было вырашана прыступіць да выдання дакументаў паводле тэматычных накірункаў — сфер дзейнасці ордэна. Згодна з такімі падыходамі, некалькімі складальнікамі былі апубліканы матэрыялы, якія рэпрэzentавалі палітычную дзейнасць ордэнскіх структур. У канцы XIX ст. началі выходзіць з друку таксама гаспадарчыя крыніцы ордэна. Найбольш вядомыя сярод гэтых выданняў публікацыі Сатлера¹¹, Ёахіма¹² і Цыземера¹³. Асобным накірункам у выдавецкай дзейнасці стала публікацыя матэрыялаў ордэна, якія не датычаліся Пруссіі, — з архіваў яго правінцый Берліна¹⁴, Ве-

⁶ Codex diplomaticus Prussianus / Ed. 1. Voigt. Königsberg, 1836–1861. Vol. 6.

⁷ Studia źródłoznawcze. Nr. 1. S. 250.

⁸ Töppen M. Acten der Ständetage Preussens unter Herrschaft des Deutschen Ordens. Leipzig, 1874–1876. Bd. 1–5.

⁹ Perlbach M. Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts. Königsberg, 1876.

¹⁰ Mendthal H. Urkundenbuch der Stadt Königsberg in Preussen. Königsberg, 1910. Vol. 1.

¹¹ Sattler. Handelsrechnungen des Deutschen Ordens. Leipzig, 1887.

¹² Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409 / Hsg. v. E. Joachim. Königsberg, 1896.

¹³ Ziesemer W. Das Zinsbuch des Hauses Marienburg. Marienburg, 1910; ён жа: Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens. Danzig, 1921.

¹⁴ Strehlke E. Tabulae Ordinis Theutonici. Berolini, 1869.

ны¹⁵, Утрэхта¹⁶. Матэрыялы па гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, узятыя з Кёнігсбергскага архіва, публіковаліся М. Догелем¹⁷ і Э. Рачынскім¹⁸. Ва ўсе гэтая выданні траплялі і лівонскія матэрыялы. Але самым грунтоўным зборам лівонскіх дакументаў да гэтага часу лічыцца шматтомная публікацыя Ф.-Г. Бунге. Гэтая дасюль неперасягнутая па паўнаце і грунтоўнасці праца пачала выходзіць з 1853 г. пад назвай “Лівонскія, эстонскія і курляндскія дакументы разам з рэестрамі”¹⁹. Ф.-Г. Бунге склаў і выдаў першыя 6 тамоў, затым яго праца была прададзёжана Г. Гільдэбрантам (т. 7–9) і скончана Ф. Шварцам (т. 10–11). Уесь збор выходзіў да 1905 г. у Рэвелі, Рызе і Москве. Апрача таго, пазней, у 1914 г., выйшаў з друку другі, дадатковы, трохтомны блок выдання, які склаў Л. Арбузаў. Гэты велізарны масіў дакументальных матэрыялаў ахоплівае перыяд з 1093 да 1510 г.

Для нашай працы мы выкарысталі толькі тры першыя тамы, якія ўключаюць 1520 дакументаў — з 1093 да 1393 г. Да іх дададзены 1633 рэестры. З гэтых дакументаў намі быў адабраны матэрыял, які датычыцца ранній беларускай гісторыі. Частка дакументаў паходзіць непасрэдна з нашых зямель, іншыя маюць важнасць для разумення падзеі, якія адбываліся тут. Дакументальная кропніці і асвятляюць гісторыю замацавання немцаў у Лівоніі, на якую са старжытных часоў пашыралася ўлада Полацка. Раскрываецца дзеянісць ваенна-рэлігійных ордэнаў: мечаносцаў і Тэўтонскага, станаўленне касцельнай арганізацыі і ход хрысціянізацыі Лівоніі і суседніх з ёй зямель, уплыў гэтых працэсаў на сітуацыю на беларускіх тэрыторыях. Адлюстроўваецца гісторыя станаўлення Вялікага Княства Літоўскага, пашырэння хрысціянства заходняга абраду на яго тэрыторыі і шэраг іншых значных гістарычных падзеі.

Ніжэй падаецца спіс і кароткае апісанне дакументаў паводле публікацыі Ф.-Г. Бунге. Дакументы могуць быць лёгка адшуканы ў архіве, бо яны пазначаны адпаведнымі нумарамі, пададзенымі ў зборы Бунге. У больш складаных выпадках неабходна звязтацца да памянёнага вышэй рэестра Ёахіма і Губача. Некаторыя дакументы захаваліся на нямецкай мове, хоць павінны былі існаваць і ў лацінскія варыянты.

¹⁵ Pettenegg E. G. Die Urkunden des Deutsch-Ordens-Centralarchives zu Wien. Prag; Leipzig, 1887.

¹⁶ Geer J. J. Archeven van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balie van Utrecht. Utrecht, 1872. B. 1, 2.

¹⁷ Codex diplomaticus Regni Poloniae et. Magni Ducatus Lithuaniae. Vilnae, 1758. T. 1; Vilnae, 1764. T. 4; Vilnae, 1759. T. 5.

¹⁸ Kodeks dyplomatyczny Litwy: Wyd. z rękopisów w Archiwum Tajnym w Królewcu zachowanych przez E. Raczyńskiego. Wrocław, 1845.

¹⁹ Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / Hrsg. von F. G. von Bunge. Reval; Riga; Moskau, 1853–1914. Bd. 1–11. [Abt. 1]. Bd. 1–3. [Abt. 2].

Документы былога Кёнігсбергскага архіва

1. № 18. 1211 г. Біскупы Рыгі, Падэбарна, Вердэна і Рацэбурга даводзяць да ведама ўсіх зацверджаную папам Інакенціем III дамову пра падзел Лівоніі і Ліфляндыі паміж Рыжскім біскупам і ордэнам мечаносцаў. Тр. 1393 г.
2. № 19. 27.01.1211 г. Імператар Атон IV пацвярджае ордэну ўсе яго ўладанні ў Лівоніі. К. XV ст.
3. № 23. 1211 ці 1212 г. Біскупы Падэбарна, Вердэна, Рацэбурга і Леала, прэпазіт Рыжскай катэдры і абат Дзюнамундэ даводзяць да ведама ўсіх дамову паміж Рыжскім біскупам і ордэнам пра падзел Ліфляндыі. Тр. 1393 г.
4. № 24. 25.01.1212 г. Папа Інакенцій III адмаўляе ў просьбе ордэна пра асобнага біскупа для новазаваяваных зямель. Тр. 1393 г.
5. № 163. 19.04.1239 г. Рыжскі біскуп Мікалай даруе ордэну палову зямлі Герцыке. Тр. а.
6. № 176. 1.10.1243 г. Папа Інакенцій IV заклікае пілігрымаў з Лівоніі падтрымаць ордэн. Тр. 1393 г.
7. № 177. 1.10.1243 г. Ён жа даруае дамініканскаму ордэну абараняць сэм'і і дабро тых, хто бярэ крыж, каб выступіць супраць паганцаў у Лівоніі і Прусіі. А.
8. № 184. 7.04.1245 г. Ён жа патрабуе ад біскупаў Рыгі, Дэрпта і Эзеля ўсяляк дапамагаць ордэну ў Лівоніі. К. п. XIV ст.
9. № 185. Ліпень 1245 г. Імператар Фрыдрых II надае права вярхоўнай улады над Курляндыйяй, Літвой і Земгаліяй Вялікаму магістру Тэўтонскага ордэна Генрыху Гогенлёэ. А.
10. № 200. 17.09.1248 г. Папа Інакенцій IV упаўнаважвае арцыбіскупа Лівоніі дазваляць у асобных выпадках народжаным па-за шлюбам уступленне ў духовы сан. К.
11. № 202. 10.01.1249 г. Альберт, арцыбіскуп Прусіі і Лівоніі, дамаўляеца з Тэўтонскім ордэнам аб розных спрэчных пытаннях. А.
12. № 209. 25.10.1249 г. Папа Інакенцій IV даруае абату з Буха адгаворваць арцыбіскупа Альберта ад дзеянняў, якія могуць прычыніць шкоду Тэўтонскаму ордэну. А.
13. № 214. 27.09.1250 г. Ён жа вызваляе арцыбіскупа Прусіі ад абавязкаў легата. К.
14. № 218. 24.02.1251 г. Пётр, біскуп з Альбы, Вільгельм, біскуп з Сабіны, і Ян, кардынал-прэсвітэр, уладжваюць адносіны паміж арцыбіскупам Альбертам і Тэўтонскім ордэнам у Прусіі і Курляндый. А. п., Тр.
15. № 220. 9.03.1251 г. Папа Інакенцій IV зацвярджае дамову, складзеную 24.02.1251 г. паміж арцыбіскупам Альбертам і ордэнам. Тр. а. 1415 г.
16. № 221. 9.03.1251 г. Ён жа даруае біскупу Аламоўца (Чэхія) пракантраляваць выкананне дамовы паміж арцыбіскупам Альбертам і крыжакамі. А.
17. № 233. 13.01.1252 г. Ён жа даруае правінцыйнаму прыёру ордэна дамініканцаў у Багеміі падтрымліваць Тэўтонскі ордэн у Прусіі і Лівоніі. А.
18. № 252. Ліпень 1253 г. Міндоўг (Mindowe), кароль Літвы, даруе Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі розныя землі. Тр. 7.03.1352 г.
19. № 255. 21.08.1253 г. Папа Інакенцій IV зацвярджае падпісаную каралём Літвы дарчую Лівонскаму ордэну. Тр. 7.03.1352 г.

20. № 262. 10.03.1254 г. Ён жа рэкамендуе свайму легату арцыбіскупу Альберту з Рыгі не рабіць ніякіх захадаў на тэрыторыі сваёй легацыі супраць волі Тэўтонскага ордэна. К., Тр. 1258 г.
21. № 263. 12.03.1254 г. Міндоўг, кароль Літвы, даруе землі заснаванаму ім у Літве біскупству. Тр. 1302 і 1388 г.
22. № 266. 6.04.1254 г. Хрысціян, біскуп Літвы, дазваляе Тэўтонскаму ордэну збрáцу дзесяціну на землях, якія падараваў яму Міндоўг. Тр. 1352 і 1388 г.
23. № 268. 9.05.1254 г. Папа Інакенцій IV даруае духавенству ў Лівоніі, Эстоніі і Пруссіі заклікаць да крыжовага паходу супраць татараў. К.
24. № 269. 23.05.1254 г. Ён жа бярэ пад сваю абарону Тэўтонскі орден у Лівоніі і зацвярджае яго права на валоданне рознымі маёмысцямі. Тр. 1349, 1393, 1415 гг.
25. № 272. 3.09.1254 г. Ён жа адмняне прысягу, якую даў біскуп Літвы Рыхскаму арцыбіскупу. Тр. 1388 г.
26. № 272a. 3.09.1254[?] г. Дакумент з падобным зместам, накіраваны ім жа біскупу Літвы Хрысціяну. Тр. 1388 г.
27. № 275. 20.09.1254 г. Ён жа даруае Дэрптцаму біскупу пракантраляваць выкананне булы ад 3.09.1254 г. (гл. № 272). Тр. 1388 г.
28. № 282. 31.03.1255 г. Папа Аляксандар IV пацвярджае Рыхскаму арцыбіскупу ўсе яго права. Кз. булы 1257 г.
29. № 286. Каstryчнік 1255 г. Міндоўг, кароль Літвы, даруе Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі зямлю Селёнію. А. п.
30. № 294. 1257 г. Міндоўг, кароль Літвы, даруе Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі Жамойць. Тр. 1392 г.
31. № 303. 30.05.1257 г. Папа Аляксандар IV вызваляе Тэўтонскі орден ад усялякай ускладзенай на яго без папскага дазволу экскамунікацыі. Тр. 1495 г.
32. № 304. 15.06.1257 г. Ён жа надае Тэўтонскаму ордэну прывілеі ордэна тампліераў. Тр. 1396 г.
33. № 308. 13.07.1257 г. Ён жа зацвярджае дарчую Тэўтонскаму ордэну зямлі Селёніі, якую даў кароль Літвы Міндоўг. Тр. 1393 г.
34. № 310. 6.08.1257 г. Ён жа загадвае, каб прапаведнікі крыжовага паходу не рабіць ніякіх захадаў супраць волі Тэўтонскага ордэна. А.
35. № 311. 7.08.1257 г. Ён жа патрабуе ад прыёраў і братоў ордэна дамініканцаў больш настойліва прарапаведаваць крыжовы паход у Лівонію. К.
36. № 314. 8.08.1257 г. Ён жа даруае мінарытам, якія прарапаведваюць крыжовы паход, не рабіць гэтага без дазволу Тэўтонскага ордэна і не патрабаваць ад гэтага ордэна дапамогі. А.
37. № 325. 11.05.1258 г. Ён жа заклікае крыжаносцаў у Лівоніі падтрымліваць Тэўтонскі орден. Тр. а. 1393 г.
38. № 326. 11.05.1258 г. Ён жа заклікае пілігрымаў у Лівонію падтрымліваць Тэўтонскі орден. Тр. а. 1393 г.
39. № 327. 11.05.1258 г. Ён жа дазваляе Тэўтонскаму ордэну прадстаўляць свецкіх духоўных асоб для заемання касцельных пасад на землях ордэна. А.
40. № 328. 15.07.1258 г. Ён жа заклікае ордэны дамініканцаў і мінарытаў старанна прарапаведаваць крыжовы паход супраць язычнікаў у Пруссіі і Лівоніі. А.
41. № 334. 22.11.1258 г. Ён жа дазваляе адпускаць грахі тым, хто быў вінаваты ў сіманії, і прымаць іх у Тэўтонскі орден. А.

42. № 341. 23.07.1259 г. Ён жа ўзнаўляе галоўны прывілей, дадзены Тэўтонскаму ордэну папамі Ганорыем III і Грыгорыем IX. А.

43. № 342. 7.08.1259 г. Міндоўг, кароль Літвы, даруе Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі розныя землі. А. Тр. 1352 г.

44. № 345. 25.01.1260 г. Папа Аляксандр IV абвяшчае сябе абаронцам усіх зямель на Русі, падараваных Тэўтонскаму ордэну або адабраных у татараў, і гарантуе ордэну валоданне імі. А.

45. № 346. 25.01.1260 г. Ён жа абвяшчае сябе абаронцам усіх зямель, адабраных Тэўтонскім ордэнам у язычнікаў, і гарантуе яму валоданне імі. Тр. а. 1324 і 1393 г.

46. № 347. 25.01.1260 г. Ён жа зацвярджае дарчыя Тэўтонскаму ордэну, дадзенія каралёму і біскупам Літвы. Тр. 1352 і 1388 г.

47. № 350. 21.02.1260 г. Ён жа загадвае арцыбіскупу і біскупам Лівоніі заахвочваць іх падданых і леннікаў падтрымліваць Тэўтонскі ордэн. К. п. XIV ст.

48. № 354. Чэрвень 1260 г. Кароль Літвы Міндоўг у выпадку яго смерці без наследнікаў даруе ўсю свою дзяржаву Тэўтонскаму ордэну. Тр. 1392 г., Тр. а. 1393 г.

49. № 356. 9.09.1260 г. Папа Аляксандр IV засцерагае ўсё вышэйшае і ніжэйшае духавенства, каб, прапаведваючы крыжовы паход супраць татараў, яны не чынілі шкоды інтэрэсам Лівоніі і Пруссіі. А.

50. № 357. 9.09.1260 г. Ён жа засцерагае ад гэтага і розных нямецкіх арцыбіскупаў. А.

51. № 359. 4.02.1261 г. Ён жа загадвае дамініканцам і мінарытам, якія пропаведваюць крыжовы паход у Лівонію і Пруссію, старанна рабіць гэта і надалей. А.

52. № 360. 8.04.1261 г. Ён жа даручае Куюскаму і Кульмскаму біскупам заклікаць крыжаносцаў, прызваных супраць татараў, на дапамогу Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі. А.

53. № 363. 7.08.1261 г. Міндоўг, кароль Літвы, вызначае межы зямлі Селёніі, падараванай Тэўтонскаму ордэну. Тр. 1392 г.

54. № 380. 20.08.1264 г. Папа Урбан IV зацвярджае дарчыя на землі, дадзенія Канстанцінам. Тр. 1349, 1393 і 1415 гг.

55. № 402. 14.03.1267 г. Папа Клімент IV зацвярджае дакумент пра заснаванне Рыжскага арцыбіскупства. К. у тэксце булы з 1390 г.

56. № 438. 14.11.1273 г. Рудольф, кароль Рымскай імперыі, зацвярджае прывілеі Тэўтонскага ордэна. Тр. а. 1393 г.

57. № 462. 17.06.1279 г. Ён жа яшчэ раз зацвярджае прывілеі Тэўтонскага ордэна. Тр. 1428 г.

58. № 510. 1287 г. Ян з Тускулюм, папскі легат, загадвае сваім капеланам не спаганяць падаткаў для яго праукратарскай дзеянасці з Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі і Пруссіі. А.

59. № 527. 7.02.1289 г. Бурхард са Швенцянам, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна, зацвярджае падзел зямель, адабраных у ліцвінаў, зроблены зямельнымі магістрамі Лівоніі і Пруссіі. А.

60. № 538. Лістапад 1290 г. Гальт, магістр Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі, піша зямельнаму магістру Прусіі Мейнгерду з Кверфурта пра свою падрыхтоўку да паходу супраць ліцвінаў. А.

61. № 577. 17.01.1299 г. Папа Баніфацый VIII загадвае пад пагрозай экскамунікацыі з'яўіца асаабіста на працягу шасці месяцаў у Рым Вялікаму магістру Тэўтонскага ордэна і Лівонскому магістру. К.

62. № 582. Ліпень [?] 1299 г. Ён жа, атрымаўшы паведамленне пра дамову паміж Рыжскім арцыбіскупам Янам і Тэўтонскім ордэнам, вызваляе арцыбіскупа і Вялікага магістра ад асабістага з'яўлення ў Рым па папскому выкліку. А.

63. № 616. 14.09.1305 г. Фрыдрых, Рыжскі арцыбіскуп, апелюе да папы супраць магістра і братоў Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі па прычыне ўчыненых імі яму крыва-даў. А.

64. № 638. 20.03.1312 г. Урывак з пратакола допыту прыёра кляштара ў Фаль-кенаў брата Генрыха па справе скаргі Рыжскага арцыбіскупа і іншых на Тэўтонскі орден. А. [?]

65. № 643. 11.05.1313 г. Кардынал-дыякан Якаб з Калюмпны па даручэнню папы вызваляе Тэўтонскі орден ад абвешчанай Францішкам дэ Маліяна экскамунациі. А.

66. № 646. 2.10.1313 г. Натарыяльны дакумент, які датычыцца абсалюцыі многіх прускіх прэлатаў ад абвешчанага канонікам Францішкам дэ Маліяна адлучэння. А.

67. № 650. Красавік 1314 г. Пракуратар Тэўтонскага ордэна Конрад Груэль спецыфікуе выдаткі, зробленыя на ордэнскія справы ў Рымскай курыі. А.

68. № 660. 23.12.1317 г. Папа Ян XXII паведамляе Рыжскаму капітулу пра тое, што касуе дамову паміж капітулам, Тэўтонскім ордэнам у Лівоніі і васаламі Рыжскага касцёла. К.

69. № 687. Май 1323 г. Гедымін, "кароль ліцвінаў і многіх русінаў", піша да папы пра свой намер прыняць хрысціянства. К. адн.

70. № 688. 26.05.1323 г. Ён жа піша кіраўнікам ордэна дамініканцаў у Саксоніі пра гэтую ж намер. Тр. 1323 г.

71. № 689. 26.05.1323 г. Вільня. Ён жа піша кіраўнікам ордэна мінарытаў пра гэтую ж акалічнасць. Тр. 1323 г.

72. № 690. 26.05.1323 г. Вільня. Ён жа піша пра тое ж у гарады Любек, Ростак і інш. Тр. 1323 г.

73. № 691. 18.07.1323 г. Натарыяльны дакумент пра лісты Гедыміна братам дамініканцам, мінарытам і прыморскім гарадам. А.

74. № 693. 2.10.1323 г. Вільня. Гедымін, "кароль ліцвінаў", заключае мірную дамову з пасланнікамі лівонскіх і эстонскіх землеўладальнікаў. К. у тэксле булы 1324 г.

75. № 695. 16.10.1323 г. Эбергард, біскуп Германландыі, і яго капітул абараняюць Тэўтонскі орден ад абвінавачвання ў tym, што ён перашкаджае ліцвінам хрысціцца. А.

76. № 696. 24.10.1323 г. Прускія біскупы і капітулы патрабуюць ад лівонскіх і эстонскіх землеўладальнікаў разарваць мір з ліцвінамі. А.

77. № 698. 25.11.1323 г. Мікалай, кусташ мінарытаў у Пруссіі, з іншымі гвардья-намі абараняе Тэўтонскі орден ад абвінавачвання ў tym, што апошні перашкаджае "каралю" ліцвінаў прыняць хрысціянства. А.

78. № 699. 17.01.1324 г. Павел, абац з Алівы, і Ёрдан, абац з Попліна, звяртаюцца на той жа справе да папы Яна XXII. А.

79. № 704. 1.06.1324 г. Папа Ян XXII рэкамендуе сваіх нунцыяў, якія адпраўляюцца ў Літву, усяму духовенству, ордэну янітаў, Тэўтонскаму ордэну і ордэну з Калатравы. А.

80. № 705. 1.06.1324 г. Ён жа заклікае Тэўтонскі орден не дакучаць "каралю ліцвінаў і многіх русінаў", які хоча хрысціцца. К.

81. № 707. 31.08.1324 г. Ён жа пацвярджае дагаворы пра мір паміж “караплём ліцвінаў” Гедымінам і лівонскім землеўладальнікамі. К.
82. № 708. 20.10.1324 г. Папскі нунцый Барталамей і абат Бернгард заклікаюць Тэўтонскі ордэн захоўваць мір, заключаны паміж лівонскім землеўладальнікамі і Гедымінам. А.
83. № 710. 4.04.1325 г. Рыжскі арцыбіскуп Фрыдрых абвяшчае адлучэнне Лівонскому магістру і загадвае абвясціць анафему ў Рыжскім кафедральным касцёле. А.
84. № 712. 29.05.1325 г. Папскі нунцый Барталамей і абат Бернгард патрабуюць ад прускіх біскупаў унісення 380 гульдэнаў. А.
85. № 740. Войт, рада і магістрат г. Рыгі сведчаць пра заключэнне міру з Лівонскім магістратам і ордэнам. К.
86. № 749. 8.05.1333 г. Людовік IV, Рымскі імператар, дае права на кіраўнічую і судовую ўладу Тэўтонскаму ордэну. Тр. 1333 г.
87. № 765. 1.09.1335 г. Прывёры ордэна дамініканцаў у многіх прускіх гарадах сведчаць пра заслугі Тэўтонскага ордэна і просяць папу ўзяць яго пад сваю абарону. А.
88. № 793. 3.12.1340 г. Вытрымка з ліста многіх прускіх біскупаў у калегію кардыналаў пра пагрозу ўварвання татараў у Лівонію, Прусію і Курляндыю. А.
89. № 951. 2.12.1354 г. Карл IV, Рымскі імператар, пацвярджае прывілей Тэўтонскому ордэну, дадзены імператарам Фрыдрыхам II. Тр. а.
90. № 953. 15.09.1354 г. Магнус, біскуп з Вестэрраса, патрабуе ад Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі перадачы г. Рыгі пад юрисдыкцыю папы. Пер. н.
91. № 968. 23.12.1359 г. Пратакол працэсу паміж арцыбіскупам Рыгі і Тэўтонскім ордэнам, праведзенага і зацверджданага кардыналам-прызвітрам Францішкам. К. адн.
92. № 972. 11.06.1360 г. Рымскі імператар Карл IV пацвярджае і пашырае прывілеі Рыжскага касцёла. Друк. экз.
93. № 977. 4.11.1360 г. Магнус, біскуп з Вестэрраса, перадае даручанае яму выкананне прысуду супроты Тэўтонскага ордэна іншым прэлатам. К.
94. № 978. 14.12.1360 г. Рымскі імператар Карл IV вызывае ўсе канвенты Тэўтонскага ордэна ад усялякіх службаў, падаткаў і чыншаў. К.
95. № 1032. 1366 г. Альберт, герцаг Мекленбурга, патрабуе ад Вялікага магістра аднавіць права Рыжскага арцыбіскупа на кіраванне г. Рыгай. Кн. п.
96. № 1032. 7.05.1366 г. Вінрых з Кніпродэ, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна, уладкае спрэчку паміж Рыжскім арцыбіскупам і Лівонскім магістратам і ордэнам. К. XV і XVI ст.
97. № 1036. 1366 [?] г. Рэляцыя пра спрэчку паміж Рыжскім арцыбіскупам і Тэўтонскім ордэнам у Лівоніі. 2 К., Пер. лац.
98. № 128а. 18.04.1233 г. Папа Грыгорый IX заклікае пра прапаведнікаў Божага слова ў Прусіі не пашыраць сваю дзеянасць на Лівонію. К.
99. № 189а. 26.10.1246 г. Папа Інакенцій IV патрабуе ад настаяцеляў кляштараў падтрымліваць кнігамі новазаснаваныя касцёлы ў Прусіі і Лівоніі. А.
100. № 279а. 7.03.1255 г. Папа Аляксандр IV заклікае караля Літвы абараняць Літоўскага біскупа Хрысціяна ад усякіх нападаў язычнікаў. Тр. а. 1388 г.
101. № 604б. 18.05.1301 г. Папа Баніфацый VIII загадвае магістру і братам Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі вярнуць новапрызначанаму Рыжскаму арцыбіскупу Ізарну арцыбіскупскія землі, якім яны завалодалі. К.
102. № 1053. Жнівень 1368 г. Папа Урбан V дае некаторым іерархам Тэўтонскага ордэна дазвол у час іх паходаў супраць язычнікаў адпраўляць імшу да надыходу дня. А.

103. № 1054. 3.09.1368 г. Ён жа дае ім дазвол адпраўляць ранішнюю імшу на пераносныя алтары. А.

104. № 1081. 1.07.1371 г. Кардынал Ян заклікае ўсё духовенства Рыжскага арцыбіскупства запатрабаваць ад Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі вяртання ўсёй ма- ёмасці, адабранай у арцыбіскупства. А.

105. № 1117. 16.06.1376 г. Папа Грыгорый XI надае Тэўтонскаму ордэну ўсе вольнасці і прывілеі ордэна янітаў. Тр. п.

106. № 1133. 21.12.1378 г. Папа Урбан VI загадвае магістру Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі арыштаваць пастваўленага антыпапам Дэрпцкага біскупа Альберта Гехта. К.

107. № 1140. 29.06.1379 г. Вільгельм з Уртыэршайна, магістр Тэўтонскага ордэна ў Лівоніі, піша папе пра загад арыштаваць Альберта Гехта. К.

108. № 1144. 1379 г. Ён жа шле папе другі ліст пра Альберта Гехта. К.

109. № 1145. 1379 г. Вінрых з Кніпродэ, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна, просіць прабачэння ў папы за доўгую адсутнасць пракуратара ордэна ў Рыме і рэкамендуе яму свайго пляменніка Вінрыха. К.

110. № 1148. Каля 1379 г. Ён жа просіць папу дазволіць яго пляменніку Вінрыху атрымаць ступень доктара права ў Балоны. К.

111. 1149. Каля 1379 г. Ён жа прадстаўляе свайго пляменніка ў якасці кандыдата на пасаду біскупа. К.

112. № 1153. 31.05.1380 г. Ягайла, “кароль Літвы”, абяцае Вялікаму магістру і ўсяму Тэўтонскаму ордэну ў Прусіі вечны мір. А.стн.

113. № 1184. 31.10.1382 г. Ягайла, “кароль Літвы”, і Скіргайла, “герцаг” Троцкі, заключаюць з Вялікім магістром і Лівонскім магістром наступальны і абарончы саюз на чатыры гады. А., Тр. 1410 г. стн.

114. № 1185. 31.10.1382 г. Яны ж абяцаюць Вялікаму магістру і Лівонскаму магістру на працягу чатырох год хрысціцца. А., Тр. 1410 г. стн.

115. № 1186. 31.10.1382 г. Яны ж саступаюць Тэўтонскаму ордэну ўсе тэртыторыі паміж землямі ордэна і р. Дубісай. Тр. 1410 г. стн.

116. № 1189. 30.07.1383 г. Конрад Цольнер з Ротэнштайна, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна, абвяшчае вайну вялікаму князю Ягайлу з Літвы. А. стн.

117. № 1226. 10.10.1385 г. Андрэй, князь з Полацка, перадае Тэўтонскаму ордэну ў Лівоніі ўсё Полацкае княства. К.

118. № 1227. 11.10.1385 г. Ён жа паведамляе, што перадаў сваё княства Лівонскаму магістру і зноў прыняў тое ж княства ад яго па леннаму праву. К.

Умоўныя абавязачэнні:

A.	— арыгінал.	Tr.	— транссумпт.
A. п.	— арыгінал на пергаменце.	Tr. а.	— транссумпт
A. стн.	— арыгінал на старанямецкай мове.	Tr. п.	— арыгінальны.
K.	— копія.	—	транссумпт
K. а.	— копія арыгінальная.	Пер.	на пергаменце.
K. адн.	— копія, адначасная з арыгіналам.	Пер. лац.	пераклад.
K. п.	— копія на пергаменце.	Пер. стн.	пераклад са старанямецкай мовы
Кн.	— кніга.		на лацінскую.
Кн. п.	— кніга пергаментная.		пераклад з лацінскай мовы на старанямецкую.

Мікалай Нікандраў (Масква)

ЛЁС БЕЛАРУСКІХ ЗБОРАЎ, ВЫВЕЗЕНЫХ У БАВАРЫЮ

Я ўзрадаваны магчымасцю адправіць з аказіяй у Цэнтр імя Ф. Скарыны пакет матэрыялаў пра *вернуту* [падкрэслена ў арыгінале. — Рэд.] з амерыканскай зоны акупацыі Германіі беларускую музейную маёмасць. З-за недахопу часу паведамляю толькі саме істотнае. Некалькі слоў пра сутнасць так званых “картак уласнасці”, якія накіроўваюцца Вам. Яны складзены амерыканцамі ў пасляваенны час. Гэтыя картачкі мы атрымалі з Бундэсархіва ў г. Кобленцы ў 1997 г. — ад вядомага прафесара Вольфганга Айхведэ (праз Г. Коля і Б. Ельцына) у выглядзе пласцінкі CD-ROM.

Многа часу пайшло ў нас на раздрукойку, пераклад матэрыялаў. Картачкі складзены амерыканцамі на кожны прадмет, выяўлены ў тайніх і яўных сховішчах. Як цяпер высвітляеца, не ўсе савецкія прадметы пайшли ў СССР, а сямёна дакументы (г. зн. картачкі) савецкім уладам разам з прадметамі не перадаваліся. Прадметы [мастацтва. — Рэд.] змяшчаліся ў скрынкі, упакоўкі г. д. і перадаваліся “оптам”, па колькасці “месцаў”.

Гэтую загадку яшчэ належыць разгадаць.

Калі Вы звернецесь да тэксту майго выступлення ў Мінску [на канферэнцыі пад эгідай ЮНЕСКО па пытаннях рэчызытуць. — Рэд.], дзе я спрабаваў паказаць перамяшчэнні вернутага — у Кіеў, Мінск, Ноўгарад, Пушкін, дык пабачыце, што беларускія рэчы аказаліся ў Пушкіне [пад Санкт-Пецярбургам. — Рэд.]. Спецыяльна рыхтую для Вас канкрэтную інфармацыю па гэтому эпізоду.

Некалькі слоў пра структуру картачак.

У правым верхнім куце ўказаны месца (Хохштат і інш.) знаходжання прадмета, далей указаны “Mun” — Мюнхен, дзе размяшчаўся цэнтральны зборны пункт [вывезеных нацыстамі твораў мастацтва. — Рэд.]. Адпаведныя лічбы — парадковыя нумары знаходжання і інвентарызацыі прадметаў.

Для магчымай ідэнтыфікацыі могуць дапамагчы “памеры”, “матэрыял”, “маркіроўка” і “прадмет”.

Астатнія: “дата паступлення”, “адпраўка”, “гісторыя” і г. д. мала што даюць. Асноўныя грузы былі адпраўлены з Берліна 7 лістапада 1947 г. у СССР.

Фатаграфіі, відаць, можна атрымальць толькі ў Кобленцы.

Я выбраў тыя картачкі, якія (няхай і не прама, а ўскосна) указваюць на беларускае (у прыватнасці, мінськае) паходжанне экспанатаў.

Калі вы сустрэнецесься з цяжкасцямі ў дадзенай справе — паведамляйце, задавайце пытанні — чым магу, дапамагу [...]

Мы вышлягваем пяць тамоў каталога страт. У нас ужо ёсьць вопыт, які так-сама можам перадаць.

Ад рэдакцыі: Матэрыялы, прысланыя з Масквы, з Аддзела рэстытуцыі Дэпартамента па захаванню культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Расійскай Федэрациі (усяго звыш 200 картак, але сярод іх ёсьць многа паўтораў), былі перададзены праф. Надзеі Высоцкай, вядомаму мастацтвазнаўцу з Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, для ідэнтыфікацыі іх з адпаведнымі зборамі (паводле каталогных нумароў) і ваеннымі стратамі. Паводле яе папярэдніх вывадаў, некаторыя з указаных страт ужо вернуты ў Мінск. У цэлым прысланыя звесткі дазваляюць прасачыць іх складаны шлях, выявіць месцазнаходжанне навыяўленых яшчэ каштоўнасцей. Публікуем у зборніку найбольш характэрныя карткі.

Федеральны архів Кобленца, Германія

Ф. В 323/ 729 (В 323/578: 457-08-76, письмо от 12.06.1945 г.)

№ п/п:	334.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 538/ 141 (вероятно, неправильно; вместо этого 598/141).
Классификация:	Жывопись (картина).
Автор:	D, 1780 г.
Размеры:	45 x 59 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 38 красный Nr. // BDM 1-45 (65) // 2347.

№ п/п:	335.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/10.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	Итальянский, венецианский, D, XVI в., поздний.
Размеры:	100 x 86 см.
Предмет:	G. Портрет старого мужчины с письмом.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 9 красный // 241 // 6011.

№ п/п:	336.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/100.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 2 - я пол. XVIII в.
Размеры:	73 x 60 см.
Предмет:	T. Пастор Антониус Массовиус (портрет).
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	435.

№ п/п:	337.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/101.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	К. Цабралис, 1775 г.
Размеры:	75 x 62 см.
Предмет:	Т. Портрет пастора Александра Чистова.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	434 // 20439.

№ п/п:	338.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/10.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, начало XIX в.
Размеры:	80 x 65 см.
Предмет:	Портрет генерала.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 432 красный. // BDM 1-1013 (3766/3).

№ п/п:	339.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt, 598/103.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	К. Кейлер Эмиль, D, 1851 г.
Размеры:	76 x 56 см.
Предмет:	T. Христос и Zinsgroschen [мытнікі? — Рэд.]
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Легкие повреждения.
Маркировка:	2337 // № 26 красный.

№ п/п:	340.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 104.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, конец XIX в.
Размеры:	77 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет принца церкви [біскупа. — Рэд.]
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее
Маркировка:	№ 410 красный.

№ п/п:	341.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 105.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, примерно 1800 г.
Размеры:	83 x 65 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 431 красный // 2426.

№ п/п:	342.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 106.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	(К?) В.Ч. Д, XIX в.
Размеры:	67 x 53 см.
Предмет:	G. Портрет девочки.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений
Маркировка:	№ 39 красный // 127 "Tete de petite fille".

№ п/п:	343.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 107.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, конец XVIII в.
Размеры:	75 x 60 см.
Предмет:	T. Патер Хиацинтус.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, легкие повреждения.
Маркировка:	№ 442 красный.

№ п/п:	344.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 108.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	К. Любинский С.
Размеры:	72 x 55 см.
Предмет:	G. Драматическая сцена: 2 мужчин и 1 женщина.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Значительные повреждения.
Маркировка:	25 // BDM 1-207 (1085) // 8653.

№ п/п:	345.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/109.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, конец XVIII в.
Размеры:	68 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет дамы в синем платье (Сапиетца).
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 411 красный // BDM 1-221 (1700) // 2341.

№ п/п:	346.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 11.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	94 x 67 см.
Предмет:	T. Портрет принца Яна Набакшлаха.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 1 красный // BDM 1-226 (1705).

№ п/п:	347.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 110.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	55 x 68.
Предмет:	G Семейная сцена.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 23 красный // 2603.

№ п/п:	348.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 111.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	78 x 63 см.
Предмет:	G. Портрет дамы, читающей в кабинете.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 388 красный.

№ п/п:	349.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 112.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	76 x 65 см.
Предмет:	G. Портрет старой женщины.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 361 красный // 2574 // BDM 1-180 (1059).

№ п/п:	350.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 113.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1-я пол. XIX в.
Размеры:	78 x 67 см.
Предмет:	G. Портрет дамы с книгой.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	BDM 1-131// 2317 (947) // № 389 красный.

№ п/п:	351.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 114.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	—
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	№ 384 красный.

№ п/п:	352.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 115.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	80 x 65 см.
Предмет:	G. Портрет дамы с книгой и письмом. Есть польская надпись на картине.
Материал:	Полотно, масло
Состояние в момент поступления:	Слегка повреждена.
Маркировка:	362 // BDM 1-153/ 969.

№ п/п:	353.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 116.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1-я пол. XIX в.
Размеры:	72 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, сильные повреждения.
Маркировка:	№ 408 красный // 6083 // 2374.

№ п/п:	354.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 117.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	K. Нагошкин Л. Д, 1874 г.
Размеры:	72 x 52 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	№ 409 красный.

№ п/п:	355.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 118.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX–XX вв.
Размеры:	78 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет старой дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 405 красный // 2322.

№ п/п:	356
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 119.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, современный.
Размеры:	70 x 50 см.
Предмет:	G. Портрет дамы с жемчужным ожерельем.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 400 красный // 2153.

№ п/п:	357.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 12.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	88 x 73 см.
Предмет:	G, Портрет генерала.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 11 красный // MF 271.
№ п/п:	358.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 120.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1-я пол. XIX в.
Размеры:	75 x 60 см.
Предмет:	T. Портрет Хелены Вольсказоны [? — Рэд].
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 398 красный // BDM 1-1014 // (3777 /1).
№ п/п:	359.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 121.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	60 x 90 см.
Предмет:	G. Натюрморт с птицами и фруктами.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 349 красный // BDM-1-206 // 1084.
№ п/п:	360.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 122.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	76 x 58 см.
Предмет:	G. Портрет старого мужчины со сложенными руками.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	396.
№ п/п:	361.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 123.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	70 x 90 см.
Предмет:	G. Мифологическая сцена на фоне героического пейзажа, изображающего возникновение мира. (В 323/669: русская надпись: T. Nacalo (искаженное — начало).)
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 381 красный // BDM-1-174 (1053) // 2469.

№ п/п:	362.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 124.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	60 x 50 см.
Предмет:	Т. Св. Филипп.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 1269 красный.

№ п/п:	363.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 125.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, подражание XVII в.
Размеры:	65 x 78 см.
Предмет:	G. Семейная сцена в доме.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слабые повреждения.
Маркировка:	№ 345 красный // 5929.

№ п/п:	364.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/126.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D 1887 г.
Размеры:	55 x 65 см.
Предмет:	G. Осенний пейзаж с мужчиной, спящим на скамейке.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	1267 // BDM 1-5 (25).

№ п/п:	365.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 127.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1-я пол. XIX в.
Размеры:	80 x 65 см.
Предмет:	G. Портрет дамы в красном платье.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, легкие повреждения.
Маркировка:	№ 369 красный.

№ п/п:	366.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 128.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	90 x 70 см.
Предмет:	G. (Икона?) Поклонение пастухов.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	2082.

№ п/п:	367.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 129.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	К. Слендинский Н. Литва, Вильно. D, 1891 г.
Размеры:	90 x 65 см.
Предмет:	G. Принц Тадеуш Бол[?]данович.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 140 красный // BDM-1-239 (1718) // 2549.

№ п/п:	368.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 13.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1732 г.
Размеры:	98 x 80 см.
Предмет:	T. Портрет принца Игнация из Минска.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 4 красный / 5790-3.

№ п/п:	369.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 130.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	55 x 48 см.
Предмет:	G. (Икона?) Кающаяся св. Магдалина.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Легкие повреждения.
Маркировка:	№ 35 красный // 2263.

№ п/п:	370.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt, 598/ 131.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1870 г., копия с картины XVIII в.
Размеры:	75 x 38 см.
Предмет:	T. Снятие с креста.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 36 красный // BDM 1-129 (945) // 2414.

№ п/п:	371.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 132.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	78 x 65 см.
Предмет:	G. Портрет принца. Есть русская надпись на картине (В 323/ 669: портрет мужчины в?).
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 20 красный номер // BDM 1 - 258 (1738)

№ п/п:	372.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 133.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	72 x 55 см.
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 22 красный.

№ п/п:	373.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 134.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	—
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 33 красный.

№ п/п:	374.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 135.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XX в.
Размеры:	75 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет принца XVIII в. Т. Иосиф Ельский.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	BDM 1-228 (1707).

№ п/п:	375.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 136.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, поздний XVIII в.
Размеры:	65 x 52 см.
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	Красный номер.

№ п/п:	376.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 137.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	70 x 50 см.
Предмет:	D. Портрет римско-католического кардинала.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 27 красный // BDM 1-120 (936).

№ п/п:	377.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 138.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	80 x 69 см.
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 387 красный // 2323 // 6274/ 58.

№ п/п:	378.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 139.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	82 x 64 см.
Предмет:	T. Портрет Станислава Жулковского.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 386 красный.

№ п/п:	379.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 14.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в., ранний период.
Размеры:	38 x 80 см.
Предмет:	G. Портрет молодого принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 2 красный // 60 M 227 // 2513.

№ п/п:	380.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/140.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	50 x 78 см.
Предмет:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 18 красный.

№ п/п:	381.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 142.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	29 x 35 см.
Предмет:	G. Бегство в Египет.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 51 красный // BDM 1-48 (68) 2692.

№ п/п:	382.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 143.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	90 x 66 см.
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	№ 357 красный // 2454 // 6274/ 61.

№ п/п:	383.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 144.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	83 x 63 см.
Предмет:	G. Портрет юноши.
Материал:	T. Виктор Бойданович — сын Адама. Полотно, масло
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 346 красный // 2528 // BDM 1-240 (1719).

№ п/п:	384.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 145.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1-я пол. XIX в.
Размеры:	76 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет старой дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 30 красный.

№ п/п:	385.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 146.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в., ранний период.
Размеры:	80 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет дамы. Есть польская надпись на картине.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 383 красный // 6147/6 // 2313.

№ п/п:	386.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 147.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	50 x 43 см.
Предмет:	G. Портрет дамы в восточном головном уборе.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	47 // BDM 1-137 // 2235.

№ п/п:	387.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 148.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	55 x 42 см.
Предмет:	G. (Икона?) 2 старых мужчины (апостолы?).
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	2304 // № 45 красный.

№ п/п:	388.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 149.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	60 x 48 см.
Предмет:	G. Портрет толстого принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	—
Маркировка:	№ 37.

№ п/п:	389.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 15.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, примерно 1900 г.
Размеры:	83 x 65 см.
Предмет:	T. Портрет Северина Бидановича [?].
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Серьезно повреждена.
Маркировка:	№ 385 красный // BDM 1-238 (1717).

№ п/п:	390/
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 150.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	60 x 38 см.
Предмет:	G. Портрет старого мужчины.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 44 красный // 1-218 // 2252.

№ п/п:	391.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 151.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в., поздний период.
Размеры:	60 x 42 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 19 красный.

№ п/п:	392.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 152.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	87 x 68 см.
Предмет:	G. Портрет принца.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 363 красный.

№ п/п:	393.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/153.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	Н. Русский. D, 1889 г.
Размеры:	83 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет генерала.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Слегка поврежден.
Маркировка:	№ 350 красный // 2441.

№ п/п:	394.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 154.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, 1752 г.
Размеры:	87 x 70 см.
Предмет:	T. Портрет генерала Яроша Лодзь-Понинского.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 371 красный.

№ п/п:	395.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 155.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVII в.
Размеры:	60 x 50 см.
Предмет:	G. (Икона) // Т. Ангел Благовещения.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, без повреждений.
Маркировка:	№ 34 красный номер

№ п/п:	396.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 156.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в., ранний период.
Размеры:	75 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет генерала (Понятовского).
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Плохое, значительные повреждения.
Маркировка:	407 // BDM 1-107 (923) // 2326.

№ п/п:	397.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 157.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	Н. Немецкий. D, XIX в.
Размеры:	74 x 60 см.
Предмет:	G. Портрет римско-католического епископа.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Значительные повреждения.
Маркировка:	404 // BDM 1-112 (928) 2311.

№ п/п:	398.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 158.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	Н. Русский ? D, XVIII в.
Размеры:	56 x 43 см.
Предмет:	G. Голова старого мужчины.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 40 красный.

№ п/п:	399.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 159.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	Зейбель Иозеф. D, 1752 г.
Размеры:	85 x 70 см.
Предмет:	T. Портрет принцессы Констанции Мускич.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Значительные повреждения.
Маркировка:	370.

№ п/п:	400.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 16.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в.
Размеры:	77 x 110 см.
Предмет:	G. (Икона ?). Богоматерь.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Значительные повреждения.
Маркировка:	№ 333 красный.

№ п/п:	401.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 160.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XVIII в., ранний период.
Размеры:	88 x 75 см.
Предмет:	G. Портрет принца Иеронима Хризостома Ходкевича.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	№ 1255 красный.

№ п/п:	402.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 161.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	D, XIX в., ранний период.
Размеры:	87 x 71 см.
Предмет:	G. Портрет дамы.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Без повреждений.
Маркировка:	№ 364 красный // 2768.

№ п/п:	403.
Номер документа:	München 14542, Hochstadt 598/ 17.
Классификация:	Живопись (картина).
Автор:	H. Итальянский, венецианский.
Размеры:	D, XVI в., поздний период. 85 x 110 см.
Предмет:	G. Портрет дамы с красным занавесом.
Материал:	Полотно, масло.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	2738 // № 3 красный.

Ф. В 323 / 728

(В 323/ 578: 457-08-76, письмо от 12.06.1945 г., приложение)

№ п/п:	2465.
Номер документа:	München 14595, Hochstadt 651/ 1.
Классификация:	Пластика (скульптура).
Автор:	D. Современный.
Размеры:	Малые.
Предмет:	G. Рельеф, изображающий бичевание.
Материал:	Бронза.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	Minsk 130.

№ п/п:	2466.
Номер документа:	München 14595, Hochstadt 651/ 10.
Классификация:	Религиозные предметы (дерево).
Автор:	D. Современный.
Размеры:	B 20. B 35.
Предмет:	G. 2 креста.
Материал:	Дерево, железо.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	Minsk 19711.

№ п/п:	2476.
Номер документа:	München 14595, Hochstadt 651/ 2.
Классификация:	Кустарное изделие (дерево).
Автор:	D, XVI–XVII вв.
Размеры:	L. 52.
Предмет:	G. Братина с изображением святых (сосуд для питья).
Материал:	Дерево, краски.
Состояние в момент поступления:	Хорошее.
Маркировка:	Minsk ?
№ п/п:	2483.
Номер документа:	München 14595, Hochstadt 651/ 6.
Классификация:	Пластика, скульптура.
Автор:	D, XIX в.
Размеры:	Между 10 и 20 см. в диаметре.
Предмет:	G. 9 медальонов с портретами Костюшко, Пастера, И. Крашевского и др., а также деревянные рельефы.
Материал:	Бронза, железо, дерево, глина.
Состояние в момент поступления:	Частично повреждены.
Маркировка:	Minsk // 1105 // 7789 // 921 // 2225 // 7153 // 220 // 2776 // 2274 // 8071.



ЛІТВА



Герман Брэгер (Мінск)

МАТЭРЫЯЛЫ МІНСКАЙ КАДЭНЦЫІ ГАЛОЎНАГА ТРЫБУНАЛА ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ВІЛЬНЮСКІМ АРХІВЕ (СУПАСТАЎЛЕННЕ ДВУХ ВОПІСАЎ)

Галоўны трывалы Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) быў створаны сеймавай пастановай 1581 г., а распачаў сваю дзейнасць у наступным, 1582 г. Трываючы з'яўляўся вышэйшай апеляцыйнай судовай установай для земскіх і гродскіх судоў у паветах ВКЛ. З 1588 г. пасяджэнні трывалы адбываліся пачаргова на двух кадэнцыях — літоўскай (летняй) і рускай (зімовай). Пасяджэнні літоўскай кадэнцыі трывалы адбываліся ў Вільні, на іх разглядаліся справы шляхты пераважна Віленскага і Троцкага ваяводстваў і Жамойцкага староства. Шляхта астатнія часткі ВКЛ падпадала пад юрысдыкцыю рускай кадэнцыі, пасяджэнні якой праходзілі папераменна праз год у Мінску і Навагрудку. З 1775 г. пасяджэнні трывалы адбываліся ў Вільні і Гродне. Галоўны трывалы ВКЛ спыніў сваю дзейнасць пасля 3-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г.

Пасяджэнні мінскай кадэнцыі трывалы ВКЛ праходзілі ў будынку земскага суда Мінскага ваяводства. У тым жа будынку размяшчаліся архівы як земскага суда, так і трывалы. Амаль усе дакументы гэтых архіваў, якія на той час захоўваліся ў доме Яленскіх, згарэлі ў час пажару Мінска ўноч з 6 на 7 ліпеня 1762 г. Захавалася частка архіва трывалы, якая месцілася ў будынку кляштара бенедыктынак. Апошнія пасяджэнні трывалы ВКЛ у Мінску адбываліся ў першай палове 1774 г. Пасля далучэння Беларусі да Расіі архіў трывалы ў Мінску захоўваўся разам з земскім архівам. Паводле сенацкага ўказа аб размяшчэнні ўсіх трывалых архіваў у адным месцы летам 1834 г. архіў Мінскага трывалы абыў перададзены наглядчыкам архіва Віленскага трывалы Зянковічам у Вільню.

З каstryчніка 1795 г., пасля скасавання земскіх і гродскіх судоў у паветах, далучаных да Расіі 2-м падзелам Рэчы Паспалітай, і ўвядзення “уездных” (павятовых) судоў, было складзена мінскім земскім рэгентам Ігнаціем Кудзіновічам апісанне архіва земскага суда Мінскага ваяводства, у тым ліку і кніг Галоўнага трывалы ВКЛ, якія пры ім захоўваліся. Гэты “Рэестр” архіва быў актыкаваны ў актавай кнізе Мінскага земскага павятовага суда 8 чэрвеня 1798 г. (Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 686, воп. 1, спр. 9, арк. 482–510 адв.). Апісанне кніг трывалы абыў першую палову “Рэестра”

(арк. 482 адв. – 495 адв.). Кнігі ў “Рэестры” размешчаны ў раздзелах па тыпах (дэкрэтавыя, вячыстыя, паточныя, пратаколы і судовыя рэестры) і ў храналагічным парадку. Кожная кніга мае свой нумар у адпаведным раздзеле. Апісанне кожнай кнігі складаецца з датавання першага і апошняга дакументаў у кнізе (у публікацыі рэестра, якая ідзе далей, даты дзеля зручнасці вынесены ў асобны слупок), назвы тыпу кнігі, на якой мове пісана (“руская” — г. зн. старабеларуская мова, або польская — гэта пазначана толькі для дэкрэтавых кніг), назвы першага і апошняга дакументаў; наяўнасці рэестра дакументаў у кнізе і колькасці экземпляраў дадзенай кнігі; пры некаторых кнігах пазначана, пры якіх маршалах і пісарах трывалі на яны складаліся. Некаторыя дэкрэтавыя, вячыстыя і паточныя кнігі былі пераплецены пад адной вокладкай. Кожная з іх пазначана ў адпаведным раздзеле з заўвагай, з якімі кнігамі яна сышта разам. Такія кнігі змяшаных актаў цяпер лічацца за адну кнігу (экземпляр). Дадаткова для судовых рэестраў пазначана прыналежнасць экземпляраў адной кнігі (яны пісаліся ў двух экземплярах — т. зв. маршалкаўская і пісарская старонкі), а таксама колькасць аркушаў (folio), што адпавядае колькасці запісанных актаратаў (актараты, або імёны спрэчных бакоў, звычайна запісваліся на кожнай старонцы аркуша і мелі нумарацыю folio, таму ў кнізе звычайных аркушаў, пранумараваных пазней, у XIX ст., удвая меньш, але судносіны паміж імі не дакладна 2:1, бо частка аркушаў заставалася чыстай). У некаторых кнігах запісваліся адначасова два тыпы судовых рэестраў — з аднаго і з другога боку кнігі, што ў апісанні агаворваецца.

У крайнім правым слупку пазначаны нумар адпаведнай у “Рэестры” кнігі паводле выдання І. Я. Спрогіса “Інвентарь Віленскага цэнтральнага архива дрэвних актаў” (Вільна, 1913). Гэта выданне фактычна з’яўляецца вопісам сённяшняга фонду “Старажытныя акты” Гістарычнага архіва Літоўскай дзяржавы (ГАЛД), і нумарацыя кніг (спраў) гэтага фонду захоўваецца паводле “Інвентара”. Акрамя нумара побач пазначаецца колькасць аркушаў у кнізе, таму што гэтага няма ў “Рэестры”. Пры наяўнасці рэестра дакumentaў у кнізе пазначана, на якіх аркушах ён размешчаны. Калі маюцца пэўныя адхіленні ў датаванні крайніх дакументаў паміж “Рэестрам” і “Інвентаром”, тады ў гэтым слупку запісваюцца даты паводле “Інвентара”. Яўная памылка ў даце ў “Інвентары” пазначаецца знакам “**”. Іншыя цікавыя заўвагі з “Інвентара” таксама ўнесены ў гэты слупок. Калі ў “Рэестры” пазначаны кнігі судовых рэестраў двух тыпаў (з аднаго і з другога боку), то ў слупку “Інвентара” яны ідэнтыфікуюцца паводле першага рэестра, калі ж ідэнтыфікацыя ідзе паводле другога рэестра, то гэта агаворваецца дадатковым запісам у слупку “Інвентара”. Не ідэнтыфікаваныя паводле “Інвентара” кнігі або пэўныя экземпляры судовых рэестраў адзначаны словамі “не пазначана”.

Паводле “Рэестра” архію Галоўнага трывбунала ВКЛ мінскай кадэнцыі налічваў 6 кніг змяшаных актаў (дэкрэтавыя, вячыстыя і паточныя дакументы

пад адной вокладкай), 52 дэкрэтавыя кнігі, 3 вячыстыя кнігі, 2 паточныя кнігі, 7 дэкрэтавых пратаколаў (адзін з іх — т. зв. пратакол контраверсій), 6 актавых пратаколаў, 6 паточных пратаколаў, 3 асобныя дэкрэты ў экстрактах (выпісках), 113 кніг розных судовых рэестраў у 203 экземплярах, а ўсяго 198 кніг у 288 экземплярах. Не ўдалося ідэнтыфікаўца 1 кнігу змяшаных актаў за 1774 г. і 5 кніг судовых рэестраў у 7 экземплярах. Магчыма, яны не захаваліся ўжо да моманту стварэння Віленскага архіва старажытных актаў. Але застаецца яшчэ верагоднасць іх адшукання пры татальнym аглядзе кніг трывала на ў ГАЛД.

Актыкацыя рэестра архіва кніг трывунальскіх і земскіх Мінскага ваяводства, складзенага ў 1795 г. шамбелянам польскага двара і мінскім земскім рэгентам Кудзіновічам

8 чэрвеня 1798 г.

Перад судом Яго Імператарскай міласці земскім Мінскага пав. [...] стаўшы, старадубскі ротмістр Тадэвуш Вышамерскі падаў да актаў рэестр архіва кніг трывунальскіх і земскіх Мінскага ваяводства, складзены шамбелянам польскага двара і мінскім земскім рэгентам Ігнаціем Кудзіновічам, [...] змест якога наступны:

№ 1. Рэестр кніг трывунальскіх дэкрэтавых і часткова вячыстых актавых, а таксама паточных з рэестрамі пры іх, а некаторыя без рэестраў, а таксама рэестраў судовых і розных пратаколаў трывунальскіх, новапераплещеных, [...] пры здачы актаў і архіва земскага Мінскага ваяводства мной, Ігнаціем Кудзіновічам, шамбелянам польскага двара і мінскім земскім рэгентам, на семнаццаці з паловай аркушах трэцяга каstryчніка 1795 г. складзены. [...]

Рэестр земскага архіва Мінскага ваяводства і розных кніг,
як трывунальскіх, так і земскіх Мінскага ваяводства,
а таксама лакацыйных, якія ў архіве знаходзяцца

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
1. 2.10– 24.12.1637	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пад час троцкага каштаянія Кішкі пісана, пач. справай Яна Вітаноўскага з брэсцкай земскай суддзінай Яленскай, а заканч. справай кн. Радзівіла з мазырскай маршалкавай Лошчыцавай, без рэестра, 1 шт.	№ 247, 317 арк.
2. 19.09.1641– 3.01.1713, 19.06.1719	Кніга дэкрэт. трывун., руская, а ў канцы польская, пач. справай віцебскага падсудку Мікалая Гуркі з падданымі высоцкімі Шышморамі, а заканч. справай старадубскага падкаморыя Гімбута з кн. Сангушкай, а таксама ў канцы да 19.06.1719 ёсць некаторыя актыкацыі ў трывунале і земскія	№ 248, 789 арк., 19.09.1641–9.07.1719

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	дэкрэты з падклейкай некаторых арк. з-за спарахнеласці, 1 шт.	
3. 25.09.1643– 19.12.1643	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Аляксандра Душэўскага з мінскім падкаморыем Крыштофам Кавячынскім, а заканч. справай Яна Талочки з Янам Цямнеўскім, без рэестра, у канцы чатыры арк. з-за спарахнеласці без даты, 1 шт.	№ 249, 2929 арк., 25.09–12.12.1643
4. 5.10– 30.12.1645	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай навагрудскага гродскага пісара Міхала Храптовіча з Янам Дзера-жынскім, а заканч. справай Стэфана Ванькевіча з Пятром Прыгоцкім, з рэестрам рускім на 8 арк., 1 шт.	№ 250, 3280 арк., рэестр дак-тай арк. 1–16
5. 5.10– 30.12.1645	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай кн. Радзівіла з урадам гродскім навагрудскім, а заканч. справай Яна Шумскага з Юрыем і Станіславам Кострамі, без рэестра, 1 шт.	№ 251, 1020 арк.
6. 3.12.1647– 4.01.1648	Кніга дэкрэт. трывун., руская, прапушчаны ў пачатку чатыры арк. без даты з-за спарахнеласці паперы, якая падклеена, пач. справай Станіслава Свянціцкага з Сідарам Сокалам, а заканч. справай Шымона Мікульскага з Андрэем Федаровічам, без рэестра, некаторыя арк. падклеены з-за спарахнеласці, 1 шт.	№ 252, 551 арк., 3.02*.1647–4.01.1648
7. 1.10– 29.11.1649	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай навагрудскага чашніка Магільніцкага з Гектарам Ясенскім, а заканч. справай жыда м. Гародна з Юрыем Масальскім, без рэестра, 1 шт.	№ 253, 578 арк.
8. 29.11– 18.12.1649	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай віленскага харунжага Вацлава Горскага з урадам гродскім мінскім, а заканч. справай Самуеля Амбражэвіча з Пятром Саўкай, без рэестра, некаторыя арк. падклеены з-за спарахнеласці, 1 шт.	№ 254, 411 арк.
9. 4.10– 21.11.1653	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Войцеха Глямбоцкага з Геранімам Асінскім, а заканч. справай Грыгорыя Ракіцкага з Мікалаем Солтнам, без рэестра, некаторыя арк. на	№ 255, 2236 арк., 4.10–2*.11.1653

		Кнігі дэкрэтавыя tryбунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
		пачатку падклеены з-за спарахнеласці, 1 шт.	
10. 21.11.1653– 10.01.1654		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай аршанскаага падсудка Грыгорыя Падбярэскага з мсціслайскім ваяводай кн. Горскім, а заканч. справай Аляксандра Ладзяты з Аляксандравай Астраву- хавай, без рэестра, 1 шт.	№ 256, 2227 арк., 1*.11.1653–10.01.1654
11. 25.09– 19.12.1665		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Аляксандры Ліндофавай з Тэадорам Галінскім, а заканч. справай Міхала Скальскага з Лявонам Баб- раўніцкім, з рэестрам польскім на 7,5 арк., 1 шт.	№ 270, 1569 арк., рэестр дак-таў арк. 1–15
12. 20.10.1667– 14.01.1668		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Дадзібога Келтыка з старадуб. старацінай Абрамовічавай, а заканч. справай Аляксандра і Крыштофа Матушэвічаў з літоўскім канюшым кн. Радзівілам, з рэестрам польскім на 10 арк., у час маршалка Завішы, 1 шт.	№ 279, 2071 арк., рэестр дак-таў арк. 1–20
13. 20.10.1667– 14.01.1668		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Аляксандра Чыжа з Крышто- фам Сабінай, а заканч. справай Яна Альшэўскага з сплонімскім падстоліем Уладзіславам Карэнгай, з рэестрам польскім на 15,5 арк., у канцы падгнілай, 1 шт.	№ 280, 1738 арк., 20.10.1667–2.01.1668, рэестр дак-таў арк. 1–31.
14. 15.10.1671– 9.01.1672		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Констанція Панкевіча з Міхалам Струсем, а заканч. справай Гераніма Крышпіна з Янам Сірэвічам, з рэестрам польскім на 20 арк., 1 шт.	№ 295, 2507 арк., рэестр дак-таў арк. 1–40
15. 15.10.1671– 9.01.1672		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Яна Яўшыца з Крыштофам Жэлятавічам, а заканч. справай мсціслайскага стольніка Міхала Ясянец- кага-Войны з навагрудскай кашталяні- вай Войнінай, з рэестрам польскім на 18 арк., 1 шт.	№ 296, 2824 арк., рэестр дак-таў арк. 1–39
16. 22.09– 2.12.1673		Кніга дэкрэт. tryбун., руская, пач. справай Міхала Масальскага з Самуе- лем Шалкоўскім, а заканч. справай Міхала Сержпутоўскага з мазырскай	№ 305, 1517 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	маршалкавай Барбарай Лошчынай, а таксама ў самым канцы дэкрэт Сакалоўскага з Шункам ад 22.09.1673 да гэтай кнігі падшыты, без рэестра, але рэестр у наступнай кнізе служыць і гэтай кнізе, 1 шт.	
17. 22.09– 11.12.1673	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Пятровай Маскевічавай з Юзафам Нямірычам, а заканч. справай Аляксандра Быкоўскага з Паўлам Пуцятай, з рэестрам польскім на 12,5 арк., у час дырэкцыі Чыжа, 1 шт.	№ 306, 1965 арк., рэестр дак-таў арк. 1–26
18. 18.11.1677– 12.02.1678	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай драгічынскага войскага Ваўжынца Галецкага з мсціслаўскім стольнікам Мяшчэрыйным, а заканч. справай Стэфана Данейкі з Раманам Галаўнёй, з рэестрам польскім на 12,5 арк., у час дырэкцыі брэсцкага ваяводы Курча, 1 шт.	№ 316, 2168 арк., рэестр дак-таў арк. 1–25
19. 22.09– 16.12.1679	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Андрэя Багдзевіча з попацкім стольнікам Казімірам Клакоцкім, а заканч. справай Уладзіслававай Карпавай з Стэфанам Тызенгаўзам, з рэестрам польскім на 9 арк., 1 шт.	№ 325, 1618 арк., 22.09–18*.12.1679, рэестр дак-таў арк. 1–18
20. 22.09– 16.12.1679	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Гелены Дабрасолаўскай з Станіславам Дабрасолаўскім, а заканч. справай Уладзіслававай Карпавай з Стэфанам Тызенгаўзам, без рэестра, але ў папярэдній кнізе рэестр служыць і гэтай кнізе, 1 шт.	№ 326, 1761 арк., 22.04*–16.12.1679
21. 25.09– 20.12.1681	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Радванскіх з аршанскім стольнікам Пяткевічам, а заканч. справай мазырскага войскага Багушла- ва Воляна з Зарэцкім і Сулікоўскім, з рэестрам польскім на 15 арк., 1 шт.	№ 335, 1539 арк., рэестр дак-таў арк. 1–27
22. 25.09– 20.12.1681	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Юрыя Залескага з мінскім чашнікам Янам Матусевічам, а заканч. справай смаленскага падстолія Мікалая Ваўка з Пякарскім, без рэестра, але ў папярэдній кнізе рэестр служыць і гэтай	№ 336, 1820 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ кнізе, 1 шт.	I. Спрыгіс “Інвентар...”
23. 11.10.1685– 5.01.1686	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Войцеха Цытрынскага з Даніелем Вайнускім, а заканч. справай Эзіаша Гарошкі з Станіславам Вяно- кускім, з рэестрам польскім, часткова падклееным, на 7,5 арк., у час дырэкцыі Халецкага, 1 шт.	№ 348, 1279 арк., рэестр дак-таў арк. 1–15
24. 18.09– 13.12.1687	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай Грыгорыя Равенскага з Янам Ліндофам, а заканч. справай літ. пісаравай Завішынай з смаленскім столынікам Міхалам Дарналовічам, з рэестрам польскім на 5 арк., у час дырэкцыі навагрудскага пісара Уняхой- скага, 1 шт.	№ 352, 1544 арк., рэестр дак-таў арк. 1–10
25. 30.09– 24.12.1689	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай смаленскага падсудка Яна Пасека з смаленскім чашнікам Пятром Шматовічам, а заканч. справай Беня- дзікта Крыўца з Крыўцамі, з рэестрам польскім на 8,5 арк., 1 шт.	№ 358, 1628 арк., рэестр дак-таў арк. 1–17
26. 30.09– 24.12.1689	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. документам прызнання Шымковічавай паўналецца свайго сына Антонія Дарэўскага, а заканч. справай Самуеля Кастравіцкага з Габрыелевай Кастравіц- кай, без рэестра, але ў папярэдняй кнізе рэестр служыць і гэтай кнізе, 1 шт.	№ 359, 1299 арк.
27. 6.10– 29.12.1691	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай аршанская столыніка Міхала Лышкевіча з Юзафам Ланеўскім, а заканч. справай Францішка Пражмоўска- га з полацкім ваяводам Агінскім, з рэестрам польскім на 5 арк., у час дырэкцыі мсціслаўскага ваяводы Масевіча, 1 шт.	№ 364, 1552 арк., рэестр дак-таў арк. 1–10
28. 11.10– 29.12.1691	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай мазырскага падстолія Феліцыя- на Беліковіча з полацкім чашнікам Янам Сялявай, а заканч. справай кс. пінскіх дамініканцаў з троцкім кашталянам Ордай, без рэестра, але ў папярэдняй кнізе рэестр і гэтай кнізе служыць, 1 шт.	№ 365, 1156 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
29. 11.09– 5.12.1693	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай мінскага старосты Крыштофа Завішы з Янам Капроўскім, а заканч. справай Стэфана Трыпольскага з Янавай Магільніцкай, а таксама ў канцы да гэтай кнігі падштыбы каптуровы дэкрэт Валадковічавай з Клакоцкім ад 19.07.1697, з рэестрам польскім на 3,5 арк., 1 шт.	№ 369, 1441 арк., рэестр дак-таў арк. 1–7
30. 30.09– 5.12.1693	Кніга дэкрэт. трывун., руская, пач. справай лідскага войскага Міржакеўскага з навагрудскім лоўчым Кярсноўскім, а заканч. справай мінскага старосты Завішы з лідскім чашнікам Грыневічам, з рэестрам польскім на 8,5 арк., 1 шт.	№ 371, 1223 арк., рэестр дак-таў арк. 1–17
31. 18.09.1698– 11.03.1699	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай смаленскага войскага Яна Отана Менка з Уладзіславам Кулешай, а заканч. справай каршоўскага цівуна Аляксандра Корфа з Янам Ляцкім, з рэестрам польскім на 28 арк.	№ 382, 2436 арк., рэестр дак-таў арк. 1–56
32. 11.03– 11.04.1699	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай кс. Мацея Гаштальта з Аляксандрам Курманам і інш., а заканч. справай Яна Бухальца з полацкім падкаморыем Зяновічам, з рэестрам польскім на 4 арк., 1 шт.	№ 384, 2491 арк., рэестр дак-таў арк. 1–8
33. 14.12.1700– 17.02.1701	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай мінскага падкаморыя Горскага з літоўскім падскарбіем Сапегай, а заканч. справай троцкай ваяводзінай Уніхой-скай з літоўскім стольнікам Сапегай, без рэестра, 1 шт.	№ 388, 1938 арк.
34. 18.02– 18.03.1701	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай Стэфана Карыткі з Хацятоўскім і Францкевічам, а заканч. справай троцкага земскага суддзі Матэвуша Ромера з Сапегамі, без рэестра, 1 шт.	№ 391, 2023 арк.
35. 5.05.1702– 31.03.1703	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай чэрскіх падкаморьеў Зяновічаў з Белазорам і Барткевічам, а заканч. справай Янавай Замбрыцкай з Міхалам Юдыцкім, без рэестра, 1 шт.	№ 394, 2074 арк., на арк. 1–52 дэкрэты ад 5 і 6.05.1702, на астатніх арк. дэкрэты ад 15.02–31.03.1703
36.	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач.	№ 398, 3328 арк.,

	Кнігі дэкрэтавыя tryбунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
9.10.1704– 21.02.1705	справай Паўла Равенскага з Юзафам Дубранскім, а заканч. справай кс. Згірскага з жыдамі, з рэестрам польскім на 12,5 арк., у час дырэкцыі літоўскага маршалка Валовіча, 1 шт.	рэестр дак-таў арк. 1–25
37. 27.10– 31.12.1712	Кніга дэкрэт. tryбунальская, пач. справай Самуеля Крачоўскага з Аляксандрам Базарэўскім, а заканч. справай эйшышскага старосты Калецкага з Валаховічамі, з рэестрам польскім на 13 арк., 1 шт.	№ 409, 2561 арк., 26.10–31.12.1712, рэестр дак-таў арк. 1–26
38. 3.01– 11.03.1713	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай віскага стольніка Станіслава Брадоўскага з Стэфанам Касцюшкай, а заканч. справай Быхаўцоў з Вілінам Цырулікам, без рэестра, 1 шт.	№ 413, 3934 арк.
39. 4.10– 18.12.1714	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай віленскага кашталяна Пацея з Домбскімі, Гrotузам і інш., а заканч. справай Зяновіча з аршанскай падстолінай Пішчалавай, з рэестрам польскім на 11 арк., у час дырэкцыі віленскага кашталяна Пацея, 1 шт.	№ 415, 3384 арк., рэестр дак-таў арк. 1–22
40. 19.12.1714– 16.02.1715	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай Лявона Шумовіча з Ядвігай Дамаслаўскай, а заканч. справай полацкага чашніка Здраеўскага з смаленскім кашталянам Вільчыкам, без рэестра, 1 шт.	№ 419, 2447 арк.
41. 3.01– 12.02.1718	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай навагрудскага гродскага пісара Крыштофа Кандратовіча з мсціслаўскім мечнікам Казімірам Мірскім, а заканч. справай Яна Кавецкага з троцкім падстоліем Ромерам, без рэестра, 1 шт.	№ 430, 1650 арк.
42. 11.10– 29.11.1719	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай Францішка Пратоцкага з смаленскім харужым Корсакам, а заканч. справай кс. Міхала Маткевіча з Міхалам Пётухам, з рэестрам польскім на 18 арк., у час дырэкцыі Пацея, 1 шт.	№ 436, 2060 арк., рэестр дак-таў арк. 1–36
43. 1.12– 30.12.1719	Кніга дэкрэт. trybuнальская, пач. справай віцебскай стольнікавай Кацярыны Грабоўскай з мінскім кашта-	№ 438, 1929 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	ляnam Русецкім і інш., а заканч. справай Казіміра Карыцкага з мсціслаўскім земскім суддзёй Ясінскім, без рэестра, 1 шт.	
44. 2.01– 16.02.1720	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай Петражыцкіх з Дэмітровічамі і інш., а заканч. справай Казіміра Багдановіча з мінскай сінагогай, без рэестра, 1 шт.	№ 442, 2502 арк.
45. 15.10– 31.12.1721	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай мінскага харунжага Завішы з калішскімі падчашымі Незабытоўскімі, а заканч. справай Францішка Рывацкага з Крагельскімі, з рэестрам польскім на 10 арк., у час дырэкцыі літоўскага канцлера кн. Вішнявецкага, 1 шт.	№ 448, 2479 арк., рэестр дак-таў арк. 1–20
46. 2.01– 28.02.1722	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай троцкага ваяводы Агінскага з смаленскімі чашнікамі Цехановічамі, а заканч. справай кн. Чартарыйскага з Садоўскімі, з рэестрам польскім на 9,5 арк., у час дырэкцыі кн. Вішнявецкага, 1 шт.	№ 453, 2495 арк., рэестр дак-таў арк. 1–17
47. 4.10– 29.11.1725	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай аршанская абознага Глембаскага з Шаняўскімі і інш., а заканч. справай Валяр'яна Борка з віцебскім лоўчым Біруляй, з рэестрам польскім на 16,5 арк., 1 шт.	№ 461, 2987 арк., рэестр дак-таў арк. 1–33
48. 1.12.1725– 17.02.1726	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай Аляксандра Галаўні з брэсцкім харунжым Шуйскім, а заканч. справай кс. Анцуты з віленскім чашнікам Мікалаем Петрушевічам, без рэестра, але ў папярэдняй кнізе рэестр службыць і гэтай кнізе, 1 шт.	№ 464, 2816 арк.
49. 15.02– 23.02.1732	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай ковенскага харунжага Антонія Скарульскага з смаленскімі стольнікамі Юзафам Галінскім, а заканч. справай рэчыцкага скарбніка Францішка Вольскага, без рэестра, 1 шт.	№ 474, 1583 арк.
50. 7.11.1737–	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай літоўскай канцлеравай	№ 476, 1896 арк., рэестр дак-таў

		Кнігі дэкрэтавыя трывнальская ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
21.03.1738		Радзівілавай з Заранкавай і інш., а заканч. справай Заблоцкіх з Турчынамі, з рэестрам на 11 арк., у час дырэкцыі жамойцкага кашталяна Тышкевіча, 1 шт.	арк. 1–22
51. 22.03.1738		Кніга дэкрэт. трывбун., польская, пач. справай Станіслава Залескага з Юліянам Івашкевічам, а заканч. справай Кацярыны Куроўскай з Галкамі і інш., без рэестра, 1 шт.	№ 480, 1468 арк.
52. 2.11.1759– 15.03.1760		Кніга дэкрэт. трывбун., польская, пач. справай літоўскага падканцлера кн. Сапегі з Бальбіновічам і інш., а заканч. справай цырынскага старосты Несялоўскага з кн. Радзівіламі, з рэестрам польскім на 3 арк., у час дырэкцыі літоўскага краічага Сапегі, 1 шт.	№ 509, 724 арк., рэестр дак-таў арк. 1–6
53. 29.10.1761– 22.10.1763		Кніга дэкрэт. трывбун., польская, пач. справай кн. Радзівілаў з стралкоўскім старостай Тышкевічам, а заканч. справай Жыжэмскіх з мінскімі бенедыктынкамі, з рэестрам польскім на 4,5 арк., пераплеченая разам з вячыстай і паточнай кнігамі таго ж часу ў час літоўскага падстолія Паца і літоўскага падкаморыя кн. Радзівіла, 1 шт. (гл. таксама акт. кнігі № 2 і паточ. кнігі № 3. — Г. Б.)	№ 131, 1222 арк., 12.10.1761–20.02.1762, вяч. акты арк. 1–132, дэкрэты арк. 142– 1222; рэестр дэкрэтаў арк. 133–141
54. 14.01.1766		Кніга дэкрэт. трывбун., польская, пач. справай Дыбоўскіх з Турчыновічамі, а заканч. справай Юзафа Зблейскага з Францішкам Халевай, з рэестрам на 1 арк., пераплеченая разам з вячыстай і паточнай кнігамі таго ж часу ў час літоўскага сакратара Храптовіча, 1 шт. (гл. таксама акт. кнігі № 3 і паточ. кнігі № 4. — Г. Б.)	№ 138, 516 арк., 16.01–22.05.1766, вяч. акты арк. 1–262, дэкрэты арк. 266–516
55. 16.01– 11.06.1768		Кніга дэкрэт. трывбун., польская, пач. справай віцебскіх гродскіх ураднікаў і інш. з Казімірам Былінскім, а заканч. справай ваўкавыскага войскага Аўсянага з Францішкам Дахтаровічам, з рэестрам на 1 арк., пераплеченая разам з вячыстай і паточнай кнігамі таго ж часу ў час мінскага ваяводы Гільзена, 1 шт. (гл. таксама акт. кнігі № 4 і паточ. кнігі № 5. — Г. Б.)	№ 142, 712 арк., 16.01–14.05.1768, вяч. акты арк. 1–374, дэкрэты арк. 376–712, рэестр дэкрэтаў арк. 375

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
56. 25.01– 9.06.1770	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай Парэцкі і Магучых з загорскімі старостамі Навацкімі, а заканч. справай Міхала Улінскага з рэчыцкімі падчашымі Булгакамі, з рэестрам на 1 арк., пераплещена ў час смаленскага кашталяна Зянковіча і мае ў сабе ў пачатку, у сярэдзіне і ў канцы некаторыя паточныя дакументы, 1 шт. (гл. таксама паточ. кнігі № 6. — Г. Б.)	№ 523, 535 арк., 12.01–9.06.1770
57. 21.01– 13.06.1772	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай смаленскага чашніка Свадкоўскага з Хадкевічамі і інш., а заканч. справай Чаплінскіх з Станіславам Суліструўскім, з рэестрам на 2 арк., да якой падшыты і паточная кніга, у час мінскага падкаморыя Прушынскага, 1 шт. (гл. таксама паточ. кнігі № 7. — Г. Б.)	№ 524, 645 арк., 21.01–11.06.1772, рэестр дак-таў арк. 1–4
58. 7.03– 11.07.1774	Кніга дэкрэт. трывун., польская, пач. справай мінскіх траецкіх базыльянак з Русіловічамі, а заканч. справай кс. Федаровіч з віленскім падкаморыем Жабай, з рэестрам на 2,5 арк., пераплещена разам з вячыстымі і паточнымі дакументамі ў час Тышкевіча, 1 шт. (гл. таксама акт. кнігі № 7. — Г. Б.)	(Не пазначана. — Г. Б.)

Тут заканчваюцца ўсе кнігі дэкрэтавыя трывунальскія, якія знаходзяцца ў Мінскім земскім архіве.

Кнігі вячыстыя, або актавыя, трывунальскія

У кнізе паточнай, якая пачынаецца ў 1747 г., у самым канцы маецца толькі адно прызнанне — права ад 21.03.1750 ад Адынца Багушэвічу на валоку зямлі ў Манчаках, а ранейшых гадоў вячыстых кніг няма.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
1. 2.11.1759– 15.03.1760	Кніга акт., або вяч., трывун., пач. акт-цыяй прадажнага права ад полацкага падчашага Есьмана навагрудскім канюшым Есьманам, а заканч. акт-цыяй квітацыйнага дак-та ад падляшскага ваяводы кн. Сапегі троцкаму падчашаму Дэрэасу, з адным рэестрам на пачатку	№ 127, 1087 арк., рээстр дак-таў у пачатку кнігі арк. 426–431

		Кнігі дэкрэтавыя трывунальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
		кнігі на 2,5 арк., а другім рэестрам у сярэдзіне на 3 арк., у час літоўскага крайчага кн. Сапегі, 1 шт.	
2. 12.10.1761– 22.10.1763		Кніга вяч. актаў трывунальскага інвентара м-ка Одруцк, які служыць Друцкім-Сакалінскім, а заканч. акт-цыяй ліста, пісанага ад кс. прымаса да трывунала, з рэестрам на 2 арк., у час Паца і кн. Радзівіла, прыплецена на пачатку да кнігі дэкрэтавай і паточнай за той жа час, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 53. — Г. Б.)	№ 131, 1222 арк., 12.10.1761–20.02.1762, вяч. акты арк. 1–132, дэкрэты арк. 142– 1222; рэестр дэкрэтай арк. 133–141
3. 16.01– 14.06.1766		Кніга вяч. актаў трывунальскага інвентара м-ка Одруцк, які служыць Друцкім-Сакалінскім, а заканч. акт-цыяй ліста, пісанага ад кс. прымаса да трывунала, з рэестрам на 2 арк., у час літоўскага сакратара Храптовіча, прыплецена на пачатку да кнігі дэкрэтавай і паточнай, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 54. — Г. Б.)	№ 138, 516 арк., 16.01–22.05.1766, вяч. акты арк. 1–262, дэкрэты арк. 266–516
4. 16.01– 11.06.1768		Кніга вяч. актаў трывунальскага інвентара м-ка Одруцк, які служыць Друцкім-Сакалінскім, а заканч. акт-цыяй ліста, пісанага ад кс. прымаса да трывунала, з рэестрам на 2 арк., у час літоўскага сакратара Храптовіча, прыплецена на пачатку да кнігі дэкрэтавай і паточнай, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 55. — Г. Б.)	№ 142, 712 арк., 16.01–14.05.1768, вяч. акты арк. 1–374, дэкрэты арк. 376–712, рэестр дэкрэтай арк. 375
5. 13.01– 9.06.1770		Кніга вяч. актаў трывунальскага інвентара м-ка Одруцк, які служыць Друцкім-Сакалінскім, а заканч. акт-цыяй ліста, пісанага ад кс. прымаса да трывунала, з рэестрам на 2 арк., у час літоўскага сакратара Храптовіча, прыплецена на пачатку да кнігі дэкрэтавай і паточнай, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 56. — Г. Б.)	№ 146, 190 арк., рэестр дак-тай
6. 15.01– 11.06.1772		Кніга вяч. актаў трывунальскага інвентара м-ка Одруцк, які служыць Друцкім-Сакалінскім, а заканч. акт-цыяй ліста, пісанага ад кс. прымаса да трывунала, з рэестрам на 2 арк., у час літоўскага сакратара Храптовіча, прыплецена на пачатку да кнігі дэкрэтавай і паточнай, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 57. — Г. Б.)	№ 149, 380 арк., рэестр дак-тай

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	з рэестрам на 1,5 арк., у час падкаморы Прушынскага, 1 шт.	
7. 2.03.1774	Кніга вяч. актаў трыван., пач. акт-цыяй дароўнага права ад мінскага ротмістра Траяна Міцкевіча жонцы Міцкевічавай, а на чым заканчваецца — не пазначана, бо актыкацыі і прызнанні паводле рэестра, якія пры кнізе на 2,5 арк., размешчаны разам з дэкрэтамі, у час жамойцкага цівуна Тышкевіча, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 58. — Г. Б.)	(Не пазначана. — Г. Б.)

Тут заканчваюцца трыванальская кнігі вячыстых актаў, якія знаходзяцца ў архіве земскай канцылярыі Мінскага ваяводства.

Кнігі паточныя Галоўнага трыванала ВКЛ

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
1. 11.10.1647– 4.01.1648	Кніга паточная трыван., пач. пільнасцю Адама Турчыновіча супраць Пятра Валадковіча, а заканч. працэсам мінскіх жыдоў супраць мінскіх ляндвойта і абывацелей, часткова руская, а часткова польская, без рэестра, 1 шт.	№ 188, 262 арк., 11.10.1647–14.01.1648
2. 19.10.1747– 7.03.1750	Кніга паточная трыван., пач. працэсам ваўкавыскіх гродскіх пісараў Сухадольскіх, паданым на бацянскага старосту Паца, а заканч. працэсам мінскага старосты Іваноўскага з мсціслаўскім падстоліем Астрэйкай і інш., з рэестрам на 5 арк., у час брэсцкага ваяводы Салагуба, 1 шт.	№ 237, 720 арк., 19.10.1747–21.03.1750, рэестр дак-тай арк. 1–10
3. 8.10.1761– 20.02.1762	Кніга паточная трыван., пач. дакументам надання апекі аршанская ротмістрайне Еве Багдановічай, а заканч. працэсам смаленскіх стражнікаў Медунецкіх супраць Юрыя Медунецкага і інш., з рэестрам на 1 арк., у час Паца, пераплацена пры кнізе актавай і дэкрэтавай пад той жа датай, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 53. — Г. Б.)	№ 131, 1222 арк., 12.10.1761–20.02.1762, вяч. акты арк. 1–132, дэкрэты арк. 142– 1222; рэестр дэкрэтаў арк. 133–141
4. 3.02–	Кніга паточная трыван., пач. працэсам трыван. суддзі Дамбруўскага з Антоніем	№ 138, 516 арк., 16.01–22.05.1766, вяч.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
22.05.1766	Марачкоўскім, а заканч. працэсам гаенскага старосты Валадковіча з аршанскім падстаростай Галоўчыцам, з рэестрам, у час Храптовіча, пераплещена разам з кнігай актавай і дэкрэтавай таго ж часу, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 54. — Г. Б.)	акты арк. 1–262, дэкрэты арк. 266–516
5. 1768	Кніга паточная трывун., вельмі невялікая, яе частка знаходзіцца паміж кнігай дэкрэтавай і кнігай вячыстай таго ж часу, разам пераплещены, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 55. — Г. Б.)	№ 142, 712 арк., 16.01–14.05.1768, вяч. акты арк. 1–374, дэкрэты арк. 376–712, рэестр дэкрэтаў арк. 375
6. 1770	Кніга паточная трывун., вельмі невялікая, яе частка знаходзіцца паміж кнігамі дэкрэтавай і вячыстай (! — Г. Б.) таго ж часу, разам пераплещены, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 56. — Г. Б.)	№ 523, 535 арк., 12.01–9.06.1770
7. 14.01– 5.06.1772	Кніга паточная трывун., пач. дакументам надання апекі мазырскім ротмістром Горватам, а заканч. дакументам надання апекі ваўкавыскай скарбнікавай Клюкоўскай, у час Прушинскага, у канцы да дэкрэтавай кнігі з рэестрам падшыты, 1 шт. (гл. дэкрэт. кнігі № 57. — Г. Б.)	№ 524, 645 арк., 21.01–11.06.1772, рэестр дак-таў арк. 1–4

Тут заканчваюцца кнігі паточныя Галоўнага трывунала ВКЛ, якія знаходзяцца ў Мінскім земскім архіве.

Пратаколы дэкрэтавыя Галоўнага Трыванала ВКЛ

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
1. 12.10.1761– 30.01.1762	Пратакол дэкрэт. трывун., у якім на пачатку некалькі арк. вырваны або часткова абарваны, а потым з 12.10.1761 пач. справай мсціслаўскага рэгента Длугакanskага з рэчыцкім гродскім лісарам Дарналовічам, а заканч. справай паручнікавай Ваньковічавай з Ваньковічамі, 1 шт.	№ 813, 381 арк., 12.10.1761–27.01.1762
2. 18.01– 13.06.1766	Пратакол дэкрэт. трывун., пач. справай полацкага чашніка Сідаровіча з Сямі-градскім, а заканч. справай Замбрыцкіх і інш. з Кроерам і інш., 1 шт.	№ 818, 150 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
3. 21.01– 9.06.1768	Пратакол дэкрэт. трывун., пач. справай Любецкіх з браслаўскім стольнікам Шышкай, а заканч. справай біскупа кс. Лісоўскага з суддзёй Галынскім і інш., 1 шт.	№ 822, 122 арк.
4. 16.01– 28.05.1770	Пратакол дэкрэт. трывун., пач. справай суддзі Бронскага са старостай Нарбутам, а заканч. справай суддзі Барташэвіча з Чахоўскім і інш., 1 шт.	№ 825, 240 арк.
5. 21.01– 26.05.1772	Пратакол дэкрэт. трывун., пач. справай чашніка Свадкоўскага з Якавіцкім і інш., а заканч. справай чашніка Бяляцкага і інш. з мастайчым Дубягай, 1 шт.	№ 829, 104 арк., 21.01–16.05.1772
6. 21.04.1774	Пратакол дэкрэт. трывун., пач. справай старосты Кошчыца з гродзенскімі езуітамі, і толькі адзін гэты дэкрэт тут знаходзіцца, 1 шт.	№ 831, 59 арк.

Тут заканчваюцца пратаколы дэкрэтавыя трывунальскія ў архіве Мінскага земства.

Пратаколы прызнання і актыкацыі трывунальскія

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
1. 16.10.1721– 24.12.1725	Пач. акт-цыяй запісаў, якія служаць Эйсмантам, а заканч. акт-цыяй ліста на прызнанне пераўступкі ад Сумарока, 1 шт.	№ 528, 62 арк., 18.10.1721–24.12.1725
2. 7.11.1737– 22.03.1738	Пач. акт-цыяй застаўнага права ад кн. Радзівіла Аборскаму, а заканч. акт-цыяй пажыццёвага запісу ад Янішэўскага жонцы, 1 шт.	№ 540, 25 арк.
3. 9.10.1761– 20.02.1762	Пач. прызнаннем дарчага запісу ад Даўгялъ жонцы, а заканч. акт-цыяй застаўнага права ад Сапяжынай Ратынскаму, 1 шт.	№ 551, 23 арк.
4. 13.01– 19.05.1770	Пач. прызнаннем вячыста-прадажнага запісу ад Бабецкага Даманскаму, а заканч. прызнаннем обліга ад Александровіча Валюжынічу, 1 шт.	№ 560, 7 арк., 23.01–19.05.1770

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
5. 15.01– 13.06.1772	Пач. пераносам права ад крайчага кн. Радзівіла літоўскаму пісару кн. Радзівілу, а заканч. акт-цыяй арэнднага контракта ад Варанецкіх Шчарбінскім, 1 шт.	№ 564, 13 арк.
6. 2.03– 4.06.1774	Пач. акт-цыяй квітацыйнага запісу ад Міцкевічау Свентажэцкаму, а заканч. прызнаннем вячыста-прадажнага права ад Казлоўскіх Левановічам, 1 шт.	№ 566, 7 арк., 25.02–11.06.1774

Тут заканчваюцца пратаколы прызнання ў актыкацый трыванала ў Мінскім земскім архіве.

Пратаколы паточныя трыванальскія

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
1. 24.01– 12.03.1736	Пач. допытам Яна Тарлецкага, а заканч. працэсам Глушаніна, 1 шт.	№ 627, 21 арк.
2. 8.10.1761– 20.02.1762	Пач. лістом надання апекі Багдановічай- не, а заканч. скаргай Верашчакаў, 1 шт.	№ 658, 137 арк.
3. 11.01– 11.06.1768	Пач. выкананнем юрамента Івашкевіча на трыванальскае пісарства, а заканч. працэсам Слізня з Бяляўскім, 1 шт.	№ 666, 29 арк.
4. 11.01– 9.06.1770	Пач. скаргай Залескага на Валодэ́зку, а заканч. працэсам Герцыка з Юдыцкім, 1 шт.	№ 671, 28 арк.
5. 13.01– 13.06.1772	Пач. засведчаннем падскарбія Лянкеві- ча, а заканч. працэсам Ваньковіча з Сапегай, 1 шт.	№ 674, 33 арк., 13.01–13.07*.1772
6. 10.01– 13.06.1774	Пач. пасведчаннем рэасумпцыі трыван- алу, а заканч. працэсам Валовіча і інш. з Уняхоўскім і інш., 1 шт.	№ 676, 24 арк.

Тут заканчваюцца пратаколы паточныя трыванальскія ў Мінскім земскім архіве.

1720–1724	Пратакол контраверсій, якія падавалі ўпаўнаважаныя ў суд трыванала, сабраныя разам пад адной вокладкай; у гэтым пратаколе розныя справы з спецыфікацыямі розных дакументаў, якія прадстаўляліся адвакатамі ў час працэсаў. Больш такіх пратаколаў няма.	№ 762(?), 614 арк., 27.01.1720–26.01.1724
-----------	---	--

Некаторыя дэкрэтты трывунальскія, выпісаныя эстрактамі

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрогіс “Інвентар...”
21.06.1719	Дэкрэт відавочны трывун. у справе кн. Радзівілаў з упіцкім мечнікам Марцінкеві- чам, 1 шт.	№ 2380, 40 арк.
19.07.1725	Дэкрэт інквізіцыйны трывун. у справе рэчыцкага маршалка Юдыцкага і Макавецкага з скарbnікам Вайніловічам і Мержаўскім, 1 шт.	№ 2381, 54 арк.
8.02.1730	Дэкрэт відавочны трывун. у справе навагрудскіх кашталянаў і мазырскіх старостаў Аскеркаў з мазырскімі падстоліямі Прыборамі, 1 шт.	№ 2382, 38 арк.

Рэестры судовыя Галоўнага трывунала ВКЛ

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрогіс “Інвентар...”
1. 1712	Рэестр павятовы трывун. на 44 арк., а з інш. боку рэестр крымінальных спраў на 74 арк., маршалкаўская і пісарская старонкі, 2 шт.	№ 2054, 57 арк., № 2055, 61 арк.
2. 1712	Рэестр облігавы трывун. на 73 арк., а з інш. боку рэестр арыштавы на 19 арк., маршалк. старонка, а пісар. старонка не поўнасцю, толькі ў обліга- вым, 46 арк., 2 шт.	№ 1562, 48 арк., № 1563, 23 арк.
3. 1712	Рэестр выпадковы трывун. толькі ў адной маршалк. старонцы віцебскага кашталяна Агінскага на 219 арк., 1 шт.	(Не пазначаны. — Г. Б.)
4. 1712	Рэестр зняволеных (incarceratorum) трыбунаў. толькі ў адной пісар. старонцы на 108 арк., а з інш. боку рэестр арышта- вы на 6 арк., 1 шт.	№ 1718, 43 арк.
5. 1712	Рэестр супраціўлення трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 110 арк., 2 шт.	№ 1350, 56 арк., 1712 г., № 1353, 58 арк., 1713 г.
6. 1712	Рэестр officiі трывун. толькі ў адной маршалк. старонцы на 7 арк., а з інш. боку рэестр скарбу на 17 арк., 1 шт.	Рэестры скарбу: № 914, 19 арк., 1712–1713 гг.
7.	Рэестр павятовы трывун. у маршалк.	№ 2060, 75 арк.,

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальская ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
1714	Пацея і пісар. Уніхоўскага старонках на 80 арк., а з інш. боку рэестр крымінальных спраў на 64 арк., 2 шт.	№ 2061, 76 арк.
8. 1714	Рэестр рэмісныя трывун. у пісар. старонцы на 390 арк., а маршалк. старонка ў пачатку і канцы няпоўная, 2 шт.	№ 1014, 198 арк., № 1013, 131 арк.
9. 1714	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 76 арк., а з інш. боку арыштавы на 20 арк., 2 шт.	№ 1566, 55 арк., № 1567, 55 арк.
10. 1714	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 288 арк., 2 шт.	(Не пазначаны? — Г. Б.)
11. 1714	Рэестр забаронны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 57 арк., а з інш. боку ваеных спраў на 10 арк., 2 шт.	№ 2184, 35 арк., № 2185, 37 арк.
12. 1714	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 68 арк., а з інш. боку рэестр <i>Nic meredegentium</i> на 8 арк., 2 шт.	№ 1725, 45 арк., № 1726, 39 арк.
13. 1714	Рэестр супраціўлення трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 132 арк., а з інш. боку арыштавы на 2 арк., 2 шт.	№ 1356, 71 арк., № 1357, 69 арк.
14. 1714	Рэестр <i>officii</i> трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 21 арк., а з інш. боку скарбу на 5 арк., 2 шт.	Рэестры скарбу, № 918, 11 арк., № 919, 20 арк.
15. 1717	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Сапегі і пісар. Уніхоўскага старонках на 83 арк., а з інш. боку крымінальных спраў на 51 арк., 2 шт.	№ 2065, 70 арк., № 2066, 70 арк.
16. 1717	Рэестр рэмісныя трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 362 арк., 2 шт.	№ 1021, 182 арк., № 1022, 185 арк.
17. 1717	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 66 арк., а з інш. боку арыштавы на 15 арк., 2 шт.	№ 1573, 43 арк., № 1574, 41 арк.
18. 1717	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 271 арк., маршалк. старонка няпоўнасцю — 261 арк., 2 шт.	№ 1907, 131 арк., № 1908, 136 арк.
19. 1717	Рэестр забаронны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 96 арк., а з інш. боку арыштавы на 4 арк., 2 шт.	№ 2189, 51 арк. Рэестры арыштавыя. № 1832, 65 арк.
20.	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і	Рэестры <i>Nic</i>

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
1717	пісар. старонках на 76 арк., а з інш. боку Ніс meredegentium на 5 арк., 2 шт.	Meredientium. № 2375, 46 арк., № 2376, 51 арк.
21. 1717	Рэестр супраціўленняў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 122 арк., а з інш. боку ваенных спраў на 2 арк., 2 шт.	№ 1362, 61 арк. Рэестры ваенных спраў. № 2373, 68 арк.
22. 1717	Рэестр officii трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 15 арк., а з інш. боку скарбу на 2 арк., 2 шт.	Рэестры скарбу. № 923, 13 арк., № 924, 14 арк.
23. 1719	Рэестр рэмісійны трывун. толькі ў маршалк. старонцы Пацея на 230 арк., 1 шт.	№ 1027, 117 арк.
24. 1719	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 86 арк., а з інш. боку арыштавы на 6 арк., 2 шт.	№ 1579, 52 арк., № 1580, 56 арк.
25. 1719	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 296 арк., 2 шт.	№ 1913, 148 арк., № 1914, 148 арк.
26. 1719	Рэестр супраціўленняў трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 138 арк., а з інш. боку крымінальных спраў на 65 арк., 1 шт.	№ 1367, 105 арк.
27. 1719	Рэестр officii трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 41 арк., а з інш. боку скарбу на 58 арк., 1 шт.	Рэестры скарбу. № 927, 52 арк.
28. 1721	Рэестр павятовы трывун. толькі ў пісар. Унхойскага старонцы на 159 арк., а з інш. боку крымінальных спраў на 63 арк., 1 шт.	№ 2075, 127 арк.
29. 1721	Рэестр рэмісійны трывун. толькі ў пісар. старонцы на 156 арк., 1 шт.	№ 1032, 91 арк.
30. 1721	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках, з якіх у пісар. 147 арк., а з інш. боку арыштавы на 18 арк., а маршалк. старонка без пачатку, 2 шт.	№ 1586, 85 арк. (маршалк. экз. не пазначаны. — Г. Б.)
31. 1721	Рэестр выпадковы трывун. толькі ў пісар. старонцы на 322 арк., а з інш. боку арыштавы на 5 арк., 1 шт.	№ 1919, 121 арк., 1721–1722 гг.
32. 1721	Рэестр забаронны трывун. толькі ў пісар. старонцы на 123 арк., а з інш. боку	№ 2198, 82 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	ваенных спраў на 37 арк., 1 шт.	
33. 1721	Рэестр зняволеных трывун. толькі ў пісар. старонцы на 79 арк., а з інш. боку <i>Hic meredegentium</i> на 25 арк., 1 шт.	№ 1739, 54 арк., 1722 г.
34. 1721	Рэестр супраціўленняў трывун. толькі ў пісар. старонцы на 143 арк., а з інш. боку крымінальных спраў на 26 арк., 1 шт.	№ 1372, 86 арк.
35. 1721	Рэестр officii трывун. толькі ў пісар. старонцы на 46 арк., а з інш. боку скарбу на 36 арк., 1 шт.	Рэестры скарбу. № 930, 49 арк., 1721–1722 гг.
36. 1723	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Агінскага і пісар. Унядоўскага старонках на 239 арк., 2 шт.	№ 2080, 121 арк., № 2081, 121 арк.
37. 1723	Рэестр рэлігійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 136 арк., а з інш. боку рэмісійны <i>simplicium</i> , 46 арк., 2 шт.	№ 1036, 96 арк., № 1037, 94 арк.
38. 1723	Рэестр рэмісійны інквізіцыйны ў маршалк. і пісар. старонках на 96 арк., 2 шт.	№ 1038, 48 арк., № 1039, 49 арк.
39. 1723	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 142 арк., а з інш. боку арыштавы на 14 арк., 2 шт.	№ 1591, 81 арк., № 1592, 80 арк.
40. 1723	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 293 арк., 2 шт.	№ 1922, 152 арк., № 1923, 144 арк.
41. 1723	Рэестр забаронны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 163 арк., а з інш. боку ваенных спраў на 12 арк., 2 шт.	№ 2201, 89 арк., № 2202, 89 арк.
42. 1723	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 67 арк., а з інш. боку <i>Hic meredegentium</i> на 46 арк., 2 шт.	№ 1744, 57 арк. Рэестры <i>Hic meredegentium</i> № 2377, 62 арк.
43. 1723	Рэестр супраціўленняў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 146 арк., а з інш. боку арыштавы толькі ў пісар. старонцы на 6 арк., 2 шт.	№ 1377, 74 арк., № 1378, 80 арк.
44. 1723	Рэестр officii трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 49 арк., а з інш. боку скарбу на 45 арк., 2 шт.	Рэестры скарбу. № 931, 54 арк., № 932, 48 арк.
45. 1723	Рэестр крымінальных спраў у маршалк. і пісар. старонках на 26 арк.,	№ 2358, 13 арк., № 2359, 14 арк.,

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
	2 шт.	1723–1724 гг.
46. 1725	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Заранкі і пісар. Уніхоўскага старонках на 42 арк., а з інш. боку скарбу на 12 арк., 2 шт.	№ 2085, 29 арк., № 2086. 29 арк., 1725–1726 гг.
47. 1725	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 95 арк., 2 шт.	№ 1044, 47 арк., № 1045, 47 арк., 1725–1726 гг.
48. 1725	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 12 арк., а з інш. боку арыштавы на 13 арк., 2 шт.	Рэестры арыштавыя. № 1833, 14 арк., № 1834, 15 арк., 1725–1726 гг.
49. 1725	Рэестр officii трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 8 арк., а з інш. боку выпадковы на 378 арк., 2 шт.	Рэестры скарбу (памылкова. — Г. Б.). № 933, 192 арк., 1725 г., № 934, 189 арк., 1725–1726 гг.
50. 1725	Рэестр забаронны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 576 арк., 2 шт.	№ 2208, 289 арк., № 2209, 289 арк., 1725–1726 г.
51. 1725	Рэестр арыштавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 53 арк., а з інш. боку крымінальных спраў на 99 арк., 2 шт.	Рэестры крыміналь- ных спраў. № 2364, 78 арк., № 2365, 77 арк., 1726 г.
52. 1725	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 22 арк., а з інш. боку Hic meredegentium на 22 арк., 2 шт.	Рэестры Hic meredientium. № 2378, 26 арк., № 2379, 29 арк., 1725–1726 гг.
53. 1725	Рэестр супраціўленняў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 155 арк., а з інш. боку ваеных спраў на 7 арк., 2 шт.	№ 1383, 82 арк., Рэестры ваеных спраў. № 2374, 81 арк., 1725–1726 гг.
54. 1727	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Пузыны і пісар. Уніхоўскага старонках на 168 арк., 2 шт.	№ 2091, 87 арк., № 2092, 87 арк., 1727–1728 гг.
55. 1727	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 282 арк., 2 шт.	№ 1050, 137 арк., № 1051, 143 арк., 1727–1728 гг.
56. 1727	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 143 арк., 2 шт.	№ 1601, 76 арк., № 1602, 73 арк., 1727–1728 гг.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
57. 1727	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 205 арк., 2 шт.	№ 1934, 101 арк., № 1935, 99 арк., 1727–1728 гг.
58. 1727	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 49 арк., 2 шт.	№ 1752, 25 арк., № 1753, 26 арк., 1727–1728 гг.
59. 1727	Рэестр супраціўлення ў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 172 арк., 2 шт.	№ 1388, 88 арк., № 1389, 86 арк., 1727–1728 гг.
60. 1729	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 145 арк., 2 шт.	№ 2095, 74 арк., № 2096, 74 арк., 1729–1730 гг.
61. 1729	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 234 арк., 2 шт.	№ 1053, 118 арк., № 1054, 117 арк., 1729–1730 гг.
62. 1729	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 118 арк., 2 шт.	№ 1605, 59 арк., № 1606, 59 арк., 1729–1730 гг.
63. 1729	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 203 арк., 2 шт.	№ 1937, 102 арк., № 1938, 103 арк., 1729–1730 гг.
64. 1729	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 27 арк., 2 шт.	№ 1756, 14 арк., № 1757, 14 арк., 1729–1730 гг.
65. 1729	Рэестр супраціўлення ў трывун. у мар- шалк. і пісар. старонках на 146 арк., 2 шт.	№ 1392, 74 арк., № 1393, 74 арк., 1729–1730 гг.
66. 1731	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 228 арк., 2 шт.	№ 2100, 115 арк., № 2101, 116 арк., 1731–1732 гг.
67. 1731	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 356 арк., 2 шт.	№ 1058, 181 арк., № 1059, 180 арк., 1731–1732 гг.
68. 1731	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 196 арк., 2 шт.	№ 1610, 98 арк., № 1611, 100 арк., 1731–1732 гг.
69. 1731	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 289 арк., 2 шт.	№ 1940, 148 арк., № 1941, 147 арк., 1731–1732 гг.

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
70. 1731	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 89 арк., 2 шт.	№ 1760, 45 арк., № 1761, 46 арк., 1731–1732 гг.
71. 1731	Рэестр супраціўленняў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 231 арк., 2 шт.	№ 1397, 117 арк., № 1398, 117 арк., 1731–1732 гг.
72. 1735	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 64 арк., 2 шт.	№ 2104, 34 арк., № 2105, 34 арк.
73. 1735	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 101 арк., 2 шт.	№ 1062, 52 арк., № 1063, 49 арк.
74. 1735	Рэестр облігавы трывун. толькі ў пісар. старонцы на 75 арк., 1 шт.	№ 1614, 36 арк.
75. 1735	Рэестр выпадковы трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 74 арк., 1 шт.	№ 1944, 42 арк.
76. 1735	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 43 арк., 2 шт.	№ 1764, 25 арк., № 1765, 24 арк.
77. 1735	Рэестр супраціўленняў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 44 арк., 2 шт.	№ 1401, 25 арк., № 1402, 25 арк.
78. 1737	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. і пісар. старонках, маршалк. на 314 арк., а пісар. няпоўная, на 306 арк., 2 шт.	№ 2109, 159 арк., № 2108, 154 арк., 1737–1738 гг.
79. 1737	Рэестр рэмісійны трывун., маршалк. старонка на 458 арк., а пісар. няпоўная на 452 арк., 2 шт.	№ 1066, 228 арк., № 1067, 226 арк., 1737–1738 гг.
80. 1737	Рэестр облігавы трывун., у маршалк. старонцы на 315 арк., а пісар. на 311 арк., 2 шт.	№ 1617, 159 арк., № 1618, 156 арк., 1737–1738 гг.
81. 1737	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 310 арк., 2 шт.	№ 1947, 155 арк., № 1948, 153 арк., 1737–1738 гг.
82. 1737	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 139 арк., 2 шт.	№ 1768, 70 арк., № 1769, 68 арк., 1737–1738 гг.
83. 1737	Рэестр супраціўленняў, маршалк. старонка Тышкевіча ад пачатку няпоўная, а пісар. на 295 арк., 2 шт.	Маршалк. экз.: № 1407(?), 133 арк., 1738 г., пісар. экз.: № 1405, 148 арк., 1737–1738 гг.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
84. 1739	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Пшаздзецкага і пісар. Лопата старонках на 314 арк., 2 шт.	№ 2112, 157 арк., № 2113, 158 арк., 1739–1740 гг.
85. 1739	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 371 арк., 2 шт.	№ 1070, 187 арк., № 1071, 185 арк., 1739–1740 гг.
86. 1739	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 403 арк., 2 шт.	№ 1621, 158* арк., № 1622, 197 арк., 1739–1740 гг.
87. 1739	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 297 арк., 2 шт.	№ 1951, 149 арк., № 1952, 149 арк., 1739–1740 гг.
88. 1739	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 152 арк., 2 шт.	№ 1772, 76 арк., № 1773, 76 арк., 1739–1740 гг.
89. 1739	Рэестр супраціўлення ў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 295 арк., 2 шт.	№ 1409, 148 арк., № 1410, 150 арк., 1739–1740 гг.
90. 1741	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. Масальскага і пісар. Гуркі старонках, маршалк. на 306 арк., а пісар. на 310 арк., 2 шт.	№ 2116, 154 арк., № 2117, 156 арк., 1741–1742 гг.
91. 1741	Рэестр рэмісійны трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 483 арк., 2 шт.	№ 1074, 243 арк., № 1075, 242 арк., 1741–1742 гг.
92. 1741	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках, маршалк. на 279., а пісар. на 282 арк., 2 шт.	№ 1625, 139 арк., № 1626, 140 арк., 1741–1742 гг.
93. 1741	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 152 арк., 2 шт.	№ 1955, 132 арк., № 1956, 127 арк., 1741–1742 гг.
94. 1741	Рэестр зняволеных трывун. у маршалк. і пісар. старонках, маршалк. на 199 арк., а пісар. на 200 арк., 2 шт.	№ 1776, 103 арк., № 1777, 112 арк., 1741–1742 гг.
95. 1741	Рэестр супраціўлення ў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 332 арк., 2 шт.	№ 1413, 166 арк., 1741 г., № 1414, 168 арк., 1741–1742 гг.
96. 1761	Рэестр павятовы трывун. толькі ў маршалк. старонцы Паца на 157 арк., 1 шт.	№ 2150, 79 арк., 1761–1762 гг.

	Кнігі дэкрэтавыя трыванальская ВКЛ	I. Спрагіс “Інвентар...”
97. 1761	Рэестр рэмісійны трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 170 арк., 1 шт.	№ 1108, 83 арк., 1761–1762 гг.
98. 1761	Рэестр облігавы трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 174 арк., 1 шт.	№ 1659, 88 арк., 1761–1762 гг.
99. 1761	Рэестр выпадковы трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 201 арк., 1 шт.	№ 1988, 82 арк., 1761–1762 гг.
100. 1761	Рэестр зняволеных тактавы трывун. толькі ў пісар. старонцы на 452 арк., а з інш. боку зняволеных ардынарыны на 44 арк., 1 шт.	№ 1810, 252 арк., 1761–1762 гг.
101. 1761	Рэестр супраціўлення ў трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 129 арк., 1 шт.	№ 1447, 64 арк., 1761–1762 гг.
102. 1763	Рэестр павятовы трывун. у маршалк. кн. Радзівіла і пісар. Мікульскага старонках на 38 арк., 1 шт.	№ 2155, 19 арк., № 2156, 19 арк., 1763–1764 гг.
103. 1763	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 29 арк., 2 шт.	№ 1664, 15 арк., № 1665, 15 арк., 1763–1764 гг.
104. 1763	Рэестр выпадковы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 29 арк., 2 шт.	№ 1993, 16 арк., № 1994, 15 арк., 1763–1764 гг.
105. 1763	Рэестр тактавы трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 18 арк., 2 шт.	№ 1133, 9 арк., № 1134, 9 арк.
106. 1763	Рэестр супраціўлення ў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 7 арк., 2 шт.	№ 1452, 4 арк., № 1453, 3 арк., 1763–1764 гг.
107. 1766	Рэестр апеляцыйны трывун. у маршалк. Храптовіча і пісар. Гінтэра старонках на 196 арк., 2 шт.	(Не пазначаны. — Г. Б.)
108. 1766	Рэестр супраціўлення ў трывун. толькі ў маршалк. старонцы на 153 арк., 1 шт.	№ 1456, 78 арк.
109. 1766	Рэестр officii трывун. толькі ў пісар. старонцы на 63 арк., 1 шт.	№ 2383, 32 арк.
110. 1767	Рэестр супраціўлення ў трывун. у маршалк. і пісар. старонках на 227 арк., 2 шт.	№ 1459, 114 арк., № 1460, 114 арк.
111. 1770	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. Зянковіча і пісар. Юзафовіча старонках	№ 1671, 338 арк., № 1672, 336 арк.

	Кнігі дэкрэтавыя трывунальскія ВКЛ	I. Спрыгіс “Інвентар...”
	на 675 арк., 2 шт.	
112. 1771	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. Александровіча і пісар. Галынскага старонках на 262 арк., 2 шт.	№ 1674, 131 арк., № 1675, 131 арк.
113. 1772	Рэестр облігавы трывун. у маршалк. Прушинскага і пісар. Свентажэцкага старонках на 271 арк., 2 шт.	№ 1676, 136 арк. (другі экз. не пазнача- ны. — Г. Б.)

Агулам усяго рэестраў трывунальскіх рознага гатунку або старонак (экземпляраў), 203 шт. Тут заканчваецца рэестр Галоўнага трывунала ВКЛ у архіве земскай канцылярыі Мінскага ваяводства. [...].

[НГАБ. Ф. 686, вол. 1, спр. 9, арк. 482–495 адв.]

Сяргей Гваздзёў (Мінск)

ЗВЕСТКІ ПРА МАСТАКОЎ-БЕЛАРУСАЙ У ФОНДАХ ЦЭНТРАЛЬНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА АРХІВА ЛІТВЫ

Беларуская мастацтвазнаўчая навука, звяртаючыся да прафесійнага выяўленчага мастацтва Заходній Беларусі, да сённяшняга дня апелюе чатырмапяццю імёнамі. Між тым у міжваеннае дваццатігоддзе толькі на факультэце выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя (далей Віленскага ўніверсітэта) навучалася больш трыццаці этнічных беларусаў, чыя нацыянальная самаідэнтыфікацыя (а таксама прыналежнасць да праваслаўнай канфесіі) была дакументальна засведчана самімі ж студэнтамі або вольнымі слухачамі. (У прапанаваным матэрыяле мы зрабілі адзінкавыя адступленні, уводзячы ў дакumentальна-навуковыя кантэкст некалькі асоб з яўна не вызначанай этнакультурнай ідэнтыфікацыяй — тых, хто у сацыялістычных умовах 20–30 гг. “хварэў на тутэйшасць”). У вывучэнні, распрацоўцы і вяртанні спадчыны гэтых мастакоў базавымі з’яўляюцца матэрыялы, якія захоўваюцца ў ЦДА Літвы: ф. 175, вол. 1A (справы студэнцкіх арганізацый ўніверсітэта), вол. 9XI B, 4–45 (персанальныя справы студэнтаў факультэта выяўленчага мастацтва), ф. 335, вол. 1 (справы віленскага Таварыства незалежных мастакоў). Каштоўныя дадатковыя матэрыялы для вывучэння гэтай спадчыны маюцца ў фондах Віленскай (905, вол. 1, 2), Клецкай (207, вол. 1) беларускіх гімназій. Складаючы спіс беларускіх мастакоў (на першым этапе — выхаванцаў Віленскага ўніверсітэта), мы, найперш, звярнуліся да матэрыялаў ф. 175 (вол. 9XI B). Па-за аглядам свядома былі пакінуты мастакі, народжаныя на

этнічна беларускіх землях, але чыё канчатковае самавызначэнне адбылося толькі пасля восенінскіх падзеяў 1939 г.

На вялікі жаль, выдатныя беларускія мастакі, якія ў тых часы бывалі, жылі і працавалі ў Вільні, але не з'яўляліся студэнтамі факультэта выяўленчага мастацтва (М. Васілеўскі, Я. Драздовіч, Р. Семашкевіч, А. Рамашкевіч, А. Трайковіч і інш.) засталіся па-за межамі нашай публікацыі.

Справы ф. 175 з'яўляюцца персанальнімі і маюць стандартную структуру пабудовы: прашэнне аб залічэнні, аўтабіографія, копія атэстата ці дыплома, фотакартка, вучэбная картка, копія трывестравых ведамасцей за гады навучання, даведка аб пераходзе з курса на курс, прашэнне аб атрыманні дазволу на здачу экзамена, прашэнне аб выкананні дыпломнага работы і іншыя бягучыя дакументы. Не ўсе яны захаваліся ў поўным аб'ёме. Асноўнае тлумачэнне гэтага заключаецца ў тым, што далёка не ўсім студэнтам або вольным слухачам было наканавана атрымаць дыплом універсітэта, што, праўда, само па сабе яшчэ не сведчыць аб мастацкай няздольнасці той ці іншай асобы. (Да прыкладу, Валянцін Рамановіч правучыўся чатыры гады, да 1934 г., а пісьмовую просьбу дапусціць яго да выканання дыпломнай работы падаў толькі 1 снежня 1939 г.) Студэнты Віленскага універсітэта працягвалі вучобу ў Варшаве, Кракаве, Познані. (Да прыкладу, Раман Лецка хоць мастаком так і не стаў, але, пакінуўшы Віленскі універсітэт пасля першага курса, праз год працягнуў сваё навучанне ў Варшаўскай мастацкай школе, пазней — Акадэміі мастацтва.) Пад прэсам індывідуальных абставін і грамадска-палітычных умоў асобныя студэнты былі вымушаны кідаць сістэматычную адукцыю і набываць прафесійныя веды і ўмельства самастойна, рэалізаваць сябе ў іншыя часы (першай палове 40-х гг.) ці ў іншым этнакультурным асяродку (Э. Кучынскі, К. Чурыла, З. Чайкоўскі, Я. Касяк і інш.). Безумоўна, усе гэтыя складанасці пошукаў не павінны спыніць працу па далейшаму ўзнайденню творчага шляху ўказаных мастакоў і маральнай рэстытуцыі творчага канцэктусу Захадняй Беларусі 20–30 гг. Галоўнае, што дакументы ЦДА Літвы апрача юрыдычна засведчанай значнай беларускай прысутнасці на факультэце выяўленчага мастацтва Віленскага універсітэта даюць агульны накірунак для пошукаў, а часам і дакладныя звесткі, і дапамагаюць рэканструкцыі мастацка-культурнага працэсу 20–30 гг.

1. Амельчанка Альфонс, сын Марыі Мелініс і Станіслава Амельчанкі, які падходзіў з Гарадка Віцебскай губ. Нараадзіўся ў Омску ў 1915 г. Страціўшы ў 6-гадовым ўзросце бацькоў, ён у 1923 г. дабраўся да Польшчы. У 1925 г. здаў экзамены ў Віленскую гімназію імя Лялевеля, скончыў яе ў 1936 г. Пасля адбыцця тэрміновай службы ў арміі — 20 верасня 1937 г. паступіў у Віленскі універсітэт.

Ф. 175, вол. 9ХІ В, спр. 12, арк. 111–114. Документы: прашэнне аб залічэнні вольным слухачом; аўтабіографія; вучэбная картка; медыцынская карта; копіі трывестравых ведамасцей, 3 л. у 3-х экз.

2. Амельяновіч Аляксей Цімафеевіч. Нарадзіўся ў 1898 г. Паходзіў з Навагрудскага пав. Беларус па самавызначэнню, праваслаўны. У эвакуацыі, у Казані, скончыў школу мастацтваў. Быў вольным слухачом факультэта выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта з 1921 г.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 33, арк. 188–197. Документы: заява на імя рэктара ад 22.09.1921 г.; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; копія трывестравых ведамасцей, 6 л. у 3-х экз.

3. Багдановіч Любоў. Родам з вёскі Забрэжжа Ашмянскага пав. Праваслаўная, беларуска. Скончыла 8 класаў гімназіі ў Маскве, там жа — трэй курсы школы Вольных дзяржаўных мастацкіх майстэрняў. Паступіла на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта ў 1921 г. Тады ёй было 24 гады. У сваёй аўтабіяграфіі апекуном назвала свяшчэнніка Мікалая. Документы ў Віленскі ўніверсітэт падавала са спазненнем, бо, паводле ўласнага тлумачэння, чакала дакументы з Расіі, якія пакінула там па прычыне спешнага і нелегальнага ад'езду.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 14, арк. 14–26. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфічная даведка; атэстат аб заканчэнні 8 класаў гімназіі; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей, 6 л. у 3-х экз.; копіі даведак аб перавозе на другі курс.

4. Вайдзінская Лідзія, дачка Вайдзінскага і Людмілы Сімкевіч. Нарадзілася ў 1906 г. у Варшаве. Праваслаўная, беларуска. Яе сям'я, ратуючыся ад фронту ў час Першай сусветнай вайны, выехала ў Разань. На гады бежанства прыпадае яе занёмства з жывапісам і навучанне ў першых класах гімназіі. У 1922 г. Вайдзінская вярнулася ў Гродна, дзе Лідзія працягвала вучобу ў земскай гімназіі імя Эміліі Плятэр. Па заканчэнні яе, у 1926 г., падала дакumentы ў Віленскі ўніверсітэт.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 12, арк. 39–45. Документы: прашэнне аб запічэнні вольным слухачом ад 14.09.1926 г.; гімназічны атэстат; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; копіі трывестравых ведамасцей, 5 л. у 3-х экз.

5. Гагалушка Аляксандар. Нарадзіўся 13.03.1909 г. у вёсцы Ласіца Пастаўскага пав. Праваслаўны, беларус. Неўзабаве бацькі разам з кволым ад нараджэння Але-сем эвакуіраваліся ў Сібір (Томская губ., пас. Дальні). Там быў закатаваны большавікамі яго бацька. Разам з маці ў 1920 г., не маючи сродкаў для існавання, троє братоў Гагалушкай дабраліся да Вільні, да Святадухава манастыра, у якім старэйшы брат атрымаў пасаду псаломшчыка. У 1921 г. Аляксандар паступіў у першы клас праваслаўнай духоўнай семінарыі, навучанне ў якой пасля чатырох класаў ён мусіў перапыніць з-за хваробы. Пазней, атрымаўшы пасаду псаломшчыка, ён да 1931 г. працаваў на Лідчыне і ў в. Пераброддзе Браслаўскага пав. У аўтабіяграфіі ён адзначаў: “Адчуваю ў сабе здольнасці да малярства і ўесь вольны час займаюся ўлюблёнай працай”. На факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта паступіў 3.09.1931 г.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 20, арк. 295–299. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; пасведчанне аб заканчэнні 4 класаў; аўтабіяграфія; вучэбная картка.

6. Гапанович Вольга. Дачка Базыля і Ганны. Нарадзілася 2.01.1901 г. у Вільні. Праваслаўная, беларуска (як адзначана ў аўтабіяграфіі), але ў вучэбнай картцы студэнткі факультэта выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта, у які паступіла 20.09.1923 г., нацыянальнасць яе вызначана як польская.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 20, арк. 30–38. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей, 5 л. у 3-х экз.

7. Горыд Язэл. Нарадзіўся ў Адэсе 15.07.1896 г. У 1921 г. пераехаў у Вільню, а ў 1923 г. паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. Як вядома з пазнейшых друкаваных крыніц, Я. Горыд — мастак буйнога і ўніверсальнага таленту, займаўся прыкладнай і станковай графікай, станковым і манументальным жывапісам. Да 1928 г. быў вядучым мастаком заходнебеларускага гумарыстычна-сатырычнага часопіса “Маланка”. У 1928 г. працягваў мастацкую адукцыю ў Парыжы. У 30-я гг. прымаў актыўны ўдзел у выставачным жыцці Польшы. Па ўскосных дадзеных, загінуў у час бамбардзіроўкі Варшавы ў верасні 1939 г.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 22, арк. 1–10. Документы: прашэнне на імя дэкана аб прыёме; медыцынская картка; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей за 1923/24, 1924/25 навучальныя гады; заліковая кнішка; 2 фатаграфіі.

8. Дабравольскі Барыс Аляксандраеўч. Нарадзіўся ў 1903 г. у Гродне. Праваслаўны, беларус. Паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва ў Віленскі ўніверсітэт у 1926 г. Разам з Генадзем Цітовічам быў сябрам Рускага студэнцкага саюза.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 12, арк. 114–129. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская картка; даведка аб адносінах да ваенай службы; копіі трывестравых ведамасцей за 1926/27, 1927/28, 1930/1931, 1931/32 навучальныя гады; даведкі аб прававодзе з курса на курс.

9. Дабравольскі Міхал. Родам з мяст. Чачэрск Магілёўскага пав. У 1920 г. скончыў 8 класаў Мінскай філалагічнай гімназіі. Першую заяву ў Віленскі ўніверсітэт падаў 27.04.1922 г., а літаральна праз некалькі месяцаў падаў прашэнне аб адтэрміноўцы аплаты за навучанне па прычыне цяжкага матэрыяльнага становішча, якое яшчэ больш ускладнілася пасля прыезду хворай маці. Другая спроба атрымаць сістэматычную адукцыю на факультэце выяўленчага мастацтва была зроблена 29.09.1926 г. Сваё прашэнне юнак, які ў той час працаваў на чыгуначы, матываваў не толькі імкненнем да майстроства і архітэктуры, але і надзвычай цяжкім матэрыяльным станам сям'і — адсутнасцю бацькі, які быў арыштаваны бальшавікамі і вывезены ў Москву.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 12, арк. 130–139. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме (1922); атэстат аб заканчэнні гімназіі; прашэнне на імя рэктара аб прыёме (1926); аўтабіяграфія; копія атэстата; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей за 1926/27 навучальны год.

10. Драздова Яўгенія Андрэеўна. Нарадзілася ў верасні 1908 г. у вёсцы Заскавічы Ашмянскага пав. Віленскага ваяв. Праваслаўная, беларуска. Там жа пайшла ў пачатковую школу, але ў 1915 г. яе сям'я эвакуіравалася ў Расію. Вярнуўшыся на Беларусь, скончыла настаўніцкую семінарыю ў Слоніме. Падала заяву на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта 26.09.1932 г.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 18, арк. 16–21. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; вучэбная картка.

11. Журанкоў Іван. Нарадзіўся 28.08.1903 г. у Вільні. Маці, Ганна Рыгораўна, хрысціцца яго ў віленскай Навасвяцкай царкве. Пасля заканчэння Віленской беларускай гімназіі стаў слухачом факультэта выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 47, арк. 181–184. Документы: прашэнне на імя рэктара ад 19.09.1923 г.; вучэбная картка; медыцынская картка; пасведчанне аб адносінах да вайсковай службы.

12. Жыноель Пётр. Нарадзіўся ў 1898 г. у Докшыцах. Праваслаўны, беларус. У лістападзе 1917 г. скончыў 7 класаў Петраградскай гімназіі. Вучыцца ў Віленскім

універсітэце пачынаў некалькі разоў — у 1919, 1921 г. Быў запісаны ў Віленскім універсітэт у 1922 г. Адвучуўшыся акадэмічны год, знік з універсітэцкага далягяду і толькі праз 16 гадоў аб'явіўся зноў: у пачатку снежня 1939 г. падаў заяву з просьбай дапусціць яго да выканання дыпломнай работы.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 47, арк. 206, 208–217, 220. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме ад 8.11.1919 г.; прашэнне на імя рэктара аб прыёме ад 15.09.1921 г.; аўтабіяграфія; трывестравая ведамасць за 1922/23 навучальны год; медыцынская карта; прашэнне аб дапушчэнні да выканання дыпломнай работы ад 2.12.1939 г.

13. *Кавалёнак Аляксандр Паўлавіч*. Нарадзіўся 6.07.1917 г. у в. Карасы Дзісенскага пав. Праваслаўны, беларус. У шэсць гадоў хлопчык-сірат стаў працаўцем падпласкам. Вучуўся ў школе ў в. Вашкавічы. Яго атэстат за 4 класы ад 15.12.1933 г. сведчыць аб выдатных ведах за выключэннем фізікі. Кінуўшы ў 15 гадоў навучанне з-за матэрыяльной нястачы, працаўваў на зямлі. У сваёй аўтабіяграфіі адзначаў, што каб здабыць польскую грамадзянствства, пайшоў служыць у польскую юнацкую вайсковую арганізацыю. Падаў дакументы ў Віленскім універсітэту у 1933 г.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 27, арк. 293–298. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; канверт; медыцынская карта; жывапісны абрэзок на палатне алеем памерам 210 x 180 з профільнай выявай польскага жаўнера на вяршыні гары.

14. *Касяк Ян*. Нарадзіўся ў 1909 г. у фальварку Гіры Ашмянскага пав. у сям'і беларускага земляроба. Маці, Эльжбета Лапіцкая, хрысціла яго па праваслаўнаму абрауду. У 1916 г. сям'я выехала ў Петраград. Пачатковую адукацыю атрымаў толькі пасля вяртання ў родны фальварак у 1918 г. У 1920 г. паступіў у Віленскую гуманітарную гімназію. Пасля заканчэння яе, адбыўшы тэрміновую службу ў польскай арміі, у 1928 г. паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. Правучуўшыся год, па невядомых прычынах пакінуў вучобу, але аднавіў яе ў 1931 г. Амаль адразу ж уключыўся ў грамадскае жыццё. Браў актыўны ўдзел у жыцці Беларускага студэнцкага саюза. Памёр у сярэдзіне 90-х гг. у ЗША.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 27, арк. 229, 232–243. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; копія атэстата аб заканчэнні гімназіі; аўтабіяграфія; вучебная картка; копія трывестравых ведамасцей за 1928/29, 1930/31, 1931/32 навучальныя гады; характрыстыка павятога старасты Мрачкоўскага; даведка аб адносінах да вайсковай службы; даведкі аб пераводзе з курса на курс; квітанцыі аб аплаце за навучанне; 2 фатаграфіі.

Ф. 175, вол. 1A, спр. 574, арк. 156, 266. Документы: прашэнне на імя віленскага гарадскога старасты аб выдзяленні памяшкання для правядзення мерапрыемства Беларускага студэнцкага саюза ад 6.03.1937 г. (адказны Я. Касяк); зварот да рэктара з просьбай даць падрабязнную інфармацыю аб падставах для арышту сябра саюза Я. Касяка ад 17.10.1932 г. праўлення Беларускага студэнцкага саюза.

15. *Кахановіч Анастасія*. Нарадзілася ў 1895 г. у мяст. Баранавічы Нясвіжскага пав. Мінскай губ. Праваслаўная, беларуска. Не мела польскага грамадзянства і была ў Віленскім універсітэце вольнай слухачкай.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 9, арк. 27–28. Документы: прашэнне на імя рэктара аб запісанні вольным слухачом; аўтабіяграфія.

16. *Kіслевіч Мікалай*. Нарадзіўся 9.05.1905 г. у сям'і настаўніка. Праваслаўны, беларус. Вучобу пачаў у Мінскай гімназіі ў 1916 г. Неўзабаве, у 1920 г., гімназія была зачынена, і ён мусіў працягваць навучанне (да 5 класа) у Гарадку пад Маладзечнам. 7–8 класы скончыў у Беларускай гімназіі ў Радашковічах.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 26, арк. 69–73. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; прашэнне на імя дэкана аб залічэнні вольным слухачом ад 10.08.1925 г.; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; 2 фатаграфіі.

17. Кумайскі Васіль Ігнатавіч. Нарадзіўся 1.01.1894 г. у мяст. Збышын Быхаўскага пав. Магілёўскай губ. Праваслаўны, беларус. Пасля заканчэння гімназіі ў Магілёве пачынаў вучыцца ў Маскоўскім універсітэце. У час Першай сусветнай вайны паступіў у Міхайліўскую артылерыйскую школу ў Петраградзе, пасля заканчэння якой атрымаў чын малодшага афіцэра. У снежні 1917 г. быў арыштаваны бальшавікамі як афіцэр. Вышыашы з-пад арышту, разам з бацькамі вярнуўся на родную Магілёўшчыну. Пасля падпісання Рыжскага дагавора (1920) сям'я перабралася ў Вільню, дзе ў 1922 г. Васіль паступіў на курсы будаўніцтва і камунікацій, а потым, у 1923 г., у Віленскі ўніверсітэт.

Ф 175, вол. 9XI В, спр. 28, арк. 462–468. Документы: прашэнне аб залічэнні вольным слухачом ад 25.09.1923 г.; копія дыплома; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта.

18. Кучынскі Эдвард, сын Пятра і Софii з Паўлоўскiх, нарадзіўся 20.10.1905 г. у в. Варонічы Навагрудскага пав. Цяжкія матэрыяльныя ўмовы прымусілі бацьку выправіцца ў Амерыку на заробкі. Вучыцца Эдвард пачаў у 1913 г. у рускай пачатковай школе ў Навагрудку. У час вайны сям'я выехала ў Расію. Пасля вяртання з эвакуацыі працаўваў кур'ерам, потым манцёрам у электрамайстэрні. У 1921 г. працягнуў вучобу ў гімназіі імі Адама Міцкевіча ў Навагрудку, якую скончыў у 1927 г. На факультэце выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта вучыўся з 1.09.1927 да 1.07.1933 г. У час Вялікай Айчыннай вайны жыў у Вільні. У 1946 г. па запрашэнню свайго ўніверсітэцкага прафесара Ежага Гапена выехаў у Торунь, дзе стаў адным з заснавальнікаў кафедры графікі ўніверсітэта імя М. Калерніка. Памёр у 1956 г.

Ф. 175. вол. 9XI В, спр. 28, арк. 371–433. Документы: прашэнне на імя дэкана аб прыёме; атэстат аб заканчэнні; аўтабіяграфія; пасведчанне аб адносінах да вайсковай службы; 2 заліковыя кніжкі; копіі трывестравых ведамасцей за 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33 навучальная гады; копіі пасведчанняў аб пераводзе з курса на курс; квітанцыі аб аплаце за навучанне; білет чытача і інш. дакументы.

Апрача таго, у Цэнтральнай бібліятэцы Акадэміі навук Літвы захоўваецца папка з каляровымі гравюрамі, якія выкананы Эдвард Кучынскі (сігн. А 8115):

- “Касцёл св. Ганны”, 1939 г., 16,5 x 10;
- “Касцёл св. Міхала”, 1939 г., 16,5 x 10;
- “Бернардзінскі касцёл з будынкам факультэта мастацтваў”, 1939 г., 12,5 x 16,5;
- “Касцёл св. Якуба”, 16,5 x 12,8;
- “Прадмесце за Гагулянкай”, 16,3 x 12,8;
- “Вострая Брама”, 16,4 x 13.

19. Крачкоўскі Зміцер. Нарадзіўся ў 1910 г. у в. Чаркасы Ашмянскага пав. Праваслаўны. Каля яму было чатыры гады, сям'я эвакуіравалася ў глыбіню Расіі, адкуль вярнулася толькі ў 1923 г. З гэтага года пачалася яго вучоба ў Рускай гімназіі, якая знаходзілася тады ў Крэве, але ў 5 клас ён пайшоў ужо ў Вільні. Пасля заканчэння гімназіі (1932) адбываў тэрміновую службу ў польскай арміі ў чыне капрала. У 1934 г. паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. У пасляваенныя часы жыў і працаўваў у Маладзечне.

Ф. 175, вол. 9XI В, спр. 28, арк. 1–9. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме ад 26.09.1934 г.; прашэнне аб пераводзе ў звычайныя студэнты ад 14.03.1938 г.; аўтабіяграфія; вучэбная картка; даведка аб адносінах да вайсковай службы; копіі трывестравых ведамасцей аб поспехах за чатыры гады навучання.

20. *Лецка Раман*. Нарадзіўся 9.10.1909 г. у в. Вярбіцы Навагрудскага пав. Праваслаўны, беларус. У 1921 г. паступіў у Нясвіжскую сямікласную гімназію. Скончыў Беларускую гімназію ў Навагрудку. Быў вучнем студыі-майстэрні Я. Драздовіча, 25.09.1931 г. падаў заяву на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта, дзе правучыўся год. Пазней пэўны час вучыўся ў Варшаўскай мастацкай школе. У пасляваенныя часы займаўся краязнаўствам на роднай Навагрудчыне. Памёр у сярэдзіне 90-х гг.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 29, арк. 28. Документы: прашэнне аб залічэнні вольным слухачом; аўтабіографія.

21. *Лысенка Вяляніца*. Нарадзілася ў 1900 г. у Вільні. Сістэматичную адукцыю пачала ў Кубанскім ўніверсітэце ў час эвакуацыі. З 1923 г. была вольной слухачкай Віленскага ўніверсітэта. У дакументах спачатку пісалася польскай, рымакаталіцкай, а з 1924 г. вызначала сябе як праваслаўная беларуска.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 29, арк. 285–290. Документы: прашэнне на імя рэктара аб залічэнні; кароткая аўтабіографія; копіі трывестравых ведамасцей, 3 л. у 3-х экз.

22. *Манастырскі Мікалай*, сын Сяргея і Софіі. Нарадзіўся 12.11.1902 г. у Коўне. Праваслаўны, беларус. Скончыў 8 класаў прыватнай вольной гімназіі. 24.09. 1921 г. падаў заяву ў Віленскі ўніверсітэт.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 33, арк. 81–82. Документы: прашэнне на імя дэкана; вучэбная картка.

23. *Мяжэвіч Ганна Пятроўна*. Нарадзілася 5.11.1906 г. у Бярозе-Картузскай. Праваслаўная, беларуска. Пасля вяртання з эвакуацыі з Масквы скончыла 7 класаў гімназіі імя Т. Рэйтана ў Баранавічах. “Найлепшым заняткам, колькі сябе памятаю, былі рысункі...”, — пісала яна ў аўтабіографіі, таму лагічна, што ў 1927 г. яна стала вольной слухачкай факультета выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 32, арк. 364–369. Документы: прашэнне на імя рэктара аб залічэнні вольным слухачом; аўтабіографія; медыцынская карта; 2 фатаграфіі.

24. *Плісава (Катовіч) Галіна Міхайлаўна*. Даčка беларускага праваслаўнага святара — настаяцеля М. Пліса, які быў выкладчыкам Закону Божага ў Віленскай беларускай гімназіі. Нарадзілася ў 1896 г. у Валожыне. Падала прашэнне аб залічэнні на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта 23.01.1921 г. У час вучобы на трэцім курсе выйшла замуж за выкладчыка прыроды Віленскай беларускай гімназіі Яна Катовіча.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 35, арк. 139–147. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіографія; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей за 1921/22, 1922/23, 1923/24 навучальныя гады; пасведчанні аб пераводзе з курса на курс; білет чытача.

25. *Ляцока Кацярына*. Нарадзілася ў 1903 г. у сям'і старшага справавода Віленскага губернскага праўлення. Вучылася ў Томскай гімназіі. Спачатку вызначыла сябе як праваслаўная беларуска. Пасля другога курса факультета выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта запісалася ва ўліковай картцы рускай.

Ф. 175, воп. 9XI В, спр. 34, арк. 18–28. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; пасведчанне аб навучанні ў гімназіі; аўтабіографія; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей.

26. *Радзевіч Багдан*. Нарадзіўся 13.08.1906 г. у маёнтку Малчанава Свянцянскага пав. Жыў з бацькамі да ад'езду ў Вільню (1915). Пасля вяртання ў родную

вёску ў 1919 г. працягваў, з перапынкамі з-за стану здароўя, вучобу ў Свянцянскай гімназіі, якую скончыў 11.06.1929 г. Працаўаў паштовым служачым у мяст. Дзярэчын Слонімскага пав., паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта 15.09.1931 г.

Ёсць меркаванне, што менавіта Б. Радзевіча згадвае ў сваіх успамінах па стар метадысцкай царквы Ян Пястроўскі, які да 1936 г. працаўаў у Дзярэчыне: "Спакаў я хлапца зусім нягеглага да сельскай гаспадаркі, але ён быў прайдзіў артыст-маліяр, каторы намаляваў мініярэту сябе ў партрэце Льва Талстога" (Мемуары: Стагоддзе ў рэспубліцы. Гл. 1. Кн. 2. С. 91). Нам здаецца сумніцельным існаванне ў невялічкім беларускім мястэчку адначасова двух мастакоў-прафесіяналаў. Калі ж асобу Б. Радзевіча і мастака, якога згадвае а. Ян, можна атаясаміць, то "польскасасць" і каталіцтва мастака і выява пісьменніка, своеасаблівага "сімвала рускасці", уваходзяць у пэўную супяречнасць. Яна адлюстроўвае раздвоенасць этнакультурнай свядомасці, уласцівай беларускому этнасу пачатку ХХ ст. Безумоўна, гэтая версія патрабуе далейшага ўдакладнення.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 36, арк. 259–269. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; пасведчанне аб заканчэнні гімназіі ад 11.06.1929 г.; аўтабіографія; вучэбная картка.

27. *Рамановіч Валянцін Сцяпанавіч*. Нарадзіўся ў 1911 г. у сям'і настаўніка ў Карэлічах. Праваслаўны, пры паступленні запісаўся рускім. Сістэматычную вучобу пачаў дома ў 1919 г. У 1921 г. сям'я перабралася на сталае жыхарства ў Навагрудак, дзе ў 1924 г. Валянцін здоўж экзаменаў за 3 клас у гімназіі імя Адама Міцкевіча. Архіўная справа сведчыць, што на факультэце выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта ён правучыўся чатыры гады, з 1931 да 1934 г., і атрымаў ступень дыпламаванага артыста-мастака.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 36, арк. 304–313. Документы: прашэнне ад 19.09.1930 г. на імя рэктара аб прыёме; атэстат; аўтабіографія; вучэбная картка; медыцынская карта; прашэнне на імя рэктара з просьбай дапусціць да выканання дыпломнай работы ад 1.12.1939 г.; копіі трывестравых ведамасцей; пасведчанне аб адносінах да вайсковай службы.

28. *Сасноўскі Аляксандар*. Нарадзіўся ў 1900 г. калі Вільня. Праваслаўны, беларус. Скончыў 8 класаў гімназіі ў Вільні. Прашэнне аб залічэнні на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта падаў у 1924 г.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 39, арк. 12–14. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіографія; медыцынская карта.

29. *Сасноўская Ніна*. Нарадзілася ў 1892 г. у в. Дабраволя Ваўкавыскага пав. Вучылася ў Віленскай рысавальнай школе. У Віленскім ўніверсітэце займалася два гады. Потым выкладала малюнак у Віленскай беларускай гімназіі. Вядомы беларускі этнограф. Былы гімназіст Мар'ян Пецюковіч пазней дасць ёй наступную харектарыстыку: "... вельмі мілая, з вялікай культурай і педагогічнай ведай". Усё атэстнія жыццё выкладала ў школе і працягвала займацца графікай. Алоўкавы партрэт Янкі Купалы, які яна намалявала ў 1923 г., быў пераведзены ў літаграфію і стаў амаль у кожнай заходнебеларускай хаце своеасаблівым сімвалам адраджэння. Памерла ў Вільнюсе ў 1979 г.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 39, арк. 48–57. Документы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме ад 15.12.1919 г.; вучэбная картка; медыцынская карта; трывестравыя ведамасці, 6 л. у 3-х экз.

30. *Сергіевіч Пётра Аляксандравіч*. Нарадзіўся 27.06.1900 г. у в. Стайрова Браслаўскага пав. у беднай сялянскай сям'і. З 1907 г. пачаў вучобу ў пачатковай

школе імя Я. Монтвіла ў Вільні. Потым працягваў адукацыю ў фабрычнай школе ў Петраградзе. На факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта паступіў у 1919 г. Дасканаліў сваё майстэрства ў Кракаве ў 1926 г. Жыў і працаўваў у Вільні. Памёр 1.11.1984 г.

Ф. 175, вол. 9ХІ В, спр. 37, арк. 670–720. Дакументы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; копіі трывестравых ведамасцей за 1919/20, 1920/21, 1921/22, 1922/23 навучальныя гады; даведка з Кракаўскай акадэміі мастацтваў аб заканчэнні другога курса ў 1924/25 навучальным годам; прашэнне аб узнаўленні вучобы ў Віленскім ўніверсітэце ад 25.08.1926 г.; даведкі аб пераводзе з курса на курс; заліковая кніжка; 2 фатаграфіі.

31. Сеўба Аляксей Сымонаевіч. Нарадзіўся ў 1906 г. у мяст. Беразіно Мінскай губ. у сям'і земліяроба. Праваслаўны, беларус. У 1911 г. сям'я пераехала ў мяст. Ракаў, а ў 1916 г. эвакуіравалася ў Крым, дзе Аляксей пайшоў у першы клас рускай гімназіі. Пасля вяртання ў Ракаў (1918) працягваў вучобу ў другім класе рэальнаў школы. У 1922 г. паступіў у пяты клас праваслаўнай духоўнай семінарыі. Але хутка, з-за матэрыяльнага становішча, перайшоў у Радашковіцкую беларускую гімназію. Пасля заканчэння 8 класа г. ён падаў дэкану прашэнне аб залічэнні яго на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта ад 15.09.1926. На прашэнні — разаліцовыя яго пераводзе на факультэт права ад 20.09.1928 г.

Ф. 175, вол. 9ХІ В, спр. 37, арк. 566–576. Дакументы: прашэнне аб прыёме; пасведчанне аб заканчэнні 8 класаў гімназіі; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; копіі трывестравых ведамасцей за 1 і 2 курс; даведка аб пераводзе на другі курс.

32. Сеўрук Міхал Канстанцінавіч. Нарадзіўся ў 1906 г. у Варшаве ў сям'і служачага чыгуначнай адміністрацыі. У час вайны сям'я знаходзілася ў эвакуацыі ў Маскве, дзе хлопчык пазнаёміўся з творамі выяўленчага мастацтва. Навучанне пачаў у 1918 г. У 1926 г. вытрымаў матуральныя экзамены ў Нясвіжскай аўяднанай гімназіі. Пасля адбыцца тэрміновай службы ў арміі ў 1927 г. паступіў на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта, які закончыў у 1933 г. Займаўся прыкладнай і станковай графікай. У Вільні канца 30-х гг. быў шырокавядомы і папулярны як партрэтыст. Памёр 14.03.1979 г.

Ф. 175, вол. 9ХІ В, спр. 37, арк. 576–629. Дакументы: прашэнне аб прыёме ад 10.09.1927 г.; аўтабіяграфія ад 18.09.1927 г.; прашэнне аб атрыманні дазволу на здачу выніковага экзамену; прашэнне аб дазволе пісаць дыпломнную працу (станоўчая разаліцовыя Л. Сляндзінскага); пасведчанне аб заканчэнні гімназіі; медыцынская карта; медыцынскія дакументы для акадэмічнага адпачынку; копіі трывестравых ведамасцей за 1927/28, 1928/29, 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33 навучальныя гады; заліковая кніжка; квітанцыі аб аплаце за навучанне; характеристыка старасты г. Снова; 2 фатаграфіі і інш. матэрыялы.

Ф. 175, вол. 1А, спр. 574, арк. 266. Дакументы: ліст з акруговай праектурой ў Навагрудку да рэктара Віленскага ўніверсітэта ад 18.06.1932 г., дзе сказана: "... можам паведаміць, што Барыс Арэнь — студэнт факультета матэматыкі, Соф'я Асаевіч — студэнтка факультета матэматыкі і Міхал Сеўрук — студэнт факультэта мастацтва здзейснілі злачынства і падпадаюць пад артыкул 102 К.К." Цяжка сказаць, наколькі падстаўнымі і сур'ёзнымі былі гэтыя абвінавачанні.

33. Сіманава Зінаіда Аляксандраўна. Нарадзілася ў 1904 г. у Вільні. Да 1914 г. атрымоўвала хатнюю адукацыю, пасля вучылася ў адной з віленскіх гімназій. У 1915 г. сям'я эвакуіравалася ва Уладзімір. У 1920 г. сям'я вярнулася "у краіну, а я да сваёй роднай Беларускай гімназіі", — запісала яна ў аўтабіяграфіі. Скончыла

гімназію ў 1923 г., а ў 1924 г. паступіла на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 18, арк. 285–298. Дакументы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме ад 1924 г.; атестат аб заканчэнні гімназіі; аўтабіяграфія; вучэбная картка; копіі трывестравых ведамасцей за 1924/25, 1925/26, 1926/27 навучальныя гады; білет чытача.

34. Чайкоўскі Зміцер Мікалаеўч. Нарадзіўся 20.10.1912 г. у вялікай сям'і незаможных бацькоў. Праваслаўны, беларус. "Мастак з Клецка", ён не належаў да ліку студэнтаў Віленскага ўніверсітэта, але ў вільнюскіх фондах ёсьць пра яго матэрыялы. Па інфармацыі Раісы Жук-Грышкевіч, у міжваеннае дваццатігоддзе ён вучыўся ў Кракаўскай акадэміі мастацтва. Але гэта не пацвярджаецца дакументальна. Хутчай за ўсё, ён вучыўся ў нейкай прыватнай мастацкай школе. Вядомы яго абрэз "Св. Панцеляймон", які захоўваецца ў Клецкай царкве. Пасля вайны, да 1949 г., выкладаў маляванне ў Беларускай гімназіі імя Я. Купалы ў Заходній Германіі. Памёр у сярэдзіне 80-х гг. Яго сын Анатоль — таксама мастак. У 1992 г. у Мінску адбылася яго выстаўка.

Ф. 207, вол. I, спр. 3, арк. 26. Дакументы: прашэнне М. Чайкоўскага дырэктару Клецкай беларускай гімназіі ад 26.09.1924 г.

Спр. 13, арк. 1. Дакументы: прашэнне М. Чайкоўскага дырэктару Клецкай беларускай гімназіі ад 12.08.1926 г.

35. Чарвякова Зоя Аляксандраўна. Нарадзілася 12.10.1908 г. Хрысцілі яе 9 лістапада ў Пакроўскай царкве сяла Грэнадзёрскае Карской губ. У 1921 г. сям'я вярнулася ў Гродна. Там Зоя ў 1929 г. скончыла настаўніцкую семінарню. У тым жа годзе паступіла на факультэт выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. Скончыла чатыры курсы. Актывна ўдзельнічала ў работе Беларускага студэнцкага саюза.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 15, арк. 324, 340–355. Дакументы: прашэнне на імя рэктара аб прыёме; аўтабіяграфія; вучэбная картка; медыцынская карта; копіі трывестравых ведамасцей за 1929/30, 1930/31, 1931/32, 1932/33 навучальныя гады; пасведчанні аб пераводзе з курса на курс; квітанцыі аб аплаце за навучанне; запіковая кнішка.

36. Чурыла Кузьма. Нарадзіўся 29.11.1908 г. у Крутым Беразе пад Сновам Мінскай губ. Там жа скончыў пачатковую школу. У 1918 г. паступіў у Рускую гімназію ў Нясвіжы. Потым сям'я пераехала ў Роўна на Валыні. У 1928 г. здаў матуральныя экзамены і ў тым жа годзе стаў студэнтам факультета выяўленчага мастацтва Віленскага ўніверсітэта. У 1936 г. атрымаў дыплом мастака-жывапісца. Як вядома з іншых крыніц (архіў ўніверсітэта імя М. Каперніка ў Торуні), у 1939 г. ён атрымаў стыпендыю для гадавой стажыроўкі ў Францыі і Італіі. У 1940–1941 гг. займаў пасаду настаўnika маліявання і чарцяння ў школе для дарослых у Вільні. У пачатку Вялікай Айчыннай вайны быў звольнены і працаўваў на гаспадарцы. У чэрвені 1945 г. выехаў разам з жонкай і дачкой у Познань, потым у Торунь. З 16.10.1946 да 15.01.1951 г. працаўваў асістэнтам, ст. асістэнтам і выкладыкам кафедры графікі Універсітэта імя М. Каперніка.

Ф. 175, вол. 9XI B, спр. 15, арк. 348–396. Дакументы: прашэнне аб прыёме ад 16.09.1929 г.; прашэнне на імя экзаменацыйнай камісіі аб допуску да выніковага экзамена ад 8.01.1936 г.; прашэнне ў дэканат аб дапушчэнні да дыпломнай работы ад 30.01.1936 г. са станоўчай рэзалюцыяй ад 29.04.1936 г. Л. Сляндзінскага. Апрача гэтага, справа 15 утрымоўвае шэраг розных дакументаў: трывестравыя і гадавыя ведамасці, дзве запіковыя кнішкі, даведкі аб пераводзе з курса на курс, а таксама аўтабіяграфію, медыцынскую карту, даведку аб адносінах да вайсковай службы.

Сяргей Гваздзёў (Мінск)

ТВОРЫ БЕЛАРУСКИХ МАСТАКОЙ У ЛІТОЎСКІМ МАСТАЦКІМ МУЗЕІ

Знаёмства з калекцыяй твораў беларускага выяўленчага мастацтва ў фондах Літоўскага мастацкага музея адначасова засмуціла і ўзрадавала. Перш за ёсё не спраўдзіліся спадзяванні знайсці там творы такіх беларускіх мастакоў, як Любоў Багдановіч (яна яшчэ да паступлення на мастацкі факультэт Віленскага ўніверсітэта мела мастацкую адукацыю), Ксеніі Хруцкай, мастачкі са Слоніма (яна прымала актыўны ўдзел у выстаўках Віленскага таварыства незалежных мастакоў) і беларусаў, якія (дакладна вядома), сталі дыпламавымі мастакамі ў сценах Віленскага ўніверсітэта — Пятра Жыноеля, Багдана Радзевіча, Валянціна Рамановіча і інш.

Збору беларускага мастацтва музея ўласціва пэўная “выпадковасць” калекцыі, раскіданасць яе па розных аддзелах. Да прыкладу, М. Сеўрук, насуперак сямейнай легендзе, прадстаўлены толькі дзвюма раннімі работамі, З. Крачкоўскі — некалькімі работамі (адна мае вучнёўскі харектар і напісана ў час яго вучобы ва ўніверсітэце). Мажліва, адна з прычын гэтай “выпадковасці” заключаецца ў познім фарміраванні калекцыі. Першыя музейныя здабыткі адносяцца да другой паловы 40-х гг., тых часоў, калі асобныя беларускія мастакі або ўжо не жылі, або знаходзіліся па-за межамі Літвы ці былога СССР увогуле, што змяніла геаграфію далейшых пошукуў. Тым не менш Вільня была і застаецца невычэрпнай крыніцай у вывучэнні і “маральнай рэстытуцыі” мастацкай спадчыны беларусаў. Не выключана, што менавіта ў запасніках мастацкага музея Літвы цяпер знаходзіцца рэчы з калекцыі Беларускага музея імя І. Луцкевіча. Суцяшальны факт — дастаткова поўны (у храналагічным і тэматычным аспектах) збор твораў Пётры Сергіевіча, мастака, чыё жыццё непарыўна было звязана з Вільні.

Апрача таго, беларускія творы прысутнічаюць у іншых сковішчах і калекцыях Вільні. Да прыкладу, калекцыя беларускага мастацтва ёсьць у зале графікі Віленскага ўніверсітэта. Па інфармацыі галоўнага захавальніка Нацыянальнага музея Літвы (былы гісторыка-этнаграфічны музей) там ёсьць творы Я. Драздовіча, П. Сергіевіча, З. Чайкоўскага. Праўда, спадчына апошняга патрабуе дадатковай атрыбуцыі.

Збор твораў Віленскага краю

Я. Горыд

1. Партрэт скульптара Р. Яўхімовіча. 1926 г., год набыцця 1965-ты, пап., ал., 83 x 60. Т 3671; Ар 3667; ED 9820.

2. Вільня. Лукішкі, пляц узімку. 1932 г., год набыцца 1958-мы, пал., ал., 40 x 48. [Без волісі].

3. Віленская бажніца св. Яна з усходняга боку і дамы на вуліцы св. Міхала. [Без года], пал., акв., крэйда, 31,5 x 42,5. Т. 664; Ар 1716.

М. Сеўрук

1. Жаночы партрэт. 1932 г., пал., ал., 59 x 49. Ар 7825; ЕО 63604.
2. Партрэт прэзідэнта Вільні Паліеўскага. 1938 г., пал., ал., 108 x 85. Т 502; Ар 101.

К. Чурыла

1. Копка бульбы. 1936 г., год набыцца 1952-гі, пал., ал., 120 x 152. Т 767; Ар 13.
2. Аўтапартрэт. [Без года], год набыцца 1952-гі, пал., ал., 100 x 71. Т 515; Ар 88.
3. Партрэт віленскага віцэ-прэзідэнта В. Чыжа [беларускага пісьменніка Аль-герда Бульбы].[Без года], год набыцца 1952-гі, пал., ал., 105 x 85. Т 501; Ар 102.

Збор твораў П. Сергіевіча

1. Партрэт В. Гіры. 1940 г., год набыцца 1980-ты, пал., ал., 65 x 46. Т. 6505; Ар 7023; ЕО 50818.

2. Краявід з бажніцай. 1943 г., год набыцца 1983-ці, пал., ал. АрР 305; РМ 13744.

3. Партрэт мастачкі В. Фёдаравай. 1944 г., год набыцца 1980-ты, пал., ал., 57,5 x 53,5. Т 6506; Ар 7024; ЕО 50819.

4. Партизанская кузня. 1945 г., пал., ал., 150 x 99. Т 776; Ар 32.

5. Мужчынскі партрэт. 1945 г., фан., ал. Т 6432; Ар 6944; ЕО 69411.

6. Партрэт юнака. 1946 г., год набыцца 1985-ты, фан., ал., 98 x 150. Т 7623; Ар 8357; ЕО 50812.

7. Партрэт мастака Дучыца. 1946 г., год набыцца 1980-ты, пал., ал., 79,5 x 65. Т 6507; Ар 7025; ЕО 50820.

8. Партрэт жонкі. 1946 г., год набыцца 1988-мы, пал., ал., 121 x 73. Т 8869; Ар 9554; ЕД 146944.

9. Рыбакская арцель. 1948 г., пал., ал. Т 3262; MVD 4; Ар 1841.

10. Селянін. 1949 г., год набыцца 1970-ты, пал., ал., 66 x 67. Т3624; Ар 4524; ЕО 15910.

11. Трактарыст. 1951 г., год набыцца 1961-шы, карт., ал., 52,2 x 40. Т 3632; Ар 2956; ЕО 6729.

12. Старшыня калгаса. 1952 г., год набыцца 1961-шы, пал., ал., 49,5 x 39. Т 2890; Ар 2957; ЕО 6728.

13. Каствоў Каліноўскі перад паўстанцамі. 1952 г., год набыцца 1980-ты, фан., ал., 68 x 100. В 6; АрР 134; РМ 6942.

14. Восеньскі вечар. 1954 г., год набыцца 1974-ты, пал., ал., 65 x 85. Т 4834; Ар 6408; ЕД 23010.

15. Восеньскі краявід. 1954 г., карт., ал., 34 x 46,5. Т 6440; Ар 6943; ЕД 49410.

16. К. Каліноўскі. Перад паўстанцамі 1863 г. 1955 г., пал., ал., 300 x 700. Т 3498; Ар 4540; ЕД 3919.

17. Чыстка палёў бульдозерам. 1957 г., пал., ал., 165 x 118. Т 3034; Ар 2822; ЕД 5320.

18. Тынкоўшчык. 1958 г., пал., ал., 106 x 70. Т 3119; Ар 2953; ЕД 6727.

19. Восеньскі стаў. 1959 г., год набыцца 1966-ты, пал., ал., 80 x 65. Т 3081; Ар 4291; ЕД 14201.

20. Партрэт брыгадзіра. 1959 г., год набыцца 1966-ты, пал., ал., 132 x 96. ЕД

21. Вясновая казка. 1959 г., год набыцца 1961-шы, пал., ал., 67 x 45. Т 3448; Ар 2949; ЕД 6726.
22. Эскіз да карціны “Каліноўскі і Урублеўскі сярод паўстанцаў”. 1959 г., год набыцца 1959-ты, пал., ал., кр., 50 x 40. Т 3718; Ар 2891; ЕО 4926.
23. Партрэт Р. Яўхімовіча. 1960 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 76 x 61,6. Т 7621; Ар 8355; ЕД 70810.
24. Партрэт скульптара Р. Яўхімовіча. 1960 г., год набыцца 1967-мы, пал., ал., 75 x 62. Т 2449; Ар 3960; ЕД 12291.
25. Партрэт праф. Б. Пранскуса-Жалёніса. 1961 г., год набыцца 1961-шы, пал., ал., 101,5 x 73,5. Т 3724; Ар 3106; ЕД 7212.
26. Калгасніца. 1962 г., год набыцца 1963-ці, пал., ал., 76 x 59. Т 5750; Ар 3353; ЕО 797942.
27. Аўтапартрэт. 1962 г., год набыцца 1964-ты, пал., ал., 81 x 59,5. Т 3307; Ар 3496; ЕД 8808.
28. Пейзаж з возерам. 1963 г., год набыцца 1987-мы, пал., ал., 50 x 37. Ар 9298; ЕО 126646.
29. Восеньскі краявід. 1965 г., год набыцца 1987-мы, пал., ал., 63 x 47. Ар 9297; ЕД 126645.
30. Свята песні. 1965 г., год набыцца 1965-ты, пал., ал., 100,5 x 142. Т 3255; Ар 3647; ЕД 9618.
31. Партрэт Ал.Чэрнюса. 1966 г., год набыцца 1983-ці, пал., ал., 97 x 74,5.
32. Стальяр. 1968 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 88,5 x 65,5. Т 7622; Ар 8358; ЕО 70813.
33. Панарамны краявід. 1969 г., год набыцца 1983-ці, пал., ал. Т 6854; Ар7289; ЕО 56938.
34. Партрэт трактарыста. 1973 г., пал., ал., 145 x 100. Т 4798; Ар 5398; ЕД 23000.
35. Вясна. Гледзячы праз вакно. [Без года]. Год набыцца 1988-мы, пал., ал., 83 x 65. В 7; Ар Р135; РМ 6943.

Раздзел беларускага мастацтва

В. Бялыніцкі-Біруля

1. Вясна. 1916 г., пал., ал., 82 x 104. Т 3561; Ар 4470; ЕД 15574.
2. Ноч у беларускай весцы. 1933–1940 гг., пал., ал., 79,5 x 60. Т 785; Ар 1462.
3. Восеньскі пейзаж. 1943 г., карт., ал. Т 272; ЕД 180; Ар 719.

Вайцяхоўская-Юркевіч

1. Беларускі матыў. [Без года]. Год набыцца 1983-ці, пал., ал., 53 x 68. В 299; АрР 303; РМ 13741.

3. Крачкоўскі

1. Перад бурай. [Без года]. Год набыцца 1985-ты, пал., ал., 19 x 74. Т 7453; Ар 8259; ЕД 67925.

Г. Савіцкі

1. Гонкі. 1934 г., пап., акв., 29,5 x 21. Т 614; Ар 717; ЕД 89.

Творы беларускага мастацтва ў раздзеле літоўскага мастацтва

П. Сергіевіч

1. Земляроб. 1935 г., год набыцца 1976-ты, пал., ал., 69 x 91. Т 5357; Ар 5764; ЕД 24954.

2. Жаночы партрэт. 1936 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 59,3 x 48,7. Ар 7646; Ар 8265; ЕО 67932.
3. Вільнюскі кляштар, 1937 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 43,6 x 62,9. Ар 8266; ED 67933.
4. Партрэт ксяндза С. Глякоўскага, 1937 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 66,7 x 45,7. Ар 8268; ED 67935.
5. Ганна. 1938 г., год набыцца 1978-мы, пал., ал., 35 x 26. Т 6072; Ар 6505; ED 41327.
6. Селянін. 1939 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 75,4 x 43,5. Ар 8356; ЕО 70811.
7. Студэнтка. 1939 г., год набыцца 1985-ты, пал., ал., 46 x 58. Ар 8264; ED 67935.
8. Партрэт Ванды. 1939 г., год набыцца 1985 г., пал., ал., 38,4 x 31,3. Ар 8267; ED 7934.
9. Аўтапартрэт. 1939 г., год набыцца 1988-мы, фан., ал., 87 x 57. Т 8868; Ар 9553; ED 146943.

Творы беларускага мастацтва ў раздзеле польскага мастацтва

Я. Драздовіч

1. Дух зла. 1912–1913 гг., год набыцца 1983-ци, карт., ал., 22 X 28,2. АрР 316; РМ 13758.
2. Боль юнага сэрца. 1913 г., год набыцца 1983-ци, карт., ал., 27,3 x 19,8. АрР 317; РМ 13759.
3. Сімвал смерці. 1913 г., год набыцца 1983-ци, карт., ал., 29,1 x 22,6. АрР 315; РМ 13757.
4. Душа зямлі. 1914 г., год набыцца 1983-ци, карт., ал., 28 x 22. АрР 314; РМ 13756.

Я. Касяк

1. Паранены ваяр. 1934 г., год набыцца 1983-ци, фан., ал., 30 x 42. АрР 341; РМ 15147.

З. Крачкоўскі

1. Аголеная натура. 1937–1938 гг., год набыцца 1983-ци, пал., ал., 167 x 64. АрР 527; РМ 20128.

Арсень Ліс (Мінск)

МАТЭРЫЯЛЫ ВІЛЕНСКАГА БЕЛАРУСКАГА ФОНДА

Рукапісны фонд № 21 Бібліятэкі Літоўскай акадэміі науку быў сфарміраваны на базе архіўных матэрыялаў былога Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. Віленскі беларускі фонд, як ён класіфікуюцца ў складзе рукапісных фондаў Літвы, уключае 2309 адзінак захавання. Матэрыялы яго ахопліваюць перыяд ад XV ст. да 1943 г.

Агульную масу матэрыялаў фонду можна падзяліць на два раздзелы — літаратурны і гістарычны. Першы ўключае тэксты літаратурна-мастацкага, публіцыстычнага характару, багатую эпістолярную спадчыну. Храналагічна

распадаеща на два перыяды — часоу “Нашай нівы” і заходнебеларускі. Матэрыялы, звязаныя з “нашаніўскай” парой, прадстаўлены фрагментарна, бо частка іх была пасля Другой сусветнай вайны перададзена ў Мінск (цяпер захоўваецца ў Цэнтральным дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва). На іх фоне асабліва рэпрэзентатыўна выглядаюць мастацкія тэксты, публіцыстыка заходнебеларускай літаратуры. Гэта — перадусім рукапісная спадчына М. Танка, М. Машары, Н. Арсеніевай, Х. Ільшэвіча, А. Салагуба і менш вядомых літаратараў — С. Хмары, В. Грываўчы (В. Грываўчы), С. Грываўчы і інш. Значную цікавасць уяўляюць некалькі калекцый фальклорных твораў, запісаных Я. Драздовічам, А. Салагубам, У. Паўлюкоўскім і іншымі збіральнякамі памятак традыцыйнай народнай культуры.

Другі раздзел матэрыялаў ВБФ (№ 21) уключае шэраг дакументаў дзеянасці грамадска-палітычных арганізацый і партый, а таксама культурна-грамадскіх і навуковых таварыстваў, якія існавалі ў 1917—1939 гг. Матэрыялы ВБФ гістарычнага зместу ўключаюць мноства дакumentaў бягучага стагоддзя, а таксама і такіх, што адносяцца да сярэдневякоўя. У прыватнасці, многія з іх праліваюць свято на гісторыю асобных вядомых родаў на Беларусі, зямельныя адносіны ў мінульым, заключаюць у сабе цікавыя звесткі пра паасобныя двары, манастыры, цэркви і касцёлы. У сарака пяці справах згрупаваны акты Вялікага Княства Літоўскага (пачынаючы з 1518 г.), напісаныя на старабеларускай, польскай і лацінскай мовах.

1. Спр. 1. 1927 г. Перакладзеная з польскай мовы А. Абрамовічам і Р. Рушкоўскім камедыя “Муж у ветлівасці”.
2. Спр. 2. Адзінокі Вінцук. Некалькі вершаў.
3. Спр. 3. 1914 г. Аляхновіч Ф. Лісты з турмы А. Луцкевічу, рэдактару “Вечерней газеты”.
4. Спр. 4, 5. 1915 г. Аляхновіч Ф. Рукапіс п'есы “На Антокалі”.
5. Спр. 6. Аляхновіч Ф. Эскізы дэкарацый да пастаноўкі спектакля.
6. Спр. 7. 1929 г. Анісковіч Ігнат. П'еса ў адным акце “Час, брат, на ўсё час”.
7. Спр. 8. 1911 г. Ароп М. Вершы і лісты ў рэдакцыю “Нашай нівы”.
8. Спр. 9. 1925—1935 гг. Арсеніева Н. Лісты С. Станкевічу.
9. Спр. 10. 1929 г. Арсеніева Н. Лісты А. Луцкевічу.
10. Спр. 11. 20—30-я гг. Арсеніева Н. Рукапісы твораў.
11. Спр. 12. Арсеніева Н. Рукапіс паэмы “Лясное возера”.
12. Спр. 32. 1914 г. Гмырак Л. (Бабровіч) Рукапісы публіцыстычных артыкулаў, нарыйс пра мястэчка Даўгінава.
13. Спр. 33. 1909—1914 гг. Гмырак Л. Лісты ў рэдакцыю “Нашай нівы” да В. Ластоўскага.
14. Спр. 34. Гмырак Л. Два артыкулы.
15. Спр. 37. 1923 г. Нясвіж. Бадунова П. Апавяданні “Смяюцца над сабой”, “Думкі парабка”, “Смерць мачыхі”.
16. Спр. 38, 39. 1909—1914 гг. Багдановіч М. Лісты.
17. Спр. 40. Баркоўскі А. “Трыста злотых”.
18. Спр. 41—43. 1910—1917 гг. Бядуля З. Рукапісы. “Сіла ў грамадзе”, “Святое гэта месца”, “Закалдаваны”, “Дзень добры ў хату”, лісты ў рэдакцыю “Нашай Нівы”.
19. Спр. 44. 1935 г. Бярозка А. Вершы, лісты.

20. Спр. 45. Бедны А. Вершы.
21. Спр. 46, 47. 1918–1934 гг. Быліна Янка. Вершы, лісты Луцкевічу, дасланыя з Меднікаў.
22. Спр. 49. 1933–1938 гг. Брэжга Б. Рукапісы “Аб знаходках рэштак маманта ў Беларусі...”. “Некаторыя пытанні архітэктурнай справы ў Савецкай Беларусі”, лісты А. Луцкевічу.
23. Спр. 50. Буда І. Артыкул “Мінуўшчына і будучыня”, публіцыстыка.
24. Спр. 51. Буйло К. Рукапісы вершаў.
25. Спр. 52. Буйніцкі Ян. Вершы.
26. Спр. 55. Луцкевіч А. Аб ім. Лісты М. Біржышкі.
27. Спр. 62, 63. 1935–1936 гг. Хмара С. Карэспандэнцыя і цыкл вершаў з заўвагамі да некаторых тэкстай, зробленымі рукой М. Танка.
28. Спр. 64. Хомка Валянцін. “Бяскрылле”. Зборнік вершаў і апавяданняў, прысланых з Шкорсаў Навагрудскага пав.
29. Спр. 65. 1921 г. Хрышчановіч Юзік. Рукапіс зборніка вершаў “Песні”.
30. Спр. 66. Ціхі Марцін. Развагі.
31. Спр. 68. 1924–1926 гг. Чачотка Лявон (Алесь Салагуб). Вершы.
32. Спр. 69. 1912 г. Чалееў Юлюк. Песні.
33. Спр. 70. 1907 г. Чарноцкі Напалеон. “Яшчэ аб вясковай медыцыне”.
34. Спр. 71. Чачот Ян. Вылісаныя вершы.
35. Спр. 72, 73. 1912–1918 гг. Чарнышавіч Ф. Вершы.
36. Спр. 74. 1919 г. Чыжэўскі С. Інструкцыя аб кааперацыі.
37. Спр. 75. Цішэўскі С. Карэспандэнцыя на розных мовах.
38. Спр. 79. Матэрыйлы аба кааператывным руху.
39. Спр. 82. 1870 г. Лісты Данейкі. З Лагойскага архіва.
40. Спр. 83. 1911–1914 гг. Вершы і песні. У tym ліку Я. Дарашкевіча.
41. Спр. 84. Дзяніс Мікола. Вершы.
42. Спр. 85. 1826 г. Дабрыяновіч Катрын. Лісты.
43. Спр. 86. 1920 г. Доўнар-Запольскі М. В. “Асновы дзяржаўнасці Беларусі”, брашура.
44. Спр. 87–126. 1920–30-я гг. Драздовіч Язэп. Карэспандэнцыя мастака за 20-я і за 1931–1933 гг.
- Лісты Драздовічу, у tym ліку ад К. Езавітава, Коўзана з Лібавы, Ластоўскага з Мінска, 2 лісты ад С. Некрашэвіча.
- Генеалагічнае дрэва Драздовічаў.
- Спіс высланых у Мінск, у БАН, рэчаў: 190 запісаў народных песень і 5 альбомаў замалёвак архітэктуры Даісеншчыны і Палесся, народных строяў.
- Спіс прац Я. Драздовіча, што выстаўляліся Гаспадарчым звязам на Паўночных таргах у 1928 г.
- Рукапіс аповесцей “Гарадальская пушча” (1922–1927), “Трывеж, жыццё на Месяцы”, “Жыццё на Марсе”.
- Рукапіс “Гармонія планет сонечнай сістэмы”.
- Слоўнікавая лексіка, запісаная Драздовічам на Піншчыне і Даісеншчыне, лексічныя матэрыйлы, сабраныя У. Павалковічам на Пастаўшчыне, і інш.
45. Спр. 127. Дубейкаўскі-Вітан Лявон. Пагаворкі і пасловіцы.
46. Спр. 128. Дубейкаўскі-Вітан Л. “Эвалюцыя і рэформа дзераўлянага будаўніцтва”. 33 арк. на беларускай і польскай мовах.
47. Спр. 129. 1922 г. Дубоўка У. “Маладзкоўскія шляхі”. Ліст рэдакцыі.
48. Спр. 130. 1937 г. Дубровіч Алесь. Вершы.
49. Спр. 131, 132. Дунін-Марцінкевіч В. Рукапіс паэм “Гапон”.
50. Спр. 133–135. Душэўскі К. “Трыганаметрыя. Крышталографія. Мінералогія”.
51. Спр. 136. 1927 г. Дварчанін І. Лісты А. Луцкевічу. Ліст ад Р. Зямкевіча І. Дварчаніну.

52. Спр. 137. 1923 г. Дварэцкі М. “Пад сцяг”. Верш.
53. Спр. 138, 139. 1913 г. Дзежка Ілля. Вершы.
54. Спр. 140. 1924 г. Саўчук Язэп. Вершы, лісты Пачопку.
55. Спр. 145. 1919 г. Перапіска Прушынскага (Гаруна) і А. Луцкевіча.
56. Спр. 146, 147. 1926–1927 гг. Галубок У. Абрэзак “Круцель”, камедыя “Ліпавічок”, “Пісаравы імяніны”; ліст І. Луцкевічу.
57. Спр. 149, 150, 151, 152. 1913–1925 гг. Гарэцкі М. Лісты, “Гісторыя беларускае літаратуры”, “Беларускае пісьменства: Кароткі агляд беларускага пісьменства”, ліст А. Луцкевічу.
58. Спр. 154, 155, 156. Гартны Ц. Вершы.
59. Спр. 157. Гарун А. “Малітва”. Верш.
60. Спр. 158. Паўлюкоўскі У. Пераклад з польскай мовы “Дзесяць божых прыказанняў” І. Гемпеля.
61. Спр. 159. Чарнецкі М. Пераклад “Сарокі-зладзейкі”, інсцэніроўкі паводле А. Герцэна.
62. Спр. 160. Глебаў С. Вершы.
63. Спр. 161. Танк М. Пераклад “Данка” М. Горкага.
64. Спр. 162, 163. Граніт Пятрусь. Вершы і аўтабіографія. Апавяданне “Доля Міхася”.
65. Спр. 165–167. 1919–1923 гг. Грыб Тамаш. Лісты ў рэдакцыю газеты “Родны край”.
- Даклад, прачытаны на сходзе замежнай групы Беларускай партыі сацыяліст-рэвалюцыянероў 15—16. 01. 1922 г.
66. Спр. 168, 169. 1928–1929 гг. Грышкевіч Франук. Лісты, вершы, апавяданні, у тым ліку лісты У. Талочкі Грышкевічу, Грышкевіча А. Луцкевічу.
67. Спр. 170. 1936 г. Грышкевіч Ян. Артыкулы “Беларускія прадстаўленні”, “Мы самі здабудзем”.
68. Спр. 171. 1910 г. Грушэўскі М. І. Луцкевічу. Ліст.
69. Спр. 174. Колас Я. “У палескай глушы”. Рукапіс.
70. Спр. 175. Гурыновіч Адам. Вершы і этнаграфічныя матэрыялы.
71. Спр. 176, 177. Гурло А. Камедыя “Любоў усё змагае”, вершы, артыкул.
72. Спр. 178. Гадлеўскі В. Пераклад “Чатырох евангелляў”.
73. Спр. 179. 1867 г. Грыневіч Леанард. Лісты з Дынабургу (Даўгаўпілса).
74. Спр. 180. 1924 г. Грывіч В. Зборнік прозы і публіцыстыкі. “Спраба драматычнай паэмы”. Рукапіс за 100 стар.
75. Спр. Спр. 181–185. Ільяшэвіч Хв. (Дальны). 1925–1935 гг. Вершы, апавяданні, лісты з турмы. Тры лісты Ст. Станкевічу, даследаванне жыцця і творчасці Ядвігіна Ш.
76. Спр. 186. 1926 г. Улад Ініцкі (Паўлюкоўскі). “Сімкуоў кірмаш” і інш. творы.
77. Спр. 187. 1935–1939 гг. Іверс А. Аповесьць і вершы.
78. Спр. 188. Ядвігін Ш. Артыкул.
79. Спр. 190. Янкоўскі Эдмунд. “Сад”. На беларускую гаворку пералажыла Алёна. 46 стар.
80. Спр. 191. 1909 г. Янкоўскі Р. Лісты А. Луцкевічу і ў рэдакцыю “Нашай нівы”.
81. Спр. 193. 1922 г. Ермаченко О. “Беларусь”. Зборнік вершаў. 24 стар.
82. Спр. 194, 195. Ясакар. Вершы, арабескі, “Містэрый”.
83. Спр. 197. 1913 г. Яленскі (П. Беларус). Ліст у рэдакцыю “Нашай нівы”.
84. Спр. 198. 1926 г. Есьмантовіч Ст. Рукапісныя творы.
85. Спр. 199, 200. Езявітаў К. (Кастусёнак). Артыкул “Беларускія народныя і фабрычныя паясы”, пераклады з А. Уліта, у тым ліку драмы “1905 год”.
86. Спр. 202. 1913 г. Юшко І. “У дома” (апавяданне).
87. Спр. 203. 1926 г. Юшкевіч А. “Конаўка след” (вершы).
88. Спр. 204. Юшко І. Камедыя “На сяле”, апавяданні “Народны вучыцель”, “Летняя раніца”.

89. Спр. 205. 1922 г. Сымонка К-а. “Дагадаўся”.
90. Спр. 206, 207. 1920 г. Кахрановіч М. Лісты М. Біржышку. Нататкі па гісторыі.
91. Спр. 208, 209. Каганец К. Творы, лісты, “Беларуская граматыка”.
92. Спр. 211. 1936 г. Камароўскі Базыль. Вершы.
93. Спр. 212. Канчэўскі Ігнат. Паэзія.
94. Спр. 214. 1922 г. Карнавухаў Ян. Два апавяданні.
95. Спр. 219. 1926 г. Казаноўскі Зм. Драма “Здзекі кахання”.
96. Спр. 220. Цётка. Рукапісы.
97. Спр. 221–226. 1928 г. Луцкевіч А. Пераклад аповесці “Джунглі” Р. Кіплінга.
98. Спр. 228. Кіслы Стасюк. Тры лісты з Лынтулі.
99. Спр. 229. Кішкель А. Лісты да А. Луцкевіча.
100. Спр. 230. Кізевіч Міхал. Беларускі слоўнік.
101. Спр. 231–234. 1930–1932 гг. Ключановіч М. В. Аповесць “Паляшучка” і інш. творы, лісты.
102. Спр. 236, 237. Колас Якуб. Вершы 1898–1905 гг. на рускай мове, “Другое чытаннне для дзяцей-беларусаў”.
103. Спр. 239. 1920 г. Касцевіч (Краўцоў Макар). Лісты, фельетон.
104. Спр. 240. 1923 г. Краскоўскі Я. Артыкул “Не можна маўчаць”, вершы.
105. Спр. 241. Крыга І. Верш.
106. Спр. 244. 1926 г. Кулакоўскі. “Молат” (вершы).
107. Спр. 245. 1930–1935 гг. Кулеша С. Лісты А. Луцкевічу.
108. Спр. 246. 1927 г. Курган Мішэль (Ігнат Сланеўскі). Ліст з Прагі ў рэдакцыю газеты “Наша праўда”.
109. Спр. 247. 1922 г. Лапіцкі М. Вершы.
110. Спр. 249–252. Ластоўскі В. Нарысы беларускай гісторыі (машиналіпіс), іншыя рукапісы, артыкулы, музейныя запісы.
111. Спр. 253. Лявіцкая В. Пераклад “Майскіх ночая” А. Паўловіча.
112. Спр. 254, 256–258. 1912–1915 гг. Лейка Кандрат “Беларусы-бежанцы на Украіне”, “Маці і дзеці” (фрагмент), лісты ў рэдакцыю “Нашай нівы”, успамін з “Нашай нівы”, апавяданні “Гарасімай грэх”, “Кульгавы дзядзька”, “Апанас Крэнт”.
113. Спр. 259. Грымута Клеменс. Пераклад паэмы “Баярын Орша” М. Лерманта-ва.
114. Спр. 260. Луцкевіч А. Карэспандэнцыя. Лісты Г. Леўчыка, Я. Карскага.
115. Спр. 261–264. Леўчык Г. Вершы, лісты.
116. Спр. 266. Лёсік Язэп. Ліст.
117. Спр. 268, 269. 1923 г. Ліпскі Васіль. Вершы.
118. Спр. 270. 1918–1928 гг. Лірнік З.(Юдэль Таўбін). Вершы, лісты.
119. Спр. 271. 1936 г. Ліст Міхал. Верш “Гера”.
120. Спр. 272. Любіч-Маеўскі Ст. “Сусветная геаграфія”.
121. Спр. 273, 274. Лобік Лявон. Апавяданні, лісты.
122. Спр. 275. 1940–42 гг. Лойка Уладзімір. Вершы.
123. Спр. 277–308. Луцкевіч А. Лісты. Сярод іх – Мацкевічу, К. Каўцкаму (1919), А. Цвікевічу, Ладнову, Дзённікі (1918–1919).
124. Спр. 311. Документы Віленскага нацыянальнага камітэта.
125. Спр. 317. 1928–1935 гг. Архіў А. Луцкевіча, перапіска з гуртком ТБШ, Беларускім студэнцкім саюзам, сачыненні вучняў Віленскай беларускай гімназіі.
126. Спр. 321–378. 1914–1934 гг. Луцкевіч А. “Беларуская граматыка”, лекцыі, чытаннія на настаўніцкіх курсах. “Як правільна пісаць па-беларуску”.
- Пераклад А. Луцкевічам падручнікаў, шэраг артыкулаў — “Краёвае становішча”, “К предстоящим выборам в Белоруссии”, “Национальное возрождение белоруссов”, реферат пра часопіс “Гоман” і беларускіх народнікаў “Да пытання аб эвалюцыі палітычнай ідэалогіі беларусаў у XIX ст.”.
- Перапіска з А. Багдановічам, Цеханоўскім, А. Назарэўскім, П. Мятлой, У. Самой-

лай, А. Станкевічам, мітр. Шаптыцкім, Рагоўскім і інш. Калекцыя фотаздымкаў Кра-чэўскага, Кандратовіча, Боева, Талочкі, Кадыграбава, Цярэшчанкі і інш.

Нота Савета Міністэрства БНР ураду Антанты і іншыя матэрыялы, якія датычацца міжнародных справаў. Дакументы, матэрыялы сялянскіх дэпутатаў Вайкавыскага і Гродзенскага паветаў. Звароты (улёткі) да сялян.

Матэрыялы, звязаныя з Іванам Луцкевічам, запісы кніг, выдадзеных бібліятэ-кай Беларускага навуковага таварыства і музеем імя І. Луцкевіча. Інвентар кніг Беларускага музея на 1941 г.

127. Спр. 380. Маланка Я. "Суд "бацкі" Балаховіча", інш. фельётоны і гумарэскі.
128. Спр. 381. 1940 г. Малецкі Я. Рукапісны фрагмент.
129. Спр. 382. 1930 г. Марцічык М. Фрагмент п'есы, напісанай у турме.
130. Спр. 385. 1890 г. Марозік Мікалай. Вершы.
131. Спр. 386. 1922 г. Мартышонка М. Верш "Доля мужыка".
132. Спр. 387. Маслоўскі Пётра. Зборнік вершаў "Квяты ўзлялеяны".
133. Спр. 388. Масоніус Мар'ян. Лісты ў рэдакцыю "Нашай нівы".
134. Спр. 389–393. 1927–1938 гг. Машара Міхась. Лісты ў рэдакцыі, у тым ліку персанальна С. Станкевічу, вершы розных гадоў, апавяданні, драматычны абразок "Вось тут і жыві".
135. Спр. 394. 1927 г. Мятла Пётра. Апавяданні.
136. Спр. 395. Міхальчык Янка (Камень). П'еса ў адной дзеі "Вестачка".
137. Спр. 396. Міхальчук Ян. Аповесць "Дым і попел".
138. Спр. 397. 1943 г. Міцюэт-Шутовіч Ганна. П'еса для дзяцей "Чароўная скрынчка".
139. Спр. 399. Мікуліч Г. Апавяданні "Хрыстос на крыжы зноў распяты", "На Сёмуху" і інш.
140. Спр. 400. М. К. Партызаншчына на Беларусі, вершы.
141. Спр. 401. Монікевич Броніслав. Філасофскі трактат на рускай мове.
142. Спр. 402. 1925 г. Мілюк Леў. Два вершы.
143. Спр. 404. Міско Якуб. Верш "За што?".
144. Спр. 405. 1931–1936 гг. Гарэцкі М. (Мышка) Рукапіс "Віленскіх камунараў".
145. Спр. 407. 1919–1920 гг. Мурашка Юстын. "Вянок на магілу Ст. Шыманоўскага" (вершы).
146. Спр. 410, 411. Лісты прафесара Пагодзіна ў рэдакцыю "Нашай нівы".
147. Спр. 412. Зязюля А. Перапіска.
148. Спр. 414. 1921 г. Неўскі У. Вершы.
149. Спр. 415–428. 1928 г. Нікіфароўскі Міхаіл (М. Нядоля). Апавяданні, вершы, карэспандэнцыя ў рэдакцыю газеты "Сын беларуса", ліст А. Луцкевічу, камедыя "Нервы", п'еса ў чатырох актах "Не зразумелі", аповесць "Шлях непатрэбны" і інш.
150. Спр. 429, 430. 1936–1937 гг. Носік Ганна "Мой дніяўнік", "З камяністых беларускіх палёў" (верш).
151. Спр. 431. Абуховіч Альгерд. Вершы з архіва "Нашай нівы".
152. Спр. 434. Аліхвер А. В. Верш.
153. Спр. 436. 1824 г. Аношка Ян. Польскія вершы.
154. Спр. 439. Остэрлёрф і Шустэр. "Сусветная гісторыя". Ч. 3, у перакладзе А. Смоліча.
155. Спр. 440. Асвянцімскі Ст. Карэспандэнцыя.
156. Спр. 441. 1917–1918 гг. Аўчыннікаў Я. Ліст у рэдакцыю газеты "Гоман". Ліст Я. Фарботкі з Кіева ў "Гоман".
157. Спр. 443. 1918–1920 гг. Пачобка Баляслаў. Артыкулы "Польская адукацыя Беларусі", "У вясковых школах".
158. Спр. 444. Пачопка Ян. Тры лісты А. Луцкевічу.
159. Спр. 445. 1922 г. Пачобка Баляслаў. Лісты А. Луцкевічу.
160. Спр. 449. Падляскоўскі Гектар. Верш "Гутаркі мужыка з панам".

161. Спр. 450. 1923 г. Рак. “Праз даліны туману да нашага шляху”.
162. Спр. 451. Пакульневіч В. “Крыававы падзел: Драма ў чатырох дзеяx з часоў апошніх”.
163. Спр. 452. Панкоў М. “Птушкі Беларусі”. Нататка.
164. Спр. 453. 1921 г. Парашкевічанка М. Вершы.
165. Спр. 454. 1928 г. Павел В. (Валошын?). Лісты Ігн. Дварчаніну.
166. Спр. 455–457. 1942–1943 гг. Паўлюкоўскі У. Артыкулы “Статут ВКЛ”, “Іван Насовіч”, “Чвэрць стагоддзя ад смерці, паўстагоддзя ад нарадзінаў М. Багдановіча”.
- Рукапісы этнаграфічных артыкулаў: “Сёмуха”, “Піліпаўка”, “Вячоркі”, “Пасядзелкі”, “Калядны тыдзень”, народныя песні, запісаныя ў 1929 г.
167. Спр. 459. Пястрак П. Вершы.
168. Спр. 460. Пятельскі С. (Арол). Вершы.
169. Спр. 464. 1786 г. Плятэр. Рукапісы графа Плятэра з Даўгелішак.
170. Спр. 469. 1915 г. Потапович В. “Не судьба”. Зборнік вершаў.
171. Спр. 470. Прадуха Альжбета. Паэма “Да матушак”.
172. Спр. 471. Прадуха Пётра. Вершы. Лісты.
173. Спр. 472. Прамень Герасім. Верш.
174. Спр. 473. Гарун А. Лісты В. Ластоўскаму, Б. Тарашкевічу і інш.
175. Спр. 476. Рак-Міхайлоўскі С. Артыкул “Як палепшыць даходнасць сялянскай гаспадаркі”.
176. Спр. 480–484. 1917–1925 гг. Родзевіч Л. “З падполля Заходняй Беларусі” (карэспандэнцыя), матэрыялы да аповесці “Беларушчына”, аповесць “Ігнат і Арына” у 2-х частках, гумарэска “Брыльянтавае вяселле”, вершы.
177. Спр. 485. Рагоўскі Л. Лісты, паштоўкі.
178. Спр. 487–520. Романов Е. Р. Рукапісы, лісты, дакументы, “Белорусский сборник”, розныя фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы”.
179. Спр. 521–525. 1921 г. Розенберг Аўгуста. “Прырода і чалавек: Кароткі курс прыродазнаўства для беларускай школы і хаты. (Ч. 1.); Аб раслінах (Ч. 2); Аб чалавеку (Ч. 4); Фізіка (Ч. 5)”. Усяго 501 с.
180. Спр. 526. Рубакін А. “Як і калі розныя народы навучаліся гаварыць кожны на сваёй мове” ў перакладзе У. Паўлюкоўскага.
181. Спр. 528–531. 1918–1939 гг. Ружанцоў А. Працы па ваеннай справе: “Беларускія войскі ў Літве, 1918–1920”, “Кароткі вайскова-гістарычны агляд”, “Беларускія вайсковыя песні”, “Каманды і назовы ў беларускіх аддзелах літоўскага войска”.
182. Спр. 533. Сахараў С. Фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы.
183. Спр. 534. Сахараў В. Фота пісьменніцы.
184. Спр. 536. Самковіч М. Гумарэска “Ціяtry ў вёсцы”.
185. Спр. 537–539. 1923–1929 гг. Самойла У. Артыкулы і рэцензіі, у тым ліку для “Jahrbuch für Kultur und Geschichte der Slawen” на нямецкай мове, матэрыялы, звязаныя з падзеямі канца 10-х гг. у Мінску.
186. Спр. 541–544. 1852 г. Легатовіч Ігнат. Розныя вершы на польскай мове, “Максіміч”, дзённік падарожжа з Мінска да Лагойска.
187. Спр. 545. 1920 г. Семашкевіч Усевалад. Драма “Сон спраўдзіў”.
188. Спр. 546, 547. 1923 г. Сейрук Пётр. Карэспандэнцыя, вершы, апавяданні “Тайны мамы”.
189. Спр. 548. Склубоўскі В. Матэрыялы.
190. Спр. 549. 1923. С-кі А. 2 вершы.
191. Спр. 551, 552. Сланеўскі І. “Беларускі элемент у творчасці Э. Ажэшкі” па-польску і рускі варыянт артыкула. 105 с.
192. Спр. 553. 1922 г. Ружанцоў А. 2 вершы.
193. Спр. 554. 1921 г. Смоліч Аляксандра. Лісты.
194. Спр. 555. Смоліч Аляксандра. Рукапіс “Зоркі”.

195. Спр. 556, 557. 1911–1920 гг. Смоліч Аркадзь. Лісты розным асобам, у тым ліку ў рэдакцыю “Нашай нівы”.
196. Спр. 559–565. 1924–1927 гг. Салагуб А. Запісы з турэмнага дзённіка, вершы, п'еса “Беларускае вяслепле”, лісты, у тым ліку А. Канчэўскуму, Р. Семашкевічу ў Москву, выпліскі з прачытаных кніг турэмнай бібліятэкі Лукішак.
197. Спр. 567. Салавейчык. Ліст да Я. Варонкі.
198. Спр. 568–571. 1923–1925 гг. Сосенскі В. Вершы, ліст А. Луцкевічу, артыкул “Беларуска-жыдоўскі фальклор з мястэчка Даўгінава”.
199. Спр. 572. 1915 г. Сперансікі Г. “Открытия от дьявола”, ліст Луцкевічу.
200. Спр. 573. 1913–1920 гг. Станкевіч Я. Лісты А. Луцкевічу.
201. Спр. 574. Станкевіч А. Розныя матэрыялы, лісты ад І. Лобача з Амерыкі, Маскаліка з Мюнхена і інш.
202. Спр. 575, 576. Станкевіч Я. Рукапісы 1908–1917 гг. “Этнографічныя граніцы Беларусі”.
203. Спр. 577. 1933 г. Трахімовіч Васіль. Пераклад п'есы М. Старыцкага “Не хадзі, Грыцу, на вечарніцу”.
204. Спр. 578. 1909–1913 гг. Стары Улас. Вершы.
205. Спр. 579. Сумны Максім (Кішкель). Творы.
206. Спр. 581. Сушко А. Ліст у рэдакцыю “Новага жыцця”, верш “Прапорам”.
207. Спр. 582. 1939 г. Сушко Павел. Зборнік вершаў “Адгалоскі”.
208. Спр. 583. Сваяк К. Тры вершы, уключаныя ў зборнік “Мая ліра”.
209. Спр. 584. Шантур Ф. “Параахункі”, “К волі”.
210. Спр. 585. 1943 г. Шчаглоў М. “Беларуская народная песня. Спраба музычнага даследавання”.
211. Спр. 587. 1910 г. Эпімах-Шыліла Б. Ліст кс. Бр. Грынкевічу.
212. Спр. 588, 589. 1930–1936 гг. Шырма Р. Лісты невядомым асобам, А. Луцкевічу, рукапіс п'есы “Зорным шляхам”.
213. Спр. 590–594. 1926–1927 гг. Шкодзіч В. Сцэнічныя абразкі “На пераломе”, “На кірмашы”, вершы, апавяданні, ліст А. Луцкевічу.
214. Спр. 595. Шлюбскі А. Ліст Луцкевічу.
215. Спр. 597. 1937–1938 гг. Шутовіч Ян. Лісты ў польскі сейм дэпутату Пальчынскай аб гвалтах, якія чыніаць улады на заходнебеларускіх землях.
216. Спр. 598. 1927 г. Шыла Я. Пераклады апавяданняў розных аўтараў.
217. Спр. 599, 600. 1936 г. Табала Сымон (Сяргей Крывец). Вершы, апавяданне “На сенакосе”, пададзенна на конкурс газеты “Наша воля”.
218. Спр. 601. 1927 г. Талерка М. Вершы.
219. Спр. 602–607. 1933–1937 гг. Танк М. Дзённік, фрагменты з паэм “Кастусь Каліноўскі”, “Сказ пра Вяля”, рукапіс зборніка “Журавінавы цвет”, лісты ад М. Машары.
220. Спр. 608. Тарас Н. Верш.
221. Спр. 609–611. 1912 г. Тарашкевіч Б. Лісты у рэдакцыю “Нашай нівы”, рукапіс “Беларускай граматыкі”.
222. Спр. 613–675. Тышкевіч К., Тышкевіч Я. Лісты ад Э. Плятэр, Плакіда Янкоўскага, Яна Кабылянскага, Кароля Кастравіцкага. Архіўныя матэрыялы К. Тышкевіча.
223. Спр. 679–703. 1930-я гг. Талочка У. Лісты і паштоўкі Ф. Абрантовіча, Ф. Грышкевіча, В. Гадлеўскага, Я. Германовіча, М. Пецюковіча, Я. Пазняка, У. Самойлы, Я. Семашкевіча, Я. Шутовіча, А. Каўша, А. Неманцэвіча, Боева, Л. Гарошкі, кс. Кулагі, з украінскага выдавецтва “Нова зора”, А. Станкевіча, мітр. Шаптыцкага, Б. Пачобукі, П. Татарыновіча і інш.
224. Спр. 705. Матэрыялы пра беларускі рух у Гродне; Ластоўскі В. “Гісторыя беларускай (крэўскай) кнігі”.
225. Спр. 706. Звесткі аб гродзенскіх касцёлах бернардынцаў.

226. Спр. 707. Талстой Л. “Вялікі грэх” у перакладзе з рускай мовы Паўлюкоўскага.
227. Спр. 708. 1930 г. Тамко Уладзімір. Вершы.
228. Спр. 709. Табілевіч (Карпенка-Кары) І. “Наймічка: Драма ў 5-ці актах”. Перакладу В. Трахімовіч з Krakotki.
229. Спр. 711. Грынкевіч Ст. Артыкулы “У Палескай глушы”, “Нацыянальная ідэалогія”, “Сутнасць з’явішча нацыянальнага”. Пераклад сатыры “У Тайхан Бэя” В. Самойленкі.
230. Спр. 712, 713. Трубніцкій. “Хроніка Могилёва”.
231. Спр. 715. 1912–1914 гг. Уласаў А. Карэспандэнцыя, у тым ліку паштоўка А. Грыневічу.
232. Спр. 716. Вальтар В. Документальная аповесць “Роджаныя пад Сатурнам”.
233. Спр. 717, 718. 1926–1936 гг. Васілёк М. Вершы, лісты.
234. Спр. 719. Верамей М. Апісанне мясцовыхасці.
235. Спр. 720. 1859 г. Вярыга-Дарэўскі А. Вершаванае віншаванне Сакалоўскаму і Хадэцкаму, напісаное па-польску.
236. Спр. 722. Вярыга-Дарэўскі А. Альбом (копія), зробленая Б. Тарашкевічам.
237. Спр. 723. 1919 г. Вернікоўскі Ф. Аўтабіографія.
238. Спр. 724. Вярбіна Антон. Алавяданне “Сымонава вера”.
239. Спр. 727. В. Юры. “Вагуноў”, “Лесаўчукі”.
240. Спр. 728. Віславух С. “Нарыс гісторыі беларускага нацыянальнага руху” на польскай мове.
241. Спр. 729. Віткевіч Я., інж. Аптычальнік па архітэктуры.
242. Спр. 730. Вітковіч (В. Грышкевіч?). “Дваццаць пяць гадоў беларускаму тэатру”.
243. Спр. 731. Валько Сцяпан. Сышытак вершаў.
244. Спр. 732–735. 1919–1921. Варонка Я. Лісты, тэлеграмы, біяграфічныя звесткі.
245. Спр. 736. 1936 г. Забэйда-Суміцкі М. Праграма канцэрта.
246. Спр. 737. Захарка А. Лісты, тэлеграмы, біяграфічныя звесткі.
247. Спр. 739. Загродскі А. Успамін “Змаганне”, абразкі, пасланыя В. Лявіцкай.
248. Спр. 740–744. 1924 г. Запольскі Міхась. Зборнік вершаў “Жменя песняў”, “З настрою на чужынне”, сцэнічны абрэзок “У чырвоным гаю”.
249. Спр. 745. Засім А. Запіскі студэнта медфакультэта Віленскага ўніверсітэта.
250. Спр. 746–748. 1929–1934 гг. Засім М. (М. Крывіцкі). Перапіска з рэдакцыяй газеты “Родны край”, вершы, аўтабіографія.
251. Спр. 749. Засім Піліп. “А пайду я лугам, лугам: Па шляху цягніком Вільня — Лунінец”.
252. Спр. 753–755. 1924–1927 гг. Зянкевіч Р. (Суніца). “Гутаркі аб беларускай літаратурэ”, лісты да розных асоб.
253. Спр. 757–759. 1922–1923 гг. Жальба Н. (А. Бяленка). Вершы, лісты.
254. Спр. 760. 1912 г. Гарун А. (Жывіца). Алавяданне “Пан Шабуневіч”.
255. Спр. 761. Жых Маўрыцы. “Да свайго Бога”, пераклад з польскай мовы Я. Сваяка.
256. Спр. 762–764. 1922–1929 гг. Жылка У. Перапіска з А. Луцкевічам, рукапіс зборніка “На ростані”, прысвечаны яму некралог А. Луцкевіча.
257. Спр. 765. 1924 г. Жылуновіч З. Лісты з Берліна, ліст да сям’і.
258. Спр. 766. 1922 г. Жылка У. Верш “Цёмныя хмары”.
259. Спр. 767. Журба Я. Цыкл вершаў “3 летніх малюнкаў”.
260. Спр. 781. 1835 г. “Krótkie zebranie nauki chrystianskiej dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim”.

261. Спр. 840. 1918–1920 гг. "Weisrutenische Pressburo".
262. Спр. 844. Збор матэрыялаў розных беларускіх арганізацый.
263. Спр. 845. "Наша ніва".
264. Спр. 846. "Вольная Литва", выд. Я. Варонкі.
265. Спр. 847. 1927 г. Лісты і паведамленні з Прагі ў рэдакцыю газеты "Наша праўда".
266. Спр. 848. Лісты рэдакцыі газеты "Наша ніва".
267. Спр. 850. Лісты рэдакцыі газеты "Наша воля".
268. Спр. 851. 1926 г. Ліст украінскіх студэнтаў у рэдакцыю газеты "Сялянская праўда".
269. Спр. 854. Беларуская сялянска-работніцкая грамада (цыркуляр).
270. Спр. 860. Матэрыялы КПЗБ.
271. Спр. 861. 1921 г. "Літані народу беларускага" (Вілейка).
272. Спр. 862. "У імперскую канцылярию ў Берліне".
273. Спр. 863. "Беларуская сацыялістычна грамада" (брашуры, лістоўкі).
274. Спр. 864. 1918–1927 гг. Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянероў (збор матэрыялаў).
275. Спр. 865. Беларуская сацыял-дэмакратыя.
276. Спр. 869. 1919–1936 гг. Адоўзы Беларускай рады.
277. Спр. 871. Пратакол з'езда беларускіх нацыянальных арганізацый; запрашэнні на Беларускую канферэнцыю ў Вільні.
- Акт абвяшчэння незалежнасці Беларусі.
- Дэкларацыя улады БНР.
278. Спр. 872. Адкрыты ліст П. Алексюка дэпутацкаму клубу "Змаганне".
- Адкрыты ліст Ю. Пілсудскаму.
- Адоўзы супраць групы Паўлюкевіча.
279. Спр. 873. З архіва А. Луцкевіча: адозвы да сялян.
280. Спр. 874. 1919 г. Грамата часовага Літоўскага ўрада.
281. Спр. 911. Умова беларускай выдавецкай суполкі "Загляне сонца і ў наша аконца".
282. Спр. 923. 1920 г. Марш Беларускай асобай роты Літоўскага войска.
283. Спр. 924. Аповесці "Александрыя", "Гісторыя а Баве".
284. Спр. 925–926. Каталог бібліятэкі-читальні "Знанне".
285. Спр. 929–934. Ціхінскі Язэп. "Слоўнік беларускай мовы".
286. Спр. 935–936. Карткі беларускіх слоў для слоўніка (800 шт.).
287. Спр. 941. "Статут беларускага вучыцельскага саюзу".
288. Спр. 942. 1916–1940 гг. Аб'явы і прамовы.
289. Спр. 955. Сачыненні па географіі Беларусі слухачоў Беларускіх настаўніцкіх курсаў.
290. Спр. 956. Пугаёў. Верш "Панам-прадажнікам".
291. Спр. 963. Невядомыя аўтары. Вершы, артыкулы "З буднага жыцця", "Нацыянальная асвета ў Чэхіі".
292. Спр. 964. К. Верш "Вясною".
293. Спр. 965. "Няявінная ахвяра".
294. Спр. 967. Грышкевіч Ф. Ліст А. Луцкевічу.
295. Спр. 970. "Песня беларускіх жаўнераў 1794 г.".
296. Спр. 980. "Беларуская народная творчасць" (фальклорныя запісы).
297. Спр. 982. 1924–1925 гт. Творчасць вучняў Віленскай беларускай гімназіі, у тым ліку Ф. Грышкевіча, А. Салагуба, А. Бярозкі.
298. Спр. 986. "Адраджэнне чэшскага народа".
299. Спр. 989. "Разбойнікі: Казка ў трох актах".
300. Спр. 992. "Гутарка аб трох царствах праўды".
301. Спр. 994. Невядомы ўкладальнік. "Чытанка" (Ч. 1).

302. Спр. 995. 1920 г. Артыкул “Эканамічна становішча Беларусі і Літвы”.
303. Спр. 996. Віленскі беларускі камітэт.
304. Спр. 997. 1920 г. “Беларускія песні: фальклорныя запісы” (машинапіс).
305. Спр. 1003. Газета Радашковіцкай беларускай гімназіі “Да сонца!”.
306. Спр. 1005. Народныя песні.
307. Спр. 1006. Літаратурныя запісы неўстаноўленых асобаў — членаў розных таварыстваў.
308. Спр. 1007. Вершы невядомых аўтараў.
309. Спр. 1008–1096. Акты, дакументы прадстаўнікоў розных пакаленняў роду Тышкевічаў.
310. Спр. 1113–1120. Акты роду Сапегаў.
311. Спр. 1121–1136. Акты роду Радзівілаў (пачынаючы з 1524 г.).
312. Спр. 1137–1209. Акты роду Кастрэвіцкіх, у тым ліку датычныя Новага Двара.
313. Спр. 1210–1224. Акты роду Саламянрэцкіх (пачынаючы з 1530 г.).
314. Спр. 1265–1272. Акты і інш. матэрыйялы роду Білевічаў (пачынаючы з 1698 г.).
315. Спр. 1274–1288. Акты, якія забяспечваюць ўпраўленне маёмасцю Тэадора Ляцкага.
316. Спр. 1302–1322. Акты роду Антона Аўдзевіча.
317. Спр. 1342–1354. Акты роду Яўгена Букатага.
318. Спр. 1355–1365. Акты роду А. Данейкі.
319. Спр. 1366–1369. Дакументы М. Касцюшкі.
320. Спр. 1370–1378. Акты маёмасці касцёлаў.
321. Спр. 1415–1482. Акты, дадзеныя князямі Вялікага Княства Літоўскага касцёлам і манастырам (пачынаючы з 1396 г.).
322. Спр. 1483–1540. Акты, якія датычацца горада Вільні (пачынаючы з 1465 г.).
323. Спр. 1541–1548. Акты на ўладанне гаспадаркай Пузынаў (пачынаючы ад 1465 г.).
324. Спр. 1549–1561. Дворскія і гаспадарчыя акты Пабалвеняў (пачынаючы з 1585 г.)
325. Спр. 1562–1591. Акты на ворныя дворскія землі (пачынаючы з 1544 г.).
326. Спр. 1592–1602. Акты Ёдкаў і Кудрэніяў (роду Карызыны, пачынаючы з 1618 г.).
327. Спр. 1605–1614. Акты двара Скрабутэніяў (пачынаючы з 1675 г.).
328. Спр. 1615–1636. Акты на ўласнасць Мерачанскага двара (пачынаючы з 1551 г.).
329. Спр. 1637–1653. Акты Багаціновічаў і Гарнастаяў (пачынаючы з 1510 г.).
330. Спр. 1765–1777. Акты, якія датычацца Укмергскага павета, выдадзеныя, пачынаючы з 1573 г.
331. Спр. 1785–1863. Акты Мінска і Мінскага ваяводства (пачынаючы з 1612 г.).
332. Спр. 1864–1879. Акты на ўпраўленне Украінай (пачынаючы з 1581 г.).
333. Спр. 1880–1925. Акты князёў Вялікага Княства Літоўскага (пачынаючы з 1518 г.).
334. Спр. 2028–2047. Акты, выдадзеныя Напалеонам ў Вільні ў час вайны 1812 г.
335. Спр. 2048–2054. Матэрыйялы беларускіх дзяржаўных і грамадскіх арганізацый.
336. Спр. 2057. Матэрыйялы і дакументы Віленскай беларускай гімназіі (1919–1944 гг.).
337. Спр. 2064–2065. 1918 г. Матэрыйялы беларускай канферэнцыі ў Вільні.
338. Спр. 2077. Матэрыйялы Беларускай Народнай Рэспублікі.
339. Спр. 2091. Палітычныя паступаты Беларусі, апрацаваныя Б. Тарашкевічам.
340. Спр. 2163. Каталог старадрукаў і рукапісаў Віленскага беларускага музея на 1944 г.

341. Спр. 2166. Самко. "Хрэстаматыя беларускай літаратуры".
342. Спр. 2167. Абрамчык М. "Гісторыя Беларусі ў картах".
343. Спр. 2168. Цікота Андрэй. "Друйскія марыяны".
344. Спр. 2169. Драздовіч Я. Расцэнка разьбаваных рэчаў з дрэва.
345. Спр. 2170. 1913 г. Гмырак Л. "Фактары дэнацыяналізацыі і нашы задачы".
346. Спр. 2175. Ластоўскі В. "У высокую Лігу Нацый у Жэневе".
347. Спр. 2176–2178. Луцкевіч А. Карэспандэнцыя.
348. Спр. 2181, 2182. Сядура У. Рукапісы прац, фота.
349. Спр. 2187. 1927 г. Васіленя А. Абраэзі.
350. Спр. 2188–2191. Тарашкевіч Б. Артыкулы, лісты, дакументы (у тым ліку рукапіс палітычнай платформы БСРГ).
351. Спр. 2194, 2195. 1927 г. Запольскі М. Рукапісныя матэрыялы, дасланыя з Ўгаславіі.
352. Спр. 2200. 1908 г. Уласаў А. "Проект плана докладной записки о необходимости открытия в г. Вильне университета".
353. Спр. 2202. 1915 г. "Ад рэдакцыі", артыкул да праектаванага часопіса "Сябра".
354. Спр. 2203. 1927 г. "Рэха". Часопіс ВБГ (шапіограф).
355. Спр. 2204. 1923 г. "Рунь". Часопіс (шапіограф).
356. Спр. 2205. 1928 г. Часопіс ВБГ "Васілёк".
357. Спр. 2206. Выразкі з газет на тэмы розных беларускіх актуалій.
358. Спр. 2209. Беларуская цэнтральная вайсковая рада (матэрыялы).
359. Спр. 2210. Беларуская дэлегацыя на Парыжскую мірную канферэнцыю.
360. Спр. 2211. 1922–1925 гг. Беларускі пасольскі клуб.
361. Спр. 2212. 1920–1926 гг. Беларуская народная рада.
362. Спр. 2213. Беларуская народная партыя сацыялістаў.
363. Спр. 2214. 1919–1920 гг. Беларуская рада ў Вільні.
364. Спр. 2215. 1927–1928 гг. Беларуская сялянска-рабочніцкая грамада.
365. Спр. 2218. 1917 г. Могилевскій Белорусскій комітэт.
366. Спр. 2219. 1912–1917 гг. Пецярбургскае таварыства студэнтаў-беларусаў.
367. Спр. 2220. 1921 г. Рада беларускай нацыянальнай сувязі.
368. Спр. 2224. 1917 г. Вялікая беларуская рада.
369. Спр. 2228. 1925 г. Тарашкевіч Б. "Чаму падзяліся..."
370. Спр. 2237. Цэнтральная беларуская школьнай рада.
371. Спр. 2250. 1949 г. Абрамавічус В. "Бібліографія белорусских периодических изданий 1861–1944".
372. Спр. 2251. "Беларус", "Вайсковы", "Светазар" (перыядычныя выданні).
373. Спр. 2253. 1943 г. Сахарава В. Зборнік "Водгукі сэрца".
374. Спр. 2256. Бібліографія ваеннааг беларускага друку.
375. Спр. 2261. Брашуры на палітычныя тэмы, пераважна антыпольскай на-
караванасці, выдадзеныя ў Літве для пашырэння ў Заходніяй Беларусі.
376. Спр. 2267. Друкаваныя працы С. Сахарава.
377. Спр. 2282. 1919–1924 гг. Беларуская драматычная майстроўня.
378. Спр. 2287. 1913–1916 гг. Сахараў С. Лісты да яго ад Кайгародава.
379. Спр. 2289. "Покліч", "Прыма апрыліс" (газеты).
380. Спр. 2309. 1943 г. Дрэма У. "Каталог старадрукаў Беларускага музея"
(Ч. 1, 2).

Арсень Ліс (Мінск)

РУКАПІСНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПРА БЕЛАРУСЬ У ВІЛЬНЮСКИХ СХОВІШЧАХ

У аддзеле рэдкіх кніг і рукапісаў Бібліятэкі Літоўскай акадэміі навук акрамя асобнага фонду № 21, дзе сканцэнтравана вялікая колькасць беларускіх матэрыялаў гістарычнага, літаратурна-мастацкага, культурніцкага характару, дакументы, якія сведчаць пра беларускую прысутнасць у культурнай прасторы Вільні, Літвы, раскіданы і па фондах-персаналіях вучоных, грамадскіх дзеячаў, мастакоў.

Найбольш беларускіх сацыякультурных рэалій сустракаеца ў фондах літоўскага і беларускага кампазітара Канстанціна Галкоўскага і вядомага адваката і грамадскага дзеяча першай чвэрці XX ст. Тадэвуша Урублеўскага.

Асабістыя фонды рэдактара часопіса “Kurjer Wileński” Людвіка Абрамовіча і ідэолага “крайёвасці” — культурна-грамадскага і палітычнага сужыцця народаў былога Вялікага Княства Літоўскага, пісьменніка і этнографа, аўтара чатырохтомнай працы “Ашмянскі павет” Чэслава Янкоўскага, літаратура-знаўца Люцыяна Уземблы ўтрымліваюць багата дакументальных сведчанняў аб контактах з беларускімі палітыкамі, літаратарамі, культурна-грамадскімі працаўнікамі, дапамагаюць узнавіць многія старонкі духоўнага жыцця літоўска-беларускага краю канца XIX – першай чвэрці XX ст.

Багатую інфармацыю аб грамадской думцы 20–50-х гг., проблемах культуры заключае ў сабе эпістальярый вядомых грамадскіх і культурных дзеячаў, перагіска Я. Коласа і Р. Шырмы з К. Галкоўскім, А. Луцкевіча, А. Станкевіча, У. Талочкі з Л. Абрамовічам і іншыя лісты, якія захоўваюцца ў названых фондах.

Дакументальная архіўныя матэрыялы фонду 582 Цэнтральнага гістарычнага архіва Літвы з’яўляюцца грунтоўнай крыніцай для вывучэння гісторыі Беларусі (асабліва БНР), грамадска-палітычных контактаў беларусаў і літоўцаў у канцы 10 – пачатку 20-х гг. бягучага стагоддзя.

Бібліятэка Літоўскай акадэміі навук

Фонд 79 (Л. Абрамовіча; біяграфічныя матэрыялы)

Спр. 4, 38, 361, 406, 435, 457, 464, 465, 559, 544, 562, 674, 732. Лісты, матэрыялы Луцкевіча А.

Спр. 17, 20, 59, 272, 280, 300, 544, 601. Урублеўскі Т.

Спр. 21, 425. Бадуэн дэ Куртэнэ Я.

- Спр. 29. Гадлеўскі В., Галомбэк І.
Спр. 31. Івашкевіч Э. Ліст 1918 г.
Спр. 34. Кулак К.
Спр. 39, 733. Маеўскі-Любіч С.
Спр. 42, 465. Аляхновіч Ф.
Спр. 43. Пачобка Б.
Спр. 43, 54, 56, 62, 473. Талочка У. Лісты.
Спр. 44. Розенберг А. Рукаўцы беларускіх падручнікаў.
Спр. 44, 535. Рушчыц Ф.
Спр. 47, 307, 551, 679, 741. Скірмунт К. 1924–1932 гг.
Спр. 49. Станкевіч Я., Стаповіч А.
Спр. 49, 341. Станкевіч А. 1936 г.
Спр. 52. Шлібскі А.
Спр. 55. Татарыновіч П.
Спр. 65, 89, 92, 294, 295. Карскі Я.
Спр. 72, 127. 386. Дыбоўскі Б.
Спр. 76, 93, 320, 329. Доўнар-Запольскі М.
Спр. 81, 92, 366, 438, 553, 609. Зянькевіч Р.
Спр. 82, 85, 262, 290, 437. Кіркор А.
Спр. 83. Грыб Т.
Спр. 83, 91, 99, 293. Кібарт І.
Спр. 83, 293, 330, 335, 410, 475. Ельскі А.
Спр. 108, 235, 294, 329, 430, 455, 527. Карловіч Я.
Спр. 112. Юцэвіч Л.
Спр. 139, 181. Даўгяла Д.
Спр. 191, 193, 337. Барута.
Спр. 192. Адамовіч В., Неслухоўскі Я. (Лучына Я.).
Спр. 193, 736. Чарноцкі Н.
Спр. 233, 509, 650. Гамуліцкі В.
Спр. 277, 278. Інель А.
Спр. 278. Крашэўскі І.
Спр. 293, 488. Нарбут Т.
Спр. 303, 321. Лапо І.
Спр. 309, 382. Даніловіч І.
Спр. 320, 504. Любаўскі М.
Спр. 338. Абіхт А.
Спр. 372. Чурлёніс М.-К.
Спр. 415, 617, 645. Янкоўскі Плакід.
Спр. 419. Яленская-Дмахойская Э.
Спр. 457. Лявіцкі А. (Ядвігін Ш.), Саладух А. (Талочка У.).
Спр. 465. Уласаў А.
Спр. 473. Бохан Д.
Спр. 502, 550. Орда Н.
Спр. 546. Спасовіч У.
Спр. 553. Грышкевіч Ф.
Спр. 646. Падбярэскі Р.
Спр. 674, 679, 732. Мялешка Я.

Фонд 102 (Ч. Янкоўскага; біяграфічныя матэрыялы)

- Спр. 1. Абрамовіч Л. Ліст.
Спр. 9. Бадуэн дэ Куртэнэ Я.
Спр. 49. Карловіч Я.

- Спр. 53. Каліноўскі Ю.
Спр. 59. Кааратынскі В. 2 лісты.
Спр. 100. Плуг А.
Спр. 109. Ромер М.
Спр. 113. Рушчыц Ф.
Спр. 121. Скірмунт К.
Спр. 122. Скірмунт Р.

Фонд 151 (Л. Уземблы; лісты, артыкулы)

- Спр. 41. Артыкул “Дзе была цэля Конрада?”
Спр. 54. Літаратурныя запісы.
Спр. 55. Новыя матэрыялы да гісторыі філаматаў.
Спр. 74. Нарыс аб гісторыі адукацыі ў Літве.
Спр. 80. Даследаванне “Учарашні…”
Спр. 196. Лісты М. Федароўскага.
Спр. 203. Лісты А. Ельскага.
Спр. 205. Лісты Я. Карловіча.
Спр. 222. Лісты Э. Ажэшкі.
Спр. 230. Лісты Ф. Рушчыца.
Спр. 231. Лісты Г. Ромер.
Спр. 239. Лісты У. Талочки.
Спр. 249. Лісты Т. Урублеўскага.

Фонд 155 (Т. Урублеўскага; судовыя справы)

Воп. 1, спр. 230. Абвінаваўчы акт па справе рэдактара мінскай газеты “Голос провінции” Бахана Д., абвінавачанага ў змяшчэнні ў гэтай газеце артыкула пад загалоўкам “Шкада, што не было прэм'ера з аглобляй” і шэрагу іншых, якія падрывалі аўтарытэт рускага самаўладства. 1907 г.

Спр. 250. Абвінаваўчы акт па справе рэдактара “Нашай нівы” А. Уласава за змяшчэнне ў гэтай газеце 24 ліпеня 1907 г. артыкула “Дума і народ”. 22.01.1910 г. Запіс рукой Т. Урублеўскага: “Віленская судовая палата дала 2 месяцы арышту”.

Спр. 251. Абвінаваўчы акт на рэдактара “Нашай нівы” А. Уласава і селяніна Мечыслава Станкевіча. 1908 г.

Спр. 292, с. 23. Абвінаваўчы акт па справе настаўнікаў народных вучылішчаў Мінскага павета Міцкевіча К. М. (Якуба Коласа) і інш. 1906–1908 гг.

Спр. 325, с. 8. Абвінаваўчы акт дваранцы Э. Дмахоўскай-Яленскай, рэдактару газ. “Zorza Wileńska” за артыкулу без подпісу “Над Фінляндыйяй збираюцца хмары” і “З царкоўных школ”, у якіх угледжана ўзбуджэнне да бунтарскіх дзеянняў. 1909 г.

Спр. 366, с. 28. Абвінаваўчы акт па справе жыхароў г. Мінска Віктара Зе[л]язея і таварышаў, абвінавачаных у прыналежнасці да Беларускай сацыялістычнай грамады і распаўсюджванні брашур і газет партый РСДРП, ППС і сацыялістаў-рэвалюцынераў. 1907 г.

Спр. 440, с. 250. Абвінаваўчы акт супраць Сяргея Барана, абвінавачанага ў прыналежнасці да Белацоцкай беларускай арганізацыі. 1923 г.

Спр. 453–462, с. 23. Абвінаваўчы акт супраць Я. Лагіновіча за змяшчэнне ў беларускай газеце “Новае жыццё” ад 24.03.1923 г. артыкула, які падлягае кары згодна з артыкулам 154 КК і разгляду акруговым судом.

Спр. 454. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара Я. Лагіновіча за публікацыю пад псеўданімамі Юргілевіч і Лайрыновіч артыкулаў “Паход проці беларускіх паслоў”, “Аб моцных нервах”. За гэта злачынства прадугледжана пакаранне

артыкулам 122 К. К. і ў адпаведнасці з арт. 208 РК падлягае разгляду акруговага суда.

Спр. 455. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара газеты "Новае жыццё" Я. Лагіноўчыца за змяшчэнне ў гэтаі газэце артыкулаў неўстаноўленых аўтараў "Без зямлі і волі", "Як ратавацца", "Беларускі клуб у польскім сойме".

Спр. 456. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара Я. Лагіноўчыца за змяшчэнне ў газэце "Новае жыццё" 27.04.1923 г. артыкула Лаўрыновіча "Цяжкі дух".

Спр. 457. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара Я. Лагіноўчыца за змяшчэнне ў газэце "Наш сцяг" ад 27.07.1923 г. артыкула "Траба склікаць Усебагульны беларускі з'езд Заходняй Беларусі", у якім неўстаноўлены аўтар падбухторвае чытача да бунтарскіх учынікаў і да няянавісці паміж асобнымі часткамі насельніцтва Рэспублікі Польшчы.

Спр. 458. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара газеты "Вольны сцяг" за змяшчэнне 26.08.1923 г. артыкула "Дзесяць запаведзяў", які "ўтрымлівае злачынства".

Спр. 459. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара газеты "Вольны сцяг" за змяшчэнне ў ёй артыкулаў К. Фалькевіча (А. Луцкевіча) "Па слідах фашизму" і К. Мечы "Крызіс рэакцыі".

Спр. 460. Абвінаваўчы акт супраць рэдактара газеты "Вольны сцяг" за змяшчэнне ў ёй 3.10.1923 г. артыкула "Паэт і грамадзянства", у якім аўтар пабуджае чытачоў да няянавісці паміж асобнымі часткамі і класамі грамадства.

Спр. 493, с. 269. Абвінаваўчы акт па справе лейтэнанта Пятра Шміта. 1907 г.

Фонд 236 (К. Галкоўскага; перапіска)

Спр. 115. Я. Колас — К. Галкоўскому. Ліст.

Спр. 137. К. Галкоўскі — П. Панамарэнку. Ліст. 1946 (?) г.

Спр. 146. А. Багатыроў — К. Галкоўскому. Ліст. 1945 г.

Спр. 185. Р. Шырма — К. Галкоўскому. Лісты. 1948—1961 гг.

Спр. 199. К. Жалязоўская — К. Галкоўскому. Ліст. 1956 г.

Спр. 213. Саюз кампазітараў БССР — К. Галкоўскому. 1962 г.

Спр. 215. П. Панамарэнка — К. Галкоўскому. Тэлеграма. 1945 г.

Спр. 290—297. Вершы К. Галкоўскага з 1905 па 60-я гг. Артыкулы К. Галкоўскага "Да 10-годдзя смерці Качалава". 1958 г.; "Успаміны віленскага старажыла". 1957 г.

Спр. 869. К. Галкоўскі з хорам Р. Шырмы. Фота. 1937 г.

Спр. 913. Артыкул "Канцэрт беларускай песні", надрукаваны ў "Крыніцы" (1940. № 18).

Спр. 949. Артыкул пра канцэрт М. Забэйды-Суміцкага і хору Р. Шырмы.

Спр. 960. Артыкул К. Кавецкай "Канцэрт Забэйды-Суміцкага", надрукаваны ў "Новай Літве". (1943. № 148).

Спр. 970. Артыкул М."На службе вакальнага мастацтва" (Калоссе. 1937. № 3).

Спр. 1012. Артыкул Адольфа Клімовіча, змешчаны ў газ. "Wiadomości Białoruskie". (1936. 15 listop.).

Спр. 1142. К. Галкоўскі — Р. Шырме. Ліст. 1957 г.

Спр. 1144. К. Галкоўскі — К. Жалязоўскай. Ліст. 1954 г.

Спр. 1152. Я. Колас — К. Галкоўскому. 1946 г.

Спр. 1160. С. Нісеневіч — К. Галкоўскому. Лісты. 1941—1962 гг.

Спр. 1166. Р. Шырма — К. Галкоўскому. Лісты. 1941—1962 гг.

Спр. 1168. М. Танк — К. Галкоўскому. Паштоўка. 1955 г.

Спр. 1196. К. Жалязоўская — К. Галкоўскому і Т. Галкоўскай (дачзы). Лісты. 1963—1975 гг.

Дзяржайны гістарычны архіў Літвы

Ф. 395. Міністэрства беларускіх спраў пры літоўскім урадзе

Воп. 1, спр. 1. Загады па асабістаму складу Міністэрства беларускіх спраў (МБС) Літвы. 1920 г.

Спр. 4. Загады па асабістаму складу МБС.

Спр. 5. Мемарандум уладам аб арганізацыі беларускіх школ. 1920 г.

Спр. 6. Даклад прэзідэнту Літвы аб становішчы беларусаў у Літве. 1919 г.

Спр. 7. Даклад і артыкул міністра беларускіх спраў Я. Варонкі аб зямельнай рэформе ў Літве і Беларусі. 1921 г.

Спр. 8. Аб'явы для насельніцтва, бюлетэні, артыкулы. 1918 г.

Спр. 9. Перапіска па асабістаму складу МБС у Літве. 1918 г.

Спр. 10. Бюлетэні.

Спр. 11. Праект Літоўскай канстытуцыі. Даклады Я. Варонкі. Заява Савета беларускай грамады ў Коўне. Праекты законаў аб асобах-удзельніках Савецкай улады і інш.

Спр. 12. Мемарандум урада БНР. Пратэсты і іншыя дакументы ўрада БНР. 1920–1921 гг.

Спр. 13. Даклад асведаміцельнага аддзела міністру беларускіх спраў. 1919–1923 гг.

Спр. 14. Цыркуляр Міністэрства беларускіх спраў; даклад сакратарыята Рады БНР; рапарты афіцэра 3-га ўзвода 2-й беларускай роты; схема расходаў канторы Міністэрства беларускіх спраў. 1919 г.

Спр. 15. Закон і дакладныя запісы да праекта аб службе на карысць замежных дзяржаў; законапраект аб спраўах у Літоўскі ўстаноўчы сейм; загад міністра абароны Літвы і цыркуляр Міністэрства беларускіх спраў. 1919–1940 гг.

Спр. 16. Рапарты, тэлеграмы, даклады міністра беларускіх спраў прадстаўніку Міністэрства абароны. 1919 г.

Спр. 17. Даклады, рапарты па пытанню становішча беларусаў у Літве. 1919 г.

Спр. 18. Загад вярхоўнага галоўнакамандуючага і міністра абароны Літвы; аб'явы Міністэрства беларускіх спраў; журнал ваеных дзеянняў беларускага батальёна; схема расходаў МБС; спіскі выбарчых акруг і выбаршчыкаў, інш. дакументы. 1920–1930 гг.

Ф. 582. Беларуская Народная Рэспубліка. Савет Міністраў. 1917–1924 гг.

Воп. 1, спр. 1. Пратаколы, рэзалюцыі пасяджэння з'езда беларускіх партый і арганізацый у Мінску ў 1917 г.

Спр. 2. Асабістая перапіска старшыні сакратарыята БНР Я. Варонкі. 1918 г.

Спр. 3. Спісы служачых сакратарыята БНР і перапіска па гаспадарчых пытаннях. 1918–1919 гг.

Спр. 4. Пратаколы пасяджэння Рады БНР; перапіска аб персанальным складзе членau урада і замежных прадстаўнікоў; рэзалюцыі і даклады па пытанню ўтварэння БНР.

Спр. 5. Спіс афіцэрскага і радавога складу беларускіх вайсковых частак (Коўна). 1919 г.

Спр. 6. Дэкларацыі, заявы, пратэсты і іншыя матэрыялы, звязаныя з мірнымі канферэнцыямі ў Рызе і ў Парыжы. 1920 г.

Спр. 7. Дэкларацыі, заявы, перапіска па пытанню Мірнай канферэнцыі ў Рызе ў 1920 г.

Спр. 8. Матэрыялы з нагоды канферэнцыі ў Рызе. 1920 г.

- Спр. 9. Даклад Ладнова аб работе Беларускай місіі ў Парыжы; Даклад П. Бадуновай аб выніках паездкі ў РСФСР. 4.06.1920 г.
- Спр. 10. Агляд друку Польшчы і Літвы, выбарка інфармацыі аб беларускай справе. 1920 г.
- Спр. 11. Брашура К. Дуж-Душэўскага "Беларусь і Рыжскі мір"; заявы ўрада БНР.
- Спр. 12. Загады па асобаму беларускаму батальёну ў г. Коўне; пытанні асобавага складу батальёна.
- Спр. 13. Часопіс "Вартап Бацькаўшчыны".
- Спр. 14. Перапіска ўрадаў А. Луцкевіча і В. Ластоўскага. 1920–1921 гг.
- Спр. 15. Матэрыялы аб дзейнасці ўрада БНР. 1921 г.
- Спр. 16. Заклік да насельніцтва ў связі з утварэннем БНР.
- Спр. 17. Дамовы паміж РСФСР і БССР за 1921 г.
- Спр. 18. Даклад літоўскому ўраду аб палітычным становішчы Беларусі. 1921 г.
- Спр. 19. Рэзалиюцыі, пастановы, перапіска ў связі з далучэннем Заходній Беларусі да Польшчы. 1921 г. (на фр. мове).
- Спр. 20. Перапіска па пытаннях польска-літоўскай канферэнцыі ў БруSELІ і Мірнай канферэнцыі ў Рызе. 1921 г.
- Спр. 21. Рэзалиюцыі Беларускай нацыянальна-палітычнай нарады ў Празе. 1921 г.
- Спр. 22. Паведамленні Беларускага прэс-бюро ў Коўне. 1921 г.
- Спр. 23. Пратэст ўрада БНР польскому ўраду ў связі з выданнем сеймам Закона аб надзяленні польскіх салдат і афіцэрau беларускай зямлі.
- Спр. 24. Перапіска і справа задача дэлегатаў БНР у Москву і Мінск. 1921 г.
- Спр. 25. Асабістая перапіска старшыні Савета міністраў БНР В. Ластоўскага. 1921 г.
- Спр. 26. Даклад міністра БНР па справах меншасцей Жытлоўскага на імя презідэнта XII сіяніцкага кангрэса ў Карлсбадзе аб адносінах да яўрэяў.
- Спр. 27. Ліст прэзідэнта Рады БНР да адкалоўшыхся пяці членоў Рады на чале з Б. Тарашкевічам з прапановай аўяднання.
- Спр. 28. Ліст Ладнова да міністра замежных спраў Францыі аб адкрыцці прадстаўніцтва БНР у Парыжы. 28.05.1921 г.
- Спр. 29. Перапіска з прадстаўнікамі БНР у Германіі і Францыі па арганізацыйных пытаннях. 1921 г.
- Спр. 30. Перапіска з беларускімі арганізацыямі ў ЗША па арганізацыйных і фінансовых пытаннях.
- Спр. 31. Рэзалиюцыі сходаў загранічнай групы партыі БПС-Р у Коўне. 1921 г.
- Спр. 32. Выпіскі з пратаколаў пасяджэнняў Беларускай Рады Случчыны аб адносінах да Польшчы і да арміі С. Булак-Балаховіча.
- Спр. 33. Зварат ўрада БНР да балтыйскіх дзяржжаў з просьбай аб прадстаўленні пазыкі. 1921 г.
- Спр. 34. Часопіс "Вайсковы", які выдаваўся генштабам Літоўскай арміі для вайскоўцаў-беларусаў.
- Спр. 35. Агляд газетных публікаций па беларускім пытанні.
- Спр. 36. Брашуры і газетныя выразкі пра беларускі рух.
- Спр. 37. Копіі газетных артыкулаў аб адносінах ўрада БНР да яўрэяў.
- Спр. 38. Артыкулы, прызначаныя да публікацыі ў друку. 1921 г.
- Спр. 39. Артыкулы, прызначаныя да публікацыі.
- Спр. 40. Даклады, мемарандумы, перапіска ў связі з утварэннем БНР. Матэрыялы беларускіх эсэраў.
- Спр. 41. Рэзалиюцыі БПС-Р, адозвы аб утварэнні БНР. Перапіска па арганізацыйных пытаннях. 1922 г.
- Спр. 42. Выпіскі з літоўскіх газет да гадавіны БНР. 1922 г.
- Спр. 43. Асабістая перапіска і дакументы старшыні Савета Міністраў БНР В. Ластоўскага.

Спр. 44. Пратаколы сходаў і перапіска БПС-Р; даклад К. Дуж-Душэўскага аб паездцы ў Прагу; “Статут Беларускага таварыства па аказанні помачы пациярпелым ад вайны”; “Статут Беларускага кааператывнага народнага банка”.

Спр. 45. Асабістая перапіска старшыні Савета Міністраў БНР В. Ластоўскага.

Спр. 45 а. Мемарандум польскага ўрада ў адказ на ўтварэнне БНР.

Спр. 46. Перапіска ўрада БНР з яе прадстаўнікамі ў розных краінах, а таксама з рознымі ўстановамі. 1922 г.

Спр. 47. Апавяданні, вершы, артыкулы. 1921 г.

Спр. 48. Асабістая перапіска В. Ластоўскага. 1922–1925 гг.

Спр. 49. Перапіска рэдакцыі часопіса “Крывіч” па арганізацыйных пытаннях.

Спр. 50. Заява В. Ластоўскага і інш. матэрыялы.

Спр. 51. Рэзалюцыя Беларускай Рады Віленшчыны і Гродзеншчыны і Віленскага БНК аб падтрымцы БНР.

Спр. 52. Рэзалюцыя інтэрнаваных воінаў-беларусаў лагера Ліхтэнгорст (Германія) аб салідарнасці з урадам БНР.

Спр. 53. Зварот “Рондавай нацыянальнай сувязі” ў сувязі з абвяшчэннем самастойнай Беларускай Рэспублікі.

Спр. 54. Мемарандум да папы рымскага аб неабходнасці ўвядзення беларускай мовы ў касцёлах і духоўных семінарыях.

Спр. 55. Даклады, рэзалюцыі, заклікі беларускага нацыянальнага камітэта. Гродна.

Спр. 56. Заклік да чырвонаармейцаў пераходзіць на бок Калчака.

Спр. 57. Даклад аб адносінах польскага ўрада да беларусаў.

Спр. 58. Даклад І. Лур'е “Беларуская праблема і яўрэйства”.

Спр. 59. Даклад “Сельская гаспадарка Беларусі”.

Спр. 60. “Статут Беларускага таварыства помачы ахвярам вайны”.

Спр. 61. “Статут і праграма Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа”.

Спр. 62. Анкеты членоў БНС-Р і інш. арганізацый. Погляд на будучае ўладкаванне Беларусі.

Спр. 63. Біографічныя матэрыялы пра міністра замежных спраў Польшчы графа Ст.-П. Сапегу.

Спр. 64. Рэгістрацыйныя лісткі жыхароў Беларусі.

Спр. 65. Агляд друку да 1917 г.

Спр. 66. Газетная выразка твора В. Ластоўскага “Юга і грамавік”; Беларуская легенда на нямецкай мове.

Спр. 67. Артыкул ад групы беларускіх сацыял-дэмакратаў у Польшчы аб становішчы беларусаў.

Спр. 68. Артыкул “Чаго чакаць беларусам, асабліва праваслаўным, ад Польшчы”.

Спр. 69. Газеты “Kurjer Polski”, “Вольны сцяя” з артыкуламі пра Беларусь.

Спр. 70. Асабістыя бланкі, анкеты вайскоўцаў беларускіх аддзелаў у Літве.

Спр. 71. Візітныя карткі дзеячаў Беларусі і Расіі.

Воп. 2, спр. 1. Пратаколы пасяджэння Савета Міністраў і дэкларацыі ўрада БНР. 1918 г.

Спр. 2. Пратаколы пасяджэння, дэкларацыі Савета Міністраў урада БНР і беларускіх арганізацый на Украіне.

Спр. 3. Пратаколы пасяджэння Савета Міністраў, дэкларацыі па перагаворах з замежнымі дзяржавамі. 1918 г.

Спр. 4. Пратаколы пасяджэння ўрада па пытаннях перагавораў з замежнымі дзяржавамі.

Спр. 5. Пратаколы пасяджэння Рады. Перапіска аб прызнанні БНР Германіяй, Літвой.

Спр. 6. Заканадаўчыя матэрыялы; перапіска з рознымі ўстановамі; пратаколы пасяджэння Мінскай думы.

Спр. 7. Пратэст на імя нямецкага рэйхсканцлера супраць далучэння тэрыторый Беларусі да Польшчы.

Спр. 8. Копіі загадаў аб фарміраванні беларускіх вайсковых аддзелаў на Заход-не-Румынскім фронце.

Спр. 9. Зварот да нямецкага ўрада і ўрадаў іншых замежных дзяржаў.

Спр. 10. Зварот, прыняты Выканаўчым камітэтам Усебеларускага з'езда. 1918 г.

Спр. 11. Зварот да Лігі Нацый; распараджэнне мясцовым уладам; спісы асабовага складу.

Спр. 12. Матэрыялы для дакладаў, артыкулы для публікацыі ў друку з нагоды гадавіны ўтварэння БНР. 1919 г.

Спр. 13. Матэрыялы Варшаўскай дэлегацыі ўрада БНР. 1918 г.

Спр. 14. Рэзаплюціі беларускіх арганізацый; копіі даведак, выдадзеных розным асобам, у тым ліку Янку Купалу.

Спр. 15. Заявы і апісанні розных асоб і валасных сходаў аб здзеях нямецкіх акупацыйных улад.

Спр. 16. Апісанне становішча беларусаў на тэрыторыі, акупаванай Польшчай.

Спр. 17. Спісы жыхароў Беларусі, што служылі ў арміі (БНР).

Спр. 18. Пасведчанне асобы Аляксандра Прушынскага, члена Рады БНР.

Спр. 19. Фотакопіі аўвестак, граматы; спіс дэлегатаў Усебеларускага з'езда.

Спр. 20. Перапіска з нямецкім урадам і беларускім арганізацыямі аб ўтварэнні БНР.

Спр. 21. Перапіска з нямецкім урадам пра маёмыць, пакінутую ў доме мінскага губернатара.

Спр. 22. Перапіска па пытаннях арганізацыі і дзейнасці розных беларускіх арганізацый.

Спр. 23. Перапіска па пытанню арганізацыі мясцовых беларускіх рад.

Спр. 24. Перапіска па пытаннях беларускіх бежанцаў.

Спр. 25. Перапіска па гаспадарчых пытаннях.

Спр. 26. Перапіска па пытаннях работы Гандлёвой палаты.

Спр. 27. Документы фінансавай справаздачы. 1918 г.

Спр. 28. Документы фінансавай справаздачы.

Спр. 29. Чарнавікі дакументаў фінансавай справаздачы.

Спр. 30. Документы, справаздачы і інш. матэрыялы замежных місій урада БНР; місія БНР у Празе. 1919 г.

Спр. 31. Місія БНР у Берліне. 1919 г.

Спр. 32. Місія БНР у Латвіі.

Спр. 33. Місія БНР у Пaryжы.

Спр. 34. Місія БНР на Украіне.

Спр. 35. Місія БНР у Літве.

Спр. 36. Матэрыялы дзейнасці літоўскага ўрада; контакты з літоўскім урадам і рознымі арганізацыямі.

Спр. 37. Пратаколы, даклады, выпліскі з газет па пытаннях прызнання БНР.

Спр. 38. Пратаколы, даклады, загады аб стварэнні вайсковых фарміраванняў.

Спр. 39. Пратаколы пасяджэння, перапіска Вярхоўнай рады; справаздача Міністэрства замежных спраў БНР.

Спр. 40. Даклады міністра фінансаў; перапіска па фінансавых пытаннях.

Спр. 41. Справаздача вайсковой місіі ў Берліне аб становішчы беларусаў-пажонных.

Спр. 42. Бюлетэні Беларускага прэс-бюро ў Берліне; справаздача аб дзейнасці ваеннаі місіі БНР у Германіі; выданне для ваеннапалонных беларусаў у Германіі.

Спр. 43. Бюлетэні Беларускага прэс-бюро ў Рызе і ўзоры бланкаў консульстваў ў Рызе.

- Спр. 44. Бюлетэні Беларускага прэс-бюро.
- Спр. 45. Наменклатура справаводства.
- Спр. 46. Заявы аб стварэнні беларускіх школ; перапіска з польскімі ўладамі, асобамі.
- Спр. 47. Перапіска з беларускімі нацыянальнымі дзеячамі і організацыямі па пытаннях дыпламатычных перагавораў; асабістая перапіска В. Ластоўскага.
- Спр. 48. Документы фінансавых справаваздач. 1919 г.
- Спр. 49. Пратаколы пасяджэння дэлегацыі БНР у час перагавораў з літоўскім урадам. 1920 г.
- Спр. 50. Інфармацыйныя паведамленні; документы і перапіска па пытаннях стварэння Беларускай дзяржавы.
- Спр. 51. Документы і перапіска дэлегацыі у Лігу Нацый аб прызнанні БНР.
- Спр. 52. Мемарандумы, звернутыя да ўрадаў замежных дзяржаў, па пытанню стварэння БНР.
- Спр. 53. Бюлетэнь Беларускага прэс-бюро; перапіска В. Ластоўскага. 1921 г.
- Спр. 54. Перапіска з замежнымі місіямі, беларускімі арганізацыямі і ўстановамі аб прызнанні беларускай дзяржаўнасці.
- Спр. 55. Перапіска з польскімі акупацыйнымі ўладамі пра арганізацыю беларускага школьніцтва.
- Спр. 56. Матэрыялы фінансавых справаваздач урада.
- Спр. 57. Даклады і матэрыялы па бюджэту ўрада БНР.
- Спр. 58. Бюлетэні Беларускага прэс-бюро; перапіска старшыні ўрада БНР В. Ластоўскага.
- Спр. 59. Выразкі з розных газет, матэрыялаў, звязаных з беларускімі проблемамі.
- Спр. 60. Даклады, справаваздачы, перапіска па пытаннях утварэння БНР; паведамленні аб уціску беларускага насельніцтва пад Польшчай, аб падрыхтоўцы канферэнціі ў Жэневе.
- Спр. 61. Пратаколы пасяджэння Савета Міністраў; рашэнне аб ліквідацыі ўрада БНР.
- Спр. 62. Карта БНР.
- Спр. 63. Кніга регістрацыі ўваходных і зыходных дакументаў урада БНР.
- Спр. 64. Беларускае прэс-бюро пры ўрадзе БНР у Празе.
- Спр. 65. Інфармацыйны бюлетэнь Беларускай рады ў Празе. 1932 г.

Наталля Пятровіч (Мінск)

КРЫНІЦЫ ПА ГІСТОРЫІ КАТАЛІЦЫЗМУ І УНІЯЦТВА БЕЛАРУСІ Ў ДЗЯРЖАЎНЫМ ГІСТАРЫЧНЫМ АРХІВЕ ЛІТВЫ

У Вільнюсе, у Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы (былы Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў Літвы) захоўваецца многа матэрыялаў пра стан хрысціянскіх канфесій (найперш каталіцызму і уніяцтва) на беларускай тэрыторыі. Найперш яны засяроджаны ў фондах 604 (каталіцкія), 634 (уніяцкія) і 694 (каталіцкія, часткова уніяцкія). Гэтыя крыніцы дазваляюць нам выспектліць гісторыю паасобных храмаў, парафій, скасавання уніі (документы сведчаць, што частка вернікаў перайшла ў каталіцтва) і інш. З агульнай масы

документаў аўтар вычляняла тое, што звязана з этнічна беларускімі землямі (уключаючы Беласточчыну), хаця ў некаторых выпадках (па Віленскаму дэканату) зрабіць гэта было нялёгка. Мова дакументаў — польская, лацінская, руская, царкоўнаславянская, старабеларуская.

Фонд 604 — Віленская рымска-каталіцкая духоўная кансісторыя

Вопіс 1. Матэрыялы, якія пераважна датычацца гісторыі касцёлаў і кляштараў (інвентарныя вопісы, звесткі пра рамонт старых, будаўніцтва новых будынкаў і г. д.).

Ніжэй указываюцца справы.

4200. Аб закрыці Гудагайскага касцёла. 1847 г.

4557. Аб інвентарызацыі Дзебраўскага касцёла і плябаніі Лідскага пав. 1828—1926 гг.

4647. Інвентарнае апісанне Лучайскага касцёла Надвілейскага дэканата. 1854—1857 гг.

4648. Тое ж Параф'янаўскага касцёла Надвілейскага дэканата. 1855 г.

4649. Тое ж Мядзельскага касцёла Надвілейскага дэканата. 1855 г.

4650. Тое ж Дзяркаўскага касцёла Надвілейскага дэканата. 1851—1855 гг.

4661. Каштарысы на рамонт і пабудову касцёлаў: Ваўкавыскага і Беніцкага Ашмянскага дэканата, Нацкага Лідскага дэканата і Вялікае Іманіцкага Гродзенскага дэканата. 1851—1857 гг.

4701. Аб зменах у рухомай і нерухомай маёmacі Ражанкаўскага касцёла Лідскага дэканата. 1860 г.

4714. Каштарыс на будаўніцтва пры Ружанскім касцёле Слонімскага дэканата багадэльні, плябанскага дома, а таксама на рамонт даху касцёла. 1860 г.

4739. Аб продажы ў м. Глыбокае аптэкі, што належала Глыбоцкаму кляштару кармелітаў. 1860—1861 гг.

4741. Каштарыс на рамонт Міхалішскага касцёла Віленскага дэканата. 1861 г.

4742. Каштарыс на пабудову мураванага касцёла ў г. Вілейцы. 1861 г.

4743. Інвентары Дунілавіцкіх фарнага і дамініканскага касцёлаў, Параф'янаўскага, Мядзельскага, Ваўкавыскага, Лучайскага касцёлаў і плябанскіх будынкаў Надвілейскага дэканата. 1860—1861 гг. 23 арк.

4794. Звесткі пра будаўніцтва касцёла ў м. Пружаны (справа называецца “Матэрыялы...”). 1863—1877 гг.

4822. Аб інвентары Лынтупскага касцёла Свянцянскага дэканата. 1864 г.

4853. Аб закрыці Новадзвеяткавіцкага касцёла Слонімскага дэканата. 1866—1867 гг.

4857. Аб стане касцёлаў, кляштараў і капліц па Віленскай губ. 1867—1869 гг. 268 арк.

4908. Звесткі аб рамонце Гожскага і Каркожышскага касцёлаў. 1874—1875 гг. 12 арк.

4955. Аб рамонце Задарожскага касцёла Дзісенскага дэканата. 1884—1909 гг. 37 арк.

4993. Аб рамонце касцёлаў і пабудове плябанскіх дамоў Мілейчыцкага, Свірскага і Дзісенскага касцёлаў. 1855—1863 гг. 71 л.

5011. Аб пабудове касцёла ў м. Лаздуны Ашмянскага пав. 1890—1893 гг.

5033. Акт візітацыі Свірскага касцёла Свянцянскага пав. 1893 г. 6 арк.

5071. Аб рамонце Ражанкаўскага касцёла Лідскага пав. 1896—1910 гг.

5089. Тое ж. 1898—1904 гг.

5114. Апісанне касцёлаў — Міхалішскага Віленскага пав.; Лучайскага і Крамянецкага Ваўкавыскага пав. 1901—1915 гг. 40 арк.

5123. Ведамасць маёmacці Задарожскага касцёла, якая згарэла ў час пажару.
1902 г.
5140. Аб рамонце Лучайскага касцёла Пастаўскага пав. 1902–1927 гг.
5165. Аб перадачы царкоўных рэчаў з Беразвецкай царквы ў Глыбоцкі касцёл.
1906–1907 гг.
5212. Аб будаўніцтве Астрравецкага касцёла. 1909 г.
5230. Аб рэвізіі выдаткаў на рамонт Ашмянскага касцёла (ёсць перапіска аб падрыхтоўцы да рамонту Лучайскага касцёла). 1911 г. 13 арк.
5237. Пра абвінавачванні супраць кс. Карыцынскага (ёсць звесткі аб работах па пашырэнню касцёла ў м. Вішнева Ашмянскага пав.). 1904–1905 гг. 49 арк.
5243. Аб рамонце Лебедзеўскага касцёла Вілейскага пав. 1894–1913 гг.
5262. Аб забароне размیсяці ѿльварны завод у будынках былога кляштара пры Крамянецкім касцёле. 1914 г.
5668. Матэрыйялы аб службовай дзейнасці епіскапа Сестранцэвіча (метрычныя выпіскі, указы кансісторыі, епіскапскія распараджэнні). 1808–1828 гг.
- Аб ахвяраванні епіскапам Сестранцэвічам мураванага дома ў Пецярбургу на патрэбы адукцыі. 1819 г.
7556. Акт візітацыі Гродзенскага кляштара брыгітак. 1895 г.
7557. Матэрыйялы (апісанні, рапарты і інш.) Гродзенскага кляштара брыгітак.
1866–1914 гг.
7584. Матэрыйялы (дадаткі да акта візітацыі і інш.) па Навагрудскаму кляштару беніфрарату. 1841 г.
7588. Матэрыйялы (апісанні, анкеты) па касцёлу ў Геранёнах Ашмянскага пав.
1901–1927 гг.
7597. Інвентар Геранёнскага касцёла. 1934–1935 гг.
7598. Тоё ж. 1937 г.
7599. Тоё ж. 1924, 1927 гг.
7602. Тоё ж. 1861, 1928 гг. і б/д.
7604. Аб пабудове агароджы Геранёнскага касцёла. 1850–1939 гг.
7605. Аб прадастаўленні ў курью інвентара Геранёнскага касцёла за 1784 г.
7623. Інвентар Геранёнскага касцёла. 1841 г.
7624. Аб рамонце Геранёнскага касцёла. 1837–1840 гг.
7630. Інвентар касцёла ў Гарадзілаве. 1929 г.
7634. Справа здача аб выдатках на рамонт Гарадзілайскага касцёла. 1928 г.
7635. Апісанне Гарадзілайскай парафіі. 1929–1930 гг.
7650. Аб неабходнасці рамонту Гарадзілайскага касцёла. 1839 г.
7656. Пасведчанне аб закладцы філіяльнага касцёла ў Гарадку. 1927–
1928 гг.
7658. Па прашэнню парафіян аб выдачы дазволу на пабудову мураванага касцёла ў м. Гарадок Вілейскага пав. 1864–1924 гг.
7659. Аб выдачы дазволу на асвячэнне касцёла ў м. Гарадок Вішнеўскага дэканата Вілейскага пав. 1927–1929 гг.
7663. Праект на пабудову рымска-каталіцкага касцёла ў м. Глыбокае Дзісенскага пав. 1901 г.
7665. Матэрыйялы (акты візітацыі і інш.) па Глыбоцкаму парафіяльному касцёлу Дзісенскага дэканата. 1737–1929 гг.
7666. Па прашэнню Віленскага архіепіскапа Тэадозіуша аб выдачы дазволу на перадачу звона з Беразвецкага касцёла Віленскаму праваслаўнаму манастыру Св. Духа. 1927–1930 гг.
7703. Спісы парафіян і мясцовасцей, што належаць да парафіі касцёла ў Германавічах. 1926 г.
7704. Матэрыйялы (прашэнні, рапарты і інш.) аб брацтвах і інш. рэлігійнага харектару арганізацыях па Германавіцкай парафії. 1923–1928 гг.

7706. Рапарт пробашча Германавіцкага касцёла аб неабходнасці рамонту будынка касцёла. 1912 г.
7711. Пра будаўніцтва агароджы вакол Германавіцкага касцёла. 1900–1910 гг.
7715. Справаздача аб асігнаваннях на будаўніцтва парафіяльнага касцёла ў Гожы. 1850 г.
7732. Аб будаўніцтве аргана ў Гожскім касцёле. 1912–1913 гг.
7733. Матэрыялы (інвентарныя апісанні і інш.) па Гожскім касцёле. 1860–1914 гг.
7734. Матэрыялы (рапарты, ведамасці і інш.) аб рамонце Гожскага касцёла. 1884–1915 гг.
7737. Акты візітацыі Гожскага касцёла за 1775, 1875, 1901, 1929 гг.
7741. Тоё ж за 1927 г.
7745. Прашэнне аб узнаўленні згарэўшага касцёла ў Гнезна. 1839–1941 гг.
7748. Рапарт кс. Цеханавецкага аб зацвярджэнні камітэта па рэстаўрацыі Гнезнаўскага касцёла. 1924 г.
7757. Інвентарнае апісанне Гнезнаўскага парафіяльнага касцёла. 1924 г.
7758. Матэрыялы статыстычнага характару па Гнезнаўскаму касцёлу. 1857–1928 гг.
7762. Матэрыялы (рэвізская сказка, дадаткі да акта візітацыі і інш.) па Гнезнаўскому касцёлу. 1828, 1928 гг. і б/д.
7769. Інвентарнае апісанне парафіяльнага касцёла ў Граўжышках. 1912, 1915, 1927 гг.
7773. Матэрыялы (рапарты, анкеты, планы, фотаздымкі) інфармацыйнага характару па Граўжышскаму касцёлу. 1855, 1930 гг. і б/д.
7779. Матэрыялы статыстычнага характару па Граўжышскому касцёлу. 1902, 1927 гг. і б/д.
7782. Тоё ж па касцёлу ў Гудагаях. 1903–1911 гг.
7790. Матэрыялы (апісанне, анкеты і інш.) па Гудагайскому касцёлу. 1911–1928 гг.
7792. Матэрыялы (візіты 1928 г. і інш.) па Гудагайскому касцёлу. 1907–1933 гг.
7795. Інвентар Гудагайскага касцёла. 1929 г.
7796. Тоё ж. 1932 г.
7797. Тоё ж. 1921 г.
7798. Тоё ж. 1929 г.
7799. Тоё ж. 1926 г.
7830. Інвентар парафіяльнага касцёла ў Гальшанах. 1913 г.
7846. Аб выдатках на рамонт прафіяльнага касцёла ў Дунілавічах. 1858 г.
7848. Тоё ж. 1882–1884 гг.
7849. Матэрыялы (фундушавы запіс, інвентар і інш.) Дунілавіцкага прафіяльнага касцёла. 1624–1716 гг.
7850. Інвентар Дунілавіцкага прафіяльнага касцёла. 1890 г.
7866. Аб пабудове Навоем Цымфорыем склепа-паахавальні на старых могілках у м. Дунілавічы. Ёсць фотаздымак. 1937–1938 гг.
7868. Аб вяртанні католікам былога дамініканскага касцёла і дамоў, якія да яго належалі, у м. Дунілавічы. 1919–1938 гг.
7870. Інвентарнае апісанне Дунілавіцкага прафіяльнага касцёла. 1938 г.
7874. Тоё ж. 1931 г.
7884. Тоё ж. 1901–1927 гг.
7892. Тоё ж. 1915 г.
7893. Матэрыялы (план касцёла, царскі ўказ, прашэнні і інш.) па Дунілавіцкаму прафіяльнаму касцёлу. 1882–1930 гг.
7956. Аб пабудове новага касцёла ў Друї. 1892 г.
7957. Інвентарнае апісанне Друйскага касцёла. 1850 г.
7966. Тоё ж. 1924 г.
7969. Аб рамонце Друйскага касцёла. 1876–1929 гг.

7970. Аб дазволе на ўзвядзенне статуі Маці Божай у м. Друя. 1907–1910 гг.
7971. Аб выдатках на рамонт Друйскага касцёла. 1885 г.
7972. Тоє ж. 1882–1934 гг.
7974. Справа аб самавольным будаўніцтве касцёла св. Антонія ў м. Друя кс. Дародзічам. 1929 г.
7975. Па скарзе парафіян на кс. Дзісенскага дэканата, звязанай з выбарам мовы казанняў. 1927 г.
7981. Матэрыялы (акты візітацыі, апісанні, анкеты і інш.) па Друйскаму касцёлу. 1861–1928 гг.
7893. Аб рамонце Друйскага касцёла. 1922–1925 гг.
7990. Матэрыялы аб рамонце званіцы і інш. па касцёлу ў Дзятлаве. 1877–1896 гг.
7991. Аб рамонце Дзятлаўскага касцёла. 1874–1905 гг.
7992. Аб пабудове агароджы Дзятлаўскага касцёла. 1843–1899 гг.
7995. Аб пабудове Янкелем Шнускім крамы пры Дзятлаўскім касцёле. 1836 г.
7997. Матэрыялы аб Дзятлаўскім касцёле. 1898–1913 гг.
7998. Кніга ўліку ахвяраванняў на рамонт Дзятлаўскага касцёла. 1898–1913 гг.
7999. Кніга ўліку ахвяраванняў на рамонт і будаўніцтва аргана ў Дзятлаўскім касцёле. 1909 г.
8000. Аб дазволе на будаўніцтва мураванай капліцы на могілках пры Дзятлаўскім касцёле. 1840 г.
8002. Ведамасць аб зменах у нерухомай і рухомай маёмасці Дзятлаўскага касцёла. 1858 г.
8003. Спіс парафіян Дзятлаўскага касцёла. 1926 г.
8004. Аб адкрыцці парафіяльнай школы пры Дзятлаўскім касцёле. 1822 г.
8012. Узор пячаткі Дзятлаўскага касцёла. 1930 г.
8013. Матэрыялы па Дзятлаўскаму касцёлу. 1895–1930 гг.
8014. Аб брацтве цвярозасці пры Дзятлаўскім касцёле. 1928–1929 гг.
8520. Прашэнне гр. Тызенгаўза аб выдачы дазволу на пабудову новага касцёла ў Жалудку. 1838 г.
8527. Аб правядзенні богаслужэння ў Жалудоцкім касцёле. 1927–1929 г.
8528. Матэрыялы (акты візітацыі, апісанне касцёла, ведамасці і інш.) статыстычнага харектару па Жалудоцкаму касцёлу. 1834–1929 гг.
8543. Дадаткі да акта візітацыі парафіяльнага касцёла ў Жырмунах Лідскага дэканата. 1828–1831 гг.
8544. Спіс парафіян Жырмунскага касцёла. 1926 г.
8551. Інвентарныя волісы Жырмунскага парафіяльнага касцёла за 1921, 1924, 1925, 1928 гг.
8563. Матэрыялы (акты візітацыі, апісанні, анкеты, ведамасці і інш.) па Жырмунскаму касцёлу. 1861, 1892, 1901, 1929 гг.
8572. Матэрыялы парафіяльнаму касцёлу ў Жабінцы. 1831–1846 гг.
8582. Аб пабудове мураванай агароджы пры Задзейскім касцёле. 1873–1898 гг.
8584. Кніга ўліку ахвяраванняў на пабудову Задзейскага касцёла. 1900 г.
8585. Матэрыялы (у т. л. аб будаўніцтве) па Задзейскаму касцёлу. 1855–1929 гг.
8587. Тоє ж. Інвентарныя апісанні. 1849–1927 гг.
8595. Матэрыялы па Забалацкаму касцёлу. 1877–1913 гг.
8596. Дадатак да акта візітацыі Забалацкага касцёла. 1828 г.
8600. Ведамасць аб зменах у рухомай і нерухомай маёмасці касцёла ў Забалаці за 1847 г.
8601. Тоє ж. 1851 г.
8602. Тоє ж. 1854 г.
8603. Інвентар Забалацкага касцёла за 1838, 1838–1844 гг.
8605. Аб рамонце Забалацкага касцёла. 1880–1900 гг.

8616. Акт візітацыі Забалацкага касцёла за 1834–1927 гг.

8618. Аб рамонце Заляснянскага касцёла. 1913 г.

8619. Апісанне Заляснянскага касцёла. 1905 г.

8623. Каштарыс на плябанскі дом пры Заляснанскім касцёле. 1860 г.

8624. Праект плябанскага дома пры Заляснянскім касцёле. 1860 г.

Фонд 634 — Літоўская грэка-каталіцкая (або уніяцкая) канцісторыя

Вопіс 1. Ахоплівае дакументы за 1750–1851 гг. самага рознага харктару — ад пратаколаў пасяджэнняў да інвентароў асобных цэркваў і спісаў парафіян розных дэканатаў.

Ніжэй указываюцца справы.

1. Дзённік пратаколаў пасяджэнняў Брасцкай уніяцкай епархii. 1799 г.

3. Інвентар кляштара ў Супраслі. 1830 г.

4. Справаздачы аб рамонце цэркваў па дэканатах Літоўской правінцыі. 1837 г.

13. Копія інвентарнага апісання Ражанскай парафіяльнай царквы і яе фундушу.

1834 г.

14. Інвентарнае апісанне Дзісенскага базыльянскага кляштара імя Уваскрэсення Гасподня. 1802 г.

15. Фармулярная ведамасць Вілейскай парафіяльнай царквы. 1830–1840 гг.

16. Дадатковы інвентар Трабскай царквы. 1836–1851 гг.

18. Інвентар Гродзенскага сабора. 1816 г.

31. Інвентар Навасельскага кляштара, далучанага да Кобрынскага кляштара базыльянай. 1834 г.

32. Інвентар нерухомага фундуша Геляноўскага кляштара. 1834 г.

34. Інвентар саборнай царквы Жыровіцкага базыльянскага кляштара. 1837 г.

35. Інвентар Кобрынскага кляштара базыльянай. 1836 г.

48. Акт генеральнай візітацыі Камянецкага, Кобрынскага, Палескага, Пружанскага і інш. дэканатаў. 1759 г.

50. Акт генеральнай візітацыі цэркваў Брасцкага дэканата. 1773 г.

51. Акт генеральнай візітацыі цэкваў Бельскага дэканата. 1784 г.

52. Акт генеральнай візітацыі цэркваў Кобрынскага дэканата. 1784 г.

53. Акт генеральнай візітацыі цэркваў Слонімскага і Лідскага дэканатаў.

1784 г.

54. Інвентары Нарацкай царквы. 1782–1839 гг.

56. Акт генеральнай візітацыі цэркваў Кобрынскага дэканата. 1802 г.

57. Акт генеральнай візітацыі цэркваў Камянецкага дэканата. 1802 г.

58. Акт генеральнай візітацыі уніяцкіх кляштараў. 1802–1820 гг.

59. Акт генеральнай візітацыі уніяцкіх кляштараў Драгічынскага дэканата. 1804 г.

60. Акт генеральнай візітацыі уніяцкіх кляштараў Навадворскага і Беластоцкага дэканатаў. 1804 г.

61. Акт генеральнай візітацыі уніяцкіх кляштараў Дзісенскага дэканата. 1819 г.

91. Аб перанясенні Брасцкай Сімёнаўскай царквы з будынкаў дамініканскага кляштара. 1842 г.

Вопіс 2. Храналагічна ахоплівае перыяд 1751–1880 гг. Утрымлівае матэрыялы аб рамонце і будаўніцтве уніяцкіх храмаў, некаторыя звесткі аб іх парафіях і парафіянах, рапарты настаяцелю прыходаў пастыру рымска-уніяцкай царквы Мінскай, Літоўскай і Курляндскай губерній Бжастоўскаму. 1812 г.

Ніжэй указываюцца справы.

52. Аб пабудове капліцы ў Косінскай парафii. 1816 г.

65. Аб перайменаванні Доўгайскай капліцы ў царкву, Ігуменскі пав. 1817–1829 гг.

70. Аб рамонце Заслаўскай царквы. 1817–1827 гг.

107. Аб шкодзе, нанесенай эксдыўтарскім судом Даўгінаўскай царкве. 1818–1826 гг.
108. Аб шкодзе, нанесенай Гарадзішчанская царкве Мінскага пав. 1818–1824 г.
172. Аб перадачы Заслаўскай царкве некаторых рэчаў кс. Владкоўскім. 1821–1823 гг.
175. Аб пабудове капліцы ў в. Азершчына. 1821–1827 г.
176. Перапіска з Мінскай духоўнай кансісторыяй аб рамонце цэркваў. 1821 г.
226. Аб зацвярджэнні метрык Прушынскай Р. і Масальскай В. 1824 г.
239. Аб ацэнцы пабудоў у Маладолецкай царкве, выкананых Даўгялам К. 1825–1830 гг.
286. Аб пабудове новай капліцы ў маёнтку Рудня. 1826 г.
288. Аб ацэнцы пабудоў Спаскай царквы ў Лагойску. 1826–1834 гг.
337. Аб пабудове Астрашыцка-гарадоцкай царквы. 1827–1828 гг.
338. Аб рамонце Грабінскай царквы. 1827–1833 г.
358. Звесткі аб колькасці насельніцтва грэка-уніяцкага веравызнання па Мінскай губ. 1832 г.
388. Аб закрыцці Пажарыцкай царквы. 1836–1837 г.
389. Аб закрыцці Кухацка-вольскай царквы. 1836–1838 г.
390. Аб скасаванні Пагажэнскай і Быхаўскай парафій. 1836–1839 г.
392. Аб скасаванні Трасцяніцкай парафії. 1836–1838 г.
393. Аб скасаванні Буцэвіцкай і Выганіцкай парафій. 1836–1837 г.
394. Аб закрыцці Вялешынскай царквы. 1836 г.
397. Аб пабудовах, што належалі Дольскай царкве і згарэлі ў час пажару. 1836–1837 г.
398. Аб устаноўцы іканастаса ў цэрквях Мінскага дэканата. 1836–1838 г.
399. Тоё ж у цэрквях Зарэчна-Пінскага дэканата. 1836–1838 г.
400. Тоё ж у цэрквях Пінскага дэканата. 1836–1837 г.
402. Аб устаноўцы іканастаса ў цэрквях Слуцкага дэканата. 1836–1838 г.
449. Ведамасці гадавой справаздачы жаночых кляштараў. 1837 г.
450. Ведамасці гадавой справаздачы аб унутраным абсталяванні цэркваў.
- 1837 г.
475. Аб пераходзе ў каталіцкую веру парафіян Лагішынскай царквы. 1837–1838 г.
479. Аб пераходзе ў каталіцкую веру парафіян Азарыцкай парафii. 1837–1839 г.
480. Тоё ж — Лапніцкай парафii. 1837–1839 г.
481. Тоё ж — Столінскай парафii. 1837–1839 г.
482. Тоё ж — Качанавецкай парафii. 1837–1838 г.
485. Аб прадастаўленні Мінскаму цывільнаму губернатару старожытных рукапісаў і грамат польскіх каралёў і князёў Вялікага Княства Літоўскага, што захоўваюцца ў архівах кляштараў. 1837 г.
490. Аб пажары, які пачаўся ад бліскавіцы ў Шчорсаўскай царкве. 1837 г.
498. Аб рамонце Заслаўскай плябаніі. 1837 г.
525. Аб выдзяленні ўчастка для могілак пры Снепаўскай царкве. 1838 г.
526. Аб выдзяленні ўчастка для могілак пры Блячынскай царкве. 1838 г.
536. Аб вызначэнні прыналежнасці да царквы Доўцавіцкай капліцы. 1838 г.
537. Аб вызначэнні прыналежнасці да царквы Целяханская і Краневіцкая капліц.
- 1838–1839 г.
538. Аб вызначэнні прыналежнасці да царквы Дарагоўскай капліцы. 1838–1839 г.
541. Аб закрыцці кляштара ў Цепры. 1838 г.
555. Аб рамонце Кіявецкай царквы. 1838–1839 г.
556. Аб рамонце Сноўскай і Сталовіцкай цэркваў. 1838 г.
557. Аб рамонце Старасельскай капліцы. 1838 г.
558. Аб рамонце Вічынскай царквы. 1838 г.

571. Аб пажары, які пачаўся ад бліскавіцы ў Сэрвецкай царкве. 1838 г.
578. Аб выдзяленні ўчастка для могілак пры Саламарэцкай парафії. 1838 г.
600. Спіс парафіян Кажан-гарадоцкай царквы. 1838 г.
615. Ведамасці аб стане цэркваў і касцёлаў Пінскай епархii, далучанай да Полацкай епархii. 1798 г.
629. Рапарты намесніка дэканана Барысаўскага дэканата (ёсць інвентар Свядчайской парафіяльнай царквы). 1811 г.
630. Аб фундушы Шацкай царквы. 1811 г.
662. Лісты папы Бенядзікта, адрасаваныя духавенству уніяцкіх цэркваў. 1751–1753 гг.
665. Прамовы епіскапаў Каніскага і Кракаўскага, інш. дакументы за 1766 г.
670. Візітацыя Далматаўскай парафії. 1798 г.
671. Аб пераходзе з уніяцкага веравызнання ў каталіцкае парафіян Дзісенскага дэканата. 1801 г.
672. Кніга візітацыі Старасвержаньскай парафії за 1809–1826 гг.
673. Ведамасці аб фундушах розных касцёлаў Дзісенскага дэканата за 1810 г.
674. Інвентар цэркваў Барысаўскага пав. за 1811 г.
675. Інвентар цэркваў Бацэвіцкай парафії. 1811 г.
676. Інвентар цэркваў Бабруйскай парафії. 1811 г.
677. Інвентар цэркваў Туркайскай парафії. 1811 г.
681. Інвентары і ведамасці цэркваў па Вілейскаму дэканату за 1820 г.
684. Рапарты Ашмянскага дэканата ў кансісторыю або стане парафій і інш. за 1822–1836 гг.
686. Пасланне мітрапаліта Віленскай і Брэсцкай епархii да парафіян і духавенства ў сувязі з яго юбілеем 31.12.1825 г.
696. Лісты духавенства на імя епіскапа Сямашкі за 1838 г.
698. Ведамасці аб колькасці парафій, цэркваў і парафіян па Пінскай і Тураўскай епархiях. XVII–XVIII стст.
699. Візітацыя цэркваў Ігуменскага дэканата. XVIII ст.
700. Інвентар Суткаўскага кляштара. 1831 г.

Вопіс 3. 1534–1868 гг.

Ніжэй указываюцца справы.

- Документы Дубінскага касцёла. 1563–1818 гг.
- Документы міністра дзісенскіх францысканцаў. 1582–1832 гг.
- Документы Дубінскага касцёла. 1645–1646 г.
- Тое ж. 1648–1827 г.
- Інвентар і апісанне Чарэйскага Белацаркоўскага манастыра, а таксама царквы і фальварка, якія належалі да яго.
- Документы Драгічынскага кляштара францысканцаў. 1710–1829 гг. (цяпер Польша).
- Документы Дзятлаўскага касцёла. 1718–1783 г.
- Апісанне царквы Перабродскай парафії Braslauskaga klyشتara. 1736 г.
- Рэестр дакументаў архіва Braslauskaga klyشتara. 1740 г.
- Копія выпіскі з інвентара Камянец-літоўскага кляштара. 1631–1761 гг.
- Документы архіепіскапа і мітрапаліта Кіеўскага і ўсёй Русі, Брэсцкага і Кіев-Печэрскага архімандрыта Валадковіча Ф.Ф. (пасведчанні, пастырскія пасланні і інш. дакументы). Рэестр дакументаў, што датычацца дзеяйнасці Валадковіча. 1518–1762 гг.
- Документы Дзятлаўскага касцёла. 1765–1835 гг.
- Грамата (nameum, instalacija) на пратапопію, выдадзеная Пінскім уніяцкім епіскапам Гедзонам Гарбацкім. 1778 г.
- Метрыка Kazimira Kirkora. 1778 г.

35. Копія ўказа Кацярыны II аб прызначэнні на пасаду Магілёўскага архіепіскапа рымскага касцёла Сестрэнцовіча Ст. і аб правах і амежаваннях каталіцкага духавенства і кляштараў у Расейскай дзяржаве. Канец XVIII ст.
36. Ведамасці аб стане грэка-уніяцкіх цэркваў. 1782–1841 гг. Рээстр дакументаў мітрапаліцкіх цэркваў (XVI–XVIII стст.).
39. Праект аб фундуши Астроўскай царквы. 1783–1786 гг.
43. Пастанова палкоўніка Вялікага Княства Літоўскага Косця Г. аб публічным знішчэнні “бунтарскага маніфеста” брацтва свсв. Пятра і Паўла ў Друйску. 1785 г.
44. Галоўны інвентар маёнткаў у Полацкім ваяводстве, якія заставаліся да 1785 г. на польскім баку. 1786 г.
- 87a. Рээстр архіўных дакументаў Браслаўскага кляштара базыльянаў. 1793 г.
93. Апісанне Грамілаўскай царквы і парафіі Даўгінаўскага дэканата Віленскай супфраганіі.
94. Запісы розных дакументаў да актаў Брэсцкай канцісторыі. 1794 г.
95. Запатрабаванне гістарычных і інш. ведамасцей аб г. Пінску, кафедры, цэрквах, кляштарах і г. д. XVIII ст.
98. Указ імператрыцы Кацярыны II, які датычыцца амежавання правой уніяцкага духавенства на тэрыторыях, што перайшлі ад Польшчы да Расіі. Канец XVIII ст.
121. Документы Друйскага дамінінканскага кляштара. 1798–1799 гг.
129. Ведамасці ўніяцкіх парафій і их святароў па Дзісенскаму, Браслаўскому і Глыбоцкаму дэканатах. Пачатак XIX ст.
141. Копія фундуша Сямяццкай царквы (з 1431 г.). XVIII ст.
156. Апісанні уніяцкіх цэркваў Брэсцкай епархii і яе духаванства. 1800 г.
176. Інвентар парафіяльнай царквы ў Замошшы. 1801 г.
224. Ведамасці аб цэрквах, парафіях і парафіянах Брэсцкай епархii (для рымскаталіцкай калегіі). 1804 г.
251. Ведамасці (табелі) аб парафіяльных цэрквах Літоўскай правінцыі. 1806–1818 гг.
253. Прашэнні, рапарты і інш. дакументацыя аб базыльянскіх кляштарах і базыльяннах (ёсць цікавыя гістарычныя звесткі).
267. Рапарты Аршанска га епіскапа, Брэсцкага і Барысаўскага дэкананаў. 1811–1828 гг.
273. Звесткі аб цэрквах і кляштарах Мінскай губерні, што пацярпелі ў час вайны 1812 г.
284. Аб пажары ў Лукаўскай царкве. 1813–1821 гг.
318. Фрагменты (у россыпі) да “Апісання уніяцкіх парафій”. 1816 г.
323. Рапарты і ведамасці аб цэрквах, бенефіцыях, фундушах уніяцкага духавенства Брэсцкай епархii. 1818 г.
324. Рапарты і ведамасці Брэсцкага Сімёноўскага кляштара ў Мінскую духоўную канцісторыю аб работе Мейслера над іканастасам для кляштара. 1818–1819 гг.
343. Ведамасці аб Насілаўскай і Шылавіцкай парафіяльных цэрквах Вілейскага дэканата. 1824 г.
349. Інвентар Чарэйскай царквы Дзісенскага дэканата. 1827 г.
359. Аб скасаванні Казіміраўскага кляштара базыльянаў і аб перадачы царквы яго ў ведомства Бабруйскага благачыння згодна з указам грэка-уніяцкай духоўнай калегіі. 1833 г.
365. Аб былой мураванай базыльянскай царкве ў Навагрудку. 1836 г.
366. Аб дакументах Любчанскай царквы. 1836–1837 гг.
379. Кніга апісання цудаў, што адбываліся ў Васькоўскай царкве. 1773 г.
399. Матэрыялы (прашэнні, лісты і інш.) правінцыялам Літоўскай правінцыі базыльянаў. 1775–1779 г.
400. Інвентарныя апісанні кляштараў і цэркваў Мінскага дэканата. 1779 г.
410. Урывак з кнігі лістоў грэка-уніяцкага мітрапаліта Лісоўскага Г. 1796 г.

415. Візітация цэркваў Мозырскага дэканата. 1801 г.
419. Весткі з Бабруйскага павета аб грэка-уніяцкіх цэрквях, занятых права-
слаўнымі свяшчэннікамі. 1809 г.
430. Ведамасці ўліку цэркваў і духавенства Дзісенскага дэканата. 1815–1826 гг.
443. Матэрыялы (інвентары, фундушавая і інш. запісы, перапіска па гаспадар-
чых пытаннях, метрычныя кнігі і інш.) грэка-уніяцкіх цэрквай — Бешанковіцкая цар-
ква. 1746 г.
444. Тое ж. Бобрская царква. 1781 г.
445. Тое ж. Барышанская царква. 1801–1802 гг.
446. Тое ж. Брашавіцкая царква. Б/д.
447. Тое ж. Брэсцкая царква. 1803–1815 гг.
448. Тое ж. Брэсцкая царква св. Міхаіла. 1802 г.
449. Тое ж (са спісам парафіян) 1818 г.
450. Тое ж. Бучацкая царква. 1806 г.
451. Тое ж. Віцебская кафедральна царква. 1725–1727 гг.
452. Тое ж. Глінянская царква. 1788 г.
- 453 . Тое ж. Глыбоцкая царква. Б/д.
454. Тое ж. Гаенская царква. 1798 г.
455. Тое ж. Гомельская царква. 1705–1814 гг.
456. Тое ж. Гарадзіская царква. 1697–1713 гг.
458. Тое ж. Грыгаровіцкая царква. Б/д.
459. Тое ж. Дорайская царква. 1789 г.
460. Тое ж. Данюшэўская царква 1660 г.
461. Тое ж. Даўгапольская царква. 1807 г.
462. Тое ж. Дзверацкая царква. 1780 г.
463. Тое ж. Дзісенская царква. 1827 г.
464. Тое ж. Даубейская царква. 1720 г.
465. Тое ж. Дабрасельская царква. 1759 г.
466. Тое ж. Друцкая царква. 1786 г.
467. Тое ж. Дудзіцкая царква. 1823 г.
469. Тое ж. Жалезніцкая царква. 1806 г.
470. Тое ж. Замойская царква. 1801 г.
471. Тое ж. Запалоцкая царква. 1783–1804 гг.
472. Тое ж. Запалоцкая царква. 1761–1792 гг.
473. Тое ж. Касуцкая царква. 1772 г.
474. Тое ж. Квасаўская царква. 1782 г.
475. Тое ж. Клецкая царква. 1801–1805 гг.
476. Тое ж. Калпеніцкая царква. 1801 г.
477. Тое ж. Камалюўская царква. 1837 г.
478. Тое ж. Краснасельская царква. 1774 г.
479. Тое ж. Кублічская царква. 1764 г.
481. Тое ж. Ладаснянская царква. 1715–1756 гг.
482. Тое ж. Лісіцкая царква. 1813–1816 гг.
483. Тое ж. Мытлянская царква. Б/д.
484. Тое ж. Мельніцкая царква. 1808 г.
485. Тое ж. Нацкая царква. 1762–1779 гг.
486. Тое ж. Невельская царква. 1759–1764 гг.
487. Тое ж. Нягневіцкая царква. 1802 г.
488. Тое ж. Нядзведзіцкая царква. 1761 г.
489. Тое ж. Олтушская царква. 1799 г.
490. Тое ж. Асвейская царква. 1715 г.
491. Тое ж. Асвейская царква. 1805 г.
492. Тое ж. Асінгарадоцкая царква. 1799 г.

493. Тое ж. Астравецкая царква. 1823 г.
494. Тое ж. Пінскага кафедральнаага сабора. 1768 г.
495. Тое ж. Плещаніцкая царква. 1792 г.
496. Тое ж. Паручынская царква. 1789 г.
497. Тое ж. Побялаўская царква. 1752 г.
498. Тое ж. Падгроўская царква. 1634 г.
499. Тое ж. Палянская царква. 1761–1783 гг.
500. Тое ж. Парычанская царква. 1811 г.
501. Тое ж. Прыстаньская царква. 1823 г.
502 . Тое ж. Перабродская царква. 1736 г.
503. Тое ж. Радашковіцкая царква. 1805–1816 гг.
504. Тое ж. Сялецкая царква. 1813 г.
505. Тое ж. Салатыцкая царква. 1780–1781 гг.
506. Тое ж. Сароцкая царква. 1828 г.
507. Тое ж. Стара-мядзельская царква. 1765 г.
508. Тое ж. Судзімвіцкая царква. 1743–1759 гг.
509. Тое ж. Сушичанская царква. 1793 г.
510. Тое ж. Сухапольская царква. 1802 г.
511. Тое ж. Тапыльская царква. 1772 г.
512. Тое ж. Трабская царква. 1796 г.
513. Тое ж. Тумілавіцкая царква. 1797 г.
514. Тое ж. Упярэвіцкая царква. 1798 г.
515. Тое ж. Халопеніцкая царква. 1783 г.
516. Тое ж. Цяпінская царква. 1673–1717 гг.
517. Тое ж. Чарыйская царква. 1766–1782 гг.
518. Тое ж. Чаравяціцкая царква. 1664–1756 гг.
519. Тое ж. Шарашоўская парафія. 1813 г.
520. Тое ж. Яблонская парафія. 1717 г.
521. Матэрыялы (прывілеі каралёў, інвентары, дарчыя запісы, купчыя крэпасці на зямлю і інш. дакументы маёмасна-фінансавага характару) Беразвецкага кляштара базыльянаў. 1708–1837 гг.
522. Тое ж Барысаглебскага Навагрудскага кляштара базыльянаў. 1591–1825 гг.
523. Тое ж. 1597–1782 гг.
524. Тое ж. 1639–1792 гг.
525. Тое ж Барунскага кляштара базыльянаў. 1768–1808 гг.
526. Тое ж Браслаўскага кляштара. 1749–1779 гг.
527. Тое ж Быценскага кляштара базыльянаў. 1775–1779 гг.
528. Тое ж Віцебскага кляштара базыльянаў. 1598–1798 гг.
529. Тое ж. 1599–1756 гг.
530. Тое ж. 1703–1794 гг.
531. Тое ж. 1706–1799 г.
532. Тое ж. 1732–1742 гг.
533. Тое ж. 1738–1753 гг.
534. Тое ж. 1742–1747 гг.
535. Тое ж. 1742–1798 гг.
536. Тое ж. 1753–1774 гг.
537. Тое ж. 1761 г.
538. Тое ж. 1761–1797 гг.
539. Тое ж. 1766–1784 гг.
541. Матэрыялы (фундушавыя запісы, судовыя рашэнні, дарчыя запісы і інш.) Вяржбілаўскага кляштара. 1700–1792 гг.
542. Тое ж Вальнянскага кляштара. 1636–1775 гг.
543. Тое ж Галубіцкага кляштара. 1679 г.

544. Тоё ж Глушанскага кляштара. 1786 г.
 545. Тоё ж Гродзенскага кляштара. 1775–1815 гг.
 546. Тоё ж Дорайскага кляштара. 1757 г.
 547. Тоё ж Дзяялайскага кляштара. 1685–1786 гг.
 548. Тоё ж Дубленскага кляштара. 1772 г.
 549. Тоё ж Заблудайскага кляштара. 1786 г.
 550. Тоё ж Жыровіцкага кляштара. 1591–1835 гг.
 551. Тоё ж. 1719–1835 гг.
 552. Тоё ж. 1831 г.
 553. Тоё ж Казіміраўскага кляштара. 1741–1802 гг.

**Фонд 694. Документы Віленскай каталіцкай дыяцэзіі першай паловы XIX ст.
(Пераважна маёмысныя і статыстычныя матэрыялы)**

Вопіс 1

Ніжэй указываюцца справы.

102. Ведамасці аб капітальных і фундушавых сумах манастырскага і белага духавенства па Віленскай епархii. (Ёсць заўгарі і дадаткі да акта візітацыі Зэльвенскага касцёла.) 1816–1817 гг.
230. Ведамасці і рапарты аб фундушавых сумах касцёлаў, кляштараў, дэканатаў Віленскай дыяцэзіі, што забяспечаны на прыватных і казённых маёнтках. 1816–1841 гг.
261. Рапарты дэканаў і ксяндзоў аб стане касцёлаў і кляштараў па Віленскай дыяцэзіі. 1817 г.
263. Апісанне касцёла ў в. Багданава Ашмянскага пав. 1816–1817 гг.
268. Звесткі пра фундушавыя сумы і капіталы шпіталяў, кляштараў і касцёлаў Віленскай дыяцэзіі. 1810–1817 гг.
282. Акт візітацыі Лідскага касцёла за 1818 год.
284. Ведамасць аб капіталах на ўтриманне кляштараў ордэна піяраў па Віленскай дыяцэзіі за 1818 год.
287. Ведамасць аб капіталах Брэсцкага кляштара ордэна дамініканцаў за 1818 год.
338. Гістарычныя і статыстычныя матэрыялы аб Віленскай і Брэсцкай духоўных семінарыях. 1818–1840 гг.
342. Рапарт правінцыяла Максіміліяна Баўфалы пра стан фундушавых сум кляштараў ордэна кармелітаў босых Віленскай дыяцэзіі. 1818 г.
366. Гістарычныя звесткі аб будынку і фундуши касцёла ў м. Ельня. 1816–1819 гг.
367. Матэрыялы аб рамонтных работах ў Брэсцкім касцёле. 1819 г.
372. Аб выкарыстанні будынкаў былога Брэсцкага езуіцкага касцёла. 1819–1826 гг.
419. Аб будаўніцтве паштовай станцыі ў Браславе. 1820 г.
426. Акт візітацыі кляштара марыявітак ў Слоніме. 1820 г.
449. Акт візітацыі кляштара ордэна дамініканцаў у Друі Дзісенскага пав. 1821 г.
483. Статыстычныя звесткі аб колькасці парафіяльных і філіяльных касцёлаў, шпіталяў пры іх, духавенства і г. д. па Завілейскаму дэканату за 1822 г.
497. Матэрыялы пра кляштары марыявітак Слонімскага дэканата; пра фундушавыя сумы кляштара ордэна дамініканцаў у Брэсце, апісанне кляштара. 1822 г.
505. Матэрыялы па выніках візітацыі касцёлаў Навагрудскага дэканата. 1821–1822 гг.
523. Ведамасць парафіяльных касцёлаў, колькасці духавенства і г. д. па Брэсцкаму дэканату. 1822 г.

546. Статыстычныя дадзеныя аб колькасці парафіяльных і філіяльных касцёлаў, школ пры іх, колькасці духавенства і г. д. ордэна ксяндзоў-бернардзінцаў па Віленскай дыяцэзіі. 1823 г.
578. Ведамасці аб колькасці кляштараў, духавенства, школ і г. д. ордэна ксяндзоў-дамініканцаў па Віленскай дыяцэзіі. 1823 г.
580. Ведамасці аб колькасці кляштараў, духавенства, школ і г. д. ордэна ксяндзоў-езуітаў. 1822–1823 гг.
582. Аб прадастаўленні ў духоўную кансісторыю звестак аб колькасці парафіяльных і філіяльных касцёлаў па Віленскай епархіі. 1823 г.
611. Аб прадастаўленні ў духоўную кансісторыю звестак аб колькасці парафіяльных і філіяльных касцёлаў, апісанне кляштара дамініканцаў у г. Брэсце. 1823–1824 гг.
636. Справа аб нападзе жыхароў м. Гальшаны на мясцовы францысканскі кляштар і захопе ім лесаматэръялаў. 1825–1826 гг.
642. Акты візітацыі касцёлаў Гродзенскага, Брэсцкага і Пружанскага дэканатаў за 1828 г.
652. Справа аб прадастаўленні звестак пра кляштары, што знаходзяцца ў Віленскай дыяцэзіі. 1830 г.
653. Ведамасці аб кляштарах ордэна францысканцаў па Віленскай дыяцэзіі за 1830 г.
654. Статыстычныя і гістарычныя звесткі пра кляштары Віленскай дыяцэзіі. 1830 г.
655. Тоё ж. 1830 г.
657. Статыстычныя ведамасці аб кляштары ў Бярозе-Картузскай. 1830 г.
658. Гістарычныя і статыстычныя матэрыялы аб кляштары ў Бярозе-Картузскай. 1832 г.
660. Звесткі пра фундушы, духавенства і будынак касцёла ў м. Ельня Гродзенскай губ. 1830 г.
736. Статыстычныя ведамасці аб кляштарах ордэна піяраў па Віленскай дыяцэзіі. 1827 г.
787. Ведамасці аб колькасці парафіяльных і філіяльных касцёлаў, велічыні фундушаў і інш. па Брэсцкаму дэканату за 1826 г.
789. Тоё ж па Вайкавыскаму дэканату за 1826 г.
790. Тоё ж па Кобрынскаму і Навагрудскаму дэканатах за 1826 г.
791. Тоё ж па Лідскому дэканату за 1826 г.
792. Тоё ж па Ашмянскому дэканату за 1826 г.
827. Тоё ж па Браслаўскому дэканату за 1826 г.
841. Ведамасці аб касцёлах і кляштарах ордэна піяраў са звесткамі пра стан будынкаў. 1829 г.
891. Звесткі аб выніках візітацыі касцёлаў Віленскай дыяцэзіі за 1828 г.
930. Ведамасці аб колькасці кляштараў ордэна кармелітаў босых па Віленскай дыяцэзіі. 1830 г.
961. Аб перабудове Брэсцкага касцёла дамініканцаў. 1830 г.
991. Аб рамонце Ашмянскага касцёла і ўпарадкаванні прыкасцельнай тэрыторыі. 1831 г.
1004. Пропанава гродзенскага цывільнага губернатара біскому Клангевічу аб закрыцці некамплектных кляштараў па Гродзенскай губ. 1832 г.
1005. Тоё ж па Віленскай губ. 1832 г.
1007. Аб ходзе рамонтных работ у Ашмянскім касцёле. 1832 г.
1012. Аб капіталах і манахах Слонімскага кляштара канонікаў рэгулярных лацэрэнскіх. 1832 г.
1015. Дадзеныя аб фундушах і капіталах скасаваных кляштараў па Віленскай губ.

1024. Інвентар Гродзенскага Занімонскага кляштара ордэна францысканцаў.
1832 г.
1032. Пра будаўніцтва Радуньскага касцёла Лідскага пав. 1832–1840 гг.
1037. Інвентар касцёла ў м. Воўпа Гродзенскага пав. 1832 г.
1073. Звесткі пра капітальны фундушны скасаванага кляштара дамініканцаў у Гродне. 1833 г.
1087. Аб ходзе рамонтных работ у Ашмянскім касцёле. 1833 г.
1094. Статыстычныя ведамасці аб стане філіяльных касцёлаў і капліц па Гродзенскаму дэканату. 1834 г.
1095. Тое ж па Браслаўскаму дэканату. 1834 г.
1096. Тое ж па Радуньскаму дэканату. 1834 г.
1097. Тое ж па Віленскому дэканату. 1834 г.
1098. Тое ж па Брэсцкаму дэканату. 1834 г.
1103. Тое ж па Ваўкавыскаму дэканату. 1834 г.
1104. Тое ж па Кобрынскаму дэканату. 1834 г.
1106. Тое ж па Вішнеўскаму дэканату. 1834 г.
1110. Тое ж па Лідскаму дэканату. 1834 г.
1111. Тое ж па Свірскаму дэканату. 1834 г.
1112. Тое ж па Слонімскаму дэканату. 1834 г.
1178. Аб рамонце іканастасаў і забяспечанасці імі грэка-уніяцкіх цэркваў па Захоўніх губ. 1834–1838 гг. 120 арк.
1182. Аб закрыцці капліцы ў в. Грудаполь Слонімскага пав. 1828, 1834 гг.
1192. Аб рамонце касцёла ў м. Дзярэчын Слонімскага пав. 1827–1834 гг.
1225. Звесткі рознага харктару аб скасаваным у Брэсце кляштары ордэна тройніцтварыяў. 1835 г.
1229. Статыстычныя ведамасці аб колькасці кляштараў, касцёлаў, капліц, парафіян, школ і інш. звесткі па кляштарах ксяндзоў-бернардынцаў у Віленскай дыяцэзіі за 1835 г.
1261. Тое ж па Вішнеўскаму дэканату за 1835 г.
1264. Тое ж па Пружанскому дэканату за 1835 г.
1265. Тое ж па Браслаўскому дэканату за 1835 г.
1267. Тое ж па Кобрынскому дэканату за 1835 г.
1270. Тое ж па Гродзенскому дэканату за 1835 г.
1271. Тое ж па Свірскому дэканату за 1835 г.
1274. Тое ж па Слонімскому дэканату за 1835 г.
1275. Тое ж па Радуньскому дэканату за 1835 г.
1276. Тое ж па Лідскому дэканату за 1835 г.
1277. Тое ж па Навагрудскому дэканату за 1835 г.
1278. Тое ж па Брэсцкому дэканату за 1835 г.
1280. Тое ж па Віленскому дэканату за 1835 г.
1284. Тое ж па Ашмянскому дэканату за 1835 г.
1314. Рапарты ксяндза Яна Котцыча біскупу Клангевічу аб неабходнасці будаўніцтва новага касцёла ў м. Зэльве Слонімскага пав. 1836 г.
1342. Справа аб пажары ў Ашмянскім касцёле. 1837–1840 гг.
1343. Аб перадачы ў казённае ведамства бальнічнага дома і фундушовай зямлі Гальшанская кляштара францысканцаў. 1837–1840 гг.
1353. Ведамасці аб фундушах і капіталах кляштараў і касцёлаў па Віленскай дыяцэзіі. 1838 г.
1374. Інвентарнае апісанне плябаніі ў Слоніме. 1838 г.
- 1375, 1376. Справы аб будаўніцтве ў Віленскай дыяцэзіі капліц і правядзенні ў іх богаслужэнняў. 1838 г.



ПОЛЬШЧА



Аляксей Літвін (Мінск)

ДАКУМЕНТЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ВАРШАУСКАЙ ПУБЛІЧНАЙ БІБЛІЯТЭЦЫ

Польска-савецкая вайна 1919–1920 гг., падзеі, што адбываліся на тэрыторыі Беларусі, па шэрагу прычын яшчэ не атрымалі дастатковага навуковага асвяління ў айчыннай гісторыяграфіі. Адной з прычын гэтага, на наш погляд, з’яўляеца адсутнасць у нашых архівах арыгінальных дакументальных матэрыялаў польскіх ваенных і грамадзянскіх акупацыйных органаў. Так здалася, што амаль усе яны апынуліся ў Польшчы, дзе частка з іх загінула ў час вясенне-летняга наступлення Чырвонай Арміі 1920 г. і нямецкай акупацыі 1939–1945 гг. Мы маем на ўвазе дакументы аб дзеянасці Літоўска-Беларускага дэпартамента пры Міністэрстве замежных спраў Польшчы (большая частка яго загінула), Грамадзянскага ўпраўлення Усходніх зямель пры Галоўным камандаванні польскай арміі — Зажонду цывільнага зямель Усходніх (*Zarząd cywilny ziem wschodnich — ZCZW*, далей — ЗЦЗВ) і яго структур на акупаванай тэрыторыі Беларусі. Значная колькасць разрозненых арыгінальных дакументаў ЗЦЗВ па незразумелых прычынах апынулася не ў архівах, а ў аддзеле рукапісаў Варшаўскай Публічнай бібліятэкі¹ і была доўгі час фактычна недасягальна для даследчыкаў. Упершыню аб іх існаванні стала вядома з публікацыі ў 1971 г. вядомага польскага гісторыка Аляксея Дзяругі². Цікава, што ў сваёй грунтоўнай манаграфіі “Усходняя палітыка Польшчы на землях Літвы, Беларусі і Украіны (1918–1919)”³, якая выйшла ў 1969 г. у Варшаве, аўтар аб існаванні гэтых дакументаў нічога не гаварыў.

Відаць, ёсьць неабходнасць крыху больш сказаць аб ЗЦЗВ. Гэты орган з’явіўся шляхам шэрагу рэарганізацый аднаго з аддзелаў Міністэрства замежных спраў (МЗС) пасля таго, як 8 лютага 1919 г. начальнікам Польскай дзяржавы Ю. Пілсудскім быў падпісаны дэкрэт, які абвясціў аб tym, што з пачаткам аперацыі польскіх войскаў у Літве і Беларусі на занятых тэрыторыях усталёўваеца ваеннае кірауніцтва, што ўсе дэкрэты і распараджэнні, абавязковыя да

¹ Biblioteka Publiczna mst. Warszawy ul. Koszykowa, 26 (BP).

² Deruga A. Akta archiwalne zarządu cywilnego ziem wschodnich (1919–1920) // Biuletyn Informacyjny Studiów z dziejów stosunków polsko-radzieckich. 1971. Nr 23. Lipiec – wrzesień. S. 45–54.

³ Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919). Warszawa, 1969.

выканання, павінны выдавацца Генеральным штабам польскіх войскаў сумесна з Літоўска-Беларускім дэпартаментам польскага МЗС⁴. 19 лютага 1919 г. Пілсудскі прызначыў дырэктара дадзенага дэпартамента прафесара Людвіка Калянкоўскага Генеральным грамадзянскім камісарам пры Ваенным упраўленні Усходніх зямель (*Kresów wschodnich*). У час паходу на Ліду і Вільню, 15 красавіка 1919 г., Л. Калянкоўскага на гэтай пасадзе замяніў Ежы Асмалоўскі, які стаў Генеральным камісарам, шэфам Грамадзянскага ўпраўлення Усходніх зямель пры Галоўным камандаванні⁵. Фактычна быў створаны цывільны ўрад і размежаваны сферы дзейнасці паміж вайсковымі і цывільнымі ўладамі.

Асаблівасцю функцыянування польскай ваенна-грамадзянскай адміністрацыі занятых усходніх ашараў з'яўлялася тое, што яна знаходзілася ў непасрэдным падначаленні Ю. Пілсудскага як Галоўнакамандуючага (*Wodza naczelnego*), а не “Начальніка дзяржавы” (*Naczelnika państwa*), таму на падставе загаду Пілсудскага ад 12 мая 1919 г. у Варшаве было створана спецыяльнае прадстаўніцтва (экспазітура) ЗЦЗВ, у задачу якога ўваходзіла “інфармаванне Генеральнага камісара аб пажаданнях цэнтральных уладаў і азнямленне польскага кіраўніцтва з пазіцый ЗЦЗВ па ўсіх пытаннях занятых Усходніх зямель”. Узначаліў прадстаўніцтва буйны ковенскі магнат, вядомы кансерватор, былы кіраўнік Камітэта абароны Усходніх зямель (*Komitetu obrony Kresów — KOK*), граф Міхал Станіслаў Корвін-Касакоўскі. У сакратарыяце прадстаўніцтва былі аддзелы: ліквідацыі ваенных страт, ваенных спраў здабычы Усходніх зямель і Беластоцкай акругі. Акрамя таго, вясной 1919 г. да прадстаўніцтва былі далучаны два аддзелы Літоўска-Беларускага дэпартамента МЗС: гаспадарчы і пашпартны. У прадстаўніцтве працавалі прадстаўнікі магнацкіх сем'ёў з Усходніх зямель Станіслав Ваньковіч, Раман Ёдка-Наркевіч, князь Геранім Друшкі-Любецкі. ЗЦЗВ падпарадкоўвалася вялізная тэрыторыя захопленых усходніх раёнаў, якая была падзелена на акругі, а тыя — на паветы (раёны). Спачатку былі ўтвораны тры акругі: Віленская, Брэсцкая і Валынская, а пасля захопу ў жніўні 1919 г. Мінска — Мінская. На чале акруг стаялі акруговыя камісары, якім падпарадкоўваліся павятовыя старосты (да каstryчніка 1919 г. — камісары). Сядзіба Генеральнага камісара ЗЦЗВ месцілася спачатку ў Варшаве, а са жніўня 1919-га да ліпеня 1920 г. у Вільні. Зліквідавалі ЗЦЗВ у верасні 1920 г.

Знаёмства з матэрыяламі картатэкі рукапіснага фонду сведчыць, што не ўсе дакументы, якія датычацца дзейнасці Варшаўскага прадстаўніцтва і ў цэльым дзейнасці ЗЦЗВ, захаваліся. Але тое, што захавалася, — гэта, па сведчанню А. Дзяяргі, каля 130 архіўных спраў (№ 1656—1773). Так, у справе № 1656 знаходзіцца дзённік палітычнага аддзела ЗЦЗВ з 26 сакавіка да 16 мая 1919 г.

⁴ Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziemi Litwy, Białorusi i Ukrainy. S. 180.

⁵ Deruga A. Akta archiwalne Zarzadu cywilnego... S. 46.

У ім засведчаны ход падзея, якія датычыліся палітычнага аддзела: дакументація, якая паступала ў аддзел з указаннем даты і таго, каму яна накіроўвалася для выканання (рэагавання), але саміх матэрыялаў няма. Часткова яны ёсьць у іншых архівах Польшчы ці ў іншых справах. Для прыкладу можна прывесці запіс у дзённіку ад 31 сакавіка пад № 17. Тут значыцца: “У справе дасланай беларускай дэкларацыі. Накіравана ў канцылярыю кірауніка міністэрства. Рэгістрацыйны № 76/1”. Знаёмства з іншымі справамі, у прыватнасці з № 1688/2 (“Нацыянальны рух на Гродзеншчыне”), дапамагло выясветліць, што гэта была ініцыятыва Беларускай рады Гродзеншчыны — выкласці польскім уладам проблемы беларускага нацыянальнага руху.

Асаблівую цікавасць уяўляюць дакументы Літоўска-Беларускага дэпартамента МЗС (№ 1682): дыпламатычна перапіска, агляды літаратуры беларускага, літоўскага і польскага друку, рапарты і справаўдачы акруговых і павятовых камісараў, загады па Першай брыгадзе Літоўска-Беларускай дывізіі і інш. Так, у лютым 1919 г. камісар Гродзенскага павета Станіслаў Іваноўскі даслаў дэпартаменту тры рапарты аб пераговорах з беларусамі і аб планавым прыездзе ў Варшаву Антона Луцкевіча, “інфармацыю аб тым, што бальшавікі ў Вільні праводзяць вельмі ажыўлены гандаль з немцамі. Галоўным пасрэднікам з нямецкага боку з’яўляецца Магер Венк, які забірае 10 працэнтаў да стаўленага ад бальшавікоў тавару” (№ 1688/2, арк. 31). Вельмі каштоўнымі з’яўляюцца матэрыялы аб дзеянасці мясцовых польскіх улад, аб іх адносінах да беларусаў, украінцаў, яўрэяў, рускіх і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей (матэрыялы аддзела нацыянальнасцей, №.1663, 1665, 1688). У якасці прыкладу можна прывесці пратакол допыту вядомага беларускага дзеяча, аўтара песні “Мы выйдзем шчыльнымі радамі” Макара Касцевіча (Краўцова) ад 19 снежня 1919 г. у Мінскім акруговыム судзе, праведзенага падпракуратарам Мяцельскім. Пратакол напісаны на польскай мове і знаходзіцца ў справе № 1663/2. Ніжэй прыводзіцца яго тэкст:

Пратакол

1919 года снежня 19 дня ў Мінску

Падпракуратар пры Акруговыム судзе ў Мінску Я. Мяцельскі дапытаў ніжэй названага, і ён даў наступныя паказанні: Макар Касцевіч, 28 гадоў, праваслаўны. Пражывае ў Мінску па вул. Садовай, д. 4-1.

Я пісаў у газету “Беларус”, артыкулы мае заўсёды падпісаны псеўданімам “Краўцоў Макар”, адзін раз толькі, пры перакладзе на беларускую мову выступлення Начальніка дзяржавы, надрукаванага ў іншых газетах, пераклад выступлення не быў мной падпісаны. Рукапісы сваіх выступленняў аддаваў сакратару рэдакцыі ці яго намесніку. Артыкул “Плебісцытныя размовы” пісаў я і аддаў таксама ў рэдакцыю. Аб тым артыкуле не меў ніякай гутаркі з панам Луцкевічам і з панам Лёсікам. Я не ведаю, хто быў фактычна рэдактарам газеты “Беларус”, таму што рэдка быўваў у рэдакцыі. Пішуучы артыкул “Плебісцытныя размовы”, я не меў намеру выказаць непавагу Польскаму сейму, а меў на ўвазе толькі партыі сейма, большасцю

галасоў якіх былі вызначаны плебісцыйныя выбары ў Беларусі, — г. зн. меў на ўвазе польскую партыю Народнай дэмакратыі. Я лічу, што ў вышэй адзначаным артыкуле непавагі сейма няма, а ёсьць толькі звычайнай палітычнай палеміка, таму што лічу сябе не належачым да Польскай дзяржавы і што Беларусь мае права быць самастойнай дзяржавай. Крытыка распарааджэння сейма, якія датычаць Беларусі, па майму разуменню, не ёсьць злачынства. Я лічу, што Польская дзяржава толькі часова заняла тэрыторыю Беларусі, якая павінна існаваць самастойна, і як жыхар Беларусі і афіцэр Беларускага войска ад снежня бягучага года перад Польской дзяржавай ніякіх абавязкаў не маю. Акрамя службовых вайсковых. Паўтараю, што я маю права крытыкаваць распарааджэнні Польскай дзяржавы таксама, як і іншых дзяржаў, што датычацца маёй Бацькаўшчыны-Беларусі. Калі пісаў “Плебісцыйныя размовы”, у Беларускім войску яшчэ не служыў.

Прачытана, Беларускага войска падпаручнік *M. Касцевіч*.

Да вызначэння ніжэйшай справы абавязваюся не выязджаць без дазволу судовых улад.

*Касцевіч.
Падпракуратар **Мяцельскі**.*

Знаёмства з матэрыяламі аддзела абмену ваеннопалоннымі (№ 1658) дае звесткі пра тое, як праходзіў працэс абмену і вызвалення з палону беларусаў і грамадзян Савецкай Расіі. Так, 20 мая 1920 г. ваенны аддзел Генеральнага камісара атрымаў ад слонімскага павятовага старосты адказ, у якім гаварылася: “Да Генеральнага камісара ў Вільні (Š-to Jarska 13), Камісіі па грамадзянскіх справах. На ліст ад 26 студзеня б. г. за № 33 маю магчымасць паведаміць, што ў адпаведнасці з адказам начальніка 4 раёна адносна вызвалення інтэрнаванага Ігната Дварчаніна з боку тутэйшых улад ніякіх перашкод няма”. У справе маюцца адказы свярдзенскага старосты аб адмове вызвалення інтэрнаванага Міхала Трыхона, ігуменскага старосты аб адмове ў вызваленіі Д. Някрасава, таму “што ён належаў да бальшавіцкай партыі і быў ворагам Польскага ўрада” (с. 51). Навагрудскі староста адносна вызвалення з палону Антона Ермаловіча, які пры ўладзе бальшавікоў быў сакратаром гміны, напісаў: “Пажадана, каб яго вяртанне не наступіла хутка” (с. 49).

Цікавыя звесткі ёсьць у справаўздачных дакументах акруг, старостваў, паветаў і матэрыялах ліквідацыйных камісій па Мінску, Брэсцкаму, Баранавіцкаму, Барысаўскаму, Бабруйскаму, Браслаўскаму, Лепельскаму і шэрагу іншых старостваў і паветаў, матэрыялах аб дзейнасці “Стражы крэсовай”, паліцыі і жандармерыі, аддзелаў палітыкі, сацыяльной апекі, прамысловасці і інш.

Дакументы і матэрыялы ЗЦЗВ з'яўляюцца каштоўнай крыніцай аб польскім акупацыйным рэжыме на тэрыторыі Беларусі ў 1919–1920 гг., аб жыцці і дзейнасці насельніцтва, яго адносінах да новай улады. Зразумела, што наспела неабходнасць выяўлення і складання поўнага спісу дакументаў і матэрыялаў ЗЦЗВ, якія захоўваюцца у Варшаўскай Публічнай ббліятэцы, іншых архівах Польшчы. Копіі гэтых матэрыялаў павінны быць таксама ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, таму што гэта частка нашай гісторыі.

Адам Мальдзіс (Мінск)

БЕЛАРУСІКА Ў ПОЛЬСКІХ РУКАПІСНЫХ ЗБОРАХ

Працуючы у Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук Беларусі (цяпер Нацыянальная акадэмія навук Беларусі), я некалькі разоў выязджаў у Польшчу для архіўных і бібліятэчных пошукаў. Спачатку цікавіўся толькі творамі беларускай літаратуры XIX ст., потым пашырыў свае пошукупі на шматмоўную літаратуру Беларусі XVII–XVIII стст. Урэшце стаў запісваць ўсё, што было звязана з беларускай зямлёр, яе гісторыяй, культурай. Знойдзеная літаратурныя помнікі былі апісаны ў манаграфіях “Творчае пабрацімства”, “Таямніцы старажытных сховішчаў”, “На скрыжаванні славянскіх традыцый”, увайшлі ў некалькі анталогій. Звесткамі па гісторыі і мастацтву дзяліўся з калегамі. І ўсё роўна многія знаходкі засталіся незапатрабаванымі. Яны зафіксаваны ў маёй картатэцы і сёння пропануюцца чытачам-даследчыкам для выкарыстання.

Звесткі згрупаваны па гарадах (у іх беларускім алфавітным парадку), а ўнутры гарадоў — па сховішчах: архівах і аддзелах рукапісаў бібліятэк. Затым даецца кароткае апісанне рукапісаў з указаннем (на пачатку) іх парадковага нумара.

ВАРШАВА

Галоўны архіў старадаўніх дакументаў (AGAD)

Архіў Браніцкіх з Сухой

189/222. Копія з рукапісаў Публічнай бібліятэкі ў Пецярбургу за 1633–1650 гг., зробленыя Віктарам Каліноўскім у 1859 г. Ёсьць вершаваны твор на польскай мове — “Палёгка болю і жалю ад спалення і спусташэння горада Полацка маскоўскім непрыяцелем 2 ліпеня 1633 г.”.

295/370. Вершы на польскай і лацінскай мовах, запісаныя настаўнікам або вучнямі Полацкай езуіцкай акадэміі. Рукапіс знаходзіўся у бібліятэцы Адама Мялешкі-Малішкевіча.

353/452. Каталог бібліятэкі А. Мялешкі-Малішкевіча. Месца яе знаходжання не-вядома (відаць, Беларусь). У каталогу многа віленскіх выданняў XIX ст.

Архіў Прозараў (з Хойнікаў) і Ельскіх (з Замосця пад Мінскам)

136. Матэрыялы да біяграфіі дачкі Аляксандра Ельскага Аляксандры Глогер.

137. Розныя біяграфічныя матэрыялы.

138. Друкаваныя і рукапісныя крыніцы па гісторыі Рэчы Паспалітай за 1744–1786 гг., сабраныя А. Ельскім. Матэрыялы раскладзены па гадах.

139. Збор матэрыялаў па гісторыі дысідэнцтва і Барскай канфедэрацыі. Ёсьць польская вершы, прысвечаныя падзеям у Гінску і Гродне.

140. Матэрыялы па гісторыі беларускай літаратуры. Ёсьць вершаваныя тэксты — “Гутарка старога дзеда”, “Пазнаў праўду” сялянскага паэта-самавука з Івянца, Мікалая Марозіка (Навагрудчына), зроблены А. Ельскім пераклад на беларускую мову першай часткі паэмы А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш”. Вядомы калекцыянер Р. Зямкевіч паведамляе А. Ельскаму, што перасылае яму копію беларускага верша 1794 г. Захоўваюцца выданні “Вязанкі” Янкі Лучыны (1903) і “Да свайго Бога” М. Зыха (у перакладзе Я. Свяяка). Ёсьць фатаграфія Беларускага кружка ў Варшаве, дзе зафіксаваны В. Галаўня, В. Выслauх, Р. Зямкевіч, Л. Дубейкаўскі, Г. Леўчык, а таксама складзеная А. Ельскім “Беларуская бібліятрафія” (па гадах).

141. Матэрыялы, якія датычацца аднаўлення дзейнасці Віленскага універсітэта.

143. Выразкі, якія датычацца гісторыі ўнітаў (1913–1915 гг.).

144. Калекцыя фотаздымкаў і эскізаў.

Нацыянальная бібліятэка (аддзел рукапісаў)

2760–2768. Рукапісы з калекцыі Аляксандра Ельскага, набытыя ў 1936 г. ад сям'і.

2856. Карэспандэнцыя польскага паэта З. Пшасмыцкага (Мірыяма). Сярод яе — лісты ад Яна Неслухоўскага (Янкі Лучыны) 1887–1888 гг. На арк. 75 польскі верш гэтага паэта “Сённяшні вясковы лірнік”.

2915. Лісты і творы Уладзіслава Сыракомлі, набытыя ў 1947 г. ад Г. Кааратынскага.

2975. Карэспандэнцыя жыхара Мінска Аляксандра Валіцкага. На арк. 34–35 ліст ад Я. Неслухоўскага 1884 г.

2981. Рукапісы са збораў А. Валіцкага. Ёсьць тэксты польскіх вершаў і перакладаў Я. Неслухоўскага.

5304. Рукапіс польскай паэмы Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча “З-над Іслачы”.

5370. “Акварэлькі з паляўнічага жыцця на Палессі” Я. Неслухоўскага. Куплены ў 1942 г. у З. Пшасмыцкага.

5406. “Легенда” К. Стаброўскага (Слонім?) на польскай мове.

5452. Паэтычныя творы і пераклады польскай і беларускай паэтэсі Зофіі Ташашкоўскай (Адама М-скага), якая жыла на Капыльшчыне. Ёсьць пераклад на беларускую мову верша “Як жа мне браць цябе, дзяўчына”.

5453. “Кветкі зла” Ш. Бадлера ў польскім перакладзе З. Ташашкоўскай.

5455. Польскі зборнік “Паэзія” З. Ташашкоўскай.

5786. Альбом Людвікі Кастравіцкай з Дарашковічаў. Ёсьць аўтограф В. Кюхельбекера.

5792. Альбом невядомай А. В. са Свіслачы.

5995. На арк. 14–16 тры лісты А. Ельскага да невядомага (1903).

6157. Польская трагедыя “Паляк у Амерыцы, Францыі і Іспаніі, або Маладая мулатка”, пастаўленая ў 1828 г. “у Міслабары калія Клецка над Шчарай”. Далучаны ноты музычных твораў, якія выконваліся ў час спектакля.

6381. “Успаміны пра найстарайшага майго брата Йозафа Патоцкага (Мар’яна Богуша)” Феліцыі з Патоцкіх Паплаўскай. Гаворыцца пра дзяцінства, якое прайшло ў Мінску.

6508. Фрагмент рукапіснай спадчыны Л. Топур-Звяждоўскага, які у 1863 г. камандаваў паўстанцамі на Магілёўшчыне.

6540. “Запісная кніжка паўстанца з магілёўскай турмы” 1863 г. Ёсьць запіс продка У. Каараткевіча.

6741–6825. Рукапісы з Варшавскага архіва Нясвіжскай ардынацыі (частка, якая не трапіла ў Галоўны архіў старадаўніх дакументаў). Пад № 6750 — рукапісная “Логіка” XVII ст. на лацінскай мове з Нясвіжскай бібліятэкі, пад № 6782 — падручнік па філософії, якая выкладалася ў піярскім калегіуме ў Шчучыне ў 1767–1769 гг.

6903. "Манускrypt навагрудскага столыніка Станіслава Дуніна-Вансовіча", куды ўключаны копіі на польскай і лацінскай мовах гістарычных і літаратурных матэрыялаў 1733–1760 гг.

6990. Аперэта "Агатка" Мацея Радзівіла, пастаўленая ў Нясвіжы ў другой палове XVIII ст.

7207. Лісты ўраджэнца Случчыны, сябра Т. Шаўчэнкі, мастака Браніслава Залескага да сям'і Адамовічаў.

7262. Перапіска кракаўскага друкара У.-Л. Анчыца і яго сына В.-З. Анчыца. Ёсць лісты Адама Кіркора і Вінцэя Каратынскага.

7274. Розныя паперы В. Каратынскага.

7317. Лісты Уладзіслава Сыракомлі да Яна Хэнцінскага (са збораў Каратынскіх).

7330. "Лісты самотнай" Юліі Ціцюс са Слонімскага павета ў рэдакцыю газеты "Kurier Wileński" (пра стан адкукацыі, погляды шляхты ў сярэдзіне XIX ст.).

8834. Успаміны ўраджэнца Міншчыны В. Валодзькі (Кошчыца), удзельніка паўстання 1863 г., затым эмігранта ў Турцыі.

8859. "Галшка", польская паэма М. Бардскага, "двараніна Мінскай губерні".

Універсітэцкая бібліятэка (аддзел рукапісаў)

263–315. Рукапісы з бібліятэкі Стравінскіх у Накрышках Навагрудскага ваяводства. Асноўная іх частка звязана са слонімскім старостай Фларыянам Бруненам Стравінскім (памёр каля 1787 г.). Сярод рукапісаў — копія "Генрыяды" Вальтера (№ 265), беларуская "Прамова Мялеши" (№ 274, т. 2, арк. 971–973), перапіска паэта Ф. Карлінскага і ўладальніка Шчорсаў I. Храптовіча (№ 278), апісанне Дзятлава на Навагрудчыне (№ 273), польская вершы Ігната Булгароўскага з Навагрудчыны (№ 283), апісанне падарожжа невядомай аўтаркі са Слоніма ў Марыенбад на французскай мове (№ 302), інвентары слонімскіх маёнткаў Стравінскіх (№ 306).

317. Фрагменты архіва Вайніловічаў з Навагрудскага пав. на польскай, старабеларускай і лацінскай мовах. XVI–XVIII стст.

319. Акты з Ваўкавыскага пав.

320. Акты вёскі і пушчы Мілавіды на польскай, старабеларускай і лацінскай мовах. XVII–XIX стст.

321. Акты маёнтка Дзярэчын. Канец XVIII–першая палова XIX ст.

323. Акты Клецкай і Давыдгарадоцкай ардынацый з архіва Радзівілаў. 1825–1856 гг.

325. Документы маёнтка Банклейскіх Ляхавічы ў Пінскім пав. 1511–1811 гг.

326. Маёмасна-юрыдычныя документы розных сем'яў з Мінскага і Полацкага ваяводстваў на польскай, старабеларускай і рускай мовах. XVII–XIX стст.

327. Маёмасныя документы Шчытоў-Забельскіх з Полацкага ваяв. на польскай і старабеларускай мовах. XVII–XVIII стст.

328–329. Документы Дэспатаў-Зяновічаў з Полацкага ваяв.

330. Акты з Беразечча Полацкага ваяв. XVII–XVIII стст.

331. Копіі з гарадскіх кніг Полацка.

333. Маёмасныя документы з Беларусі (на арк. 3–4 фундуш на праваслаўную царкву ў Гудзевічах ад 4 ліпеня 1539 г.).

334. Маёмасныя документы з Лідскага пав.

336. Інвентар двара, фальварка, горада і ўладанняў Маркаўскага староства Ашмянскага пав. на польскай і старабеларускай мовах. 1618 г.

347. З папераў беларускага і польскага фалькларыста Міхала Федароўскага.

428–440. Асабістыя матэрыялы, рукапісы і карэспандэнцыя Міхала Федароўскага. У tym ліку яго сышткі з записамі да шматтомнай працы "Беларускі народ на Літоўскай Русі".

459. Біяграфія Зарыяна Далэнгі-Хадаюскага, напісаная Рамуальдам Падбярэскім і перададзеная ў бібліятэку Людвікам Кааратынскім.

469. Праца беларускага і польскага кампазітара з Міншчыны Міхала Ельскага "Танцы народа Мінскай губерні".

Паводле каталога новых набыткаў (акцэсія) пасля 1945 г.

167. Біяграфічныя і маёмасныя матэрыялы сям'і Ельскіх, набытыя ад сям'і Глогераў. 1785–1824 гг.

182. Гістарычныя і статыстычныя нататкі Станіслава Ельскага на польскай і французскай мовах. Паходзяць са збораў Аляксандра Ельскага ў Замосці на Міншчыне. Перададзены Зыгмунтам Глогерам у 1951 г. 1816–1819 гг.

260. Гаспадарчыя документы з архіва Агінскіх на Гродзеншчыне на польскай і старабеларускай мовах. XVI–XIX стст.

411. Маёмасна-юрыдычныя документы маёнтка Горсплі Полацкага ваяв. XVII–XVIII стст.

412–418. Такія ж документы маёнткаў Пліса, Багушэвічы, Крывічы і інш., якія знаходзяліся пераважна ў Полацкім пав.

592. Інвентар маёнтка Ярэміча на Навагрудчыне. 1693 г.

593–605. Рукапісныя матэрыялы, пераважна маёмасныя, з архіва Радзівілаў у Нясвіжы. Ёсць рукапіс па філософіі XVII ст.

912. "Усялякая ўсялячына", сабраная Бухартоўскім у Шчучыне, на польскай мове. 1821 г.

945. Рукапіс мінчаніна Ігнація Быкоўскага, які ўключае сеймавыя прамовы і вершы. Канец XVIII ст.

1361. Юрыдычныя документы розных шляхецкіх родаў з Полацкага і Віленскага ваяводстваў. XVI–XIX стст.

1611. "Успаміны дзяцінства, праведзенага на Навагрудчыне (1880–1887)" беларускага і польскага фатографа Яна Булгака. Напісаны на польскай мове ў 1940 г.

ВРОЦЛАЎ

Бібліятэка імя Асалінскіх (аддзел рукапісаў)

302. На арк. 531–534 "Універсал Аршанска гавета".

1125. Рукапісны "Кодэкс" XVII–XVIII стст. На арк. 120–125 беларускія і польскія беларускія інтэрмедыі, якія выконваліся ў езуіцкіх школьніх тэатрах на Беларусі (Полацк, Віцебск, Орша, Навагрудак).

1857.. "Французы ў Полацку ў 1812 г." С. Пышылэнскага. На польскай мове.

1894. "Збор розных рэചаў, разумныя і дасціпныя аповесці" падсудкавіча Віцебскага ваяв., на польскай мове. 1768–1769 гг.

2194. Накіды звестак пра рукапісы са збораў Віктара Каліноўскага.

2241. "Каталог кніжак, якія засталіся пасля Віктара Каліноўскага ў Пецярбургу". 1864 г.

2434. "Хроніка" Тодара Еўлашоўскага.

2514. Выпіскі з земскіх кніг Навагрудскага ваяв.

2662–2663. Лісты Радзівілаў.

3150. "Думкі" мінчаніна, беларускага і польскага паэта Ігнація Легатовіча, на польскай мове.

3454. "Успаміны" жыхара Віцебска Максіміліяна Маркса на польскай мове. Сярэдзіна XIX ст.

3667. "Успаміны пра домік лідскіх піяраў" Язафата Вайшвілі на польскай мове.

4231. Дыярыуш агульнага гродзенскага сейма ў 1752 г.
4814. Інвентар Гомельскага староства 1771 г.
5167. Інвентар Шклойскага графства. 1727 г.
- 5170, 5171, 5179. Інвентары Чачэрскага староства. XVIII ст.
5397. Карэспандэнцыя мінскага ваяводы Адама Хмары. XVIII ст.
6278. "Дыялогі і інтэрмедыі школ у Жыровічах і Бучачы". Ёсць інтэрмедыя на беларускай мове пра сляпога і кульгавага, пана і селяніна. 1751 г.
6330. "Успаміны" жыхара Слуцка Станіслава Шантыра. 1846 г.
- 6832, 6844. Карэспандэнцыя і асабістыя дакументы польскага пісьменніка і мемуарыста Эдуарда Паўловіча з Навагрудчыны.
9571. "Дыярыуш пецярбургскага падарожжа Адама Хмары, мінскага ваяводы"
- I. Комара на польскай мове. 1799 г.
9665. "Пра таварную гаспадарку" Іаахіма Храптовіча, уладальніка Шчорсаў на Навагрудчыне.
11984. Польскія вершы нясьвіжскай княжны Ф.-У. Радзівіл. XVIII ст.
12036. Лісты Адама Ганорыя Кіркора. Другая палова XIX ст.
12273. "Горстка ўспамінаў пра 63 г." Людвікі з Ямантаў Радзевіч на польскай мове. Падрабязна гаворыцца пра дзеянісць Кастуся Каліноўскага.
12778. "Капіярыуш" драматургічных твораў, складзены, праўдападобна, у езуіцкім калегіуме ў Орши. У зборнік уключаны тэкст польскай п'есы "Духоўнае прычасце свяс. Барыса і Глеба", якая ставілася ў Полацку і ў якой ёсць некалькі беларускіх інтэрмедый.
13159. "Успаміны" Г. Велявейскага з Любчы на польскай мове. 1809–1831 гг.
13163. "Успаміны дачкі" Міхаліны Граковіч-Гаўсмановай на польскай мове. Гаворыцца пра Рубяжэвічы, Мінск.
13199. Біяграфія Вандаліна Шукевіча, археолага, які жыў на Лідчыне, напісаная ўраджэнцам Беларусі Аляксандрам Снежкай. Сярэдзіна XIX ст.
13228. Вершы і лісты да Ф. Зянковіча беларускай і польскай паэтэсы Зофіі Ташашкоўскай. У іх ліку два пераклады на беларускую мову польскіх вершаў. 1881–1886 гг.
13326. Біяграфія грамадскага дзеяча Фелікса Зянковіча (нар. у 1842 г. у Мокрым Пружанскага пав.), напісаная на польскай мове Г. Сулэцкай.
13472. Паперы Людвіка Ельскага. 1789–1833 гг.
13542. "Успаміны 1914–1918 гг." мінчаніна Мечыслава Пароўскага на польскай мове. Набыты ў аўтара ў 1963 г.
14271. "З маёй валацуі па нетрах Белай Русі. Карткі паляўнічага фатаграфічнага дзённіка" Уладзіміра Корсака на польскай мове. 1928–1939 гг.

КРАКАЎ

Бібліятэка Польскай акадэміі навук, раней Акадэміі ўмеласці (аддзел рукапісаў)

369. Хроніка ордэна бернардзінцаў у Гроднене. 1677–1783 гг.
379. "Дыярыуш бытнасці найяснейшага караля [С.-А. Панятоўскага] у Пінску і Крыстынове" на польскай мове. Другая палова XVIII ст.
492. "Матэрыйялы да гісторыі Беларусі" І.-К. Сманеўскага на польскай мове. Згрупаваны па ваяводствах. Даведзены да 60-х гг. XVIII ст.
617. Рукапіс "Агаткі" Мацея Радзівіла, паставленай у другой палове XVIII ст. у Нясьвіжы.
- 969–973. "Прыватныя лісты" літоўскай шляхты. 1618–1820 гг.
1013. Зборнік рэлігійных песень на польскай мове, складзены ў Мінску ў 1718 г.

1049. “Тастамант” Міхала Мялешкі на старабеларускай мове. 1606.
1316. Аўтограф “Мемуараў выгнанца” Ігната Дамейкі на польскай мове.
1344. Малюнкі касцюмаў, зробленыя беларускім і польскім мастаком К. Бахматовічам. 1831 г.
1665. Документацыя гродзенскіх фабрык.
1954. “Зборнік нататак да гісторыі нясвіжскага тэатра” Багдана Паўяноўскага на польскай мове. Ёсьць копія “Агаткі” Мацея Радзівіла.
2159. “Матэрыйялы для слоўніка”. Ёсьць біяграфіі Ф. Багушэвіча, Я. Баршчэўскага, А. і К. Ельскіх, В. Кааратынскага, А. Кіркора, Я. Неслуходзкага (Лучыны), Я. Чачота і інш.
2499. “Беларускае паданне” Эмы Дмахоўскай.
- 2636, 2637. Каэрспандэнцыя і запісы мінскага ўдзельніка рэвалюцыйнага руху Балляслава Свентажэцкага.
3848. Доктарская дысертация Станіслава Свіркі, прысвеченая Яну Чачоту.
4610. Лісты А. Ельскага да І. Жэгажэўскага.
6415. Лісты беларускага і польскага пісьменніка В. Савіча-Заблоцкага да А. Гілера.
6893. Успаміны пра беларускага паэта і рэвалюцыянера XIX ст. Франца Савіча.
7142. Вершаваны твор “Даліна Кашміра”, перакладзены з англійскай на польскую мову беларускім фалькларыстам і паэтам XIX ст. Аляксандрам Рыпінскім.

Бібліятэка Ягелонскага універсітэта (аддзел рукапісаў)

2721. Апісанне кніг бібліятэкі ў Шчорсах Навагрудскага пав.
2926. Візітацыя Мінскай дыяцэзіі. XIX ст.
3100. Лісты дырэктара гімназіі ў Мінску Ігнація Брадоўскага да вучоных братоў Снядэцкіх. Пачатак XIX ст.
3637. “Суплемент Багатыра страшнага, напісаны ў 1665 г. падкаморыем брэсцкім К. Пякарскім”, на польскай мове.
3666. “Пакутніцтва” мінскай мана什кі-уніяткі Макрыны Мечыслаўскай, апісаное Леанам Сапегам. XIX ст.
3691. “Успаміны пра Магілёўскую архідыяцэзію” Антонія Машынскага на польскай мове.
4273. “Курс рыторыкі і паэтыкі базыльянаў з Беларусі”. 1720–1723.
4438. “Дыярыш” віцебскага ваяводы I. Храпавіцкага на польскай мове. 1656–1664 гг.
- 4496, 4497. Частка архіва Адама Кіркора.
4509. “Успаміны” Франца Савіча.
4597. Беларуская паэма “Мачыха” Адэлі з Устроні. 1850 г.
4674. “Да старших братоў па духу і слову” Адама М. (3. Ташчкоўскай) на польскай мове. 1879–1880 гг.
4834. “Дзівосныя чытачы Крашэўскага” — польскі “абразок” В. Савіча-Заблоцкага.
4910. Польскамоўная “Сцэна над Беразіной” невядомага аўтара.
- 5385–5588. Сярод украіністичных матэрыялаў Жэготы Паўлі ёсьць кароткая бібліографія беларускай літаратуры, апісанне беларускай мовы, нататкі пра Беларусь, творчасць В. Дуніна-Марцікевіча і Ф. Багушэвіча.
5393. 17 папак са збораў А. Ельскага на старабеларускай, польскай і лацінскай мовах.
5802. Матэрыялы да гісторыі сям'і Прозараў з Хойнік.
5905. Рукапісныя матэрыялы пра слонімскіх бернардзінцаў. XVIII ст.
5970. Перапіска са збораў А. Ельскага. XVIII ст.
5980. Тэлеграмы, адпраўленыя з Брэсцкай тэлеграфнай станцыі ў снежні 1873 г.

5993. 17 папак са збораў А. Ельскага з актамі і лістамі на польскай і старабеларускай мовах. XVI–XVIII стст.
- 6028–6031. 116 лістоў І. Крашэўскага да А. Кіркора. Падарунак А. Ельскага. 1871–1880 гг.
6036. “Рэвізія Мазырскага павета 1560 г.”. Падарунак А. Ельскага.
6211. Нататкі мінскага ваяводы А. Хмары. Падарунак А. Ельскага.
- 6212–6229. Матэрыялы Прозараў і Хмараў. Падарунак А. Ельскага. XVIII–XIX стст.
- 6632–6668. Карэспандэнцыя мінскага ваяводы Адама Хмары, падараваная бібліятэцы А. Ельскім. 1746–1791 гг.
6839. “Успаміны з жыцця на Палесці” Зузанны Малышчыцкай на польскай мове. 1893 —1907 гг.
7092. Успаміны на польскай мове Зыгмунта Мінейкі, ураджэнца Ашмяншчыны. У 8 т. XIX ст.
- 7093–7095. Творы З. Мінейкі, прысвечаныя Грэцы.
7451. Лісты мана什кі Тэрэсіты Дабжанскай пра яе работу “сярод беларускага народа” ў в. Вішнева на Смаргоншчыне. 1935–1939 гг.
7819. Ліст Я. Чачота да А.-Э. Адынца. 1846 г.
7922. Частка архіва І. Крашэўскага. У ім захоўваецца польскае апавяданне Паўла Завішы (В. Савіча-Заблоцкага) “Не тыя часы, не тыя людзі”.

Бібліятэка Чартарыскіх (аддзел рукапісаў)

863. Дыярыуш Гродзенскага сейма. 1793–1794 гг.
1419. “Літоўскі статут” 1529 г.
1482. “Выдадзеннае на свет рэха ходу падарожжа...” С. Пільштыновай (Русецкай), ураджэнкі Навагрудчыны, на польскай мове. XVIII ст.
1743. Копіі вершаў на польскай мове, зробленыя А. Будкевічам на Гродзеншчыне. XIX ст.
1833. Акты піярскага калегіума ў Віцебску. 1803–1822 гг.
1840. Акты піярскага калегіума ў Полацку. 1763–1829 гг.
1841. Рэестр кніг бібліятэкі поплацкага калегіума піраў. 1826 г.
1867. “Аршанская рыторыка” на лацінскай мове. З езуіцкага калегіума. XVII ст.
2023. “Пасяджэнне Брэсцкай капитулы ў Жыровічах”. 1808 г.
2097. Лаўрышаўскэе евангелле на царкоўнаславянскай мове. З Лаўрышаўскага монастыра на Навагрудчыне. Пергамін. XIII ст.
2188. Падручнік па рыторыцы з аршanskага калегіума езуітаў на лацінскай мове. 1696 г.
- 2268, 2332. Польскія творы ўладальніцы Нясвіжа Ф.-У. Радзівіл. XVIII ст.
2337. “Зборнік польскіх і рускіх вершаў” з Орши. Пераважаюць у ім творы беларускай песенна-інтymнай лірыкі эпохі барока. XVII–XVIII стст.
2498. “Экскурсія з Пінска” К. Контрыма на польскай мове. XIX ст.
2529. Рэестры падаткаў са Шклова і іншых мясцін. 1705–1710 гг.
2623. Радаводы шляхты “Віцебскай правінцыі”. Каля 1775 г.
2628. “Шклоўская рахункі”. 1701–1712 гг.
2676. Лісты да цырынскага старосты Казіміра Несялоўскага (Навагрудчына). 1734–1736 гг.
2904. Дакументы Шклоўскага і Мышанскага графстваў. XVIII ст.
2992. “Акты шклоўскай магдэбургі”. 1762–1763 гг.
3777. “Наши бяруць верх” А. Рылінскага на польскай мове. Сярэдзіна XIX ст.
3782. Дакументы брыгіцкага кляштара ў Гроднe.
3913. Судовая справа “дывунітаў” супраць Полацкага архіепіскапа Антонія Сялявы. 1636 г.

3914. Справа здача камісії па справе забойства І. Кунцэвіча ў Віцебску.
 4469–4508. Інвентары Шклўскага графства, маёнткаў. XVIII ст.
 4509–4519. Інвентары маёнтка Мыш Навагрудскага ваяв. XVIII ст.
 4565–4584. Люстрацыі і рээстры Старога і Новага Быхава. XVIII ст.
 4662–4691. Фінансавыя справа здачы і інвентары графства Валожын і маёнткаў з цэнтрам у Дорах. XVIII ст.

Новыя паступленні бібліятэкі Чартарыскіх (МН)

30. “Рээстр” канвента бернардзінскага кляштара ў Гродне на лацінскай мове. 1822 г.
 94. “Дыярыуш майго жыцця...” брэсцкага падсудка Марціна Матушэвіча на польскай мове. XVIII ст.
 169. “Дыярыуш жыцця” віцебскага ваяводы Яна Антонія Храпавіцкага на польскай мове. У 7 т. XVII ст.
 458. Візітацыя Лукавецкага касцёла ў Слонімскім дэканате. 1850 г.
 851–855. Маёмансыя дакументы з Брэстчыны і Гродзеншчыны.
 868–876. Аўтографы са збораў Эмерыка Чапскага ў Станькаве на Міншчыне.
 880–884. Касцельная документацыя з Брэста і Слоніма.
 893. Лісты да мінскага каштала Яна Адама Хмары. XVIII ст.
 927. Апісанне нумізматычнай калекцыі ў Станькаве Эмерыка Чапскага. XIX ст.
 1019. Розныя архіўныя дакументы, падараваныя Уладзіславам Федаровічам (з Віцебска?).

ПОЗНАНЬ

Бібліятэка Рачынськіх (аддзел рукапісаў)

3. Мемуары Альберта Радзівіла на польскай мове. XVII ст.
 66. “Прабыванне найяснейшага Станіслава Аўгуста ў Нясвіжы ў 1784 г.”, на польскай мове.
 94. Рукапіс з беларускімі тэкстамі “Історыі о княжаці Гвідоне”, “Історыі о Атылі, королі угорском”, “Летопіца Великого Княжства Літоўскага и Жомойтскаго” і інш. XVII ст.
 108. “Дыяриуш падарожжа” з Ашмянскага павета на каралеўскі двор у Варшаве. 1714 г.
 238, 239. Розныя матэрыялы, сабраныя віцебскім ваяводам І. Салагубам. XVIII ст.
 382. Успаміны Астоі пра Слуцк на польскай мове.
 415. “Інструкцыі ад Мазырскага павета”. XVIII ст.
 493. Пераказ працы Я. Карскага “Этнаграфічныя граніцы беларускага племя”, зроблены Зыгмунтам Дэнтарам. 1902 г.
 1860. Карэспандэнцыя прадстаўнікоў роду Тышкевічаў (у тым ліку і з Беларусі). 1732–1798 гг.
 925. Апісанне беларускага народа, зробленае настаўніцай М. Нойман “у ваколіцах Янавіч”. XX ст.
 2028. Сямейныя дакументы Чапскіх з Міншчыны.

Бібліятэка ў Курніку (аддзел рукапісаў)

107. Апісанне візітацыі касцёла ў Бярозе. 1830 г.
 308. Дыярыушки ўраджэнцаў Беларусі Б. і С. Машкевічаў на польскай мове. XVII ст.

934. "Экскурсія з Пінска да Дарашэвіч у Мазырскім пав.". 1829 г.
1013. Апісанне кніг бібліятэкі ў Варончы Навагрудскага пав.
1280. "Лісты, вершы і юрыдычныя акты". Ёсьць верш I. Храптовіча на беларускай мове. XVIII–XIX стст.
1308. "Мемуары роду Літавораў-Храптовічаў"са Шчорсаў на Навагрудчыне. Даведзены да 1795 г.
1608. Інвентар статку, заведзенага ў 1721 г. у Дзятлаве князем Мікалаем Фаўстынам Радзівілам.
1628. "Повязь эпіграмаў" В. Савіча-Заблоцкага на польскай мове. XIX ст.
1710. "Інвентар вёсак, якія належалаць да фальваркаў Слонімскага староства". XVI–XVII стст.
2440. Фрагмент карэспандэнцыі жыхара Случчыны, мастака і рэвалюцыянера Браніслава Залескага. 1862–1879 гг.

Віталь Скалабан (Мінск)

НЕВЯДОМЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў ВАРШАЎСКІМ ЦЭНТРАЛЬНЫМ ВАЕННЫМ АРХІВЕ

Праца выканана з выкарыстаннем матэрыялаў, якія былі сабраны ў час стажыроўкі ў Варшаве, прафинансаванай Фондам дапамогі незалежнай польскай літаратуры і навукі. Стажыроўка была атрымана дзякуючы садзейнічанию часовага навуковага калектыву па рэстытуцыі, створанага ў Цэнтры імя Ф. Скарыны.

У Цэнтральным ваенным архіве ў Варшаве (пол. Centralne Archiwum Wojskowe, CAW) зберагаюцца дакументы савецкіх партыйных органаў Беларусі і Літоўска-Беларускай Савецкай Рэспублікі за 1917–1921 гг. Звесткі пра гэтыя фонды ўпраўляюцца архівам не ўключаны¹.

I. 243.1. Часовы рабоча-сялянскі рэвалюцыйны ўрад Літвы і Беларусі. 8 спраў. 1918–1919 гг.

Пастановы і дэкрэты ўрада, пратаколы пасяджэнняў, загады Наркамата дзяржканторлю Літоўска-Беларускай Савецкай Рэспублікі, мандаты і пасведчанні. Ксеракопіі гэтых, як і некаторых іншых указанных дакументаў паступілі ў НАРБ (ф. 541, воп. 2, спр. 22–29) пры нашым удзеле.

I. 243.2. Цэнтральны выканаўчы камітэт (ЦВК) саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў Літвы і Беларусі. 5 спраў. 1919 г.

Спісы членоў фракцый з'езда Саветаў Літвы, Пратаколы пасяджэнняў Прэзідium ЦВК Літ-Бел, загады наркаматаў, перапіска з наркаматамі. Ксеракопіі дакументаў паступілі ў НАРБ (ф. 541, воп. 2, спр. 30–34).

I. 243.3. Рэвалюцыйны ваенны савет Літвы і Беларусі. 9 спраў. 1919 г.

Загады Рэўбаенсавета Літ-Бел, наркаматаў, пратаколы пасяджэнняў СНК Літ-Бел, Дэкрэты СНК Літ-Бел, спіс абанентаў Віленскай тэлефоннай сеткі. Зварот

¹ Гл.: Centralne Archiwum Wojskowe: Informator o zasobie. Warszawa, 1996.

міністра па беларускіх справах Літоўскага ўрада Я. Варонкі да грамадзян Гродзенскай губ. (1919). Загады Пскоўскай і Літоўскай дывізій, асобага аддзела Рэўваенсавета Літ-Бел. Ксеракопіі дакументаў паступілі ў НАРБ (ф. 541, вол. 2, спр. 35–43).

I. 243.4. Народны камісарыят па ваеных справах Літ-Бел. 10 спраў. 1919 г.

Загады наркамата, Літоўска-беларускага Галоўнага штаба, тэлеграмы, даклады, спісы супрацоўнікаў. Ксеракопіі дакументаў паступілі ў НАРБ (ф. 541, вол. 2, спр. 44–51, 53–55).

I. 243.5. Вышэйшы Савет народнай гаспадаркі (ВСНГ) Літ-Бел. 38 спраў. 1919 г.

Пратаколы ВСНГ Літ-Бел (спр. 2, 26), матэрыялы абследавання гарадоў, у т. л. Рэчыцы, Барысава, Бабруйска, Слоніма (спр. 3), загады і распараджэнні ўрада і камісарыятаў Літвы і Літ-Бел (спр. 14–18), даклады аб маёmacі (спр. 23, 24), книга эвакуіраванай маёmacі (спр. 29), справа Надзвычайнай эвакуацыйнай камісіі (спр. 30). Распараджэнні органаў савецкай улады ў Вільні за люты – сакавік 1919 г. (выразкі з газет, спр. 37).

I. 243.6. Народны камісарыят унутраных спраў Літ-Бел. 62 справы. 1919 г.

Канцылярыя (спр. 1–11). Распараджэнні аб арганізацыі лягучых камуністычных атрадаў (спр. 10), загад аб ліквідацыі маенткаў (спр. 2), данясенні аб арыштаваных, рапарт аб самавольных рэжызіцыях (спр. 3), спісы паветаў і валацій (спр. 6), узоры пячатак мясцовых улад (спр. 7), загады 1-га Віленскага лягучага атрада (спр. 10), пратаколы пасяджэнняў Камісіі камісарыятаў (спр. 11), матэрыялы Інструктарска-інфармацыйнай аддзела (спр. 12), пратаколы пасяджэнняў выкананых камітэтаў, рапарты інструктараў, матэрыялы Галоўнага ўпраўлення аховы (спр. 13–14), данясенні аб выпадках (спр. 13), загады міліціі г. Вільні (спр. 14), дакументы Цэнтральнага аддзела актаў грамадзянскага стану (спр. 15–19), перапіска, штаты, інструкцыі, інфармацыя аб арганізацыі органаў рэгістрацыі грамадзянскага стану ў Беларусі (спр. 17), матэрыялы аддзела друку (спр. 20–62), загады, інструкцыі, дэкрэты аб Саюзе савецкіх журналістаў (спр. 20), фінансавыя дакументы (спр. 21, 220), пасведчанні журналістаў (спр. 23), інфармацыйная матэрыялы (спр. 24), спраўваздача аб становішчы ў мяст. Баранавічы (спр. 25), перыядычныя выданні за 1918–1919 гг. (спр. 26–62), — у т. л. “Звязда”, орган ЦК КП(б)ЛіБ, Вільня, 1–18.4.1919 г. (спр. 29), “Заря Запада”, Мінск. 1919. № 1, 2 (спр. 35), “Бюллетень Высшего Совета народнога хозяйства ССРЛіБ”, Вільня, 1919, № 1, (спр. 37), “Pochodnia”, Вільня, 1919, № 1 (спр. 38), “Голос Белостока”, Беласток, люты – красавік 1919 г. (спр. 41), “Еўрейскі юноша”, Вільня, рукапісны часопіс, 1919, № 1, 2 (спр. 42).

I. 243.7. Часовае цэнтральнае бюро прафесійных саюзаў Літвы і Беларусі. Статыстычны аддзел. 3 справы. 1919 г.

Пратаколы пасяджэнняў віленскага аддзела бюро прафсаюзаў, статыстычная інфармацыя, часопіс “Профессиональное движение” (1919, № 1–4).

I. 243.8. Віленскі рэвалюцыйны tryбунал. 6 спраў. 1919 г. Просьбы арыштаваных (спр. 1), пратаколы допытаў (спр. 2), спіс арыштаваных (спр. 3), судовыя спраўы (спр. 4–6).

I. 243.9. Калегія па спрахах ваеннапалонных і бежанцаў у Літве. 1 справа. 1919 г.

Пратакол пасяджэння, перапіска па пытаннях транспарту і харчавання для ваеннапалонных.

I. 243.10. Народны камісарыят харчавання. 2 справы. 1919 г. Справаўздача аб дзеяннісці, спіс супрацоўнікаў камісарыята.

I. 243.11. Віленскі ваенны камісарыят. 17 спраў. 1918–1919 гг.

Загады Ваеннага камісарыята Літвы (спр. 6, 9, 10), каманданта Віленскага гарнізона (спр. 9), мабілізацыйнага аддзела Ваеннага камісарыята Літвы (спр. 8), спісы і асабістыя спраўы супрацоўнікаў (спр. 5), заявы аб прыёме на работу (спр. 2, 3),

схема арганізацый і штаты камісарыята (спр. 1, 4), праграмы ваенай падрыхтоўкі (спр. 11), перапіска па гэту му пытанню (спр. 12, 13), загады каменданта Вільні (спр. 14), спіс супрацоўнікоў Камісарыята земляробства (спр. 16), спіс тэлефонаў Вільні (спр. 15), загады Ашмянскага і Лідскага павятовых ваеных камісарыятаў.

I. 243.12. Мінскі ваенны камісарыят. 5 спраў. 1918–1919 гг.

Патрабаванні на абмундзіраванне (спр. 1–4), у т. л. падпісаныя загадчыкам аддзела забеспячэння Слуцкага ваеннага камісарыята Фабіянам Шантырам (спр. 1, арк. 71–77), распараджэнні і пратаколы Савета народнай гаспадаркі БССР (спр. 5, друкарская экз.).

I. 243.13. Камендант г. Бабруйска. 8 спраў. 1918–1919 гг.

Загады па гарнізону г. Бабруйска (спр. 8), перапіска аб рэквізіцыях (спр. 1, 4, 6), росшуку дэзерціраў (спр. 7), асабістыя справы (спр. 2).

I. 243.14. Бабруйскі ваенны камісарыят. 6 спраў. 1918–1920 гг.

Загады і распараджэнні ваеннага камісара (спр. 4, 5), аддзела забеспячэння (спр. 3), камісіі па барацьбе з дэзерцірствам (спр. 6), спісы супрацоўнікаў і анкеты (спр. 1), фінансавыя дакументы (спр. 2).

I. 243.15. Рудабельскі ваенны камісарыят. 5 спраў. 1918–1919 гг.

Загады Бабруйскага ваеннага камісарыята, анкеты і спісы супрацоўнікаў (спр. 1), пратаколы пасяджэння Рудабельскага рэвалюцыйнага камітэта і з'езда вясковых саветаў воласці (25.12.1918 г. – 10.08.1919 г., спр. 4, 28 арк.), заявы жыхароў па спрэчках аб зямлі (спр. 2), перапіска аб адкрыцці школ (спр. 3), ахове і выкарыстанню лясу (спр. 5).

I. 243.16. Віленскі камітэт Камуністычнай партыі (балашавікоў) Літвы і Беларусі. 3 справы. 1919 г.

Пратаколы пасяджэнняў (спр. 1, 3), інструкцыя для сакратарыята, пасведчанні (спр. 2).

I. 243.17. Дакументы розных грамадзянскіх і ваеных установаў Літвы і Беларусі.

1–2. Зачысцікі валасны ваенны камісарыят. 1918–1921 гг. Загады Барысаўскага і Зачысцікага ваеных камісарыятаў, распараджэнні і перапіска па мабілізацыйному пытанню, анкеты прызыўнікоў.

3. Мазырская раённая харчовая камісія. 1920–1921 гг. Загады камісіі.

4. Ігуменскі павятовы ваенны камісарыят. 1919 г. Спісы прызыўнікоў, фінансавыя дакументы.

5. Бягомльская пошта. 1919–1921 гг. Цыркуляры і распараджэнні Камісарыята поштаў і тэлеграфа БССР.

6. Віцебскі губернскі ваенны камісарыят. 1918 г. Загады камісарыята.

7. Навагрудскі ваенны камісарыят. 1919 г. Пратаколы пасяджэння аддзела земляробства Навагрудскага рэвалюцыйнага камітэта.

8. Пінскі ваенны камісарыят. 1920 г. Загад старшыні рэвалюцыйнага камітэта, пратакол пасяджэння Лунінецкага рэвалюцыйнага камітэта, спіс супрацоўнікаў.

9. Вілейскі рэвалюцыйны камітэт. 1919 г. Пратаколы пасяджэння камітэта, загады, просьбы аб вызваленні ад падаткаў.

10. Радзівільскі савет дэпутатаў. 1919 г. Спісы супрацоўнікаў.

I. 243.18. Камісарыят па спраўах нацыянальнасцей Заходняй вобласці і фронту. 1917–1918 гг.

Пратаколы Выканаўчага камітэта і СНК Заходняй вобласці і фронту (спр. 1, 3), цыркуляры і загад камісарыята аб стварэнні Камісарыята па польскіх спраўах (спр. 18), ведамасці на выдачу зарплаты (спр. 11), рэзалюцыі з'езда і пратаколы пасяджэнняў армейскіх камітэтаў, пратэст Украінскага ваеннага рэвалюцыйнага штаба Заходняга фронту ў связі з арыштам членаў саюза палякаў-вайскоўцаў 2-й арміі (спр. 60), рэзалюцыі з'езда літоўцаў-вайскоўцаў Заходняга фронту (спр. 8),

матэрыялы пра Усебеларускі з'езд 1917 г., у т. л. пратаколы допытаў арыштаваных дэлегатаў з'езда (спр. 50), перапіска з камітэтам воінаў-мусульман Заходняга фронту (спр. 9), з Цэнтральным аб'яднаным бежанскім камітэтам Заходняга фронту (спр. 14), заявы католікаў аб вяртанні касцёлаў, пераробленых у цэрквы (спр. 10), журналы ўваходнай і сыходнай карэспандэнцыі (спр. 15, 16), копіі выдадзеных пасведчанняў (спр. 19), цыркуляр СНК Заходняй вобласці аб увядзенні ў дзеянне дэкрэта СНК РСФСР аб ахове прадметаў даўніны і мастацтва, што належалі польскому народу, ад 12 (25). 01.1918 г., камандзіровачная пасведчанія супрацоўнікаў аддзела па ахове прадметаў даўніны, навукі і мастацтва (спр. 20), пратакол пасядження асобай нарады пры Камісарыяце па справах бежанцаў Заходняй вобласці і фронту, звароты ў Яўрэйскі аддзел камісарыята з просьбамі абараніць ад пагромаў (спр. 17), зварот камісарыята да яўрэйскіх грамадзян і арганізацый (спр. 7), перапіска аб пасылцы дэлегатаў на з'езд вялікаросаў у Маскве 21 студзеня 1918 г. Ксеракопіі дакументаў Камісарыята паступілі ў НАРБ (ф. 541, вол. 2, спр. 1–20).

I. 243.19. Ваенна-дэмабілізацыйны аддзел Польскага камісарыята Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР. 1 справа. 1918 г.

Перапіска аб расфарміраванні польскіх палкоў і магчымасці ўступлення добразахотнікаў у Чырвоную Армію, спіс супрацоўнікоў.

У Цэнтральным ваенным архіве выяўлены таксама шэраг іншых беларускіх фондаў. На жаль, азнаёміца з імі не ўдалося, супрацоўнікі архіва паведамілі, што ў сховішчы гэтых дакументаў не аказалася. Падаем аб іх агульныя звесткі, якія могуць прыдацца пры далейшых пошуках:

I. 244. 1. Дзяржжаўны кантроль БССР. 4 справы. 1936–1937, 1941 гг.

I. 244. 2. Мабілізацыйны аддзел Народнага камісарыята аховы здароўя БССР. 2 справы. 1941 г.

I. 244. 3. Народны камісарыят бяспекі БССР. 1 справа. 1933–1941 гг.

I. 244. 6. Беларуская ваенная акруга. 2 справы. 1939–1940 гг.

I. 244. 7. Заходняя асобая ваенная акруга. 4 справы. 1940–1941 гг.

I. 244. 27. Дом адпачынку “Сляпянка”. 1 справа. 1938 г.

Эўгенія Шымчук (Варшава)

ЗВЕСТКІ ПРА БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ РУХ І ПАЛІТЫКУ ПОЛЬСКІХ УЛАДАЎ У АДНОСІНАХ ДА БЕЛАРУСАЙ У ПЕРЫЯД ДА 1939 г. У ФОНДАХ ГАЛОЎНАГА АРХІВА НОВЫХ ДАКУМЕНТАЎ У ВАРШАВЕ

Перапляценне гісторый Польшчы і Беларусі, блізкае суседства і вынікаючая адсюль узаемная залежнасць, тэрытарыяльная прыналежнасць Заходняй Беларусі да II Рэчы Паспалітай у міжваенны перыяд, перамяшчэнне насельніцтва ў этнічным сэнсе — усё гэта садзейнічала таму, што ў фондах Галоўнага архіва новых дакументаў (ГАНД) сабралася багата матэрыялаў па гісторый

Беларусі. Гэтыя матэрыялы з'яўляюцца добрай базай для гістарычных даследаванняў польскіх навукоўцаў, якія непасрэдна займаюцца дадзенай тэматыкай, і вельмі рэдка выкарыстоўваюцца беларускімі гісторыкамі.

Беларускія землі заўсёды былі цікавым аб'ектам для Польшчы. У перыяд падзелаў усе канцэпцыі па вяртанню незалежнасці Польшчы закраналі, у большай ці меншай ступені, і беларускія тэрыторыі. Розніца заключалася толькі ў памерах тэрыторый, якую Польшча была б у стане “паглынуць”. Падзеі 1918–1921 гг. прывялі да падзелу Беларусі і заняццю Польшчай яе заходняй часткі. Беларуская нацыянальная меншасць, якая пражывала ў П Рэчы Паспалітай, уяўляла сабой сур'ёзную сілу, існаванне якой не маглі ігнараваць польскія ўлады. У гады Другой сусветнай вайны канспіратыўныя кіруючыя органы і арганізацыі імкнуліся да таго, каб захаваць межы, якія існавалі да 1939 г. Пасля вайны на тэрыторыі Польшчы, ва ўсходняй частцы Беластоцкага ваяводства пражывала і пражывае беларуская нацыянальная меншасць. Усе гэтыя падзеі знайшли сваё адлюстраванне ў важных дакументах розных ведомстваў і ўстанов, палітычных, эканамічных і грамадскіх арганізацый і асабістых архівах дзяржаўных дзеячоў.

У дадзенай працы прыводзяцца архіўныя дакументы, якія непасрэдна датычнацца беларускага нацыянальнага руху і палітыкі польскіх уладаў у адносінах да беларусаў. Не ўлічваюцца дакументы, якія адносяцца да дзеянасці польскіх арганізацый і прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей, якія пражывалі на тэрыторыі сённяшняй Беларусі, таму што іх дзеянасць не была звязана з беларускім нацыянальным рухам. Агляд крыніц, якія датычнацца польскага сацыяльна-палітычнага і эканамічнага жыцця на гэтых тэрыторыях, якое займала досьць значнае месца ў іх гісторыі, патрабуе асобнага даследавання.

Архіў Польскай сацыялістычнай партыі. 1892–1932 гг.

У вельмі багатым архіве партыі захаваліся звароты і вершы на беларускай мове, якія часта выдаваліся пры дапамозе Польскай сацыялістычнай партыі ў пачатковы перыяд (1903–1905) беларускага нацыянальнага атраджэння. Гэта звароты Беларускай рэвалюцыйнай партыі, Беларускай сацыялістычнай грамады і Сацыялістычнай партыі Белай Русі, надрукаваныя як кірыліцай, так і лацінкай¹. Акрамя гэтага, ёсць тут пастановы Польскай сацыялістычнай партыі, якія датычнацца беларускіх пытанняў.

Польскае цэнтральнае агенцтва ў Лазане. 1915–1919 гг.

Агенцтва было створана прадстаўнікамі Нацыянальнай дэмакратыі ў ліпені 1915 г. для інфармавання замежжа пра польскія справы і прапаганды

¹ Галоўны архіў новых дакументаў (ГАНД), Архіў Польскай сацыялістычнай партыі, шыфры 305/II/42, 4/305/III/36, пдт. 8.

польскага пытання. Захаваліся даклады на тэму былых усходніх зямель Рэчы Паспалітай, а таксама багатая калекцыя газетных выразак пра беларускія падзеі 1915–1919 гг. Звяртае на сябе ўвагу разнастайнасць загалоўкаў газетных артыкулаў, з якіх збіралася інфармацыя. Яны закраналі такія тэмы, як Кангрэс прыгнечаных народаў Расіі ў Лазане, Усебеларускі кангрэс у снежні 1917 г., абвяшчэнне незалежнасці Беларусі 25 сакавіка 1918 г., адносіны палякаў, літоўцаў і украінцаў да беларускага руху і г. д.².

Польская дэлегацыя на Мірнай канферэнцыі ў Парыжы. 1919–1920 гг.

У фондзе арганізацыі знаходзяцца дзве адзінкі, якія датычнаца дзейнасці дэлегацыі Беларускай Народнай Рэспублікі ў Парыжы. Гэта — петыцыі, дэкларацыі, дакладныя запіскі, рэзалюцыі, якія складаліся дэлегацыяй БНР і мелі на мэце інфармаванне дзяржай-удзельніц канферэнцыі аб імкненнях беларусаў да незалежнасці³.

Архіў Ігнацага Яна Падарэўскага. 1861–1941 гг.

Вялікую цікавасць да беларускіх спраў праяўляў прэм'ер польскага ўрада (1919) Ігнацы Ян Падарэўскі. Прыхільнік ідэі Злучаных Штатаў Усходняй Еўропы, Падарэўскі сустрэўся на Мірнай канферэнцыі ў Парыжы з прэм'ерам урада БНР Антонам Луцкевічам. Вынікам іх размоў, здаецца, быў праект польска-беларускага дагавора, які захаваўся сярод папер гэтага славутага артыста і палітычнага дзеяча. Знаходзіцца там інфармацыя аб першых пачынаннях урада БНР, якую Падарэўскі пакінуў у сваім архіве. Знаходзім тут таксама звесткі аб пазыцыі, якую Луцкевіч атрымаў ад Украіны, аб хадайніцтве Аркадзя Смоліча, якое датычылася стварэння Літоўска-Беларускай Рэспублікі⁴.

Польскі нацыянальны камітэт у Парыжы. 1917–1919 гг.

Камітэт прадстаўляў Польшчу і яе інтарэсы ў заходніх саюзных дзяржавах. У архіве знаходзім даклады польскіх палітыкаў (Уладзіслава Студніцкага, Леана Лубенскага), якія разумелі беларускія праблемы і адначасова заставаліся на пазіцыях польскай дзяржаўнасці⁵. Цікавасць мае стэнаграма дыскусіі аб усходніх межах Польшчы на пасяджэнні камітэта 2 сакавіка 1918 г.⁶, а таксама іншыя пратаколы пасяджэнняў ПНК, у час якіх гэтая праблема неаднаразова закраналаася.

² ГАНД, Польскае цэнтральнае агенцтва ў Лазане, шыфры 59, 100.

³ ГАНД, Польская дэлегацыя на Мірнай канферэнцыі ў Парыжы, шыфры 28, 29.

⁴ ГАНД, Архіў І.-Я. Падарэўскага, шыфры 946, 947, 948.

⁵ ГАНД, Польскі нацыянальны камітэт у Парыжы, шыфры 937, 1537.

⁶ Таксама, шыфр 10.

Грамадзянская канцылярыя Начальніка дзяржавы. 1918–1922 гг.

Грамадзянская канцылярыя Начальніка дзяржавы функцыянуала ў перыяд фарміравання межаў Польшчы ў час адраджэння. Захаваныя дакументы гэтай установы адлюстроўваюць дадзены працэс. Гэта шматлікія заявы насельніцтва беларускіх зямель з просьбай аб далучэнні іх да Польшчы⁷, тэкст мірных прэлімінарыяў, падпісаных на канферэнцыі ў Рызе⁸. Ёсць матэрыялы, перададзеныя Грамадзянскім упраўленнем Усходніх зямель, у тым ліку камунікаты Нацыянальнага аддзела, адміністрацыйныя кнігі, выняткі з публікацый у прэсе, пастановы кіраўніка дзяржавы, якія датычыліся ўсходніх зямель, памяткі⁹. Аб сітуацыі на ўсходніх землях у перыяд са жніўня 1919 г. да жніўня 1921 г. улада атрымоўвала інфармацыю, у т. л. з крэсавай прэсы¹⁰.

Документы Леана Васілеўскага. 1890–1936 гг.

У асабістых паперах Леана Васілеўскага нацыянальнае пытанне займае асаблівае месца. Выконваючы функцыі старшыні Тэрытарыяльной камісіі на Мірнай канферэнцыі ў Рызе, а таксама кіраўніка польскай дэлегацыі Змяшанай памежнай камісіі на Усходзе ў Мінску, эксперта па нацыянальных і памежных пытаннях у Міністэрстве замежных спраў, члена Камісіі экспертаў па пытаннях нацыянальных меншасцей і ўсходніх ваяводстваў пры Прэзідыуме Савета Міністраў і Прэзідэнце ў Інстытуце даследаванняў нацыянальнасцей, ён часта сутыкаўся з беларускім пытаннем і аказваў істотны ўплыў на ўспрыніцце яго польскімі ўладамі. Да найбольш цікавых з ліку існуючых дакументаў належыць: копіі палітычных рапартаў II аддзела перыяду 1918–1920 гг. (у іх гаворыцца, між іншым, пра раскол у Радзе БНР у снежні 1919 г. і дзейнасць Беларускай вайсковай камісіі¹¹); справаздача з пераговораў, якія адбыліся ў сакавіку 1920 г. і ў якіх з польскага боку прымалі ўдзел Леан Васілеўскі, Уладзіслаў Рачкевіч, а з беларускага — Вацлаў Іваноўскі і Аркадзь Смоліч¹²; скарга кіраўніка беларускай дэлегацыі Яўгена Ладнова на Раду Паслоў у Парыжы ад 11 сакавіка 1920 г., якая датычылася польскай акупациі на Беларусі і адказ на яе польскага ўрада¹³; памяткі і рэзалюцыі, якія прымаліся беларускім арганізацыямі ў перыяд польска-расійска-ўкраінскіх пераговораў у Рызе¹⁴; артыкулы і рефераты, у якіх, між іншым, закраналіся беларускія пытанні.

⁷ ГАНД, Грамадзянская канцылярыя Начальніка дзяржавы, шыфры 189, 196.

⁸ Тамсама, шыфр 184.

⁹ Тамсама, шыфры 186–188. Документы Грамадзянскага ўпраўлення Усходніх зямель знаходзяцца ў Публічнай бібліятэцы ў Варшаве.

¹⁰ Тамсама, шыфры 93/III, т. 1–5.

¹¹ ГАНД, Архіў Л. Васілеўскага, шыфр 40.

¹² Тамсама, шыфр 30.

¹³ Тамсама, шыфр 45.

¹⁴ ГАНД. Таварыства крэсавай стражы, шыфры 99, 100.

Таварыства крэсавай стражы. 1918–1927 гг.

Мэтай арганізацыі было развіццё польскай культуры і польскіх упłyваў на Усходніх крэсах. Захаваліся ў яе архіве дакладныя запіскі пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, бюлетэні і звароты Беларускага палітычнага камітэта і генерала Станіслава Булак-Балаховіча, а таксама падрабязныя данясенні тэрытарыяльных аддзелаў (TSK). Тут знаходзіцца, здаецца, самы стары дакумент Архіва новых дакументаў, з 1630 г., на “рускай” мове. Гэта — скарга на Віленскі суд, накіраваная каралю Жыгімонту III¹⁵.

Прэзідыум Савета Міністраў. 1917–1939 гг.

Матэрыялы дадзенай установы ўтрымліваюць інфармацыю аб спосабах вырашэння беларускіх спраў польскім урадам. Гэта, перш за ёсё, пратаколы тых пасяджэнняў Савета Міністраў¹⁶ і Палітычнага камітэта Савета Міністраў¹⁷, дзе разглядаліся пытанні аб адносінах дзяржаўнай улады да нацыянальных меншасцей.

Сярод пазначаных нумарамі дакументаў Прэзідыума Савета Міністраў захаваліся запыты паслоў Беларускага сеймавага клуба і інш. на тэму сітуацыі на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай, а таксама адказы на іх міністраў¹⁸.

З серыі рэктыфікатаў увагі заслугоўваюць дырэктывы палітыкі ўрада на Усходніх крэсах ад 1 мая 1923 г.¹⁹, а таксама інфармацыйныя камунікаты Генеральнага камандавання Войска Польскага 1919–1920 гг.²⁰

У розных раздзелах дакументаў знаходзяцца, напрыклад, заявы прэм'ера па нацыянальных пытаннях (1936–1938), пастанова аб стварэнні Камітэта па нацыянальных пытаннях, запыты па нацыянальнай палітыцы²¹.

У архівах Камітэта па справах гаспадаркі Савета Міністраў знаходзяцца эканамічныя рапарты Генеральнага консульства Рэчы Паспалітай у Мінску за перыяд 1929–1931 гг., якія датычацца Беларускай ССР²².

Міністэрства ўнутраных спраў. 1918–1939 гг.

Дакументы Міністэрства ўнутраных спраў у гады Другой сусветнай вайны былі часткова знішчаны. Найбольшыя страты панёс Нацыянальны аддзел,

¹⁵ ГАНД. Таварыства крэсавай стражы, шыфр 654.

¹⁶ ГАНД. Прэзідыум Савета Міністраў, Пратаколы пасяджэнняў ад 26.06.1923, 7.04.1924, 1.10.1924, 14.10.1924, 4.02.1925, 18.08.1926, 4.05.1935 гг.

¹⁷ Тамсама. Пратаколы пасяджэнняў Палітычнага камітэта Савета Міністраў ад 22.11.1921, 7.04.1923, 25.10.1923, 10.12.1924, 14.09.1924, 5.01.1925 гг.

¹⁸ Тамсама. Нумерчныя дакументы, напр., 14417/21, 23511/21, 32610/23, 5542/23, 5545/23, 5551/23, 5842/23, 6045/23, 6058/23, 7390/23, 14934/23, 14938/23.

¹⁹ Тамсама. Рэктыфікаты, ркт. 25, т. 32.

²⁰ Тамсама. Ркт. 49, т. 4.

²¹ Тамсама. Групавыя дакументы, шыфры 64–17, 148–1, 148–270.

²² Тамсама. Камітэт па пытаннях гаспадаркі СМ, шыфр 974.

вялікай частка дакументаў якога была спалена. Што датычыща Беларускага аддзела, то там ацалелі толькі тры архіўныя адзінкі, звязаныя са стыпендыямі для беларускіх студэнтаў, датацыямі для Таварыства беларускай асветы ў Вільні, а таксама спіс палітычных груповак 1927 г.²³. Сярод астатніх матэрыялаў гэтага раздзела найбольшую колькасць складаюць дакументы, перасланыя Інстытутам нацыянальных даследаванняў (напрыклад, справаздачы)²⁴, а таксама агляды нацыянальнай прэсы за 1926–1930 гг.²⁵, справаздача аддзела аб жыцці нацыянальных меншасцей у Польшчы ў перыяд 1926–1928, 1936 гг.²⁶ і штодзённыя паведамленні гэтага ж аддзела 1938–1939 гг.²⁷

Пытаннямі нацыянальных меншасцей займаўся таксама Аддзел бяспекі МУС. У яго архіве знаходзяцца матэрыялы, якія датычыща дзеянасці Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі і яе прыдатка — Камуністычнага саюза моладзі Заходняй Беларусі²⁸. Улады пільна сачылі таксама за дзеянасцю Беларускага рабоча-сляянскага дэпутацкага клуба і Таварыства беларускай школы²⁹. Інфармацыю пра беларускія справы належыць таксама шукаць у Архіве Кабінета Міністраў (напрыклад, запыты Беларускага сеймавага клуба, якія датычыліся функцыянавання органаў бяспекі)³⁰ і Сакратарыята міністра (напрыклад, інфармацыя аб канфіскацыях беларускай прэсы)³¹.

Асобнай увагі заслугоўвае тэхнічная дакументацыя, якая ахоплівае, між іншым, аб'екты, што знаходзяцца на тэрыторыі сёnnяшній Беларусі.

Міністэрства замежных спраў. 1917–1939 гг.

Гэты вялікі фонд, які налічвае амаль 14 тыс. адзінак, складаецца з разнастайных дакументаў, што датычыща беларускага руху ў Польшчы, у іншых краінах, а таксама сітуацыі ў Савецкай Беларусі. Пытаннямі нацыянальных меншасцей займаліся ў асноўным Сектар нацыянальных меншасцей, а таксама Аддзел Усходу Палітычна-эканамічнага дэпартамента. Заслугоўвае ўвагі агульны рапарт аб стане на ўсходніх землях, пра беларускае пытанне і польскую палітыку на Усходзе, складзены Тамашом Арцішэўскім у чэрвені 1920 г. пасля паездкі ў Вільню і Мінск³². Каштоўнай з'яўляецца інфармацыя пра дзеянасць беларускіх палітычных груповак, у тым ліку Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі, Беларус-

²³ ГАНД. Міністэрства ўнутраных спраў, шыфры 1059–1061.

²⁴ Тамсама. Шыфры 935–955.

²⁵ Тамсама. Шыфры 956–963.

²⁶ Тамсама. Шыфры 961–963.

²⁷ Тамсама. Шыфры 964–972.

²⁸ Тамсама. Шыфры 1172, 1175, 1202.

²⁹ Тамсама. Шыфр 1334.

³⁰ Тамсама. Шыфр 163.

³¹ Тамсама. Шыфр 1808.

³² ГАНД. Міністэрства замежных спраў, шыфр 5326.

кага нацыянальнага камітэта Беларускай рабоча-сялянскай грамады³³. Міністэрства замежных спраў збірала таксама інфармацыю пра беларускі рух у іншых краінах (Латвія, Літва, Чэхаславакія)³⁴, выступленні беларускіх дзеячаў у Лізе Нацый³⁵.

Важнымі з'яўляюцца таксама штотыднёвыя і квартальныя інфармацыйныя паведамленні аб жыцці нацыянальных меншасцей ў перыяд 1937–1938 гг.³⁶ у тым сэнсе, што яны не захаваліся ў архіве свайго стваральніка — Міністэрства ўнутраных спраў. Рапарт Генеральнага консульства РП у Мінску³⁷ інфармуе, у сваю чаргу, аб сацыяльна-палітычнай сітуацыі ў БССР.

Документы дыпламатычных і консульскіх прадстаўніцтваў II Рэчы Паспалітай

Дапаўненне інфармацыі, якая захоўваецца ў фондах Міністэрства замежных спраў, знаходзім сярод матэрыялаў дыпламатычных прадстаўніцтваў. У выпадку беларускіх спраў гэта наступныя фонды: Пасольствы РП у Парыжы, Лондане, Берліне, Маскве, а таксама Генеральная консульства РП у Буфало і Нью-Йорку. Знаходзяцца тут матэрыялы на такія тэмы, як дзейнасць беларускай дэлегацыі на Мірнай канферэнцыі ў Парыжы³⁸, справа пра пашпарт А. Луцкевіча³⁹, дзейнасць беларускіх дэпутатаў у Сейме⁴⁰, працэс Грамады⁴¹.

Міністэрства па пытаннях веравызнання і публічнай асветы. 1917–1939 гг.

У фондзе належыць шукаць інфармацыю пра сітуацыю веравызнання ў на Усходніх землях II Рэчы Паспалітай і дзяржаўную палітыку ў гэтай сферы. Захаваныя дакументы Дэпартамента веравызнання дазваляюць прасачыць юрыдычны статус апошніх⁴², спробы замены юліянскага на грыгарыянскі каляндар⁴³, пытанні пра вяртанне царкоўных святыняў, будынкаў і зямель⁴⁴. Для беларускага нацыянальнага руху важнае значэнне мела наданне як пра-
васлаўю, так і каталіцтву нацыянальнага характару (у міжваенны перыяд бе-

³³ ГАНД. Міністэрства замежных спраў, шыфры 2220, 5327, 6707, 9381.

³⁴ Тамсама. Шыфры 5290, 5328.

³⁵ Тамсама. Шыфры 2270, 2271, 2273.

³⁶ Тамсама. Шыфры 2348–2352.

³⁷ Дакументы Генеральнага консульства ў Мінску не захаваліся; няма звестак пра лёс гэтага раздзела.

³⁸ ГАНД. Пасольства РП у Парыжы, шыфр 79.

³⁹ Тамсама. Шыфр 426.

⁴⁰ Тамсама. Шыфры 873, 1377, 1438; Пасольства РП у Парыжы, шыфр 163.

⁴¹ ГАНД. Пасольства РП у Берліне, шыфр 3703.

⁴² ГАНД. Міністэрства веравызнання і публічнай асветы, шыфры 367, 416, 801.

⁴³ Тамсама. Шыфр 973.

⁴⁴ Тамсама. Шыфры 801, 1010.

ларускія дзеячы зрабілі такую спробу). У аддзеле Міністэрства па пытаннях веравызнання і публічнай асветы захавалася, між іншым, дакладная запіска 1930 г. па пытанню ўспрынняцца праваслаўнай царквы ў Вільні, меркаванні польскіх уладаў па гэтым справе, справаздача з Праваслаўнага з'езда Беларускага царкоўнага камітета (1930) ⁴⁵. Намнога далей прасунулася гэтая справа ў каталіцкім касцёле. Вялікую заслугу ў гэтым сэнсе меў ордэн аа. марыянаў у Другі Дзісенскага павета ⁴⁶.

На жаль, надзвычай мала захавалася дакументаў у Дэпартаменце агульнаадукацыйнай школы, які ахопліваў усе яе пытанні. І ўвогуле інфармацыя, якая датычыцца беларускіх школ, не захавалася.

Дакументы вайсковых устаноў. 1918–1939 гг.

У Польшчы дакументы вайсковага паходжання захоўваюцца ў асноўным у Цэнтральным вайсковым архіве. Аднак некаторыя з іх трапілі ў ГАНД. Сярод іх апынуліся дакументы II аддзела Генеральнага штаба, якія датычыліся дзеянасці Беларускай рабоча-сляянскай грамады. Гэта аперацыйныя матэрыялы пра дзеянасць Грамады, яе сувязей з Камуністычнай партыяй Заходняй Беларусі, спісы членаў, якіх планавалася арыштаваць, пратаколы допытаў, абвінаваўчыя акты, ведамасці гурткоў арганізацыі ў асобных ваяводствах, абмеркаванне сітуацыі, якая склалася ў беларускім руху пасля распуску Грамады, выразкі з замежнай прэсы пра гэты працэс ⁴⁷. Рух грамадаўцаў быў настолькі значнай падзеяй у гісторыі Заходняй Беларусі, што матэрыялы па гэтай тэмэ знаходзяцца ў некалькіх іншых раздзелах, у тым ліку і ў Архіве Тэадора Дурача ⁴⁸, МЗС ⁴⁹.

Камуністычная партыя Заходняй Беларусі. 1923–1932 гг.

Камуністычны саюз моладзі Заходняй Беларусі. 1924–1935 гг.

КПЗБ пры значнай падтрымцы Камуністычнай партыі Польшчы і Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі дасягнула ў Беларусі значнага ўплыву. У быльм Цэнтральным архіве Цэнтральнага камітэта Польскай абыяднанай рабочай партыі, які збіраў матэрыялы па гісторыі рабочага руху ў Польшчы, быў выдзелены фонд з аналагічнай назвай. Базай для яго стварэння паслужылі фотакопіі дакументаў Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі, якія захоўваліся ў Архіве Камінтэрна ў Москве. Фонд налічвае 496 адзінак і мае ў іх ліку пратаколы з'ездаў, анкеты іх удзельнікаў, пратаколы і

⁴⁵ ГАНД. Міністэрства веравызнання і публічнай асветы, шыфр 989.

⁴⁶ Тамсама. Шыфры 910, 927.

⁴⁷ ГАНД. Дакументы вайсковых устаноў, шыфры 296/II/18–19.

⁴⁸ ГАНД. Архіў Т. Дурача, шыфр 105/1137, т. 1–2.

⁴⁹ ГАНД. МЗС, шыфры 6707, 9381.

пастановы канферэнцыі, цыркуляры, звароты, пастановы, нататкі з пася-дзянняў Сакратарыята Цэнтральнага камітэта, матэрыялы асобных аддзе-лаў ЦК, а таксама справаздачы і звароты акруговых камітэтаў. Такога ж тыпу дакументацыя знаходзіцца ў фондзе Камуністычнага саюза моладзі Захо-дній Беларусі, які таксама ўтварыўся на аснове фотакопій дакументаў, што захоўваліся ў Маскве.

Беластоцкі ваяводскі камітэт. 1927–1939 гг.

Брэсцкі ваяводскі камітэт. 1923–1939 гг.

Віленскі ваяводскі камітэт. 1923–1939 гг.

Навагрудскі ваяводскі камітэт. 1923–1939 гг.

Документы гэтых устаноў адразніваюцца сваёй неўкамплектаванасцю. У ГАНД перш за ёсё захаваліся справаздачы аб жыцці нацыянальных мен-шасцей у асобных ваяводствах (таксама некамплектна). У выпадку Віленска-га ваяводства — гэта справаздачы 1930 г.⁵⁰, Навагрудскага ваяводства — пе-рыяду 1923, 1930–1939 гг.⁵¹. Камплекты дакументаў указаных устаноў знахо-дзяцца ў беларускіх архівах у Брэсце і Маладзечне.

Зборы дакументаў дзяржаўнай паліцыі павятовых старостваў
усходніх ваяводстваў. 1920–1939 гг.

У першым з названых збораў знаходзім фрагментарныя справаздачы і данясенні аб сацыяльна-палітычным руху, бяспечы і нацыянальных меншас-цях у 1924–1925, 1928 гг., падрыхтаваныя Камендатурай дзяржаўнай паліцыі Палескага ваяводства⁵². Многа месца ў фондзе займае інфармацыя пра арга-нізацыйную і прапагандысцка-падрыхтоўчую дзейнасць КПЗБ у 1925–1926, 1932–1934 гг.⁵³, а таксама пра “рэвалюцыйны рух” увогуле ў 1934–1937 гг.⁵⁴. Цікавасць выклікае пратакол, які знаходзіцца сярод дакumentaў вышэй названай камендатуры, нарады павятовых камендантаў Палескага ваяводства 1932 г. Захаваныя дакументы Ваяводскай камендатуры дзяржаўнай паліцыі ў Навагрудку датычацца ў асноўным слежкі за камуністамі, барацьбы са шпіяна-жам, нелегальным пераходам мяжы ў 1922–1926, 1929–1934 гг.⁵⁵. Паліцэйскія матэрыялы пра тэрыторыю Віленскага ваяводства датычацца пошуку асоб, якія падазраваліся ў шпіянях, і камуністаў у 1920–1926, 1930, 1939 гг.⁵⁶. За-

⁵⁰ ГАНД. Віленскі ваяводскі камітэт, шыфр 1.

⁵¹ ГАНД. Навагрудскі ваяводскі камітэт, шыфры 1, 2, 5, 7, 11, 14, 17, 21, 23, 26.

⁵² ГАНД. Збор дакumentaў камендатур Дзяржаўнай паліцыі ўсходніх ваяводстваў, шыфры 989/4, 8, 9, 14.

⁵³ Тамсама. Шыфр 989/19.

⁵⁴ Тамсама. Шыфр 989/4.

⁵⁵ Тамсама. Шыфры 261, 263.

⁵⁶ Тамсама. Шыфр 262.

слугойвае ўвагі “Нарыс беларускага руху з моманту яго зараджэння да Мінскай дэкларацыі”, напісаны ў 1924 г.⁵⁷. Указаныя матэрыялы дапаўняюць пратаколы нарад павятовых камендантаў і камендантаў камісарыятаў паліцыі Віленскага ваяводства ў перыяд 1930–1931 г.⁵⁸

Падобныя харектар маюць матэрыялы другога з названых фондаў. Яны ахопліваюць некамплектныя справаздачы са Слоніма, Стоўбцаў, Нясвіжем, Навагрудка, Баранавіч 1934, 1936–1939 гг.⁵⁹

Пераклад з польскай мовы Ганны Цішук

Зміцер Яцкевіч (Мінск)

ЗВЕСТКІ ПА ГІСТОРЫІ КАРМЕЛІЦКІХ КЛЯШТАРАЎ БЕЛАРУСІ Ў МАТЭРЫЯЛАХ КРАКАЎСКАГА АРХІВА

У час стажыроўкі ў Люблюнскім каталіцкім універсітэце аўтару паshanца-
вала папрацаваць і ў Кракаўскім архіве кляштара айцоў кармелітаў
чаравічковых на Пяску. Кляштар быў заснованы ў 1397 г. каралём Уладзіславам
Ягайлам і яго жонкай каралевай Ядвігай. Архіў месціцца ў кляштарным
памяшканні і налічвае каля тысячы адзінак захавання. Самыя старыя дакументы,
напісаныя на пергаменце, датуюцца 1398 г. Архіўныя крыніцы
хранялічна акрэсліваюць час з XV ст. па 1945 г. У архіве ёсьць таксама
фотаздымкі, якія датуюцца XIX – другой паловай XX ст.

Апрацоўкай архіва займаўся прафесар Вацлаў Каляк, якому аўтар выказа-
вае падзяку за кансультацыі і дапамогу. Матэрыялы архіва можна падзяліць
на тры часткі. Першую группу складаюць самыя старыя дакumentы,
пачынаючы з 1398 г., напісаныя на пергаменце і паперы, другую — дакумен-
ты правінцый кармелітаў, трэцюю — дакumentы, якія датычаны самога кляш-
тара кармелітаў на Пяску ў Кракаве.

Як вядома, беларускія кляштары кармелітаў чаравічковых уваходзілі спа-
чатку ў польскую правінцыю, якая ў 1687 г. была падзелена на малапольска-
літоўскую і рускую. Апошнюю ў 1756 г. падзялілі на польска-рускую і літоў-
скую-рускую, якую называлі таксама беларускай і якой надалі імя св. Юрыя.
У 1766 г. была ўтворана літоўская правінцыя ў імя Усіх святых. Як сцвярджа-
юць даследчыкі, перадзел правінцыі адбыўся на пачатку XIX ст.

⁵⁷ ГАНД. Збор дакументаў камендантур Дзяржаўной паліцыі ўсходніх ваяводстваў,
шыфр 12.

⁵⁸ Тамсама. Шыфр 14.

⁵⁹ ГАНД. Збор дакументаў павятовых старостваў ўсходніх ваяводстваў. Шыфры 11,
13–16.

На жаль, большасць архіваў беларускіх каталіцкіх кляштараў, у тым ліку і кармелітаў, не захавалася. Асобныя дакументы кшталту інвентароў і апісанняў візітаў у архію Магілёўскай каталіцкай кансісторыі, фонд якой захоўваецца ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Але гэта толькі нязначная частка, якая храналягічна ахоплівае апошнюю чвэрць XVIII – сярэдзіну XIX ст. Таму вельмі каштоўнымі з'яўляюцца знайдзенныя аўтарами крыпты на гісторыі беларускіх кармеліцкіх кляштараў. Большасць з іх, прадстаўленых у пераліку змешчаных ніжэй дакументаў мае ў асноўным гаспадарчыя характеристыкі. Гэта інвентары, выпіскі з актавых кніг, гродскіх, земскіх і магістратскіх судоў. Бяспрэчна, найбольш цікавымі з'яўляюцца копіі фундацыйных дакументаў, якія праліваюць святло на белыя плямы ў самай старожытнай гісторыі кармеліцкіх кляштараў у Магілёве, Бялынічах, Мсціславе і іншых населеных пунктах Беларусі. Пэўным выключэннем з'яўляюцца копіі дакументаў па гісторыі цудатворнага абраза Маці Божай Бялыніцкай, якія былі сабраны перад каранацыйяй абраза ў перыяд з 1737 да 1756 г.

Структура прадстаўленага ніжэй пераліку дакументаў традыцыйная. За аснову ўзяты, па-першае, геаграфічны прынцып (прадстаўлена 12 населеных пунктаў Беларусі), па-другое — парадкавы нумар сігнатуры архіва кармелітаў кракаўскіх на Пяску. Акрамя гэтага, у пераліку прысутнічаюць наступныя пазіцыі: парадкавы нумар, дата, назва дакумента і яе пераклад, а таксама заўвагі. Усе назвы дакументаў пададзены на мове арыгінала. Гэта лацінская і польская мовы. Пераклад назывы даецца толькі з польскай мовы. Што даты-чицца называў на лацінскай мове, то ў заўвагах, па магчымасці, даецца кароткая аннотацыя пра змест дакумента.

Бялынічы

Назва дакumenta і пераклад	Дата	Сігнatura	Заўвагі
1. "Liber originalis beneficiorum, privilegiorum et fundationum omnium conventuum et monasteriorum fratrum Beatissimae Mariae Viginis de Monte Carmeli in provinciae Poloniae..."	1624 г. – др. пал. XVII ст.	AKKr 90	Копіi дакументаў (лацінская і польская мовы): 1623–1624 гг. (арк. 6 адв. – 12).
2. "Akta kapituł prowincjalnych, sesji definitorów prowincji, kopie pism generala zakonu". "Акты капітул правінцыяльных, сесій	1603 – 7.11.1667 г.	AKKr 93	Лацінская мова; 1667 г.

Назва документа і пераклад	Дата	Сігнatura	Заувагі
дэфінітараў правінцыі, копіі лісту генерала закону”.			
3. "Kopie dokumentów dotyczących cudownego obrazu Matki Boskiej w kościele karmelitów w Białyńcach". “Копii дакументаў, якія датычнаца абраза Маці Божай у касцёле кармелітаў у Бялынічах”.	1737 –1756 гг.	AKKr 177	Польская, лацінская мовы.

Жалудок (цяпер Шчучынскі р-н)

1. "Inventarium auri, clenodiorum et totius suppeletilis ecclesiae et conventus Maioris Leopoliensis fratrum Ordinis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo connotatum pro capitulo Zoludensi..."	1693 – 24.05. 1745 [?] г.	AKKr 374	Польская мова; рэчы касцёла, бібліятэка, гаспадар- чыя будынкі, фальва- рак, спіс законнікаў.
2. "Inwentarz". “Інвентар”.	Каля 1820 г.	AKKr 644	Польская мова; апісанне касцёла і закрысції, бібліятэкі, кляштара і гаспадар- чых будынкаў, капітала, фундуша, сялян і іх павіннасцей, даходаў і расходаў, падданых кляштара, спіс законнікаў, реестр документаў кляштара.

Жэлядзь (цяпер Астрравецкі р-н)

1. "Inwentarz kościoła pod tytułem Wszystkich Świętych Xięży karmelitów... w Wilnie przy Rudnickiej ulicy mieszkających, przy nim	1804 г.	AKKr 634	Польская мова; апісанне парафіяльна- га касцёла пры фальварку Жэлядзь (с. 23–27).
--	---------	----------	---

Назва документа і пераклад	Дата	Сігнатура	Заўバリ
Klasztoru i folwarków..." “Інвентар касцёла пад назвай Усіх святых айцоў кармелітаў..., які знаходзіцца ў Вільні на Рудніцкай вуліцы, кляштара і фальвар- каў...”			
2. “Inwentarz kościoła i klasztoru Wszystkich Świętych XX karmelitów Dawnej Reguły w Wilnie przy ul. Rudnickiej... za przełożenia W. J. X. Lubickiego na kapitule sporządzony...” “Інвентар касцёла і кляш- тара Усіх святых айцоў кармелітаў старой рэгу- лы ў Вільні на вуліцы Рудніцкай..., складзены на капітуле пры кіраўніцт- ве ксяндза Любіцкага”	5.09.1841 г.	AKKr 635	Польская мова; апісанне Жэлядскага касцёла.

Засвір (Цяпер Мядзельскі р-н)

1. “Liber actorum et decretorum capitulo provincialis...”	1689 –1690 гг., 1715 –1793 гг.	AKKr 98	Лацінская мова; 1736 г.; кляштар кармелітаў.
2. “Inwentarz kościoła i klasztoru oo. Karmelitów łuckich na kapitule w klasztorze zaświrskim roku 1825 dnia 12 IX odbywającej się sporządzony”. “Інвентар касцёла і кляштара айцоў кармелітаў луцкіх на капітуле, у кляштары Засвірскім годам 1825 дні 12 верасня адпраўленай, складзены”.	1825 г.	AKKr 466	Польская мова; Засвірская капітула.
3. “Inwentarz kościoła i klasztoru XX. Karmelitów	1838 г.	AKKr 467	Польская мова; Засвірская капітула.

Назва документа і пераклад	Дата	Сігнatura	Зауваги
luckich d.z. reguły do kapituły odprawującej się w klasztorze zaświrskim dnia 7 septembra 1838 roku podany". “Інвентар касцёла і кляштара айцоў кармелітаў луцкіх старога закону ордэнска- га статута да капітулы, адпраўленай у кляштары Засвірскім дня 7 верасня 1838 года, пададзены”.			
4. "Inwentarz konwentu Zaświrskiego..." “Інвентар засвірскага канвента...”	1709 г.	AKKr 641	Польская мова; апісанне касцёла, бібліятэкі, засвірскага двара, подпісы 6 законнікаў
5. "Rejestra konwentu zaświrskiego tak kościelnego, jako i folwarkowego sprzętu..." “Рэестр Засвірскага канвента як касцельнай, так і фальваркавай маёмасці”.	1728 г.	AKKr 642	Польская мова; апісанне серабра, абразоў, бібліятэкі, гаспадарчых пабудоў.
6. "Stan sprawy XX Karmelitów zaświrskich z J. Kazimierzem Sulistrowskim, marszałkiem zawileyskim". “Стан справы айцоў засвірскіх кармелітаў з Казімірам Сулістроўскім, маршалкам завілейскім”.	XIX–XX стст.	AKKr 643	Польская мова; пратакол спрэчных маёнтковых спраў.

Крупчыцы (цяпер Жабінкаўскі р-н)

1. "Liber provinciae Poloniae et Magni Ducatis Lithuaniae... continens acta capitularia et definitorialia..."	1690 – 16.06. 1736 г.	AKKr 96	1692 г.; Лацінская мова.
---	--------------------------	---------	-----------------------------

Назва документа і переклад	Дата	Сігнатуря	Заўгары
2. "Liber actorum et decretorum capituli provincialis..."	1689 –1690 гг. 1715 –1793 гг.	AKKr 98	Лацінская мова; 1736 г.
3. "Księga fundacyi i erekcji konwentu krupczyckiego". "Кніга фундацыі і заснавання Крупчыцкага канвента".	1701 –1728 гг.	AKKr 307	Лацінская і польская мовы.
4. "Inventarium conventus Krupczensis descriptum sub felicissimo regimine Admodum Reverendissimi Patris Joannis Rozanka sacrae theologiae doctoris dignissimo provinciali Poloniae et Magnus Ducati Lithuaniae".	1709 г. 1819 [?] – 1851[?] гг.	AKKr 308	Польская мова. апісанне серабра, алтароў, абраоз, бібліятэкі, фальварка, гаспадарчых пабудоў, кляштара, запасаў збожжа.
5. "Inwentarze kościoła i klasztoru karmelitów w Krupczycach". "Інвентары касцёла і кляштара кармелітаў у Крупчыцах".	1818 –1820 гг.	AKKr 310	Польская мова.
6. "Inwentarz kościoła, klasztoru i folwarku Nielojevicze XX. Karmelitów krupczyckich... diecezji wileńskiej, guberni grodzieńskiej, powiatu kobryńskiego..." "Інвентар касцёла, кляштара і фальварка Нялоелавічы айцоў крупчыцкіх кармелітаў... Віленскай дыяцэзії, Гродзенскай губерні, Кобрынскага павета".	23.08. 1838 г.	AKKr 311	Польская мова; апісанне касцёла, кляштара, дакумен- таў, фальварка Нялоелавічы, фаль- варка Чыжэўскага, фундуша, кляштарнай службы, зямель і падданых, спіс законнікаў.
7. "Inwentarze kościoła i klasztoru zgromadzenia XX. Karmelitów Trzewickowych (antiquae observantiae) w Krakowie na przedmieściu Piasek..."	1869 г.	AKKr 698	Польская мова.

Назва документа і пераклад	Дата	Сігнatura	Зауваги
“Інвентары касцёла і кляштара згуртавання айцоў кармелітаў чаравічковых (старога статута) у Кракаве ў прадмесці Пясэк”.			

Ліда

1. “Liber provinciae Poloniae et Magni Ducatis Lithuaniae... continens acta capitularia et definitorialia...”	1690 – 16.06. 1736 г.	AKKr 96	Лацінська мова; з 1692 г.
2. “Liber actorum et decretorum capituli provincialis...”	1689 –1690 гг. 1715 –1793 гг.	AKKr 98	Лацінська мова; 1736 г.
3. “Inventarium suppellectilis ecclesiae et conventus loci novae fundationis Lidensis necnon rerum ad familiam et oeconomiam domus spectantum”.	1681[?] г.	AKKr 312	Апісанне серабра і начыння закрысці і касцёла.
4. “Inventarium suppellectilis ecclesiae et conventus loci novae fundationis Lidensis necnon rerum ad familiam et oeconomiam domus spectantum”.	1681[?] г.	AKKr 313	Апісанне серабра і начыння закрысці і касцёла.
5. “Wizyta klasztoru Lidskiego księży karmelitów dawnej reguły... księdza Edwarda Godziewicza prowincjała...” “Візітацыя Лідскага кляштара ксяндзоў кармелітаў старога ордэнскага статута... ксяндза-правінцыяла Эдуарда Гадзевіча...”	1820 г.	AKKr 314	Апісанне касцёла, алтароў, начыння, літургічнага серабра і начыння, рухомай маёмасці кляштара, кляштарнага фальварка, парафіі, фундуша, капітала, актаў, бібліятэкі, дакументаў, школы і шпіталя.

Магілёў

Назва дакumenta і пераклад	Дата	Сігнатура	Заўвагі
1. "Liber originalis beneficiorum, privilegiorum et fundationum omnium conventuum et monasteriorum fratrum Beatissimae Mariae Viginis de Monte Carmeli in provinciae Poloniae..."	1624 г. – др. пал. XVII ст.	AKKr 90	Копii дакументаў (лацінская і польская мовы): 1631–1638 (арк. 44–46 адв.).
2. "Akta kapituł prowincjalnych, sesji definitorów prowincji, kopie pism generała zakonu". "Акты правінцыяльных капітулаў, сесій дэфінітараў правінцыі, копii лістоў генерала закону".	7.11.1603 – 1667 г.	AKKr 93	Лацінская мова; 1667 г.
3. "Liber supplectilis ecclesiasticae... conventus Mohiliensis..."	1693 г.	AKKr 469	Апісанне магілёўскага касцёла, серабра і каштоўнасцей, алтароў, кляштара, гаспадарчых будын- каў, бібліятэкі, спіс прыгонных.

Мінск

1. "Liber actorum et decretorum capituli provincialis..."	1689 –1690 гг., 1715 –1793 гг.	AKKr 98	Лацінская мова; 1736 г.
---	-----------------------------------	---------	----------------------------

Мсціслаў

1. "Liber originalis beneficiorum, privilegiorum et fundationum omnium conventuum et monasteriorum fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmeli in provinciae Poloniae..."	1624 г. – др. пал. XVII ст.	AKKr 90	Копii дакументаў (лацінская і польская мовы): 1614–1646 (арк. 2–6 адв., 52–58).
---	-----------------------------------	---------	--

Назва документа і переклад	Дата	Сігнатура	Зауваги
2. "Akta kapituł prowincjalnych, sesji definitorów prowincji, kopie pism generała zakonu". "Акты правінцыяльных капітулаў, сесій дэфінітараў правінцыі, копіі лістоў генерала закону".	7.11.1603 – 1667 г.	AKKr 93	Лацінская мова; 1667 г.
3. "Akta profesji wieczystych". "Акты прафесійных дамоў".	1734 –1742 гг.	AKKr 470	

Станькава (цяпер Дзяржынскі р-н)

1. "Inwentarz kościoła, klasztoru i majątku karmelitów w Stańkowie". "Інвентар касцёла, кляштара і маёнтка кармелітаў у Станькаве".	каля 1820 г. – др. пал. XIX ст.	AKKr 581	Польская мова.
2. "Inwentarz kościoła i klasztoru stańkowskiego, folwarku tudziesz i wsiów przynależnych do tegoż klasztoru i sprzętu różnego..." "Інвентар Станькаўскага касцёла і кляштара, фальварка, а таксама і вёсак, якія належаць тому кляштару, і маёmacі рознай..."	1832 г.	AKKr 582	Польская мова.

Чавусы

1. "Wypis z ksiąg miejskich czausowskich oraz akta w sprawach gospodarczych". "Выпіскі з гродскіх чавусаўскіх кніг,	1763 –1764 гг.	AKKr 279	Польская мова.
--	----------------	----------	----------------

Назва дакумента і пераклад	Дата	Сігнатура	Заўвары
-------------------------------	------	-----------	---------

а таксама акты ў
гаспадарчых справах".

Шэметава (цяпер Мядзельскі р-н)

1. "Inwentarz konwentu Zaświrskiego..." “Інвентар Засвірскага канвента...”	1709 г.	AKKr 641	Польская мова; апісанне касцёла ў Шэметаве (арк. 11–14).
---	---------	----------	---



Надежда Высоцкая (Минск)

ДОКУМЕНТЫ О ЦЕННОСТЯХ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА В ЭРМИТАЖЕ

В архиве Эрмитажа (Санкт-Петербург) имеется целый корпус документов XIX–XX вв., связанный с поступлением туда экспонатов из Несвижского замка: приведены описи ящиков и сундуков. Тут же сосредоточены выписки из судебных дел, связанных с разграблением замка: допросы, объяснительные записки, донесение управляющего замком Бургельского, доклады Аудиторского департамента, свидетельство Тучкова, протоколы Следственной комиссии и т. д.

Интерес к указанным материалам был подогрет в 1905 г. Тогда княгиня Мария Радзивилл, вдова генерал-адмирала германского императора, по высочайшему повелению получила вещи, изъятые адмиралом Чичаговым в 1812 г. из замка в Несвиже.

Прежде чем были переданы уполномоченному представителю княгини доктору Б. Пульяновскому экспонаты под 48 номерами (за исключением № 1, 2, 3, 37), нужно было удостоверить принадлежность их Радзивиллам. Для доказательства собственности этой княжеской фамилии были представлены копии несвижских инвентарей, приведены документы, донесения, доклады, составлены новые описи в самом Эрмитаже. Все это представляет очень большую научную ценность и сыграло определенную роль в реализации Генерального соглашения от 16 ноября 1927 г. по ст. XI Рижского мирного договора. Огромный интерес вызывают ответы хранителей Государственного Эрмитажа на статьи Польского меморандума, где уточняется количество экспонатов по описи Барклай-де-Толли (1466), указывается число возвращенных вещей М. Радзивилл (738), аргументированно отвергаются приведенные польской стороной старые несвижские инвентарии и за основу берется только конкретная опись передачи в Эрмитаж экспонатов Барклаем-де-Толли, отвергаются как необоснованные претензии на памятники основной экспозиции Эрмитажа.

Хранителем были показаны выданные в 1905 г. из сундуков 2, 3, 5, 6, 8 предметы. И, наконец, приведено дело о выдаче музеиных и исторических ценностей, вывезенных из замка в Несвиже (37 экспонатов), о предметах из художественного собрания Станислава Августа (1), об объектах, выдаваемых как эквивалент, а именно: картинах из Лазенок, мраморных статуях из коллек-

ции Паца и художественных предметах из собрания Е. Сапеги (всего 18), и еще дополнительных трех экспонатах.

Следующий этап передачи ценностей в Польшу осуществлялся уже в 1951–1960 гг.

Тексты архивных материалов приводятся в соответствии с оригиналами, по правилам современной орфографии и пунктуации. Приблизительно читаемые слова взяты в квадратные скобки или заменены многоточием. Дублирующие польские тексты нередко опущены. Штампы и надписи архивариусов и официальных лиц набраны перед основным текстом; курсивом выделены сведения, находившиеся в отдельных графах и рубриках, они даются в подбор; ссылки на Архив Государственного Эрмитажа приводятся после публикуемых документов.

Хранившиеся в Эрмитаже в 1812–1928 гг. и привезенные из Несвижского замка экспонаты, вывезенные в 1929 г. в Польшу, частично экспонируются в Вавельском королевском замке в Кракове.

Большую помощь при подготовке публикации этих материалов оказала реставратор высшей категории Т. Д. Чижова, которой я приношу самую глубокую благодарность.

Министерство Императорского Двора
Придворная Контора по 2 Экспедиции
В С.-Петербурге
Апреля 27 дня 1828
№ 3009

Действительному статскому советнику Лабенскому

Придворная контора рекомендует Вашему Превосходительству принять от имеющего за Эрмитажем смотрение камердинера 8 класса Василья Яковleva означенные по прилагаемому при сем реестру серебряные и другие вещи, поступившие из Кабинета Его Величества из числа взятых из Несвижского замка князя Радзивил[л]а, и по приеме, записав в каталог, Конторе рапортовать.

Советник Петр Шрешер.
Секретарь барон Бимвенок.

Реестр вещам, поступившим из Кабинета Его Величества из числа взятых из Несвижского замка князя Радзивил[л]а и назначенным для хранения в Эрмитаж

- Бокал серебряный с тонкою позолотою и с крышкою, на которой тюльпан.
- Бокал серебряный с крышкою, на которой птица.
- Бокал серебряный, вызолоченный внутри и снаружи, с крышкою, на которой лев.
- Раковина, поддерживаемая воином, обделанная бокалом в серебре с позолотою, с крышкою, на которой Нептун с двумя морскими конями.
- Раковина, поддерживаемая женщиной на дельфине, обделанная бокалом в серебре с позолотою.

- Раковина, обделанная бокалом в серебре с позолотою.
- Раковина в серебре с медалями.
- Корабль серебряный с позолотою.
- Корабль такой же поменьше.
- Кружка из резной кости в серебре с позолотою, с крышкою из кости, внутри вызолоченная.
 - Кружка из резной кости, обделанная в серебре, с крышкою серебряною, внутри и снаружи вызолочена.
 - Кружка из резной кости, обделанная в серебре, с крышкою серебряною вызолоченою, на которой сверху из кости два мальчика, внутри вызолочена. *Попорчена, с трещинами.*
 - Серебряные части петуха, голова, шея, крылья и ноги с пьедесталом.
 - Рог, обделанный в серебре с позолотою.
 - Сова из кокоса, у коей голова, крылья и ноги серебряные с позолотою.
 - Кружка серебряная, внутри и снаружи вызолоченная, украшенная каменями с такою же крышкою, на которой орел. *Многих камней недостает.*
 - Бокал серебряный вызолоченный, поддерживаемый человеком.
 - Бокал в виде раковины серебряный вызолоченный.
 - Золотая готовальня с прибором.
 - Серебряная вызолоченная готовальня в виде рыбки с прибором.
 - Стеклянный бокал с серебряною вызолоченою оправою с такою же крышкою.
 - Золотая бутылочка с эмалью. *Эмаль попорчена.*
 - Деревянный большой ящик, обложенный листовым серебром для чернильницы с серебряною наверху статуюю, в нем чернилица и песочница серебряные.
 - Ящик восьмиугольный.

Секретарь барон [Бельский].

Радзивиллы. Архив. Ф. 1., оп. 2, 1828 г. Ордера и разные бумаги Имп. Эрмитажа 1828 г. Д. 1–47, 231 л. Д. 16, 16/16, л. 1 (62), 4 (63–64).

г. Действительному статскому советнику Лабенскому
 Придворная контора по определению ее сего генваря 7 дня рекомендует Вашему Превосходительству принятые вами от камердинера Яковлева из числа поступивших из Несвижского замка князя Радзивилла четверо столовых часов и именно: № 1. Столовые часы в серебряной оправе с позолотою, на коих воин на коне и собака серебряная, на воине кушака нет. № 3. Столовые часы бронзовые, поддерживаемые атлантом, на коих некоторые части из серебра. № 4. Столовые шестиугольные бронзовые часы. № 5. Столовые бронзовые часы вазою внести в каталог Эрмитажа и о получении Конторе рапортовать. Генваря 9 дня 1829 года.

Секретарь барон [Бельский].

Радзивиллы. Архив. Ф. 1 д., оп. 2, 1829 г. Гос. Эрмитаж. Ордера и разные бумаги Имп. Эрмитажа 1829 г. Д. 1–94, 156 л. Д. 3, № 7^а.

Памятная записка

По поступлении А. А. Васильчикова в должность директора Императорского Эрмитажа я обратил его внимание на то, что в так называемой Старой канцелярии

храняются кроме книг различные собрания вещей, еще не вошедших в состав эрмитажных коллекций, частью по недостатку места в залах Эрмитажа и шкапов.

Эти собрания составились из следующих предметов:

[...]

4. Из так называемой Радзивилловской коллекции. О бывших радзивилловских вещах в течение времени образовалась целая легенда, насколько мне удалось разъяснить этот вопрос, мнение такое, будто бы радзивилловские вещи привезены в С.-Петербург во время разделов Польши, лишено основания. Должно полагать, что повод к конфискации имения князя Радзивилла дал последний своим поведением в 1812 году.

Впрочем не все, что находилось в Несвижском дворце, было вывезено. Все другое было разбросано в это бурное военное время. Часть книг и рукописей поступила тогда в Императорскую Публичную библиотеку и в Академию наук. Куда девалось радзивилловское собрание оружия, мне не известно. Кое-что досталось Академии художеств. Значительное число медных гравированных досок, изображающих портреты членов Радзивилловского рода разных поколений, продано лет 40 тому назад здешним торговцем частному лицу. Говорят, что собрание монет и медалей, находившихся в Несвиже, было отправлено адмиралом Чичаговым в Харьковский университет, вследствие особого расположения его к этому учреждению. В Императорский Эрмитаж действительно передан один ящик разнородных предметов, впрочем не очень ценных и не заслуживающих вполне названия древностей. Из них до поступления А. А. Васильчикова отделил я два действительно ценных предмета, а именно жемчужную звезду XVIII века и митру, усеянную множеством жемчуга. А. А. Васильчиков пересмотрел все радзивилловские вещи и отделил все, что ему казалось удобным для помещения в галерее, а мне он предоставил остаток вещей без всякого другого распоряжения, я же их обратно положил в ящик, запечатав его.

15 января 1893 г.

[А.Куник].

Радзивиллы. Архив. Ф. 1893 г., оп. 5, 1893 г., д. 40. Памятная записка хранителя Эрмитажа Куника о вещах, находившихся в старой канцелярии Эрмитажа и о местонахождении вещей кн. Радзивилла из Несвижского замка. (Нач. 15.01.1893 г. Конч. 15.01.1893 г. 2 л. См. дела Эрмитажа на 2 таб. № 1–16 1828 г., № 5–7 1829 г., л. 2.

Императорский Эрмитаж
Отделение средних веков
и эпохи Возрождения
С.-Петербург, 18 января, 1905 г.

Его Высокопревосходительству
господину директору Имп. Эрмитажа
ст. хран.[ителя] Э. Ленца

Рапорт

Представляя при сем краткий список вещей, происходящих из Несвижского замка князей Радзивиллов, долгом считаю доложить Вашему Высокопревосходительству, что список этот нельзя считать окончательным, так как он обнимает лишь разобранные доселе предметы.

Что же касается ходатайства о возвращении роду Радзивиллов отобранной у них в 1812 г. адмиралом Чичаговым фамильной сокровищницы, то я позволяю себе обратить Ваше внимание на то обстоятельство, что многие из этих вещей, хотя и находившиеся во владении этого дома, не могут быть названы "радзивилловскими" в прямом смысле, так как они перешли к Радзивиллам от других фамилий, не менее выдающихся в истории Литвы и Польши, отчасти по наследству, отчасти и иными путями.

Укажу, напр., на меч и шапку, дарованные папою Иннокентием XI королю Яну Собескому. Подарок был сделан польскому королю, наследие которого, как кажется, с большим правом принадлежит Императору Российскому, унаследовавшему польский престол, чем князьям Радзивиллам, случайно там находившимся в свойстве с Собеским. Нельзя забывать о том, что тот меч в коронацию Императора Николая I в Варшаве в 1829 г. служил королевскою регалиею. Далее, меч короля Сигизмунда I перешел во владение Императора Николая I не непосредственно из Несвижа, а куплен им был из третьих уже рук от художника Орловского.

В виду сего мне кажется, что трудно было бы, конечно, оспаривать права теперешних представителей рода Радзивиллов на большую часть вещей, принадлежность коих их прямым предкам не подлежит никаким сомнениям (фамильные портреты, печати, гербы, инициалы, изображения некоторых украшений на старинных портретах служат очевидными доказательствами). Что же касается вещей, вошедших в это собрание различными путями, от представителей иных, хотя бы и родственных Радзивиллам фамилий, то вещи эти, как мне кажется, могут быть рассматриваемы нами уже как общее достояние русско-польской истории.

17 января 1905 г.

Старший хранитель Э. Ленц.

Краткий перечень приведенных доселе в известность вещей,
взятых адмиралом Чичаговым в 1812 году в Несвиже
из сокровищницы князей Радзивиллов

- Меч с ножнами и перевязью от папы Иннокентия XI.
- Шапка бархатная с жемчугом.
- Меч в перламутровых ножнах, якобы Сигизмунда.
- Маршальский жезл с золотыми эмалированными украшениями.
- Маршальский жезл с серебряным наконечником и окладом.
- Пара серебряных наконечников жезлов 1569 [г.] Стефана Батория.
- — // — 1569 [г.] с инициалами NCR.
- Один — // — 1579 [г.] — // — A. R.
- Один — // — 1579 [г.] Стефана Батория.
- 15 различных орденских знаков.
- 28 печатей Радзивиллов и других родственных фамилий.
- 14 портретов-миниатюр — // —.
- 5 резных и рельефных портретов.
- Золотой футляр с записною книжкой и миниатюрным портретом.
- 14 перстней с портретами.
- 21 перстень с печатями.
- 209 перстней с камнями и иными украшениями.
- 64 резных камня, большую частью для перстней.
- 12 камней в золотой с эмалью оправе.
- 75 камней, большей частью мелких и без оправы.
- 1 золотой с камнями и эмалью.
- 12 камней [римских императоров] и подставка.
- 5 булавок с богато украшенными головками.
- 7 различных ... брошек.
- 15 сережек.
- 11 запонок.
- 12 ожерелей ...
- 63 пуговицы.
- 16 табакерок и коробочек различного материала.

- 1 хрустальная вилка в золотой с эмалью оправе.
- 1 хрустальная ложка (без ручки).
- 2 перламутровых ложки.
- 2 штопора.
- 2 футляра с ножами и вилками.
- 8 черенков ... от ножей.
- 19 различных набалдашников от тростей.
- 1 золотой туалетный несессер в шкатулке.
- 1 малый — // — в футляре.



*З нясвіжскіх калекций. Капялош, падараваны каралю Яну III Сабескаму
напай Інакенціем XI. Рым. Да 1684 г.*

- 1 золотой [кубоқ] с эмалью.
- 1 серебряный кубок с камнями.
- 15 карманных часов.
- 3 каменных крестика.
- 1 нитка крупных ... бус.
- 22 каменные пластинки для табакерок.
- 11 каменных и одна деревянная рукоятки для сабель.
- 7 картин каменных мозаичных.
- 2 восковых образа в серебряных филигранных оправах.
- 2 шелковых вышитых значка кн. Радзивиллов.
- Несколько отдельных камней, обломков и т. п.

Примечание: Состоящие на хранении в Средневековом отделении Императорского Эрмитажа вещи из сокровищницы кн. Радзивил[л]ов не вполне совпадают по числу и наименованию со старинною описью 1813 года, а потому для точного установления принадлежности той или другой вещи кн. Радзивил[л]ам требуется тщательное сравнение описи и самих вещей со старинными описями сокровищницы кн. Радзивил[л]а, имеющимися в их Несвижском архиве.

18 января 1905 г.

Подписал старший хранитель Ленц.

Министерство Императорского Двора
Кабинет Его Императорского Величества
Отдел хозяйственный
31 января 1905 г.
№ 1342
С.-Петербург
4 февраля 1905 г.
Императорский Эрмитаж
Ст. хр[анителю] Э. Ленцу

Во исполнение приказания г. министра Императорского Двора отдел просит о доставлении, в возможно непродолжительном времени, списка вещей, хранящихся в Императорском Эрмитаже, из числа взятых в 1813 году из Несвижского замка князя Радзивилла.

Помощник управляющего Кабинетом.
Заведывающий хозяйственным отделом [подпись].
Делопроизводитель [подпись].

[1 марта 1905 г.]

И. д. управляющего Кабинетом
Его Императорского Величества
Его Высокопрев[осходитель]ству И. А. Всеволожскому
Конфиденциально

Милостивый государь Иван Александрович.

Как известно Вашему Высокопревосходительству, княгиня Радзивилл обратилась с ходатайством о возврате ей вещей, взятых в 1813 году, по приказанию адмирала Чичагова, в Несвиже из замка князя Радзивилла, причем вещи эти большей частью оказались в Императорском Эрмитаже, но до настоящего времени не представилось возможным точно установить всю наличность их, и, по-видимому, возможно даже предполагать, что некоторые предметы, из числа взятых в Несвиже и переданных, по Высочайшему повелению, в 1826 году в Эрмитаж, ныне не оказываются налицо.

Вследствие сего, в виду особых условий настоящего дела и неотложной необходимости скорейшего его разрешения, я позволяю себе, по поручению г. министра, обратиться к Вашему Высокопревосходительству с покорнейшею просьбою не отказать в распоряжении о приведении ныне же в известность всех упомянутых вещей, имеющихся налицо в Императорском Эрмитаже, и о доставлении точного их списка с обозначением ценности.

Было бы желательно также иметь о предметах, представляющих особый интерес, необходимые пояснения, в чем именно заключается их историческое или иное значение.

Доставленная при отношении Императорского Эрмитажа от 17 сего февраля за № 56 копия списка при этом возвращается.

Прошу принять уверение в совершенном почтении и преданности.

№ 2559
24 февраля 1905 г.

Всегда готовый к услугам Вашим
кн. Н. Д. Оболенский

Директор Имп. Эрмитажа

3 марта 1905 г.

№ 67

Конфиденциально
Его Сият[ельст]ву князю Н. Д. Оболенскому

М. г. князь Николай Дмитриевич.

В ответ на конфиденциальное письмо от 24 мин[увшего] февраля за № 2559 и согласно указаниям, данным Вашим Сият[ельст]вом при личном объяснении старшему хранителю Имп. Эрмитажа Э. Э. Ленцу, имею честь препроводить при сем краткий список предметам, хранящимся в Эрмитаже, относительно коих установлено, что они входили в состав сокровищницы, конфискованной в 1812 г. в Несвижском замке князей Радзивил[л].

Считаю при сем настоятельно необходимым еще раз указать на то, что наличность хранящихся в Эрмитаже вещей не совпадает и не может совпадать с разным до 1812 г. составом упомянутой сокровищницы и что даже нет возможности с точностью определить все предметы, переданные в 1826 г. в Имп. Эрмитаж. Причины тому следующие:

Как видно из доклада Аудиторского департамента, рассматривавшего дело о разграблении Несвижского замка, по конфискации сокровищницы, адмирал Чичагов 2 ноября 1812 г. сдал 11 запечатанных сундуков в Комиссариатское ведомство, причем сделал распоряжение: 1) медали и монеты сдать в Имп. Харьковский университет; 2) церковные вещи (дарохранительницы, реликварии, монстранцы и т. п.) отослать в Московский собор (без указания, в какой именно); 3) редкости и древности препроводить к действ.[ительному] тайн.[ому] сов.[етнику] Валуеву и 4) прочия "малозначущия" вещи проданы с аукциона.

Первый пункт этого распоряжения был исполнен относительно пунктов 2 и 3, хотя в деле данных и не имеется, но можно предположить, что и они приведены в исполнение, так как, во-первых, в числе переданных в Эрмитаж свыше 700 вещей нет ни одного предмета церковной утвари и, во-вторых, в Московской Оружейной палате находится большой серебряный ковш с гербом кн. Радзивил [лов], относительно которого в описи (т. 2, кн. 2, с. 228, № 2068) сказано, что он поступил (очевидно, в числе вещей, посланных д. т. сов. Валуеву) из Несвижского замка князей Радзивил[лов]. Остальные вещи, говорится далее в докладе Аудиторского департамента, т. е., следовательно, или все забранное в 11 сундуках, за исключением медалей и монет, отосланых в Харьковский университет, или, что более вероятно, все оставшееся от отсылок вещей в Харьковский университет, Московский собор и к Валуеву, — сперва лежали в Минске, затем следовали за армию Чичагова до Бромберга и оттуда уже, по особому Высочайшему повелению, пересланы в С.-Петербург и 19 сентября 1813 г. сданы в Министерство финансов.

Опись, составленная учрежденным адмиралом Чичаговым Комитетом для приведения в известность содержания сокровищницы, не сохранилась; копия, снятая с нее из членов комитета, по сличении со списком генерал-интенданта Рахманова, оказалась "большое несходство". Имеется ли в архиве М[инистерст]ва финансов список вещей, сданных в 1813 г., неизвестно. Наконец, хранящаяся в Имп. Эрмитаже копия со "списка вещам, Высочайше назначенным к передаче в Имп. Эрмитаж, для рассмотрения", перечисляет далеко не все вещи из Несвижского замка, хранящиеся в Эрмитаже (вовсе, напр., не упоминается об оружии) и, вместе с тем, называет немало таких предметов, которые, хотя наверное и находятся налицо, но, за отсутствием всякого их описания, не могут быть выделены из массы имеющихся в Эрмитаже однородных им вещей, как, напр., "две серебряные медали", "два миниатюрных портрета", "золотая ложка" и т. п.

Из вышеизложенного, Ваше Сиятельство, извольте усмотреть, что в Имп. Эрмитаже находится только часть, и притом меньшая часть имущества, вывезенного в 1812 году из Несвижского замка (нет медалей и монет, церковной утвари, серебра, гобеленов и т. п.) и что состав даже этой сравнительно малой части не может быть определен с точностью без тщательных розысков в архивах Министерства Имп. Двора, военного, финансов, Духовного ведомства, Московской Оружейной палаты и Несвижского замка.

Касательно исторической ценности хранящихся ныне в Эрмитаже вещей, считаю долгом сообщить, что хранителем Эрмитажа бароном А. Е. Фелькерзамом собран по возможности полный материал для предполагавшегося к изданию исторического каталога этого собрания, каковой материал, в случае надобности, может быть передан временно в распоряжение Кабинета Его Величества.

Определить фактическую стоимость вещей я затрудняюсь, так как определенной [слово зачеркнуто]. Надписанное слово расшифровать не удалось. — Ред.] оценке поддается лишь материал, т. е. золото, серебро, драгоценные камни и пр., идеальная же цена вполне зависит от взглядов и личного отношения к делу любителей. По моему крайнему убеждению, громадное большинство предметов, перечисленных в прилагаемом списке, не имеет выдающегося художественного значения и без особого ущерба для Имп. Эрмитажа могло бы быть возвращено семье князей Радзивил[л], для которой эти вещи представляют несравненно большую ценность как исторические памятники, тесно связанные с родовою историюю этого дома. Я просил бы лишь об исходатайствовании Высочайшего Его Императорского Величества соизволения на оставлении в Эрмитаже почетного меча и принадлежащей к нему шляпы папы Иннокентия XI и меча короля Сигизмунда I. Первый имеет лишь случайную связь с домом Радзивил[л], унаследовавшим ее от короля Собеского, а впоследствии сделался королевскою польскою регалиею, которой не место в частных руках, относительно же второго — нет данных о взятии из Несвижской сокровищницы, между тем приобретение его Императором Николаем I из частных рук засвидетельствовано старою описью, относительно золотого кубка с эмалью (по списку № 37) также нет данных о конфискации его в Несвиже, но в виду позднейшей переписки в одной из старых эрмитажных [описей] вещей, что он "из сокровищницы кн. Радзивил[л]", не встретил бы препятствий к возврату и этого предмета, если княгиня Радзивил[л] представит доказательства.

Копия

Список вещам, хранящимся в Имп. Эрмитаже, относительно коих установлено, что они входили в состав сокровищницы князей Радзивил[л]ов, конфискованной в 1812 г. в Несвижском замке

1. Почетный меч с ножнами и перевязью, пожалованный папою Иннокентием XI в 1686 г. королю польскому Яну III Собескому. На перевязи герб рода Одескальки, к которому принадлежал папа Иннокентий XI. Желательно сохранить в Эрмитаже.

2. Бархатная шляпа, шитая жемчугами, принадлежащая к тому же дару папы Иннокентия XI, как видно из вытканного на лентах герба Одескальки. Желательно сохранить в Эрмитаже.

Меч и шляпа пожалованы польскому королю, не князьям Радзивил[л], к которым перешли лишь по наследству, через сестру Яна III, бывшую замужем за кн. Радзивил[л]. Кроме того, меч, за утратою так наз. [Щербца], служил коронационным мечем при короновании Императора Николая I в Варшаве в 1829 г., сделался таким образом царскою регалиею, которая не подлежит передаче в частные руки.

3. Меч, подаренный королю польскому Сигизмунду I (1506–1548) Венецианской республикою, клинок насечен золотом и серебром, рукоять серебряная, ножны обложены перламутром. *Желательно сохранить в Эрмитаже.*

В старой описи этот меч назван принадлежавшим “к сокровищнице князей Радзивил”, но нет данных о конфискации его из Несвижского замка. В Царскосельский арсенал он передан Императором Николаем I, купившим его у художника Орловского, получившего [!] его от кн. Зубова.

4. Маршальский жезл черного дерева в золотой эмалированной оправе с гербами и вензелем. Принадлежал кн. Михаилу Казимиру Радзивил[лу], бывшему в 1734 г. надворным маршалом короля Августа III. *Не встречается препятствий к передаче.*

5. Маршальский жезл в серебряной оправе с гербом и инициалами короля Стефана Батория, 1581 годом и гербом и инициалами Альберта Радзивил[ла], который в этом году был послом к царю Ивану Грозному.

6. Пара серебряных наконечников маршальского жезла с теми же гербами и инициалами и 1579 годом. *Не встречается препятствий к передаче.*

7. Пара таких же наконечников с инициалами Н.С.Р. и 1569 годом. Жезл принадлежал князю Христофору Радзивил[лу].

8. Пара таких же наконечников, отлита по форме предыдущей пары.

9. 15 различных орденских знаков польских, шведских, немецких и др., между ними жемчужная звезда ордена св. Екатерины.

10. 28 печатей князей Радзивил[лов] и других фамилий. Одна из них в золотой оправе с эмалью, отличной работы.

11. 14 портретов и миниатюр. Большинство их изображает лиц из рода кн. Радзивил[лов], Императрицы Елизаветы Петровны, королей Яна III Собеского, Августа II и Августа III.

12. 5 резных портретов.

13. Таблетки (carnet; записная книжка. — Ред.) с миниатюрным портретом княгини Фредерики Доротеи Радзивил[л], урожд. кн. Турн-и-Таксис.

14. 14 перстней с портретами. В том числе портреты папы Иннокентия XI, короля Фридриха Великого, короля Августа III и др.

15. 21 перстень с печатями. По большей части членов семьи Радзивил[л].

16. 209 перстней с камнями и другими украшениями.

17. 64 резных камня, отчасти для перстней.

18. 12 камней в золотой оправе с эмалью, художественной работы конца XVI в.

19. 75 камней простых, большею частью без оправы.

20. 12 камней с изображениями римских императоров, на подставках.

21. 1 золотой флакончик с эмалью и камеей.

22. 5 игл для дамских причесок, в том числе две, попугай и олень, выдающейся итальянской работы конца XVI в.

23. 7 подвесок и брошек.

24. 15 сережек.

25. 11 запонок.

26. 12 ожерелий и браслетов.

27. 63 пуговицы.

28. 16 табакерок и коробочек простой работы.

29. Хрустальная вилка и ложка, золотая с эмалью, отличной работы.

30. 2 перламутровых ложки.

31. 2 штопора.

32. 2 футляра с ножами и вилками.

33. 8 черенков от ножей.

34. 19 набалдашников от тростей.

35. 1 золотой туалетный несессер, отличной французской работы.
 36. 1 маленький несессер.
 37. 1 кубок золотой с эмалью. Из собрания кн. Радзивил[лов]. В списке конфискованных вещей не упомянут. Не встречается препятствий к передаче, если кн. Радзивил[л] представит доказательство о принадлежности.
 38. 1 кубок серебряный, с камнями. С гербом кн. Радзивил[лов]. В списке конфискованных вещей не упомянут. *Не встречается препятствий к передаче.*
 39. 15 часов, в том числе известных мастеров Vagouneau, Baillon, Furet, Graham и др.
 40. 3 каменных крестика.
 41. 1 нитка крупных янтарных бус.
 42. 22 каменные пластинки для табакерок.
 43. 11 каменных и 1 деревянная рукоятка от сабель. В том числе одна с гербом кн. Вишневецкого.
 44. 7 каменных мозаичных картин.
 45. 2 восковых образа в серебряной филигранной оправе.
 46. 2 штандарта, вышитые серебром, с вензелем кн. Иеронима Флориана Радзивил[ла] (1715–1760).
 47. 6 седел.
 48. Несколько отдельных камней, обломки и т. д.

Старший хранитель Средневекового отделения [подп.] Э. Ленц.
 Верно. Хранитель Я. И. Смирнов.

Означенные в сей описи вещи, за исключением № 1, 2, 3 и 37, согласно предложению г-на министра Императорского Двора от 11 марта с. г. за № 2066 в исполнение Высочайшего повеления от 5 сего марта переданы д-ру Б. И. Пульяновскому, доверенному княгини Радзивил[л], для возвращения по принадлежности.

По настоящей описи все вещи, за исключением № 1, 2, 3 и 37, получил
 12 марта 1905 г. [Б. Пульяновский].

29 апреля 1906 г.
 14 марта 1905 г.
 Министр Императорского Двора
 11 марта 1905 г.
 № 206

В распоряжение ст. хр.[анителя] Э. Э. Ленца [подпись].
 г. Директору Императорского Эрмитажа.

Государю Императору 5 сего марта благоугодно было всемилостивейше разрешить возвратить вдове генерал-адъютанта Императора Германского князя Антона Радзивилл княгине Марии Генриховне Радзивилл хранящиеся в Императорском Эрмитаже вещи, взятые в 1812 году из замка князей Радзивиллов в Несвиже, за исключением предметов, значащихся в описи, составленной 3 марта с/г под номерами 1, 2 и 3, кроме того мог бы быть возвращен и кубок, значащийся в той же описи под № 37, если княгиня Радзивилл представит доказательства о принадлежности сего кубка семье князей Радзивиллов.


Сообщая таковую Высочайшую волю Вашему Высокопревосходительству, предлагаю означенные вещи передать законно уполномоченному княгине Радзивилл лицу.

Генерал-адъютант [подпись].
 Начальник Канцелярии
 свиты Его Величества генерал-майор [подпись].

4 мая 1906 г.
Министр Императорского Двора
11 мая 1906 г.
№ 4131

г. Директору Императорского Эрмитажа.

Государю Императору благоугодно было Всемилостивейше разрешить возратить вдове генерал-адъютанта Императора Германского князя Антона Радзивилла, княгине Марии Генриховне Радзивилл, в дополнение к выданным ей в ми-



З нясвіжскіх калекцый. Караблікі са столовага прыбора.
Эсаіс цур Ліндэн. Нюрнберг. Каля 1630 г.

нувшем году, по Высочайшему повелению, предметам, входившим в состав сокровищницы князей Радзивилл, хранящиеся в Императорском Эрмитаже вещи, в количестве 22-х предметов, согласно списку № 1, приложенному к препровожденному Вашим Высокопревосходительством в Канцелярию Министерства Императорского Двора рапорту старшего хранителя Эрмитажа, действительного статского советника Ленца от 29 апреля сего года.

Сообщая таковую Высочайшую волю Вашему Высокопревосходительству, предлагаю означенные вещи передать законно уполномоченному княгинею Радзивиллу лицу.

Генерал-адъютант [подпись].
Начальник Канцелярии министерства
свиты Его Величества генерал-майор [подпись].

[Приписка]

Вещи, упакованные в три ящика, числом двадцать две, перечисленные в список приложением к отношению Императорского Эрмитажа на мое имя за № 189 от 18 мая 1906 года и подлежащие на основании Высочайшего повеления, объявленного в предложении министра Императорского Двора от 11 мая 1906 г. за № 4131, возвращению Ординации князей Радзивил[лов], по доверенности получил.

Мая 18 дня 1906 г.

[Б. Пульяноевский].

Описания 1740 года мечей В. 72

№ Б. 433

Архив и. с. князей Радзивиллов в Несвиже

Kopija

Podanie Skarbu Ordynackiego, "alias Grungewelbu" jaśnie Oświeconego Xiażecia Jego Mości Michała V Kazimierza Radziwiłła na ten czas Wojewody Trockiego, Hetmana Polnego Wielkiego Xięstwa Litt. J. Panu Marcinowi Wobe; dnia 10 Septembra, Roku Pańskiego Tysiąc Siedmsetnego Czterdziestego w Nieświeżu, sporządzone.

B. 72. 1. Miecz Perłową macią sadzony w Srebropożłocistey oprawie którym Maximilian pierwszy podtenczas Król Rzymski a potym Cesarz J. O. Xiażecia J-mci Mikołaja III Radziwiłła Wojewodę Wileńskiego Kanclerza W X Litt kreował, Xiażeciem na Goniadzu y Medelach, dając mu przywilej Principatu Sacri Romani Imperii et Jus Gladii, y całemu domowi z roku 1518, przynim nie dostaie sztuczek perlowej macicy № 22.

2. Miecz złoty ze Szmelcem różnego koloru, pochwą całe złote, pończoszkową robotą robione, od Karola V dany J. O. Xiażeciu Imci Mikołaiowi VI Radziwiłłowi, Cognomento Czarnemu, Wojewodzie Wileńskiemu Marszałkowi i Kanclerzowi Wielkiemu W. X. Litt. Gubernatorowi Infantskiemu, cum privilegio supra ducatum Neswisiensem, Olyensem, Biržensem et Dubincensem, nadając w tych Xięstwach Jus Gladii całemu domowi et principatum S. R. Imperii.

B. 334. 3. Mieczyk pozłocisty z Blachmalem na rekoieści y krzyżu figury y imiona czterech Ewangelistów w czarney

Перевод

Передача сокровищницей ординacyjnych иначе [“Грингевэльбе”]. — Его Сиятельство князя Его Милости Михаила V Казимира Радзивилла, в то время воеводы троцкого, гетмана польского Великого кн. Литовского, г. Мартину Воб[б]е; 10 сентября 1740 года. в Несвіже [происшедшая].

Мечи

1. Меч, украшенный перламутром в серебряной позолоченной оправе..., коим Максимилиан I, в то время король римский, а в последствии Император, возвел Е. С. князя Его Милости Николая III Радзивилла, воеводы виленского, канцлера В. Кн. Литовского, в князя на Гониодзе и Меделях, выдал ему привилегию на княжество Св. Римской империи и на “Jus Gladii” для всего его дома. На мече не хватает 22 кусков перламутра.

2. Золотой меч с разноцветным “szmelc” [эмальями]; ножны золотые чулочной работы... Императором королем V E.C. князю Николаю III Радзивиллу, прозванному Черный, воеводе виленскому, маршалу и великому канцлеру В. Кн. Литовского, губернатору Инфлянтскому вместе с привилегией на княжение Несвіже, Олыкс[ким], Бирженским и Дубинок. Признавал в этих княжествах целому дому “Jus Gladii” и княжество Св. Римской империи.

3. Позолоченный меч с Blachmalem на рукоятке и крест. Фигура и имена четырех евангелистов в черной глад-

opravie gladkiej. Napisy na tym mieczu następujące:

Superius in Globo hujus Gladii: circa Agios + crux et inscriptio: hac figura valet ad amorem Regum, Iudicum et Principum iras. (ta figura zgodzi się ku miłości Królów, Sędziów y Xiążęt gniewu).

In uno latere manubrii: Figurae Evangelistarum Marci et Lucae sct. Leonis et Bovis;

In altero latere: Johannis et Mathei, sct: Aquilae atque Hominis;

In tertio latere: + crux hoc inscripto: Iste est Gladius Principis et Haeredis Boleslai Ducis Poloniae et Mazoviae et Lenciae .

In quarto: - litera F. (Felix) cum quo Dominus suos auxiliatur: ad omnes partes Amen. (To jest miecz Monarchy y Dziedzica Bolesława Xiążęcia Polskiego, Mazowieckiego, Łęczyckiego. Szczęśliwy, z którym y Pan wszędzie pomaga. Amen.)

In Cruce Gladii: Q O N A I Ÿ O M. ON.
A A Y E S E D A L A I E B R E E L

Lego: Adonai: Dominus Deus Omnia
Servator quoque patiens. Redditor (Pan
Bug wszystkich ochroniciel y cierpliwy
oddawca).

In. aversa parte: Quicunque haec +
Nomina. Dei secum tulerit.

*DN.

nullum periculum deterrire nequit.

(Ktoby-kolwiek tego + Boskie. Imiona
z sobą nosił, tego żadne niebezpie-
czeństwo odstraszyć nie może.)

N. B. Był to Bolesław III Krzywousty, syn młodszego Władysława Hermanna. Monarchy Polskiego (a brat Zbigniewa tegoż starszego syna), który dla wielu heroicznych swych dzieł, według testamentu Oycowskiego, Rządy Państwa objął w Roku 1102, a Zbigniew udawszy się do Pomarzan rebellią podniósł, których gdy Bolesław sobie podbił y do korony przyłączył; Zbigniewa uchwyciwszy, z Wielkopolskiego y Łęczyckiego Księstwa wyzwały, przy samym Mazowszu zostawił. Na postrach więc swych nieprzyjaciół około 1105 roku miecz ten sobie sprawił. Dostał się od Królewica Jakuba z Skarbu Zółkiewskiego Króla Jana III.

кой оправе. Надписи на этом мече следующие:

Сверху "in Globo" меча — (не перевести латыни).

Н. Б. Это был Bolesław III Krzywousty, младший сын Владислава Германа, короля польского (младший брат старшего его сына Збигнева), который, по слухам своей доблести и в силу отцовского завещания, взял в свои руки управление страною в 1102 году. Збигнев отправил в Лифляндию [в оригинале — Померанию. — Ред.] и там произвел Bolesław III: усмирил инфляントов-мятежников и присоединил их к короне, поймав Збигнева, он лишил его Великой Польши и княжества Ленчицкого, оставив с ним одно Мазовецкое княжество. На страх врагам своим около 1105 года он сделал себе на то меч. Он перешел к Radzivillem после Якова, сына короля Собеского из скровищницы последнего в Жолкви.

4. Miecz Wielki w Srebrnej pozłocistej oprawie na rękoieści nad Herbem dwa klucze Papieżskie, nad którymi Triregum nie dostaje. Inskrypcya na Główni. Innocentius XI.. Pontifex maximus Pontificatus Sui Anno I, na drugiej stronie, Innocentius XI Pontif. Max: A. M. D. C. XXVI [1626. — H. B.]. Pas do niego złotem haftowany z frędzlkami wokoło, na końcach Sztuki dwie pozłacane z Herbem tegoż na edney stronie, z drugiej Strony Inskrypcya: "Innocentius XI Pont. Max. Pontificatus Sui A-no I-mo". Ten Janowi III Królowi polskiemu tym sposobem przysłany. Źe Król Jmć po wiktoryi Chocimskiej, w Roku 1673, odebraną od Hussein Baszy Arcychorążiew posłał do Rzymu, która potem w Lorecie, na podziękowanie Panu Bogu była ofiarowana. Wielce to przyjemne było Oycu Sw: za co mu na znak miłego affektu ten miecz z benedykcyą w roku 1676 na Koronacyę Jego przysłał, Lauterbach Pagina 709, który potym od J.O. Księżynej Jmci de Bouillon J. O. Xsiążeciu Jmci Michałowi V Kazmierzowi Radziwiłłowi Woiewodzie Wileńskiemu Hett W.W. XBLitt: dany.

4. Большой меч, в серебряной позолоченной оправе, на рукоятке над гербом два папских ключа, над которыми не достает "Triregum". Надпись на рукоятке: "Innocentius XI. Pontifex maximus Pontificatus Sui Anno I"; на другой стороне: "Innocentius XI Pontif. Max: A. M. D. C. XXVI" [1626. — H.B.]. К нему пояс вышитый ... с бахромой ... на концах две позолоченные штуки с тем же гербом на одной стороне и с надписью на другой: "Innocentius XI Pont. Max. Pontificatus Sui A-no I". Меч этот прислан королю Яну III при следующих обстоятельствах: так как король Его Милость после Хоцимской победы, в 1673 году, одарованной нам Гуссейном-башою, отнял у последнего боевое знамя ... отправил отнятый и послал в Рим, до святого отца, коему это было очень приятно, в знак своего уверения приспал коронации короля в 1676 г., с благословением настоящий меч в подарок ... Меч этот в последствии ... был отдан Михаилу V Казимиру князю Радзивиллу.

Опись реестрам орудия, хранящимся в архиве *

1. 1621. Реестр пушек в цейхгаузе слуцком и лихтембергском, найденный в Д[е]ятичах после кончины князя Януша Радзивилла.
4. 1649. Опись цейхгауза, переданного Самуилу Павликовскому на подпись, ревизора Млодецкого.
6. 1650. Февраль 21. Опись пушкам князя маршала В. Кн. Литовского, переданным Павликовскому после смерти Радзиминского [далее Радзиминовича. — Ред.], городничего Несвижского, за подпись Тыборовского. Подлинник.
7. 1650. Опись пушкам, переданным Яну Радзиминовичу, за подписями того же Радзиминовича и Павликовского. Подлинник.
10. Опись пушкам крепости... Несвижского замка, составленная после смерти губернатора несвижского, Загурского для Самуила Оскерки, за подпись Оскерки и Радзиминовича. Подлинник.
15. 1698. Реестр орудия в цейх[гаузе] Олыцкого замка.
16. 1706. марта, 14. Поименование пушек, кои по повелению царя Петра Алексеевича российским федмаршалом Шереметьевым взяты из Слуцка и перевезены в Смоленск.
45. 1733. Инвентари оружейных палат Слуцкого замка, составленные на французском и немецком языках с подписью "Goffaux".

* Параллельно идутпольский и русский тексты; здесь приводится только русский (ред.).

52. 1741. Май, 16. Поименование арсенала Олыцкого за подписью капитана Петровича. Подлинник.
60. 1747. Ноябрь, 28. Поименование пушек и амуниции, взятых из Слуцкой крепости в Белуне.
61. 1748. Описание Рюсткамеры, привезенной из Королевца в Белую, с отметками князя Иеронима Флориана.
68. 1752. Январь, 13. Реестр пушек Слуцкого замка, один за подписью Костровецкого, другой Конигбека, оба с замечаниями князя Иеронима Флориана.
70. 1752. Октябрь, 24. Реестр палашей, сабли, находящихся в гардеробе князя.
78. 1754. Реестр ружей, отосланных в Белую из Слуцкого гардероба, за подписями Орачевского и Берингера, с пометками князя Иеронима.
82. 1755. Реестр [веса] пушек, доставленных из Белой в Слуцк, за подписью Маленовича.
84. 1755. Апрель, 5. Реестр ружей, находящихся в гардеробе ... Б[е]льского замка, с отметками кн. Иеронима Флориана.
92. 1757. Январь, 30. Реестр пушек, мортир и лафетов, отправленных из Белой в Литву.
93. 1757. Март, 21. Реестр ружьям, находившимся в Слуцке и возвращенных в Белую.
94. 1758. Апрель, 12. Список орудию, отправленному и требующему починки, за подписью Пешолля.
101. Реестр пушек, из них один за подписью кн. Кароля.
113. 1760. Ноябрь, 5. Реестр пушек и амуниции, находящихся в Б[е]льском арсенале, за подписями Моршней и Гаудринга.
115. 1763. Мая, 20. Инвентарь арсенала Олыцкого замка.
119. 1764. Март, 20. Реестр ружей, оставленных в арсеналах в ...Бикемахер в Несвиж после отъезда князя воеводы виленского на Волынь.
125. 1765. Апреля, 19. Реестр арсенала Олыцкого замка за подписью полковника Моршнейды.
141. 1771. Реестр вещей, взятых из замкового арсенала по воле полковника Чернышева русских войск, в разные времена.
164. Реестр лошадиной сбруи, орудия и т. д.
200. 1819. Ноябрь, 6. Опись пушкам, найденным в погребе Несвижского замка, при отношении администратора Хрущевского к ассессору низшего Слуцкого суда Ясинскому.

Архив И. С. князей Радзивиллов в Несвиже

Опись реестрам сокровищ, хранившихся в кладовых Несвижского замка *

1. 1620–1621. Реестр Слуцкой кладовой.
4. 1649. Опись двум кладовым в заведывании Самуила Павликовского, подписана ревизором Младецким.
6. 1650. Февраль, 21. Опись замковых вещей: кладовой, библиотеки и т. д. князя маршала Вел. Кн. Литовского после смерти Радзинского, городничего несвижского, пересланная Павликовскому за подписью Тыборовского. Подлинник.
7. 1652. Опись замковых вещей кладовой и т. д.; пересланная Яну Радзиминовичу за подписями того же Радзиминовича и Павликовского. Подлинник.
8. 1656. Опись кладовой князя Богуслава, утерянная в Тыкоцине (копия, по-свидетельственная официально).

* Параллельно идут польский и русский тексты; здесь приводится только русский (ред.).

11. 1658. Проверка вещей, недостающ[их] в кладовой, после составления общей описи и сверенной принятия их Радзиминович[ем], городничим несвижским, за подписью Радзиминович. Подлинник.
12. 1667–1682. Опись, касающаяся залога всех драгоценностей, золота и серебра в Данциге князем Михаилом Казимиром Радзивиллом, вице-канцлером литовским.
13. 1671. Оценка драгоценностей ... князя вице-канцлера и гетмана польского литовского, князя воеводы бельского, произведенная варшавскими ювелирами. Подлинник.
18. Опись столового серебра, поверенная кн. Михаилом Казимиром, вице-канцлером литовским.
19. Опись драгоценностей Иеремия Могилы, господаря Молдавских земель.
20. Опись кладовых князей линии Биржанской, без конца и подписи.
21. 1689. Январь, 5. Белая. Опись серебра, обоев, цинковой посуды, столового белья и кухонной посуды.
22. 1692. Май, 10. Опись драгоценностей, взятых княгиней Анной, урожденной Сапега, женой воеводы виленского. Подлинник.
23. 1701. Белая. Опись драгоценностей, находящихся в заведывании девицы Шиш.
24. 1702. Сентябрь, 20. Опись драгоценностей княгини, пересланных в заведование девицы Эйсмонт в Ольке.
25. 1707. Февр[аль], 23. Опись сундука Ушацкого, составленная в Новом Штейне ксендзом Никодимом, учителем училищ Ясновицким и им писанная. Подлинник.
26. 1713. Август, 21. Опись драгоценностей, принятых от Г. Троянинской.
27. 1716. Ноябрь, 6. Опись драгоценностей, которые получает Новосельская, за подписью княгини Анны, урожденной Сангушко, жены канцлера литовского.
28. 1719. Июня, 8. Опись драгоценностей, отправленных с девицей Чеховской из Белой, за подпись княгини Анны, урожденной Сангушко, жены канцлера литовского. Подлинник.
29. 1719. Июня, 8. Опись драгоценностей Царства Польского за подпись княгини Анны, урожденной Сангушк[о], жены канцлера литовского. Подлинник.
30. 1720. Апр[ель]. 3. Опись драгоценностей, переданных девицей Новосельской.
31. 1720. Сентября, 21. Опись драгоценностей, переданных княжне Текле.
32. 1721. Январь, 17. Опись драгоценностям, переданным девицей Юревич, за подпись Констанции Сапега, жены каштеляна троцкого.
33. 1721. Март. Опись драгоценностям, взятым девицей Горновской, едущей в Ольку.
34. 1723. Январь, 2. Опись драгоценностям, взятым в Вроцлаве.
35. 1724. Мая, 12. В Белой. Опись драгоценностям, принятым от Леговчовой и переданным девице Корсак, за подпись княгини Анны, урожденной Сангушко, жены литовского канцлера.
37. 1725. Апреля, 25. Опись драгоценностям, отосланым княгине, жене хорунжего, составленные княжной Королиной, а также опись драгоценностям, отанным той же княжне, в супружестве Сапега, с распиской ее. Подлинник.
38. 1725. Январь, 12. Опись драгоценностям, взятым Теклей Флемминг, с ее распиской. Подлинник.
40. 1730. Апреля, 10. Опись серебра, отосланного в Члухов.
43. 1732. Декабря, 11. Инвентарь нижних кладовых княгини Анны, урожденной Сангушк[о], жены литовского канцлера, находившихся в Бельском замке, подписаный Дезом[м]ом. Подлинник.
44. 1732. Июль, 19. Документ, свидетельствующий о получении обратно от наследников Давида Шиллера в Данциге, заверенный князьями, и о передаче его под залог Фербергу, через Висницкого и Дезомма и Ферберга подписанный. При сем

опись того же золота с 1727 и за подписью княгини Анны, урожденной Сангушко. Подлинник с распиской Шиллера.


47. 1735. Опись кладовых князя Иеронима Флориана за подписью того же князя.

49. 1736. Опись расходам из кладовых княгини Анны, урожденной Сангушко, жены канцлера литовского, в Белой.

53. 1741. Октябрь, 28. Опись разным табакеркам, составленная в Негневичах.

55. 1742. Сентябрь, 15. Опись драгоценностям, составленная в Белой.

58. 1744. Февраль, 14. Опись янтарям, присланым из Шавель ксендзом Беллявитом, настоятелем варшавских театинов.



З нясвіжскіх калекцый. Кілішак у форме савы.
Польша. Другая палова XVI ст.

59. 1747. Сентябрь, 4. Реестр перстней и других драгоценностей.

62. 1748. Сентябрь, 17. Расписка Павла и Софии Кемпинских, выданная княгини Франциске, урожденной Вишневецкой, жене виленского воеводы, на взятые под залог сокровища. Копия.

65. 1751. Декабрь, 1. Описи серебра столового с распиской Воббе.

67. 1752. Январь, 10. Опись вещам, привезенным для устройства шатра и часовни, подписанная Вольским.

69. 1752. Январь, 29. Опись столовому серебру, из вещей, привезенных из Гродно, отосланному из Белой в Слуцк.

71. 1753. Февраль, 8. Реестр столового серебра, отосланного князю воеводе виленскому, гетману Вел. Кн. Лит. во Львов, подписанный княгиней Вишневецкой, женой каштеляна краковского. Подлинник.

74. 1753. Июля, 24. Реестр столового серебра, отданного в заведывание Миколаевскому в Старчицах с записью Иеронима Флориана князя Радзивилла.
86. 1755. Июня, 14. Реестр серебра и туалета княгини Франциски, урожденной Вишневецкой, жены воеводы виленского, за подписью Текли Вишневецкой.
98. Опись драгоценностям княгини без подписи.
104. 1760. Январь, 22. Опись серебру, отправленному в путь при камергерке Адаме за подписями Яна Вольского и Орачевского.
109. 1760. Август, 16. Опись серебру столовому, привезенному из Слуцка после смерти князя Иеронима Флориана, хорунжего литовского.
112. 1760. Октябрь, 1. Квитанция Стерпинского в получении драгоценностей для княгини Анели, жены хорунжего литовского, подаренных князем воеводой виленским. Подлинник.
114. 1762. Документы, касающиеся залога драгоценностей князем Карлом Станиславом, канцлером литовским, данцигскому купцу в 1718 г. и выкуп оных князьями Михаилом Казимиром и Карлом.
120. 1764. Апреля, 13. Реестр драгоценностей княгини, жены воеводы виленского.
123. 1765. Январь. Опись крепости Несвижского замка и сокровищ, находившихся в нем, составленная чиновниками, назначенными генеральской Литовской конфедерацией за подписью Иоахима Хмара.
124. 1765. Январь, 17. Реестр несвижской кладовой, переданной под присмотр Карчевскому, за подписью Хмара.
127. 1766. Реестр вещей, находящихся в сундуке, прозываемом "Мечниковским", посвидетельствованный в Дрездене господином Воб[б]е.
128. 1767. Январь, 19. Описание мирской кладовой, составленное и подписанное Михаилом Дзердзевским.
129. 1767. Мая, 4. Опись сокровищам, взятым в дорожный ящик князя в Дрезден.
130. 1767. Мая, 7. Опись сокровищам в Дрездене, оцененным ювелиром.
136. 1769. Мая, 7. Опись серебру, отданному под досмотр Францу Ходзько в Дрезден с его распиской.
139. 1771. Мая, 1. Реестр драгоценностям князя Михаила Радзивилла, кравчего литовского, сданным в депозит Матвею Моравскому, на нем расписка князя Матвея.
140. 1771. Август, 28. Реестр кладовым мирским и полонецким, а также погребам и стадам княгини, жены воеводы виленского, подписанный Алоизием Комаровским и Протасевичем.
145. 1779. Мая, 6. Опись серебра, отданного в гардероб князя воеводы виленского, подписанный Килкуцким.
153. Опись вещам, взятым в Несвижском замке во время Конфедерации, за подписью Шатлена, мажордома.
156. Реестр драгоценностей княгини, жены воеводы виленского, гетмана В. Кн. Лит.
167. 1791. Март, 15. Наименование ольцкого золота и драгоценностей, состоявших под залогом, копия, представленная князю Матвею, за подписью Мартина Воббе.
170. 1793. Мая, 17. Реестр ... дорогих вещей князя Доминика, недостающих по описям их.
189. 1808/9. Опись вещам, взятым в кладовой, отмеченным во многих местах Буковским и Непокойчицким, Квятковским и Мацкевичем. Черновая.
192. Реестр мебели, принятой Гутовским в замок Несвижский из Зажецкого дворца.

Архив и. с. князей Радзивиллов в Несвиже
1859 г. Копия

Картотека № 1
Архив и. с. князей Радзивиллов в Несвиже
Копия с подлинника
Свидетельство г. Тучкова
2 ноября 1812 г.

Свидетельство

По воле Главнокомандующего западной армии адмирала кавалера Чичагова
дано Сие Управляющему князя Радзивиллова шляхтичу Алберту Бургельскому,
что он вынужден был показать главному начальству некоторых мест[!], где храни-
лись вещи помянутого К. Радзивиллова. 28 ноября 1812 г. в Несвиже.

Подпись дежурный генерал-майор Тучков М. П.

№ 2
Архив и. с. князей Радзивиллов в Несвиже
1813 г. Протокол следственной Комиссии
Копия с современной копии

Дело о разграблении Несвижского замка

Из сего дела видно, что имение князя Радзивилл[а] по именному Высочайше-
му Указу от 11 ноября 1811 года состояло под секвестром за казенные долги; и что
замок хранил сокровища ценою, по показанию Бургельского, дворника замкового,
двести миллионов золота.

Сей управляющий Бургельский поясняет:

Татарского полка полковник Кнорин был первый, который жил в сем замке,
что случилось 1 ноября, куда прибыв, отобрал у сего Бургельского ключи, приказы-
вал показывать себе место, где хранились сокровища, после того забрал все
платье князей, старинные ковры, несколько часов и прочие. Кнорин от сего отри-
цается и говорит, что ходил по всем комнатам и был в одной кладовой ... с генера-
лами, штабс- и обер-офицерами, то из замка никаких вещей не брал да и не видел
никаких сокровищ; и что того числа он был в своей команде. По сему предмету не
сделано выправки, которого числа авангард проходил через Несвих и по чьему
повелению Кнорин оставался дожидаться в сем городе Главнокомандующего и
кто с ним еще был, ибо караул был оставлен от авангарда для Главнокомандующе-
го. Чрез таковую выправку можно было отдать, на чьей стороне более есть
истины, но как с тем Кнорин уже более в продолжение дела не упоминается, то на
сем оно и остается. Управитель замка Бургельский говорит, что 3 числа ноября
Главнокомандующий адмирал Чичагов вступил в Несвих и стал квартирою в зам-
ке с прочими окружавшими его. Чичагов по прибытии своем в Несвижский замок
на другой день приказал его, Бургельского, и Буковского отвести для допросов о
спрятанном богатстве, сие подтверждает и генерал Тучков, бывший тогда дежур-
ным генералом, говоря, что адмирал, узнав о закладенных в погребе каменною
стеною разных драгоценных вещах, словесно приказал ему взять дворянина Бур-
гельского и заставить его указать то место, что им исполнено в понудительном
допросе, свидетельствует генерал-майор Тейльс, а также и квитанция, якобы по
повелению адмирала данная Бургельскому от Тучкова.

За сим генерал-майор Тучков объясняет, что по повелению адмирала Чичаго-
ва разломана кирпичом заделанная дверь в присутствии его — Тучкова, генерала

Тейльса, 4 класса Кованько и придворника Бургельского по разломании стены вошли они все вовнутрь погреба и будто в ту же минуту сделалось Бургельскому дурно: почему отпросился он выйти вон к себе на четверть часа напиться чаю и вышел; по принесении туда свечей, и Тучков увидел две маленькие комнаты, в которых стояло несколько сундуков; в сие самое время был он потребован к адмиралу Чичагову, к коему и пошел, и, следовательно, оставил в погребе генерала Тейльса и 4 класса Кованьку; пришел к адмиралу и, получив от него приказание, донес ему о виденных им сундуках, прибавил, что нужно сделать распоряжение, и как тогда было уже довольно поздно, то велено погреб запереть и поставить караул; за сим же учрежден Комитет для разбора вещей. Генерал-майор Тейльс объясняет, что открытие погреба учинено по приказанию адмирала Чичагова и что когда вошли в оный с рабочими и со свечами, то сделалось ему дурно от спершегося там воздуха, почему он вышел, а кто в погребе оставался, не помнит. Не упоминает он однако ж об обстоятельствах, сказанных Тучковым, якобы Бургельский пошел домой и Тучков отозван к Главнокомандующему, следовательно там должны оставаться Тучков, Кованько и Бургельский.

4 класса Кованько объясняет, что Тучков, вошедший в погреб, [увидел] в двух комнатах сундуки,ставленные кругом и от низу до потолка, велел рабочим их выносить в большую комнату, по исполнении чего, как уже становилось поздно, то он, Тучков, приказал запереть погреб и поставить караул. Из вещей взято им, Тучковым, два только сундука с оружейными вещами, которые и отнесены в комнаты Главнокомандующего, но они не упоминают об обстоятельствах, событывшихся в погребе с Тучковым и Бургельским, а равно и о том, что случилось с Тейльсом, из его показания видно, что они с запертого погреба были все вместе безвыходно; о сих сундуках Тучков говорит, что в них были ружья, пистолеты и сабли, заряжавшие, что их возили с прочими вещами за армию, но не знает, куда они девались, ибо с похода отбыл для принятия в командование свое корпуса от [Платова] и [Э]ртеля.

Управитель Бургельский говорит, что по разломании стены Тучков забрал разные бриллианты, серебро, золото и другие дорогие вещи; но что именно и сколько числом, того утвердительно сказать не может, но знает, что погреб разломан при нем и при Буковском, несколько часов пред обедом, и что солдаты по приказанию Тучкова выносили паки и сундуки, в коих хранили богатые вещи. Подождя, пошли к обеду, то заперли погреб, поставив караул. Ключи же взяли с собою. Сверх сего говорит, что Главнокомандующий, узнав о заборе Тучковым разных вещей, приказал отобрать от него ключи и учредил Комитет для разбора всего хранившегося. В который же день Комитет учрежден, он не припомнит. После того Комитет приступил к разбору вещей и так: в разломанном погребе найдены сокровища, но в чем они состояли именно, неизвестно. Настоящая опись находится в Комиссии, учрежденной в Вильне для разбора радзивилловских дел, которая следственною комиссию требована, но не прислана. Другая опись должна быть такая же, которую составляли члены Комитета, учрежденного адмиралом Чичаговым для разбора сокровищ, по которой описи сдано все обретенное в погребе в Комиссариатское ведомство генерал-интенданту Рахманову и взято в том старшим членом П[о]леновым квитанция, по сей описи не требовано и нет в получении от его, Рахманова, при деле же находится опись не за подписанием членов Комитета, за подписанием одного генерала Рахманова, и опись должна быть третьею.

В Комитете для разбора радзивилловской принадлежности по повелению Главнокомандующего Чичагова были члены: статский советник Поленов, надворный советник Ласкин, 7 [!] класса Кованько и адъюнкт флота капитан-лейтенант Мофет. Относительно драгоценностей, хранившихся в погребе и которым сделана опись Комитетом, есть разница в показаниях, 7 класса Кованько показывает: что по приказанию адмирала Чичагова все дорогие вещи укладывались без описи

в особенные сундуки, и когда укладку сего кончили, то запечатали их общими печатями, взяли их с собою и повезли за армию к Главнокомандующему, который был на походе под особым прикрытием, не поясняя, где после и которого времени вещи описаны, говорит только, что они по описи сданы в комиссариатское ведомство и что квитанция в отдаче их должна быть у старшего члена Поленова. Адъютант адмирала Чичагова Мофет объясняет, что опись упоминаемым драгоценностям делана в замке и на походе и что сии вещи сданы генералу Рахманову, прочие же члены о сем не были спрашиваны. Сии вещи в сундуках возились за армию с самого Бромберга и только по снятии армии от адмирала Чичагова покойным князем Барклаем-де-Толли отправлены тотчас к министру финансов в С.-Петербург. Вещи сии в сундуках отвозил прапорщик Козловского пехотного полка Гущин, но сей Гущин квитанции в исправной сдаче всех вещей никому не представил, а говорит, что, будучи в походах и сражениях, он с другими документами затерял, почему прощено сведения о сем от министра финансов, но такового о сем не прислано.

Древние же медали и монеты по предписанию адмирала Чичагова отправлены в Харьковский университет, но не видно по делу количество их и от университета не было [сообщено] о получении их. По опустошении таковым образом замка, в первых числах ноября, генерал Тучков принял в командование свое корпус от генерала [Э]ртеля, вступил с сим корпусом спустя месяц, 2 декабря, пока время, за которое возникло на его только предписанных выше жалоб, не протекло. По Несвижскому замку вот что случилось: управитель Бургельский говорит, что по вторичном прибытии Тучкова уже с корпусом, ему вверенным в Несвиже, приказал войска донского генерал-майору Грекову 9-му взять его, Бургельского, со служителями замка под стражу, и томили голодом и холодом, дабы открыли об остальных сокровищах, сие чинилось по доносению Лейзера Дилона, один из служителей, прозванием Лях, от пристрастного допроса показал оное, которое хранилось в библиотеке за книжным шкафом, что и забрано сем Тучковым, оно состояло в столовом серебряном сервизе. Г[осподи]н Тучков на сие отзывается, что Бургельского приказал взять под стражу по доносу жидов, якобы в замке хранилось неприятельское оружие, но как такого не найдено, то он его и освободил. Г[осподи]н Тучков, которой месяц тому назад как был в сем замке в должности дежурного генерала и узнал о самых сокровенных местах, неужели не ведал, что в оном нет и не было неприятельского оружия? Противу сей Бургельский представил свидетеля именем Ляха, того самого, который оное серебро открыл. Оный Лях объявил, что от пристрастных допросов показал спрятанное серебро в библиотеке, о котором никто не знал, как он сам и управитель Бургельский, которое серебро по указанию им забрано генералом Тучковым.

Свидетелей по делу разграбления замка почти нет, ибо то свершалось в оном, где жительства никто не имел, кроме Бургельского, сказанного Ляха и буфетчика Калиновского.

Сей буфетчик Калиновский свидетельствует, что бывшее серебро у него на руках сохранено им во время пребывания адмирала Чичагова в Несвиже, по отбытии коего с армию в поход, он сдал оное Бургельскому, и Бургельским оное вывезено в свой дом; сие серебро не есть то, о котором сделал показание Лях, но то самое, которое по повелению правившего должность военного губернатора генерала Игнатьева отобрано от Бургельского исправником Евдокимовым и доставлено в Минскую Казенную палату, где и принято весом 116 фунтов и 29 лотов, при сем серебре было тако же и столовое белье. Генерал Игнатьев узнал о сей похоронке от жидов, но не припомня чрез кого именно, сослался на 1 гильдии купца Лейзера Дилона, а сей Лейзер отозвался по обыкновению своему незнанием ни о чем. Из дела же видно, что он то и был доносителем о сокровищах Радзивилла, хранившихся в погребе, презрев все благодеяния, фамилию Радзивилловскою ему сде-

ланные, между коими и дом каменный о трех этажах Лейзера в Несвиже стоящий, до трехсот тысяч рублей есть подареный ему Радзивилловскою фамилиею.

Вот в чем заключается дело, производившееся следственною комиссию по Несвижскому замку. Явственно есть, что управитель замка все хранившиеся в нем и прикосновенные к оному вещи на вид не выставил. Что же, из сего дела усмотреть можно следующее:

1. Генерал Тучков и дворник Бургельский во многих показаниях сами себе противоречат, пребывая между собою всегда в противоположности.

2. Генерал Тучков, генерал Тейльс и 7 класса Кованько,вшедши в погреб, каждый из них показанием своим друг друга противоречат.

3. Не имеется никакого сведения, приказывал ли действительно Главнокомандующий (как Тучков говорит) допрашивать Бургельского понудительно?

4. От кого узнал он же, Главнокомандующий, что сокровища хранились спрятанными в замке?

5. Приказано ли Главнокомандующим разломать стену погреба, где богатства заключались?

6. Спросить дворянина Бургельского, точно ли Тучков расспрашивал его о скрытом богатстве Радзивилла, каким образом открыт был погреб, было же что из оного выношено и кто при том находился?

7. Им ли, адмиралом, посланы: Тучков, Тейльс и Кованько быть свидетелями ломания погреба?

8. Какое и в какой день состояло повеление и по какому случаю об учреждении Комитета?

9. Когда последовало повеление, в чем оно состояло относительно сдачи вещей генерал-интенданту Рахманову?

10. По чьему повелению сделана комитетом опись сокровищам, где именно, в замке ли, или на походе? В чем разногласия между собою Кованько и Мофет?

11. Спросить о том же неопрошенных еще двух членов — Поленова и Ласкина.

12. Спросить Харьковский университет, доставлены ли ему медали и монеты древние, которым прислана опись?

13. Истребовать из Виленской комиссии, учрежденной для разбора радзивилловских дел, опись драгоценным вещам, склоненным в погребе.

14. Истребовать от старшего члена комитета г. Поленова опись вещам, составленную комитетом при разборе сокровищ радзивилловских, а равно чтоб и квитанцию он доставил, которую получил от г. Рахманова в сдаче сих вещей.

15. Истребовать у г. Рахманова опись, по которой сданы ему вещи, за подписанием членов комитета, им, Рахмановым, полученную.

16. Просить министра финансов описи, по котор[ых] приняты в казенное ведомство вещи радзивилловские, а равно и копию с квитанции, данной Козловского пехотного полка прaporщику Гущину, доставившему сии вещи, ибо он таковой никуда не представил. По истребовании таковых сведений, быть может, истина проникнет сквозь мрак, ныне дела сие покрывающий.

№ 3

Архив и. с. князей Радзивиллов в Несвиже

1828 г.

Копия с подлинником

Выписан доклад Аудиторского департамента по делу о разграблении Несвижского замка, составленн[ому] управляющему имениями князей Радзивиллов 14 июля 1828 г.

Ваше благородие.
Милостивый государь!

Вследствие требования Вашего, получив в опись Всеподданейшего доклада департамента аудиторского, конфирированного Его Императорским Величеством, без числа в Низший Слуцкий суд присланного, имею честь представить настоящее из него извлечение, касающееся грабежей в Несвижском замке, и вот между прочими буквальное его содержание:



З нясвіжскіх калекцый. Зброя пачатку XVII ст.,
пераробленая ў Польшчы ў першай чвэрці XVIII ст.

Сверх выше изъясненных 18-ти жалоб присовокуплена к сему делу таковая же 19-я, принесенная от управлявших в 1812 году в имении князя Доминика Радзивилла Несвижским замком шляхтича Бургельского и принадлежащим к оному фольварками дворянина Новицкого в ... через Несвиж Молдавской армии, бывшей под начальством адмирала Чичагова, забрано в оном замке по приказанию его, Чичагова, из потаемного погреба разных редкостей и драгоценностей суммою примерно на десять миллионов польских золотых; а принадлежащие к замку фольварки и их крестьяне разными войсками были[и] армиею Чичагова и корпусом генерал-майора Тучкова совершенно разорены через забрание разного сорта хлеба в зерне и даже в снопах; лошадей, скота, упряжи, птиц, сена, соломы и прочего.

По ведомости об убытках, претерпенных имением князя Радзивилла в прошедшую войну, показано забранного разными российскими войсками, в том числе и корпусом Тучкова, фуражка, съестных и питейных припасов, лошадей, скота,

птицы крестьянского имущества, винокуренной меди, за разорение зверинца, оранжерей и забор из оных разных вещей, всего на 6 291 763 zł., в том числе полагается и за собранные в Несвижском замке из погреба сокровищ — 6 миллионов рублей да за побитые в оном замке армию Чичагова и корпусом Тучкова каменные стены, окна, печи и потолки чрез непрерывное квартиривание госпиталя 160 т. рублей, кроме сего также показано за взятый неприятельскими войсками фураж, съестные и питейные припасы равно и за разные вещи 13 257 руб.

Из дела видно, что потаенный погреб в Несвижском замке открыт был по приказанию адмирала Чичагова и забранные из оного вещи учрежден по предписанию его от 2 ноября 1812 года Комитетом сданы были в 11-ти сундуках за печатями в Комиссариатское ведомство, потом 29 января 1813 Чичагов предписал исправляющему должность генерал-интенданта действительному статскому советнику Рахманову из числа взятых от неприятеля в Несвиже добычей древние медали и монеты отправить в Харьковский университет; церковные вещи отослать в Московский собор, самой редкости и древности — препроводить к действительному тайному советнику Валуеву, а прочие малозначащие продать с аукциона, но были ли по предписанию отосланы вещи в Московский собор и к Валуеву, по делу не видно; медали и монеты, как Рахманов удостоверяет, в университет им отправлены, а остальные вещи оставались в Минске, и после доставлены в Бромберг для продажи; но, по докладу покойного генерала фельдмаршала Кутузова, блаженной памяти Государя Император повелеть соизволил таковые вещи, все без изъятия, отослать в С.-Петербург к министру финансов, почему был с оными командирован Козловского пехотного полка прaporщик Гущин, который рапортом донес, что те вещи были им сданы в Министерство финансов 19 сентября 1813 года, но выданную ему в получении квитанцию он по бытности в разных походах и сражениях утратил, впрочем вещи сданы им исправно, за что получил в награждение медаль и 500 рублей, равно и 4-м конвойным, с ним бывшим, дано по 100 руб., какие же именно вещи доставлены к министру финансов, неизвестно, равно как и то, почему адмирал Чичагов приступил к забору тех вещей, ибо по ненахождению его в России, он не спросил, да и где осталась подлинная опись сим вещам, составленная учрежденным от него комитетом, также неизвестно, кроме, что бывший в том комитете член действительный статский советник П[о]лленов представил за своим удостоверением копию оной, по сличении коей с таковою же доставленною от Рахманова, оказалось большое несходство *.

Абрам Поляк говорил, что опись вещам, забранным из кладовой, находится в Белостоке у еврея Гершеля Альперинга, который в настоящее время состоит при армии. Здесь следуют объяснения генерала Тучкова относительно убытков, причиненных в фольварках несвижских, что об них не было подаваемо жалобы. Затем мнение генерала Пышницкого относительно разных жалоб с заключением, что таковые преувеличены. Мнение Полевого аудиториата, признающее претензии, помещенные в жалобах обывателей, справедливыми.

Мнение Главнокомандующего 1 армией, полагающего передать военному суду Тучкова, Исаева и других офицеров; наконец, мнение Аудиториального департамента, по которому назначение военного суда ввиду удаленности времени становится невозможным, и что, принимая во внимание обстоятельства тогдашнего времени, надо это все скорее считать неотъемлемым случаем войны и пр. Затем излагает:

Относительно вещей, забранных из погреба в Несвижском замке по распоряжению адмирала Чичагова, о чем следственная комиссия, Полевой аудиториат и Главнокомандующий 1 армию заключения не сделаны. Аудиториатский депар-

* Дальше идут параллельно польский и русский тексты. Приводим только русский (ред.).

тамент находит, что за исключением тех вещей, кои по распоряжению адмирала Чичагова предписано было отоспать в Харьковский университет и в Московский собор, об оставленных для публичной продажи в Бромберг назначенных, было докладывано блаженной памяти Государю Императору и последовало Высочайшее повеление доставить таковые вещи все без изъятия в С.-Петербург к министру финансов, то обстоятельство сие дальнейшему суждению Аудиториатского департамента не подлежит.

По таковом соображении обширного дела сего Аудиториатский департамент полагает, что генерал-майора Тучкова согласно с мнением Главнокомандующего 1 армиею на основании Всемилостивейшего манифеста в 30-й день августа 1814 года состоявшегося и выражение долговременной бытности его под следствием, оставить от дальнейшей по сему делу ответственности свободным etc, etc.

Четыре объявленные обывателями претензии, относящиеся до забранного у них армиею адмирала Чичагова и корпусом генерал-майора Тучкова продовольствия и имущества во время войны 1812 года по недоказательству и большому сомнению, чтобы убытки их простирались до показываемой ими по произвольной цене суммы, согласно с выше изъясненным заключением следственной комиссии, оставить без удовлетворения etc.

Кроме того, что мною сказано выше в сей обширной выписке, каковая находится в Низшем Слуцком суде, нет ничего касающегося Несвижского замка.

Как оно не случится, я пока рад, что исполнив давнее желание ваше, исполнение приказания коего считаю для себя самой приятной обязанностью. Остаюсь с высшим почтением.

Июня 8 дня 1828 года, Слуцк.

Ваше благородие, милостивый государь,
нижайшим слугою Онуфрий Иодка.

Копия и перевод подписей при рисунке пос. Корсака, изображающего трофеи Яна Собеского, воздвигнутый в 1783 году в Несвижском костеле по случаю столетнего юбилея освобождения Вены от турок, и хранящегося в библиотеке Императорской Академии художеств (Icones Polonorum I).

Писал Б. И. Пульяновский.

Копия с копии

Список вещам ... предназначены[м] к передаче
в Императорский Эрмитаж для рассмотрения.
Поступили в Кабинет в 1813 г. из Несвижского
замка Радзивиллов

1. Штопор серебряный со свистком.
2. Золотая готовальня с прибором.
3. Золотая вилка с стеклянной ручкой.
4. Два миниатюрных портрета, обделанные в серебре.
5. Золотая ложка и таковая же вилка и черенок у ножика.
6. 7. ..., в котором есть графинов стеклянных ... золотыми пробками, подносик, чарочка, ..., два ножика, большая игла, штопор, ножницы и булавочник золотые, янтарная табакерка и игольница с золотою оправою.
8. Футляр, в котором двенадцать антиков, представляющих Римских императоров и обделанных золотом на пьедестале, украшенных золотом и мелкими бриллиантами.

9. ... ножей и вилок, с золотою насечкою на черенке из белой кости.
10. Каменная колонка с серебряною вызолоченою оправою.
11. Ящик с антиками и перстнями, обделанными в золото, коих числом тридцать восемь. *Недостает 15 п.*
12. Ящик с перстнями, коих числом семнадцать.
13. Ящик с перстнями, коих числом четырнадцать.
14. Ящик с такими же перстнями, числом сорок шесть. *Недостает ...*
15. Ящик с такими же перстнями, числом тридцать три. *Недостает ...*
16. Ящик с перстнями же, числом двенадцать.
17. Ящик с перстнями, числом тридцать три. *Недостает 4.*
18. Ящик с перстнями, числом девятнадцать. *Недостает 2.*
19. Ящик с перстнями, коих числом четырнадцать и два кольца. *Недостает ...*
20. Ящик с перстнями, коих числом восемь и камень яшма.
21. Ящик, в коем шесть пуговиц старинных.
22. Ящик, в коем семь колец с бирюзы.
23. Ложки: две перламутровые в серебряной оправе и одна стеклянная в золоте без ручки. (Две без ручки, одна перлам[утровая] без руч.[ки]).
24. Раковина, называемая змеиная голова, в серебре.
25. Три продолговатые камня, оправленные в серебре с позолотою.
26. Ящик с двумя фарфоровыми чайницами.
27. Футляр, в котором восемьдесят пять разных камней, из коих некоторые с резьбою, а другие с антиками необделанные. *7 в оправе.*
28. Старинная золотая бутылочка с пятью антиками. *Реестр 298-2209⁴.*
29. Штопор, оправленный в золото. ...
30. Пять булавок золотых и одна из них с каменьями (из коих одна изломана).
31. Семь серег разных с жемчугом и каменьями, шесть пуговиц золотых с каменьями, четырнадцать запонок, из коих некоторые украшены каменьями.
32. Печать, оправленная в золото с каменьями.
33. Цепочка золотая, украшенная каменьями, с медальоном, оправленным в золоте.
34. Шесть печатей в золоте, восемь в серебре, две без оправы и две серебряные. *Всего 18.*
35. Миниатюрные портреты: тридцать обделанных в серебре и один в золоте. ...
36. Четырнадцать часов, из коих тридцать серебряных и одни золотые. ...
37. Нитка крупных и мелких янтарей, ковчежец, в котором:
38. 1) Двенадцать пуговиц, осыпанных жемчугом.
39. 2) Восемнадцать пуговиц из белого агата, оправленных золотом и в каждой по одному маленькому камню, имеющему вид яхонта.
40. 3) Двадцать одна пуговица корольковая, оправленная в золоте.
41. 4) Нитка, разорванная, из двадцати гранатов, оправленных в золоте с привескою мелкого жемчуга.
42. 5) Нитка из восемнадцати гранатов в золоте.
43. 6) Нитка из восьми гранатов в золоте.
44. 7) Нитка из восемнадцати гранатов в золоте.
45. 8) Нитка из четырнадцати камней, имеющих вид аметистов в золоте.
46. 9) Нитка, в которой тридцать один камень, имеющих вид яхонтовых и один изумруда в серебре с позолотою.
47. 10) Нитка из двадцати четырех камней, имеющих вид яхонтов в серебре с позолотою.
48. 11) Нитка из двенадцати камней, имеющих вид яхонтов в серебре с позолотою. *Недостает одного в оправе.*
49. 12) Один большой камень, восемь поменее, выломанные из оправы и семнадцать в оправе, имеющих вид бриллиантов.

50. 13) Склаваж золотой с каменьями, финифтью и одною жемчужиною.
51. 14) Бант золотой с каменьями и финифтью.
52. 15) Золотая небольшая звезда с короною, тоже с каменьями...
53. 16) Медальон золотой с каменьями.
54. 17) Браслет золотой, украшенный каменьями.
55. 18) Две серьги золотые с каменьями, имеющими вид яхонтов с жемчугами.
56. 19) Две серьги золотые с гранатами.
57. 20) Бант золотой с крестом, осыпанным каменьями, имеющими вид яхонтов.
58. 21) Медальон серебряный с антиком и с каменьями вокруг.
59. 22) Камень-тяжеловес в серебре, с четырьмя имеющими вид яхонтов.
60. 23) Три бирюзы в золоте.
61. 24) Одна серьга золотая с сердоликом.
62. Нитка в золоте из двадцати гранатов с крестом из шести гранатов; камень от четок, в котором вставлено три камня в золоте; перстень в золоте с чернью, с камнем, называемым кошачий глаз.
63. Золота разного в ломе с камушками тридцать золотников. № 3.
64. Два золотые игольника.
- [65–79. Утеряны листы описи.]
80. Пятнадцать крышечек.
81. Восемь фарфоровых черенков.
82. Четыре такие же набалдашника. *Переданы 27.01.03.*
83. Тринадцать разных набалдашников. *Недостает 4.*
84. Фарфоровый молочник и две чашки.
85. Четыре бронзовые статуи с подсвечниками.
86. Тридцать антиков, оправленных в серебре.
87. Сорок антиков машен тюс.
88. Шестнадцать антиков, оправленных в золоте. *Их только 12 ... № 7252.*
89. Три креста каменные.
90. Камень лилового цвета с белым в середине крестом в серебре.
91. Крест каменный в золотой оправе.
92. Четыре перстня, оправленных в золоте, из коих один с мелкими каменьями, с антиком, один с портретом и один с золотым силуэтом.
93. Шестнадцать разных камней в серебре. *Недостает одного.*
94. Камень, обделанный в виде сердца.
95. Табакерка серебряная вызолоченная, украшенная каменьями. *Передана ...*
- 7 / I.03.
96. Каменная трубка, оправленная в золоте с четырьмя каменьями.
97. Две медали серебряные, из коих одна, при осмотре, оказалась оловянная.
98. Две картины на камне, испорченные, в деревянных рамках.
99. Пять картин из мозаики, из коих три испорчены.
100. Два бронзовых силуэта на голубом стекле в бронзовых рамках.
101. Один образ, писанный на меди.
102. Картина из мозаики изломанная.
103. Чашечка черепаховая, оправленная серебром с позолотою.
104. Одиннадцать складных каменных рукояток от сабель.
105. Одна рукоятка от сабли из черного дерева с перламутром, оправленная серебром.
106. Семь маленьких каменных чашечек.

Подпсал управляющий отделением *Даниловский.*

Верно. Старший чиновник *Егоров.*

107–111. Оказавшихся не в футляре 26 перстней. Пряжка. Крестик. Два орла бел., принадлежат к св. Станиславу. Камея (портрет) с гранатами. *Находилось с орденскими знаками* (№ 71).

112. Кубок с жемчугом и фальшивыми рубинами. *Передан из ...*

113. Орденская звезда с жемчугом. 1903.

114. Два набалдашника (каменные). 2/1-03.

115. Пронизка с двумя петельками с 9 камнями белыми.

116. Серыга (шесть камней, один выпал).

117. Портрет Императрицы Анны Иоанновны.

Верно: ст[арший]. хран.[итель] Э. Ленц.

Радзивиллы. Архив. Ф. 1. Оп. 5. 1905 г. Гос. Эрмитаж. Канцелярия Имп. Эрмитажа. 1905 г. Дело о возврате кн. Марии Генриховне Радзивилл вещей, взятых в 1812 г. из замка кн. Радзивиллов в Несвиже. № 22. (Нач. 18.01.1905 г. Конч. 18.01.1906 г.). 84 л. Л. 2, 2 об. (3–6), 13, 13 об., 14, 14 об., 15 об., 16, 16 об., 17, 21, 28, 28 об., 30, 37 об., 38, 38 об., 47, 47 об., 48, 48 об., 49, 50, 50 об., 51 об., 52, 52 об., 53, 53 об., 54, 54 об., 66, 67, 67 об., 68, 68 об., 69, 69 об., 70, 70 об., 71, 71 об., 72, 73, 73 об., 74, 74 об., 75, 75 об., 76, 80, 80 об., 81, 81 об., 82, 83, 84, 84 об.

Опись вещам, забранным в Несвижском замке
князя Радзивилла

Сундук под № 1

1. Крест янтарный.

2. — // — резной костяной.

3. — // — серебряный вызолоченный с каменьями на пьедестале.

4. Ковчег золотой с мощами на пьедестале серебрянном вызолоченном с камнями.

5. Ковчег филигранный серебряный, в котором образ Рождества Христова.

6. Три образа в серебряной филигранной оправе, из коих один с камнями.

7. Образ костяной в серебряной оправе.

8. Серебряный образ Богоматери.

9. Образ резной в серебряном ковчеге.

10. Крест серебряный.

11. Ковчег серебряный с мощами.

12. Крест серебряный с мощами и в нем два крестика, один деревянный, другой серебряный.

13. Ковчежец в серебряной филигранной оправе с мощами.

14. Крест с мощами в филигранной серебряной оправе.

15. Оплата в серебряной оправе филигранной.

16. Ковчег с мощами.

17. Образ в филигранной серебряной оправе.

18. Образ в серебре с мощами.

19. — // — филиганный с мощами.

20. — //

21. — //

22. — // — в серебре.

23. Два серебряных образа.

24. — // — образа, писанные на меди, на одном оклад серебряный.

25. Четки, одни филигранные серебряные с крестом, другие из черного дерева, по местам со звеньями серебряными вызолоченными.

26. Образ костяной резной.

27. Футляр, в котором:

- 1) Оплатка в серебре.
- 2) Маленький образ в серебре.
- 3) Два маленьких медных образа.
- 4) — // — образа на стекле.
- 5) — // — на бумаге.
- 6) Тринадцать крестов медных.
- 7) Маленький образ с камушками.
- 8) Стеклянный крестик в серебряной оправе.
28. Финифтный золотой образ с камнями.
29. Книга в золоте оправленная.
30. Два бронзовых образа Спасителя и Богоматери.
31. Три образа на серебре, выложенные корольками.
32. Книга с серебряною оправою с четками.
33. Серебряная доска, на которой выгравировано шествие с крестом.
34. Медный пьедестал, украшенный каменьями.
35. Четки голубые каменные, оправленные в золото.
36. Футляр, в котором:
 - 1) Ковчежец в филигранной оправе с мозаиками.
 - 2) Три маленьких образа, украшенных каменьями.
 - 3) Два образа, оправленные в серебро с позолотою.
37. Резной из дерева образ.
38. Шесть маленьких образов, обделанных в серебро и украшенных каменьями. Из них один филигранной работы без камней, а в другом одного камушка недостает.
39. Дароносица серебряная вызолоченная с алмазами, крупным жемчугом, яхонтами и бирюзой. Сверху образ Богоматери с короной, украшенный кругом крупными алмазами. Недостает 13 жемчугов, 5 бирюзы и одного алмаза.
40. Образ Богоматери в серебряном окладе с позолотою и сзади серебряная доска.
41. Нагрудный образ медный, обложенный кругом серебром.
42. Два серебряных вызолоченных небольших сосудца.
43. Серебряная вызолоченная дароносица.
44. Два маленьких образа резных, один из кости, другой из дерева.
45. Крест из дерева с костью, украшенный филигранным серебром с шестью бриллиантами.
46. Крест из камня красноватого, изломанный.
47. Две костяные коробочки с разными изображениями.
48. Изображение Спасителя из дутого золота, изломанное, несколько частей недостает.
49. Сосуд серебряный.

Сундук № 2

1. Бокал большой серебряный, вызолоченный снутри и снаружи, с крышкою.
2. Бокал серебряный, вызолоченный внутри и снаружи.
3. — // — с тонкою позолотой, с крышкою.
4. — // — с крышкою, на которой крест.
5. — // — воин.
6. — //
7. — // — цветок.
8. — // — вехша.
9. — // — цветок.
10. — // — вехша.
11. — // — цветок.

12. Бокал серебряный с крышкою, на которой тюльпан.
13. — // — птица.
14. — // — вызолоченный снутри и снаружи, с крышкою, на которой лев.
15. Бокал из резного кокоса в серебре с позолотою, с крышкою, на которой цветок.
16. Бокал такой же с крышкою, на которой воин.
17. Кувшинчик из гладкого кокоса в серебре с серебряной крышкою.
18. Раковина, поддерживаемая воином, обделанная бокалом в серебре с позолотою, с крышкою, на которой Нептун с двумя морскими конями.
19. Раковина, поддерживаемая женщиной на дельфине, обделанная бокалом в серебре с позолотою. Согнута.
20. Раковина, обделанная бокалом в серебре с позолотою.
21. — // — в серебре без подножия.
22. — // — с медалями.
23. Корабль серебряный с позолотою.
24. — // — поменее.
25. Кружка серебряная, вызолоченная снутри и снаружи, с крышкою.
26. Кокос, обделанный кружкою, в серебре с позолотою.
27. Кружка из резной кости в серебре, с позолотою, с крышкою из кости же, внутри вызолочена.
28. Кружка из резной кости, обделанная в серебре, с крышкою серебряною, внутри и снаружи вызолочена.
29. Кружка из резной кости, обделанная в серебре, с крышкою серебряною вызолоченою, на которой сверху из кости два мальчика, внутри вызолочена.
30. Небольшая кружка из кости единорога с серебряною вызолоченою крышкою.
31. Такая же кружка, оправленная в серебро с позолотою и с каменьями, с такою же крышкою. Несколько камней потеряно.
32. Такая же кружка в серебряной позолоченной оправе и с камнями, с такою же крышкою, у которой поддон отломан.
33. Ковш серебряный.
34. Серебряные части петуха: голова, шея, хвост и ноги с пьедесталом.
35. Рог, обделанный в серебре с позолотою.
36. Сова из кокоса, у коей голова, крылья и ноги серебряные с позолотою.
37. Кружка серебряная, внутри и снаружи вызолоченная, украшенная камнями, с такою же крышкою, на которой орел, многих камней недостает.
38. Кружка серебряная, снутри и снаружи вызолоченная, обложенная филигранным серебром и камнями, с такою же крышкою; несколько камней потеряно.
39. Маленькая кружка из кости единорога, обделанная серебром с позолотою.
40. Бокал серебряный вызолоченный, поддерживаемый человеком.
41. Бокал в виде раковины, серебряный вызолоченный.
42. Кубок из кокоса, обделанный серебром с позолотою.
43. Чашка перламутровая, обделанная серебром с позолотою.
44. Книжка записная, обделанная в серебро.
45. Штопор серебряный со свистком.
46. Чашечка серебряная филигранская.
47. Золотая готовальня с прибором.
48. — //
49. Серебряная вызолоченная готовальня в виде рыбки с прибором.
50. Золотая вилка со стеклянной ручкой.
51. — // — чашка.
52. Два миниатюрных портрета, обделанных в серебро.
53. Золотая ложка и таковые же вилка и черенок у ножика.

54. Два ножика с футлярами, обделанными серебром с камнями. Нож и вилка в финифтовом футляре, украшенном камнями, коих несколько потеряно.

55. Шкатулка, в которой шесть графинов стеклянных с пятью золотыми пробками, подносик, чарочка, вороночка, уховертка, два ножика, большая игла, штопор, ножницы и булавочник золотые, янтарная табакерка и игольник с золотою оправою.

56. Четыре сафьяновые футляра, в которых двадцать четыре прибора золотых с фарфоровыми черенками.

57. Футляр, в котором двенадцать антиков, представляющих римских императоров, обделанных золотом на пьедесталах, украшенных золотом и мелкими бриллиантами.

58. Футляр, в котором по полдюжины яшмовых ложек, ножей и вилок с золотою оправою и две яшмовые ложки без оправы.

59. Два футляра, в которых дюжина ножей и вилок с золотою насечкою, с черенками из белой кости.

60. Футляр, в котором дюжина ложек, ножей и вилок серебряных с каменными черенками.

61. Охотничий рог серебряный вызолоченный с раковиною.

62. Стеклянный бокал с серебряною вызолоченою оправою, с такою же крышкою.

63. Каменная колонка с серебряною вызолоченою оправою.

64. Янтарный ящик.

65. — // — в котором тринацать штук янтарных и одна из черной кости.

66. Ящичек с антиками и перстнями, обделанными в золото, коих числом тридцать восемь.

67. Ящичек с перстнями, коих числом семнадцать.

68. — // — с таковыми же перстнями числом четырнадцать.

69. Ящик с таковыми же перстнями числом сорок шесть.

70. Ящичек с таковыми же перстнями числом тридцать три.

71. — // — с перстнями числом двенадцать.

72. — // — тридцать три.

73. — // — девятнадцать.

74. — // — четырнадцать и два кольца.

75. — // — восемь и камень яшма.

76. — // — в котором шесть пуговиц стариных.

77. — // — семь колец с бирюзой.

78. — // — с шестью пуговицами золотыми с эмалью и с камнями.

79. Футляр, в котором поваренный нож, ножик и большая вилка с янтарными черенками.

80. Ложки две перламутровые в серебряной оправе и одна стеклянная в золоте без ручки.

81. Раковина, называемая "змеиная головка", оправленная в серебро.

82. Три продолговатых камня, оправленных в серебре с позолотою.

83. Женский туалетный ящик с серебряным прибором, в котором многих вещей недостает.

84. Ящик с двумя фарфоровыми чайницами.

85. Ящик туалетный со стариным серебряным прибором, в котором некоторых вещей недостает.

86. Футляр, в котором восемьдесят пять разных камней, из коих некоторые с резьбою, а другие с антиками, необделанные.

87. Две золотые стариные готовальни: в одной прибор и золотой наперсток, а в другой — золотой наперсток.

88. Старинная золотая бутылочка с пятью антиками.

89. Штопор, оправленный в золото.
90. Пять булавок золотых и одна из них с камнями.
91. Семь серег разных с жемчугом и каменьями, шесть пуговиц с каменьями, четырнадцать запонок, из коих некоторые украшены каменьями.
92. Печать, оправленная в золото с каменьями.
93. Цепочка золотая, украшенная каменьями, и медальон, оправленный в золото.
94. Шесть печатей в золоте, восемь — в серебре, две без оправы и две серебряные.
95. Миниатюрные портреты, тринадцать, обделанные в серебро и один в золото.
96. Старинные часы, шестнадцать серебряных и одни золотые.
97. Нитка крупных и мелких янтарей.
98. Кружка серебряная, снутри и снаружи вызолоченная, обложенная филигранным серебром с камнями, которых несколько недостает, с таковою же крышкою.
99. Комодец, в котором:
- 1) Двенадцать пуговиц, осыпанных жемчугами.
 - 2) Восемнадцать пуговиц из белого агата, оправленных золотом, и в каждой по одному маленькому камню, имеющему вид яхонта.
 - 3) Двадцать одна пуговица корольковые, оправленные в золото.
 - 4) Нитка разорванная из двадцати гранатов, оправленных в золото с привескою мелкого жемчуга.
 - 5) Нитка из восемнадцати гранатов в золоте.
 - 6) — // — из восьми — // —
 - 7) — // — из восемнадцати — // —
 - 8) — // — из четырнадцати камней, имеющих вид аметистов, в золоте.
 - 9) Нитка, в которой тридцать один камень, имеющих вид яхонтов, и один изумруд в серебре с позолотою.
- 10) Нитка из двадцати четырех камней, имеющих вид яхонтов в серебре с позолотою.
- 11) Нитка из двенадцати камней, имеющих вид яхонтов в серебре с позолотою.
- 12) Один большой камень, восемь поменьше, выломанных из оправы, и семнадцать — в оправе, имеющих вид бриллиантов.
- 13) Самовар золотой с камнями, финифтью и одною жемчужиною.
 - 14) Бант золотой с камнями и финифтью.
 - 15) Золотая небольшая звезда с короною, тоже с камнями.
 - 16) Медальон с камнями.
 - 17) Браслет золотой, украшенный камнями.
 - 18) Две серьги золотые с камнями, имеющими вид яхонтов с жемчугами.
 - 19) Две серьги золотых с гранатами.
 - 20) Бант золотой с крепом, осыпанный камнями, имеющими вид яхонтов.
 - 21) Медальон серебряный с антиком и с камнями вокруг.
 - 22) Камень-тяжеловес в серебре с четырьмя, имеющими вид яхонтов.
 - 23) Три бирюзы в золоте.
 - 24) Одна золотая серьга с сердоликом.
100. Нитка в золоте из двадцати гранатов с крестом из шести гранатов, камень от четок, в котором вставлено: три камня в золоте, перстень в золоте с чернью, с камнем, называемым "кошачий глаз".
101. Трубка, обделанная фигурами в серебре, несколько попорченная.
102. Золота в ломе разного один фунт восемьдесят семь золотников.
103. Такого же золота с камушками тридцать золотников.

Сундук под № 3

1. Два золотых игольника.
2. Золотая бутылочка с эмалью.
3. Табакерочка золотая с мозаикой.
4. Круглая табакерка золотая с мелкими розами и с белою эмалью.
5. Золотые стенные часы с ключиком.
6. — // — готовальня с портретом и эмалью.
7. Четыре печати золотые.
8. Две печати с топазами в серебре.
9. Коробочка с ожерельем из трех ниток.
10. Тринадцать разных орденских иностранных знаков, в числе коих один осипан камнями.
11. Лекарские инструменты серебряные числом девять штук.
12. Кардинальская шапка, вышитая золотом и украшенная жемчугами, на ней сверху шапка и другая сбоку, обшитые жемчугом.
13. Разное серебро в ломе двадцать три фунта сорок восемь золотников.
14. Старое серебро с каменьями в ломе девятнадцать фунтов.
15. Туалетная шкатулка с полным серебряным прибором.
16. Две серебряные филигравные рамки.
17. Чашка каменная, оправленная в серебро.
18. Чернильница черепаховая, насеченная золотом с перламутром, в футляре, состоящая из шести штук.
19. Черепаховый поднос, насеченный перламутром и золотом.
20. Золотая табакерка.
21. Маленький барабан и сундучок перламутровые с серебром.
22. Две зеленые табакерки, выложенные внутри, вызолоченные серебром.
23. Вазочка из белого прозрачного камня в футляре.
24. Яшмовая ваза в серебряной оправе с камнями.
25. Вазочка яшмовая в серебряной оправе с камнями.
26. Две белого полупрозрачного камня корзинки с разными цветами.
27. Черепаховый поддон в золотой оправе.
28. Два рога резных риноцеровых.
29. Чайник красного камня, украшенный каменьями.
30. Две чашки из камня: одна обделанная каменьями, у другой поддон обделан серебром.
31. Чашка из белого прозрачного камня.
32. Коробка из белого полупрозрачного камня.
33. Десять табакерок разного камня, оправленных бронзою, сорок две разной величины каменных чашек, одиннадцать крышечек. Восемь фарфоровых черенков, четыре таких же набалдашника, дюжина черенков от ножей, сорок пять черенков каменных от сабель, тринадцать разных набалдашников и семь каменных булав.

Сундук под № 4

с двумя ящиками, в которых серебряное вызолоченное деженэ

В верхнем ящике:

1. Рукомойник.
2. Сахарница.
3. Чайник.
4. Кофейник.
5. Поддон от подноса.

6. Крышка.
7. Два блюдца.
8. Две чарки с крышками.
9. Две стеклянные бутылочки в серебряной вызолоченной оправе, с такими же пробками.
10. Косточка в серебряной позолоченной оправе.
11. Два подсвечника.
12. Щипцы и лоточек.
13. Фарфоровые молочник и две чашки.

В нижнем ящике:

14. Лоханка.
15. Поднос.
16. Шесть чайных ложечек.
17. Две десертные ложки.
18. Один нож и одна вилка.
19. Две тарелки.
20. Два длинных блюдца.
21. Два стакана с крышками.
22. Кастрюлька с крышкой.
23. Туалетный ящик с бархатной подушкой.
24. Два больших и четыре малых ящика.
25. Маленькая лоханка.
26. Два маленькие ящики.
27. Щетка, оправленная в серебре вызолоченном.
28. Вороночка.
29. Чернильница с подносом, с песочницей и колокольчиком.
30. Солонка с крышкой.
31. Две мыльницы.
32. В сундучной крышке рама для зеркала. В сем сундуке кроме стеклянных двух бутылок и фарфоровых молочника и двух чашек вещи серебряные вызолоченные.

Сундук под № 5

1. Столовые часы в серебряной оправе с позолотою, на которых воин на коне и собака серебряные, шишака на воине недостает.
2. Серебряный большой ящик для чернильницы с серебряною наверху статую, в нем чернильница и песочница — серебряные.
3. Столовые часы бронзовые, поддерживаемые атлантом, на коих некоторые части из серебра.
4. Столовые шестиугольные часы бронзовые.
5. Бронзовые часы вазою. Столовые.
6. Четыре бронзовые статуи с подсвечниками.
7. Ящик восьмиугольный, в котором сложены:
 - 1) Тридцать антиков, оправленных в бирюзе.
 - 2) Сорок антиков маленьких.
 - 3) Шестнадцать антиков, оправленных в золото.
 - 4) Три креста каменных.
 - 5) Камень лилового цвета, с белым посередине крестом в серебре.
 - 6) Крест каменный в золотой оправе.
 - 7) Четыре перстня, оправленных в золото, из коих один осыпан мелкими камнями с антиком, один с портретом и один с золотым силуэтом.

- 8) Шестнадцать резных камней в серебре.
- 9) Камень, обделанный в виде сердца.
- 10) Табакерка серебряная позолоченная, украшенная каменьями.
- 11) Каменная трубка, оправленная в золоте, с четырьмя каменьями.
- 12) Две медали серебряных.

Сундук под № 6

1. Восемь картин живописных на дереве.
2. Две картины на камне, испорченные, в деревянных рамках.
3. Пять картин из мозаики, из коих три испорчены.
4. Одна картина на финифти.
5. Две картины из кости.
6. Два бронзовых силуэта на голубой стенке в бронзовых рамках.
7. Десять каменных картиночек, из них две белых круглых, четыре овальных и четыре черных овальных, все в бронзовых рамках.
8. Одна картинка овальная резная.

Сундук под № 7

1. Булава железная, у которой на обоих концах по бирюзе. Медная насечка.
2. Булава деревянная с серебряною с чернью оправою по обоим концам.
3. Булава, обшитая кожею с каменной головкою и с серебряною с чернью оправою по обоим концам.
4. Жезл деревянный с двумя костяными наконечниками, украшенный золотом.
5. Булава, оправленная серебром с позолотою.
6. — // — железная с медной оправою.
7. — // — по обоим концам.
8. Жезл, обложенный композициею, оправленный серебром, с финифтью по концам и на середине, несколько испорчен.
9. Древний меч, у которого эфес и ножны серебряные позолоченные.
10. Маршальский жезл из черного дерева, украшенный по обоим концам и в трех местах золотом и каменьями, верх у одного конца выломан, корона из камней отломанная привязана.
11. Жезл черного дерева восьмиугольный, украшенный золотом с финифтью по концам и в одном месте на середине.
12. Жезл, оправленный серебром с надписью на набалдашнике: "1581".
13. Палка, обложенная черепахою, с яшмовым набалдашником.
14. — // — костяная.
15. — // — с серебряным набалдашником и наконечником.
16. Палка деревянная с резным деревянным костылем.
17. — // — камышовая с медным костылем.
18. — // — с железным костылем, с серебряною насечкою, представляющая дракона.
19. Палка деревянная с костылем серебряным, представляющим Бахуса.
20. Палка камышовая с серебряным с чернью костылем.
21. — // — с золотым набалдашником, украшенная алмазами.
22. Палка, оклеенная черепахою с серебряным набалдашником.
23. Каменная секира с серебряною оправою на обухе.
24. Набалдашники: яшмовый с алмазами, деревянный с серебряною насечкою, золотой и серебряный, вызолоченный в середине, с крестом.
25. Наконечников шесть серебряных с золотом, из них четыре вызолочены.

26. Шитый золотом пояс папы Иннокентия XI с замком серебряным вызолоченным.
27. Пять ружей.
28. Меч с двумя на клинке пистолетами с серебряным эфесом, украшенным простыми камнями и с шитыми серебряными ножками. На головке нет камня и на ножнах перламутра.
29. Меч в железной оправе.
30. Сабля с эфесом и ножками в серебре обложенными.
31. — // — турецкая в серебряной оправе с бирюзой и разными недорогими камнями.
32. Такая же сабля.
33. Сабля в серебряной оправе с камнями.
34. Старинная шпага, у которой эфес и ножны из серебра.
35. — // — у коей эфес и ножны оправлены серебром.
36. Сундучок, в котором тридцать четыре эполета и три аксельбанта золотые, восемьдесят семь орденских шитых звезд золотых и серебряных, две портупеи из серебряного позумента, при одной пряжка серебряная, большой портфель атласный, шитый серебром и шелком. Шарф серебряный.
37. Покрышка бархатная зеленая с балдахином, шитая по канве золотом, серебром и шелком и обложенная золотыми галунами; к нему же два куска такого же бархата и два полотенца золотом, серебром и шелком по канве шитые, с узкою золотою бахромою по сторонам.
38. Два штандarta, шитые золотом и серебром.
39. Один шарф серебряный.
40. Галуна и баҳромы золотой тринадцать фунтов 45 золотников и серебряной — один фунт 36 золотников.

Сундук под № 8

1. Бархатная черная мантия, шитая золотом и серебром.
2. Борт от покрывала к балдахину, по канве золотом, серебром и шелком шитый.
3. Восемь седел, обделанных в серебре вызолоченном с недорогими камнями.
4. Пять штук стремян с каменьями, из коих пара обложена серебром.
5. Один седельный прибор в кованном серебре в пяти штуках.
6. Таковой же седельный прибор в трех штуках.
7. — // — прибор в четырех штуках.
8. Седельный прибор в серебре позолоченном с синими камнями в трех штуках.
9. Серебряный седельный прибор вызолоченный с прибором в четырех штуках.
10. Прибор седельный серебряный вызолоченный с недорогими камнями в семи штуках.
11. Прибор седельный серебряный вызолоченный в двух штуках.
12. Янтарная уздечка в серебряной оправе.
13. Из снурков два трензеля с серебряными крючками и с такими же наконечниками.
14. Четыре пары ольстредей, из них трое шитых золотом по бархату и один глазетовый.
15. Четыре крышки на ольстреди бархатные, золотом шитые.
16. Два чепрака, вышитых золотом и серебром, с золотою с шелком баҳромою.
17. Два синих чепрака, шитых серебром, с золотыми вензелями.

18. Три бархатные попоны, золотом шитые, с такими же нагрудниками.
19. Попона парчовая.
20. Две попоны парчовые, шитые серебром. С корольками.
21. Попона из серебряной сетки, шитая золотом и корольками.
22. Два чепрака в трех штуках, наложенные кованым серебром вызолоченным с недорогими камнями.
23. Бархатная попона, золотом шитая, с золотою баxромою.
24. Белая вязанная попона из шелка пополам с серебром.

Сундук под № 11

1. Китайская палатка из шестидесяти семи штук разной величины шитых золотом и шелком по канве.

Подписал действительный статский советник Рахманов.

По делу о возврате вывезенных в 1813 г. из Несвижа предметов Польской стороне представлен дополнительный меморандум с рядом приложений, снабженных очень подробными примечаниями. К сожалению, при составлении и проработке означенных приложений и сводке данных, приводимых описью Барклая-де-Толли, несвижскими инвентарями и каталогами Эрмитажа, Польской экспертизой была опущена очень существенная часть, а именно — сводка со всеми этими документами списка предметов, возвращенных Радзивиллам в 1905 г. Между тем из списка в 1906 г. предметов, значащихся в описи Барклая-де-Толли, возвращено 738, т.е. более половины.

Мы останавливаемся на описи Барклая-де-Толли, так как только она является вполне бесспорным документом, устанавливающим, что именно было вывезено в 1813 году из Несвижа. Но, конечно, предположить, что можно будет через сто двенадцать лет восстановить полностью значащиеся в ней предметы, не приходится, так как, с одной стороны, описания чрезвычайно кратки, а с другой стороны, в ней значатся такие номера, как золото и серебро в ломе, галуны и баxрома, которые, конечно, не могли сохраниться и давно были использованы как материалы¹.

Между тем, благодаря отсутствию такой сводки со списком, возвращенных предметов получается совершенно несоответствующая действительности картина. Так, например, на 1 л. 2-го приложения перечислено восемь седел, значащихся как в несвижской описи 1809 г., так и в описи Барклая-де-Толли с приложением, что означенные седла находятся в Эрмитаже, тогда как шесть из них были возвращены Радзивиллам в 1905 г. и, следовательно, в Эрмитаже находиться не могут. (Расписка Б. И. Пульяновского от 12 марта 1905 г. № 47). Такое же недоразумение происходит и при сличении Польской экспертизой текста несвижских инвентарей с каталогами Эрмитажа и описью Барклая-де-Толли.

Так, например, Польская экспертиза утверждает, что из 15 палок, четырех набалдашников и шести наконечников жезлов, взятых в 1813 г., возвращены только

¹ Примечания: В Польском меморандуме число предметов, значащихся в описи Барклая-де-Толли, показано 1466. Нам не понятно происхождение этой цифры, так как если даже вопреки обычной музейной практики считать за отдельный номер каждый предмет, находящийся в футляре комплекса, то цифра получится не 1466, а несколько большая, а именно 1473. Число же возвращенных в 1906 г. вещей, даже считая футляр с содержимым за 1 предмет, составляет не 705, как указывает Польская экспертиза, а 738, не считая № 48, под которым значатся ряд мелких предметов без обозначения их числа.

ко две палки и четыре наконечника, в то время как в расписке Б. И. Пульяновского значатся как полученные им 19 набалдашников², так и все шесть наконечников жезлов (№ 6, 7, 8 и 34). Далее Польской экспертизой указывается как значащийся в несвижском инвентаре портрет Августа III на эмали, который сопоставляется без всяких оснований с портретом того же лица, упоминаемым в Путеводителе Ливена и, следовательно, по мнению Польской экспертизы, подлежит возвращению, между тем в числе 14 миниатюр, полученных Б. И. Пульяновским, значатся портреты Яна Собеского, Августа III и т. д. (Расписка № 11). Таких примеров можно привести еще целый ряд.

Здесь нельзя не отметить, что хотя несвижские инвентари 1787 и 1809 гг. и являются очень ценным подсобным материалом, но их ни в коем случае нельзя считать основанием для предъявления конкретных требований, так как они, во-первых, не дают указаний не то, что именно было в 1813 г. вывезено, а во-вторых, не могут даже служить точным документом, определяющим наличность скро-вищницы в момент вывоза. Это положение представляется совершенно бесспорным при ознакомлении со списком описей несвижского скарба с 1620 по 1793 г., из которого видно, что Радзивиллы не только брали оттуда вещи для собственных нужд и выдавали их членам семьи, но и неоднократно закладывали, причем последний залог относится к марта 1791 г. Так, например, в 1760 г. было отправлено из Несвижа много серебра, в том же году были подарены драгоценные вещи княжне Анне, жене хорунжего литовского. В 1767 г. ряд скро-вищ был вывезен в Дрезден, в 1771 г. ряд драгоценностей был сдан в депозит, в 1779 г. во время Конфедерации было взято в Несвиже много вещей, и наконец в 1791 г. была составлена опись вещей, состоящих под залогом.

Исходя из всего вышеизложенного, Экспертиза СССР в основание своего ответа на Польский меморандум кладет опись Барклай-де-Толли. Лишь установив, что из значащихся в этой описи предметов было уже возвращено, что может быть опознано и возвращено и о чем никаких сведений найти не удалось, Советская экспертиза даст ответ на дополнительные подсобные сведения, заключающиеся в остальных приложениях и примечаниях к Польскому меморандуму.

Из сопоставления описи Барклай-де-Толли с 2-мя списками выданных в 1905 г. Радзивиллам вещей устанавливается, что:

Из сундука № 2 выданы:

- № 44. Книжка записная, обделанная в серебро.
- № 45. Штопор серебряный со свистком.
- № 47. Золотая готовальня с прибором.
- № 48. — // —
- № 50. Золотая вилка со стеклянной ручкой.
- № 57. Футляр с 12 антиками, представляющими римских императоров.
- № 59. 2 футляра с ножами и вилками.
- № 63. Каменная колонка с серебряной оправой.
- № 80. 2 перламутровых ложки, одна стеклянная в золоте.
- № 89. Штопор, оправленный в золоте.
- № 90. Пять булавок золотых, одна из них с камнями.
- № 95. Миниатюрные портреты, тринадцать, обделанные в серебро и один в золото.
- № 97. Нитка крупных и мелких янтарей.
- № 101. Трубка, обделанная фигурами в серебре, несколько попорченная.

² 15 палок и 4 набалдашника дают цифру 19, палки могли и не сохраниться, были оставлены только набалдашники.

Из сундука № 3 выданы:

- № 1. 2 золотых игольника.
- № 2. Золотая бутылочка с эмалью.
- № 9. Тринадцать разных орденских иностранных знаков.

Из сундука № 5 выданы:

- № 1. Столовые часы в серебряной оправе, на которых воин на коне и собака.
- № 3. Столовые часы бронзовые, поддерживаемые атлантом.
- № 7. Три креста каменные.

Из сундука № 6 выданы:

- № 2. Две картины на камне, испорченные.
- № 3. Пять картинок из мозаики, из коих три испорчены.
- № 6. Два бронзовых силуэта на голубой стенке в бронзовых рамках.

Из сундука № 7 выданы:

- № 10. Маршальский жезл из черного дерева, украшенный по обоим концам и в 3-х местах золотом и каменьями.
- № 12. Жезл, оправленный серебром, с надписью на набалдашнике: "1581".
- № 25. Наконечников шесть серебряных с золотом, из них четыре вызолочены.
- № 38. Два штандарта, шитые золотом и серебром.

Из сундука № 8 выданы:

- № 3. Шесть седел (из восьми), обделанных в серебро с каменьями.

Кроме того, в описи Барклай-де-Толли числился ряд мелких предметов, как то: перстни, печатки, резные камни и т. п. без подробного их описания, общим счетом 458. Таковых же предметов в списках вещей, выданных в 1905 г. Радзивиллам, значится 423.

Остальные тридцать пять не могли быть опознаны, ни в то время, ни теперь.

Что касается до предметов из серебра, значащихся в описи 2-го сундука, то определить их нельзя по отсутствию характерных признаков, каковыми нельзя считать цветы, фигуры воинов и т. п. на крышках, так как подобные украшения являются характерными для большинства кубков немецкой работы XVII в., тогда как известно — мастера Аугсбурга, Нюрнберга, Данцига, Гамбурга и т. д. работали на весь европейский рынок. Указания Польской экспертизы на Эрмитажный кубок, находящийся на выставке в зале серебра (см. рисунок, приложенный к Польскому меморандуму), является лишним доказательством этого положения, так как означенный кубок (№ 4843) поступил в Эрмитаж в 1885 г. в составе известного собрания Голицына. Что касается до 2 кубков с белками, что несомненно является характерной подробностью, то таковых в Эрмитаже не имеется, и они из Царско-сельского арсенала в Эрмитаж не поступали. Два кубка в виде кораблей, против выдачи которых Советская экспертиза не возражает, тоже не могли быть индивидуально опознаны и могут быть выданы лишь в порядке известной презумпции в их польском происхождении....

К стр. 41.

Черная бархатная мантия ордена св. Духа, выставленная в зале оружия Эр-

митажа, принадлежала Александру II, о чем свидетельствуют документы, имеющиеся в Эрмитаже.

* По поводу примечаний, сделанных Польской экспертизой при сопоставлении несвижск.[ого] инвентаря с каталогами Эрмитажа, Сов.[етская] экс.[пертиза] считает необходимым отметить следующее: ...

К стр. 22.

(№ В 14 и № В 16) представляют интерес для первоклассного собрания оружия Эрмитажа, который, не настаивая категорически на приложениях пункта 7, ст. II, считает возможным поставить вопрос об эквиваленте.

К стр. 43 и 44.

В Эрмитажном собрании не имеется ни одного портрета королевы "Марисеньки", жены Яна Собеского. Единственная подходящая к описанию, помещенному в примечании польск.[ого] эксперта, миниатюра, изображающая даму в широком металл.[ическом] поясе, похожем на полупанцырь, писана не на меди, а на пергаменте и изображает герцогиню Иоганну Вильтельмину Саксен-Вейсенфельс.

Другая миниатюра, хранящаяся в Эрмитаже и несколько подходящая к описанию польск.[ого] эксперта, действительно писана на меди, Миньяром, но изображает графиню де Гриньян, дочь маркиза де Севинье, и поступила в Эрмитаж лишь за последние годы в составе одного известного частного собрания. Поэтому ни одна из указанных миниатюр не может быть отождествлена с указанными в польском требовании миниатюрами, изображающими жен короля Яна Собеского и королевича Якова, и положения, выдвигаемые в примечании польск.[ого] эксперта, являются ничем не обоснованными.

К стр. 45.

Миниатюрный портрет короля Августа II, эмалированный, в позолоченной оправе, четырехугольный: хранившийся в Несвиже не может быть отождествлен ни с одним из трех имеющихся в Эрмитаже миниатюрных портретов короля Августа II, так как два из них писанные на эмали — овальной формы в деревянной резной рамке, а третий — четырехугольный в золоченной рамке, писан не на эмали, а на пергаменте.

К стр. 46.

Для отождествления миниатюры, изображающей даму, играющую с собачкой, с эрмитажной миниатюрой, изображающей даму с собачкой на руках, не имеется достаточных оснований, так как признак изображения на портрете любимой собаки является для портретов XVIII в. слишком распространенным также, как и овальная форма. Если к этому добавить, что размер эрмитажной миниатюры 8,5 см x 6,5 см не может считаться небольшим, а вполне обычновенным для миниатюры того времени, и что ни одна из бывших в Несвиже миниатюр не была найдена в составе Эрмитажного собрания, сопоставление, сделанное в примечании Польск.[ой] экспертизы является мало обоснованным и требование удовлетворению не подлежит.

К стр. 47.

Миниатюрные портреты в медных рамках кавалеров и дам, пять и семь штук (итого двенадцать) не могут быть отождествлены с указываемыми в примечании Польск.[ой] экспертизы эрмитажными миниатюрами в медных рамках под княжескими шапками по нижеследующим основаниям.

1) Число эрмитажных миниатюр — семь, не соответствует бывшей в Несвиже серии в двенадцать миниатюр, что, при отсутствии в несвижском инвентаре каких-либо характерных для миниатюр признаков, лишает сопоставление, делающее Польской экспертизой, какого бы то ни было основания, тем более что несвижский инвентарь не указывает на то, что все были одинаковы ...

2) Эрмитажные миниатюры не представляют собой просто портретов дам и кавалеров, а изображают вполне определенных лиц, а именно: принца Евгения

Савойского, герцога Людовика Рудольфа Брауншвейг-Бранденбургского, и пятиных лиц Австрийско-Лотарингского дома, чем и объясняются находящиеся в рамках княжеские и герцогские шапки. К этому надо прибавить, что нахождение на каком-либо предмете княжеской шапки вообще не может служить признаком принадлежности вещи непременно кому-нибудь из Радзивиллов, так как княжеским и герцогским титулами и связанными с этими эмблемами и атрибутами пользовались и пользуются очень большое количество европейских родов...

* К этому должно прибавить, что по описи Барклая значится 16 миниатюр, из которых в 1905 г. возвращено 14, в том числе портрет Августа II, Яна Собеского, Августа III и разных представителей рода Радзивиллов[лов].

3) Рамки на всех семи эрмитажных миниатюрах не медные, а серебряные.

На основании всего вышеизложенного означенные требования удовлетворению не подлежат.

К стр. 50.

Упоминаемая Польским меморандумом находящаяся в Эрмитаже четырехугольная фарфоровая табакерка с нотами не может быть отождествлена с табакеркой с нотами из Несвижского замка.

1) Для несвижской табакерки не указан материал, тогда как эрмитажная — фарфоровая.

2) На несвижской табакерке имелся год 1756; на эрмитажной никакого года нет.

3) Эрмитажная табакерка описана в числе фарфоровых табакерок в описи Эрмитажа 1789 г. под № 46 (696).

4) В описании Петербурга 1794 г. на стр. упоминаются как находящиеся в Эрмитаже.

К стр. 51.

Табакерка фарфоровая (с изображением баталистических сцен) с гусарами, значащаяся в несвижском инвентаре, не может быть отождествлена ни с одной из фарфоровых табакерок Эрмитажа с военными сценами, каковых в Эрмитаже имеется четыре.

1) Ни на одной из эрмитажных табакерок не имеется изображений с гусарами.

Три из означенных табакерок, а именно № 3549, 3618 и 3557, значатся в инвентаре Эрмитажа 1789 г. под № 29 (679), 27 (677) и 133 (783), четвертая же № 3552, работы И. Ф. З., с портретом императрицы Екатерины II, и потому не могла, конечно, никогда быть у Радзивиллов.

К стр. 52.

Серебряная табакерка в виде раковины, наверху эмаль, является, к сожалению, настолько общей характеристикой, что установить действительно, находится ли таковая среди более чем полутора тысяч эрмитажных табакерок, не представляется возможным. Кроме того, как показывают разъяснения, относящиеся к другим табакеркам из Несвижа, таковые, по-видимому, в Эрмитаж не поступали.

К стр. 53.

Что касается до четырех табакерок из перламутра, подаренных королем Польским Августом II князю Карлу Радзивиллу, то это требование подлежит отклонению по ниже следующим основаниям:

1) Указания только на материал и на факт дарения Августом II не позволяют точно установить, о каких именно табакерках может идти речь.

2) Ссылка на четыре табакерки из разноцветного перламутра работы при дворного ювелира Августа II Мейнарда Герберта является необоснованной, так как: а) у Ливена упоминаются не четыре, а шесть табакерок этого мастера; б) указания Ливена на принадлежность каких-либо эрмитажных табакерок к работам этого мастера не может быть установлено, потому что в Путеводителе Ливена не указано никаких инвентарных или описных номеров и потому что вообще указания

Путеводителя Ливена часто бывают голословными, что признано как русской, так и Польской экспертизами. (См. примечания стр. 13, III Меморандума о регалиях Коронного скарбца.)

3) Из принадлежащих собранию Эрмитажа перламутровых табакерок большая часть, а именно 24, значатся в описи 1789 г., а следовательно, не могли находиться в Несвиже в 1809 и в 1813 г., а пять, в описи 1789 г. не значащиеся, относятся к концу XVIII или к началу XIX в., а следовательно, не могли входить в число подарков Августа II, скончавшегося, как известно, в 1733 г.

К стр. 54.

Что касается до 185 резных табакерок из золота, серебра, меди, черепахи, перламутра, слоновой кости, камня, фарфора, дерева, кожи, с эмалью и т. д., то сколько-нибудь серьезно говорить о возможности их опознания по одному признаку материала в каком-либо из русских собраний совершенно не приходится, тем более что и самый факт их вывоза, как коллекции, не подтверждается документами Барклай-де-Толли.

В заключение ответов по поводу Польских требований, касающихся табакерок, должно прибавить, что по описи Барклай значилось 16 различных табакерок и в расписке Б. И. Пульяновского от 12.03.1905 г. значится, что им получено тоже 16 табакерок.

К стр. 55.

Что касается до распятия из слоновой кости из Несвижского замка, то оно не может быть отождествлено ни с одним из 2-х распятий из слоновой кости, находящихся в Эрмитаже, так как одно из них (инв. 4751), приписываемое Бальтазару Перлюзеру, куплено в 1890 г., а второе (инв. 3406) поступило в Эрмитаж в 1846 г. согласно завещания Д. П. Татищева.

Вопросом о происхождении эрмитажного меча (В. 334) занималось много людей, по преимуществу поляков, которые хотели видеть в этом мече если не подлинный коронационный меч Щербец, пропавший в 1796 г., то, во всяком случае, его копию, снятую с подлинника, хранившегося в королевской сокровищнице. Последней польской работой в этой области, насколько мне известно, является брошюра Валерия Радзиковского под заглавием "Щербец, меч Болеслава". Краков, 1898 г.

Так как статья Э. Э. Ленца, на которую ссылается Польская делегация, является ни более, ни менее как сводкой этой брошюры и статьи из *Gazette des Beaux-Arts*, то я в своем дальнейшем изложении буду придерживаться лишь указанных первоисточников.

Обращаясь к истории подлинного Щербца, пропавшего около 1796 г., мы встречаемся лишь с теми короткими записями, которые имеются в ревизионных книгах, начиная с 1475 и до 1792 г. В самых ранних записях о Щербце упоминается лишь кратко ["Item gladius Styrlecz in cista"], и только в записи 1669 г. имеется более подробная запись: "Короткий меч короля Болеслава Смелого, называемый Щербец — ножны в серебряной позолоченной оправе, на рукоятке четыре евангелиста".

Как иконографический памятник приводят картину худ. Бач[чи]арел[ли], писанную им для галереи королевских портретов в Кракове, причем этому художнику была открыта сокровищница, чтобы он мог точно изобразить королевские регалии. Таким образом, изображение Щербца на портрете Болеслава должно более или менее походить на оригинал.

Главным же источником сведений о наружности Щербца служит рисунок, сделанный при ревизии казны в 1792 г. библиотекарем Я. Прибыльским.

Обратимся теперь к названным источникам, чтобы сличить эрмитажный меч с подлинным Щербцом.

Во-первых, размер меча — назвать эрмитажный меч "коротким" мы не имеем никакого основания. Мера его 99 сантиметров — является самым нормальным размером для мечей этого типа. Ссылка Делегации на то, что мечиком Щербец

назывался по сравнению с двуручными мечами, коими вооружены были польские кавалеристы, не выдерживает критики, ибо двуручные мечи, швейцарского происхождения, никогда не были принадлежностью конницы, а лишь пешего войска ландскнехтов, и появились они в употреблении лишь в конце XV в., продержавшись до 1603 г., следовательно, сравнивать рыцарский меч XI–XII вв. с оружием наемных пехотинцев навряд ли пришло бы в голову составителям описей, при надлежавшим несомненно к высшему польскому сословию.

Далее обращаясь к изображению меча на картине Баччиарелли, мы видим образец рыцарского меча XIII–XIV вв. не с долом на клинке но с с ... ребром, появившимся на рыцарском мече в указанную эпоху. Рукоять того меча массивна, так же, как и крест, с широким, загнутыми к клинку концами, на которых заметны следы надписей и изображений. С этим мечом эрмитажного экземпляра лишь сходен крест да и то только по форме, [оста]вляя в стороне массивность оригинала.

Перейдем теперь к третьему, самому ценному источнику, рисунку Прибыльского.

С первого же взгляда мы видим большое несоответствие между эрмитажным мечом и Щербцом: во-первых, форма набалдашника у нас круглая, восьмигранная, во-вторых, фасон рукояти — у нас плоская, суживающаяся к набалдашнику, там почти прямая, в-третьих, между крестом и прорезью на клинке у Щербца помещается щиток с орлом, на эрмитажном же экземпляре не имеется места для такого помещения, не считая уже того, что форма прорези у нас прямоугольная, а на Щербце фигурано вырезная.

Обращаясь к надписям, мы находим новое несходство. На набалдашнике Щербца помещен лишь крест с надписью кругом, на нашем же экземпляре крест играет второстепенную роль, а набалдашник снабжен символическими буквами альфа, омега и тау. На боковых пластинках рукояти у Щербца [имелись] надписи: *Iste est gladius ...* на эрмитажном мече этих надписей да и вообще никаких надписей нет. Кроме того, самое начертание букв, приведенное у Прибыльского, и так... на нашем мече несколько разнится, да и самое деление надписи иное.

Принимая все это во внимание, мы должны констатировать, что меч Эрмитажа не может быть назван не только точной копией Щербца, но ... копией его, а лишь мечом, сходным в некоторых деталях с описанием ... Щербца.

Перейдем теперь к мечу из Радзивилловской казны.

Прежде всего должно отметить, что в описании его в 1740 г. ничего не упомянуто о том, что меч под № 3 является копией Щербца, о чем не преминули бы указать составители описи, если принять во внимание те [объяснения] появления копии Щербца, которые угодно было дать Польской делегации, и только на задней стороне креста других надписей было указано, что: "на страх врагам около 1105 года такой меч сделал себе ... Болеслав".

Обращаемся к более подробному обзору несвижского меча по сравнению с эрмитажным. Снова мы должны констатировать большое несходство в тех надписях, о которых упоминает несвижская ревизия, — так, набалдашник опять-таки не имеет тех символов, о которых я уже говорил в предыдущем обзоре эрмитажного меча. Надписи на боковых сторонах рукояти несходны с надписями Щербца, что же касается нашего экземпляра, то опять-таки должен указать, что у нас никаких надписей не имеется. Вышеуказанная пометка на несвижском мече о князе Болеславе отсутствует на нашем мече, да и места для такой надписи на нем не имеется.

Все это заставляет нас признать, что между несвижским мечом и мечом Эрмитажа существует такая же разница, как и между Щербцом и нашим мечом, как ни странно, но и между Щербцом и мечом Несвижа существует также существенная разница, не позволяющая признать несвижский меч точной копией Щербца. Судя по всему этому, должно признать, что все эти мечи несходны между

собой и не могут быть названы копиями друг друга. Указанию Польской стороны, что не могло существовать нескольких копий Щербца, противоречит указание Радзивилловского на тот факт, что в Дрездене имелся меч с костяной рукоятью, подобный Щербцу, с гравированными на ней надписями и изображениями. Если можно указать на три более или менее подходящие к оригиналу копии, то можно допустить существование и другого количества таковых, иначе говоря, можно предположить, что тип меча, подобного Щербцу, или, говоря шире, мечу XII века, подвергался различным повторениям в разное время безотносительно к тому, насколько точно было то или иное воспроизведение.

На эту же мысль наводит и тот факт, что первоначально покупку князя Лобанова рассматривали как меч рыцаря Тевтонского ордена, и мысль о сходстве со Щербцом явилась уже значительно позже. В противном случае, наверно, находившиеся за границей польские патриоты не преминули бы воспользоваться случаем и приобрести меч, сходный с коронационным, что было бы весьма легко сделать, так как продажа меча за границей была вполне гласная и покупка такого меча на аукционе не представляла никакой трудности. Ссылка Польской делегации на то, что эрмитажный меч был выкраден из Несвижа в 1812 году, также не может быть признана абсолютно точной, ибо сам Ленц, на коего ссылается делегация, указывал, что меч пропал из Несвижа в 1792 г., следовательно, и здесь мы встречаемся лишь с гипотезами, которые, по нашему мнению, опровергает сам эрмитажный меч своим несходством с копией и оригиналом. Указание на то, что продажа была совершена подставным лицом из боязни быть уличенным в покраже, также отпадает, так как к посредничеству ловких посредников прибегают не только в случаях желания скрыть происхождение предмета, но и просто желая поручить продажу лицу более опытному в коммерческих делах, что обеспечивало более высокую цену. Должно указать сверх того, что вообще скрывать происхождение предмета в данном случае не было необходимости, ибо признание продаваемого предмета хотя бы точной копией исторического меча могло лишь [повысить] его стоимость, нисколько не отталкивая тем коллекционера, так как ни для кого не тайна, что большая часть редких предметов в частных коллекциях сплошь и рядом поступает туда путями не вполне прямыми.

Резюмируя все сказанное, мы приходим к том выводу, что эрмитажный меч представляет собою сделанное не раньше XVIII века подражание рыцарским мечам XII—XIII вв. безотносительно к одному определенному типу, но совмещая в себе черты различных мечей той эпохи, в том числе, быть может, и Щербца.

10/XII. 1924 г.

Хранитель А...

P.S.

[...]

№ 156/С

3/II – 28 г.

7с.

6.11.28.

Секретно

Директору Государственного Эрмитажа

Копия: Управлению Уполномоченного Наркомпроса в Ленинграде.

На основании подписанного в Варшаве в ноябре 1927 г. генерального Соглашения с Польской делегацией по всем делам Смешанной СССР и Польши Специальной комиссии подлежат выдаче Польской делегации — в окончательное удовлетворение соответствующих ее требований — подробно перечисленные в приложении к сему музейные предметы как из фондов Эрмитажа, так и переданные в Эрмитаж в 1926 г. из других хранилищ для дальнейшей сдачи Польской делегации.

Принимая во внимание, что Делегация СССР имеет в виду приступить в ближайшее время к сдаче указанных предметов, вопрос о выдаче коих был в свое время точно определен и согласован предварительной совместной работой Делегации СССР, Главнауки и заинтересованных хранилищ и объекты эти уже выделены и подготовлены к сдаче, — Наркомпрос предлагает выдать их представителю Делегации СССР тов. Яновскому М. Я. по его требованию для дальнейшей передачи их Польской делегации и отправки в Польшу.

Замнаркомпрос *В. Яковлев.*

Приложение на 11 л.

Л. По делу о выдаче предметов музейной и исторической ценности, вывезенных из замка в Несвике:

1. Почетный меч Яна Собеского № В. 13 с перевязью № За.
2. Шляпа Яна Собеского № 3В.
- 3–12. Десять палок за № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (отделение "смешанные вещи", латинская буква...).
13. Мантия ордена св. Духа № 763.
- 14–15. Два польских маршалских жезла (отдел "различное оружие") за № 17 и 18.
- 16–20. Пять ружей № 31, 32, 33, 34, 35 (отдел "ружья и карабины") латинская буква "Ф".
21. Один кончар № 15 (латинское "Б").
- 22–23. Две сабли № 58 и 128 (латинское "А").
24. Одна бронзовая модель лошади № 83 (отдел "смешанные вещи").
25. Тридцать каменных сабельных рукояток польских и пять мраморных на-балдашников турецких (№ 7, отдел "различное оружие").
26. Нагрудный образ с Богородицей (№ 1.1).
- 27–28. Две серебряные доски с гравер.[ным] портретом Оссолинского (Ливен № 25 и 37).
- 29–30. Две табакерки с изображением на слоновой кости Яна III, вторая Иннонентия XI (№ 171 и 172 каталога Ц. С. Арс. 1840 г. Ч. 2).
- 31–32. Два барельефа с изображением Вулкана, Венеры, Геркулеса и Омфалии (№ 189 каталога Ц.С. Арс. 1840 г. Ч. 3).
- 33–35. Три бокала, из коих два в виде корабля (серебряные и один в виде совы из кокосового ореха в золоченой оправе № 2479).
- 36–37. Два бокала с раковиной № 2891 и 2879.
- М. По делу о выдаче предметов из худож.[естественных] собраний короля Станислава Августа.
- Бюст Александра Великого работы Гудона.
- Н. Объекты, выдаваемые как эквивалент по требованиям:
[...] картин из Лазенок, мраморных статуй из коллекций Паца и худож.[естественных] предметов из собраний Е. Сапеги.
 - 1) Ватто. "Польская дама" (кат. № 1923, оп. № 4181).
 - 2) Карло Дольче. "Св. Казимир".
 - 3) Вархам. "Пейзаж" (кат. № 1074, оп. 3904).
 - 4) Пурбус. "Портрет трех мужчин" (кат. № 488, оп. 3565).
 - 5) Буверман. "Битва поляков с татарами" (кат. № 1021, оп. 3245).
 - 6) Буверман. "Лагерная сцена" (кат. № 1048, оп. 3247).
 - 7) Челесте. "Сон Якова" (оп. 8049).
 - 8) С. Рейсадаль. "Ветряная мельница" (кат[алог] Акад[емии] худ[ожеств] № 533, оп. № ...).
 - 9) Портрет Станислава Августа (повторение с картины Бач[чи]арелли (оп. № 231).

- 10) Скульптура "Отдыхающий Сатир" (по каталогу Вальдгауэра 1925 г. № 284, инв. оп. – 277).
- 11) Меч Щербец. Б. 334.
- 12) Польский гусарский шлем. 415.
- 13) Венок генерала Бема А. 330.
- 14) Польский доспех. 88.
- 15) Знамя первого польского легиона. Ап. А. № 3.
- 16) Сабля Дембинского. № 81/2.
- 17) Гобелен с польским гербом, изображающий Самсона, избивающего филистимлян.
- 18) Гобелен с польским гербом, изображающий Самсона, уносящего ворота Газе.

Наркомпрос
Главное управление
научных, художественных
и музейных учреждений
1 марта 1928 г.
№ 50618

Гос. Эрмитаж
Вх. № 1492
2/III 1928
Прошла по общему журналу.
Директору Государственного Эрмитажа.
Копия: Уполномоченному Наркомпроса в Ленинграде.

В дополнение к отношению от 3 февраля с. г. за № 156/с предлагается передать Уполномоченному Делегации СССР, заведующему Экономико-правовым отделением Агентства НКИД в Ленинграде тов. Яновскому М. Я., по его требование, для последующей передачи Польской делегации две алеабарды короля Михаила Ви[ш]н[е]вецкого (№ 313 и 314) и одну польскую коругву времен Костюшки с подписью на польском языке "вольность, целость", переданную в 1926 г. в Эрмитаж из Артмузея для сдачи Польской делегации, каковые предметы также подлежат возвращению в Польшу на основании генерального Соглашения от 16 ноября 1927 г. по ст. XI Рижского мирного договора.

Начальник Главнауки НКП Кристи.

1923. Польша. Гос. Эрмитаж. Ф. 1, оп. 17, д. 75 (87), т. 2. Документы о подготовке к передаче музеиных предметов Польше (акты, справки, заключения и др.). 03.07.1923–12.05.1925; пл. 31, 31 об., 32, 32 об., 33, 33 об., 34, 34 об., 35, 35 об., 37, 37 об., 38, 38 об., 101–102, 106 об., 107, 198, 108 об., 109–112, 112 об., 113, 113 об., 157, 167–169.

Валянцін Грыцкевіч (Санкт-Пецярбург)

БЕЛАРУСКІЯ МАТЭРЫЯЛЫ Ў АРХІВЕ КАНЦЫЛЯРЫІ МІТРАПАЛАТАЎ ГРЭКА-УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў РАСІІ

Гісторыя грэка-каталіцкай царквы ў Беларусі вывучана недастакова. Таму ёсьць пільная патрэба ў прыцягненні якмага большай колькасці крыніц для высвятлення гэтай гісторыі, асабліва ў суязі з тым, што пэўная частка даследчыкаў лічыць уніяцкую царкву на Беларусі ўласблennem ідэі мясцовых духоўных эліт стварыць такую канфесію, якая дазволіла б захаваць пэўную неза-

лежнасць ад уплыву іншых канфесій на насельніцтва Беларусі¹. Аб гэтым, аб падтрымцы уніяцкім духавенствам беларускай культуры ў XVII – першай палове XIX ст., у свой час пісаў М. Багдановіч².

У мэтах русіфікацыі і аправаслаўлення беларускага насельніцтва, пераважная большасць якога ў канцы XVIII ст. спавядала уніяцкую веру, пасля інкарпацыі беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі царызм прымай усе заходы, каб знішчыць уніяцкую царкву, што завяршылася ў 1839 г. скасаваннем уніі.

У першай трэці XIX ст., 13 сакавіка 1828 г., была арганізавана асобная Грэка-уніяцкая калегія пад кірауніцтвам уніяцкага мітрапаліта, якая разглядала ўсе пытанні кіравання грэка-каталіцкай царквой. 6 студзеня 1837 г. кіраванне уніяцкімі справамі перайшло да Сінода. Грэка-уніяцкая калегія была перайменавана ў Беларускую духоўную калегію, а ў 1843 г. зачынена³.

Архіў грэка-каталіцкіх мітрапалітаў у свой час быў падзелены на дзве часткі. Адна з іх захоўвалася ў Вільні, другая — у Радамышлі (цяпер Жытомірская вобл., Украіна). Затым абеддве часткі былі перавезены ў Пецярбург і перададзены ў Грэка-уніяцкую калегію, а пасля яе ліквідацыі — у архіў Свяцейшага Сінода праваслаўнай царквы, дзе і былі апрацаваны. На аснове гэтай апрацоўкі былі выдадзены два томы “Описания Архива западнорусских униатских митрополитов” (СПб., 1897. Т. 1. 1470–1700. С. 1–502; 1907. Т. 2. С. 503–1631).

Мяркуючы па ўсім, рыхтавалася выданне і трэцяга тома. Але яно не было ажыццёўлена. Супрацоўнікі архіва толькі разабралі большую частку тых матэрыялаў архіва, якія не былі апісаны, кіруючыся храналагічнымі і намінальнымі прыкметамі.

У 1950–1952 гг. тия крыніцы, што не ўвайшлі ў 1–2 томы “Описания”, былі навукова апрацаваны і ўвайшлі ў “асабліва сакрэтны” 3-ці воліс фонда 823 (“Канцелярия митрополитов греко-униатской церкви в России” Цэнтральная дзяржаўнага гістарычнага архіва СССР у Ленінградзе (цяпер Расійскага дзяржаўнага гістарычнага архіва ў Санкт-Пецярбургу). Аб уздоўні навуковага апісання гэтай часткі архіва можна меркаваць па сцвярджэнню аўтара тлумачальны запіскі да волісу, што “введение уніи встретило решительный отпор среди украинского, белорусского, литовского крестьянства”, хаця сярод літоўскага сялянства, як вядома, унія не ўводзілася, бо літоўцы прынялі рыма-каталіцтва больш за дзвесце год да падпісання ўмоў Брэсцкай уніі.

¹ Пра гэта падрабязней гл.: Грыцкевіч А. П. Канфесіі на Беларусі // Беларусазнаўства. Мн., 1997. С. 184–188; Грыцкевіч В. П. Міф пра унію // Віцебскі сшытак. 1996. № 2. С. 3–8 і інш.

² Багданович М. Белорусское Возрождение // Беларуская думка XX ст.: Філасофія, рэлігія, культура (Антологія). Варшава, 1998. С. 27.

³ Полное собрание законов Российской империи. Т. 3. Ч. 2. № 1977. Т. 11. № 9825, 9873; Т. 14. № 12133.

Прыкметы часу напісання тлумачальнай запісکі да вопісу (аўтар — К. Забалоцкая) выразна бачны ў змесце спраў вопісу, які ўключае ў сябе крыніцы 1407–1871 гг.: “Гэта матэрыялы аб:

царкоўнай маёmacці, якія змяшчаюць ў сабе багатыя дадзеныя пра эканамічнае развіццё края;

справаздачы аб візітацыях прыходаў са звесткамі аб царкоўнай маёmacці і колькасці прыхаджан;

выпіскі з tryбуналльскіх і гарадскіх кніг і перапіска па зямельных судовых справах;

матэрыялы аб антыфеадальнай і нацыянальна-вызваленчай барацьбе ўкраінскага, беларускага, літоўскага сялянства;

аб польскім паўстанні 1831 г.;

матэрыялы аб барацьбе уніятаў з праваслаўнымі і католікамі;

аб узаемадносінах з каралеўскай і папской уладай;

аб ордэне базыльянаў”.

Нават са зместу вопісу бачна, што пэўныя тэмы ў дадзенай даведцы або акцэнтаваны, або ўвогуле адсутнічаюць (напрыклад, у вопісе спраў намі не заўважаны матэрыялы аб руху літоўскіх сялян за нацыянальнае вызваленне). Таксама прысутнічае яўная тэндэнцыя не лічыць паўстанні на Беларусі нацыянальна-вызваленчым рухам супраць царызму. Затое падкрэсліваецца існаванне вызваленчага руху беларускіх і ўкраінскіх сялян супраць прыгнёту, зразумела, не царскага, а толькі польскага. Дзіўна, што галоўная ўвага ў запісцы надаецца звесткамі аб пасевах, глебе, цэнах на сельскагаспадарчую прадукцыю, а не духоўнаму жыццю краю. Таму аўтар дадзеных выпісак паставіў перад сабой мэту вылучыць больш значныя, чым у запісцы, матэрыялы.

На пачатку апісання зроблены пералік найзначнейшых для гісторыі Беларусі адзінак захавання з вялікага вопісу (1587 адз. зах.). Справы ўказаны паводле іх узрастаючай нумарацыі. Першай падаецца нумарацыя справы, другой — назва адзінкі захавання. У канцы апісання кожнай адзінкі захавання пазначана, на якой мове напісана дадзеная справа (П — польская, Р — руская, Л — лацінская). Пасля гэтага ўказваецца год складання справы, а калі ёсць больш дакладныя дадзеныя, то дзень і месяц.

Апісанне асноўных спраў, якія датычацца гісторыі Беларусі і асабліва гісторыі канфесій канца XVIII – першай трэці XIX стст.
(Ф. 823, воп. 3 Расійскага гістарычнага архіва ў Санкт-Пецярбургу)

824. “Годовые ведомости по церквам со сведениями о числе прихожан, родившихся и умерших, лиц, перешедших в другую веру, по Бобиницкому, Борисовскому, Brasлавскому, Голубицкому, Лепельскому, Тетеринскому, Чашницкому и Чейрскому деканатам. П. 1775”.

826. "Табели духовных лиц [анкетные дадзеныя] по деканатам Бобиницкому, Борисовскому, Браславскому, Лепельскому, Освейскому, Чашницкому, Черейскому. П. 1775".
845. "Отчет о визитации монастырей Литовской провинции. П. 1776".
881. То же. П. 1777.
883. "Годовые ведомости о населении по церквам Бобиницкого, Браславского, Лепельского, Чашницкого, Черейского деканатов. П. 1777. Имеются сведения о числе родившихся, умерших, вступивших в брак, перешедших в другую веру".
899. "Опись документов митрополичьего архива в Варшаве. 1504–1790 гг. П. 1778–1828 гг.".
954. "Похвальная грамота и приказ о награждении апостолического протнотарию И. Яхимовича за безкоризненную службу униатской церкви и возвращение "в прежнее состояние унии" пяти оторвавшихся деканатов. Л. 8 июля 1780 г.".
985. "Метрические и служебные сведения о духовенстве по различным деканатам. П. 1781 г.".
1015. То же. П. 1782 г.
1030. То же. П. 1783 г.
1036. "Книга с реестрами документов приходских церквей и их фундушей по Виленской епархии. П. Не ранее 1783 г.".
1055. "Ведомости о духовенстве со сведениями, чем владеет, названием прихода, деканства, кто покровитель, количество монахов, дьяконов, пресвитеров. П. 1784 г.".
1065. "Перечень должностных лиц Логойского деканата. П. 5 июля 1785 г.".
1095. "Записи к предстоящим визитациям Лидского и Ошмянского деканатов и Привлоцкой приходской церкви. П. Позже 1787 г."
1096. "Инвентарь женских базилианских монастырей в Минске. П. Январь 1780 г.".
1144. "Опись земель и имущества гродненских церквей. П. 1780-е гг.".
1206. "О создании Минского епископства. Л. П. 29 июля 1798 г. – 12 июля 1869 г.".
1207. "Универсал маркиза Л. Литты об утверждении минским католическим епископом Я. Дедерко. Автограф. Л. 30 июля 1798 г.".
1208. "Статут Минского епископства. Л. 31 июля 1798 г.".
1219. "Перечень недостающих документов архива Полоцкой епархии. П. Вторая половина XVIII в.".
1263. "Ведомость о состоянии приходских церквей, церковного имущества и фундушевых капиталов по Полоцкой епархии. П. 1802 г.".
1266. "Общая ведомость по Луцкой, Полоцкой, Брестской епархиям и Белостокской области со сведениями о числе духовных лиц, монастырей, церквей, школ, богоугодных заведений, капиталов, расходов, числе прихожан. Р. Не ранее 1802 г.". (Дадзеныя па Белаастоцкай вобл. не маглі з'яўіца раней за яе ўтварэнне ў сувязі з перадачай гэтай тэрыторыі ў склад Расіі згодна з Тыльзіцкім дагаворам 1807 г. — В. Г.).
1267. "Ведомости о светском и монашеском духовенстве Могилевской епархии со сведениями о количестве священников, распределении монахов по орденам, количестве церквей, каплиц и духовных заведений, количестве дохода, получаемого с крестьян. Р. 1802".
1271. "Полномочия Апостолического (престола) Минскому епископу Я. Дедерко, утвержденные делегатом в России маркизом Томазо Ареццо. Л. Автограф. 8 августа 1803 г.".
1272. "Рапорты о состоянии фундушевых лесов базилианских монастырей. П. 17 октября 1802 г. – 23 марта 1803 г.".
1276. "Реестр церквей и монастырей Брестской епархии. П. 1803 г.".
1277. "Реестр униатских церквей Полоцкой епархии. П. 1803 г.".

1278. "Ведомости приходских церквей по деканатам Тетеренскому, Витебскому, Засожскому и другим Полоцкой епархии. П. 1804 г.".
1279. "Ведомости по деканатам Полоцкой епархии. П. 1804 г.".
1281. "Отчеты о визитациях базилианских монастырей Брестской епархии. П. 1804 г.".
1284. "Сводная ведомость о фундушевых капиталах по всем униатским епархиям за 1798 г. Р. Не ранее 1804 г.".
1286. "Акты визитации униатских церквей и базилианских монастырей Минской губернии. П. 25 января – 23 марта 1805 г.".
1287. "Ведомости о личном составе и имущественном состоянии монастырей Полоцкой архиепархии за 1804 г. П. Р. 21 марта 1805 г.".
1289. "Ведомости состояния приходских церквей по деканатам Полоцкой епархии. Ч. I. П. 1805 г.".
1290. То же. Ч. 2.
1291. "Ведомости о церквях, монастырях, духовенстве. 1805 г.".
1294. "Ведомость об имущественном состоянии Полоцкого базилианского монастыря и униатского Городнянского прихода. Р. 1806 г.".
1295. "Ведомости о приходских униатских церквях Полоцкой епархии. Ч. 1. Р. 1806 г. Имеются сведения о состоянии школ, богаделен, учащихся, количестве церковной земли, доходах церкви, количестве прихожан".
1296. То же. Ч. 2. Р. 1806 г.
1297. "Ведомости о состоянии церквей и монастырей Брестской епархии. Р. 1806 г. Имеются сведения об имуществе, количестве земли, доходах, расходах".
1298. "Рапорты Полоцкой униатской духовной консистории в Римско-католической коллегии с приложением ведомостей о прихожанах базилианских приходских церквей. Р. 1806 г.".
1304. "Реестр документов митрополитанского архива, 1807–1810 гг. П. 1 апреля 1810 г.".
1305. "Реестр документов церквей, перешедших из ведения Брестской епархии в Виленскую. П. 23 апреля 1804 г.".
1306. "Ведомость о процесах, не законченных в Брестской консистории и возобновленных в Виленской митрополитанской консистории в 1811 г., реестр рапортов, присланных деканами Минской, Виленской и Курляндской губерний в Брестскую консисторию с 1800 по 1810 г. П. Апрель 1810 г.".
1313. "Клировые ведомости униатских церквей Полоцкой епархии за 1808–1813 гг. П. 1813 г.".
1316. "Ведомости о белом духовенстве Виленской епархии за 1812–1814 гг. П. 1814 г.".
1317. "Ведомости о состоянии церквей Брестской епархии. Р. 1814 г. Имеются сведения о количестве белого и черного духовенства, церковных капиталах, количестве прихожан".
1324. "Отчеты о визитациях базилианских монастырей Белоруссии. П. 22 июня 1817г.".
1334. "Об упразднении в местах военных поселений греко-униатских церквей и передаче части церковных земель в военное ведомство. П. Р. 15 февраля 1818 г. – 28 февраля 1824 г.".
1335. "Опись документов, взятых митрополитом И. Булгаком из Брестской епархиальной канцелярии при поездке в С.-Петербург, опись архива митрополичьей канцелярии за 1819 г. П., Р. 1818–1819 гг.".
1338. "Отчеты о визитациях Тадулинского, Ушацкого и др. монастырей. П. 13 августа 1818–1819 гг.".
1341. "Опись документов об учреждении Брестской капитулы. Р. 20 сентября 1818 г.".

1342. "Отчеты о визитациях Белоцерковского, Полоцкого, Серочинского, Любавичского и других монастырей Белоруссии. П. 1818 г.".

1345. "Ведомость о состоянии церквей и монастырей Брестской епархии. Р. 1818 г. Имеются сведения о количестве церквей и монастырей, учебных заведений, госпиталей, прихожан, крестьян, земли, посевов, лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, доходах и расходах".

1346. "Дела Брестской капитулы о сборе с церквей средств на содержание семинарии, об оказании помощи бедным церквам, о состоянии имущества Супрасльского базилианского монастыря, об истории создания Брестской капитулы и семинарии и по др. вопросам. П., Р. 18 мая 1819 г. – 6 мая 1823 г. Имеется внутренняя запись".

1347. "Рапорт базилианского провинциала Полоцкому архиепископу И. Красовскому о настроениях в базилианской [уніяцкай. — В. Г.] церкви. П. Копия. 16 июля 1819 г."

1348. "Переписка епископа А. Головни с различными лицами о присоединении униатских церквей Бобруйска к православным церквам и назначении по просьбе жителей униатского священника и по другим церковным вопросам. П., Р. 21 июля 1819 г. – 7 декабря 1821 г."

1351. "Ведомости о состоянии капиталов монастырей Витебской и Могилевской губерний. Р. 1819 г."

1360. "О передаче иезуитской школы в Витебске в ведение ордена базилиан Литовской провинции. П., Р. 22 августа 1820 г. – 29 июня 1822 г."

1362. "О борьбе православной церкви с монахами-базилианами и переходе некоторых имений униатских монастырей в ведение казны. П., Р. 2 сентября 1820 г. – 13 марта 1822 г."

1364. "О состоянии Полоцкой епархиальной семинарии. П., Р. 9 сентября 1820 г. – 15 мая 1821 г."

1378. "О слиянии Белорусской и Литовской провинций. П. 28 января 1821 г. – 18 августа 1822 г."

1379. "Дела Брестской консистории о строительстве церквей и домов для духовенства в Белостокском округе, Пинске, Новогрудке, о внесении денег на строительство семинарии в Вильно, о визитации Брестского диецеза и по другим вопросам. П., Р. 21 марта – 28 декабря 1821 г. Имеется внутренняя запись".

1380. "Письма и рапорты председателя Брестской консистории А. Тупальского митрополиту И. Булгаку о состоянии Лаврышевской семинарии. 4 апреля – 21 декабря 1821 г. и по другим вопросам. Имеется внутренняя запись".

1381. "О перенесении школы из Вержболовского монастыря в Себеж. П. 27 мая 1821 г. – 23 августа 1823 г."

1384. "Рапорты администратора Полоцкой епархии И. Шуляковича митрополиту И. Булгаку о состоянии Полоцкой семинарии, о передаче униатской церкви в с. Студенец в ведение православного духовенства. П., Р. 9–24 декабря 1821 г."

1385. "О деятельности Временной комиссии, утвержденной для управления имениями Полоцкого архиепископа. П., Р. 9 декабря 1821 г. – 8 октября 1822 г."

1386. "Рапорты и письма разных лиц И. Булгаку. О назначении на должность администратора Полоцкой консистории, об инструкции по управлению имениями Полоцкого архиепископа и др. 10 декабря 1821 г. – 21 сентября 1824 г. Имеется внутренняя запись".

1388. "О передаче помещений Гродненского монастыря базилианок Гродненскому евангелическому обществу. П., Р. 16 декабря 1821 г. – 24 марта 1822 г."

1389. "О закрытии греко-униатской церкви в деревне Вилуницы Ковенского повета Виленской губернии. П., Р. 29 декабря 1821 г. – 19 января 1822 г."

1402. "Об открытии в Витебске школы иезуитов. П. 12 марта 1822 г. – 13 ноября 1822 г."

1406. "О возвращении униатских церквей. П., Р. Март 1822 г.".
1415. "О посыпке в С.-Петербург депутатов ордена базилианов в связи с приснениями базилианских монастырей в Литовской провинции. П., Р. 29 октября – 17 декабря 1822 г.".
1416. "Ведомость о состоянии капиталов Брестской епархии. Р. 1822 г."
1418. "Рапорты настоятелей Циперского, Лисковского базилианских монастырей, Минского и Виленского девичьих и Борисоглебского монастырей об их хозяйственном состоянии. П., Р. 12 января – 22 ноября 1823 г."
1448. "Рапорты председателей Брестской, Виленской и Полоцкой консисторий и настоятелей Минского, Пинского и других монастырей по хозяйственным вопросам, письма главноуправляющего делами иностранных исповеданий А. И. Шишкова митрополиту И. Булгаку о передаче некоторых монастырских земель в ведомство военных поселений. П., Р. 15 марта 1824 г. – 1 мая 1826 г."
1499. "Ведомость о состоянии имущества и капиталов церквей и монастырей Брестской епархии. П. 22 апреля – 4 августа 1828 г."
1500. "О присоединении греко-униатских монастырей и церквей в России к Полоцкой и Литовской епархиям. П. 16 мая – 27 декабря 1828 г."
1504. "О преобразовании Жировичского монастыря в Литовскую семинарию и назначении в нее профессоров. П. 22 июня – 9 августа 1828 г."
1508. "Опись ведомостей о состоянии церквей и монастырей за 1772–1802 гг. П. 26 сентября 1828 г."
1509. "Опись документов Виленского митрополитального архива за 1560–1789 гг. Без начала и конца. П. 1828 г."
1533. "Обращение митрополита И. Булгака ко всему греко-униатскому духовенству в связи с восстанием в Царстве Польском. Автограф. П., Р. 18 декабря 1830 г."
1535. "О награждении протоиереев П. Ситкевича, Онацевича и А. Тупальского за участие в борьбе с польским восстанием 1831 г. П., Р. 12 января – 24 декабря 1831 г."
1536. "О размещении военнопленных в Минском женском базилианском монастыре. П. 5 февраля – 8 декабря 1831 г."
1537. "Об участии священников, монахов и семинаристов в восстании 1831 г. П. 26 апреля – 14 августа 1831 г."
1547. "Об отправке в Бытенский базилианский монастырь монаха И. Заславского за участие в польском восстании. П., Р. 29 мая 1832 г. – 11 августа 1833 г."
1549. "Письмо А. Клышинского митрополиту И. Булгаку о неучастии его в польском восстании. 18 июля 1832 г."
1558. "О переходе из униатства в православие крестьян Невельского уезда и села Ушачи Лепельского уезда и борьбе униатской церкви за возвращение их в унию. Р. 28 января – 27 сентября 1835 г."
1562. "Рапорты Белорусской греко-униатской консистории и настоятеля Головчинской церкви Могилевской губернии С. Аугустиновича о переходе прихожан из унии в православие и передаче в связи с этим ряда церквей в православное ведомство, о назначении в приход священника и по др. вопросам. Р. 20 февраля – 2 июля 1835 г."

Алексей Кавко (Москва)

ДОКУМЕНТЫ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

Белорусские писатели, художники, деятели культуры

Александрович Андрей Иванович

Ф. 631, оп. 15, ед. хр. 66. Доклад А. Александровича “О белорусской поэзии” на правлении СП СССР (1936 г.), автобиография, фото писателя и др. документы.

Бялыницкий-Бируля Витольд Каэтанович

Ф. 1938, оп. 1. ед. хр. 10. Материалы к биографии художника. Анкета, фрагменты письма (черновики, варианты) к П. К. Пономаренко:

“Вот уже прошли какие-то годы, как меня постигла тяжелая болезнь, которая меня не убила, а лишь покалечила, и старый белорус живет и живет! Недаром есть наша поговорка: старая посуда два века живет! Как, например, если глиняный горшок лопнет, то его обмывают берестой или лыком от лозы, и горшок опять жив! Ставь его опять в печку. [...] Ибо я восемьдесят три года тому назад родился в деревне и проживаю жизнь свою среди Белорусского народа, нашей белорусской природы, и эта любовь к природе, к народу, который научил меня любить и понимать природу, до сих пор живет в моем сердце”. Без даты.

Ф. 2518, оп. 1, ед. хр. 87. Письма, приветственные телеграммы Заира Азгура, Ивана Ахремчика В. Бялыницкому-Бируле.

Жилунович Змитер Федорович (Тишка Гартный)

Ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 314. Зм. Жилунович – М. М. Шкапской из Минска в Ленинград от 5 апреля 1926 г. — о небезупречности ее корреспонденций о Беларуси в “Красной газете”.

Голубок (Голубев) Владимир Иосифович

Ф. 837, оп. 1, ед. хр. 117. Письма В. И. Голубка Н. А. Попову, в частности, “Моя биография”, с подробным жизнеописанием и изложением творческой “технологии” передвижного театра Голубка.

Громыко Михайло (Михаил Александрович)

Ф. 837, оп. 1, ед. хр. 122. Письмо М. А. Громыко Н. А. Попову. Без даты.

Дубовко Владимир Николаевич

Ф. 595, оп. 1. ед. хр. 314. Личное дело студента Высшего литературно-художественного института им. В. Я. Брюсова Дубовко В. Н. В деле: аттестат об окончании Нововиленской учительской семинарии, выданный в Невеле 23.10.1918 г.; академический лист о сдаче вступительных экзаменов в ВЛХИ; отношения Представительства БССР в Москве дирекции института касательно прохождения учебы и профессионального назначения студента Дубовко.

Ф. 2175, оп. 5, ед. хр. 106. В. Н. Дубовко. Тридцать лет и три года. Воспоминания о Степане Злобине (машинопись, 1 экз.).

“После Сибирской тайги попасть в поднебесное высокое здание на Котельнической набережной и ориентироваться в нем для меня было большим событием и,

я сказал бы, делом далеко не легким. [...] Отлеживался он в своем кабинете на диване и встретил меня строчками из моего юношеского белорусского стихотворения "Ноч наплакалі бярозы": "Ані слова, ані гуку // Не чутно ў адказ, // Шле зязюля ку-ку-ку-ку // Ў засмучоны час". На моем лице отразилось такое изумление, что и Виктория Васильевна [жена писателя. — А. К.] и Степан Павлович рассмеялись".

Дыло Язеп (Иосиф Леонтьевич)

Ф. 1408, оп. 1, ед. хр. 226, л. 142. Письмо И. Л. Дыло Н. А. Попову. Без даты.

Кастровицкий Казимир Карлович (Карусь Каганец)

Ф. 680, вол. 2, ед. хр. 583. Личное дело Казимира Карловича Кастровицкого, учащегося Училища живописи, ваяния и зодчества. 13 августа 1885 г. – 11 января 1890 г. 16 л.

Прошение “Дворянина К. К. Кастровицкого” в Совет Московского художественного общества о зачислении в училище живописи, с упоминанием о прилагаемых (в деле отсутствуют) метрики и свидетельства о дворянском происхождении. Прошение о внесении им же, в качествевольного посетителя училища, 25 руб. за 2-е полугодие 1885 г. Прошение от 3 сентября 1886 г. об освобождении от оплаты за учебу, “так как я нахожусь в бедственном состоянии”. Помета карандашом: “освобожден”.

Киркор Адам Гонорий

Ф. 4, оп. 1, ед. хр. 10, л. 2. Альбицкий К. И. Библиографические отзывы (о Киркоре).

Ед. хр. 12 к, л. 59. Киркор А. Библиографические сведения (о нем).

Ед. хр. 24, л. 36. То же.

Ф. 38, Антропов, оп. 1, ед. хр. 52. Меню обеда в честь А. Киркора и список славянских деятелей, приглашенных на обед 31.12.1860 г. (печ., на польском и русском языках).

Климкович Михась (Михаил Николаевич)

Ф. 631, оп. 15, ед. хр. 112. Доклад на III пленуме СП СССР “Литература советской Белоруссии” (1936 г.). Там же: доклады “Против нацидемовской литературной критики” (1936 г., 70 л.) и “О задачах белорусской советской литературы”.

Мицкевич Константин Михайлович (Якуб Колас)

Ф. 336, оп. 6, ед. хр. 4, л. 29. В. В. Маяковский. В интервью зарубежным журналистам 1927 г. упоминает о Я. Коласе (на польском, французском языках).

Ф. 1334, оп. 1, ед. хр. 1451. Якуб Колас. Два снимка — фото. 1930-е – начало 1940-х гг.

Ф. 1628, Фадеев, оп. 3, ед. хр. 17. А. А. Фадеев. Колас Якуб. Декабрь, 1952 г. Заметка, машинописная копия. 2 л.

Луцевич Иван Доминикович (Янка Купала)

Ф. 66, оп. 2, ед. хр. 10. Пьеса Я. Купалы “Тутэйшыя”, режиссерский экз. Н. А. Попова с дарственной надписью: “Шчырапаважанаму т. М. А. Папову на добры ўспамін. Янка Купала. 20.VII.26. Менск”.

В конце текста “Спіс роляў і роспіс парыкоў”. Некоторые из артистов-исполнителей: “Грыгоніс — Мікіта Зносак, Крыловіч — Янка Здольнік, Ілынскі — Слічыні, Уладамірскі — Усходні вучоны, Мышко — Заходні вучоны”.

Ф. 66, оп. 1, ед. хр. 1066. Иван Алексеевич Белоусов. Письма Н. А. Янчука к И. А. Белоусову о переводах на русский и издании в Москве произведений Купалы. 1919–1920 гг.

Из письма Н. А. Янчука от 13 апреля 1919 г.: “Книжка Купалы выйдет хорошая и интересная. Оказывается, довольно много переведено. А какое совпадение: я

как раз сегодня получил из Минска письмо от Купалы, в котором он просит ссудить его некоторыми книжками по истории и этнографии Белоруссии и между прочим обещает свою фотографию, о которой я его просил еще осенью. Он переехал из Смоленска в Минск (Юрьевская ул., д. 35, кв. 6) и служит по Отделу народного образования библиотекарем при Белорусском народном доме. Жалуется, что платят мало и неаккуратно; одно приятно, что работа по душево... Бедствует без пособий для своих литературных занятий. Его библиотека, порядочная, погибла во время войны в Минске, а существующие там библиотеки не дают того, что ему нужно. Он задумал что-то писать из древней, дохристианской эпохи местного края и очень интересуется поэтому также общеславянской археологией, мифологией и поэтическими представлениями языческой эпохи у славян и русских (в том числе и белорусов) в частности. Придется ему кое-что послать хоть на время, но конечно рискуя, что не получу обратно, да и до него дойдет ли".

Ф. 2563, Корнеев, оп. 1, ед. 140. Янка Купала. Фото в группе с неустановленными лицами. 1930-е г.

Луцкевичи Антон и Иван

Ф. 1666, газ. "Речь", оп. 1, ед. хр. 942. Письмо Антона Ивановича Луцкевича от 17 мая 1911 г. главному редактору "Речи".

Ед. хр. 1786. И. И. Луцкевич. Пошлины на маньчжурское зерно в Приамурском крае. Статья, автограф. 13 л.

Носович Иван Иванович

Ф. 461, Симони, оп. 1, ед. хр. 38. Дополнение к сборнику "Белорусские пословицы", составленному И. Носовичем. Автограф. 106 с.

Без прыказкі і з лайкі не зваліца.

Бі сароку і варону, даб'ешся да белага лебядзя.

Благаслаўляю, дзіцятка, на ўсё добрае, а на дурное сам дагадаешься.

Благія вочы й благія рукі.

Быў час — і нас дзеёўкі любілі.

Дай, Божа, у добры час сказаць, а ў ліхі памаўчаць.

Пщелко Александр Романович

Ф. 1041, оп. 4, ед. хр. 549. Материалы к биографии А. Р. Пщелко: письма редакций, отзывы о его произведениях и др. 25 сентября 1892 г. – 13 апреля 1928 г. 9 л.

"А. Р. Дружище! Чудак! Зачем Вам газета Беларуссия. Пишите по-русски! ... Заезжайте в "Мир" ["Мир искусства"]. Ваш Чехонт. [Чехов?]. Копия, переписанная рукой Пщелко. Внизу тою же рукой помета: "с подл. верно" — и овальная печать "Пщелко".

Савич-Заблоцкий Войнислав (Войслав) Казимир

Ф. 1755, оп. 1, ед. хр. 1. Объяснение В.-К. Савича-Заблоцкого — "По поводу объяснения помещика Я. О. Наркевича-Иодко". Автограф. 1–6 л.

Ед. хр. 2. Письмо генерал-адъютанта А. А. Киреева к В.-К. Савичу-Заблоцкому из Санкт-Петербурга от 31 января 1892 г. (об идеале "истинного славянина" в духе Хомякова и о необходимо последовательном ревении адресата сему примеру).

Ед. хр. 3. Н. В. Кореев, проф. — В.-К. Савичу-Заблоцкому, Санкт-Петербург, 29 декабря 1891 г. На бланке "Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым" сообщает адресату об отказе ему в соответствующем адресату пособии — "ввиду того, что по-русски Вы очень мало писали". 1 л.

Ф. 1755, оп. 1, ед. хр. 4. Иоанн Антонович Котович — В.-К. Савичу-Заблоцкому (из Вильно в Минск, получено 16 октября 1891 г.). От имени владыки извещает о направлении адресату 100 руб. для спасения его библиотеки и для поездки в Пе-

тербург, желает также, чтобы тот “в лоне православия” обрел мир своей совести и осуществил завет своего сердца. В выборе своего духовного руководителя владыка рекомендует довериться Владимиру Карловичу Саблеру, пока находящемуся на Волыни в связи с освещением собора князей Острожских. В конце: “Говорят, что в “Минском листке” Иодко-Наркевич касается Вашей личности. Хорошо бы этот № препроводить владыке Донату с объяснением, чтобы распять правдой ложь”.

Ед. хр. 5. П. А. Кулаковский — В.-К. Савичу-Заблоцкому из Варшавы в Минск 1 апреля 1891 г. (препровождает, по поручению проф. А. С. Будиловича, 100 руб. и просит уведомить о получении). 1 л.

Сапунов Алексей Парфенович

Ф. 1348, Коллекция писем, оп. 1, ед. хр. 796, л. 20. Письма А. П. Сапунова к А. Я. Бодренко. Фото Сапуна на фоне его дачи. А. Я. Бодренко. Воспоминания [о А. П. Сапунове, о жизни Витебска в конце XIX – начале XX в.] 1883–1886 и 1910–1916 гг.

Визитная карточка А. П. Сапуна: “Действительный член Императорского Русского Географического общества, Член-Соревнователь Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском университете, Член-Корреспондент Императорского Археологического Общества, Член-Сотрудник Императорского Русского Археографического Общества, Действительный Член Витебского губернского Статистического Комитета, Член-корреспондент Курляндского f. Literatur und Kunst, Действительный Член Императорского Русского Военно-Исторического Общества, Почетный Член Витебской Ученой Архивной Комиссии, Действительный Член Смоленской Ученой Архивной Комиссии, Член Общества изучения Могилевской губ., Почетный Член Императорского Московского Археологического Института имени Императора Николая II. Витебск”.

Фольклор. Общие вопросы истории культуры, религии, белорусоведения

Ф. 46, оп. 2, ед. хр. 110. А. Б. Корвин-Красинский. Проект уничтожения монашествующих римско-католических орденов в присоединенных к России польских областях и укрепления униатского ордена. 1831 г.

Ф. 104, оп. 1, ед. хр. 1. Записка директора Департамента иностранных вероисповеданий Ф. Ф. Вигеля о замечаниях министра финансов по поводу преобразования Литвы с целью ее обрушения. О внедрении православия в Литве с целью обрушения литовцев, поляков, евреев. 1830-е гг. Рукописная копия.

Ед. хр. 1809. Е. А. Масальская-Сурина. Исторические легенды пинчуков. О начале веры католической в Пинском крае (выписки).

Ф. 126, оп. 1, ед. хр. 37. А. Е. Грузинский. Доклад на траурном заседании памяти Н. А. Янчука с приложением собранных им белорусских песен и нот к ним. 1922 г.

Ф. 194, Елагин, оп. 1, ед. хр. 1. Н. В. Елагин. Христианские мученики в Литве. Исследование. Черновик. 1849 г.

Ед. хр. 2–3. Н. В. Елагин. Об исторической церковной унии в России. Исследование. Автограф рукописи с правкой автора. 1870-е г.

Ф. 206, оп. 1, ед. хр. 308. Записка Иосифа Семашко об ограждении греко-униатского вероисповедания. Автограф, конец 1820-х гг.

Ф. 837, оп. 2, ед. хр. 748. Материалы из личного архива Н. А. Попова (о работе театральной подсекции Инбелкультта, 2-го Белорусского театра в Витебске и др.).

Ф. 1345, оп. 5, д. 20. Статьи разных лиц для журнала. 1918 г. 122 л.

Д. 21. Статьи разных лиц для № 5, 6 “Чырвонага шляху” (не вошедшие по цензурным соображениям). 1918 г. 21 л.

Ф. 1420, оп. 1, ед. хр. 164. Белорусские сказки и частушки, записанные Пар[а]х-невичем.

Ф. 1549, оп. 1, ед. хр. 275. Заговор от зубной боли. Записано в 1900–1903 гг. в дер. Еремичи Кобринского уезда.

Ф. 2012, оп. 3, ед. хр. 98. Р. Ширма — В. Я. Шебалину, письма 1950–1962 гг.

Ф. 2037, Кочеткова, оп. 1, ед. хр. 297. Письмо Рыгора Ширмы В. Н. Кочеткову Ф. 2119, оп. 1, ед. хр. 364. л. 26 об. – 41. Белорусская сказка о Иване-царевиче и Марии-красе в пересказе К. Г. Паустовского. 1940-е г.

Уладзімір Кулажанка (Мінск)

**БЕЛАРУСКІЯ РУКАПІСНЫЯ МАТЭРЫЯЛЫ Ў АРХІВАХ,
БІБЛІЯТЭКАХ І МУЗЕЯХ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ,
ПРАГЛЕДЖАНЫЯ DE VISU І ВЫЯЎЛЕНЫЯ
ПА ДРУКАВАНЫХ АПІСАННЯХ**

У разны час супрацоўнікі Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарэны працавалі ў рукапісных сховішчах Расійскай Федэрацыі. Не ўсе выяўленыя крыніцы былі выкарыстаны ў навуковых працах. Многія запісы засталіся толькі ў картатэках, якія служаць абмежаванаму колу асоб. Улічваючы гэтую акалічнасць, яны друкуюцца тут (у алфавітным парадку гарадоў і сховішчай, па ўзрастаючых нумарах фондаў і адзінак захавання. Нумары рукапісаў (адзінак захавання) падаюцца ў пачатку запісаў. Апісанні даюцца ў скрачаным выглядзе.

Некаторыя запісы падаюцца паводле друкаваных каталогаў: “Музейное собрание рукописей” (Расійская дзяржаўная бібліятэка, у мінулым — Дзяржаўная бібліятэка СССР). М., 1961. Т. 1; М., 1997. Т. 2. У такіх выпадках у дужках указываюцца том і старонка.

Масква

Дзяржаўны гістарычны музей (аддзел рукапісаў)

Фонд “Музейскія”.

2929. Песенник з беларускімі творамі: “Быстренкия реченки, холодныя водоники” (арк. 135 адв.), “Помозите плакати, миленького чекати” (арк. 136), “Ой, перестан мой наимилши до мене ходити” (арк. 178) і інш. XVIII ст.

3134. Зборнік духоўных кантаў і песенъ. Некаторыя песні: “Течет вода по долине” (арк. 71 адв. – 72), “Да тепер я при бедности, при великой түзе” (арк. 74 адв.) і інш. выразна беларускага паходжання. 1742 г.

Аддзел пісьмовых крыніц.

23898. У рукапісным зборніку XVIII ст. шэраг лірычных песенъ (№ 23, 28, 31, 39, 40, 41) маюць беларускія лексічныя і фанетычныя рысы.

Фонд Уварава.

268. “Пентатэугум”, паэма ураджэнца Беларусі Яна Андрэя Белабоцкага. Канец XVII ст.

Расейская дзяржаўная бібліятэка (аддзел рукапісаў)

Ф. 64. Гаўрыловічай (дваранскі род з Магілёўскай губ.). Маё масныя, юрыдычныя дакументы. 1830–1870 гг.

Ф. 143. Кубліцкіх (шляхецкі род з Полаччыны). Зямельна-маё масныя дакументы, інвентары, прывілеі, літаратурныя творы, альбомы з выпіскамі свецкага і духоўнага характару, усяго 25 тыс. арк. XVI–XIX стст.

Ф. 153. 919, а, б, в. "Запіска сваім абставінам і заўвагам для сябе і дзяцей маіх" Аляксандра Луніна, правіцеля Палацкага намесніцтва, у 3 т. Расказаеца пра грамадска-культурнае жыццё Палацка 1790–1792 гг.

Ф. 178. Музейны збор.

706. Рукапісны зборнік песені і рамансаў. Сярод іх сустракаюцца лірычныя песні выразна беларускага паходжання ("Да уж наши бережонки вода поняла"). Другая чвэрць XVIII ст.

1017. Псалтыр на старабеларускай мове. Сярэдзіна XVII ст. Рукапіс паступіў ад этнографа Адама Багдановіча (Т. 1. С. 166).

1684–1743. Матэрыялы з архіва археографа і гісторыка Івана Грыгаровіча.

3049. Зборнік багаслоўскіх выпісак. Ёсць выпіскі з "Вялікага катэхізіса" Лаўрэнцыі Зізанія. XVIII ст.

3066 (т. 1–3). Творы свяціцеля Дзімітрыя Растваўскага, у тым ліку выдадзеныя ў Магілёве (1716), Гродне (1789). Канец XVII – пач. XVIII ст. (Т. 2. С. 31–32).

3112. "Сборник аскетический", уключае "Словы" Кірылы Тураўскага. XV–XVI стст. (Т. 2. С. 42).

3157. "Шестоднев служебный", падараваны бібліятэцы беларускім вучоным М. Янчуком. Напісаны заходнерускім паўуставам. Канец XVI – пач. XVII ст. (Т. 2. С. 56–57).

3176. Мінеі службовыя на люты і ліпень. Напісаны заходнерускім паўуставам. Канец XVI ст. (Т. 2. С. 64–65).

3179. Мінеі святочныя на верасень–студзень. Напісаны заходнерускім паўуставам. Канец XVI ст. (Т. 2. С. 66–67).

3180. Мінеі святочныя на люты–жнівень. Напісаны заходнерускім паўуставам. Канец XVI ст. (Т. 2. С. 67).

3271. Гістарычны летапісны зборнік. Уключаны фрагменты з прытчы пра сляпога і кульгавага Кірылы Тураўскага. XV–XVI стст. (Т. 2. С. 88).

3309. Зборнік павучанняў і жыцій. Ёсць "Слова" Кірылы Тураўскага на Вялікі дзень. XVII ст. (Т. 2. С. 108).

3310. Зборнік павучанняў і жыцій. Ёсць "Слова" Кірылы Тураўскага — прытча пра сляпога і кульгавага (Т. 2. С. 108).

3316. Спіс "Апафегматай" Беняша Буднага. Пачатак XVIII ст. (Т. 2. С. 110).

3321. Архіў маёнтка Выжловічы Мінскай губ. Выдзелены ў самастойны ф. 61. XVI–XIX стст.

3404. Пралог на верасень–люты. Уключае прытчу пра сляпога і кульгавага Кірылы Тураўскага. XVII ст. (Т. 2. С. 140).

3407. "Катэхізіс" Лаўрэнцыі Зізанія і "гутарка" з ім спраўшчыкаў Маскоўскага друкарскага двара. XVIII ст. (Т. 2. С. 141).

3417.17. Копія "Малітвы з пахвалою да Прасвятой Багародзіцы..." Сімяона Палацкага. XIX ст. (Т. 2. С. 141).

3432. Павучанні, складзеныя з выпісак і пераказаў з "Вячэры душэўнай" Сімяона Палацкага. Першая трэць XVIII ст. (Т. 2. С. 154).

3585. Зборнік выпісак, запісаў, гістарычных і літаратурных артыкулаў. Ёсць выпіскі з "Вячэры душэўнай" Сімяона Палацкага. XVII–XVIII стст. (Т. 2. С. 168).

3706. "Сборник преложных статей" за верасень–лістапад. Ёсць прытча пра сляпога і кульгавага Кірылы Тураўскага. XVIII ст. (Т. 2. С. 205).

3848. Статут царкоўны. Напісаны заходнерускім ці паўднёварускім паўуставам. Сярэдзіна XVI ст. (Т. 2. С. 251).

4056. Зборнік гісторычных і інш. артыкулаў. Ёсць “Спрэчкі” Лайрэнцыя Зізанія з маскоўскім спраўшчыкамі і “Катэхізіс” Лайрэнцыя Зізанія. Першая чвэрць XVIII ст. (Т. 2. С. 273).

4076. Евангелле. Напісаны заходнерускім паўуставам (?). Сярэдзіна XVI ст. (Т. 2. С. 284).

4102. Прапор на верасень—люты. Напісаны паўуставам. Першая чвэрць XVI ст. Спісак мог быць зроблены на тэрыторыі Беларусі ці блізкай ад яе (Т. 2. С. 294).

4179. “Статут Вялікага Княжэння Літоўскага”. Трэцяя чвэрць XVIII ст. (Т. 2. С. 327–328).

4247. Зборнік выпісак і павучальных аповесцей. Ёсць выпіскі з “Граматыкі Віленскага друку ў лета 7105”. Першая чвэрць XIX ст. (Т. 2. С. 344).

4258. Копія “Статута Вялікага Княства Літоўскага”. Канец XVIII – пачатак XIX ст. (Т. 2. С. 348).

4284. Зборнік слоў, жыцій і павучальных аповесцей. Ёсць “Слова” Кірылы Тураўскага на Вялікім. Першая чвэрць XVIII ст. (Т. 2. С. 355).

4303. Зборнік слоў і павучанняў. Ёсць “Слова” Кірылы Тураўскага (“Прытча пра душу і цела”). Пачатак XVIII ст. (Т. 2. С. 364).

4434. Прапор на верасень—лістапад. Ёсць “Слова пра душу і цела”, “Прытча пра сляпога і кульгавага” Кірылы Тураўскага. Другая палова XVI ст. (Т. 2. С. 372).

4436. “Златавуст”. “Слова” Кірылы Тураўскага ў новую нядзелью пасля Вялікадня. Сярэдзіна XVIII ст. (Т. 2. С. 373).

4442. “Златавуст”. З дадатковымі артыкуламі. Ёсць “Словы” Кірылы Тураўскага ў нядзелью цвятную; у нядзелью новую; у нядзелью 3-ю пасля Вялікадня. Пачатак XVII ст. (Т. 2. С. 377).

4465. “Венец веры кафолическая... Симиона Петровского Ситиевновича [...] в лето 1670 месяца иуния в 9 день...” Першая чвэрць XVII ст. (Т. 2. С. 386).

10438. Зборнік песен 60-х гг. XVIII ст. Пад № 51 (арк. 17 адв.) запісаны вершаваны твор з беларускім лексічнымі і фанетычнымі рысамі (“При долинушки стояла, малину ламала”).

Ф. 183. Замежныя рукапісы.

422. “Курс філасофіі” Магілёўскага (беларускага) епіскапа XVIII ст.

1594-а. Каталог гравюр, якія захоўваліся ў бібліятэцы I. Храптовіча ў Шчорсах. 1787 г.

3196. “Успаміны” Мікалая Багалюбава, у якіх апісаны падзеі 1847–1863 гг. у Беларусі (Горкі, Віцебск).

Ф. 299. Акадэміка М. С. Ціханравава.

249. Зборнік сілабічных вершаў XVIII ст. На арк. 264–266 адв. знаходзіцца верш на ўзяцце Смаленска ў 1654 г. (“Крыкнул орел белый славный...”) з беларускім лексічнымі і фанетычнымі рысамі. Ёсць “Метры” Сімяона Палацкага.

342. Зборнік XVIII ст. (апошні запіс датуеца 1769 г.). Сярод змешчаных у ім інтэрмедый — дыялог цыгана з літвінам (арк. 241 адв. – 243 адв.) і раскольніка з яўрэем (арк. 256 адв. – 260), дзе цыган і яўрай гавораць па-беларуску.

576. “Венец веры” Сімяона Палацкага. Скорапіс. Пачатак XVIII ст.

636. Тое ж.

Ф. 310. Вукола Ундолльскага.

427. “Кніга аб праваслаўнай веры” на старабеларускай мове. XVII ст.

464. “Павучанні” і інш. Багаслоўскія тэксты на старабеларускай мове. Сярэдзіна XVII ст.

901. Зборнік з творамі Сімёна Полацкага. XVII ст.

1282. "Вянец веры" Сімёна Полацкага. XVIII ст.

Цэнтральны дзяржарханы гісторычны архіў

Фонд дзяржархіва, разрад 7, вол. 2.

2533. Справа лідскага лоўчага Казіміра Кулеша. Канец XVIII ст.

2561. Справа аб супраціўленні пераходу уніяцкіх цэркваў у праваслаўе. 1780 г.

2621. "Пра скаргу невядомага чалавека на ўціск з боку магілёўскага губернска-га праукорора Посьніка". Канец XVIII ст.

2636. Справа аб фальшиваманеце тве графаў Зяновічаў у маёнтку Зорыча ў Шклове. 1783 г.

2791. Справа полацкага шляхціца Іосіфа Грыгаровіча, які гаварыў "дерзкие слова" супраць улад. Канец XVIII ст.

2818. Справа "магілёўскага двараніна" Антона Лапы, сасланага за вальнадумства ў Табольск. 1794 г.

2849. Справа мазырскага шляхціца Іосіфа Яленскага, сасланага за вальнадумства ў Салавецкі манастыр, яго творы на польскай мове. 1795 г.

2923. Справа старшыні Мінскай грамадзянскай палаты Ігнація Дашкевіча, арыштаванага "за предложения против русского правительства". 1797 г.

3040. Справа ашмянскага пісара Іосіфа Харашоўскага, які атрымаў пракламацыю з Львова. 1797 г.

3061. Справа "белорусскаго помешчика" Сямёна Зяновіча, сасланага з Полацкай губ. у Сібір за распаўсюджванне "зловредных сочинений". Ёсьць яго верш пра "свабоду і тыранства цара". 1797 г.

3109. Справа пра нагляд за паводзінамі ўраджэнца Брэста Аляксандра Русакоўскага, які прыбыў з Парыжа. 1798 г.

3475. Пря нагляд за паводзінамі Магілёўскага архіепіскапа Станіслава Богуш-Сестранцэвіча. 1799 г.

3560. Справа шляхціца з Ліды Тадэвуша Крушинскага, пакаранага бізуном і сасланага ў Сібір за напісанне "пашківля пад імем Касцюшкі". 1800 г.

3602. Пря "беларускага двараніна" з Віцебскай губерні Ілью Макарэвіча, якога забіраліся арыштаваць пасля смерці за "вар'яцкія творы". 1801 г.

Санкт-Пецярбург

Інстытут гісторыі Расійскай акадэміі навук (Санкт-Пецярбургскасе аддзяленне)

Архіў складаецца з фондаў і калекцый

К. 11. Ёсьць рээстр Яна Хадкевіча. XVI ст.

К. 35. Зборы Ванляроўскага з Орши. 1560–1750 гг.

К. 52. Зборы Паўла Дабрахотова, прафесара Жыровіцкай духоўнай семінарыі, распечатыя ў Жыровічах. 2492 адзінкі захавання на польскай, лацінскай і старабеларускай мовах.

87. Копіі дакументаў пра мястэчка Жыровічы.

164. Зборнік гісторычных звестак пра Жыровічы. 1713 г.

228. Апісанне Жыровіцкага манастыра. 1753 г.

283. Панегірык шведскаму каралю Густаву Адольфу. На лацінскай мове. Складзены або перапісаны ў Жыровічах.

293. Апісанне манастыра ў Ракаве. 1762 г.

346–354. Зборнік Антонія Завадскага. Ёсьць шматлікія матэрыялы пра Быцень, Жыровічы, Полацк, уніяцкія манастыры ў Беларусі, дзве польскія песні да Божай Маці Ушацкай (адз. зах. 350, арк. 98–99). XVII–XVIII стст.

- К. 81. Д. Мацкевіча. Дакументы грэка-каталіцкай царквы. 1614–1799 гг.
- К. 87. Дакументы заходнерускай царквы. Ёсьць дакументы Магілёўскай епархii 1611–1795 гг.
- К. 88. Б. Мадзалеўскага. Ёсьць дакументы з Віленскага і Мінскага ваяводстваў — землеўладальнікамі Ястшоўскіх, Масальскіх, Смагажэўскіх і інш. XVI–XVIII стст.
- К. 114. Дакументы заходнерускай царквы. 1594–1633 гг.
- Ф. 230. Ёсьць дакументы пратагіерэя Н. Смоліча, настаяцеля Мінскага Кацярынінскага сабора. 1873–1896 гг.
- К. 223. Ёсьць матэрыялы Віцебскага археалагічнага інстытута і павятовага казначейства. 1780–1789 гг.
- К. 238. Дакументы па гісторыі Польшчы і Беларусі. 1543–1704 гг.

**Інстытут рускай літаратуры (Пушкінскш дом) Расійскай Акадэміі навук
(аддзел рукапісаў)**

Беларускі збор узнік у 1976 г. у выніку камандзіроўкі ў Гомель М. Панырка. Потым папоўніўся дзякуючы экспедыцыям у Віцебскую вобл. В. Бударагіна і Д. Буланіна. Цяпер налічвае 92 тыс.(?) адзінак захавання (у тым ліку — “пучыя” рукапісы мясцовай традыцыі, “Катэхізіс” Лайрэнція Зізанія, зборнік са “Словамі” Кірылы Тураўскага і інш.). XVI–XX стст.

Збор У. Ператца. 657 адзінак захавання.

229. “Куранты”, зборнік песеннай лірыкі з нотамі. Складзены ў Яраслаўлі. Ёсьць тексты на беларускай мове або з беларусізмамі. 1733 г.

387. Летапіс царквы ў Ветцы. Канец XVIII ст.

487. Ёсьць “беларуская” сатыра “Вольнасць”. XIX ст.

Збор С. Яўсеева. 10 рукапісаў, знайдзеных у пачатку 1920-х гг. у Віцебскай губ.

Калекцыя I. Анацэвіча. Сярод 374 адзінак захавання — польская паэма М. Стрыйкоўскага пра бітву польскіх і рускіх войскаў на р. Уле ў 1564 г.

**Расійская Нацыянальная (раней Публічная) бібліятэка
(аддзел рукапісаў)**

Ф. 181. П. Гільтэбранта.

5. “Простанародныя песні”, запісаныя ў в. Азяты Кобрынскага пав. В. Андраюком.

7. Песні з Ваўкавыскага пав., запісаныя Аргішэвічам.

9–18. Фальклорныя запісы, зробленыя на Беларусі рознымі асобамі. XIX ст.

Ф. 629. П. Ратча.

29. Ёсьць беларуская вершаваная “Гутарка двух суседаў”. Сярэдзіна XIX ст.

324. Ліст мінчаніна А. Валіцкага пра буквар, патрэбны для народа. Другая палова XIX ст.

376. Пералік гравюр, карцін і альбомаў, якія належалі У. Сыракомлі. 1860-я гг.

Ф. 971. П. Добраўскага.

126. Дакумент пра “незаконныя дзеянні” жыхароў Ашмянскага пав. 1734 г.

130. Матэрыялы пра шляхціца Міхала Валадковіча, асуджанага на смерць трывалам у Мінску. Сярэдзіна XVIII ст.

133. Матэрыялы пасяджэння сейміка ў Ашмянах. XVIII ст.

Цітоў А. (асобыны збор).

636. Казанні Сімёона Палацкага.

1404. Верш Сімёна Полацкага на смерть цара Аляксея Міхайлавіча.
3259. “Вянец веры” Сімёна Полацкага.
3504. Вершаваны “Псалтырь” Сімёна Полацкага.
3792. Вершы XVIII ст., перапісаныя ў 1891 г. з рукапісу, які належалі Ф. Бычкову.
Сярод іх — беларускія творы або творы з выразнымі беларускімі моўнымі рысамі — “Зара заходзіць, вечар блізен’ка” (арк. 62 адв. — 63 адв.), “Чэм май очэнькі так смутна плачуць” (63 адв. — 64), “Ой, стаялі стажкі яравыя” (64—65) і інш.

Цвер (былы Калінін)

Дзяржаўны архіў Цвярской вобласці

Ф. 76, адз. зах. 293. “Ветроград многоцветный” Сімёна Полацкага. XVIII ст.
Ф. 344, адз. зах. 980. Чацвёраевангелле. Мова “заходнерусская”. XV ст.
Ф. 368, адз. зах. 930. Месяцаслоў. Напісаны ў “Заходний Русі”.
Ф. 460, адз. зах. 1001. Судовая книга падкаморыя Віцебскага ваяводства. 1642—1647 гг.
Ф. 461, адз. зах. 154. Кніга Віцебскага суда для рэгістрацыі дарчых запісаў на нерухомую маё масць.

Мікалаі Нікалаеў (Санкт-Пецярбург)

КНІГІ СА ЗБОРАЎ РАДЗІВІЛАЎ І САПЕГАЎ У САНКТ-ПЕЦЯРБУРГСКІХ БІБЛІЯТЭКАХ

Як ужо гаварылася ў папярэдніх зборніках серыі “Вяртанне”, значная частка кніжных бібліятэк Беларусі (Радзівілаў у Нясвіжы, Сапегаў у Дзярэчыне, Полацкай езуіцкай акадэміі, кляштара кармелітаў босых у Глыбокім і інш.) у выніку ваенных дзеянняў апошніх трэці XVIII — першай трэці XIX ст. была вывезена ў тагачасную сталіцу Расійскай імперыі. Выяўленне гэтых страт заставіла надзённай справай беларускіх і расійскіх кнігазнаўцаў.

Лёсу бібліятэкі Радзівілаў у дадзеным зборніку прысвечана спецыяльнае даследаванне Таццяны Рошчынай. Таму мне няма патрэбы падрабязна спыніцца на гэтым пытальні. Адзначу толькі, што ў аддзеле рэдкіх кніг Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу мной выяўлена 38 кніг з Радзівілаўскай бібліятэкі ў Нясвіжы XVI—XVIII стст. на лацінскай і польскай мовах. Побач з замежнымі выданнямі там знаходзіцца і мясцовыя (Вільня, Слуцк).

Пра бібліятеку Сапегаў, якая збіралася ў Слоніме, а потым у Кодні (цяпер Польшча) і Дзярэчыне (цяпер Зэльвенскі р-н Гродзенскай вобл.), таксама даволі многа пісалася. Ёй (як частцы збораў Сапегаў) прысвечаны артыкул Mai Яніцкай¹. Гэтай бібліятэкай займаліся польскія даследчыкі Марыян Маралёўскі і Юзаф Ваякоўскі, а ў апошні час — беларускі пісьменнік Міхась Скоб-

¹ Яніцкая Мая. Што напаткала “Сапежанскі збор”? // Вяртанне — 3. Mn., 1996. С. 237—241.

ла². Тут адзначу толькі, што пачатак зборам паклаў у XVI ст. знакаміты Леў Сапега, а вывезены яны былі з Дзярэчына спачатку ў Беласток, а потым у Пецярбург у 30-я гг. XIX ст. — пасля іх канфіскацыі з сувязі з уделам у паўстанні 1831 г. Яўстафія Каятана Сапегі. У дадзенай публікацыі апісаны 180 кніг з Дзярэчынскай бібліятэкі, якія цяпер знаходзяцца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Санкт-Пецярбургу. Гэта выданні XVI–XIX стст., якія ўбачылі свет у Польшчы, Францыі, Італіі і іншых еўрапейскіх краінах. Сярод іх — многа твораў класікаў. Апісанні кніг у некаторых выпадках даюцца скарочана.

Кнігі з бібліятэкі Радзівілаў у БАН Рэсіі (Санкт-Пецярбург)

1. Akty rozmaite do Troyce Przenayświetszey Naysłodzszego Jezusa. Przenayświetszey Matki iego. Do naklonienia grzesznym miłośierdzia Boskiego wielce skuteczne ieżeli skruszonym sercem u pokornym ciała ułożeniem klęczac przynamniej rano u wieczor odprawowane będą. Wilno: druk. Akadem. Societ. Jesu, 1720. [12 s.]

У канцы тэкstu імя складальnika: Constantinus Episcopus. Экземпляр, невядомы Эстрэйхеру. Шыфр XXIX / a 5051. алл. 5.

2. Andrzeykiewicz Jan. Ziarno gorczyczne gorzkie męki nasłodzszego zbawiiciela Chrystusa Jezusa... przez Xiedza Jana Andrzeykiewicza Societatis Jesu Kapłana... W Wilnie, w drukarni Akademickiej Soc. Jesu, Roku Pańskieggo 1688. [6], 262, [6] s. – 4°.

Тытульны аркуш у наборнай рамцы. Віньеткі (застаўкі і канцоўкі) і буквицы — дрэварыты. Канцоўка на с. 262, застаўка на с. [3] — медзярыты. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнъчыку папяровая наклейкі для шыфраў. На абедзвюх крышках трайная лінейная рамка. Абрэз “з прыскам”. На форзацы эксплібріс Радзівілаў і шыфр 108/VIII.5. На тытульным аркушы ўладальніцкі запис: “Konstancya Sapiezyna” і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / b 210.

3. Baranowicz Łazarz. W Wieniec Bożej Matki, SS. oycow kwiatki. ... przynosi ... Łazarz Baranowicz prawosławny Archiepiskop Czernihowski, Nowogrodzki, y wszystkiego Siewierza. — [Czernihów]: Z Typographiey Archiepiskopskiey Czerniowskiey. Roku od Narodzenia Panskiego, 1680. [6], 80, 142 s.; 4°.

Тэкст на польскай, лацінскай, царкоўнаславянскай мовах. Пераплёт скурани з багатым ціненнем на абедзвюх крышках і карэнъчыку. Завязкі скураныя. У ніжній частцы карэнъчыка пад наклейкай з шыфрам БАН старая папяровая наклейка. На адвароце форзаца запис (лічба 375). На форзацы эксплібріс: “...Konstancyi z Radziwiłłow Sapiezyne ... 1741”. Шыфр XXIX / b 224.

4. Delicie niebieskie w honor Nayświetsey Troyce obfitujące z nabożnych modlitew... na dni tygodniowe rozłożone z Łacińskiego na Polski przetłumaczone. S. I., Roku Panskiego 1733. [8], 686 s.; in. – 8°.

Выходныя звесткі выдзяляюцца друкарскай лінейкай. Віньеткі (застаўкі і канцоўкі) і буквицы — медзярыты. Сустракаюцца віньеткі-дрэварыты. Ёсьць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнъчыку залатое ціненне (раслінны арнамент); папяровая наклейкі для шыфраў. Абрэз залаты з філігранным ціненнем. На крышцы цінёвня лінейная рамка. На форзацы эксплібріс Радзівілаў, шыфр 108/VI і ўладальніцкі запис. На адвароце тытульнага аркуша пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / a 6017.

5. Denhoff Jan Kazimierz (1653–1697). Droga do zycia poboznego przez S. Franciszka Salesiusza... a przez X. Jana Kasimierza Denhoffa, opata Mogilskiego, po

² Скобла М. Дзярэчынскі дыярыюш. Mn., 1999. С. 74, 78 і інш.

polsku przełożona y do druku podana. W Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego, I. K. M. Typogr., Roku Pańsk. 1679. [24], 419, [12] s. 4^o.

Выходныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Віньеткі (застаўкі і канцоўкі) і буквіцы — дрэварыты. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнчыку рэльефнае ціненне; папяровая наклейкі для шыфраў. На форзацы экслібрис Радзівілаў і шыфр 108/V.44. На тытульным аркушы уладальніцкі запіс: “Konstancya Sapieżyna” і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / б 15259.

6. *Grasset Jan*. Słodka i święta smierć. Przez W. X. Jana Grasseta Sos. Jesu. Roku 1706. Francuskim ięzykiem wydana. Na Polski w roku 1740 przetłumaczona. Lwów. W drukarni Lwowskiej S. J., 1741. [2], 373, [4] s.; 8^o.

Віньеткі (канцоўкі). На адвароце форзаца запіс: Theol. 1033. На форзацы экслібрис: “... Konstancyi z Radziwiłłow Sapieżyne ... 1741”. Пад экслібрисам запіс: Н 14 і. Пераплёт картонны. Карэнчык скурани з папяровай наклейкай: 1033. Шыфр XXIX / б 22509.

7. *Grochowski Stanisław* (1540–1612). Księda Stanisława Grochowskiego wiersze у insze pisma, co przebransze. W Krakowie, w drukarni Symona Kempiniusa, Roku Pań. 1607. 158 s.; іл. 4^o.

Тытульны аркуш у наборнай рамцы. Тэкст у лінейных рамках. Кожная частка мае асобны тытульны аркуш. Ёсць калантытулы. Ілюстрацыі у тексте і на адвароце тытульнага аркуша — медзярыты. Віньеткі (застаўкі, канцоўкі) — наборныя дрэварыты. Выдавецкі канвалют з 14 алігатаў. Пераплёт пергаментны. На карэнчыку папяровая наклейкі для шыфраў. На форзацы экслібрис Радзівілаў, шыфры: 108/VIII.22; E-3-40 і запіс. На тытульным аркушы манаграма; на адвароце тытульнага аркуша — уладальніцкі запіс 1730 г. На с. [3] пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / б 211.

8. *Haur Jakob Kazimerz* (1632–?). Ziemianska generalna oekonomika obszerniejszym od przeszley edycyey stylem supplementowana, i we wszystkich punktach znacznie poprawiona... przez urodzonego Jakuba Kazimierza Haura... Cracoviae. Typis Universitatis, Anno domini 1679. [2], 234, [72] s.; 26 л. іл. F^o.

На тытульным аркушы двухколерны друк. Выходныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Ёсць калантытулы. Віньеткі (застаўкі, канцоўкі), буквіцы, ілюстрацыі — дрэварыты. Іл. на с. 13 — медзярыты. Пераплёт пергаментны XVII ст. На абедзвюх крышках рэльефнае ціненне золатам і два медальёны з выявай Ісуса Хрыста (верхняя крышка) і Укрыжавання (ніжняя крышка) у картушы з расліннага арнаменту. На карэнчыку надпісаны заголовак. На форзацы шыфры: 109/x. 29; Н-8-15; № 256 (па волісі?). На тытульным аркушы — уладальніцкая памета Радзівілаў. У тексте маюцца паметы “NB”. На с. [3] пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 1120.

9. *Hincza Marcin*. Chwała z Krzyza Ktorey y sobie, y nam nabył Jezus Ukrzyżowany. Przez W. X. Marcina Hincze... opisana... W Krakowie, w drukarni Andrzeja Piotrkowczyka I. V. D. I. K. M. Typographa, 1641. [18], 822, [2] s., фронт. (іл.); 33 л. іл. 8^o.

Тытульны аркуш гравіраваны на метале. Віньеткі (застаўкі, канцоўкі), буквіцы, ілюстрацыі — гравюры на дрэве. Тэкст у лінейных рамках. Ёсць калантытулы. Ілюстрацыі — медзярыты. Пераплёт пергаментны. На карэнчыку надпісаны заголовак; папяровая наклейкі для шыфраў. На абедзвюх крышках выціснены золатам: двайныя рамкі з раслінным арнаментам, у медальёнах: Укрыжаванне і Багамаці з дзіцем. Абрэз залаты. На форзацы шыфр: III/III.35, сістэматычны раздзел: Theol. 1275 і манаграма аднаго з Радзівілаў. На адвароце тытульнага аркуша — пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / а 5995.

10. *Knapski Grzegorz* (ok. 1564–1639). Thesaurus polono-latinograecus seu promptuarium liguae latinae et graecae in tres tomos divisum... Opera Gregorii Knappi e

Societate Jesu. Est vero haec editio secunda Operis huius, ab Autore recogniti... Cracoviae. Typis et sumptu Francisci Cesarii, Anno domini 1643. [18], 1466 s. 2^o.

Тытульны аркуш двухколерным друкам; Cum Gratia et Privilegio S. M. R.

Герб Замойских, ініцыялы і віньєткі — дрэварыты. Ёсць калантытулы. Тэкст надрукаваны ў два слупкі. Пераплёт са светла-карыйчневай скуры XIX ст. з цінёнымі золатам суперэклібрисамі БАН у Санкт-Пецярбургу на абедзвюх крышках. На карэнчыку цінёны золатам загаловак і раслінны арнамент. На форзацы шыфры: 109/X. 36 і XXIX /г 1121. На тытульным аркушу запіс аднаго з Радзівілаў і сучасная пячатка БАН; на адвароце тытульнага аркуша — пячатка БАН мінулага стагоддзя. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў; прайшла рэстаўрацыю і пераплёт у канцы XIX ст. Шыфр XXIX / г 1121.

11. Kochanowski Jan (1530–1584). Psalterz Dawidow. Przekładania Jana Kochanowskiego... W Krakowie, w drukarni Lazarzowej, Roku Pańskieg, 1606. 220, [2] s. 4^o.

Тытульны аркуш у наборнай рамцы. Тэкст у двайных лінейных рамках. Віньєткі (застаўкі, канцоўкі), буквіцы — дрэварыты. Уладальніцкі канвалют з пяці алігатаў. Пераплёт з карыйчневай скуры XVIII ст. Абрэз “з прыскам”. На крышках рэльефнае залатое ціненне: рамкі, раслінны арнамент, загаловак: “Opera Kochanowskiego”. Авалныя цінёныя золатам срэднікі. На карэнчыку рэльефнае ціненне; папяровая наклейкі для шыфраў. На форзацы шыфры: 108/IX.26-30, N 0-57-10 і сістэматичная рубрика: “Theol. 478”. Вершаваны запіс. На тытульным аркушу ўладальніцкі запіс. На адвароце тытульнага аркуша пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / 19574–19578.

12. Kołudzki August (?–1720). Promptuarium legum et constitutionum Regni ac Magni Ducatis Lituaniae ... in capita, per status, duobus librīs per generosum Augustinum Kołudzki iudicem terrestrem iunivaldislaviensem. — S. I., Anno domini 1697. — [22], 540, [22], 343, [12] s.; 2 л. іл. F^o.

На тытульным аркушу: “Ex mandato ex privilegio S. R. M. dispositem”.

На тытульным аркушу, адвароце тытульнага аркуша і с. [2] — двухколерны друк. Буквіца надрукавана чырвонай фарбай, застаўка двухколерная — чорная і чырвоная фарбы. Буквіцы, наборныя віньєткі — дрэварыты. Ілюстрацыі — медзярыты. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карыйчневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнчыку папяровая наклейка са старым шыфрам. На форзацы эксплібріс Радзівілаў і шыфр: 99/x.13. На тытульным аркушу — аўтограф аднаго з Радзівілаў. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 1109.

13. Krolewic Indiyski w Polski stroy przebrany albo historya o swiętych Jozaphacie krolewicu Indiyskim y o swiętym Barlaamie pustelniku, pusteynie Sennar nazwaney... przez Mattheusza Ignacego Kuligowskiego... do druku podana Roku Pańskiego 1688. W Krakowie, w drukarnie Mikolaia Alexandra Schedla, I. K. M. Ordinariynego Typogr., 1688. [10], 200, [2] s., іл. F^o.

На тытульным аркушу наборная віньєтка — дрэварыт. На адвароце тытульнага аркуша — медзярыт. Ёсць калантытулы. Віньєткі (застаўкі, канцоўкі), буквіцы — дрэварыты. Вокладка з форзацнай паперы. На карэнчыку рэшткі наклеек для шыфраў з жоўтай паперы. На форзацах — уладальніцкі запіс, шыфры: 109/x. 24 і H-7-17; N 71. На тытульным аркушу — уладальніцкі запіс Радзівілаў і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 954.

14. Krotkie zebranie roznego nabozenstwa, ku większey czci u chwale... jedynego Boga y... Pany Maryi... także rożnych swiętych Patronow... y innemi nabožnemi modlitwami odnowione... W Krakowie, w drukarni Michała Dyaszewskiego, I. K. Mci Typografa, do druku podane Roku Panskiego 1744. [16], 694, [16] s.; 18 л. іл. 8^o.

На тытульным аркушу і с. [3–16] — двухколерны друк. Выходныя звесткі вылучаны друкарскай лінейкай. Буквіцы, наборныя віньєткі — дрэварыты. Ілюстрацыі

— медзярыты. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры XVIII ст. На карэнчыку папяровыя наклейкі са старым шыфрам. Абрэз залаты з філігранным ціненнем. Маюцца металічныя зашчэпкі. На форзацы эксплібріс Радзівілаў і шыфры: 108/III. 67, 375; На с. [3] пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэki Радзівілаў. Шыфр XXIX / a 5377.

15. *Lisiecki Andrzej* (?–1639). Trybunal główny koronny siedmia splendorow oswiecony przez Andrzeja Lisieckiego... W Krakowie, w drukarni Franciszka Cezarego, 1638. [16], 278 s.; іл. 4^o.

Застаўкі і буквіцы — дрэварыты. Канцоўкі, ілюстрацыі на тытульным аркушы і на адвароце тытульнага аркуша (польскі каралеўскі герб) — медзярыты. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. Абрэз “з прыскам”. На форзацы эксплібріс; шыфры: 100/X. 49; Д-4-19-20 і запісы. На тытульным аркушы — манаграма: KSXR (Радзівіл) і ўладальніцкія запісы на польскай і лацінскай мовах. На адвароце тытульнага аркуша — пячатка БАН. На арк. 276 запісы на рускай мове ў тэксце, паметы “NB”, запісы на палях. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэki Радзівілаў. Шыфр XXIX / y 106.

16. *Lubeński Władysław* (1703–1767). Swiat we wszystkich swoich częściami wiekszych u mniejszych... okryslony... przez Władyslawa Lubeńskiego Scholastyka Krakowskiego... T. 1. Roku 1740 do druku Wrocławskiego w Śląski Akademii Societatus Jesu, dla ciekawego a nie proznuiacego oka polskiego podany. [Wrocław, 1740]. [12], 284 s.; 4 л. іл. карт. F^o. max.

На адвароце тытульнага аркуша — прысвячэнне каралю Аўгусту III. Віньеткі (застаўкі і канцоўкі), карты і партрэт В. Любенскага — медзярыты. Пад партрэтам подпіс: “B. Strahowsky ss. Wratisl”. Пад картай паміж с. 11 і 12 подпіс: “M. K. ss.”. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнчыку залатое ціненне і скрунаная наклейка з загалоўкам. Абрэз “з прыскам”. На форзацы эксплібріс Радзівілаў; шыфры: 102/x. 1, 13 z/1. На тытульным аркушы — уладальніцкія запісі: “Ex libris Francisci Kobielski Episcopi Luceoriensis Seminario Janoviensis adscriptus” і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэki Радзівілаў. Шыфр XXIX / d 8.

17. *Lubomirski Stanisław Herakliusz* (zm. 1702). Stanisława Lubomierskiego ... proznosc y prawda rady z Łacińskiego w polskim yęzyku wyrazona przez Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego... W Poznaniu, w drukarni J. K. M. Collegium Societatus Jesu, Roku Pańskieg 1739. [8], 160, [6] s. 8^o.

На тытульным аркушы — двухколерны друк. Выхадныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Ёсць калантытулы. Наборныя віньеткі, канцоўкі, буквіцы — дрэварыты. Пераплёт XVIII ст. На крышках форзацная палера. На карэнчыку рэльефнае ціненне, папяровая наклейка для шыфра. На форзацы эксплібріс Радзівілаў; шыфр: 100/V.73. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэki Радзівілаў. Шыфр XXIX / a 6244.

18. *Lucanus Marcus Annaeus* (38 г. н. э.). Pharsallia po polski przetłumaczzonego Lukana albo raczey woyna domow miedzy Pompejuszem y Caesarem rzymiskiem wodzami z łacińskiego na oyczysty jezyk przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego... [Oliwa], drukowano w Oliwskim Klasztorze przez Jana Jakuba Textora. 1690. [8], 350, 96, [5], 518, [4] s. F^o.

Выхадныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Кожная глава пачынаецца з паўтарэння загалоўка і мае асобную пагінацию. Віньеткі (застаўкі і канцоўкі) і буквіцы — дрэварыты. Ёсць калантытулы. Пераплёт пергаментны, пафарбаваны ў чырвоны колер. Картон для пераплёту зроблены з макулатурных лістоў (календары). На карэнчыку папяровыя наклейкі са старымі шыфрамі. Абрэз “з прыскам”. На форзацы эксплібріс Радзівілаў. На тытульным аркушы — пячатка Акадэмічнай бібліятэki. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэki Радзівілаў. Шыфр XXIX / g 1101.

19. Marek z *Ulisbury*. Kroniki trzech zakonow, postanowionych od Oycu s. Franciszka ... z rozmaitych y pewnych authorow, przez wielebnego Oyca B. Marka z Ulisbury... W Krakowie, z drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, Typographa K. I. M. Roku P. 1610. [28], 376 s.; il. 4^o.

Тытульны аркуш — у двайных лінейных рамках. На тытульным аркушы (ч. 1 і 2) — двухколерны друк. Тэкст у двайных лінейных рамках. Кожная частка пачынаецца паўтарэннем загалоўка. Ёсць калантытулы. Віньеткі і буквіцы ілюстрацый на адвароце тытульнага аркуша — дрэварыты. Пераплёт з жоўтай скуры XVII ст. (?) на дошках. На карэнъыку папяровая наклейкі са старымі шыфрамі. На средніках цісненне: рамкі, раслінны арнамент, у цэнтры — выява гербаў (?). Скураныя зашпілкі з металічнымі накладкамі. Абрэз фарбаваны. На форзацах шыфры: 109/x. 28; H-729; n 45; п 45; уладальніцкі запис: "Cecylia K.". На тытульным аркушу ўладальніцкі запис Радзівілаў. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 1116.

20. *Młodzianowski Andrzej* h. Dąbrowa (1626–1686). *Suppetiae militares ex divis Poloniae Lituaniaeque gentis Tutelaribus, nec non sanctis militibus scriptae et illustrissimo domino domino Michaeli Pac Palatino Vilnensi supremo M. D. L. exercituum Duci Dinemburgensi... oblate ab Andrea Młodzianowski Societatis Jesu. S. I.*, 1671. [140] s. з іл.; франтыспіс (іл.) 4^o.

Без тытульнага аркуша; гравіраваны на метале франтыспіс з загалоўкам і годам выдання з подпісам: "C. Sch. ss.". Пагінація адсутнічае. Ілюстрацыі — медзярыты; буквіцы і канцоўкі — дрэварыты. Пераплёт XVII ст. — кардон у бардовай форзацнай паперы з записамі. На адвароце верхнія крышкі экслібрис Радзівілаў і записи: "Adscriptus Catalogo Bibliothecae Nesviensi"; "Liber raritatis ingentis; vid. Zaluski Conspectum 1744 in 4to"; KI 23; Отд. ос. ф. 337, інв. 1939. На адвароце франтыспіса пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр 8010 q / 337.

21. *Nadasz Jan* (1614–1670). *Rok niebieski albo przewodnik do szczęśliwej wieczności... przez miejące i dni roznozony...* W Kaliszu, w drukarni I. K. M. Kollegium Societatis Jesu, Roku Pańskieggo 1697. [14], 996 s. 8^o.

Выходныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Кожная частка пачынаецца паўтарэннем загалоўка. Ёсць калантытулы. Пераплёт з карычневай скуры "з прыскам" XVIII ст. Карэнъыкі і среднікі ціснёныя золатам. На карэнъыку папяровая наклейкі са старымі шыфрамі. Абрэз "з прыскам". На форзацы экслібрис Радзівілаў, записи і нумар: Theol. 1218. Тытульны аркуш, с. [3] і аркуш паміж с. 515–516 з абрэзанымі ніжнімі палямі. На тытульным аркушу — пячатка Акадэмічнай бібліятэкі. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / а 4682.

22. *Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa...* Przez D. Jakuba Wuyka theologa Societatis Jesu... W Krakowie, w druk. w domu y Dziedzicow Andrzej. Piotrk. Typogr. I. K. M., Roku Pański. 1647. — [16], [893], [11] s. 8^o.

На тытульным аркушу — двухколерны друк. Тытульны аркуш у гравіраванай на метале рамцы з выявамі святых. Віньеткі (застаўкі, канцоўка), буквіцы — дрэварыты. Буквіца на с. [2] 1-га ліку — медзярыт. Тэкст у лінейных рамках. Ёсць калантытулы. Пераплёт карычневай скуры "з прыскам" XVIII ст. На карэнъыку папяровая наклейка са старым шыфрам. Абрэз залаты. Захаваліся рэшткі зашпілек. На форзацы экслібрис Радзівілаў; шыфр: III/III. 51 і ўладальніцкі запис. На с. [2] — пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / а 4455.

23. *Pac Michał Kazimierz* (zm. 1682). *Artykuły wojskowe za naiasniejszych Krolow polskich y Hetmanow W. X. L. Woysku ustawione ... z roskazania ... Michała Kazimierza, Paca ... do druku podane. W Wilnie, w drukarni Akademickiej Societatus Jesu, Roku Pańskiego 1673.* [44] s. F^o.

Выходныя звесткі аддзелены наборнай лінейкай. Буквіцы, канцоўкі — дрэварыты. Ёсць калантытулы. Уладальніцкі канвалют з рукапіснымі дадаткамі.

Экземпляр дэфектны: у 1-м алігаце адсутнічае тытульны аркуш. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На крышцы наклейка з шыфрам: 51. На форзацы эксплібрис Радзівілаў; шыфр: 99/x. 22; запісы. На палях папяровыя на-клейкі; у тэксце шматлікія запісы. У рукапісных дадатках ёсьць наклейкі з тэкстам. На с.[1] 1-га апітата пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр ХХІХ / у 4581.

24. *Petricius Johann. Historiae Moscoviticae libri 1–2. [Cracoviae, 1641].* 152 с.

Экземпляр дефектны, без тытульнага аркуша і канца. Пачатковы ініцыялы — дрэварыт. Пераплёт са светла-карыйчневай скуры з цінёнымі золатам рамкамі і суперэкслібрисамі Акадэмічнай б-кі. Абрэз “з прыскам”. Форзац з паперы “пяро павы”. На ўклененых ахоўных аркушах шыфры: К. I. 1099.; Отд. ос. ф. № 976. На с. 1 пячатка БАН і запіс: “Adscriptus Catalogo Bibliothecae Nesvisiensis. CSNR”. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Russica, P-448. Шыфр 8117 q / 976.

25. *Pinelli Lucca (?–1607). Monstrancya nowa albo cwiczenia duchowne u rozmyslania wielce nabożne o naswiętszym sakramencie od X. Lukasza Pinella... przez X. Simona Wysockiego tegoż zakonu na Polskie przelozone... W Krakowie, w drukarni Mikołaja Loba, Roku Pańskiemu 1614. [24], 440 s.: іл. 8⁰.*

На тытульным аркушы — двухколерны друк. Тытульны аркуш і тэкст — у наборных рамках, выхадныя звесткі на тытульным аркушы аддзелены друкарской лінейкай. Віньеткі — наборныя дрэварыты; ілюстрацыі на с. [2], [24], 292 — медзя-рыты. Ёсьць калантытулы. Пераплёт пергаментны XVII ст. На карэнчыку загаловак, напісаны ад руки. На форзацы шыфры: III/III. 8. H-5-13 і запісы. На адвароце тытульна-га аркуша — уладальніцкі запіс Радзівілаў. На с. [4] — пячатка Акадэмічнай біблія-тэкі. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр ХХІХ / а 4443.

26. *Poszakowski Jan. Glos pasterza Jezusa Chrystusa wzywajacego owieczki do owczarni swojej, Albo nauka katholicka praeliminarna ... pod pasterską dobreczynną benedykcią ... xiędza Michała Jana Zienkowicza ... Przez X. Jana Poszakowskiego Societatis Jesu, na ten czas Kollegium Śląskiego Rektora. W Wilnie, w Drukarni Akademickiej Societatis Jesu, [1736]. [8], 226, [10] s.; 4⁰.*

Герб. Пераплёт скураны з залатым цінёнымі рамкамі на абездзвюх крышках. Спінка з залатым цінненем. Абрэз “з прыскам”. У ніжнія частцы карэнчыка рэшткі папя-ровай наклейкі. На форзацы эксплібрисы: “Ex Bibliotheca Ducali Radiviliana Nesvisiensi” (у Вітыгу на с. 58). На адвароце форзаца запіс: “321 In duplo”. На форзацы ніжнія крышкі пераплёту справа ўнізе запіс: [8 ławek ...], злева запіс: 63/20. Шыфр ХХІХ / б 18835.

27. *Poszakowski Jan (zm. 1755). Kalendarz jezuicki większy na rok przestępny 1740 ... przez X. Jana Poszakowskiego, rektora Collegij Nesvisiensis. Vilnae Typis Sacrae Reg. M. Academicis S. J., 1739. [366] s.; іл. 4⁰.*

Выхадныя звесткі аддзелены друкарской лінейкай. Застаўка, буквы, канцоўкі, іл. (герб на адвароце тытульнага аркуша) — медзярыты. Ёсьць калантытулы. Пераплёт з шоўку, абрэз фарбаваны. На форзацы шыфр: К. 842; запіс: “Ecclesiast = N 52 in ...”; эксплібрис Радзівілаў. На тытульным аркушы — пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр ХХІХ / б 5299.

28. *Prado Jeronimo (?–1595); Villalpandus Joannes Baptista (1552–1608). Hieronymi Pradi et Joannis Baptistae Villalpandi e Societe Jesu In Ezechielem explanationes et Apparatus Urbis, ac templi Hiersolymitani commentariis et imaginibus illustratus opus trius tomus distinctum, quid vero singulis contineatur, quarta pagina indicabit. Romae, [ex typographia Aloisii Zannetti, apud S. Marcum], 1596. XV, [2], 360, [4], 104 s.; франтыспіс (іл.); 1 л. іл. F⁰. max.*

Калафон ч. 2: “Rome, Carolus Vulliettus. Typis Illefonii Ciacconii. 1604”. На агуль-ным тытульным аркушы: “Superiorum permissu”. Віньеткі і ініцыялы — дрэварыты;

ілюстрацыя і франтыспіс — медзярыты. Ёсьць калантытулы. Пераплёт чырвонай скуры з цінёнымі золатам лінейнымі рамкамі і суперэклібрисам М.-Х. Радзівіла на абедзvioх крышках. На карэнчыку з цінёнымі золатам клеймамі наклейкі з надпісным загалоўкам і “бераўскім” шыфрам: XI J/LIV. На форзацы эксплібрис Радзівілаў. На франтыспісе запіс: “Ascriptus catalogo Bibliothecae arcis Nesvisiens”. На адвароце франтыспіса пячатка БАН XIX ст. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр 2001 f m / 5409 R.

29. Przywileje y constitucie seymowe za ... Jana III Roku Pańskiego 1676. W Krakowie, w drukarni Dziedzicow Krzysztofa Schedla I. K. M. Typogr., 1676. [2], 48, 28, [32], 70, 28, 14 s., іл. F^o.

На тытульным аркушы — двухколерны друк. Кожная частка мае асобную пагінацыю. Ёсьць калантытулы. Буквіцы, ілюстрацыі на тытульным аркушы і на адвароце — дрэварыты. Уладальніцкі канвалют з 11 алігатаў з рукапіснымі дадаткамі. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На крышках цінёная рамкі. На карэнчыку рэльефнае ціненне; папяровая наклейкі са старымі шыфрамі. На форзацы эксплібріс Радзівілаў [Radziwill I], запіс: “Tomus N 416”; шыфры: 99/X.II. і 28/I. У тэксле маюцца запісы і паметы “NB”. На тытульным аркушы манаграма Радзівілаў і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Рэстаўрацыя XX ст. Шыфр XXIX / у 4474.

30. Recaud Paul (1628–1700). Monarchia Turecka, opisana przez Ricota... v Porty Ottomanskiej residujiacego. Z francuskiego języka na polski przetł. Przez Szlachcica Polskiego. Y do druku podana w Roku 1678. W Slucku. [12], 251, [5] s.; франтыспіс (іл.); 19 л. іл. F^o.

На франтыспісе надпіс: “Sculpsit et delineat Maximus Wossczanka Mohilovia A. 1678”. Маюцца калантытулы. Ілюстрацыі — медзярыты; віньєткі і буквіцы — дрэварыты. Пад ілюстрацыямі — подпісы: “B, E, I, K, L, M, P, S” — “Sculp. Maximus Wossczanka”; “D. T.” — “Sculp. M.W.”; “G. O.” — “Sculp. Maximus Wossczanka. Mohilovia”; “H, N, Q.” — “Sculp. M. Wossczanka”; “R” - “Delineat. et Sculp. Maximus Wossczanka”. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнчыку рэльефнае ціненне. На форзацы старыя шыфры: 100/X-29; 587/b-86. На франтыспісе і тытульным аркушы пячаткі Акадэмічнай бібліятэкі. На тытульным аркушы — манаграма аднаго з Радзівілаў[?]. У тэксле маюцца паметы “NB”. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / у 86.

31. Sapieha Jan Fryderyk. Annotacye historyczne o poczatk, dawności, zacności heroicznego y wielce slawnego w Królestwie Polskim orderu kawalerow Białego Orła przez ... Augusta II. z rozmaitych Rewolucyi windykowanego... Zebrane a zaś od Adama Chodkiewicza ... przetłumaczone. Warszawa. Typis Collegij Regii Soc. Jesu, 1730. [6], 244, [12] s., [13] арк. гравюр. 4^o.

Гравюры: “Augustus II Rex Poloniae”; [Герб]; “Joannes Fridericus S. P. J. Comes Sapieha... 1730”; “Vladislau IV...” і інш. На некаторых пазначаны гравёр: Jan Surmacki. Пераплёт паўскураны, аблекенны паперай. Карэнчык са скуры. Абрэз “з прыскам”. На карэнчыку дзве папяровыя наклейкі (запісы не захаваліся). На форзацы эксплібріс: “... Konstancyi z Radziwillow Sapiezyney ... 1741”. Шыфр XXIX / б 21764.

32. Solski Stanisław (1622–1701). Nauka o częstym uzywaniu naswiętszego sakramentu. Y sto sposobow czczenia Pana Jezusa... X. Stanisława Solskiego... W Krakowie, w druk. Dziedzicow Krzysztofa Schedla I. K. M. Typografa, R. P. 1671. [16], 208 s. 8^o.

На тытульным аркушы наборная віньєтка, выхадныя звесткі аддзелены друкарскай лінейкай. Віньєткі (застаўкі і канцоўкі) і буквіцы — дрэварыты. Ёсьць калантытулы. Уладальніцкі канвалют з двух алігатаў. Пераплёт з карычневай скуры “з прыскам” XVIII ст. На карэнчыку папяровыя наклейкі для шыфраў. На форзацы

экслібрис Радзівілаў і шыфры: 108/II-57-58, ч. 4. На тытульным аркушы пячатка Акадэмічнай бібліятэкі. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Загаловак 2-га алігата: "Potok Potocki Stefan. Chwala Wielkiego Patriarchy Joachima Swietego dotad. Manna zakryta... W Krakowie, w druck. Akadem., Roku Pańskiego, 1722". [24], 96 s. 8⁰. Шыфр XXIX / a 4445.

33. Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego... naprzod za... krola... Zygmunta III w Krakowie w roku 1588, drugi raz w Wilnie, w roku 1619... trzeci raz za Władysława IV, w Warszawie... czwarty raz, za... krola... Jana Trzeciego... W Wilnie, w drukarni Akademiey Societatus Jesu, Roku Pańskiego 1693. [46], 412, 54, 10, 30 s.; франтыспіс (іл.) F⁰.

Тытульны аркуш у наборнай рамцы. Кожная частка мае асобную пагінацыю. Віньєткі (канцоўкі) і буквіцы, ілюстрацыя на адвароце тытульнага аркуша (герб) — дрэварыты. Маюцца калантытулы. На с. 1–54 3-й пагінацыі паказальнік да 14 раздзелаў статута; на с. 1–30 5-й пагінацыі паказальнік артыкулаў Канстытуцыі 1648 г. Пераплёт — дошкі ў цёмна-чырвонай скуры. На крышках залатое рэльефнае ціненне — двайныя рамкі з раслінным арнаментам; на срэдніках цінёны золатам суперекслібрис Радзівілаў. На карэнъчыку рэльефнае ціненне; папяровая наклейкі для шыфраў. Абрэз залаты з філігранным ціненнем. Металічныя зашчапкі з ільвінімі галавамі. На форзацы экслібріс Радзівілаў і шыфры: 100/x. 54; Tabl. 30/10. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 18.

34. Stawski Albrecht. Serdecne do Boga Matki iego ss. Patronow westchnienia... Maryi obraz de Gwadelupe Kodenski... przez X. Albrechta Stawskiego z przydatkiem Summarysu historyi tegoz Świętego Wizerunku. Sandomirae [Sandomierz]: typis Coll. S. Jesu, do druku podane roku 1724. [36], 1318, [4] s.; 1 л. іл. 8⁰.

Выходныя звесткі аддзелены наборнай лінейкай. Наборныя віньєткі і канцоўкі — дрэварыты. Ёсьць калантытулы. Ілюстрацыя паміж с. 232–233 — медзярыт з подпісам. Уладальніцкі канвалют з 2-х алігатаў. Пераплёт з карычневай скуры "з прыскам" XVIII ст., з цінёнымі золатам рэльефнымі замкамі з раслінным арнаментам. На карэнъчыку залатое ціненне. Абрэз залаты. Папяровая наклейкі са старымі шыфрамі. На форзацы экслібріс Радзівілаў і шыфры: 108/III. 1; 1051. На тытульным аркушы ўлійка з выпраўленнем памылкі друку. На ілюстрацыі (абраз Багародзіцы) цалкам зрезаны рамкі. На тытульным аркушы ўладальніцкі запіс на лацінскай мове і пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Загаловак 2-га алігата: "Stawski Albrecht. Memoryal starozytnych ozdob... przeszacnego Bogorodzicy Pani Maryi obrazu de Gwadeluppe Kodenskiego... Do druku podane Roku 1724. W Sandomierzu, w Drukarni Kollegium Societatis Jesu". [114] s. 8⁰. Шыфр XXIX / a 5581.

35. Wasilewski Adam. Trakt nie przestronny ale zbawienny, ... przez Adama Wasilewskiego... wierszem polskim delineowany... W Warszawie, w drukarni I.K.M. u Rzepltey w Collegium XX. Sckol. Piaru., 1746. [14], 462 s. F⁰.

Ёсьць калантытулы. Заставкі (віньєткі, канцоўкі), буквіцы — дрэварыты. Пераплёт XVIII ст. На крышках форзацная цёмная папера "з прыскам". Абрэз "з прыскам". На карэнъчыку папяровая наклейкі са старымі шыфрамі. На форзацы экслібріс Радзівілаў і шыфр: 109/X. 16. На тытульным аркушы пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / г 1096.

36. Wąsowski Bartholomaeus Nathanael (1617–1687). Podniety nabozenstwa zakonnego to jest sposoby zagrzewajace wola... przez Bartłomieia Nathanaela Wąsowskiego... Posnaniae [Poznań]: typis Collegii eiusdem Societatis Jesu, anno 1687. [8], 288 s. 12⁰.

Выходныя звесткі аддзелены двайной друкарскай лінейкай. Ёсьць калантытулы. Віньєткі (заставкі, канцоўка), буквіцы — дрэварыты. Пераплёт з карычневай скуры "з прыскам" XVIII ст. На крышках цінёныя рамкі. На карэнъчыку папяровая наклейка з шыфрам: H/6. На форзацы ўладальніцкі запіс, манаграма Радзівілаў,

рубрыка сістэмы каталога: "Theol. 1125 і шыфр: Н-6-25". На тытульным аркушы запіс на польскай мове. На адвароце тытульнага аркуша пячатка БАН. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / a 4451.

37. Zaluski Andrzei Chryzostom (1650–1711). Wzgarda proznoisci swiata... przez Jendrzejia Chryzostoma Zaluskiego Biskupa Warmińskiego y Sambienskiego... na polski ięzyk przetłumaczona... teraz powtornie w Kaliskiej Societatis Jesu Typografii przedrukowana, Roku 1730, 19 Marca... [8], 190 s., in. F^o.

Выходныя звесткі ўваходзяць у тэкст загалоўка. На тытульным аркушы: "...od authora synowca I. Z. R. K. z wszelkim respektem konsekrowana". Ёсьць калантытулы. Застаўкі, буквіцы, канцоўкі, ілюстрацыя на адвароце тытульнага аркуша (герб дому Мнішкаў) — дрэварыты. Пераплёт з карычневай скуры "з прыскам" XVIII ст. На абедзвюх крышках лінейная рамкі. На карэнъчыку цісненне, папяровая наклейкі з загалоўкам кнігі старым шыфрам. Абрэз "з прыскам". На форзацы шыфр: 108/x. 4. Экземпляр з аўтографам аўтара, падпісаны аднаму з Радзівілаў. На тытульным аркушы пячатка Акадэмічнай бібліятэкі. Кніга трапіла ў БАН у 1772 г. з бібліятэкі Радзівілаў. Шыфр XXIX / g 1119.

38. Zyje Jezus. Drzewo zywota wiecznego przenayświetlsze Jezusa serce ... od Oycsa S. Klemensa XI w Roku 1717 ... introdukowane. Wilno: w Druk. J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu, 1739. [30], 513, [6] s.; 8^o.

Пераплёт скураны з ціснёной рамкай на абедзвюх крышках. Карэнъчык з цісненем. На старонках 1–30 1-й пагінацыі друк двухколерны — чорнай і чырвонай фарбамі. На карэнъчыку дзве папяровые наклейкі: у сярэдняй частцы карэнъчыка запіс не захаваўся, у ніжній частцы запіс: "a 5368. На форзацы запіс: "Theol. 1115" і эксплібрыс: "Ex Biblioteca Ducali Radiviliana Nesvisiensi". Шыфр XXIX / a 5368.

Кнігі з бібліятэк графаў Сапегаў з Дзярэчына, Кодня і Слоніма

Расійская нацыянальная бібліятэка

1. Legs d'un ancien medecin a sa patrie. 1734. Шыфр. 4.3.10.46.
2. Baptistae Codronchi De rabie, hidrophobia, Francofurti, 1610. Шыфр. 4.5.1^a.40.
3. Hamelow Henrici Jc. Imperatores Romani a Julio Ceasare, usque ad sacratissimum imperatorem Qui nunc rerum potitur. Carmine perpetuo descripti. Trajecti ad Rhenum. Ex officina Francisci Halma, Academiae Typogr., 1696. [15 арк.] 30 с.

Гравюра на тытульным аркушы, гравіраваныя застаўкі, ініцыялы, канцоўкі. 80; пераплёт — кардон. На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ec 79". На ўнутраным баку верхній крышкі пераплётут вялікі эксплібрыс Яна Фрыдэрыха Сапегі. На с. 3 надпіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.1.3.40.

4. Avancino Nicolao, soc. Jesu. Imperium romano-germanicum, sive quinquaginta imperatorum ac Germaniae regum elogia... Viennae Austriae, In officina Typografica Mattai Cosmerovii, Anno 1663. 487 с.

Гравюры, ініцыялы, партрэты, канцоўкі. 80; пераплёт — кардон, скура. На карэнъчыку ціснёная імя аўтара і назва, наклейка са старым шыфрам: "Ec 77". На ўнутраным баку верхній крышкі пераплётут вялікі эксплібрыс Яна Фрыдэрыха Сапегі, наклейка з шыфрам ІПБ/РНБ. На тытульным аркушы запіс пяром: "Ex libris Ioannis Sapieha Cancellarii MDL 1736". На с. 3 надпіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.1.3.71.

5. Gabriero Laurentio. Elegia epidictica. Quorundam in Europa Regum, Principium, Comitum, aliorumq; clarissimorum Virorum, qui in Civitate Dantiscana et extra illam olim vixerunt et adhuc vivunt et innotuerunt. Typis excusa Anno 1653. [36 с.]

Гравіраваныя інцыялы, канцоўкі. 80; пераплёт — кардон. Наклейка са старым шыфрам: "Ec 202". На карэнъчыку пяром стары шыфр: "R 84". На ўнутраным баку верхнія крышкі пераплётута вялікі эксплібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі, наклейка з шыфрам ИПБ/РНБ. На с. 3 надпіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.1.3.77.

6. Concordia pax et amor, inter armatae Europae discordia terris restituta per Augustissimum Hymenaeum inter serenissimos Maximilianum, electorem Bavariae, Mariam regiam polon. electoralem Saxoniae principem... Dresdae Celebratum, Anno 1747 mense Junio. Dresdae, Litteris Harpeterianis.

31 с. друкаванага тэксту і 12 с. (6 арк.) прыплецена: рукапісныя вершы на лацінскай мове, датавана 1747 г. 80; пераплёт — кардон, скура. На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ec 104". На адваротным баку верхнія крышкі пераплётута малы эксплібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі і наклейка з шыфрам ИПБ/РНБ. На с. 3 надпіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.1.5.72.

7. Ordinum Regni Poloniae, Nonnullorumque Eius Magistratum, De Electione Sereniss. Principis Sigismundi Tertii Regis, Ad Diversos Principes Christianos Legationes, Epistolae, Responsa. Cracoviae, Ex officina Lazari, A. D. 1587. 4^o. [72].

Пераплёт — цёмна-карычневая скура. На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ee 168". На тытульным аркушы запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". На форзацы запіс пяром: "EMg JFS. {Wierzbowski Th. Polonica XV ac XVI ss. Varsoviae, 1889. V. 1, p. 115, № 512}". Шыфр. 6.1.6.66.

8. Reginae Palatium eloquentiae, primo quidem a R. R. P. P. Societ. Jesu, in Gallia... Moguntiae, [Io]annis Baptistae Schönwetteri, 1669. 4^o, 960 с. + 12 арк. Index.

Пераплёт — кардон, белая скура; на ўнутраным баку верхнія крышкі наклейка з шыфрам ИПБ/РНБ. На форзацы надпіс пяром: "In pignus Alexandro Iliak, filio meo. Q. 26. Mart. 1714". Сангінай: "№ 216". На форзацы запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Другім почыркам: "M. Iliak". Шыфр. 6.1.11.7.

9. *Bernard, L'Art D'Aimer, et poesies diverses.* S. L., S. D. 8^o.

Гравіраваны тытульны аркуш. Пераплёт — кардон, на карэнъчыку залатое ціненне; наклейка з напісанай пяром лічбай 47. На адваротной старане верхнія крышкі пераплётута эксплібрис Тэафіліі Сапежанкі (53 x 73 мм). На тытульным аркушы запіс пяром: "Bibl. Soc. Reg. Vars. Amic. Litter.". Шыфр. 6.2b.6.48.

10. Desing, p. Anselmus. Index poeticus, nomina propria, genealogiam, mythologiam, astrologiam... Edicio altera correctior. Ingolstadii et Augustae-Vind. Sumptibus Joan. Franc. Xaverii Grätz. Bibliop. Acad. et Thomasae Summer Bibl. August. Anno 1747. 4^o. [303 арк.].

Гравіраваны інцыял, застаўка. Пераплёт — скура, кардон. На карэнъчыку на克莱йка з шыфрам: "Ec. 1040". На ўнутраным баку верхнія крышкі пераплётута зрэзаны эксплібрис (48 x 63 мм). На с. 2 надпіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2b.8.64.

11. *Wenda Valentio [Professore Philosophiae in Aula Rydzynensi] Honor et Gloria seu Panegiris...Alexandro Iosepho...Sulkowski, ...Petro Sapieha, ...Johanna Sulkowska. Lesnae, Typis imprimebat Michael Laurentius Presserus., A.D. 1750, de 24 Junii. 8^o.* [116 арк.].

Гравюра з гербамі Сулкоўскіх і Сапегаў, гравіраваныя застаўкі і канцоўкі. Пераплёт — зялёны аксаміт, залаты абрэз. Шыфр. 6.2b.7.34.

12. *Blumerel Ioannis. Elegantiarum poeticarum... Lugduni, apud Viduam Guillelmi Barbier, Typographum Regium, 1665. 8^o.* [333 арк.].

Пераплёт — кардон, карычневая скура, на карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ec. 1166". На ўнутраным баку верхнія крышкі пераплётута малы эксплібрис

Яна Фрыдэрыка Сапегі, на с. 3 запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2b.9.57.

13. Lejar p. Gab. Franc. S. J. Bibliotheca rhetorum partis primae quae Oratoriam Facultatem complectitur. T. 2. Excuda Parisiis Anno MDCCXXV, Recusa Monachii Anno MDCCXXVI. Ingolstadii Sumptibus Viduae Jo. Andreae de la Haye, Bibliopolae Academic. 8^o. [354 арк.].

Пераплёт — кардон, скура; на карэнчыку наклейка са старым бібліятэчным шыфрам: "B₂". На ўнутраным баку верхнай крышкі пераплёту экслібрис Аляксандра Сапегі (95 x 70 мм) Шыфр. 6.2b.9.88. (новы шыфр: 6.4.7.11^a).

14. 1747 Шыфр. 6.2c.1.1.

15. Spes poloniae... Cracoviae, 1738. Шыфр. 6.2c.1.7.

16. Maphaei S. R. E. CARD. BARBERINI nunc URBANI PAPAE VIII POEMATA. Шыфр. 6.2c.1.19.

17. Fénelon (François de Salignac de la Moth). Telemachus. In omnes fere Europae Linguas transfuscus R. D. P. Gregorio Trautwein. Francofurti, Sumptibus Samuelis Wohleri, bibliopolae Ulmensis, 1744. 8^o. f.: [12], 428 нумар. с., [9].

Пераплёт — скура, кардон, на карэнчыку цісчёная назва кнігі: "Telemachus". Стары шыфр: "Ec 1064". На адвароце верхнай крышкі пераплёту малы экслібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі. На с. 3 запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2c.3.24.

18. Andronici Tranquilli, dalmatae. Ad Optimates Polonus admonitio. Cracoviae, In officina Lazari, A. D. 1584. 4^o. 53 нумар. с. [25 арк.].

Ініцыялы — гравюры з пупсамі. Пераплёт — кардон; на карэнчыку наклейка са старым бібліятэчным шыфрам: "Db 78". На ўнутраным баку верхнай крышкі пераплёту стары шыфр пяром: "Db 417". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2c.10.10.1.

19. Wolski Thomas Stanislaus.

Без тытула. Зборнік тэкстаў на лацінскай, нямецкай і польскай мовах аб турках і дачыненнях Атаманскай Порты з Еўропай (56 нумар. с.). У канцы на 8 ненумараваных старонках: "Relacyz o Dyaryusz o Expedycyi Wojsk Rossyiskich pod Oczkowem". Прысвячэнне: "Potentissimo et serenissimo principi ac domino Friderico Augusto III". S. I., 1738. 4^o. [30 арк.]. Пераплёт — кардон, на вонкавым баку верхнай крышкі наклейка са старым шыфрам: "Ec. 146"; на ўнутраным баку верхнай крышкі пераплёту вялікі экслібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі і наклейка з шыфрам ІПБ/РНБ, на с. 5 запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2c.10.301.

20. Канвалют з чатырох алігатаў:

1) Nuptiis ... nobilis ornatissimique viri dn. Michaelis Enderi ... et honestiss. virginis Blandinae, ... Dn. Johannis Reymani ... F. Servestae, Excudebat Bonaventura Faber. Anno MDLXXXIX. 4^o. [6 арк.].

2) In Nuptias nobilis et amplissimi viri ... Michaelis Enderi ... et ... Blandinae, ... Dn. Johannis Reimanni ... filia optatissima. Scripta carmina. Gorlicii, Excudebat Ambrosius Fritsch, Anno MDLXXXVIII. 4^o. [21 арк.].

3) Epitalamia. Virtute et Prudentia ... Michaelis Enderi ... et virginis Blandinae, ... Scripta ab Amicis Magdeburgensis. Magdeburgi excudebat Andreas Cena. MDLXXXVIII. VIII Januarij. [6 арк.].

4) Nuptiis ... Dn. Michaelis Enderi ... et ... virginis Blandinae ... Sponsae lectissimae: celebratis 26 Januarij, Anno 1588. III. Schola Brigensis. 4^o. [8 арк.].

Пераплёт — жоўтая скура з цісненнем, завязкі з зялёнага шоўку (адрэзаны). Залаты абрэз. На адвароце верхнай крышкі пераплёту вялікі экслібрис Яна Фрыдэ-

рыка Сапеги. На тытульным аркушы 1-га алігата запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.2c.10.303–306.

21. Канвалют з двух алігатаў. Дэфектны экз.:

1) Publicae pietat... Omina et vot... pro salute viri magnificentissi... Domini Ioannish... Meis... Tiguri, Literis Conradi Orellii et ... [1734], гравіраваны партрэт, [57 р.].

2) Lachrymae quibus optimum avum dominum Henricum Renner, urbis patriae senatorem, D. XIV Octobris 1734. Gedani, Typis Thom. Joh. Schreiberi, Senatus et Athenaei Typographi. гравюра, [2]. 2⁰. Пераплёт — рэстайларскі РНБ, са старога пераплёту зняты і захаваны (уклеены пасля форзаца) вялікі экслібрис Яна Фрыдэрыка Сапеги. На с. 3 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.3.2.40.

22. Amplissimo Nomi et Honori Adami Brzostowski Praefekti Daungoviensis Colonelli Militiae Exoticae M. D. Lit: ac S. R. M. Succamerarii, Necnon ... Ganovefae Oginska Palatinidis Trocensis Penes Nuptialem Actum Devotissimo Fundatrici Suae Neodolsensi Collegio Scholarum Piarum Epitalamicon [DD.] Anno 1743, Sexto Kalendas Martii. Vilnae: Typis S.R.M. Academicis Soc. Jesu. 2⁰. [37].

Пераплёт папяровы. На с. 2 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". {Estr. T. 8. S. 191}. Шыфр. 6.4.1.106.

23. Auguria spei publicae illustrissimo domino domino Casimiro Ioanni Sapiecha Palatino Polocensi, capitaneo Volpensi, Onixtensi etc. Dum palatinatus Sui Fasces Capesseret, exhibita et oblata a Batoreano Regio Polocensi Societatis Jesu Collegio Anno 1673. Vilnae: Typis Academicis Societatis Jesu.

На тытульным аркушы гравюра з гербам Сапегаў (сімвалічныя фігуры, гравёрка праўлена пяром), запіс пяром: "Collegii Vilnensis Societatis Jesu". 2⁰, [12 р.]. У тэксце 7 маленъкіх гравюр. Шыфр. 6.4.1.279.

24. Boczkowski Adamo Francisco. Splendor Slusczianorum siderum inter funebres etiam tenebras illustrissimi domini D. Alexandri Sluszka Palatini Trocensis, Rzeczyicensis, Homelensis, Propoyscensis etc. etc. capitanei illustrissimus funebri elogio repraesentatus et illustrissimus, dominis D. Boguslao Sluszka M. D. L. Curiae thesaurario Capitaneo Rzeczyicensi D. Sigismundo Sluszka Homelensi et Propoiscensi Capitaneo filiis dedicatus. Vilnae: Typis Academicis Soc. Jesu, 1647. 2⁰, [16].

Мовы лацінская, польская. На тытульным аркушы запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". На адвароце тытульнага аркуша — герб Слушкаў. Шыфр. 6.4.1.289.

25. Vilno, 1727. Шыфр. 6.4.1.300.

26. Honor praesideus... D. Josephi Sapieha... 1737. Шыфр. 6.4.1.359

27. Канвалют з двух алігатаў:

1) Horologium saeculorum Coronatis regnorum folibus Conformatum Ferreo Sapieharum Telo, Aereo Radivilliorum Lituo Auream Patriae aetatem Indicans et Insonans. Sponsali orbita: illustrissimi ac excellentissimi domini D. Casimiri Sapieha comitis in Bychow, Zaslaw, Dabrowna, Druja etc. Generalis Artilleriae V. D. L. Capitanei Volpensis, Oniksztensis, Rakanciscensis, Lawaryscensis etc. etc. Cellissimae illustrissimae ac e[cellentissimae] principis Carolinae Radziwillowna Cancelaridis M. D. Litv. instructum inter consona applaudentis Sarmatiae Vota Salutatione Panegirica Celebratum a Perenniter Obligatissimo Fundatoriis Nominibus Ducali-Radiviliano Nesvisiensi Collegio Societatis Jesu. Anno quo Vivant plaudentes numerent nova faecuia sponsi. Vilnae, Typis Universit. Soc. Jesu. 2⁰. [16 арк.].

На адвароце тытульнага аркуша шлюбны герб Карапаліны з Радзівілаў і Казіміра Сапегаў, гравіраваныя ініцыялы, застаўкі.

2) Umbra ad orla w slonce zanurzonego na Heroiczney Rece Zlate Wieki Sarmackiemu Swiatu skazujaca przy zkolligowaniu slubnym pierscieniem Rak Jasne Welmoznego jegomosci pana P. Kazimierza Sapiehy hrabi na Bychowie, Zaslawiu, Dabrowie, Drui etc.

Generala Artyleryi W. X. L. Starosty Wolpinskiego, Oniksztenskiego, Rakanciskiego, Lawaryskiego etc. etc. у Jasne oswieconey xiezney Jeymosci Karoliny Radziwillowny kanclerzanki W. K. L. etc. etc. Szczuplym lakonizmem określona. Od obligowanego wiecznie Fundatorskim Domom Kollegium Neswiskiego Societatis Jesu. Roku Pańskiego 1727. W Wilnie, w Drukarni Akademickiej Societatis Jesu. 2⁰. [6 ark.].

На адвароце тытульнага аркуша шлюбны герб Карапіна з Радзівілаў і Казіміра Сапегаў, гравіраваныя інцыялы, застаўкі. Пераплёт — папера, чырвоны шоўк. На адвароце тытульнага аркуша 1-га алігата запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.4.1.360.

28. Idea Bonorum Pontificum illustr. ... 1715. Шыфр. 6.4.1.367.

29. Алігат з двух канвалют:

1) *Bencius Fr. S. J. Orationes et Carmina, cum disputatione de stylo et scriptione. Ingolstadii, Excudebat Adam Sartorius, A. D. 1602.* [3], 449 р.

2) *Bencius Franciscus, S. J. Carminum libri quatuor Eiusdem ergastus et philotimus, dramata. Ingolstadii, Anno Salutis 1602.* [5], 349 р.

Пераплёт — жоўтая скора з ціненнем, нямецкая работа. Захавалася ніжняя металічная зашчапка. На тытульным аркушы 1-га алігата запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.4.5.14^a.

30. *Hallauer Franciscus Xaverius S. J. Bibliotheca rhetorum. S. L.* Шыфр. 6.4.7.11.

31. *Ars Metrica.* 1748. Шыфр. 6.4.7.1.63.

32. *De utraque Verborum ac Rerum copia lib. II.* Шыфр. 6.4.8.44.

33. *Gantutius P. Jo. Baptista. Deserifiones Poeticae. Coloniae Agrippinae,* 1719. Шыфр. 6.4.8.116.

34. *Thesaurus Eloquentiae sacrae et profanae de Albertis S. J. Coloniae Agrippinae.* 1669 Шыфр. 6.4.8.186.

35. Канвалют:

1) *Dunin Petrus. Laudatio funebris immortalis mem: Principi Andreae Olszowski Archiepiscopo Gnesnen: ... a Petro Dunin S. J. ... In Metropolitana Gnesnen: Basilica Oratore Polono, Dicta 1677. a Stephano Poniatowski ... In Latinum, traducta 1686.*

2) *Leo Roxolanus ... D. Adalberti Korycinski Archiepiscopi Leopoliensis...* 1670.

3) *Panegyricus ... D. Constantino ... Lipski Archiepiscopo Leopoliensi ...* 1682.

4) *Templum honoris ... Ioannis Witwicki Episkopi Luceoviensis et Brestensis ...*

5) *Celeumatis triumphalis ... Opaleniorum nomini gentilitiae argo ...* 1678.

6) *Rosa Dobrzeleviana. ... D. Adalberto Dobrzelewski ... oblata...* 1678.

7) *Osicki C., Kraewinski P. Applausus extemporaneus ... D. Michaeli Gorski Varsaviensi etc. canonico S. R. M. Secretario.* 1679. f.: 10, [4], 1, p. 308, [8].

3 гравірованымі гербамі на адвароце тытульнага аркуша. Пераплёт з цёмна-карэйчневай скуры, на карэнчыку дэве наклейкі са старымі шыфрамі. На с. 3 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". На форзацы малы экслібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі. {Estr. Og 26. T. 8. Kr., 1882. S. 398}. Шыфр. 6.6.6.244.

36. *Buchleri Joannis. Opera. Coloniae Agrippinae,* 1613. Шыфр. 6.6.8.199.

37. *Historia Poetica. Vilnae,* A. 1732. Шыфр. 6.6.9.172.

38. *Plinius Polonicus. Illustres e Soc. Jesu Polona Oratores in Honorem Gratiamq ... D. Stephani a Leszno Leszczyński ... E Typograph: Calissiensi Soc. Jesu. Tomus primus.* [A. D. 1639], 12⁰, [10], 361.

Пераплёт з цёмна-карэйчневай скуры, на карэнчыку наклейка з рэшткамі шыфра: "Ec.". На адвароце тытульнага аркуша запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.6.12.193.

39. Flores. Шыфр. 6.6.13.156.
40. Thalaei Andronicus (ex Societate Caldorianae). Epitheta Joannis Ravisii textoris nivernensis: Opus verius quam antehac absolutissimum... Lugduni, Sumpt. Ioannis-Amati Candy, 1638. 8^o. 1032 с. [516 арк.].
- Гравірована видаєцька марка. Пераплёт — дошкі, ціснёна скура, металічна защапка (адарваня). На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "1868 Ес.". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.10.4.26.
41. Julii Caesaris Scaligeri exotericarum exercitationum Liber XV. De Subtilitate ad Hieronymum Cardanum. Francofurti, Apud Andreae Wecheli heredes Claudium Marnium et Ioann Aubtium, 1592. 8^o.
- Лацінская, греческая мова, 1130 с. [565 арк. + 45 арк. індэкс + 1 арк. з выдавецкай маркай = 611], гравюры. Пераплёт — картон, скура з высокамастацкім цісненнем (у т. л. дата: 1594), завязкі адарваня. На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ес. 1054". На форзацы сангінай № 674; наклейка з шыфрам РНБ на ўнутраным баку верхняй і на зневінім баку ніжняй крышкі пераплёт. На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.10.4.27.
42. Pelisseri de. Laodice dedie'e a la Reyne. A Paris, 1660. 8^o. 792 нумараваных с. [396 арк.].
- Пераплёт — скура. На карэнъчыку ціснёны золатам арнамент і надпіс: "Laodice"; наклейка са старым шыфрам: "Ес. 756". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.10.4.31.
43. Luder (p. Bartholomeo). Epigrammata et Elogia divorum Societatis Jesu ac praescriptuarum familiarium in Polonia. Coloniae Agrippinae, apud Anton. Cholinum, 1738. 8^o. 276 нумараваных с. [138 арк.].
- Пераплёт — картон, на ўнутраным баку верхняй крышкі малы эксплібрис Яна Фрыдэріка Сапегі. На карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ес. 688". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.10.6.32.
44. Rzaczynski (p. Gabrielis) Soc. Jesu. Gemmae antiquiorum quinquaginta et trium poetarum Stemmatibus Polonorum Omnibus... Posnaniae, Typis Clari Collegii Societatis Jesu, 1700. 8^o. [60 арк.].
- Гравірованы герб. Пераплёт — картон, карычневая скура; на ўнутраным баку верхняй крышкі наклейка з шыфрам ІПБ/РНБ і малы эксплібрис Яна Фрыдэріка Сапегі. На адвароце тытульнага аркуша запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.10.6.48.
45. Les Avantures de Telemaque, Fils D'ulysse. Amsterdam; Rotterdam, 1736 Шыфр. 6.11.1.34.
46. Gottsched Johann Christoph. Versuch einer critischen Dichtkunst. Leipzig: Verlegts Bernhard Christoph Breitkopf, 1742. 8^o. [36], 778, [15].
- Графічны франтыспіс; ініцыялы, застайкі, канцоўкі. Пераплёт — картон, на карэнъчыку: "17/43". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.39.5.83.
47. Канвалют:
- 1) Collé M. La partie de Chasse de Henri IV. A Paris, Chez la Venue Duchesne, ... 1776. 8^o. [1], 12-159 р.
- 2) Rozoy de. Henri IV, drame lyrique... A Paris, Ches Vente..., 1776. 8^o, 103 р.
- Пераплёт з картону, карэнъчык і навугольнікі скураныя. На форзацы запис: "François Prince Sapieha". Шыфр. 6.59.3.27.

48. Graffing. Lettres d'une Peruvienne. Paris, 1769. Шыфр. 6.61.12.18.
49. [Montesqieu]. Tempio di Gnido. Parigi, 1767. Шыфр. 6.65.10.24.
50. [P.] Samuel a S. Floriano Scholarum Piarum Tractatus De Formandis Epistolis Iuxtra Normam Veterum, Recentiorumque; Scriptorum Oratori Polonae Iuventuti Scholas Pias... Cracoviae: Typis Michaelis Josephi Antonii Dyaszewski, 1743. 4^o, [14], 608, [18], 2 tabl.
Пераплёт з цёмна-карычневай скуры. На форзацы эксплібрыс Аляксандра Сапегі. Шыфр. 6.72.12.6.
51. Amsterdami, 1720. Шыфр. 6.78.34.
52. Parisii, 1658. Шыфр. 6.78.297.
53. Hanoviae, 1613. Шыфр. 6.78.109₁₋₃.
54. Weisius Christian. De Poesi. Weissenfelsae, 1678. Шыфр. 6.78.347.
55. L'innocente fortunata. Dramma gioso per musica... Torino, [1773]. 8^o. Шыфр. 6.81.35.
56. Michaelis verini hispani... Шыфр. 6.81.152.
57. Frugoni Francesco Fulvio. La vergine parigina. T. 1–3. Venezia: A.Tivani, 1695. 16^o. Шыфр. 6.81.160.
58. Le Masque de Fer ou les Avantures admirables du Pere et du Fils, premier partie A la Haye Chez Pierre de Hondt, 1750. Шыфр. 6.81.344.
59. Almanzaide. Nouvelle. A Paris: Chez Claud Barbin, ..., 1674. 8^o, 226 р.
Пераплёт з цёмнай скуры, на карэнчыку наклейка са старым шыфрам: "Ec. 590". На тытульным аркушы запис: "Zofia [?] Pryemsten", на с. 1 запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810", на форзацы малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. Шыфр. 6.82.38.
60. Le Pays L. C. Les nouvelles jeuvres de Monsieur Le Pays. A Amsterdam: Chez les Héritiers D'Antoine Schelte, 1699. 12^o, p1[12], 215; p2 [6], 238.
Гравіраваны шмуцтыгул. Пераплёт з цёмнай скуры, на адвароце шмуцтыгула запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810. Anno". На форзацы малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. Шыфр. 6.82.41.
61. Les galanteries de Monseigneur le Dauphin et de la Comtesse du Roure. A Cologne: Chez ****, 1696. 12^o, 178.
Гравіраваны франтыспіс. Пераплёт з блакітнай паперы, наклейка з шыфрам "Ec. 1694.", на тытульным аркушы наклейка "Z Funduszu Sapieżyńskiego" і надпіс "B. T. W. P. N.". (Бібліятэка варшаўскага таварыства аматараў наўку.) Шыфр. 6.82.72.
62. Cervantes Michel. Histoire de l'admirable Don Quichotte de la Manche. A Paris, 1732. 8^o, T. 1–6.
Тры пераплёты цёмна-карычневай скуры, па абрэзу шэрае крапленне. На форзацах малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. На тытульным аркушы — Т. 1. і запис: "Joh Sapieha Cancallarii MDL 1736". Шыфр. 6.82.90.
63. Richelet P. Les plus belles lettres Françoises sur toutes sortes de sujets, Tirées des meilleurs Auteurs, avec des Notes. Sixième Edition, revue, et angmentée; Avec des observations sur l'Art d'écrire les Lettres, Par. Mr. B. L. M. A Amsterdam: Chez J. Wetstein et G. Smith, 1737. 12^o, 620 р.
Пераплёт з чырвонай скуры, крышкі аблекенны чырвонай паперай з залатым узорам (XVIII ст.). На карэнчыку скураная (пашкоджаная) наклейка з называй кнігі, ніжэй віньетка з літарамі "T" і "I", унізе чарнілам "150". На тытульным аркушы запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.82.118/1.

64. *Manzolli Pier-Angelo (Marcellus Palingenius)*. Marcelli Palingenii Stellati... Zodiacus vitae. Basileae [Basel]: ex officina Osteniana, 1591. 16^o, 366 p. Шыфр. 6.82.133.

65. Le Saint déniché ou la banqueroute des marchands de miracles. A la Haye, 1732. 6^o, 168 p.

Пераплёт — кардон, на карэнчыку ўнізе наклейка са старым шыфрам: "Ec. 547". На тытульным аркушы запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi A^o1810". Шыфр. 6.82.315.

66. *Campistron, de Oeuvres*. Nouvelle édition. A Paris: De l'Imprimerie de J. Chardon, 1750. T. 2. 120, [4], 384, [4] p.

З гравіраванай застаўкай, віньеткай, ініцыялам. На тытульным аркушы гравюра: "Ле Гранд". Т. 3., 384., [4] p. Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку наклейка: "Ec. bell. 6.". На с. 10 Т. 2, і на с. 1 Т. 3 запісы пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.82.356/_{2,3}.

67. Канвалют:

1) *Vitalis Thomas*. Panegirici Regales, Potentissimi Regis, Celeberrimi Ducis, Inlyti Regni, et Nobillium Polonorum laudibus contexti... Romae: Typis Manelphi Manelphii, 1645. 12^o, 155, [15] p.

2) *Vitalis Thomas*. Stimulus ad bellum contra turcarum tyrannum regnung candiae invadentem... Roma: Typis Ludowici Grignani, 1646. 12^o, 38 p.

Пераплёт з белай скуры. На адвароце тытульнага аркуша запіс: "Ex libris Ioannis Comitis in Koden Sapieha Supremi Cancellerii MDL 1740". На с. 5 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810 A^o", на с. 38 запіс: "Ad usum [?] III Ludouci [?] Arba O. P. cum Licentia Supior". На форзацы малы эксплібрис Яна Фрыдэріка Сапегі. Шыфр. 6.82.416/_{1,2}.

68. *Lettres du Marquis de Roseille*. Par Madame E. D. B. Nouvelle édition. A Londres. ... 1764. Р. 1. 12^o, 319 р., Р. 2. 256 р.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку залатое ціненне, уверсе на-
клейка з чырвонай скуры з выціненай назвай, унізе папяровая наклейка з лічбай
80. На форзацы гравіраваны эксплібрис Тэафілі Сапега. Шыфр. 6.82.419/_{1,2}.

69. Канвалют:

1) [Riccoboni M.-J.]. Lettres de Milady Juliette Catesby, A Mylady Henriette Campley, Son Amie. Quatrieme Edition. A Amsterdam: Et se débit à Lansanne, Chez François Grasset, 1760. 120, 227 р.

2) Catalogue des livres Que l'on trouvent en nombre chez François Grasset, Libraire et l'imprimeur à Lausanne. 120, 13 р.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку залатое ціненне, уверсе на-
клейка з чырвонай скуры з выціненай назвай, унізе папяровая наклейка з лічбай
85. На форзацы гравіраваны эксплібрис Тэафілі Сапега. Шыфр. 6.82.425/_{1,2}.

70. [Cervantes]. Suite nouvelle et véritable de l'histoire et des aventures de l'incomparable Don Quichotte de la Manche. A Paris, 1726. 8^o. Т. 3. 422 р.; Т. 4. 449 р. з іл.; Т. 5. 518 р. з іл.; Т. 6. Histoire de Sancha Pansa... 443 р. [5] з іл.

Пераплёты з цёмна-карычневай скуры, на форзацах усіх тамоў малы эксплі-
брис Яна Фрыдэріка Сапегі. На т. 3 і 5 на с. 3 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha
Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.83.194/₃₋₆.

71. De Belley. L'Iphigene. A Lyon: Chez Antoine Chard ..., 1625. 80. Т. 1. [32], 745, [7]
з гравіраванымі застаўкамі, ініцыяламі. Т. 2. [16], 765, [3].

Пераплёты з цёмна-карычневай скуры, на карэнчыку залатое ціненне, на т.
1. наклейка са старым шыфрам: "Ec.76". На форзацы малы эксплібрис Яна Фрыдэрі-
ка Сапегі, на адваротах тытульнага аркуша (т. 1.) запіс пяром: "Ex libris Alexandris
(sic!) Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Такі ж запіс без апіскі
на адвароце аркуша 3 у т. 2. Шыфр. 6.83.249.

72. *Imbert. Fables nouvelles*. A Amsterdam, 1773. 8⁰, [2], 232, [4].

Пераплёт са светла-карычневай скуры, на карэнчыку залатое ціненне, чырвоная скрунаная наклейка з выціненай назвой кнігі і паяровая наклейка з лічбай 61. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.83.263.

73. [*Par M. le Chevalier de la Moliere*]. Le gouverneur, comedie en trois actes en prose. A Paris, Ches J. F. Quillan, 1752. 12⁰, VIII, 136 p.

Пераплёт з кардона, на верхнія крышцы наклейкі з залатым ціненнем: чырвоная — з назвой, сіняя — з імем аўтара. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.10.

74. *Rose et colas, comédie en un acte, prose et musique*. Représenté pour la premiere fois par les Comédiens Italiens ordinaires du Roi, le 8 Mars 1764. A Paris: Chez Duchesne, ..., 1765. 12⁰, 64 p.

Пераплёт з кардона, на верхнія крышцы наклейкі з залатым ціненнем: чырвоная — з назвой, сіняя — з імем аўтара. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.13.

75. *Voltaire. La Mérope française, avec quelques petites pieces de litterature*. A Paris, 1744. 12⁰, XX, 86, 14 p.

Пераплёт з кардона, на верхнія крышцы наклейкі з залатым ціненнем: чырвоная — з назвой, сіняя — з імем аўтара. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.14.

76. *De Falbaire Fenouillot. L'honneur criminel*. Yverdon, 1767. 12⁰, 16, 128 p.

Пераплёт з кардона, на верхнія крышцы наклейкі з залатым ціненнем: чырвоная — з назвой, сіняя — з імем аўтара. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.15.

77. *Desmahis. Oeuvres complètes*. A Maestricht: Chez Jean-Edme Dufour, 1773. 12⁰, XXIII, 208 p.

Пераплёт з светла-жоўтай скуры, на спінцы залатое ціненне. На форзацы гравіраваны эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.16.

78. *Le Sage. Turcaret, comedie*. A Paris..., 1735. 12⁰, 116 p.

Пераплёт з кардона, на верхнія крышцы наклейкі з залатым ціненнем: чырвоная — з назвой, сіняя — з імем аўтара. На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.17.

79. *Richardson Samuel. Lettres Angloises on Histoire de Miss Clariss Harlove*. A Paris: Chez les Libraries Associés, 1774. T. 1–13.

Гравіраваныя ілюстрацыі. Пераплёт са светла-жоўтай скуры, на карэнчыку чырвоная наклейка з нумарам тома. На форзацы — гравіраваны эксплібрис Тэафілі Сапега (у т. 13 эксплібрисы выразаны). Шыфр. 6.84.18.

80. *Poinsinet. Le cercle, ju la soirée a la mode, comedie épisodique*. A Paris, 1764. 80, [7], 8–71 p.

Пераплёт з жоўтага кардона, на карэнчыку наклейка "164". На форзацы эксплібрис Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.35.

81. *Épitres, satires, contes, odes; et piéces Jugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru*. A Londres, 1771. 8⁰, [8], 415 p.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку залатое ціненне, унізе наклейка: "37". Шыфр. 6.84.36.

82. *D'Arnand*:

1) *Fanni, ou la nouvelle Pamela*. A Paris, 1767. 3 éd., 4⁰, 1 гравюра, [2], 75 p.

2) *Lucie et Mélanie, ou les deux soeurs généreuses*. A Paris, 1768. 2 ed., 4⁰, 1 гравюра, 50 p.

3) *Clary ou le retour à la vertu récompensé*, ... A Paris, 1767. 4⁰, 1 гравюра, 54 p.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку ціненне: "Contes D'Armand", "Т. I." і наклейка: "108". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.37₁₋₃.

83. *D'Armand:*

- 4) *Inlie ou l'heureux répentir, ...* A Paris, 1767. 4⁰, 1 гравюра, 42 р.
- 5) *Batilde ou l'héroïsme de l'amour, ...* A Paris, 1768. 4⁰, 1 гравюра, 68 р.
- 6) Anne Bell. *Histoire anglaise.* A Paris, 1769. 4⁰, 1 гравюра, 64 р.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку ціненне: "Contes D'Arnand", "Т. II." і наклейка: "108". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.37₄₋₆.

84. D'Arnand. *Les épreuves du sentiment.* A Neuchatel: De l'Imprimerie de la Société Typographique, 1773. 80, T. 1. [5], 6–372 p.; T. 2. [5], 6–436, [2] p.; T. 3. [5], 6–311p.; T. 4. [5], 6–315, [3] p.

Пераплёт з карычневай скуры, на карэнчыку наклейка: "107". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.38.

85. Voltaire. *Brutus.* A Paris, 1736, 8⁰, [3], IV–XXIX, [4], 2–110, [2] р.

Пераплёт з жоўтага кардона, на карэнчыку наклейка: "170". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.40.

86. *Beaumarchais Eugénie.* Drame En cinq Actes en Prose ... A Paris, 1767. 8⁰, XLIV, [3], 4–118.

Пераплёт з жоўтага кардона, на карэнчыку наклейка: "166". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.41.

87. Voltaire. *L'Oedipe.* A Paris: Chez Prault, fils, ..., 1736. 80, [3], IV–XXIII, [2], 2–82, [2].

Пераплёт з жоўтага кардона, на карэнчыку наклейка: "174". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.42.

88. Beaumarchais. *Le barbier de Séville, on la précantion inutile, comedie en quarte actes; ...* A Paris: Chez Ruault..., 1775. 8⁰, [5], 6–132.

Пераплёт з жоўтага кардона, на карэнчыку наклейка: "172". На форзацы эксплібрыс Тэафілі з Ябланоўскіх Сапега. Шыфр. 6.84.43.

89. *Lenglet du Fresnoy. L'histoire Justifiée cjntre les Romans.* A Amsterdam: Chez J. F. Bernard..., 1735. 12⁰, [10], 391, Lp.

Пераплёт з кардона, карэнчык скуранны. На тытульным аркушы: "B. T. W. P. N.", на с. аіj запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810", на форзацы малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. Шыфр. 6.84.53.

90. *François R. Essay des merveilles de nature, et des plus nobles artificies.* A Besanson: Par Jean Praye, 1622. 8⁰, [10], 547 р. з іл.

Пераплёт з белай скуры, на карэнчыку наклейка: "Ef 58". На тытульным аркушы закрэслены записи: "Ex libris Claudi Theodori de l'Espinasse", "datus collegio Antocoll^{lae} SS^{tae} Trinit^s. ex gratia III^{mi} Ducis M. D. L. P. Vil. fund^{vii}...", "Conventij Antocoll ad Vilna Ord. Discalc. Sm. Trinit...", "Bibl. Tow. Król. War. Prz. Nauk", на с. 10 запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810 A^o". На форзацы малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. Шыфр. 6.84.63.

91. *L'exemple et les passions, ou aventures d'un jeune homme de qualite.* Par M. de M ... Off. d'Inf. A Londres, 1785. P.1. 12⁰, [3], V–XII, 250. P.2. 246 р.

Пераплёты абодвух тамоў з цёмна-карычневай скуры, на карэнчыку наклейка: "Ес. 1390". Эксплібрыс на форзацы выразаны. На тытульным аркушы т. 1. друкарская наклейка: "Z Funduszu Sapieżyńskiego". Шыфр. 6.84.67.

92. *Moliére J. B. de. Les oeuvres.* A Paris, 1773. Т. 3–4, 8⁰, 726–1407 р. з іл.

Пераплёты з цёмна-карычневай скуры, на форзацах малы эксплібрыс Яна Фрыдэрыка Сапегі. У т. 3 на с. 3, у т. 5 на с. 2 адв. запис пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.84.189.

93. Cicero M. *Tulli*. Opera. Parisiis, 1555. Шыфр. 7.2.1.36.
94. Helium. J. B. *Bibliotheca commentariorum...* M. T. Ciceronis. Basiliae, 1594. Шыфр. 7.5.1.7.
95. Caii Crispī Sallustii. *Opera omnia*. Varsaviae: Typis S. R. M. et Reip. in Collegio Regio Scholarum Piarum, MDCCCLIX. Шыфр. 7.4.10a.58.
96. Pomponii. *Melae libri tres de situ orbis*, cum Notis J. Gronovii. Lugd. Batavorum apud Jordanum Luchtmans. A. D. 1685. Шыфр. 7.5.5.27.
97. Канвалют:
- Homeri*. Poema perquam festivum et elegans, ... Opera Leonharti Lycii. Lipsiae, impensis Christophori Ellingeri, Anno MDCCXII; Poemata Pythagorae. Lipsiae, MDCII. Шыфр. 7.5.5.114.
98. Cicero M. Tulli. A. MDCXIV. Шыфр. 7.5.6.14.
99. Ovide d'. *Les Metamorphoses*. Tome II. A Paris, MDCXCVII. Шыфр. 7.6.5.14.
100. *Histoire de la Guerre des Romains contre Jugurta Roi des Numides; Histoire de la conjuration de Catilina*. 1674. Шыфр. 7.6.9.1.
101. *Orationes ex Sallustii, Livii, Curtii et Taciti historiis collectae...* Parisiis, MDCCXLV. Шыфр. 7.6.9.35.
102. *Livii T. Palatini Historici Ab Urbe condita*. Liber primum. Шыфр. 7.8.1.15.
103. *Flavii. Vegeti Renati Institutionum Rei Militaris*. Шыфр. 7.9.2.14.
104. *Galenus Claudius*. Opera. T. 1–7. Basileae [Basel]: per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1542. 2^o. Шыфр. 7.33.1.7.
105. Cicero M. T. *De Fato*. 1594. Шыфр. 7.41.11.43.
106. Novitius seu *Dictionarium Latino-gallicum*. Parisiis, 1710. Шыфр. 7.42.2.2.
107. *Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis*. Tomi 1–3. Шыфр. 7.45.1.5.
108. *Res Virgiliana*. Hoc est phrases et epithetatribus. MDLXXXIX. Шыфр. 7.51.9.20.
109. *Vives Loys Jan. Dialogues*. Paris, 1751. Шыфр. 7.55.2.30.
110. *Sententiae veterum poetarum per locos communes digestae...* Antwerpiae: ex off. Crystophori Plantini, 1564. Шыфр. 7.55.13.7.
111. *Provinciae Ducatus Prussiae*. Rostochii, 1620. Шыфр. 10.3.2.56.
112. *Manuale Politicum*. Passavii, 1634. Шыфр. 10.7.4.248.
113. *De regimine Principum...* Шыфр. 10.7.4.255.
114. *Politica liviana*. Lipsiae, 1652. Шыфр. 10.7.4.306.
115. *Feltzii J. H. De dignitate*. Lipsiae, 1747. Шыфр. 10.7.4.313.
116. *Leyseri Augustini. Minister Principis Delinquens...* Vitembergae et Lipsiae, 1735. Шыфр. 10.7.5.220.
117. *Ludwig Ioann Petr'de. Matrimoniis Principum per procuratores cum adpendicibus*. Halae Salicae, 1736. Шыфр. 10.7.5.228.
118. *Homo Politicus hoc est consiliarius novus, officiarius et aulicus, secundum hodiernam praxin*. Cosmopoli, 1668. Шыфр. 10.7.5.246/1–2.
119. *Mallinckrot Bernardi á. Summi pontifices et S.R.E. cardinales germanici...* lenae, 1715. Шыфр. 10.5.7.258.
120. *Les Sapieha*. Шыфр. 10.7.6.193.
121. *Pacta conventa*. Lipsiae, 1736. Шыфр. 10.11.1.107.
122. *L'arbitre Charitable*. Lyon, 1669. Шыфр. 10.20.3.183.

123. *Calefati Petri*. Tractatus aureus. Mediolani, 1581. Шыфр. 10.22.2.298.
124. *Chronica Polonorum*, Cracoviae, 1521. Шыфр. 10.5.1.28–29.
125. *Petricii Ioannes Innocentii*. Rerum in Polonia... Historia. Anno MDCXXXVII. Шыфр. 12.10.1.49.
126. *Basilici Cypriani*. De nomine interpretis. 1508. Шыфр. 12.18.1.13.
127. Recherches historiques de l'ordie du Saint-Esprit. S. I., 1710. Шыфр. 12.28.3.50.
128. ...Regnorum Sveciae... 1656. Шыфр. 13.2.2.52.
129. Statut WKL. 1614. Шыфр. 13.2.3.22.
130. *Okolski Simon*. Orbis Polonus. Cracoviae, 1641. Шыфр. 13.8.3.5.
131. *Varvassoris Francisci*. Opera omnia. MDCCIX. Шыфр. 16.16.2.5.
132. Hieroglyphi I. Pierii. Шыфр. 16.16.2.6.
133. Catalogus librorum bibliothecae publicae universitatis Francofurtanae. Anno 1706. Шыфр. 16.16.2.7.
134. *Pancirolli Guidonis*. Rerum Memorabilium sive Deperditarum. Francofurti, 1660. Шыфр. 16.22.8.23.
135. Mundus symbolicus. 1695. Шыфр. 16.28.1.14.
136. Oeuvres completes de L'abbe Arnaud, membr de l'academie... T. 1–3. Paris, 1808. Шыфр. 16.30.4.8.
137. Catalogue de livres Francois 1730. Шыфр. 16.72.3.34.
138. Catalogue de livres nouveaux Francois 1737. Шыфр. 16.73.9.11.
139. Gaslius. Шыфр. 16.74.532.
140. *Synodus Pansiensis de imagine...* Francofurti, 1596. Шыфр. 16.173.3.72a-74b
141. Memoires sur les manuscripts... 1752. Шыфр. 17.3.5.27.
142. Novum Testamentum. 1522. Шыфр. 17.1.1.2.
143. Miracula ad Imagines. S. I., S. d. Шыфр. 17.107.7.46.
144. *Erasco Roterdamo*. Novum Testamentum, 1522. Шыфр. 17a.1.1.2.
145. Chronologia. S. I. S. d. Шыфр. 17a.7.6.27.
146. Biblia sacrosancta. Testimenti Veteris et Novi. 1550. Шыфр. 17a.14.2.6.
147. Biblia sacra Gallica. 1654. Шыфр. 17a.27.1.11.
148. Biblia... 1552. Шыфр. 17a.27.1.12.
149. Nova Polonica ex comitiis grodnensibus de legatis pontificis ma[ximi]... Coloniae, 1728. Шыфр. 32.6.3.17.
150. *Lindebergio Petro*. Rost. Hipotiposis Arcium, Palatiorum, librorum pyramidum, obeliscorum, cipporum, molarum, fontium, monumentorum Epitaphiorum, ab illustri et strenuo viro Henrico Ranzovio, Prorege et Equite Holsato, conditorum. Francofurti: apud Ioannem Wechelum, Anno 1592. Шыфр. 32.21.4.6.
151. *Conringii Hermani*. Operum. Tomus 1–5. Varia scripta ad historiarum et ius publicum imperii Germanici. Brunsvigae, 1730. Шыфр. 33.91.1.1.
152. *Raccolta*. Dell' Historia di Francia. Bologna, MDCCLI. Шыфр. 33.92.1.8.
153. L'Histoire poetique. A Paris, 1683. Шыфр. 33.92.1.9.
154. Relation d'un voyage en Angleterre. A Cologne, MDCLXVI. Шыфр. 33.92.1.12.
155. Speculum boni principis sive Vita Alphonsi, Regis Arragonae. Amsterdami: Elzevirium, 1646. Шыфр. 33.92.1.15.

156. *De rebus Oceanicis*. Coloniae, 1574. Шыфр. 33.92.1.30.
157. *Histoire Romaine*. Т. 1–4, Amsterdami, 1730. Шыфр. 33.92.2.4.
158. *Grand L. Histoire de la monarchie françoise*. Paris, 1697. Шыфр. 33.92.2.2.
159. *Prontuario de le medaglie*. Lione, 1577. Шыфр. 33.92.4.35.
160. *Facies rerum Sarmaticarum*. Pars prima. Vilnae, 1724. Шыфр. 33.92.5.20.
161. *Surius Laurentius* (1522–1578). *Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ab anno salutis 1500 usque ad annum 67*. Coloniae [Köln]; ap. Gervinum Calenium et haered. Ioannis Quentel, 1568. 2^o. 548 p. {Adams S-2098.} Шыфр. 33.93.3.22.
162. *Commentarius brevis...* 1564. Шыфр. 33.93.3.22.
163. *Tables genealogiques...* Strasbourg, 178... Шыфр. 33.93.4.32.
164. Канвалют: *Renecchio Jacobo. Artificium disputandi*. Witenbergae, 1609. Шыфр. 36.54.2.44.
165. *Jacobi Jani. Poemata*. 1500–1582. Шыфр. 0–17337–39.
166. Канвалют: *Ioannes Uvieri De ira morbis*. Basileae: ex officina Oporiniana, 1577. Шыфр. 0–17347–49.
167. *Poeticarum institutionum*. Ingolstadii. Шыфр. 0–17411.
168. *Omnia Andreae Alcictoti V. C. emblemata, per Claudium Minoem Dinignensem*. Antverpiae, 1577. Шыфр. 0–17551.
169. *Monomachia Davidis Adolescentuli et cyclopis goliath* M. Georgio Vaernerio. Gorlicii, 1567. Шыфр. 0–17572.
170. *Chelius disticha in sacram scripturam*. Шыфр. 0–17643–46.
171. *Lector benevole*. Шыфр. 0–18848.
172. *Manus Mirabellus*. Dominicus. Polyanthea. Salingaci: excudebat Ioannes Soter, 1539. 2^o. Шыфр. ОРК, F 20099.
173. *Blosius Ludovicus. Flores sententiarum in amoenissimo Paradisi Blosiani horto...* Cracoviae, 1704. 240[2] р. Шыфр. Рм18.Пол.т В-67.
174. *Barclaii. Satyricon*. 1674. Шыфр. А–1/448.
175. *Le Clerc Jean*. Le spectacle de la vie humaine; ou leçons de sagesse, exprimées avec art en 103 tableaux entaille douce, Dont les sujets sont tirés d'Horace par l'ingénieux Othon Vaenins: Accompagnés non-seulement des principales maximes de la morale, En Vers François, Hollandois, Latins et Allemands, Mais encore par des Explications très belles sur chaque ableau Par fen le savant et tres célèbre Jean le Clerc. A la Haye: Chez Jean van Duren, 1755. 40, IV, IV, 420; [4], 103 р. [103 арк.]
- Пераплёт скуранны, на карэнчыку наклейкі з назвай і са старым шыфрам: "Ec. 69". На с. 3 заніс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 6.61.1.39.
176. *Fénelon Francois de. Salignac de la Moth Les avantures de Télémaque*. A Amsterdam Chez J. Wetstein et G. Smith, et Zacharie Chatelain. A Rotterdam: ches Jaen Hofhout, 1734. 4^o [8^o], X, XXVII, 424.
- Пераплёт скуранны, залатое цісненне на карэнчыку. На адвароце тытульнага аркуша экслібрис: "Michaél Comes in Bychow et Sapiezyn Sapieha... 1747". {Brunet J.-Ch. Manuel du littraire et de l'amateur de livres. Р. 1842. Т. 2. Р. 263.} Шыфр. 6.11.1.34.
177. *Bible*. A Rouen, De l'Imprimerie de Jean Machuel..., 1654. 2^o, f.: 1266 р. [42].
- Пераплёт з цёмна-карычневай скурый, на карэнчыку залатое цісненне і на-клейка са старым шыфрам "Аа...". F: ай рукап.: Biblia Sacra Romano Catholica. Gallicae traducta. Ex libris Ioannis Sapieha Referendarii 1763.

На форзацы вялікі эксплібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі, на с. [7] запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". На с. 1 уверсе: "Z Bibliotheki Jaśnie Wielmożne[go] J[ego] M[o]ści Pana Wincentego Gosiewskiego Podskarbie[go] Wielkie[go] X[ienstw]ja Litewskie[go]. Шыфр. 17^a.27.1.11.

178. *Coelestinus J. Idea exacta de bono principe, pars tertia. De religione controversistica.* Friburgi Brisgoide: Sumptibus Johann Sebastian Peyrl, 1740. 4^o, f.: 539 [9] p.

Пераплёт з цёмна-карыйчневай скуры, на карэнъчыку наклейка са старым шыфрам: "Ac. 99"; на ўнутраным баку верхній крышкі пераплёту малы эксплібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі, на с. 1 запіс пяром: "Ex libris Alexandri Sapieha Principis donatis Societati Regiae Varsaviensi 1810". Шыфр. 16.59.5.197.

179. *Les vies des Saints peres des deserts, et de quelques Saintes, écrites par des pere de l'église et autres Anciens Auteurs Ecclesiastiques.* Traduies en François par Mr Arnauld D'Andilly. Nouvelle édition. A Bruxelles: Chez Eugene Henry Frick, Imprimeur du Roy..., 1694. f.: 689, [23].

На тытульным аркушы запіс: "Ex libris P: B: Sapiehi [...] ab ..." Ніжай: "Ex libris Alexandri Principis Sapieha donatis Societati Regiae Varsaviensi anno 1810". На ўнутраным баку верхній крышкі пераплёту вялікі эксплібрис Яна Фрыдэрыка Сапегі. Пераплёт з цёмна-карыйчневай скуры, на карэнъчыку — залатое ціненне. Наклейка з чырвонай скуры, на якой выціснена назва кнігі. Экзэмпляр дэфектны. Шыфр. 16.189.2.5.

Мікалаі Нікалаеў (Санкт-Пецярбург)

НЕВЯДОМАЕ БІБЛІЁГРАФАМ “РУСКАЕ” ВЫДАННЕ XVIII ст. ЛАЦІНСКІМ ШРЫФТАМ

Зайсёды няпроста адказаць на пытанне, калі і хто стварыў канвалют. Лягчэй растлумачыць, чаму. Канвалют — гэта зручная форма захавання кніжак (часцей за ўсё тонкіх, якім уласціва губляцца), гэта злучніе пад адной вокладкай тэматычна блізкіх (бо любімых і ці важных) кніг для лепшага карыстання, гэта, урэшце, эканомія на цвёрдым пераплётце. Калі пераплецены выданні адной друкарні, часам з агульным тытульным лістом, мы гаворым аб “выда-вецкім” або “друкарскім” канвалюце; калі пад адным пераплётам сабраны кнігі розных выдавецтваў, гаворка ідзе аб уладальніцкім канвалюце. Канвалюты ў гісторыі кніжнасці Вялікага Княства Літоўскага з’яўляюцца на пачатку кнігадрукавання. Біблію Францыска Скарыны мы можам лічыць нават па задуме друкарскім канвалютам (хаця кожная частка мае асаблівасці індывидуальнага выдання, прынамсі, асобную пагінацыю, што дало падставу Георгію Галенчанку апісваць іх як асобныя выданні).

Творчы падыход кніжніка пры складанні канвалюта дае шмат інформаціі і зайсёды багата загадак: чаму менавіта такія, а не іншыя кніжкі склалі канвалют; якія былі задумы гаспадара; які быў лёс асобных частак-алігатаў, пакуль яны не сабраліся пад адной вокладкай; які быў лёс новастворанага збор-

ніка і г. д. Уладальніцкі канвалют можа шмат расказаць аб сваім стваральніку-гаспадару — яго густах, інтэлектуальных запатрабаваннях. Возьмем на сябе смеласць сказаць, што канвалюты, як і рукапісныя зборнікі, — найбольш перспектывная крыніца для гісторыка кніжнай культуры.

Невядомае бібліографам “рускае” выданне лацінскім шрыфтам увайшло ў склад канвалюта XVIII ст., які захоўваецца ў аддзеле рэдкай кнігі Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбургу.

На тытульным лісце першага алігата ёсьць запіс пяром, почыркам XIX ст. “Ректора Семінаріі Архімандрита Павла Д-ва”. Гэта ўладальніцкі запіс рэктара Літоўскай духоўнай семінары, якая размяшчалася ў Жыровіцкім манастыры, а ў 1847 г. была пераведзена ў Вільню, Паўла Дабрахотова, азартнага калекцыянера. Ён вядомы тым, што вывез з Жыровічаў значную частку манастырскага архіва і безліч рарытэтага з манастырскай бібліятэкі. Аднак наш канвалют не быў уласнасцю Жыровіцкага манастыра — на ім няма ніякіх старых бібліятэчных шыфраў, ні палістнай скрэпы жыровіцкай бібліятэкі.

Пасля смерці Дабрахотова (у Маскве) яго зборы перайшлі ў бібліятэку Расійскай акадэміі наук у Санкт-Пецярбургу. Відаць, з-за таго, што першы алігат нашага канвалюта быў на лацінскай мове, кнігу накіравалі не ў славянскі, а ў замежны фонд акадэмічнай бібліятэкі. Гэтая акалічнасць пазбавіла яго ўвагі славістаў, хаця большая частка зборніка — шэсць выданняў — на славянскіх мовах.

Пяройдзэм да апісання зборніка.

Фармат кнігі — актаво (8°). Пераплёт кардонны з карычневым скуранным карэнчыкам. На форзацы алоўкам напісаны стары шыфр замежнага фонду БРАН II и/3125 (перакрэслены сінім алоўкам) і сучасны шыфр аддзела рэдкай кнігі БРАН: 11657.0./18830.R.-18837.R., на адвароце форзаца алоўкам сучасны запіс на рускай мове: “Конволют 6 алігагат”. На тытульных лістах 6-ці алігатаў прастаўлены алоўкам лічбы ад 1 да 6. Падаём апісанні гэтых частак:

1. Hymnus Acathistus in Sanctissimam Dei Genitricem Mariam, In Greca Ecclesia Celeberrimus, Ex interpretatione Illustrissimi ac Reverendissimi Domini D. Josephi Schiro. Ex Ordine S. Basillii Magni. Archiepiscopi Dyrrachini et Olim Vicarii Apostolici Provinciae Cimarae in Epiro. Romae, Anno 1744. Una cum sacro Indulgenciarum thesauro Vulgatus, Nunc autem in gratiam Sodalitatis Marianae Scholarum Zyrovicensium. Ad exemplar Romanum accurate recusus. Superiorum Permissu. Vilnae: typis S. R. M. Monachorum Basilianorum, Anno 1763. — XVI, 32 c.

2. Nauka dobrey smierci abo nabożeństwo do umierającego na krzyżu Jezusa Pana, y bolesney pod krzyżem naydroższej Matki. Na uproszenie szczęśliwego skonania, według ustaw, y zwyczaju Kongregacyi Dobrey śmierci, założonej w kościele Societatis Jesu, pod tytułem S. Kazimierza w Wilnie. Przedrukowana Roku Państkiego 1754. Z Dozwoleniem Starszych. W Drukarni Akad. Soc. Jesu. 54 c. [8 ark.].

3. Laudetur Jesus Christus a grzesznik przymuszony albo raczey nakloniony zbawienną Jezusa radą do pobożnego życia. Warszawa, 1751. W Drukarni J. K. Mói y Rzeczypospolitej XX. Scholarum Piarum. [24 ark.].

4. Przymierze abo pactum wzajemne S.Stanisława Kostki y onego Demotów za Przykładem Wielkiego ascety W.X. Mikołaja Lancycego societatis Jesu idących pod jedną szczególnie kondycyą formowane y do druku podane. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis Jesu, Roku 1758. 24 c. [12 ark.]

5. Pomoc grzesznikom upadającym do powstania, pokutującym do trwania w dobrym; albo nabożeństwo do S. Maryi Egypcianki y innych SS. Patronów pokutujących przez pewnego kapłana i teologa Zakonu S. Bazylego Wielkiego Złożone, y do druku za pozwoleniem Zwierzchności duchowney Podane. Roku Pańskiego 1763. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. u XX. Bazylianów. (На арк. 2 адв. гэтага алігата — гравюра з выявай прычащчэння Марыі Егіпецкай, надпісы: "S. Maria Egytiaca. J.Filipowicz sc. exē"). [2], 72 с.

6. Niewiasta niebieska dwoma skrzydlami miłości Boskieu y Bliżnego ozdobiona w niezliczonych łaskach swoich na miejscu od Boga naznaczonym po pustyni Borunskej ulatująca to iest officium albo godzinki o nayświętszej Maryi Pannie w cudownym Obrazie swoim w Powiecie Ośmiańskim w Mieście Borunach u WW. 00. Bazylianów Litewskich niezliczonemi łaskami iasniejącey. Przez jednego kapłana Świeckiego, Prothonotaryusa apostolskiego &c. wiecznego y poprzsieżonego tey Pani niewolnika złożone roku 1766. W Lwowie, w Drukarni bractwa SSS. Troycy. Гэта выданне апісана львоўскім бібліографамі на двух прагледжаных de visu экземплярах¹.

Нарэшце мы павінны паспрабаваць адказаць на пытанні — калі і для каго складзены канвалют БРАН? Датаваць яго можна не ранейшым часам, чым выданне пазнейшага з датаваных алігатаў — г. зн. 1766 годам. Пераплёт зборніка — сціплы пераплёт з карычневага кардону, тыповы для другой паловы XVIII ст., зроблены ён не нашмат пазней за 1766 г.

У канвалюце, які даследуеца намі, ёсьць дзве часткі, якія засталіся без асобнага апісання. Першая — гэта ўплеценыя пасля першага алігата 12 аркушаў тэкстаў малітваў да Багародзіцы на лацінскай мове. Папера і шрыфты, памеры паласы набору гэтага бестытульнага выдання не падобныя да папярэдняга. У канцы новавылучанага — 1-а — алігата ёсьць рукапісная прыпіска: "Reimprimatur Karolus Karp, Cap. Cat. et Offic. Surrog. Vilnen, mpp.". Надпіс зроблены пяром, карычневым чарнілам, рукоj, спрактыкаванай да пісання, але не вельмі цвёрдай —хутчэй за ўсё чалавека ў гадах.

Імя Каала Карпа сустракаеца яшчэ ў дзвюх кнігах гэтага канвалюта: ён "imprimatur" — пацвердзіў (як адзін са старэйшын базыльянскага ордэна — віленскі канонік) выданне "Акафістай" (Vilnae, typis S. R. M. Monachorum Basilianorum, Anno 1763) і "Набажэнства да св. Марыі Егіпцянкі" (Roku Pańskiego 1763. W Wilnie, w drukarni J.K.M. u XX. Bazylianów). Наяўнасць аўтографа Каала Карпа са словам "Reimprimatur" ("перазасведчаю") дазваляе зрабіць выснову, што малітвы да Багародзіцы на лацінскай мове былі дадрукаваны як працяг таго базыльянскага выдання (першага ў канвалюце), якое Карп ужо "засведчыў". Паколькі дадрукоўванне марыйных малітваў зробле-

¹ Запаско Я., Ісаевіч Я. Пам'ятки книжкового мистецтва. Львів, 1984. Кн. 2. Ч. 2. № 2440.

на ў іншы час і, па ўсёй верагоднасці, у іншай друкарні, можна дапусціць, што гэта была асабістая ініцыятыва або самога Карава Карпа, або некага, каго ён падтрымаў, уласнаручна перазаверыўшы дадрукойку. Злучэнне пад адной вокладкай кніг адной тэматыкі і аднаго выдання з аўтографам дазваляе выказаць думку, што Карава Карп і быў складальнікам і першым гаспадаром канвалюта.

У канвалюце Карава Карпа пасля апошняга апісанага бібліятэкамі алігата — львоўскай кніжачкі аб цудатворнай Барунскай іконе Багародзіцы — ёсьць яшчэ 8 друкаваных аркушаў, якія і па якасці паперы, і па шрыфтах, і па памерах паласы набору адрозніваюцца ад папярэдняга выдання. Мяркуючы па ўсім, мы маем справу яшчэ з адным асобным выданнем. Зробім, па магчымасці, яго апісанне. Выданне мае фармат актаво (8°), паласа набору 13 x 7,2 см. Складаецца з 8 аркушаў: A₁, A₂. Тытульны ліст адсутнічае. У верхній частцы першай старонкі наборны арнамент: крыжык аточаны чатырма акантаўымі лісткамі. Першое слова тэксту набрана большым кеглем і ў асобны радок, гэтым самым вылуччана як загаловак: “SPO’SOB Howorenija Patiera z Lud’mi prostymi; iazy’kom szczy’tym ruskim wy’ložony; dla rozumenija usich Ludey, nerozumiejszczych słowenskoho iazyka”. Далей надрукаваны: “Intencyja abo Pryczyna Patiera” (арк. 1), “Molitwa Hospodniaja” і “Bohorodycy Diewie” (арк. 1 адв.), “Sobranije Apostołskoje” і “Desiatero Bozoje Prykazaniye” (арк. 2), “Molitwa szczodennaja. Zadanija laski, oborony y pomoczy ot Boga y ot swiaty’ch.”, “Ofierowaniye Patiera” (арк. 5), “Informacya” (арк. 6 адв.), “Molitwa swiatoho Otca Ihnatija, fundatora y ustanowitela Zakonu Sobraniya Isusowoho; kotoruju howoruczym, Jan dwadcaty druhi Papa Ry’mski, nadau y pozwoliu trysta let proszczy y O’dpustu” (арк. 7 адв.). На адвароце апошняга, восьмага, аркуша (які часткова заліты чарнілам) заканчэнне тэксту, лацінская фраза “Soli Deo Honor et Gloria” і канцоўка наборнага арнаменту — трохвугольнік вострым канцом уніз.

Асаблівую ўвагу выклікае “Інфармацыя аб належным вымаўленні рускіх слоў для палякаў, каторыя добра не ўмеюць рускай мовы”. Гэты кавалачак паказвае, што ў сярэдзіне XVIII ст. не праста рабіліся запісы на “рускай” мове лацінскім алфавітам, але ішла свядомая філалагічная работа па адаптацыі лацінскага алфавіту з мэтай яго найлепшага фанетычнага дапасавання да асаблівасцей вымаўлення². Прывядзем гэты невялічкі раздзел цалкам:

² Для парабінання можна заўважыць, што прэцэдэнт быў зроблены ў Пачаеве ў 1776 г.: Алфавіт славяно-рускій в печатанні и рукописных книгах употребляемый ради учащихся младых чтения писмене того удобніе поразумети желающих латино-польским абезпадлом толкованый с приложением краткого изясненія ово силы в произношениі, ово потребы ко употреблению ті же словако-руских букв ново издан. Пачаев, 1776. 80, [8] арк. (Запаско Я., Ісаевіч Я. Пам’ятки книжковага мистецтва. № 2802.). На жаль, нам гэта выданне недаступнае.

“Informacya O wymawianiu należytym słów Ruskich, dla Polaków nie umiejących dobrze Ruskiego ięzyka.

1-mo. Nad Literami Vokalnemi: u, é, î, o, ú, ý polozone kreski, są to znaki tonowe słów. Przeto ta syllaba, w ktorey iest vocalis z kreską, ma się wymawiać z preciągiem głos w gurę podnosząc. Tak vg. w tych słowach: Hóspody, wýsluchay, syllaby pierwsze: Ho, wý tak się mają wyrażać, iako Do, ad, w tych słowach Łacińskich: Domino, áduva. A vg. spasenny, schódnia &c. wymawiają się iak: Profánus, voluntas, &c. W takich zaś słowach: vg. Hlid'i, żywotóm, &c. ton iest w ostatniej syllabie: d'i, tóm, iak w słowach Niemieckich: Verstand, Dignitet &c.

2-do. Dwie vocales spolne, składają iedną syllabę: gdy druga ma akcent taki: î, iako vg. to słówko: Kotoryî ma trzy syllaby, nie cztery. Pátier, ma dwie syllaby. Tieło także dwie.

3-tio. Litery Consonantes, naznaczone akcentem vg. d', t', niemowią się: De, Te, ale mollier miękko wymawiają się: Die, Tie, w iednej syllabie. vg. Bud', Hlid'i, Pryczast' &c.

4-to. Inne zaś wszystkie litery y syllaby, tak się wyrażają, iako w Polskim ięzyku”.

Цяпер, карыстаючыся інструкцыяй выдаўцоў, мы можам прачытаць тэксты больш прыбліжана да таго, як іх чулі ў XVIII ст. Вось як пачыналася “Песня да Прасвятое Багародзіцы”:

Marja Mati łaskawaja,
Mati y miłoserdnaja,
 Ty nas ot złoho boroni,
 A wo czas smerti choroni.
Marja Diewo nad Diewami,
Moli Bóha ty' za nami;
 Proszcu hrehóu nam uprosi,
 Syna twoho pereprosi.

Выкарыстанне лацінкі ў беларускай мове мае даўнюю гісторыю. Апошняя публікацыя, прысвеченая гэтаму пытанню, пачынае лік друкаваных лацінкай беларускіх кніг з віленскага выдання 1835 г. “Krótkie zebranie nauki Chrzeszczanskie...” і беластоцкага “Hutarka dwoch susiedou” (1861–1862)³. Праўда, пры гэтым аўтар агаворваеца: “Сохранившиеся ранние примеры такой записи относятся к середине XVIII в.”⁴. Але з апошнім сцвярджэннем мы не можам пагадзіцца. Не ад сярэдзіны XVIII, а ад другой чвэрці XVII ст. вядомы выданні “рускай”, “шчырай рускай” мовай лацінкай⁵. У гэтай “рускай” мове мы бачым шмат рысаў будучых беларускай і украінскай моў (прычым колькасць такіх рысаў непасрэдна не залежыць ад геаграфіі месца выдання). Аднак з “беларускай” ці “ўкраінскай” ідэяй гэта мова (“заходнеруская”) яшчэ не злучана. Беларускі жыхар Рэчы Паспалітай ужо ўсведамляе сябе беларускім

³ Мечковская Н. Зачем одному народу две азбуки?: (Кириллица и латинка в коллизиях белорусского возрождения) // Slavia orientalis, 1998. T. XLVII. Nr 2. S.283.

⁴ Тамсама. С. 282.

⁵ У 1642 г. у Вільні надрукавана брашура “Witanie na Pierwszy Wiazd z Krolowca do Kadlubka Saskiego Wileńskiego...”. У гэтай кніжцы мова аднаго з герояў — Сенкы Налівайкі — беларуская, перадаецца лацінкай. Гл.: Карский Е. Ф. Белорусы. Т. 2. Очерки словесности белорусского племени. Ч. 2. Старая западно-русская письменность. Пг., 1921. С. 212.

абывацелем і сведчыць аб гэтым на тытуле адной з кніг другой паловы XVIII ст. па-польску: “Obywatel bialoruski do stanów Rzeczypospolitey albo supplement odezwy wgledem podatków. S. I., 1788”. Змест кнігі — зварот да караля і саслоў-яў Рэчы Паспалітай з просьбай аб ураўненні ў правах грэка-уніяцкага духа-венства з рыма-каталіцкім. Пачатак: “Хай ніхто не здзіўляеца ані пытаеца з якога поваду і прычыны, цяпер ужо нешчаслівым лёсам у супольнай Айчыне чужаземец, гэтую да маіх некалі сабраціяў чыніць адозву”. (Асобнік, якім мы карысталіся, захоўваецца ў славянскім фондзе БРАН у Санкт-Пецярбургу).

У апошні час, дзякуючы працы бібліографаў і гісторыкаў культуры, мы ведаем больш кніг XVIII ст. з тэкстамі на “рускай” мове, больш новых імянаў і твораў. Аднак гэта датычыць хіба толькі рукапісных кніг. Колькасць вядомых друкаваных кніг доўгі час заставалася нязменнай. Для ўсёй “рускай” прасторы Рэчы Паспалітай гэта былі наступныя выданні:

1. “Wiara prawosławna pismem świętym, Oycjmi Świętym Soborami, Oycami Świętymi mianowicie Greckimi u Hystoryą Kościelną Przez X. Iana Societatis Jesu “Theologia obiasniona Od przyjętey Unij Boga z Człowiekiem Roku 1704. W Wilnie, w drukarni Academickiej S. J.”. 1704. 430 c. 4°. У кнізе “Wiara prawosławna...” надрукаваны сімвал веры на польскай і “рускай” мовах (с. 9–14) лацінкай, старым гатычным шрыфтам.

2. “Wzory Doskonałości Panienskiej Przez... Podane środki do ćwiczenia się w Rozlicznych Cnotach Zakonne życie zdobiących. Supraśl, 1722”. Па паведамленню Міхайлы Вазняка, у гэтай кнігачцы (ён карыстаўся няпойным асобнікам з бібліятэкі Асалінскіх) акрамя польскіх меліся 10 друкаваных “рускай” мовай песняў, аўтарам якіх быў Цімафеў Шчуроўскі ⁶.

3. “Wiara prawosławna pismem świętym, Oycjmii Świętym Soborami, Oycami świętymi mianowicie Greckimi u Hystoryą Kościelną Przez X. Iana Societatis Jesu Theologia obiasniona Od przyjętey Unij Boga z Człowiekiem Roku 1704. W Wilnie, w drukarni Academickiej S. J.”, 1747. 430 c. 4°. У перавыданні кнігі віленскага езуіта Кулешы “Wiara prawosławna...” надрукаваны сімвал веры на польскай і “рускай” (с. 9–14) мовах, лацінкай, старым гатычным шрыфтам.

4. “Pieśni o najświętszej Maryi Pannie, które się śpiewają przed Jej Cudownym Obrazem, koronami Watykańskimi ukoronowanym od Ojca Ś. Benedykta XIII, w roku 1727 dnia 15 Sierpnia u W.W. 00. Dominikanów, na Świętym Górze Różanowej, nad miastem Podkamieniem Cetnerowskim. We Lwowie, w drukarni SSS. Trójcy. R. 1752”. Гэты зборнік змяшчае ў пачатку пяць барадзічных песен на польскай і адну, лацінкай на рускай мове.

5. “Nauka zbawienia na missyi”. Львоў, 1767. Друкарня езуіцкага калегіума. 12°. [24] (змяшчае рускія песні на арк. B6 адв. – B12 адв.) ⁷.

6. “Pisn o Panu Jezusie w Turynieckim obrazie ...” (Львоў, 1767. Друкарня Філіповіча, 2° [I]) ⁸.

7. “Katechizm krotko zebrany”. (Львоў, друкарня св. Троіцы. 16°, 30 арк.) — 11песень, з іх 8 “рускіх” лацінкай ⁹.

⁶ Возняк М. З культурнага життя Украіни XVII–XVIII вв.// Записки научового таварыства імени Шевченка. Т. 108. Кн. 2. Львів, 1912. С. 67.

⁷ Запаско Я., Ісаевіч Я. Пам'яткі книжковага мистецтва. № 2479.

⁸ Тамсама. № 2482.

⁹ Тамсама. № 2512.

8. [Sroczynski Cornelius?] "Metodus Peragendi Missiones apostolicas in Provincia Rutena..." (Пачаеў, 1772. 8°, [2], 114, [4] арк., 2 уклейкі). У канцы кнігі — "Pesni nabožne na missyach zwyczayne" царкоўна-славянскай, польскай і "руской" мовай (арк. 104–114)¹⁰.

9. "Książka lekarstw końskich". На с. 9 кірылічна назва: [Ленкевич И.] "Книжиця для господарства Оukазующа як ратовати въ хороахъ всяку скотину... " ([Пачаеў], 1788. 12°, 111 с.). Тытульны ліст і прадмова надрукаваны на польскай мове (с. 3–8), на с. 10–97 тэкст кірыліцай, далей — той самы тэкст у іншай паслядоўнасці лацінкай¹¹.

10. "Kantyczka, albo nabožne pieśni w narzeczu Połockim. Połock, 1774". В. Ластоўскі пакінуў такое апісанне: "Гэткую кантычку мелі мае бацькі ў пачаткох 1890-х годаў, якія жылі ў той час у Дзісне. Мой бацька дастаў яе ад Якавіцкіх з-пад Хвядо́сава, таго ж павету. Асабліва цікавы былі ў ей калядныя песні, якія, дабраючы ноты, съпявалі ў нас у доме. Мела фармат каталіцкіх польскіх кантычаў, але шмат цянейшая, апраўлена была ў мяккую юхту з раменнымі завязкамі спераду"¹². Ведаў пра гэту кнігу і Я. Карскі, аб чым успамінае ў "Беларусах" (Т. 3. Ч. 2. С. 146), але агаварыўся, што на свае вочы гэта выданне не бачыў.

Такім чынам, мы маем дзеяцьцё выпадкаў выдання лацінкай тэкстаў на "руской" мове, з якіх па адным — у Супраслі і ў Палацку, па два — у Пачаеве і Вільні і чатыры — у Львове. Ні адна з успомненых кніг не выйшла як асобная, "руская" кніга — гэта былі большыя ці меншыя па аб'ёму тэксты на народнай мове, уключаныя ў польскамоўныя выданні. "Pisn o Panu Jezusie w Turynieckim obrazie ..." хаця і з'яўляецца асобным выданнем, але гэта — не кніга, а плакат (лістоўка). Адзінм выключэннем магла бы лічыцца палацкая кантычка, бо звесткі аб мове вынесены ў загаловак: "...w narzeczu Pojockim...", аднак адсутнасць вядомых захаваных асобнікаў і навуковага бібліографічнага апісання гэтага выдання не дазваляе праверыць такое дапушчэнне.

Выдаўцкае падабенства дадрукаваных марыйных малітваў алігата 1-а і "Спосабу гаварэння..." дазваляе меркаваць пра адну друкарню, а можа, і аднаго ініцыятара.

На тое, што "Способ гаварэння..." выдадзены хутчэй за ўсё езуітам, указвае малітва да заснавальніка ордэна Ігнація Лаёлы: "Molitwa swiatoho Otca Ihnatija, fundatora y ustanowitela Zakonu Sobranija Isusowoho; kotoruju howoruczym, Jan dwadcaty druhi Papa Ry'mski, nadau y pozwoliu trysta let proszczy y O'dpustu: Duszá Chrystówá, poświatí mené. Tiélo Chrystówoje, spasy' mené. Króu Isusa Chrystá, napoi mené. Wodá bokú Chrystówoho, odmy'í mené. Muka Chrystówaja, pokrepi mené. O dobrý Isúse, wysłuchaj mené. Mézy ránami twoimi, ukry'í mené; y nedopuskáy mnié, otlucz'y'tysia ot Tebe. Ot néprujatela złoho, oboroni mené. Wo czás smerti mojéja, pryzowi mené; y każy' mnié pruyti k tobie: szczób ja so świąty'mi v wybranymi twoimi chwaliu Tebé, wo wiki wikóu. A'min". Малітва Ігнація Лаёлы, ужо на польскай мове, ёсьць яшчэ ў адной кнігцы

¹⁰ Запаско Я., Ісаевіч Я. Пам'яткі книжковага мистецтва. № 2673.

¹¹ Тамсама. № 3435.

¹² Ластоўскі В. Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі: Спраба паясьніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XI стагодзьдзя. Коўна, 1926. С. 622–623.

канвалюта Карала Карпа, менавіта ў віленскім выданні “Nauka dobrey śmierci... w kościele Societatis Jesu, pod tytułem S. Kazimierza w Wilnie... Roku Pańskiego 1754 ... W Drukarni Akad. Soc. Jesu”, аднак па тэксту яна мае адрозненні, менавіта, месцы, што вылучаны ў нашым тэксце курсівам, у “Навуцы добрай смерці...” адсутнічаюць. Характэрна, што складальнік канвалюта ўпішёў гэта выданне ўслед за кніжкай аб Барунскім цудатворным абрэзе Багародзіцы, які знаходзіўся ў зямлі, дзе гаварыл “рускай” мовай — дыялектам, вельмі падобным да гаворак сучаснай Беласточчыны. Тоэ, што езуіты былі цесна звязаны з уніятамі і, прынамсі, з ордэнам базыльянаў, не выклікае сумнення. Ад самага пачатку базыльянскага ордэна, у які злучыліся, прыняўшы унію, праваслаўныя манахі, ішла гаворка аб tym, каб даць ім патрона з якога-небудзь лацінскага ордэна. Спачатку ў Рыме меркавалі на гэтую ролю айцоў кармелітаў босых з Кракава, але потым спыніліся на “Сабранні Ісусавым” — езуітах. Другая кангрэгация базыльянаў, якая адбылася ў Лайрышаўскім манастыры ў 1621 г., авбясціла: “Wiadomo niech będzie wszystkim braci naszym, ze dla lepszego y skuteczniejszego postępu w rzeczach naszych obieramy w towarzystwo y pomoc zakon swety oycow Jezuitów...”¹³.

Леанід Побаль (Мінск)

МАСКОЎСКІЯ РУКАПІСНЫЯ ЗВЕСТКІ АБ СТАРАЖЫТНАСЦЯХ БЕЛАРУСІ

У Маскве мною адшуканы рукапіс “Звесткі пра гарадзішчы і курганы ў Мінскай губерні”, які не ўводзіўся раней ў навуковы ўжытак. Указаныя ма-тэрыялы аб археалагічных помніках у межах былой Мінскай губерні былі са-бранны мясцовымі адміністрацыйнымі структурамі. Справамі гістарычнай ста-ражытнасці ў дарэвалюцыйнай Расіі непасрэдна займалася Міністэрства ўнут-раных спраў, якое і дасылала свае дырэктывы па дадзенай праблематыцы ў кожную губерню. У краіне існавала таксама Маскоўскае археалагічнае та-варыства. Яно вяло ўлік археалагічных помнікаў, займалася выкананнем ад-паведных даследаванняў. Названыя “звесткі” ў рэшце рэшт аказаліся ў пры-ватным архіве М. Д. Гвоздавер. Пашукамі гэтай крыніцы аўтар займаўся доўгі час. Аб месцах находжанні яе паведаміў П. Ф. Лысенку і мне доктар гістарыч-ных навук Л. В. Аляксееў (Масква), за што яму выказвае падзяку аўтар гэтых радкоў. Было ўстаноўлена: у дарэвалюцыйны перыяд рукапіс захоўваўся ў зборах вядомага рускага вучонага Дз. М. Анучына.

¹³ Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учебного округа. Вильна, 1900. Т. 12. С. 18.

Дакладны час зборання звестак на крыніцы не абазначаны. Не ўказаны і непасрэдны выканануць, які ўсе звесткі сабраў і абагуліў з аптыальных лістоў валацей і паветаў (Мінскі, Барысаўскі, Слуцкі, Ігуменскі, Мазырскі, Пінскі, Бабруйскі, Рэчыцкі, Навагрудскі). Наогул жа на дакуменце няма ніякіх подпісаў, старонкі не пранумераваны. На адной са старонак рукапісу захаваўся штамп: “ГМК научны архив X-036, 15”, а пасля слова “губерні” алоўкам пазначана лічба 214. З тэкста відаць, што археалагічная інфармацыя пра гарадзішчы і курганы названых вышэй паветаў у многіх выпадках вельмі сціслая.

Працуючы ў 60–80 гг. у Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архіве БССР, аўтар дадзеных радкоў вывучаў справы, якія датычыліся старажытнай гісторыі і археалогіі Беларусі. Сярод іх была і “Справа са звесткамі пра розныя помнікі гісторыі, якія знаходзяцца на тэрыторыі паветаў Мінскай губерні, 1882 г.”. На ёй указвалася, што гэты архіўны дакумент укамплектавалі ўжо ў пасляваенны час. Сюды ўвайшла толькі частковая інфармацыя пра археалагічныя помнікі, сабраная ў XIX ст. У тым ліку — некаторыя звесткі, атрыманыя з асобных паветаў пасля адпаведнага прадпісання адміністрацыі губерні ад 30 верасня 1882 г. за № 6866¹. У некаторых выпадках гэтыя звесткі супадаюць са звесткамі, зафіксаванымі ў маскоўскай крыніцы. У першапачатковых дакументах падаецца інфармацыя пра сельскіх настаўнікаў, якія добрасумленна збиралі звесткі аб археалагічнай спадчыне ў канкрэтных населеных пунктах, запаўнялі адпаведныя аптыальныя анкеты, ставілі свае подпісы, указвалі поўнія дадзенныя пра сябе. Такіх дадзеных у “Звестках” няма.

У XIX ст. па Мінскай губерні звесткі аб археалагічных помніках збираліся неаднаразова – напрыклад, у 1838, 1863, 1864, 1875, 1879 гг. Вынікі гэтых апытацінняў у навуковы ўжытак не ўводзіліся. У поўным аб’ёме не адшуканы і адпаведныя аптыальныя лісты.

Матэрыялы 70-х гг. XIX ст. выклікаюць асаблівую цікавасць. У іх, напрыклад, адзначана, што па няпоўных звестках Мінскага статыстычнага камітэта на тэрыторыі губерні ў 1879 г. налічвалася да адной тысячы гарадзішчаў і да 30 тысяч курганоў². Вядомы археолаг Беларусі мінулага стагоддзя В. З. Завітневіч у дакладзе, прыгнаным на пасяджэнні Кіеўскага гістарычнага таварыства 5 лістапада 1889 г., паведаміў, што ў межах Палесся зарэгістравана каля тысячы гарадзішчаў³. На жаль, спіс усіх канкрэтных гарадзішчаў і курганоў тады не быў уведзены ў навуковы ўжытак, звесткі аб іх не адшуканы.

У 1893 г. у Вільні адбыўся IX археалагічны з’езд. За пяць гадоў да яго пра вядзення ў губернях пачалося зборанне звестак аб археалагічных старажыт-

¹ НДГА, ф. 295, вол. 1, спр. 3823, б, в, г.

² Участие Минского губернского статистического комитета в Московской антропологической выставке настоящего года // Минские губернские ведомости. 1879. № 24. С. 399.

³ Завітневіч В. З. Из археологической экскурсии в Припятское Полесье // Чтение в Методическом обществе Нестора-летописца. 1890. Кн. 4. С. 16.

насцях, а вынікі з’езда былі ўведзены ў навуковы ўжытак. І яшчэ: у архіўных фондах НДГА захоўваюцца матэрыялы Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта: “Справа аб зборы звестак для складання карты”, распечатая 25 кастрычніка 1885 г. і скончаная 27 чэрвеня 1888 г. Ёсць таксама прадпісанне сакратара Маскоўскага археалагічнага таварыства Дз. М. Анучына (№ 464 ад 25 кастрычніка 1885 г.) аб падрыхтоўцы матэрыялаў для складання археалагічнай карты Расіі⁴. Ёсць падставы меркаваць, што менавіта такія даручэнні і былі



*Съобщенія
о Городищах и Курганах
въ Минской Губернії*

Загаловак рукапісу “Звесткі...”

дадзены Статыстычным камітэтам Мінскай губерні, а “Звесткі” — гэта вынік выканання ўказанага даручэння. Інфармацыя ж павінна была ўвайсці ў адпаведны том археалагічных карт.

Матэрыялы, зафіксаваны ў “Звестках”, не згубілі сваёй навуковай каштоўнасці і цяпер. Там названы гарадзішчы і курганы ў адпаведных урочышчах, на берагах вадаёмаў, якія мелі свае мясцовыя мікратапонімы. Плошча б. Мінскай губ. складала звыш 80 тысяч 152 квадратных вёрст⁵. Па адміністрацыйнаму падзелу ў яе ўваходзіла тэрыторыя 19 раёнаў сучаснай Мінскай вобласці (Барысаўскі, Бярэзінскі, Валожынскі, Вілейскі, Капыльскі, Клецкі, Крупскі, Лагойскі, Любанска, Мінскі, Нясвіжскі, Пухавіцкі, Салігорскі, Слуцкі, Смалявіцкі, Старадарожскі, Стойблюскі, Уздзенскі і Чэрвен'скі); поўнасцю ці часткова — чатыры раёны Брэсцкай вобласці (Баранавіцкі, Ганцавіцкі, Пінскі, Столінскі); чатыры — Гродзенскай (Дзятлаўскі, Іўеўскі, Карэліцкі, Навагрудскі); 11 — Гомельскай (Акцябрскі, Брагінскі, Ельскі, Жлобінскі, Жыткавіцкі, Калінкавіцкі, Лельчицкі, Лоеўскі, Мазырскі, Нароўлянскі, Петрыкаўскі); тры — Магілёўскай (Асіповіцкі, Клічаўскі, Круглянскі); і тры раёны Віцебскай вобласці (Докшыцкі, Лепельскі, Ушацкі). У паўднёвых межах губерні ўваходзілі таксама ў невялікай колькасці населеныя пункты Украіны, якія адміністрацыйна належалі да Пінскага і Мазырскага паветаў. “Звесткі” ўтрымліваюць інфармацыю пра 796 гарадзішчаў (з іх адно на Украіне), пра 1896 курганных некропаляў (шэсць на Украіне). Агульная колькасць помнікаў археалогіі — 2692 (з іх сем на Украіне).

⁴ НДГА, ф. 2502, вол. 1, адз. зах. 399.

⁵ БелСЭ. Мн., 1973. Т. 3. С. 236.

“Звесткі пра гарадзішчы і курганы ў Мінскай губерні” – надзвычай цікавы і важны рукапісны дакумент для вывучэння старажытнай гісторыі Беларусі ў межах ад VIII–V стст. да н. э. да XIII–XIV стст. н. э. На падставе вывучэння ўсіх гэтых матэрыялаў у комплексе з адпаведнымі археалагічнымі звесткамі, ужо ўведзенымі ў навуковы ўжытак⁶, аўтарам падрыхтавана да друку манаграфія “Старажытнасці Беларусі ў межах былой Мінскай губерні”, — 500 старонак машынапіснага тэксту з 41 рэсункам. Уся геаграфічная наменклатура мінулага стагоддзя там прывязана да сучаснага адміністрацыйнага падзелу.

Васілій Пуцко, Галіна Сафонава (Калуга)

КАЛУЖСКІЯ ПАРТРЭТЫ З СЯДЗІБЫ НЯМЦЭВІЧАЎ У СКОКАХ НА БРЭСТЧЫНЕ

Падзеі, звязаныя з Першай сусветнай вайной, адбіліся на лёсе розных збораў мастацкіх твораў Беларусі. Некаторыя з іх беспаспяхова адшукваюцца да гэтага часу ў Расіі, у той час як яны, магчыма, даўно знаходзяцца ў Польшчы, або маглі знаходзіцца там да Другой сусветнай вайны. І маглі загінуць разам з іншымі каштоўнымі матэрыяламі, ніколі не ўведзенымі ў навуковы ўжытак. Не зусім дакладным уяўляецца, у прыватнасці, лёс партрэтаў вялікай серыі, верагодна, вывезенай у Калугу ў 1915 г. з сядзібы Нямцэвічаў у вёсцы Скокі Гродзенскай губерні (цяпер Матыкальскі с/с Брэсцкага р-на Брэсцкай вобл.), пабудаванай у 1770-я гг.¹. Нам невядома, дзе першапачаткова былі размешчаны гэтыя партрэты і ў якой колькасці. Ведаем толькі, што 23 кэрціны ў 1922 г. з губернскага музея паступілі ў Калужскі гістарычны музей, які быў адкрыты ў лістападзе таго ж года, а ў 1925 г. — пераўтвораны у Калужскі абласны дзяржаўны музей.

У кнізе № 4 уліку экспанатаў гэтага музея, пачатай 2 чэрвеня 1936 г., на шчасце, зроблены пералік партрэтаў, большая частка якіх выключана 19 красавіка таго ж года. Прыводзім гэтыя звесткі ў адпаведнасці з названым інвентаром:

1. № 341. Партрэт Уладзіслава IV. X., м. 70 x 52. Выключаны 21.03.1959 г. (ордэр № 1397);
2. № 355. Партрэт невядомага са стужкай Белага арла. X., м. 70 x 52. Выключаны па акту 14.04.36 і па ордэру 21.03.1959 г.;
3. № 356. Партрэт Станіслава Панятоўскага. X., м. 64 x 49. Выключаны па акту 19.04.1936 г.;

⁶ Поболь Л. Д.. Археологические памятники Белоруссии: Железный век. Минск, 1983.

¹ Кулагін А. Н., Мальдис А. И. Усадьба Немцевичей // Свод памятников истории и культуры Белоруссии. Брестская область. Минск, 1990. № 418. С. 142–143.

4. № 370. Партрэт невядомага паляка. Х., м. 48 x 32. Выключаны ў 1936 г.;
5. № 371. Партрэт Баляслава Харобрага. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
6. № 372. Партрэт Яна Казіміра. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
7. № 374. Партрэт Нямцэвіча, стольніка віцебскага. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
8. № 375. Партрэт Ядвігі Сухадольскай. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
9. № 376. Партрэт Жалкеўскага. Х., м. 65 x 51. Выключаны 21.03.1959 г.;
10. № 377. Партрэт Аляксандра Нямцэвіча. Х., м. 87 x 69. Выключаны 19.04.1936 г.



Партрэт карала Сігізмунда II Аўгуста

11. № 379. Партрэт Сігізмунда Аўгуста. Х., м. 64 x 51. Выключаны 19.04.1936 г.;
12. № 384. Партрэт польскай каралевы Кацярыны. Х., м. 63 x 50. Выключаны 19.04.1936 г.;
13. № 388. Партрэт Марцеля Нямцэвіча. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
14. № 390. Партрэт папы Пія VIII. Х., м. 63 x 52. Захаванасць дрэнная, шмат восьипу;
15. № 393. Партрэт Станіслава Каняцпольскага. Х., м. Выключаны;
16. № 378. Партрэт Стэфана Баторыя. Х., м. Выключаны па акту інвентарызацыі 19.04.1936 г.;
17. № 401. Партрэт невядомага паляка. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;
18. № 403. Партрэт невядомага з ордэнам Белага арла. Х., м. 65 x 56. Выключаны 19.04.1936 г.;
19. № 495. Партрэт дзяцей Нямцэвіча. Х., м. Выключаны 19.04.1936 г.;

20. № 563. Партрэт невядомага паляка ў чырвоным. Х., м. 54 x 39. З сядзібы Корабавых. Выключаны 19.04.1936 г.;
21. № 567. Партрэт невядомага паляка ў брані. Выключаны 19.04.1936 г.;
22. № 605. Партрэт невядомай каталіцкай асобы. Выключаны 19.04.1936 г.;
23. Б/н. Партрэт невядомага з ордэнам Уладзіміра; (№ 606). Х., м. Выключаны 21.03.1959 г.

Як відаць з гэтага пераліку, названыя партрэты (за выключэннем, магчыма, апошняга) хутчэй за ўсё належалі да сядзібнай галерэі Нямцэвічаў у Соках. Твораў магло быць трохі болей. Для такога меркавання ў нас ёсьць канкрэтная падстава. На жаль, не былі знайдзены якія-небудзь пэўныя звесткі аб партрэтнай галерэі Нямцэвічаў перыяду яе знаходжання ў Соках, якія б да зволілі меркаваць аб колькасці карцін і складзе партрэтаваных. Магчыма, гэта змогуць зрабіць даследчыкі, якія больш глыбока вывучалі сядзібную культуру Беларусі. Не захаваўся і акт ад 19 красавіка 1936 г., які змяшчаў матывіроўку такога масавага выключэння экспанатаў Калужскага музея з уліковай дакументацыі. Аднак зусім не падобна, што гаворка можа ісці пра перадачу названых партрэтаў у іншую установу: справа ў тым, што некаторыя з іх пазней былі зноў прайнвентарызаваны пад іншымі нумарамі, некаторыя — выключаны паўторна, у 1959 г., у сувязі з іх перадачай у Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей. Такім чынам, у 1936 г. партрэты яўна былі асуджаны на знішчэнне, але фактычна знішчаны не ўсе. Нам таксама невядома, ці былі яны прыватнай уласнасцю Нямцэвічаў у час эвакуацыі ў Калугу ці ўжо былі перададзены ў які-небудзь музей. Інвентарных нумараў ранейшага часу на нямногіх захаваных партрэтаў няма, і гэта дае магчымасць лічыць, што карціны хутчэй за ўсё вывезены непасрэдна з сядзібы ў Соках.

У Беларусі пра партрэты, здавалася, забылі. І толькі лістом за № 12–1299 ад 14 жніўня 1958 г. Міністэрства культуры РСФСР інфармавала Калужскі абласны краязнаўчы музей аб тым, што “У кіраўніцтва музеяў і аховы помнікаў прыйшоў ліст з Міністэрства культуры Беларусі, дзе гаворыцца пра тое, што ў Калужскім краязнаўчым музее захоўваюцца экспанаты, вывезеныя яшчэ ў гады Першай сусветнай вайны з музеяў г. Гродна і Гродзенскай губерні. У прыватнасці, у Калужскім краязнаўчым музее знаходзяцца партрэты дзеячаў з калекцыі, якая належала польскаму паэту і ўдзельніку вызваленчага руху Польшчы канца XVIII і першай паловы XIX стст. Ю. Нямцэвічу, і тры шаблі, адна з якіх належала польскаму каралю Стэфану Баторыю. У лісце ставіцца пытанне аб перадачы гэтых экспанатаў Гродзенскаму дзяржаўнаму гісторыка-археалагічнаму музею”. Міністэрства прасіла даць заключэнне аб гэтых творах і аб магчымасці іх перадачы ў Гродзенскі музей.

Як неўзабаве высыветлілася, ніякай шаблі Стэфана Баторыя ў Калузе не было, і сцвярджэнне пра тое, што ў Калужскім краязнаўчым музее захоўваюцца экспанаты з музеяў у Гродне і Гродзенскай губерні, таксама не адпавядала рэчаіснасці. Гэта даказвае, што запыт быў зроблены на падставе не даку-

ментальныx крыніц, а хутчэй за ўсё нейкіх агульных чутак. Тым не менш, лістом ад 27 студзеня 1959 г. Калужскі краязнаўчы музей паведаміў Гродзенскаму гісторыка-археалагічнаму музею аб сваёй згодзе “ў парадку пераразмеркавання фондаў” выдзеліць наступныя экспанаты — партрэты з калекцыі Нямцэвіча:

1. Партрэт невядомага са стужкай Вялікага арла (№ 355);
2. Партрэт невядомага з ордэнам Уладзіміра (№ 606), пам. 67 x 50;



B. Стэфаноўскі. Партрэпт карала Стэфана Баторыя

3. Партрэт Уладзіслава IV (№ 341), пам. 64 x 50;
4. Партрэт Жалкеўскага (№ 376), пам. 64 x 50;
5. Партрэт невядомага з сінім бантам.

Калі папярэдняя чатыры партрэты адпавядаюць № 2, 23, 1 і 9 раней прыведзенага пераліку, то апошні цяжка атаясаміць з адным з канкрэтных твораў, тым больш што ў цытаваным намі спісе пазначаны ў якасці перададзеных у 1959 г. толькі чатыры работы. Менавіта тады ў Гродна з Калугі былі яшчэ перададзены бронзавыя партрэты-медальёны ў драўляных рамках Нямцэвіча (інв. № 1062) і Чартарыйскага (інв. № 1063), а таксама шабля 1863 г. з металічным эфесам, аздобленым выявай рыцарскіх даспехаў (інв. № 1279).

Трэба сказаць, што творы, якія былі вернуты ў Гродна, ляжалі там без руху на працягу сарака гадоў. Яны не былі ўведзены ў навуковы ўжытак, толькі перамясяціліся з адной музейнай калекцыі ў іншую. У той жа час “Гісторыя беларускага мастацтва” зафіксавала вельмі мала аналагічных работ, што харктырызуюць сядзібныя патрэтныя галерэі Беларусі канца XVIII – першай паловы XIX ст.

Тым часам у фондах Калужскага абласнога краязнаўчага музея некалькі гадоў таму намі былі выяўлены пяць партрэтав з ліку выключаных у 1936 г. Узнікла жаданне надрукаваць іх выявы з перададзенымі ў Гродна ў 1959 г., але атрымаць фотаздымкі апошніх так і не ўдалося, хоць гродзенскія калегі былі намі інфармаваны аб знаходцы. Таму даводзіцца ахарактарызаўца тут толькі тыя партрэты з разглядаемай серыі, якія цяпер захоўваюцца ў Калузе. Яны ўяўляюць сабой рознай фарматныя палотны на падрамніках. Магчыма, гэты матэрыйял заахвоціць даследчыкаў, больш дасведчаных у іканаграфіі прадстаўленых на партрэтах Нямцэвічаў і іх сучаснікаў, да вывучэння твораў, якія працяглы час былі невядомыя.

На першым партрэце (інв. № 4460/2, пам. 64 x 51, вядомым пад № 379) — пагрудная выява польскага караля Сігізмунда II Аўгуста (1548–1572), з імем якога, як і з імем яго бацькі Сігізмунда I (1505–1548), звязана эпоха польскага Рэнесансу. Сігізмунд прадстаўлены ў касцюме іспанскага тыпу, у трохчацвяртным павароце ўлеву, з цыліндрычным каплюшам на галаве. Уверсе злева знаходзіцца суправаджальны подпіс: *Zigmunt August K. P. W. X. L.* На адваротным баку — наклейка з фамільным гербам Урсын-Нямцэвічаў і наступным абазначэннем у два радкі: *Z Zbioru Xięg / Jul. Ursin Niemcewicza.* Не выключана, што яна з'явілася ў сувязі з экспанаваннем партрэта на якой-небудзь выставе, магчыма нават ў Гродне.

Сігізмунд II Аўгуст быў апошнім польскім каралём з роду Ягайлаў, і менавіта пры ім на Люблінскім з'ездзе ў 1569 г. была заключана Люблінская унія. Паводле яе Польша, Літва і Украіна ўтварылі адзінную дзяржаву — Рэч Паспалітую. Вядома некалькі партрэтав гэтага караля. Гэта — старая копія аднаго з іх, што, напэўна, адносіцца да апошніх гадоў жыцця Сігізмунда II Аўгуста, які не меў нашчадка. І толькі ў 1576 г. каралём быў выбраны муж сястры нябожчыка, Анны, — сяміградскі князь Стэфан Баторый.

Менавіта Баторый прадстаўлены на другім партрэце (інв. № 4460/4, пам. 65 x 52, раней вядомы пад № 378). Выява караля пагрудная, у трохчацвяртным павароце ўлеву, ідээнтычная партрету, які быў выкананы ў Львове ў 1576 г. Войцехам Стэфаноўскім². У параўнанні з арыгіналам гэтая старая копія мае

² Dobrowolski T. Polskie malarstwo portretowe: Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu. Kraków, 1948. S. 73–74, 173–174. Tab. 36; Gębarowicz M. Portret XVI–XVIII wieku we Lwowie. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1969. S. 18–21. Ryc. 2, 3; Тананаева Л.И. Сарматский портрет: Из истории польского портрета эпохи барокко. М., 1979. С. 107. Илл. на с. 105.

шэраг адрозненняў, якія выяўляюцца галоўным чынам у спрашчэнні ўзору і відазмяненні дэталяў. Стэфан Баторый тут выглядае значна маладзей, яго твар без маршчын і западзін, позірк не выдае той стомленасці, якая характэрна для прыжыщёвых і пахавальных партрэтав караля³.

На трэцім партрэце (інв. № 4460/3, пам. 63 x 52, раней вядомы пад № 390) амаль паўфігурная выява Пія VIII, папы рымскага, які займаў трон вельмі кароткі час (1829–1830). Партрэт хутчэй за ўсё прыжыщёвы. Ён выгадна вы-



*A.-C. Брадоўскі. Партрэт Ю. Урсын-Нямцэвіча
("Партрэт невестомага ў футыры")*

лучаецца высокім мастацкім узроўнем выканання, але ўспрыманню жывапісу перашкаджаюць шматлікія (хоць і не вельмі вялікія) восыпы фарбавага слоя. Пій VIII паказаны ў звычайнай вопратцы, у трохчаствяртным павароце ўлеву. Мастак добра перадаў хваравіты стан яшчэ не старога чалавека, погляд яго стомленых вачей. У ніжній частцы палатна, пасярэдзіне, часткова захаваўся надпіс: "Piov PM".

На чацвёртым партрэце (інв. № 4460/1, пам. 72 x 60 см, раней вядомы пад № 401) паказаны невядомы шляхціц, магчыма, з сям'і Нямцэвічаў. Прадстаў-

³ Белецкий П. Украинская портретная живопись XVII–XVIII вв. Л., 1981. С. 26–30.

лены ён пагрудна, у трохцацвартным павароце ўлева. Мяркуючы па тыпалогіі кафтана, у які апрануты партрэтаваны, арыгінал гэтай карціны мог адносіцца да сярэдзіны XVII ст. Паголены мужчына – у гадах, з закрученымі ўверх вусамі. Твар добра мадэляваны. Манера ўзнаўлення фактуры адзення не выключае аднясення гэтага капійнага твора да першай трэці XIX ст.

Апошні, пяты партрэт (інв. № 1211, пам. 56 x 47, раней вядомы пад № 388), уяўляе сабой палатно без падрамніка. У музейных інвентарах лічыўся “Партрэтам афіцэра XVIII ст.”. На ім прадстаўлены пагрудна, у трохцацвартным павароце ўправа, маладжавы шляхціц з вусамі, у вопратцы, характэрны для апошніяў чвэрці XVIII ст. На адваротным баку палатна — трохрадковы суправаджальны надпіс: Marcelli Ursin Niemcewicz / Podczaszy Wojewodzta Podlaskiego / R. P. 1785). Пазначаную дату можна лічыць часам напісання партрэта, які, у адрозненне ад папярэдніх, з’яўлецца арыгіналам выявы падчашага Падляшскага ваяводства Марцэлія Урсына-Нямцэвіча, бацькі Юліяна Урсына-Нямцэвіча — вядомага польскага пісьменніка-публициста. Марцэлій (Марцэлі) памёр у 1802 г.

Да пералічаных партрэтав, безумоўна, трэба далучыць яшчэ адзін, што знаходзіцца ў зборах Калужскага абласнога мастацкага музея (інв. № Ж-629, пам. 68 x 52,5). Ён калісці знаходзіўся ў мастацкім аддзеле Калужскага дзяржаўнага музея (інв. № 137), адкуль як “Партрэт невядомага ў футры” быў перададзены ў гістарычны аддзел у маі 1929 г. Там неўзабаве гэты “партрэт мужчыны ў багатым футры” (№ 5567) вызначылі як магчымы партрэт рускага паэта Ю. А. Няледзінскага-Мялецкага і, адпаведна, уключылі ў экспазіцыю пададдзела дваранскага побыту⁴. З такім вызначэннем твор у 1970 г. вярнуўся ў Калужскі мастацкі музей, дзе, нарэшце, быў вызначаны як аўтарская рэпліка партрэта Юліяна Урсына-Нямцэвіча (1758–1841) майстра жывапісу Антонія Станіслава Брадоўскага (1784–1832), які выкананы ім у 1820 г. і які захоўваецца цяпер у зборы Нацыянальнага музея ў Варшаве⁵. Варшаўскае палатно, як вядома, спачатку належала Таварыству сяброў навук, якому было падаравана самім аўтарам, а пазней — паэту В. А. Жукоўскаму⁶. Потым яно знаходзілася ў Траццякоўскай галерэі ў Маскве, адкуль у 1925 г. было перададзена Нацыянальнаму музею ў Варшаве⁷. Такім чынам, партрэт Юліяна Урсына-Нямцэвіча ўваходзіў у склад калекцыі, звязанай з яго імем, і знаходзіўся ў Скоках да Першай сусветнай вайны.

⁴ Краткий путеводитель по историческому отделу Калужского государственного музея / Сост. Извеков В. И., Шереметева М. Е. Калуга, 1929. С. 28.

⁵ Гужова И. В. Минимый портрет Ю. А. Нелединского-Мелецкого//Сборник Калужского художественного музея. Калуга, 1993. Вып. 1. С. 142–149. Илл. 90, 93.

⁶ Брангель Н. Н. Искусство и государь Николай Павлович // Старые годы. 1913. Июль – сентябрь. С. 58.

⁷ Варшава, Национальный музей, инв. № 212439, разм. 77 x 6. Узнаўленне: Malarstwo polskie: Oświecenie, klasycyzm, romantyzm. Warszawa, 1976. № 74.

Вывезеныя ў Калугу разам з архівамі і іншай маёmacцю партрэты пасля праведзенай у 1918 г. канфіскацыі апынуліся ў музейным фондзе Губмузея, адкуль былі хутка перададзены ў толькі што адкрыты мастацкі музей. Па спісах, складзеных у 1922 г., у ліку намаляваных на гэтых партрэтах павінны быць названы віцебскі стольнік Нямцэвіч, Ядвіга Нямцэвіч, Марцэлій Нямцэвіч, Аляксандр Нямцэвіч, дзеци Нямцэвіча. У цытаваных раней запісах у інвентарнай кнізе 1936 г., як можна ўбачыць, частка партрэтаў абызлічана, у выніку чаго з'явілася многа “невядомых”. Хоць парапальна нядаўна было каму паказаць, дзе хто намаляваны. На мяжы 1920–1930 гг. адбылася змена музейных работнікаў, калі замест спецыялістаў прыйшлі выпадковыя людзі, якія не мелі ніякага ўяўлення аб гэтых творах і tym больш аб намаляваных “польскіх панах”. Дарэчы, названы раней “віцебскі стольнік Нямцэвіч” — гэта яўна стольнік вілкамірскі Ежы Урсын-Нямцэвіч.

Тут наўрад ці трэба прыводзіць радавод Нямцэвічаў, якім належала сядзіба ў Соках, і tym больш падрабязна расказваць пра паэта, пісьменніка-публицыста Юліяна Урсына-Нямцэвіча, аўтара папулярных у Польшчы “Гістарычных песень” і “Гістарычных падарожжаў”⁸. Нашай непасрэднай задачай было па магчымасці сабраць і часткова сістэматызаваць матэрыялы, якія датычацца складу і лёсу партрэтнай галерэі з сядзібы на беларускай тэрыторыі. Магчыма, захаваліся больш поўныя пералікі партрэтаў, нам невядомыя. Але і ў такім выпадку вельмі сумныя вынікі старонкі гісторыі партрэтнай галерэі, відаць, патрабуюць дэталёвага асвятлення, наколькі гэта дазваляюць зрабіць дакументальныя крыніцы і асобныя ацалелыя палотны.

Вынікае, што галерэя партрэтаў была створана ў канцы XVIII – першай трэці XIX ст., але ў яе склад былі ўключаны копіі шэррагу ранейшых партрэтаў польскіх каралеў і продкаў уладальніка калекцыі. Безумоўна, гэта галерэя мела свае асаблівасці, якія выплучалі яе з іншых, больш вядомых, што ўвайшлі ў наўковы ўжытак⁹. Партрэтаў жа з сядзібы ў Соках гэта яшчэ толькі чакае — пасля рэстаўрацыі і вывучэння. На жаль, галерэю ў цэлым цяпер ужо не ўзнавіць. Але пашырыць і паглыбіць веды аб ёй, аб партрэтаваных асабах і аб яе уладальніках магчыма. І зрабіць гэта можна толькі агульнымі намаганнямі.

Пераклад з рускай Ірыны Тамільчык

⁸ Czartoryski A. Żywot J. U. Niemcewicza. Paruż, 1860; Полховская С. П. Род Урсын Немцевичей на Гродненщине // Наш радавод. Гродна, 1993. Кн. 5. Ч. 1. С. 123–126.

⁹ Гл.: Другое нараджэнне партрэтаў з Нясвіжа і Гродна. Каталог. Мін., 1981; Głowačka-Pochęć T. Portrety książąt Wiśniowieckich w Wilanowie i ich pierwowzory // Buletyn Historii Sztuki. R. XXX (1968). Nr 2. S. 191–205; Fijałkowski W., Voiše I. Portrety polskie w galerii wilanowskiej. Warszawa, 1978; Gdzie Wschód spotyka Zachód: Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej (1576–1763). Katalog wystawy pod kierunkiem J. Malinowskiego. Warszawa, 1993.

Таццяна Роіччына (Мінск)

ПЕРАМЕШЧАНЫЯ БЕЛАРУСКІЯ КНІГАЗБОРЫ: БІБЛІЯТЭКА РАДЗІВІЛАЎ (НЯСВІЖ – САНКТ-ПЕЦЯРБУРГ – ХЕЛЬСІНКІ)

Сярод найбольыш вядомых гістарычных беларускіх кнігазбораў на першым месцы стаіць бібліятэка роду Радзівілаў у Нясвіжы. Кнігазборы існавалі і ў іншых маёнтках і палацах роду, але Нясвіжская бібліятэка (пасля 1586 г. — Ардынацкая) заўсёды заставалася галоўнай.

Буйнейшая бібліятэка Рэчы Паспалітай, яна была вядома ўжо ў XVI ст. Разам з бібліятэкай збіраўся і архіў (яго гісторыя патрабуе асобнай гаворкі). Бібліятэка камплектавалася рукапісамі і выданнямі, прывезенымі з Еўропы, кнігамі з друкарняў Вялікага Княства Літоўскага, у тым ліку Брэсцкай і Нясвіжскай. Асобным аддзелам захоўваўся вялікі збор з Бельска-Падляшскага — “Бельская бібліятэка”, які жонка Карава Станіслава Радзівіла (1669–1719) Анна Кацярына з Сангушкаў (1676–1719) прынесла ў пасаг. Таксама асобным зборам захоўвалася т. зв. Бібліятэка Флемінга, якая была набыта Радзівіламі пасля смерці яе ўладальніка, маршалка польнага графа Якуба Генрыха Флемінга (1667–1728)¹. У 1749 г. для бібліятэкі быў пабудаваны специяльны будынак.

З самага пачатку існавання бібліятэкі яна не толькі папаўнялася, але і несла страты. Яшчэ кардынал Ежы Радзівіл (1556–1600) шмат кніг ахвяраваў віленскім езуітам. Але да 1770 г., па звестках Ф. Радзішэўскага² і Е. Хвалевіка³, нясвіжскі кнігазбор налічваў каля 20 000 тамоў. Ён складаўся большай часткай з французскіх выданняў; менш было лацінскіх і зусім няшмат — польскіх (гэта пацвярдждае аналіз спісу з Бібліятэкі Хельсінгскага універсітэта). Але Радзішэўскі памыляецца, калі піша, што выданняў да 1650 г. у яе складзе не было. Па-першае, сёння толькі ў фондах Бібліятэкі РАН зафіксавана 11 інкунабулаў — заходненеўрапейскіх выданняў XV ст., — паходжаннем з Нясвіжскай бібліятэкі Радзівілаў⁴ (усе паступленні 1772 г.), з эксплібрисам “Ex Bibliotheca ducali Radiviliana Nesvisiensis”: шэсць асобных выданняў і два канвалюты (у адным пераплецена два, у другім — троі выданні).

¹ Ніколаев Н. В. Несвіжская бібліотека князей Радзивиллов // Книга в России XVIII – середины XIX в.: Из истории Библиотеки Академии наук: Сб. науч. тр. Л., 1989. С. 140–147.

² Radziszewski F. W. Wiadomości historyczno-statystyczne o znakomitych bibliotekach i archiwach publicznych i prywatnych. Kraków, 1875. S. 52–54.

³ Chwalewik E. Zbiory polskie... Warszawa; Kraków, 1927. T. 2. S. 7–11.

⁴ Каталог инкунабулов / Б-ка АН СССР; Сост. Е. И. Боброва. Л., 1963.

Кнігі — у адметных скуранных пераплётах, з цісненем, зашпількамі і металічнимі аздабленнямі. Сярод іх — два выданні Бібліі, знакамітая “Сусветная хроніка” Х. Шэдэля, выдадзеная А. Кобергерам у Нюрнбергу ў 1493 г. (у ёй каля 1800 дрэварытаў), “Гісторыя Аляксандра Вялікага”, творы Вергілія, Цыцэrona і інш. Самае старое выданне — страсбургскае 1473 г. Дарэчы, у каталогу інкунабулаў універсітэцкай бібліятэкі ў Тарту падаецца страсбургскае выданне 1496: [Pseudo]-Bonaventura. *Meditaniones vitae Christi*, з экслібрисам Нясвіжскай бібліятэкі і пячаткай: “Biblioth. Imper. Acad. Scien.” Гэта значыць, што яна ўваходзіла ў склад першай Радзівілаўскай бібліятэкі і трапіла ў Тарту ўжо з Санкт-Пецярбурга. Па-другое, той жа спіс з Хельсінкі паказвае даволі шмат выданняў XVI ст., у тым ліку і палеатыпаў (выданняў 1-й паловы XVI ст.).

Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. Радзівілаўская бібліятэка па загаду Кацярыны II была дастаўлена А. Бібікам у Санкт-Пецярбург і перададзена ў веданне Акадэміі навук. Яна, як асобны кнігазбор, паступіла ў Бібліятэку Акадэміі навук у жніўні 1772 г. Pra яе паведамлялася ў папулярнай у Еўропе “Гісторыя Кацярыны II” Ж.-А. Кастэра⁵, у “Літаратурным, палітычным і філасофічным падарожжы ў *Racîo*” П.-Н. Шантро⁶, у кнізе Фортыя дэ Піля⁷ і інш. Яна налічвала 14 892 кнігі, якія займалі 96 скрыніяў (без уліку гравюр, планаў і нот) і былі размешчаны ў цэнтральнай частцы Кунсткамеры пад вежай, у памяшканні, дзе некалі быў “анатамічны тэатр”, у спецыяльна заказаных шафах. Тут у 34 шафах бібліятэка Радзівілаў захоўвалася на працягу ўсяго XVIII ст. як асобная калекцыя⁸.

Лёс Радзівілаўскай бібліятэкі на працягу большіх двух стагоддзяў ў складзе фондаў БАН быў складаны. І тут па розных прычынах яна страчвала большыя ці меншыя свае часткі. На жаль, у БАН не была забяспечана ў неабходнай меры захаванасць фондаў. Ужо ў пачатку XIX ст. паведамлялася аб тым, што асабліва падверглася раскраданню Нясвіжская бібліятэка, бо была размешчана на адкрытых паліцах і ў праходзе⁹. Па некаторых звестках, у 1800 г. было пастаўлена пытанне аб перадачы яе з Акадэміі, але невядома, ці адбылася тады гэтая перадача і куды іменна.

Уключэнне ў фонды БАН асобных кнігазбораў мела вынікам накапленне ў ёй дублетаў. У 1813 г. бібліятэкар акадэмік Ф. Шуберт зверыў каталог БАН з каталогам Нясвіжскай бібліятэкі і знайшоў 1697 назваў дублетаў у 2545 та-

⁵ Castera J. *Histoire de Catherine II, imperatrice de Russie*. Paris, 1800. T. 2. P. 223–224.

⁶ Chantreau P.-N. *Voyage philosophique, politique et littéraire, fait en Russie pendant les années 1788–1789*. Hambourg, 1794. T. 1. P. 286.

⁷ Fortia de Piles A.-T. *Voyage de deux française en Allemagne, Danemark, Suede, Russie, et Pologne fait en 1790–1792*. Paris, 1796.

⁸ Архіў РАН (Санкт-Пецярбургскі архіў). Ф. 3, вол. 8, № 87, арк. 1–15; История Бібліотекі АН СССР: 1714–1964. М.; Л., 1964. С. 138.

⁹ Протоколы конференции Академіі наук. 1821. №. 78; История... С. 214.

макс. У сакавіку 1814 г. гэтыя кнігі былі адпраўлены ў Маскоўскій універсітэт дзеля аднаўлення бібліятэкі, што была знішчана ў 1812 г.¹⁰

У верасні 1827 г. у выніку пажару быў знішчаны кніжны фонд універсітэта ў фінскім горадзе Або (Турку). Па пастанове канферэнцыі Расійскай акадэміі навук 7 лістапада 1827 г. вырашана было перадаць у зноў створаны універсітэт у Хельсінкі (у той час — Гельсінгфорс) дублеты з фондаў Бібліятэкі АН па дзвюх дысыплінах — тэалогіі і юрыспрудэнцыі. Падбор кніг і афармленне іх перадачы было даручана акадэмікам гісторыку Ф. Кругу, усходазнаўцу Х. Фрэну і філолагу Ф. Грэфе. На кнігах, каб пазбегнуць злоўживання, павінны былі зрабіць наклейкі тыпу эклібрываў з надпісам на лацінскай мове: “Ex publicis Bibl. I. Acad. Scient. Petrop.”.

У 1828 г. бібліятэкар Замежнага аддзялення В. Эртэль прадставіў каталог дублетаў, якія было вырашана адправіць у Гельсінфорскі універсітэт. Адпаведна са справаўдзачай Эртэля, туды было адасланы 566 тамоў дублетаў і 3 476 тамоў не-дублетнай літаратуры тэалагічнага і юрыдычнага зместу, як з фондаў уласна БАН, так і Нясвіжскай бібліятэкі¹¹ (няпоўны спіс высланных кніг захаваўся ў архіве)¹². Пазней, у 1850 г., акадэмікам К. Бэрэм было адзначана, што ў Гельсінфорскі універсітэт былі адпраўлены кнігі па тых навуках, “которые в Академии не имеют представителей”¹³ (тэалогія была няпрофільнай для Акадэміі навук).

У канцы 70-х гг. ХХ ст. супрацоўнікі БАН СССР працавалі ў фондах універсітэцкай бібліятэкі ў Хельсінкі з мэтай выяўлення рэдкіх кніг з прыватных бібліятэк і Бібліятэкі АН. Было знойдзена больш за 1 500 адзінак, якія мелі штампы БАН XVIII ст. ці нейкія іншыя прыкметы. Самы вялікі комплекс кніг, выяўлены ў Хельсінкі (з тых, што раней былі ў БАН), паходзіць з Радзівілаўскага збору. Па прыкметах была зафіксавана 421 кніга¹⁴. Даследчыца гісторыі бібліятэчнай справы М. В. Кукушкіна, якая сама працавала над выяўленнем кніг у Хельсінкі, піша, што “[... несвіжская] коллекция целиком в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в. была передана в библиотеку Хельсинкского университета”¹⁵. Але гэтае меркаванне не адпавядае звесткам аб пазнейшай гісторыі часткі Радзівілаўскага кнігазбору, што засталася ў БАН.

У 1996 г. А. Разанаў прывез з Хельсінкі ў Скарынаўскі цэнтр камп’ютэрную раздрукуюку апісання выданняў з Радзівілаўскай бібліятэкі, што цяпер

¹⁰ Протоколы... 1814. № 63, 88. Каталог адпраўленых кніг захаваўся (гл. Архіў... Ф. 158, воп. 1, № 462); спіс кніг па 38 аддзелах ёсць таксама ў справах Канферэнцыі (гл. Архіў... Ф. 1, воп. 2, 1813, № 276, арк. 4–25); История... С. 197.

¹¹ Архіў... Ф. 1, воп. 2, 1829, № 679; История... С. 197.

¹² Архіў... Ф. 158, воп. 1, № 461; История... С. 197.

¹³ Архіў... Ф. 2, 185, № 15, арк. 26; История... С. 197.

¹⁴ Кукушкіна М. В. Редкіе книги из частных библиотек и Библиотеки Академии наук в библиотеке Хельсинкского университета // Русские библиотеки и их читатель: (Из истории рус. культуры эпохи феодализма). Л., 1983. С. 159.

¹⁵ Таксама.

захоўваюцца ў бібліятэцы універсітэта. Гэты спіс быў перададзены ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі, дзе зараз вядзеца работা па бібліографічнай рэканструкцыі калекцыі (у камп’ютэрным рэжыме).

У спісе, што дасланы з Хельсінкі, улічаны 820 выданняў. Без даследавання саміх фондаў цяжка дакладна вызначыць разыходжанні ў лічбах. Магчыма, за 20 гадоў былі зроблены новыя знаходкі; колькасць выданняў магла значна павялічыцца за кошт распісаных канвалютаў (некаторыя з іх змяшчаюць па некалькі алігатаў). Калекцыя мае шыфр “Ra”, але з апісання кніг, што ўключаны ў спіс, часам не бачны правененцыі, якія сведчылі б аб дачыненні выдання менавіта да гэтага кнігазбору.

Па зместу кнігі адпавядаюць той тэматыцы, што была вызначана для перадачы кніг: абсалютная большасць з іх кнігі па тэалогіі і юрыспрудэнцыі. Шырока прадстаўлены філасофскія і рэлігійныя выданні — каталогі і пратэстанцкія. Сярод аўтараў — тэолагі і царкоўныя дзеячы, прадстаўнікі заходніх патрыстыкі Аўрэлій Аўгусцін і рымскі пісьменнік і філосаф Сенека, французскія філосафы, пісьменнікі, царкоўныя дзеячы — Антуан Арно, Жак Басюэ, Блэз Паскаль, П’ер Бейль, кардынал Рышэль; галандскія — багаслоў “ерасіярх” Янсеній і філосаф-матэрыяліст Барух Спіноза; англійскі філосаф Джон Лок, італьянскі — Джавані Бенавентура; вядомыя дзеячы Рэфармациі Жан Кальвін, Файст Сацын, Генрых Булінгер і інш. У спісе — царкоўна-рэлігійныя і літургічныя каталогі і пратэстанцкія выданні — бібліі, місалы, катэхізісы і інш. Значна менш юрыдычныя літаратуры, сярод якой — праца нямецкага юрыста і філосафа Крысціяна Тамазія, т. зв. *Corpus juris civilis* — кафедры Юсцініяна, сістэматычнае выкладанне візантыйскага права VI ст. і інш. Часам трапляюцца адзінкавыя экземпляры кніг па гісторыі, геаграфіі і нават белетрыстыка — “Дон Кіхот” М. Сэрвантэса на французскай мове ці выданне Брантома. Сярод нешматлікіх польскіх выданняў можна вылучыць “Sylvar Quator” 1590 г. польскага мысліцеля-гуманіста Анджэя Маджэўскага-Фрыча да “Monumenta Sarmatorum” Шымана Старавольскага. Але ва ўсім спісе няма ніводнага выдання на польскай мове, хаця асноўныя заходненеурапейскія мовы — латынь, французская, нямецкая, італьянская, англійская, нават шведская — у гэтай частцы кнігазбору прадстаўлены. Чатыры выданні са спісу маюць аўтарства Радзівілаў: канвалюты з двух варшаўскіх 1655 г. і аднаго кракаўскага Альбрэхта Станіслава Радзівіла і знакамітая “Перэгрынація...” Мікалая Крыштофа, выдадзеная ў Брунсбергу ў 1601 г.

Па часу выдання асноўны масіў — выданні XVII ст. Нямала кніг XVI ст., асабліва сярод італьянскіх. Ёсць нават некалькі палеатыпаў, якія сёння з’яўляюцца вялікай рэдкасцю. Няшмат выданняў XVIII ст. Па месцы выдання гэта, у асноўным, Францыя і Германія. Ёсць выданні з Бельгіі, Швейцарыі, Італіі, Англіі, Галандыі, Чэхіі. Тут прадстаўлены найбольш значныя друкарскія дамы Еўропы, сярод іх — такія сусветнавядомыя і знакамітая, як венецыянцы Аль-

ды і галандцы Эльзевіры. Польскіх выданняў налічана толькі 49. Гэта кнігі з друкарняў Кракава (большая частка), Варшавы, Гданьска, Познані, Любліна, Торуні, Замосця, Каліша, Ракава і інш. Сярод іх 8 выдадзены ў XVI ст. (есць 3 палеатыпы — 1519, 1537 і 1545 г.), 33 — у XVII ст. і 8 — у XVIII ст.

Па спісу выяўлена толькі шэсць выданняў з друкарняў Вялікага Княства Літоўскага. Гэта віленскія выданні тэалагічнага зместу: тры XVI ст. і тры — XVIII ст. Пяць з іх — Віленскай акадэміі, адно — з друкарні Я. Карцана.

Асноўны масіў мае правененцыйныя прыкметы: экслібрисы, паметы, уладальніцкія надпісы, пячаткі; большасць з іх мае дачыненне да Радзівілаў і Нясвіжа. Гэта манаграма CSNR — Carl Stanislaw Radziwill, манаграма AKR — Anna Katarzyna Radziwill, надпісы: “Adscriptus catalog Bibliothecae arcis Neswisiensis” (сустракаецца варыянт: …Librorum…), ”Adscriptus Bibliothecae arcis Bialensis”, “Set livre niapartient Ursule Francesce de Radziwill Duchesse de Nieswisz et Olyka...” і г. д. Акрамя радзівілаўскіх — шмат іншых уладальніцкіх адзнак (напр., частка кніг мае пячатку: I. A. Zaluski), якія даюць спецыялістам важны матэрыйял для вывучэння гісторыі іншых збораў, што сталі крыніцай камплектавання нясвіжскага і патрабуюць асобнага даследавання. Часта сустракаюцца штампы і паметы БАН; частка кніг Нясвіжскай бібліятэкі мае пячаткі Бібліятэкі Маскоўскага ўніверсітэта (што наогул малазразумела — дублеты з Радзівілаўскай бібліятэкі былі перададзены ў Маскоўскі ўніверсітэт яшчэ ў 1814 г.).

Нават гэтая невялічкая захаваная частка знакамітага кнігазбору ўражвае сваім падборам выданняў, узроўнем адукцыі і культуры людзей, што яго збіralі і ім карысталіся.

Свая, не вельмі шчаслівая гісторыя ў той частцы Нясвіжскай бібліятэкі, што засталася ў складзе БАН. Расстаноўка кніг у бібліятэцы і ў XIX ст. заставалася сістэматычнай, з захаваннем прынцыпу раздзялення рускіх і замежных кніг (у 1819 г. бібліятэка была падзелена на два аддзяленні — Рускае і Замежнае). Кнігі Радзівілаўскай бібліятэкі не ўваходзілі ў агульную расстаноўку. Пасля перадачы значнай колькасці кніг у Маскоўскі і Гельсінгфорскі ўніверсітэты яна была складзена ў скрыні і да 1844 г. захоўвалася ў кладоўцы¹⁶.

Амаль што да сярэдзіны XIX ст. калекцыя не была адлюстравана ў каталогах. Толькі ў 40-х гг. XIX ст. складаецца каталог польскіх выданняў 1-га аддзялення, якіх налічвалася тады 2 636 тамоў¹⁷. Польскія кнігі самай бібліятэкі і Нясвіжскага збору былі разабраны і апісаны кандыдатам Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэта А. Старчэўскім. У закончанам выглядзе каталог быў прадстаўлены агульнаму сходу акадэміі ў 1845 г.¹⁸. Кнігі былі занесены ў каталог

¹⁶ Архіў... Ф. 158, вол. 2, № 124а, арк. 17; Істория... С. 213.

¹⁷ Архіў... Ф. 158, вол. 2, № 35, арк. 16; Істория... С. 204.

¹⁸ Архіў... Ф. 158, вол. 2, № 35, арк. 21–22; Істория... С. 204.

па сістэматычных рубрыках, а ўнутры іх — па фарматах. А. Старчэўскі ў сваіх успамінах пісаў, што ў 1840 г. яму было даручана скласці каталог Нясвіжской бібліятэкі, “хранившайся уже много лет в академических кладовых” і незадоўга перад гэтым перададзенай у 1-е аддзяленне¹⁹.

У 1882 г. у складзе БАН было арганізавана Славянскае аддзяленне, у якім захоўвалася частка радзівілаўскіх кніг. У 20-я гг. нашага стагоддзя Нясвіжская бібліятэка перастала існаваць як асобная калекцыя — яе фонд быў уведзены ў асноўныя фонды Бібліятэкі РАН у Петраградзе згодна з так званай “бераўскай” сістэмай класіфікацыі.

На жаль, па��уль дакладна невядома, у якой ступені адбіўся на лёсе Радзівілаўскай калекцыі пажар у Бібліятэцы Расійскай акадэміі навук (тады — Бібліятэцы Акадэміі навук СССР) 14—15 лютага 1988 г. Звесткі ў прэсе былі супяречлівія і недакладныя. Бібліятэка панесла велізарнейшыя страты: агнём было знішчана каля 400 000 паасобнікаў, сярод іх — 188 000 замежных выданняў да 1930 г., што былі размешчаны ў складзе калекцыі акадэміка К. Бера (так званы Бераўскі фонд); каля 160 000 паасобнікаў з яго было пашкоджана вадой²⁰. Менавіта ў гэтым фондзе захоўваўся так званы першапачатковы збор БАН, які ўключаў у сябе выданні з кнігазбораў Я. Бруса, Р. Арэскіна, А. Вініуса, Радзівілаў і іншіх.

Трэба адзначыць, што ў 20—30-я гг. нашага стагоддзя з Бераўскага фонда былі вылучаны рукапісы, замежныя першадрукі XV ст., якія перадалі ў Рукарніцае аддзяленне БАН, а таксама картографічныя матэрыялы. Пры інвентарызацыі ў 1953—1956 гг. за кошт кніг, што былі выяўлены ў асноўным фонду, папоўніўся фонд рэдкай кнігі. Гэтая праца вялася і далей. У другой палове 1980-х гг. у Аддзеле рукапіснай і рэдкай кнігі было перададзена каля 6 500 паасобнікаў, сярод іх — кнігі з бібліятэкі Радзівілаў. Такім чынам, найбольш каштоўныя выданні захаваліся. Але невядома, якая частка кніг XVII—XVIII стст. загінула; тых, што былі пашкоджаны, — прайшлі рэстаўрацыю (пры складанні пашпарта рэстаўрацыі адзначаліся звесткі аб прыналежнасці кнігі: у выпадку Радзівілаўскай бібліятэкі — экслібрисы, пры яго адсутнасці — памета “R” ці “Radz” пры шыфры, аўтограф на тытульным аркушы і харектэрныя паметы на ніжнім форзацы кніг)²¹.

Вось як ацэньвалі сітуацыю самі спецыялісты Бібліятэкі РАН: “...категорично утверждать, что полностью сгорели ценнейшие книжные коллекции Аптекарского приказа, Курляндских герцогов и частной библиотеки Радзи-

¹⁹ Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора // Ист. вестн. 1888. Окт. С. 98—99.

²⁰ Леонов В. П. Ликвидация последствий пожара: Итоги. Проблемы. Перспективы // Проблемы сохранности книжных фондов: Сб. науч. тр. / БАН СССР. Л., 1989. С. 7.

²¹ Громова О. А. Отбор и подготовка к реставрации иностранных книг, пострадавших при пожаре // Тамсама. С. 104—105.

виллов нельзя. За прошедшие столетия в БАН сложилась непростая ситуация с хранением этих собраний — большая их часть входит в состав фондов Отдела рукописей и редкой книги... К сожалению, в БАН изначально не было организовано хранение этих книг как целостных коллекций, и не велась целенаправленная работа по выявлению этих изданий в фондах, и до сих пор не составлены на них каталоги. Поэтому в настоящее время нельзя точно определить, сколько коллекций и какие книги из них действительно уничтожены огнем”²². Гэтыя радкі пісаліся ў 1989 г.

Тая частка Радзівілаўскага кнігазбору, што захавалася, патрабуе даследавання на месцы, у самой Бібліятэцы РАН. Неабходна таксама вывучэнне лёсу тых частак, што былі перададзены бібліятэцы Санкт-Пецярбургской духоўнай семінарыі, бібліятэцы Маскоўскага ўніверсітэта і, па некаторых звестках, бібліятэцы Генеральнага штаба ў Санкт-Пецярбургу.

Віталь Скаладан (Мінск)

ДАКУМЕНТЫ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў РАСІЙСКІМ ЦЭНТРЫ ЗАХОЎВАННЯ І ВЫВУЧЭННЯ ДАКУМЕНТАЎ НАВЕЙШАЙ ГІСТОРЫІ *

Цэнтр быў створаны ў каstryчніку 1991 г. на базе былога Цэнтральнага партыйнага архіва (ЦПА ІМЛ пры ЦК КПСС), які з’яўляўся навукова-гістарычным архівам КПСС. Акрамя гэтага, дакументы, што мелі гістарычную каштоўнасць, зберагаліся і ў бягучым архіве ЦК КПСС. Дакументы, што знаходзіліся да 1991 г. у ЦК КПСС, былі перададзены ў Цэнтр захоўвання сучаснай дакументацыі (рус. абrevіатура ЦХСД) і Архію Прэзідэнта Расійской Федэрациі.

У Цэнтры зберагаецца 551 фонд, больш за 1,6 млн. спраў і 40 млн. картак цэнтралізаванага персанальнага ўліку членоў КПСС (дадзеныя на 1997 г.). Захоўваюцца фонды і калекцыі па палітычнай і сацыяльнай гісторыі краін Захадній Еўропы, па гісторыі КПСС і рэвалюцыйнага руху ў Расіі, гісторыі міжнароднага руху, асабістыя фонды. У 1993 г. выдадзены кароткі даведнік па архіву, у 1996 г. — даведнік па фондах і калекцыях асабістага паходжання¹.

²² Абіева Н. А. Зарубежная пресса о пожаре в Библиотеке Академии наук СССР // Проблемы сохранности книжных фондов. С. 145.

* Далей Цэнтр. Абревіятура на рускай мове: РЦХИДНИ.

¹ Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории: Краткий путеводитель. Фонды и коллекции, собранные Центральным партийным архивом. М., 1993.; Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории: Путеводитель по фондам и коллекциям личного происхождения. М., 1996.; Российский центр хранения

Даследчыкам архівісты Цэнтра выдаюць у карыстаннне ўсе вопісы і ката-логі, у тым ліку і тыя, што раней лічыліся службовымі, зняты абмежаванні на выдачу пераважнай большасці дакументаў.

У Цэнтры зберагаецца і значная колькасць дакументаў па гісторыі Беларусі. Але іх асобны ўлік не вёўся.

Палітбюро ЦК УКП(б)

На падставе навукова-даведачнага апарата Цэнтра намі зроблена спроба выявіць матэрыялы пра Беларусь, зафіксаваныя ў пратаколах Палітбюро ЦК УКП(б) (ф. 17, воп. 3) — фактычна вышэйшага органа ўлады ў СССР². Далей падаем звесткі пра нумары спраў і пункты пратаколаў, дзе зафіксаваны расшэнні Палітбюро ЦК УКП(б) пра Беларусь за 1919—1940 гг.

Спр. 6, п. 10	Спр. 546, п. 32	Спр. 707, п. 24
Спр. 65, п. 19	Спр. 548, п. 20	Спр. 708, п. 21
Спр. 66, п. 6	Спр. 559, п. 18	Спр. 709, п. 22
Спр. 75, п. 28	Спр. 577, п. 10	Спр. 730, п. 39
Спр. 82, п. 13, 14, 15	Спр. 578, п. 6	Спр. 755, п. 27
Спр. 120, п. 4	Спр. 579, п. 15	Спр. 757, п. 52
Спр. 122, п. 5	Спр. 582, п. 3/п	Спр. 764, п. 24
Спр. 137, п. 9	Спр. 586, п. 16	Спр. 765, п. 65
Спр. 194, п. 17	Спр. 587, п. 7, 19	Спр. 767, п. 56
Спр. 213, п. 4	Спр. 592, п. 13	Спр. 776, п. 3
Спр. 290, п. 27	Спр. 602, п. 7	Спр. 778, п. 5, 61
Спр. 360, п. 41	Спр. 620, п. 40	Спр. 779, п. 72
Спр. 364, п. 11,	Спр. 626, п. 25	Спр. 783, п. 47
п. 1 дадатак	Спр. 627, п. 27	Спр. 790, п. 76
Спр. 389, п. 1 д.	Спр. 629, п. 5	Спр. 800, п. 21
Спр. 397, п. 1 ж.	Спр. 632, п. 26	Спр. 804, п. 18/24
Спр. 406, п. 2	Спр. 633, п. 33	Спр. 805, п. 22/51
Спр. 414, п. 24	Спр. 634, п. 36	Спр. 815, п. 51/13, 66/28
Спр. 424, п. 29	Спр. 636, п. 20	Спр. 817, п. 79/77
Спр. 426, п. 26	Спр. 637, п. 16	Спр. 823, п. 9
Спр. 437, п. 7	Спр. 640, п. 48	Спр. 824, 23/36, п. 56/49
Спр. 448, п. 18	Спр. 644, п. 34	Спр. 826, п. 18/21
Спр. 467, п. 26	Спр. 656, п. 28	Спр. 827, п. 52/2
Спр. 479, п. 44	Спр. 657, п. 15	Спр. 830, п. 20
Спр. 484, п. 30	Спр. 677, п. 29	Спр. 831, п. 8/17,
Спр. 496, п. 22	Спр. 678, п. 33	21/40, 34/3
Спр. 497, п. 21	Спр. 688, п. 7, 32	Спр. 832, п. 26/17
Спр. 527, п. 8	Спр. 703, п. 8	Спр. 850, п. 44/14

и изучения документов новейшей истории // Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиографический указатель. М., 1997. С. 196–204.

² Пра Палітбюро ЦК УКП(б) гл.: Сталінское Політбюро в 30-е годы: Сборник документов. М., 1995; Хлевнюк О. В. Сталін и Орджоникидзе: Конфликты в Політбюро в 30-е годы. М., 1993; ён жа. Політбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996.

- Спр. 860, п. 17/б, 18
 Спр. 862, п. 7/б
 Спр. 863, п. 60/32
 Спр. 866, п. 60/21, 61/22
 Спр. 868, п. 26/4
 Спр. 869, п. 32/4
 Спр. 875, п. 74/а-б
 Спр. 882, п. 39/15
 Спр. 886, п. 70/13
 Спр. 888, п. 8 дадатак
 Спр. 896, п. 51
 Спр. 912, п. 24/16, 61/22
 дадатак, п. 10
 Спр. 913, п. 66/44, п. 12
 дадатак
 Спр. 914, п. 40/21, п. 6
 дадатак
 Спр. 915, п. 59/32
 Спр. 916, п. 34, 37/2,
 51/ 16
 Спр. 917, п. 26/1
 Спр. 918, п. 12, 92/74
 Спр. 919, п. 108/96
 Спр. 923, п. 35/14, 107/87
 Спр. 929, п. 23/2
 Спр. 931, п. 7 дадатак
 Спр. 932, п. 64/41
 Спр. 935, п.20/2
 Спр. 937, п. 165/146,
 п. 15 дадатак
 Спр. 938, п. 50
 Спр. 939, п. 74/54
 Спр. 941, п. 136/115
 Спр. 943, п. 97/79
 Спр. 944, п. 180/163
 Спр. 945, п. 58/42, 111/95,
 144/128
 Спр. 948, п. 157/140
 Спр. 949, п. 117/98,
 117/160, 192/175
 Спр. 950, п. 218
 Спр. 953, п. 23, 181
 Спр. 954, п. 107/а
 Спр. 955, п. 84, 109
 Спр. 956, п. 9
 Спр. 957, п. 41, 63
 Спр. 961, п. III, 152, 162,
 229
 Спр. 964, п. 145, 189
 Спр. 965, п. 61, 197
 Спр. 966, п. 55
 Спр. 969, п. 105/б
 Спр. 973, п. 119
- Спр. 974, п. 24, 70, 135,
 4 і 35 дадатак
 Спр. 975, п. 178, 219
 Спр. 977, п. 48
 Спр. 979, п. 21
 Спр. 981, п. 9, 137
 Спр. 982, п. 68, 410, 418,
 23 дадатак
 Спр. 983, п. 17, 89, 151,
 200, 211, 250, 16
 дадатак
 Спр. 984, п. 30, 34, 62,
 153
 Спр. 985, п. 24
 Спр. 987, п. 32, 81, 297,
 307, 373, 412, 548
 Спр. 989, п. 128, 401
 Спр. 990, п. 470, 546, 547,
 575, 879, 881, 900, 4
 дадатак
 Спр. 991, п. 8 і 9 дадатак
 Спр. 993, п. 36, 62, 81,
 169, 352, 485
 Спр. 994, п. 15, 114
 Спр. 995, п. 91
 Спр. 997, п. 36, 206, 289,
 16 дадатак
 Спр. 998, п. 167, 174, 16
 дадатак
 Спр. 999, п. 95
 Спр. 1000, п. 59, 93, 157,
 160, 162
 Спр. 1001, п. 12, 13, 84,
 210
 Спр. 1004, п. 49, 123, 129,
 199, 217, 3 дадатак
 Спр. 1005, п. 169
 Спр. 1006, п. 257
 Спр. 1007, п. 75
 Спр. 1008, п. 246
 Спр. 1009, п. 10, 70, 155,
 187, 205
 Спр. 1010, п. 5, 27
 Спр. 1011, п. 47
 Спр. 1012, п. 13, 116, 117
 Спр. 1013, п. 21, 46, 183
 Спр. 1014, п. 43
 Спр. 1015, п. 80
 Спр. 1016, п. 70, 133, 142,
 184, 186, 7–13
 дадатак
 Спр. 1018, п. 8, 54, 137,
 140, 1 і 4 дадатак

Аргбюро ЦК РКП(б)

У 1919–1925 гг. побач з Палітбюро і Сакратарыятам партыі выканаўчай інстанцыяй з'яўлялася і Арганізацыйнае бюро (Аргбюро), якое вырашала, у асноўным, арганізацыйныя і кадравыя пытанні. На падставе вопісу пратаколаў Аргбюро (ф. 17, вол. 112) ніжэй падаецца (на мове арыгінала) пералік пунктаў парадку дня пасяджэнняў, што маюць дачыненне да Беларусі. Прыведзены таксама фрагменты асобных пратаколаў.

Д. 1.

22.01.1919. п. 7. Заявление Могилевского комитета о телеграмме т. Петровского по поводу освобождения Аронова.

29.01.1919. п. 5. Запрос об упразднении в Гомеле ЧК.

6.02.1919. п. 6. Ходатайство Московской Белорусской секции партии о том, что белорусы, слушатели Тамбовских пропагандистских курсов, не отправлялись бы политическим отделом на Южный фронт.

8.02.1919. п. 7. О составе правительства Республики Литвы и Белоруссии

Протокол заседания организационного бюро Центрального комитета РКП от 8 февраля 1919 г.

7) О составе правительства Республики Литвы и Белоруссии решено председателем предложить Мицкевича, тов. председателя Жилуновича. Тов. Иоффе остается там для общего руководства, Мясникова в правительство не вводить. [...]

[Ф. 17, вол. 112, спр. 1, арк. 16.]

11.02.1919. п.1. Ходатайство Казанского комитета о роспуске Белорусской секции.

п. 6. Заявление Тамбовского исполкома об отзыве т. председателя исполкома Смоленского правительством Белоруссии.

14.02.1919. п.6. Ходатайство Белорусского правительства об отзыве из Тамбова Юревича и Кравченко.

19.02.1919. п.4. Об отправке Мясникова на Урал.

п. 5. Список правительства Литвы и Белоруссии.

п. 7. Об аресте в Минске т. Дыло.

Протокол организационного бюро от 19 февраля [1919 г.]

4) В ответ на просьбу ЦБ Белоруссии о перерешении вопроса об отправке Мясникова на Урал сообщить, что Мясников все же должен выехать на Урал. Отправить соответствующие телеграммы и ЦБ и Мясникову.

5) Список правительства³ Литвы и Белоруссии утвердить. Предложить председателем ЦИК Литвы и Белоруссии провести тов. Иоффе.[...]

7) Заслушав сообщение об аресте в Минске т. Дыло, постановлено освободить его, обязав подпиской явиться в Москву в Президиум ВЦИК. Дело о нем переслать в Москву.[...]

[Ф.17, вол. 112, спр. 1, арк. 29]

³ Так у арыгінале.

13.03.1919. п. 4. Предложить Могилевскому губкомитету возвратить один миллион рублей губернскому отделу народного образования.

Д.3.

2.04.1919. п. 4. т. Антонов по болезни отказывается ехать в Гомель.

п. 5. Телеграмма Кнорина о Варейкисе и вообще работниках на Литву и в Белоруссию.

п. 7. Витебский губком просит санкции на пост губпродкома т. Миндлина, избранного постановлением губкома.

4.04.1919. п. 2. ЦК Литвы и Белоруссии просит откомандировать на работу в Литву тт. Ленского, Мешковского, Либель, Майковского.

п. 3. Телеграмма из Гомеля, информирующая о положении дел: об анархии, царящей в городе, о разгроме, произведенном повстанцами и т. п. О необходимости создать орган по восстановлению партийных организаций.

6.04.1919. п. 9. т. Дзержинский предлагает отправить в Гомель т. Иванова из Саратова.

п. 15. т. Красин просит откомандировать ему т. Найденкова из ЦК Литвы и Белоруссии.

Протокол заседания организационного бюро ЦК РКП(б)
от 6 апреля 1919 г.

Присутствовали: тт. Муранов, Крестинский, Серебряков, Сталин, Стасова, Новгородцева, Томский, Ломов, Дзержинский.

[Слушали:]

15. т. Красин просит откомандировать ему т. Найденкова из ЦК Литвы и Белоруссии на время.

[Постановили:]

15. Ввиду малого количества работников в Литве и Белоруссии — отклонить.
[...]

[Ф. 17, воп. 112, спр. 3, арк. 9–10]

11.04.1919. п. 15. В Гомель⁴.

17.04.1919. п. 1. т. Иоффе поднимает вопрос о перераспределении работников в Литве и Белоруссии.

п. 4. Вопрос о мобилизации Юревича.

п. 10. т. Дзержинский сообщает, что в Литве и Белоруссии уничтожены губернские ЧК.

20.04.1919. п. 13. Запрос т. Дзержинского о ненормальном положении ЧК в Литве и Белоруссии и просьба его о том, чтобы в белорусских и литовских губерниях ЧК существовали на обоих⁵ основаниях.

п. 14. В связи с недостатком работников в Гомеле гомельчане просят прислать людей.

24.04.1919. п. 7. Дзержинский оглашает телеграмму из Минска от чл. ЦИК польских коммунистических групп в России т. Лазоверта о насилиях,чинимых над коммунистами в Польше и о необходимости арестовать представителей польской буржуазии, находящихся на российской территории.

26.04.1919. п. 22. Обращение Тульского губкома с ходатайством о поддержке их просьбы к Военно-революционному трибуналу в Гомеле о т. Ильинском и Каташине.

⁴ Так у арыгінале.

⁵ Так у арыгінале. Магчыма, трэба *общых*.

Д.4.

3.05.1919. п. 8. Литовско-Белорусское правительство просит присоединить к Лит.-Белор. Смоленскую область.

Заседание организационного бюро от 3 мая 1919 г.

Присутствовали: тт. Крестинский, Серебряков, Сталин, Стасова, Новгородцева, Дзержинский.

[Слушали:]

8) Литовско-Белорусское правительство просит присоединить к Лит.-Белор. Смоленскую губернию.

[Постановили:]

8) Постановлено через ЦК КПЛ и Б. сообщить Лит.-Белор. правительству, что бы оно впредь не пыталось присоединять новые губернии или уезды. [...]

[Ф. 176 воп. 112, спр. 4, арк. 2-3.]

п. 9. Вопрос о полномочиях ВЧК в пределах Лит.-Белор.

5.05.1919. п. 2. т. Мицкевич сообщает, что несколько членов правительства ЛитБел мобилизованы. Сейчас для ЛитБел необходимы следующие комиссары:

нарком юстиции,
нарком земледелия,
нарком финансов,
нарком здравоохранения,
нарком соцобеспечения,
нарком труда,
нарком совнархоза.

п. 3. т. Мицкевич предлагает, чтобы на Лит.-Бел. фронт дали коммунистов, мобилизованных по Витебской, Смоленской, Могилевской губерниям.

п. 4. т. Мицкевич поднимает вопрос о финансировании ЛитБела.

7.05.1919. п. 5. Рассмотрена просьба ЦК КП ЛитБел и совета обороны ЛитБел о представлении Запфронту мобилизованных Витебской, Смоленской, Могилевской губ., вместо представленных ЛитБел Курской, Тульской и Тверской.

9.05.1919. п. 1. Заслушано предложение включить Минскую губ. и остаток Ко-венской и Виленской в Западный военный округ. Вопрос о личном составе окружного комиссариата не решен, предлагается на обсуждение кандидатура Шутко. Вопрос о Уншлихте передается в Политическое бюро.

11.05.1919. п. 1. Доклад Диманштейна о положении евреев в Западном крае, о необходимости провести меры по привлечению еврейских масс к земледелию, о допущении формирования еврейских частей, о необходимости Оргбюро принимать во внимание национальный состав населения при назначении товарищей и о руководящих статьях в наших органах по вопросу о борьбе с антисемитизмом.

17.05.1919. п. 2. т. Дзержинский просит послать ЦК письмо с указанием на то, что после ареста епископа Роопа в Петрограде ведется сильная католическая агитация.

п. 7. т. Уншлихт выясняет положение в Наркомвоен ЛитБел и назначении его (Уншлихта) членом Реввоенсовета Запфронта и предлагает вообще уничтожить правительство ЛитБел, а сохранить только губисполкомы. Вторым т. Уншлихт ставит вопрос о коннице армии ЛитБел и о том, чтобы распоряжение об отзывании ее на другой фронт было бы отменено.

22.05.1919. п. 11. т. Смилга поднимает вопрос о необходимости назначения члена Реввоенсовета Запфронта, в виду слабости этого фронта.

п. 31. Доклад т. Свердлова о жертвах еврейских погромов, имевших место на Западе и на Украине.

29.05.1919. п. 8. Об усилении партийной работы в Новгородской и Витебской губерниях.

Д. 5.

4.06.1919. п. 20. О Витебской организации.

9.06.1919. п. 2. т. Дзержинский оглашает телеграмму т. Ленского относительно мобилизации врачей в Минске и Смоленске.

11.06.1919. п. 2. ЦК ЛитБел указывает, что партийная работа в Минске ведется исключительно т. Пикеном⁶, а потому просит об оставлении его в Минске.

Д. 6.

5.07.1919. п. 7. т. Stalin считает, что необходимо закрыть Наркомнац.

25.07.1919. п. 2. О Кальмансоне.

п. 5. О заявлении т. Мицкевича.

Д. 7.

1.08.1919. п. 24. Об объединении литовских и белорусских ЦБ и секций на местах.

8.08.1919. п. 2. Сообщение т. Сталина о положении г. Минска.

20.08.1919. п. 18. Доклад т. Муранова об организации губернского и городского комитетов в Витебске.

22.08.1919. п. 5. О дальнейшем существовании правительства Литвы и Белоруссии.

25.08.1919. Доклад о представительстве ЦК ЛитБела.

Д. 8.

3.09.1919. О заявлении Драко-Дракона по поводу статьи В. Косярева в "Правде".

Д. 9.

1.10.1919. п. 12. Доклад т. Дзержинского о расстреле в Гомеле Голицына.

24.10.1919. п. 18. Предложение Литовско-Белорусской секции о представителе на совещании по вопросу проведения митинга польских, литовских и белорусских беженцев.

Д. 10.

3.11.1919. п. 16. О т. Пузыреве.

19.11.1919. п. 14. Заявление т. Пузырева.

п. 33. О вызове в Оргбюро представителей ЛитБел для присутствия при слушании вопросов, касающихся ЛитБел.

п. 37. О выдаче мандата т. Мирзону по постановке нелегальной работы в Гомельской губернии.

Д. 11.

1.12.1919. п. 4. Просьба т. Муралова о направлении в Гомель ревизионной комиссии.

12.12.1919. п. 7. Предложение Польского бюро о перенесении центра руководящей подпольной работы в район[е] польско-литовской оккупации из Смоленска в Москву и возражении против этого со стороны ЦК ЛитБел.

25.12.1919. п. 10. Предложение т. Троцкого об усилении партийной работы в прифронтовой полосе на Западе.

Д. 12.

5.01.1920. п. 6. О т. Червякове.

⁶ Так у арыгінале. Маецца на ўвазе Р. У. Пікель.

- Д. 13.
25.02.1920. п. 17. Об Оршанской организации РКП.
- Д. 28.
17.05.1920. п. 1. Просьба председателя Ревтрибунала Респ. Данишевского вернуть дело [I.] Тарашкевича.
- Д. 31.
24.05.1920. п. 1. Доклад т. Кнорина:
а) О личном составе ЦК Литвы и Белоруссии;
б) О Бюро нелегальной работы;
в) О создании Белорусского ревкома.
- Д. 32.
29.05.1920. п. 2. Ходатайство Витебского губкома об освобождении т. Купцевича, арестованного по распоряжению Розенгольца.
- Д. 34.
3.06.1920. п. 50. Проект устава Белорусского отдела пропаганды.
п. 52. О введении в минский Ревком т. Рафеса.
п. 53. Просьба Уншлихта прислать доверительных ⁷ людей.
- Д. 37.
11.06.1920. п. 34. Телеграмма из Могилева о взаимоотношениях с Бундом.
- Д. 38.
14.06.1920. п. 25. Просьба т. Ульяновой отозвать из Гомеля тт. Брихничева и Дедову для работ ⁸ в Наркомпросе.
п. 42. О положении дел в Гомеле и Брянске.
- Д. 41.
21.06.1920. п. 1. О закрытии Гомельским губкомом еврейской газеты "Коммунистический путь".
п. 27. Дело [I.] Тарашкевича, б. председателя минской губчека.
- Д. 46.
2.07.1920. п. 10. Проект Гомельского губкома о взаимоотношениях с ЦК Лит-Бел.
- Д. 47.
6.07.1920. п. 12. О взаимоотношениях Гомельского губкома и ЦК ЛитБел с действующими органами.
- Д. 50.
15.07.1920. п. 20. Дело о неподчинении Оршанского уездкома решению губкома.
- Д. 53.
21.07.1920. п. 14. Просьба т. Мицкевича дать аванс ЦК ЛитБел для работы в Литве.
п. 31. Две телеграммы:
а) Просьба откомандировать ряд товарищей (Лещинского, Бабинского и др.) в распоряжение Запфронта.
б) выслать группу советских работников для Ревкома.

⁷ Так у арыгінале.

⁸ Так у арыгінале.

- Д. 57.
2.08.1920. п. 19. О дальнейшей работе тт. П. М. и Ирмы Петровых.
- Д. 59.
9.08.1920. п. 18. Просьбу т. Расикаса увеличить состав Литовско-Белорусского бюро ЦК.
п. 36. Просьбу т. Кнорина назвать Минский партийный центр Центральным бюро Белоруссии, оставляя общее название коммунистической партии Литвы и Белоруссии.
- Д. 61.
18.08.1920. п. 16. Просьбу т. Александрова не отзывать белорусов и литовцев из армий, действующих на Западном фронте.
- Д. 65.
30.08.1920. п. 34. Просьбу ЦК ЕКППЦ дать директивы ЦК Литвы об отношении к ЕКППЦ и обменять 250 000 руб. на старую или иностранную валюту для работы ЕКППЦ в ЛитБел.
- Д. 67.
6.09.1920. п. 28. Просьбу т. Троцкого командировать с ним в Минск ответственного работника секретариата ЦК для распределения и проверки использования совместно с ним, т. Дзержинским и начпозапом мобилизованных коммунистов.
- Д. 69.
13.09.1920. п. 24. Постановление ЦК ЛитБел о ликвидации коммунистической партии Литвы и Белоруссии и создании отдельных коммунистических партий для Литвы и Белоруссии.
- Д. 78.
15.10.1920. п. 29. Заявление ЕСДППЦ по поводу чинимых им в Москве, Витебске и Одессе препятствий в работе.
- Д. 93.
11.11.1920. п. 11. Вопрос о Белоруссии.
- Д. 99.
23.11.1920. п. 8. Просьбу Белорусского бюро оставить т. Кнорина в Белоруссии.
- Д. 100.
26.11.1920. п. 33. О составе Реввоенсовета 16 армии.
- Д. 102.
10.12.1920. п. 66. Просьбу Польбюро включить в совещание под председательством т. Середы об экономическом возрождении Белоруссии т. Гельтмана с совещательным органом.

Сярод іншых матэрыялаў фонду № 17 (ЦК КПСС) адзначым дакументы, што датычацца праблем беларускай дзяржаўнасці (1918–1924 гг.)

Фонд 17, вол. 4. Сакратарыят ЦК РКП(б)

Спр. 28. Віцебская арганізацыя РКП(б) 1918–1919 гг. 71 арк.

Спр. 45. Лісты А. А. Іофе. 14 арк.

Спр. 46. Даклады Паўночна-Захадняга абласного камітэта РКП(б) 1918–1919 гг.

Спр. 47. Лісты, тэлеграммы Магілёўскага губернскага і павятовых камітэтаў РКП(б). 1918 г. 61 арк.

Спр. 93. Лісты і дакладныя запіскі аб работе ў Беларусі. 1918 г.

Спр. 95. Пратаколы і справаздачы, у т. л. 1-й канферэнцыі беларускіх секцый РКП(б).

Спр. 121. Дакладныя запіскі, лісты Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР, у т. л. аб недапушчальнасці падтрымкі Беларускай Рады.

Спр. 197–198, 236–239. Анкеты перапісу работнікаў савецкіх установ-членоў РКП(б) Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў. 1919 г.

Фонд 17, вол. 84. Бюро Сакратарыята ЦК РКП(б) 1918–1926 гг.

Спр. 12. Дакладныя запіскі, лісты, тэлеграммы А. А. Іофе, В. С. Міцкевіча-Капускаса, Х. Г. Ракоўскага, І. С. Уншліхта і інш. у ЦК РКП(б) і У. І. Леніну (у т. л. пра Беларусь). 1919 г. 30 арк.

Спр. 16. Даклады, лісты, тэлеграммы (у т. л. пра Беларусь). 1919 г. 19 арк.

Спр. 17. Ліст, даклады і тлумачальная запіска прадстаўніка ЦК РКП(б) Яўгеніі Баш аб прычынах мецяжу ў Гомелі. Красавік 1919 г. 147 арк.

Спр. 65. Перапіска з ЦК КП(б)ЛіБ, лісты, тэлеграммы РВС Захадняга фронту, УЧК, камуністай Беларусі, лісты П. Яхноўскай і эсэра Маркевіча. 1920 г. 33 арк.

Спр. 66. Даклады і лісты ЦБ КП(б) аб становішчы ў Беларусі. 1920 г. 22 арк.

Спр. 67. Даклады аб становішчы ў Віцебскай губерні. 1920 г. 12 арк.

Спр. 69. Даклады аб становішчы ў Гомельскай губерні. 1920 г. 12 арк.

Спр. 176. Перапіска з цэнтральнымі ўстановамі (у т. л. пра арышты эсэраў у Беларусі). 1921 г. 208 арк.

Спр. 178. Перапіска з цэнтральнымі ўстановамі, у т. л. аб бандытызме на Захаднім фронце.

Спр. 185. Лісты і тэлеграммы ЦБ КП(б), у т. л. аб фінансаванні сакрэтнай работы, гістарычныя нарысы пра Беларусь. 1921 г. 23 арк.

Спр. 713. Пратаколы, інфармацыя пра Беларусь. 1924 г. 215 арк.

Спр. 777. Пратаколы пасяджэння партыйнай тройкі парткалегії ЦКК РКП(б) па праверцы Беларускай партыйнай арганізацыі. 1924 г. 171 арк.

Увагі патрабуюць і дакументы, што зберагаюцца ў фондах У. І. Леніна і І. В. Сталіна.

Фонд 5, вол. 1. Сакратарыят У. І. Леніна

Дакументы яго партыйнай і грамадскай дзейнасці

Спр. 96. Ліст членаў Часовага ўрада Беларусі А.Іофе аб адмене рашэння пра аддзяленне ад Беларусі Віцебскай, Смаленскай і Магілёўскай губерняў. 29 студзеня 1919 г. 3 арк.

Спр. 2778. Агляды інфармацыйнага аддзела Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцей РСФСР па беларускаму пытанню. 1918–1919 гг. 31 арк.

Спр. 2790–2794. Лісты з Беларусі (у т. л. А.Бурбіса, спр. 2790). 1917–1921 гг.

Спр. 2804, 2805. Лісты А. А. Іофе. 1919 г.

У фондзе І. В. Сталіна (ф. 589) зберагаюцца дакументы аб утварэнні БССР, у т. л. фотакопія арыгінала Маніфеста аб утварэнні БССР на беларускай мове (ф. 558, воп. 1, спр. 377, арк. 3–7), арыгінал ліста І. В. Сталіна А. Ф. Мяснікову і М. І. Калмановічу ад 29.12.1918 г. (ф.558, воп. 1, спр. 377, арк. 2–2 адв.). На першай старонцы ліста ёсць пячатка і інвентарны нумар (П/621) Музея рэвалюцыі БССР.

Фактычна невядомымі навукоўцам застаюцца матэрыялы па гісторыі Беларусі, што зберагаюцца ў фондзе Выкананаўчага камітэта Камінтэрна (ф. 495). Асобны вопіс (№ 129) склалі дакументы КПЗБ — усяго 87 спраў.

Вылучым таксама вопісы № 65-а (Асабістыя справы супрацоўнікаў), № 125 (Дакументы па кадрах кампартыі Польшчы, Заходній Украіны і Заходній Беларусі).

Асобнага ўліку патрабуюць персанальныя справы камуністаў, што зберагаюцца ў фондзе № 589 “Камітэт партыйнага кантролю пры ЦК КПСС”.

Ніна Стужынская (Мінск)

БЕЛАРУСКІЯ МАТЕРЫЯЛЫ Ў ФОНДАХ РУСКАГА ЗАМЕЖНАГА ГІСТАРЫЧНАГА АРХІВА

Як вядома, значная і каштоўная частка гістарычнай спадчыны Беларусі знаходзіцца ў архівах Расійскай Федэрацыі ў Маскве. Мала хто з даследчыкамі раней ведаў, што вялікія дакументальныя комплексы па гісторыі Беларусі XX ст. (у асноўным перыяду Першай і Другой сусветных войнаў) захоўваюцца у т. зв. Рускім замежным гістарычным архіве (РЗГА). Доўгі час, ад моманту перадачы матэрыялаў з Прагі ў 1945 г. (таму другае назыв архіва — Пражскі) да пачатку 90-х гг. гэты аддзел Дзяржаўнага архіва Расійскай Федэрацыі (ДАРФ, раней — Цэнтральны дзяржаўны архіў Каstryчніцкай рэвалюцыі і сацыялістычнага будаўніцтва, ЦДАКР) меў назуву Белагвардзейскага аддзела.

Адказаць на пытанне, як трапілі цэлья комплексы беларускіх матэрыялаў у РЗГА, а потым у ДАРФ і Расійскі дзяржаўны ваенна-гістарычны архіў, вельмі няпроста, хаця часам у розных дакументах Пражскага архіва можна знайсці згадкі пра лёс архіва БНФ і беларускіх дзеячаў. Тут не ставіцца мэта адразу ж знайсці адказ на гэтае пытанне, але пры далейшым разглядзе спраў безумоўна будзем да яго вяртацца, паколькі зредку сустракаюцца там крыніцы, якія так ці інакш закранаюць гэту праблему.

Фондаў, якія можна аднесці да выключна беларускіх матэрыялаў і якія ў розныя гады збіраліся беларускімі ўстановамі, арганізацыямі і дзеячамі, у РЗГА некалькі. Ніжэй патлумачу, чаму не маюмагчымасці прывесці іх да кладнай лічбы. Гэта фонды (пералічваю ў парадку іх важнасці):

Ермачэнка Іван Абрамавіч (Аўраамавіч). ДАРФ. Ф. Р-5875, вол. 1, 1–46 адз. зах., 1916–1944 гг.

Калекцыя матэрыялаў, якія адносяцца да Беларускай Народнай Рэспублікі. ДАРФ. Ф. Р-6218, вол. 1, 1–15 адз. зах., 1918–1921 гг.

Гродзенская губернская беларуская ўправа. 1918–[1919]. ДАРФ. Ф. Р-5999, вол. 1, 9 адз. зах., 1918–1922, 1924 гг.

Ваенны сакратарыят Міністэрства беларускіх спраў пры Літоўскім урадзе ў Гродне. ДАРФ. Ф. Р-6503, вол. 1, 4 адз. зах., 1919–1923 гг.

Місія БНР у Берліне. ДАРФ. Ф. Р-6463, вол. 1, 6 адз. зах., 1919–1923 гг.

Беларускае бюро друку ў Берліне. ДАРФ. Ф. Р-6782, вол. 5, 1735 адз. зах., 1918–1923 гг.

Беларускі грамадскі камітэт дапамогі галадаючым Беларусі ў Германіі, г. Берлін. ДАРФ. Ф. Р-6229, вол. 1, 12 адз. зах., 1921 г.

Матэрыялы рэдакцыі газеты “Новыі путь”, г. Віцебск. ДАРФ. Ф. 5861, вол. 1, 47 адз. зах., 1949–1944 гг.

Рада БНР, г. Мінск, г. Коўна. ДАРФ. Ф. Р-6063, вол. 1, 14 адз. зах., 1918–1926 гг.

У старым даведніку ЦДАКР былі пазначаны толькі першыя два фонды. Назвы іншых беларускіх фондаў з’явіцца ў новым спецыяльным даведніку, які рыхтуецца РЗГА. Як сведчыць воліс фонду 6063 — “Рада БНР, г. Мінск, г. Коўна”, па стану на 12 студзеня 1950 г. там налічваліся толькі тры справы. Астатнія былі далучаны да першых трох крыніц толькі цяпер, калі стаў рыхтавацца даведнік па РЗГА.

Матэрыялы ў фонды дадаюцца з россыпай. Як сведчаць характарыстыкі беларускіх фондаў, колькасць спраў у іх павялічвалася ў розныя часы — таксама дзякуючы існаванню гэтых “россыпай”. Міжволі прыходзіць думка, ці не з’яўляюцца гэтыя “россыпы” на самой справе Пражскім беларускім архівам або яго часткай, расцярушанай за пасляваенныя гады і ў час пераездаў, а калі і сабранай, то без належнай логікі і зацікаўленасці. Таму ёсьць надзея, што з’явіцца і новыя беларускія матэрыялы.

Тут будзе да месца спыніцца на матэрыялах з фонду І. А. Ермачэнкі, якія датычна гісторыі Беларускага архіва. Увесі час аб яго лёсце згадваюць у сваіх лістах П. Крачэўскі, В. Захарка, К. Езавітаў (ф. 5875, спр. 8). Як вынікае з перапіскі канца 20-х гг., яны шукалі дакументы, згубленыя пры невядомых абставінах. На гэты конт і выказваюць розныя гіпотэзы.

Невыпадкова ў справе 18, якая ўтрымлівае розныя працы В. Захаркі і П. Крачэўскага, іх перапіску 20–30-х гг., захаваўся артыкул “Скарб для гісторыка” (газета “Последние новости”, 1936, 9 мая), у тэксле рукой Васіля Захаркі падкрэслена, што “Рускі архіў у Празе мае сапраўдныя журналы Рады БНР і сакратарыята”. Відаць, пад уражаннем прачытанага В. Захарка адразу ж напісаў ліст (мяркую, што В. Русаку): “Пане інж. Час ад часу не лягчэй... Толькі што атрымаў “Последние новости”. З пасылаемай Вам выпіскі ўбачыце, куды папалі першыя законы першых найвышэйших устаноў БНР. Адным словам, куды ні глянь, усюды беларускія дакументы: у бальшавікоў, у палякаў, у літоўцаў, у расейскіх адзінанедзялімаўцаў і г. д. Што ж гэта такое? [...] як і праз како

памянёныя ў ёй дақументы патрапілі ў расейскі архіў, дзе яны застануща ўжо вечна. Хто іх мог прадаць... год таму назад ... З пачатку Беларускай дзяржавы яны [дақументы. – *H. C.*] маглі быць толькі ў старшыні сакратарыяту Я. Варонкі. Ад Варонкі перайшлі да Серады. У каstryчніку 1918 г. сакратарыят быў перайменаваны ў Міністэрства з выбарам старшынёй Рады міністраў А. Луцкевіча, якія прыняў ўсе справы ад Серады. 13 снежня 1919 г. адбыўся раскол. Грам. Луцкевіч, застаўшыся з Найвышэйшай радай, ніякіх дақументаў ні старшыні Рады П. Крачэўскуму, ні старшыні Урада Ластоўскуму не здаваў. 11 траўня 1936 г. Моджаны”.

Пра лёс беларускай гісторычнай спадчыны сведчыць і матэрыялы спраў 37 і 38 разгледжанага намі фонду. Так, у лісце да тагачаснага мінскага правіцеля гаўляйтэра Кубэ ад 16 ліпеня 1942 г. Ермачэнка просіць дазволу вывезці архіўныя матэрыялы, якія потым абяцае вярнуць ці ў Мінск, ці ў Беларускі архіў у Празе. Акт прыёмкі, складзены ў Празе, сведчыць аб пэўнай сістэматызацыі беларускіх матэрыялаў і перадачы ў гэты дзень (а не ў 1944 г., як запісана ў харектарыстыцы фонду ў будучым даведніку РЗГА) замежнага архіва на часовае захоўванне (*vorlöufig deponent*). У гэтым цікавым дақуменце ёсьць пералік перададзеных матэрыялаў. Да групы “A” быў аднесены комплекс дақументаў БНР: афіцыйныя дзяржаўныя дақументы, дақлады, звароты, мемарандумы, палітычныя і гісторычныя акты, граматы, палітычная дақументацыя другаснага значэння. У групу “B” увайшлі агульныя матэрыялы, навуковыя дақлады і рукапісы. Група “C” аб’яднала эміграцыйныя крыніцы. “D” — небеларускія матэрыялы, якія датычыліся Расіі, Украіны, Польшчы і г. д. “E” — непалітычныя справы (культура, фальклор і г. д.), персаналіі. “H” — кнігі, часопісы, падручнікі рознага зместу і накірунку на розных мовах.

У справе 40 фонду Ермачэнкі таксама ёсьць дақумент аб перадачы беларускіх матэрыялаў у Пражскі архіў. Ён датаваны 10 чэрвеня 1943 г., уключае падрабязны пералік перададзеных крыніц. Тут жа ліст Ермачэнкі: “Выпалняючы распараджэнне Генеральнага камісарыяту Беларусі ..., усе матэрыялы я здаю ў Беларускі архіў пры Міністэрстве ўнутраных спраў Пратэктарату ... Кіраўніка Беларускага архіва няма, асновацель памёр, яго наступнік таксама. Раю на гэта месца сп. Бакача. Некалькі год справа не вядзецца”. Наступныя аркушы 40 справы сведчыць, што Ермачэнка быў заклапочаны дрэннымі станамі кінутых без нагляду беларускіх матэрыялаў, якія кіраўніцтва Рускага архіва хацела далучыць да асноўных сваіх фондаў. Ён шукаў кіраўніка спраў для архіва і выясняў лёс іншых крыніц. Аб гэтым сведчыць ліст К. Езавітава — магчыма, гэты адказ на запыт Ермачэнкі. К. Езавітаву паведамляў, што Беларускі архіў доўгі час заставаўся ў В. Ластоўскага. У 1935–1936 гг. муж адной з дачок Ластоўскага, якому падалося, што архіў займае шмат месца ў пакоі, прадаў яго нейкім яўрэям, а тыя — у Рускі архіў.

Складаны лёс беларускіх архіваў адлюстроўвае трагічны шлях нашай дзяржавынасці. Беларускія крыніцы, безумоўна, чакаюць не толькі зацікаўленых гісторыкаў і архівістаў, але і юрыстаў.

Фонд Івана Ермачэнкі — змястоўная крыніца па гісторыі вельмі няяпростага паслякастычніцкага дзесяцігоддзя. Ён, народжаны ў 1894 г., пачынаў сваю палітычную і грамадскую дзеянасць менавіта ў час Першай сусветнай вайны і рускіх рэвалюцый. Маскоўскі гімназіст і студэнт, працаваў на фронце і ваенапалонны да 1917 г., у 1918 г. ён камісар Часовага ўрада ў Слуцку. Дзякуючы яго намаганням там была адчынена беларуская гімназія, навучэнцы якой занялі сваё пачэснае месца ў шэрагах слуцкіх паўстанцаў. Документальныя сведчанні аб слуцкіх падзеях восені 1920 г. сустракаюцца ў 24 справе (“Песні слуцкіх паўстанцаў” і “Дэкларацыя Рады Случчыны БНР”). Жыццёвая шляхі Ермачэнкі і любімых вучняў увесь час перасякаліся. Аб гэтым сведчыць прапіска з Басевічам, Дылеўскім, Буслам даваеннага і пасляваеннага часоў (спр. 41).

Пра няпросты шлях фарміравання беларускай нацыянальнай эліты, афармлення партый і грамадскіх організацый сведчаць матэрыялы спраў 7, 8, 10 і інш.

13 снежня 1919 г. адбыўся раскол у нацыянальным руху. Аб гэтай падзеі, аб афармленні палаанафільскага накірунку, а таксама аб арышце беларускіх эсэраў польскімі ўладамі, вымушаным уцёку П. Крачэўскага і здзеках палякаў над акупаваным населенніцтвам Беларусі інфармуюць дакументы (спр. 8).

Грунтоўна прааналізаваць становішча Беларусі ў 1920–1921 гг. дазваляюць вельмі змястоўныя і разнастайныя крыніцы фонду. Гэта ў першую чаргу матэрыялы Надзвычайнай дыпламатычнай місіі БНР у Москве, якая 17 ліпеня 1920 г. перадала пратэст народнаму камісару замежных спраў Расіі Чычэрину супраць дамовы Расіі з Літвой, у выніку чаго Беларусь панесла тэртыярыйная страты. Пратэст падпісаў В. Захарка (спр. 9). Іншыя матэрыялы фонду таксама адлюстроўваюць тагачасныя беларуска-літоўскія стасункі: гэта — зварот да літоўскага Прэзідэнта Рады БНР за подпісам П. Крачэўскага ад 15–17 снежня 1922 г. (спр. 8); тэкст дамовы беларускага ўрада з літоўскім ад 11 лістапада 1920 г. па пытанню Вільні і Віленшчыны (спр. 9); ліст пра аў'яўленне байкоту В. Ластоўскаму за прызнанне права Літвы на Вільню і Віленскі край (ініцыятарам тут у каstryчніку 1924 г. выступіў П. Крачэўскі) і інш.

Падзеі 1920–1925 гг. у архіўных комплексах шырока прадстаўлены самымі рознымі крыніцамі. Яны асвятляюць стракатую і разнастайную панараму палітычных спраў, спаборніцтва партый і груповак. Гэта — звароты Прэзідэнта Рады БНР да жыхароў Беларусі, устаўныя граматы; пратаколы Прэзідэнта Рады БНР за студзень 1921 г. і зварот Прэзідэнта да так званай групы пяці (Ластоўскі, Цярэшчанка і інш.) перад нарадай ў БруSELі з асуджэннем яе палаанафільскай палітыкі; пастанова сходу прадстаўнікоў розных напрамкаў па-

літычнай думкі Беларусі ад 3 каstryчніка 1921 г. з асуджэннем ганебнай практыкі ўтварэння шматлікіх і розных “урадаў”; матэрыялы з цікавым аналізам становішча Беларусі ў 1921 г., падрыхтаваныя беларускімі дзеячамі ў Коўне з нагоды трэцяй гадавіны абвяшчэння БНР (спр. 8). У справе 9 захоўвающа матэрыялы канферэнцыі ў Генуі (люты 1922 г.), а менавіта прапановы з боку БНР аб пераглядзе Рыжскай дамовы, аб фактычным прызнанні незалежнай Беларусі ў Еўропе. Сярод ковенскіх матэрыялаў (спр. 9) ёсць прывітальны ліст беларускіх эсэраў сацыялістычнаму кангресу ў Вене ад 18 лютага 1921 г.

Звартот да міністра замежных спраў Чехаславацкай рэспублікі, скіраваны міністрам замежных спраў БНР А. Цвікевічам 6 каstryчніка 1921 г., сведчыць, з аднаго боку, аб фінансавых цяжкасцях урада БНР, аб трывалых і даверлівых на той момант адносінах паміж урадамі, паколькі звяртаўся Цвікевіч з далікатнай просьбай аб грашовай дапамозе (спр. 9).

Справа 18 утрымлівае шэраг юрыдычных дакументаў, якія рэгламентаўвалі знаходжанне ўстаноў Беларусі ў Празе: статут, зацверджаны Міністэрствам унутраных спраў ЧСР ад 8 лістапада 1924 г., умовы існавання разнастайных фондаў, выбарных органаў і іх ліквідацыі і г. д.

Вялікі збор дакументаў Беларускай нацыянальна-палітычнай нарады ў Празе ў верасні 1921 г., удзельнікам якой быў і Ермачэнка, скамплектаваны ў спр. 12. Сярод матэрыялаў нарады — “Рэзалюцыя аб чыннасці С. Булак-Балаховіча”, якая ўтрымлівае даволі рэзкія фармулёўкі па адрасу генерала (“узурпатор і авантурист”). “Рэзалюцыя аб чыннасці Б. Савінкава” абвясціла палітычнага саюзніка Булак-Балаховіча і беларускіх партызан-зялёнадубаўцаў “правакатарамі і ворагамі беларускага народу”. І першага, і другога ўдзельнікі нарады абвінавацілі ў яўрэйскіх пагромах. Рэзалюцыі засведчылі адкрытую варожасць і непрыніцце палітычнага курса згаданых палітыкаў ўдзельнікамі канферэнцыі, большасць якіх складалі беларускія эсэры. “Рэзалюцыя аб Слуцкім паўстанні” нагадала аб стыхійных народных хваляваннях на Віленшчыне, Віцебшчыне і Ашмяншчыне, якія адбыліся раней слуцкіх падзеяў 1920 г., абвінаваціла ў разгроме паўстання не толькі Чырвоную Армію, але і польскую (“было задушана пераважаючымі сіламі абодвух бакоў”), і прадэкларавала “славу паўшым змаганнікам” і “дапамогу ахвярам”. Некаторыя копіі матэрыялаў гэтай нарады захоўваюцца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва (ф. 3). Але да сёняшняга дня даследчыкі ў поўной меры не выкарысталі гэтыя дакументы і не прааналізавалі арыгінальныя ацэнкі падзеяў 1920 г., прапанаваныя ўдзельнікамі Пражскай нарады.

Астатнія матэрыялы (спр. 12) маюць пераважна эканамічныя характеристары. Даследчыку яны даюць магчымасць прааналізуваць бюджет БНР за 1921 г. Розныя справаздачныя крыніцы зафіксавалі прыход, расход, пазыкі ўрадавых устаноў. Крыніцы сведчаць, што ўрад БНР суп’ёзна шукаў магчымасці наладзіць вытворчыя і рынковыя ўзаемаадносіны Беларусі з еўрапейскімі краі-

намі, асабліва з Германіяй. Быў падрыхтаваны праект дакументацыі нямецка-руска-беларускага таварыства “Праца”, якое мелася паспяхова авалодаць беларускім і нямецкім рынкамі.

Безумоўна, цікавасць выклікаюць разнастайныя аналітычныя матэрыялы, падрыхтаваны ў сувязі са святкаваннем угодкаў БНР, якія шырока адзначаліся беларусамі ў Празе, Варшаве, Берліне (спр. I2, 15). Адлюстраванне гэтых дзяржаўных святаў у дакументах — адначасова і сведчанне палітычных настрояў вялікага кола людзей (як правіла, ёсць падрабязныя спісы ўдзельнікаў, гасцей), накірунку іх дзеяніасці, дэманстрацыя сіл саюзнікаў і апанентаў. Гэтыя падзеі, як правіла, суправаджаліся сустэречамі дзяржаўных дзеячаў, дыскусіямі па проблемах расійскай гісторыі і нацыянальнага самавызначэння народаў былой Расійскай імперыі. Так, у 1924 г., напярэдадні святкавання, у Празе праходзілі круглыя сталы і дыскусіі, у якіх удзельнічалі беларускія, рускія і ўкраінскія студэнты (спр. 5, 6), 17 сакавіка адбыліся палітычныя спрэчкі паміж П. Крачэўскім і П. Мілюковым аб палітычнай платформе супрацоўніцтва эміграцыі ў новых умовах. Расійскія дзеячы і ў Празе адмаўлялі Беларусі, нават у рамках палітычных дыскусій, у праве на суверэнітэт (спр. 18).

Малавядомыя нечаканыя факты аб падрыхтоўцы і аbstавінах правядзення Берлінскай канферэнцыі ў каstryчніку 1925 г. (Другой Усебеларускай палітычнай канферэнцыі) сустракаюцца ў справе 9. Яны дапаўняюць гісторыю расколу, які пачаўся сярод беларускай эміграцыі ў 1922 г., пасля Генузэскай канферэнцыі, і прывёў да Берлінскай згоды. Аб патаемнай нарадзе ў Данцыгу 2 верасня 1925 г., якая, па сутнасці, падрыхтавала Берлінскую дамову савецкага боку з А. Цвікевічам, паведамляеца ў тагачасных перапісці, артыкулах і выступленнях П. Крачэўскага, В. Русака, В. Беляка, І. Ярэміча і інш.

Указаныя дакументы 20-х г. дапаўняюць матэрыялы пра знешнюю палітыку БНР. Даволі кампактна (спр. 15 фонду Ермачэнкі і яшчэ некалькі матэрыялаў спр. 8) адклаліся крыніцы аб беларуска-амерыканскіх адносінах. Гэта — рашэнне аб накіраванні І. Варонкі ў Амерыку і ліст да презідэнта Амерыкі (спр. 8); апісанне паўнамоцтваў І. Варонкі як упаўнаважанага дэлегата Рады БНР у Злучаныя штаты і Канаду (документ датаваны 28 жніўня 1923 г.); лісты з Чыкага Я. Чарапука А. Цвікевічу ў Коўна за 1923 г., газетныя матэрыялы “З беларускага жыцця ў Амерыцы” і аб утварэнні ў 1922—1923 гг. беларускіх арганізацый у Амерыцы; аб’ява аб першай беларускай лекцыі ў Дэтройце “Сучаснае становішча беларускага народа” А. Змагара ад 2 жніўня 1927 г.; артыкулы І. Варонкі аб беларусафобіі ў чыкагскіх газетах і русіфікаторскай палітыцы ў дачыненні да беларусаў на старонках дэтройцкай прэсы (жнівень 1927 г.); выступленне І. Варонкі на мітынгу пратэсту супраць працэсу над Сака і Ванцэці, арганізаванага Беларускім нацыянальным саюзам 23 ліпеня 1927 г. у Чыкага і асвяленне гэтай падзеі ў газеце “Рассвет” (Дэтройт); публікацыі Рыгора Ракоўскага ў газеце “Новое русское слово” ў сакавіку 1929 г. аб беларускай справе (спр. 15).

Фонд І. Ермачэнкі з'яўляецца вельмі каштоўнай крыніцай для асвятлення пытання “Беларусы ў Празе”. Асабістыя дакументы, службовыя пасведчанні, запрашальныя анкеты, спісы грамадскіх арганізацый, праграмы студэнцкіх вечароў, розных палітычных і непалітычных імпрэз, канцэртныя афішы і г. д. паказваюць шырокое і стракатае эмігранцкае кола беларусаў, іх быт і заняткі, узаемаадносіны, прафесійную і грамадскую дзейнасць (спр. 1–6, 32). Урачэбную практику доктара Ермачэнкі асвятляюць дакументы і матэрыялы спраў 41–43. На некаторыя старонкі асабістага жыцця Ермачэнкі ў час яго службы ў белагвардзеўцаў праліваюць свято лісты з Кіславодска ў Новачаркаск З. Краўцавай, жанчыны, якая была закахана ў бліскучага ад'ютанта пры штабе П. Врангеля (спр. 46). Справа 37 цалкам прысвечана біяграфіі І. Ермачэнкі. У спр. 11 — біяграфічныя звесткі пра В. Захарку, П. Крачэўскага, Т. Грыба, П. Бакача, Л. Геніюш і інш.

Вялікую частку фондаў складаюць дакументы беларускіх грамадскіх і палітычных арганізацый у Празе, — такіх, як “Беларускі нацыянальны фронт”, “Вольны саюз народаў Усходняй Еўропы”, “Беларускі Сакольскі саюз” і г. д. Тут захоўваюцца пратаколы шматлікіх з’ездаў, кангрэсau па проблемах Усходняй Еўропы, што даволі часта збіralіся ў тыя гады ў Празе. Фонд І. Ермачэнкі ўтрымлівае вельмі цікавыя і змястоўныя матэрыялы па гісторыі Беларускай партыі эсэраў. Вялікая каштоўнасць фонду заключаецца ў тым, што значную яго частку складае архіў Рады БНР — гэта справы 7–12: дэкларацыі, звароты Рады БНР, мемарандумы, пратаколы пасяджэнняў. Некаторыя дакументы датуюцца 1918 г. Гэта звароты Рады ў Літоўскую Тарыбу аб умовах супрацоўніцтва за подпісамі В. Ластоўскага і Я. Станкевіча, аб утварэнні Беларускага міністэрства на чале з І. Варонкам. Справы 11, 12, пазначаныя ў воліцах пад назвай “Аб беларускіх арганізацыях усіх старон свету”, на самой справе захоўваюць сапраўднае багацце — аб’ёмную перапіску (арыгіналы) В. Ластоўскага і П. Крачэўскага, П. Бакача, В. Хмары-Разумовіча, Я. Найдзюка, К. Езавітава, А. Шкуцкі, С. Якавюка, М. Вяршыніна. У справе 11, якая мае каля 500 арк., захоўваюцца лісты П. Крачэўскага да В. Захаркі і Т. Грыба, лісты да П. Крачэўскага М. Вяршыніна, а таксама вельмі багатую перапіску В. Захаркі. Апошні пісаў у Вільню, Коўну, Берлін, Лондан, Варшаву, а таксама ў Амерыку. Сярод адрасатаў былі А. Цвікевіч, І. Ермачэнка, М. Дзямідаў, К. Езавітава, Я. Найдзюк, А. Клімовіч, В. Гадлеўскі і інш. Тут жа перапіска Т. Грыба за 1921–1923 гг. Трэба сказаць, што яна ахоплівае 20–30-я г. да пачатку Другой сусветнай вайны і адлюстроўвае ўдзел дзеячаў БНР у тагачаснай еўрапейскай палітыцы. Гэта таксама і назіранні за зменлівымі абставінамі ў неспакойным свеце і спроба вызначыцца ў новых умовах, не страціць сілы і не разгубіцца.

Фонд І. Ермачэнкі асвятляе таксама дзейнасць беларускай эміграцыі на-прыездадні і ў час Другой сусветнай вайны. Прадстаўнікі БНР спрабавалі там знайсці новых саюзнікаў, сваё месца, вызначыць манеру паводзін у адносінах

з новай Германіяй. Яны неаднаразова запрашаліся ў Берлін для перагавораў і вызначэння ўзаемных пазіцый, што знайшло адлюстраванне ў лістах В. Захаркі і К. Езавітава. Як сведчаць крыніцы, беларуская эміграцыя паспела падлічыць першыя ахвяры сярод беларусаў у пачатку вайны і пачала наладжваць дапамогу Радзіме. З гэтай мэтай яна стварала новыя арганізацыі накшталт Беларускага камітэта самапомачы, дакументы якога захоўваюцца ў фондзе (спр. 11, 29, 31).

Тая частка фонду Івана Ермачэнкі, якая захоўваецца ў Маскве (ф. 5875, воп. 1), да сённяшняга дня мае толькі старыя вопісы, складзеныя ў 40-я г. Яны выглядаюць наступным чынам:

1. Паслужныя спісы і пасведчанні на імя І. Ермачэнкі.
2. Рапарты рускаму агенту.
3. Асабістыя дакументы.
4. Студэнцкія пасведчанні.
5. Білеты студэнта Ермачэнкі на кангрэс славянскага студэнцтва ў Празе (1922) і програма дзейнасці студэнцтва.
6. Запрашальнія білеты.
7. Рада БНР.
8. Дэкларацыі, звароты Рады БНР.
9. Мемарандумы і звароты да Лігі Нацый.
10. Дэкларацыі БНР.
11. Пратаколы аб'яднанага з'езду беларускіх эміграцыйных арганізацый.
12. Даклады і запіскі міністра фінансаў БНР.
13. Перапіска святароў.
14. Пратэст беларускай эміграцыі ў Чэхаславакіі супраць дзеянняў Савецкай улады у Беларусі.
15. Перапіска міністра замежных спраў БНР А. Цвікевіча. 1922–1927 гг.
16. Статуты і звароты арганізацыі “Беларуская Рада”. 1924–1941 гг.
17. Даклад П. Крачэўскага на Усеславянскім кангрэсе. 1924–1938 гг.
18. Артыкулы П. Крачэўскага і інш. пра БНР. 1924–1934 гг.
19. Кароткія гістарычныя даведкі і нарысы пра Беларусь. 1925–1932.
20. Нарысы П. Крачэўскага “Гісторыя беларускай кнігі”.
21. Мемарандум і дакладныя запіскі старшыні Рады БНР канцлеру Германскай імперыі аб падтрымцы нацыяналістычных тэндэнций беларусаў. 1939 г.
22. “Карта БНР”.
23. Дэкларацыі, рэзалюцыі і звароты Беларускай партыі эсэраў. 1920–1927 гг.
24. Статуты “Беларускага нацыянальнага фронту” і “Вольнага саюза народаў Усходняй Еўропы” і інш. дакументы. 1921–1922 гг.
25. Рэзалюцыі беларускай нацыянальна-палітычнай канферэнцыі ў Празе 25–30 верасня 1921 г.
26. Пратэст беларускіх эмігрантаў у Чэхаславакіі.
27. Пратаколы пасяджэнняў, рэзалюцыі, звароты і заклікі Беларускага камітэта самапомачы ў Празе. 1938–1941 гг.
28. Перапіска І. Ермачэнкі з белаэмігрантамі па пытаннях арганізацыі медыцынскай дапамогі. 1938–1941 гг.
29. Паведамленні “Беларускіх карэспандэнцкіх курсаў” у Празе; перапіска з рознымі людзьмі.
30. Алфавіт падпісчыкаў на “Беларускія карэспандэнцкія курсы” ў Празе. 1940–1941 гг.

31. Заявы беларускіх эмігрантаў аб прыёме іх у члены Беларускага нацыянальнага аб'яднання ў Празе. 1941–1942 гг.
 32. Програмы і афіши канцэртаў Міхаіла Забэйды. 1941 г.
 33. Статуты і адозвы (“вазванні”), звароты і планы саюза “Беларускі сокал”. 1923–1927 гг.
 34. Прыходна-расходная кніга арганізацыі “Беларускі сокал” у Празе на 1923–1924 гг.
 35. Даведнік саюза “Беларускі сокал”. 1924 г., на чэшскай мове.
 36. Прыходна-расходныя кнігі арганізацыі “Беларускі сокал” на 1924–1926 гг.
- Прозвішчы сяброў.
- 37–41. Документы аб дзеяннісці І. Ермачэнкі ў перыяд Другой сусветнай вайны.
 - 42–45. Документы аб лекарскай дзеяннісці І. Ермачэнкі.
 46. Лісты да І. Ермачонкі З. Краўцовой і інш.

Як бачна, вопіс складзены, зыходзячы з пэўных ідэалагічных і палітычных пазіцый. Фармулёўкі, як правіла, вельмі недакладныя і далёкія ад зместу і сэнсу спраў. Назвы спраў адлюстроўваюць толькі назуву першага документа папкі, аб змесце астатніх з вопісаў цяжка нават здагадацца.

Далёка не поўны прагляд спраў фонду дае падставы для высноў, што перад намі велізарная і разнастайная крыніца гістарычных дакументаў і матэрыялаў, якая ахоплівае амаль увесь перыяд першай паловы XX ст.

Ніжэй прыводзіцца тэксты некаторых дакументаў, выяўленых у фондах РЗГА.

Матэрыялы па гісторыі Слуцкага паўстання

Невялічкія аркушы ў клетку, падобныя на школьнія, запісаныя няроўным почыркам, захаваліся ў фондзе І. Ермачэнкі (воп. 1, с. 24, арк. 15, 15 адв., 16, 17). Яны амаль згубіліся сярод статутаў “Беларускага нацыянальнага фронту” і “Вольнага Саюза народаў Усходняй Еўропы”, грамадска-палітычных арганізацый, якія існавалі ў Празе ў 20-я г.

Аркушы з тэкстам Дэкларацыі Беларускай рады Случчыны, напісаныя рукой Васіля Русака ў паўстаўшым Семежаве, адметныя па памерах і якасці паперы. Бачна, што раней яны былі падшыты з іншымі дакументамі. Магчыма, тая папка, з якой іх дасталі (хто і ў які час, невядома) утрымлівала збор дакументаў па Слуцкаму паўстанню. Гэта маглі быць загады Рады Случчыны, штаба паўстанцкай брыгады (калі меркаваць па часе і месцы). Цікава, што тэкст Дэкларацыі і спіс сяброў Рады В. Русак перапісаў з пратакола з’езда Случчыны, які 14–15 лістапада 1920 г. вёў Юрый Лістапад. Русак хваляваўся, каб дакументы не загінулі, і напярэдадні баёў (баявый дзеянні началіся 27 лістапада), спяшаючыся, зрабіў выпіскі з дакументаў, складзеных Лістападам.

У тэксце ёсьць тлумачэнні самога Русака: “... па нейкім прычынам яна [Дэкларацыя. — H. C.] не была напечатана, а перадана пераехашаму тагды ў Баранавічы Тэрэшчанку... яна проста без звуку прапала, такое гаворыць

само за сябе, мажліва, што ў Вільні, а скарэй усяго то, мажліва, Тэрэшчанка перадаў “Н. Р.” [Найвышэйшай радзе. — Н. С.] у Варшаве ...” Такім чынам бачна, што Рада Случчыны клапацілася аб пашырэнні тэкста Дэкларацыі, але гэта не адбылося.

Дэкларацыя Беларускай Рады Случчыны

У момэнт самаадзначэння ўсіх народаў і барацьбы іх за сваю самастойнасць і свабоду Беларусі Рада Случчыны, выпалняючы волю сялянства, паслаўшага яе і даверыўшыга ёй абарону незалежнасці нашай Бацькаўшчыны Беларусі, падымаетъ сцяг барацьбы за свабодную незалежную Беларусь і заяўляе ўсяму міру:

1. Беларусь павінна быць вольнай незалежнай Народнай Рэспублікай у яе этнографічных межах.

2. Асноўныя законы Беларускай Народнай Рэспублікі будуць выпрацаваны Бел.[арускім] Устан.[оўчым] соймам, сазваным на аснове агульнага, роўнага, працтага, патаемнага і праларціяльнага выбарчага права.

3. Прыйнаваючы, што зямля павінна належаць працоўнаму народу і што прыватная ўласнасць на зямлю касуецца, Рада Случчыны думае, што нормы землеўкарыстаныня (землепользование) маюць быць выпрацаваны толькі Бел.[арускім] Устан.[аноўчым]і зборамі. Да развязвання ж гэтага пытання ў Устан.[аноўчым] сойме ўсе пастановы Часовай улады павінны згаджацца з вышэйпаказанным прынцыпам. Усе ж лясы і нутра зямлі павінны быць уласнасцю Рэспублікі.

4. Да савыва Устан.[оўчага] сойму павінны быць прыняты самыя шырокія меры для абароны правоў і інтарэсаў працаўнікоў, як, напрыклад, а. 17 аб уядзеніні найбольшага 8-мігадзін.[нага] дня, кантроля над дабрабытам, мінім.[умам] зараб.[отнай] платы і г.д.

5. У мэтах барацьбы з вырастуючай спэкуляцыяй і ўпарадкованьня тавараабмену паміж местамі і вёскаю Рада Случчыны прыме меры к развіццю на шырокіх пачатках ўсіх відаў коопратыў.

6. Уперад да скончання развязвання гэтага пытання ў Устан.[аноўчым] сойме прызнаем на тэрыторыі Беларусі свабоду слова, друку, сходаў, забастовак, хайрусаў, рэлігіі, незачэпнасць асобнасці і памяшчэння.

7. Прываючы першаступеннае значэнне народнай прасьвеце, РС будзе старавацца к агульнаму аблучэнню ў самым шырокім масштабе.

8. У рубяжах БНР прызнаюцца права ўсіх меньшасцяў на нац.[ыянальную] пэрсан.[альную] аўтаномію.

Абвяшчаючы аб гэтым і з'яўляючыся выразіцельніцай волі народа, Рада Случчыны дакліяре цвёдра стаяць за незалежнасць і свабоду роднае Беларусі і бараніць інтарэсы сялянства ад насільля з боку чужаземных захватчыкаў, у выпадку патрэбнасці нават сілаю аружжа, нягледзячы на лічэбную перавагу праціўніка, думаючы, што наша справа — справа праўдзівая, а праўда заўсёды закрасуе.

На адвароце аркуша В. Русак змясціў спісы сяброў Рады Случчыны. Дарэчы, гэта самы дакладны спіс, паколькі да гэтага часу навукоўцы карысталіся толькі дадзенымі з успамінаў удзельнікаў паўстання, у якіх было шмат блытаніны.

Дакладны спіс абраных органаў выглядае наступным чынам:

- “1. Жаўрыд.
- 2. Паўлюкевіч.

- 3. Мацеля.
- 4. Сасноўскі.

- 5. Біруковіч.
- 6. Дубіна.

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| 7. Русак. | 11. Лістапад. | 15. Радзюк. |
| 8. Раковіч. | 12. Пракулевіч. | 16. Калпак. |
| 9. Барысавец. | 13. Неронскі. | 17. Рабы. |
| 10. Анцыповіч. | 14. Бабарэка. | |

Кандыдаты:

- | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| 1. Маліноўскі. | 3. Валоцька | 4. Міхайлоўскі. |
| 2. Мяшочек. | (забіты 26–27 лістапада). | 5. Дзятловіч. |

Выканану́чы орган Рады, ці Прэзідыйум рады:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 1. Ул. Пракулевіч
(старшыня). | 2. П. Жаўрыд. | 5. Біруковіч. |
| | 3. А. Паўлюкевіч. | 6. Сасноўскі. |
| | 4. В. Русак. | 7. Рабы. |

Старшыня з'езда Случчыны і сябар Прэзідыйума рады *B. Русак*".

Хтосьці зацікаўлены далучыў да чарнавіка В. Русака тэксты песень слуцкіх паўстанцаў, запісаных ці ўжо перапісаных у Вільні ў лістападзе 1921 г. — праз год пасля падзеі. Аўтар песень застаўся пакуль невядомым. Ініцыялы Ю. Ф. сведчаць, што гэта, хутчэй за ёсё, беларускі паэт Юзюк Фарботка, які тады знаходзіўся ў Мінску і мог быўцаць на Случчыне. Прынамсі, у яго былі падставы перабрацца потым з БССР у Польшчу. Мяркую, што аўтар, былы паўстанец, сам паспытаў ліха за калючым дротам у лагеры для інтэрніраваных у Польшчу, у Драгагуску, дзе апынулася большасць стральцоў брыгады пасля яе адступлення за мяжу ў канцы снежня 1920 г. Дастаткова пагартаць кнігу загадаў па лагеру за сакавік — красавік 1921 г. (захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве-музеі літаратуры і мастацтва), зірнуць на схему дротавай агароджы, за межы якой выхад быў забаронены, каб адчуць боль і адчай беларуса “ў чужацкай няволі”.

Другая песня, песня-заклік, больш аптымістычная. Былыя паўстанцы не складалі зброі. Змагаліся ў партызанскіх атрадах, беларускіх батальёнах, дыслакаваных у Літве. У Вільні з'яўляліся новыя палітычныя арганізацыі накшталт “Змагання”, у кірауніцтва якіх увайшлі былыя арганізаторы Слуцкага фронту супраціўлення бальшавізму Уладзімір Пракулевіч і Павел Жаўрыд¹, не страцілі моцы і ўплывовасці беларускія эсэры, палітычны цэнтр якіх знаходзіўся ў той час у Коўне. Падставы для аптымізму былі. Надзея і вера ў будучыню гучыць у песнях.

Выкажу яшчэ адну здагадку. Магчыма, песні былі напісаны ў гонар першых угодкаў Слуцкага паўстання, якія шырока святкавалі яго былыя ўдзельнікі ў Вільні. На святочнай імпрэзе прысутнічалі палітычныя кіраунікі, афіцэры

¹ Архіў КДБ РБ.

брыгады. Паўстанцаў вітаў генерал Булак-Балаховіч. Уручаліся ўзнагароды. З нагоды свята быў наладжаны банкет, на якім паміналі загінуўшых і, спадзе-ючыся на перамогу, спявалі песні². Магчыма, і гэтыя.

Песні Слуцкіх паўстанцаў

Ахвярам Слуцкаму паўстанню

*Песні інтэрнаваных
I-й слуцкай брыгады стральцуў*

1

Равуць-стогнучы лясы, горы, шырокія палі,
Плачуць-стогнучы беларусы ў чужацкай няволі.
Трацім тут свае мы сілы, церпім цяжкія мукі.
За што ж, Божа міласэрны, звязаў ты нам руکі?
Гай вы, гай вы, браты нашы, дзеңі горкай долі,
Што на йдзенце вызываляць нас з цяжкае няволі?

2

Час Беларуса, ўжо час, —
Маці-краіна нас кліча.
Устанема дружна, ураз —
Сіл наших вораг ня зыліча.

Прыпёў:

Рушымся ў бой
Усёй грамадой
За люд працоўных,
За волю і роўнасць!

Грозны падходзіць мамэнт —
Бой пачынаем рашучы!
Скрышым старое ушчэнт —
К волі эмагарна ідуchy.

Прыпёў.

У песнях бязудерж тайм,
Вечер штандарамі вее,
Прысягу складаем ім —
Роднай ня здрадзіць надзеi.

Прыпёў.

Бурны нас радуе дзень,
Кліч агалошвае попі,
Сонца вітайце прамень
Працы сялянскай і волі.

Прыпёў.

² Апісанне ўрачыстасці захавалася ў крымінальных справах былых паўстанцаў (ІО. Лі-стапада і інш.) Архіў КДБ РБ.

Дужая моц — грамада,
У перамозе зарука,
Больш нас ня чэліць бяды,
Годзі напасыцай, прынукаў!

П р ы п е ў.

Край абаронім грудзьмі
Ад панаваньня палацаў.
Вольнай працоўнай сям'і
Успор красавіціме праца!

П р ы п е ў.

За Бацькаўшчыну

Ахвярам Слуцкага паўстання

За Бацькаўшчыны волю і бедны свой народ
Супроць нязлічаных чырвонаых катаў
Іх горстачка, адрокшыхся сям'і і родных хатаў,
Падняліся і пайшлі ў крававы карагод.

Бел-чырвона-белы съцяг трymаючи ў руках,
Пайшлі пад куляў сьвіст і рогаты гарматы,
Каб гінуць, і помстаю да ворага праняты
За вольну Беларусь! За Слуцкі родны шлях!

І дойга ішлі... змагаліся і падалі з змаганьня,
Аж Слуцкая замяя абмылася крываёй,
Аж белымі касыцьмі, як срэбрам пояс той,
Уткалі весь абшар учаснікі паўстання.

Спакойна хай жа съпяць народныя героі ...
Прысніца можа ім салодкі дзіўны сон,
Што кліч: “Народ, паўстань!” — як гучны веча звон
Пакліча і жывых і их ізноў да зброяі.

Адважна ўсіх жывых у бойку павядуць
Тагды яны, падняўшыся з матілаў,
І сваёй налюдскаю магутнай сілай
Народу ланцугі навекі разарвуць.

Вільня. 26.XI.1921 г. Ю. Ф.



Адам Мальдзіс, Язэп Янушкевіч (Мінск)

РУКАПІСНАЯ БЕЛАРУСІКА ВА ЎКРАІНСКІХ ЗБОРАХ

У розны час нам пащасціла праца вань у багатых рукапісных сховішчах Украіны — Кієва і Львова. Знойдзеныя там матэрыйялы істотна ўзбагачаюць нашы веды па гісторыі Беларусі, яе культуры (найперш літаратуры).

Асаблівую цікаласць выклікаюць рукапісы Цэнтральнай бібліятэki Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, якія паходзяць з бібліятэкі, заснаванай I. Храптовічам у Шчорсах на Навагрудчыне, і рукапісы з былога “Асалінэума”, якія пасля 1945 г. былі перавезены ў Польшчу, у Вроцлаў, але часткова засталіся ў Львоўскай Навуковай бібліятэцы імя Васіля Стаданіка НАН Украіны. На першыя з іх беларусы могуць прэтэндаваць, прынамсі, маральна, таму што рукапісы (яны ў свой час, у 1899 г., былі апісаны С. Пташыцкім¹, хоць і вельмі кратка) і книгі (яны таксама захоўваюцца ў той жа акадэмічнай бібліятэцы ў Кіеве) былі ў свой час завяшчаны Храптовічамі першаму універсітету, які адчыніцца на іх радзіме. Таму ў 1920-я гг. паспяхова ішлі спыненныя потым міжурядавыя перагаворы аб вяртанні Шчорсаўскіх збораў, часова дэпаніраваных у Першую сусветную вайну ў Кіеве, Беларускаму дзяржаўнаму універсітету. На жаль, пытанне застаецца адкрытым да нашых дзён.

У львоўскай бібліятэцы імя Васіля Стаданіка найболыш беларускіх матэрыялаў захоўваецца ў фондзе ўкраінскага мовазнаўца, фалькларыста і паэта Яакава Галавацкага (1814–1888), які дваццаць апошніх гадоў жыцця быў старшынёй Віленскай археаграфічнай камісіі і напісаў працу пра Біблію Ф. Скарыны, калекцыі лістоў да мовазнаўца Яна Карловіча (1836–1903), жыхара Беларусі (Вішнева на Смаргончыне), апекуна Ф. Багушэвіча (да вайны лісты знаходзіліся ў “Асалінэуме”). Некаторыя знаходкі з апошняй калекцыі ўжо выкарыстаны ў публікацыях².

У публікацыі ўказываюцца таксама беларускія крыніцы ў Нацыянальным дзяржаўным гістарычным архіве ў Львове. Асабліва многа іх у фондзе 201 — Львоўскай мітрапаліцкай грэка-каталіцкай кансісторыі. Некаторыя крыніцы на пергаміне ўказаны паводле друкаванага каталога³. У такім выпадку пасля звестак у дужках падаецца (Каталог, старонка).

¹ Щорсовская библиотека графа Литавора-Храптовича : Краткие сведения о собрании рукописей / Сообщил С. Л. Птицицкий. М., 1899.

² Гл.: Januszkiewicz Jazep. Odnaleziono we Lwowie listy Stanisława Moniuszki // Ruch Muzyczny (Warszawa) 1989. Nr. 1. S. 3–5; Янушкевіч Язэп. “Чалавек, які нарадзіўся не ў сваю эпоху...”: Новae з перапіскі Францішка Багушэвіча з Янам Карловічам // Шляхам жыцця. Мн., 1990. Вып. 1. С. 193–205 і інш.

³ Каталог пергаментных документов Центрального державного історичного архіву УРСР у Львові. 1233–1799. Київ, 1972.

Кіеў

Цэнтральная бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (аддзел рукапісаў)
Фонд І. Храптовіча

5956. Рэестр кніг Літоўскай метрыкі. 1500–1523 гг.

5957. Вершаваны “Трыумф небу і зямлі самы слáуны... святой Тэадоры, панны і мучаніцы, над судзёй Аўрэліем”, на польскай мове. Падарунак ігуменні канвента бенедыктынак у Нясвіжы Тэадоры Антаніне Глухоўскай. 1727 г.

5960. Рукапісны зборнік, які ўключае прамову біскупа Шэмбека ў Гродне (1718), лісты са Слонімам і Слуцкам, іншыя беларускія матэрыялы. XVIII ст.

5962. Запіскі аршанская харунжага Міхаіла Млечкі, распачатыя ў 1615 г.

5971. Драма на лацінскай мове, прамовы з беларускім реаліямі Андрэя Войны, на польскай мове. XVII–XVIII стст.

5978. Вершаваны пераклад з лацінскай на польскую мову твора Тамаша Кемпійскага “Аб наследаванні Хрыста”, зроблены аршanskім земскім судзёем Янам Геранімам Вонляялярскім у палоне ў Маскве. 1723 г.

5982. Вершаваныя пераклады на польскую мову, зробленыя жонкай гродзенскага старосты Ганнай Храптовіч. XVIII ст.

6003. Апісанне вёсак, дарог, лясоў, ставоў Навагрудскага дэканата. 1784 г.

6014. “Успаміны пра род Літавораў-Храптовічаў ад пачатку яго вядомасці і да 1795 года”, на польскай мове.

6079. Біографія пагарэльца, былога настаўніка ў Полацку і Слуцку, Станіслава Шыманская.

Львоў

Навуковая бібліятэка НАН Украіны (аддзел рукапісаў)

Фонд базыльянскіх манастыроў

161. Апісанне цудаў у Жыровічах. 1758 г. На пол. мове.

382. «Апология русскому народу» Мялеція Сматрыцкага. 1623–1624 гг.

393–394. Апісанне цудаў у манастырской царкве ў Жыровічах. 1620–1756 гг.

На пол. мове.

1247. Матэрыялы генеральнай кангрэгацыі базыльянскіх манастыроў у Брэсце. 1751, 1753, 1759 гг. На лац. мове.

Фонд бібліятэкі Бавароўскіх

466. Артыкулы і рэцэнзіі ўраджэнца Мінска, польскага гісторыка Тадэвуша Корзана. Другая палова XIX ст.

474. Матэрыялы да гісторыі роду Тышкевічаў (у тым ліку з Лагойскі). 1796–1902 гг.

653. Польскія вершы ўраджэнца Віцебска, палітычнага ссыльнага Тадэвуша Лады-Заблоцкага. Першая палова XVIII ст.

906. Матэрыялы пра ўраджэнца Мсціслаўскага пав. прафесара філасофіі Віленскага універсітэта Анёла Доўгірда. Канец XVIII – першая палова XIX ст.

Фонд Якава Галавацкага

32/п. 2. Балвановіч Я. (дырэктар Віленскай гімназіі). 1883 г. Вільня. 2 арк.

35/п. 2. Будзіловіч Антон (прафесар Варшаўскага універсітэта, ураджэнец Беларусі). 1882–1887 г. Варшава. 5 арк.

- 435/п. 21. Камітэт па збору ахвяравання на рэальнае вучылішча ў г. Магілёве. 1880 г.
- 461/п. 210. Лісты віленскага цэнзара. 1883 г.
- 502/п. 23. Лісты Я. Галавацкага да І. Карнілава (папячыцеля віленскіх навучальных установ).
- 596/п. 31. Галавацкі Я. Ф. Вопіс "Грамматики церковного славянского языка" Мялеція Сматрыцкага. 21 арк.
- 613/п. 36. Галавацкі Я. Ф. Допіс пра "Біблію Скарны" (у газ. "Віленский вестник"). 1884 г.
- 618/п. 37. Галавацкі Я. Ф. Чарнавік артыкула пра рукапісную "Магілёўскую хроніку". 5 арк.
- 633/п. 39. Галавацкі Я. Ф. Выпіскі з інвентароў манастыроў і маёнткаў францыканцаў у Каралеўстве Польскім і Вялікім Княстве Літоўскім. 10 арк.
- 641/п. 39. Галавацкі Я. Ф. Нататкі пра вопіс Кобрынскай эканоміі з 1562 г. Вільня.
- 644/п. 39. Галавацкі Я. Ф. Канспект артыкулаў пра Літоўскі статут (30–40 гг. XVI ст.). 6 арк.
- 757/п. 52. "Тарас Пылясовщик. Поэма невідомого автора. 4 арк. М. білор.". На самай справе рукапіс гэты не на беларускай, а на украінскай мове, уяўляе сабой пераклад паэмы.
- 801/п. 55. Галавацкі Я. Ф. Канспект і праграма курса яго універсітэцкіх лекцый з гісторыі літаратуры на зімовы семестр 1862 г.
- 803/п. 57. Спісы студэнтаў-слухачоў курсаў Я. Ф. Галавацкага.
- 814/п. 58. Галавацкі Я. Ф. Спіс падпісчыкаў "Семейной библиотеки".
- 817–818/п. 58. Галавацкі Я. Ф. Спіс прадметаў, падараваных Віленскаму музею.
- 920/п. 62. Галавацкі Я. Ф. Спіс адрасатаў.
- 925/п. 62. Галавацкі Я. Ф. Спіс уласных кніг.

Лісты да Яна Карловіча (Карл.)

- 12/п. 1. Лісты Францішка Багушэвіча. 1885–1886(?) гг. Вільня. 16 л., 29 арк. На пол. мове. Старыя сігнатуры «Асалінэума» 3343–3357.
- 13/п. 1. Т. 1. Лісты Я. Бадуэна дэ Куртэнэ. 1875–1881 гг. Радам, Варшава, Казань, Пецярбург, Астровель, Парыж. 96 л., 187 арк. На пол. мове Ст. сігнатуры 3152–3248; Т. 2. 1882–1887. Москва, Лейпциг, Пецярбург, Казань, Дэрпт. 155 арк. На пол. мове. Ст. сігнатуры 3249–3343.
- 146/п. 1. Лісты А. Брукнера. 1887. Берлін. 2 л., 3 арк. На пол. мове. Ст. сігнатуры 3363–3364.
- 16/п. 1. Лісты Уладзіслава Вярыгі. Вільня, Варшава. 4 л., 7 арк. на пол. мове. Ст. сігнатуры 4851–4854.
- 17/п. 1. Лісты ад "чэшскіх сяброў": Эдвард Валечка (Walečka), Яраслаў Врхліцкі (Vrchlický) і інш. На чэш. мове. 1887 г., 6/д.
- 18/п. 1. Лісты мінчаніна Аляксандра Валіцкага. Варшава, Пецярбург. 7 л., 19 арк. 1873, 1877, 1879 гг. На пол. мове. Ст. сігнатуры 4835–4841.
- 22/п. 1. Ліст даследчыка спадчыны Ф. Скарны П. У. Уладзімірава. Москва. 2 арк. На рус. мове. 1879. Ст. сігнатура 4831.
- 24/п. 1. Казімеж Вуйціцкі. 1869, 1873 гг. Варшава. 5 арк. На пол. мове. Ст. сігнатуры 4935–4936.
- 29/п. 1. Беларускі і польскі этнограф Зыгмунт Глогер. Жэнева. 2 арк. 1882 г. Ст. сігнатура 3528.
- 32/п. 1. Констанцін Гурскі. Пецярбург. 2 арк. 1881 г. Ст. сігнатура 3533.
- 33/п. 1. Юзаф Гора. Пльзень. 12 л., 13 арк. На чэш. мове. 1886–1887.
- 34/п. 1. Зыгмунт Гарадзецкі. Москва. 7 л., 30 арк. На рус., пол. мовах. 1881–1886 гг.

- 44/п. 1. Мечыслаў Давойна-Сільвестровіч. Давойнава. 14 арк. На пол. мове. 1884–1887 гг. Ст. сігнатуры 4743–4749.
- 48/п. 2. Бібліограф Кауль Эстрэйхер. Кракаў, б/м. 12 арк. На пол. мове. 1875–1883 гг. Ст. сігнатуры 3490–3495.
- 50/п. 2. Ліст ураджэнца Беларусі Міхала Ельскага. Вільня. 2 арк. 1879 г. Ст. сігнатура 3655.
- 50/п. 2. Лісты беларускага пісьменніка Аляксандра Ельскага. Замосце. 18 арк. 1879–1882 гг. Ст. сігнатуры 3645–3654.
- 53/п. 2. Лісты кнігавыдача Ф. Завадскага. Вільня. 5 арк. 1879 г. Ст. сігнатуры 4942–4944.
- 68/п. 2. Лісты беларускага і польскага гісторыка і пісьменніка Адама Кіркора. Кракаў. 22 л., 39 арк. На пол. мове. 1874–1886 гг.
- 69/п. 2. Лісты Марыі і Цаліны Кіркор. Варшава, Вільня. 39 арк. 1882–1884 гг.
- 75/п. 4. Польскі і беларускі фалькларыст Аскар Кольберг. Кракаў. 1887–1890 гг.
- 76/п. 2. Лісты Віленскай археалагічнай камісіі да Я. Карловіча. 1863 г.
- 80/п. 2. Ураджэнец Беларусі, гісторык Тадэвуш Корзан. 1877–1887 гг. 77 л.
- 86/п. 2. Ю. Крашэўскі. 1 л., 2 арк. На пол. мове. 1880 г. Ст. сігнатура 3971.
- 100/п. 3. Фаўстын Лапатынскі. Вільня. 5 л. На пол. мове. 1879, 1884 гг.
- 105/п. 3. Галена Маліноўская, дачка гісторыка і літаратара Мікалая Маліноўскага, пасля смерці якога застаяўся рукапіс “Ягелонскай гісторыі”. Вільня. На пол. мове. 1873 г.
- 105/п. 3. Лісты В. Дуніна-Марцінкевіча. Люцінка. 2 л., 5 арк. На пол. мове. 1868–1869 гг. Ст. сігнатуры 4187–4188.
- 109/п. 3. Уладзіслаў Міцкевіч. Парыж. 3 арк. 1884–1885 гг. На пол. мове.
- 112/п. 3. Лісты Станіслава Манюшкі. Парыж, Варшава. 1858–1871 гг. Ст. сігнатуры 4263–4267.
- 113/п. 3. Аляксандра Манюшка. 15 л. 1873–1888 гг. б/д.
- 119/п. 3. Эліза Ажэшка. Гродна, Міневічы над Нёманам. 59 л. 1879–1887 гг.
- 121/п. 3. Ураджэнец Беларусі мастак і кампазітар Напалеон Орда. Пінск і б/м. 4 л. 1875–1879 гг. і б/д.
- 126/п. 3. Лісты ўраджэнца Беларусі паэта А. Пяткевіча (Адама Плуга). Варшава. 2 л. 1879 г.
- 175/п. 1. Чэшскі даследчык Адольф Чэрны, які цікавіўся Беларуссю. Прага. 1 л. 1886 г.
- 185/п. 4. Ліст Францішка Багушэвіча да Ірэны Карловіч. 1885(?) г.
- 187/п. 4. Лісты розных асоб, у тым ліку з Беларусі, да Я. Карловіча (Антон Адынец, Напалеон Орда, Галена Пільтз(ц), Апалінары Пяткевіч, Альфрэд Ромер і г. д.). Прага, Варшава, Вільня, Львоў. 1875–1881 гг.
- 189/п. 4. Лісты розных асоб, у тым ліку з Беларусі, да Аляксандра Карловіча (Антон Адынец, Міхал Балінскі, Фелікс Вратноўскі, Адам Кіркор, Апалінары Концкі, Тэадор Нарбут).
- 195/п. 4. Ян Карловіч. Біяграфічныя матэрыялы, асабістыя дакументы. Дрэздэн, Прага, Варшава, Гейдэльберг. 8 арк. На пол., чэш., ням. мовах. 1880–1887 гг.
- 197/п. 4. Лісты розных асоб і інш. матэрыялы, што адносяцца да Я. Карловіча. Вільня, Варшава, Парыж і б/м. 16 арк. На пол., чэш. мовах. 1857–1885 і б/д. Ст. сігнатуры 4262, 4396, 4795, 5092, 5095–5096, 5100, 5108, 5119–5120.
- 198/п. 4. Стары воліс архіва Я. Карловіча. 20 арк.

Нацыянальны дзяржаўны гістарычны архіў у Львове

Ф. 129. Матэрыялы львоўскіх царкоўных брацтваў.

Вол. 1, с. 120. Грамата аб вольным і незалежным кіраванні Львоўскага Успенскага брацтва. На царкоўнаслав. мове. Брэст. 1590 г. (Каталог, с. 358).

233. Граматы Брэсцкага царкоўнага сабора аб пазбаўленні сану Львоўскага епіскапа Гедэона Балабана. Навагрудак. На царкоўнаслав. мове. 1594 г. (Каталог, с. 233).

236. Такія ж граматы, дадзеныя ў Брэсце. На царкоўнаслав. мове. 1594 г. (Каталог, с. 369).

Ф. 132. Лісты дзеячаў Украіны, Польшчы і іншых краін.

Вол. 1. С. 847. Лісты з Мінска і Нясвіжа Кароля Радзівіла ў Львоўскі магістрат. На пол. мове. Другая палова XVIII ст.

961. Лісты Сухадольскага з Гродна і Мастоў пра хваляванні мясцовага насельніцтва. На пол. мове. XIX ст.

Ф. 201. Львоўская мітрапаліцкая грэка-каталіцкая кансісторыя.

Вол. 4. С. 108. Граматы Галоўнага трывбунала ВКЛ жонцы пінскага кашталяна Івана Глябовіча Кацярыне з Кратошына на яе маёмасць і маёмасць яе сыну ў Мінскам пав., у Заслаўі, Дуброве і інш. (Каталог, с. 344, 372).

496. Звесткі па гісторыі царквы ў Слоніме.

625. Тоё ж у Вілейцы.

675. Тоё ж у Палачанах.

684. Тоё ж у Сынковічах.

693. Спіс рэчаў, вывезеных з Кобрынскага манастыра.

698. Звесткі па гісторыі царквы ў Ракаве.

723. Апісанне маёмасці царквы ў Лоску.

1280. Тоё ж у Рагачове. 1787–1890 гг.

1398. Кніга ўліку прыхаджан, якія спавядаліся ў царкве ў Жыровічах Гродзенскай губ. 1791–1800 гг.

1423. Звесткі пра базыльянскі кляштар у Пінску.

1432. Распараджэнне парадкавай камісіі Кобрынскай зямлі аб правілах паводзін грамадзян.

1461. Гісторыя царквы ў Дубаі Пінскага дэканата.

1718. Тоё ж у Ашмянах.

2021. Тоё ж манастыра ў Барунах.

2401. Звесткі пра маёмасць манастыроў у Быцені і Жыровічах.

2714. Тэатральныя афішы з Беларусі. XIX ст.

2809, 2810, 2907. Звесткі па гісторыі манастыроў у Гродне.

3196. Справа здача аб праверцы бібліятэкі Жыровіцкага вучылішча. XIX ст.

3227. Справа аб папаўненні бібліятэкі ў Жыровічах. XIX ст.

3286. Статыстычныя звесткі пра вучняў прыходскіх і пачатковых школ Слуцкага пав. 1868–1898 гг.

3725. Гістарычная даведка пра Гомель.

3750. Праца пра археалагічныя даследаванні ў Магілёўскай губ.

Вол. 4б, с. 1095. Справа пра уніяцкія кнігі, канфіскаваныя ў Жыровічах.

Вол. 4в, с. 273. Урыўкі з дзённіка Магілёўскага епіскапа Георгія Каніскага.

652. Матэрыялы аб казаннях на беларускай мове.

Ф. 684. Пратагуменат базыльянскіх манастыроў у Львове.

Вол. 1, с. 3285. Матэрыялы базыльянскага манастыра ў Быцені.

3291. Тоё ж у Жыровічах.

3388. Тоё ж у Быцені.



ФРАНЦЫЯ



Iгар Лялькоў (Мінск)

БЕЛАРУСІКА XVI–XVIII стст. У ЗБОРАХ ДЭПАРТАМЕНТА МАНУСКРЫПТАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БІБЛІЯТЭКІ ФРАНЦЫІ

Уводзіны

Так ужо склаўся гістарычны лёс нашай краіны, што толькі невялікая частка беларускай дакументальнай спадчыны захоўваецца сёння на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Відавочна, што такое становішча — вузкасць даступнай крывацій базы (асабліва гэта датычыцца перыяду да пачатку XX ст.) — істотна стрымлівае развіццё беларускай гістарычнай навукі. Выход тут бачыцца толькі адзін — інтэнсіўны пошук крывацій нашай гісторыі ў замежных архівасховішчах і рукапісных зборах бібліятэк. Прывемна адзначыць, што апошнім часам гэтая праца набывае ўсё большы размах (пра што пераканаўча сведчаць, у прыватнасці, матэрыялы зборнікаў серыі “Вяртанне”), і хацелася б спадзявацца, што цяпер яна ўжо застанецца заўсёдным надзённым клюпатам беларускіх даследчыкаў мінуўшчыны.

Асабіста мне пащасціла распаўсюдзіць свае пошукі на адзін з найбольш значных і цікавых рукапісных збораў у Еўропе — Дэпартамент манускрыптаў Нацыянальнай бібліятэкі Францыі. Згодна з тэмай маёй кваліфікацыінай пе-радоктарскай дысертацыі (ступень D. E. A.), абароненай у чэрвені 1998 г. у Сарбонскім універсітэце, там праводзілася выяўленне дакументаў па гісторыі сувязей Вялікага Княства Літоўскага з Францыяй у XVI–XVIII стст. Паралельна браліся на ўлік усе іншыя дакументы, што маюць дачыненне да гісторыі Беларусі гэтага перыяду. Вынікі ўказанай працы адлюстраваліся ў тэксце названай дысертацыі¹, аўтарэферат якой пабачыў свет і на беларускай мове². Узвес ж шаноўнага чытача гэтых радкоў прапануецца кароткі агляд беларускі, якая знаходзіцца ў вышэйзгаданым зборы. Варта заўважыць, што тэрмін “беларусіка” разумеецца тут даволі шырока і ўключае ў сябе таксама крываціі па гісторыі ўсяго ВКЛ, калі апісаныя там падзеі мелі непасрэднае дачыненне да Беларусі.

Аднак, перш чым перайсці да разгляду дакументаў, дазволю сабе прапанаваць шаноўнаму чытачу некаторую інфармацыю пра месца іх захавання. На-

¹ Lialkov I. Sources manuscrites de la Bibliothèque Nationale de France concernant l'histoire des relations entre la France et le Grand-Duché de Lituanie à l'époque moderne (XVI–XVIII siècles). Paris, 1998.

² Лялькоў І. Рукапісныя крываціі Нацыянальнае бібліятэкі Францыі па гісторыі зно-сінай паміж Францыяй і Вялікім Княствам Літоўскім у новы час (XVI–XVIII стагодзьдзя). Мн., 1998. (Athenaeum. — Т. 1.).

цыянальная бібліятэка Францыі (НБФ) з'яўляецца адной са старэйшых сучасных бібліятэк у свеце. Яна пачала складацца як прыватная бібліятэка французскіх каралёў яшчэ ў перыяд праўлення караля франкаў Карла Вялікага (742–814)³. У 1692 г. Карапеўская бібліятэка адчынілася для публікі і зрабілася, такім чынам, адной з першых публічных бібліятэк у свеце⁴. Пасля ўсталявання Першай рэспублікі (1792) была перайменаваная ў Парыжскую Нацыянальную бібліятэку. На працягу XIX ст. яе назва некалькі разоўмянялася ў сувязі са зменамі палітычных рэжымаў у Францыі: была яна Імператарскай і зноў Карапеўской бібліятэкой, пакуль, нарэшце, у другой палове стагоддзя канчаткована не замацавалася за ёй назва Нацыянальная бібліятэка⁵. Апошняя трансфармацыя адбылася у 1994 г. Згодна з дэкрэтам Прэзідэнта Рэспублікі Нацыянальная бібліятэка аб'ядналася з Дзяржаўным упраўленнем па стварэнню Бібліятэкі Францыі. Аб'яднаная ўстанова атрымала назыву Нацыянальная бібліятэка Францыі⁶.

Цяпер НБФ складаецца з 13 дэпартаментаў. Найбольш каштоўным па сваіх зборах складнікам бібліятэкі з'яўляецца яе найстарэйшы дэпартамент — Дэпартамент манускрыптаў. На 1996 г. агульная колькасць рукапісных помнікаў тут складала 530 тыс. адзінак захавання (манускрыптаў)⁷. Усе рукапісы размеркаваны па дзвюх вялікіх секцыях у залежнасці ад мовы: Рукапісы ўсходняе (Manuscrits orientaux) і Рукапісы заходняе (Manuscrits occidentaux). У склад апошняй уваходзяць наступныя фонды: Рукапісы грэчаскія (Manuscrits grecs, 5 тыс.); Рукапісы лацінскія (Manuscrits latins, далей рукапісы гэтага фонду будуть пазначацца як Ms. lat.; 21,8 тыс.), у гэты фонд уваходзіць і падфонд Лацінскіх рукапісаў з новых набыткаў (Manuscrits latins des nouvelles acquisitions, далей — Ms. lat. n. a.); Рукапісы французскія (Manuscrits français, далей — Ms. fr., 58 тыс.) з падфондам Французскіх рукапісаў з новых набыткаў (Manuscrits français des nouvelles acquisition, далей — Ms. fr. n. a.); Розныя калекцыі (Collections diverses, 10 тыс.) і Замежныя рукапісы на сучасных мовах (Manuscrits étrangers en langues modernes, 4,4 тыс.). У склад апошняга фонду уваходзяць падфонды Німецкі, Англійскі, Баскскі, Кельцкі, Іспанскі, Італьянскі, Партугальскі, Румынскі, Скандинавскі і Славянскі (Manuscrits slaves, далей — Ms. sl.)⁸.

³ Marchal P., Couderc C. La Bibliotheque Nationale. Le Departement des Imprimés et la Section de Geographie. Le Departement des Manuscrits. Paris, 1907. P. 72.

⁴ Franklin A. Precis de l'histoire de la Bibliotheque du Roi aujourd'hui Bibliotheque Nationale. Paris, 1875. P. 86; Guide des savants, des litterateurs et des artistes dans les bibliotheques des Paris. Paris-Leipzig, 1908. P. 125; La Bibliotheque nationale de France: [Prospectus]. [Paris], 1996.

⁵ Franklin A. Precis de l'histoire... P. 261; Leroy E. Guide pratique des bibliothèques de Paris. Paris, 1937. P. 3.

⁶ La Bibliotheque nationale de France: [Prospectus]...

⁷ Таксама.

⁸ Bibliotheque nationale de France. Manuscrits occidentaux: [Prospectus]. Paris, [s.].

Крыніцы XVI ст.

Падзеяй XVI ст., што пакінула найболыш значны след у гісторыі франка-беларускіх адносін (і адначасова ў зборах Дэпартамента манускрыптаў Нацыянальнай бібліятэкі Францыі), была элекцыя герцага Анжуйскага Генрыха дэ Валуа манархам Рэчы Паспалітай. У першую чаргу беларускіх даследчыкаў павінны тут зацікавіць дакументы часоў міжцарства (1572–1573): ліставанне Рады ВКЛ з сенатамі Польшчы і Пруссіі; матэрыйялы пасольства ВКЛ у Польшчу і ў Расію і польскай місіі ў ВКЛ; карэспандэнцыі вялікага гетмана Яна Хадкевіча, ваяводы троцкага Стэфана Збаражскага і князя слуцкага Юрыя Алелькавіча. Гэтыя тэксты на польскай і лацінскай мовах захаваліся у Ms. sl. 30 (арк. 2–10, 13–15, 31–33, 170–172) і у Ms. fr. 3274 (арк. 85–99, 102).

Для падрыхтоўкі названай элекцыі ў лістападзе 1572 г. у ВКЛ быў накіраваны адзін з першых вядомых агентаў французскага двара ў нашым краі. Гэта быў Ян Красоцкі (Красоўскі), давераная асоба каралевы-маці Кацярыны Медзічы. Яго ліст да каралевы ад 12 лістапада 1572 г. можна адшукаць, манускрыпце Ms. fr. 5806 (арк. 37–39). У снежні гэтага года сваё веданне жыццёвых праблем тагачаснага Вялікага Княства Літоўскага ўпершыню прадэманстраўваў кароль Францыі. У інструкцыях для свайго пасла ў Рэчы Паспалітай Жана дэ Манлюка, датаваных 21 снежня 1572 г. (Ms. fr. 3258, арк. 10; Ms. fr. 5145, арк. 152–153), Карл IX абвязывае яго дэклараўцаць, што калі герцаг Анжуйскі будзе абраны гаспадаром “Польшчы”, то “ён рушыць вайной супраць Масковіі дзеля адваявання зямель, якія тая акупавала ў Літве”⁹. Аналагічная дэкларацыя ўтрымліваецца і ў інструкцыях самога Генрыха дэ Валуа, што былі складзены для таго ж самага пасла (Ms. fr. 5806, арк. 41–42).

Трэба падкрэсліць, што кандыдатура француза не была дастаткова папулярнай у ВКЛ. Гэта пацвярдждае і рэляцыя нейкага ананімнага французскага інфарматара, які прысутнічаў на сейме ў Варшаве ў студзені 1573 г. (Ms. fr. 5806, арк. 15–19). Сярод трох галоўных праціўнікаў кандыдатуры француза і ворагаў прарапрыжскай партыі на сейме ў гэтай рэляцыі названы два прадстаўнікі ВКЛ — маршалак дворны літоўскі (Мікалай Крыштоф Радзівіл) і ваявода мсціслаўскі (Георгій Осцік). Дарэчы, апошняга аўтар дакумента называе нават афіцыйным прадстаўніком маскоўскага цара. У такіх абставінах французская дыпламатыя шукала сродкаў перацягнучы на свой бок галасы тутэйшых выбаршчыкаў. Гэтыя спробы знайшли адлюстраванне ў дзвюх прамовах Ж. дэ Манлюка на элекцыйным сейме 10 і 25 красавіка 1573 г. Асноўныя тэзісы прамовы ад 10 красавіка на французскай мове можна знайсці ў Ms. fr. 3258 (арк. 10–12) і Ms. fr. 5145 (арк. 153–155); тое самае на лацінскай мове захавалася ў Ms. sl. 30 (арк. 85); поўны друкаваны тэкст прамовы (на лацінскай мове) знаходзіцца ў Ms. fr. 20141 (арк. 59–83). Наконт прамовы ад 25 красавіка

⁹ Bibliothèque Nationale de France (далей — BNF), Ms. fr. 5145, f. 152.

1573 г. глядзі: Ms. fr. 3258 (арк. 12–13), Ms. fr. 5145 (арк. 157–159), Ms. fr. 20141 (арк. 84–89). У гэтых прамовах, звернутых да “Senatum et Status et Ordines Regni Poloniae ac Magni Ducatus Lithuaniae”, даволі важнае месца займае тэма будучага адваявання зямель ВКЛ, што былі заняты “маскавітамі”. У гэтых мэтах французы нават прапаноўвалі накіраваць у Беларусь “чатыры тысячы адборных гасконскіх аркебузіраў”¹⁰. Интарэсы ВКЛ былі прыняты пад увагу і ў заключных дакументах пераговораў паміж Францыяй і Рэччу Паспалітай. Гэтыя дакументы былі падпісаны асноўнымі французскімі пасламі, Жанам дэ Манлюком, Жылем дэ Нааем і Гі дэ Сэн-Жэле дэ Лензакам, 12 мая (“Articuli Henriciani”) і 16 мая 1573 г. (“Pacta conventa”). У дадатак да абавязку прыняць удзел у вайне супраць Маскоўскага княства, каб адваяваць занятыя беларускія землі, французскія паслы ад імя Генрыха пацвердзілі права жыхароў ВКЛ арганізоўваць грамадскае жыццё ў сваёй краіне згодна са статутам Вялікага Княства Літоўскага. Апошняя маглі таксама змяніць нормы свайго права па ўласнаму жаданню. Было таксама прызнана права ВКЛ мець свой асобны сейм, які мусіў збірацца ў Ваўкаўску. Заштрафленыя даследчыкі маюць магчымасць азнаёміцца са шматлікімі версіямі гэтых дакументаў на французскай, польскай і лацінскай мовах, з каментарыямі і без, у Ms. sl. 30 (арк. 178–182), Ms. fr. 3258 (арк. 17–25, 111–115), Ms. fr. 5145 (арк. 165–179), Ms. fr. 16936 (арк. 157–170), Ms. fr. 16938 (арк. 32–43), Ms. fr. 20141 (арк. 23–27, 33–37, 121–129).

Як вядома, пасля абрannія Генрыха каралём Польшчы і вялікім князем Літвы, у Парыж было накіравана пасольства Рэчы Паспалітай. Трэба адзначыць, што, фактычна, гаворка вялася пра дзве асобныя місіі, бо ліцвінскія паслы — маршалак дворны літоўскі Мікалай Крыштоф Радзівіл і ваяводзіч кіеўскі Аляксандр Пронскі — мелі паўнамоцтвы вялікакняжацкай Рады “трымаць прамовы …асобна, ад імя Вялікага княства Літоўскага”¹¹. Між іншым, М.-К. Радзівіл вельмі хутка выкарыстаў гэтыя паўнамоцтвы: пакуль польскія пасланнікі знаходзіліся яшчэ ў Мецы, ён ужо меў аўдыенцыю ў новаабранага карала і вялікага князя¹². У большасці матэрыялаў Дэпартамента манускрыптаў, якія датычацца названай місіі, гэтая “біпалярнасць” адлюстравана даволі яскрава. Цікаўныя могуць у гэтым пераканацца пасля азнаямлення з інструкцыямі, мандатамі і вярыцельнымі лістамі польска-ліцвінскіх паслоў (гл.: Ms. fr. 3258, арк. 29–34; Ms. fr. 3274, арк. 1–5, 130–131; Ms. fr. 5145, арк. 188–196, 270–277; Ms. fr. 16936, арк. 91–96). А ў недатаванай рэзяцыі, што была накіравана ананімнай асобай да кардынала Озіоса, побач з даволі дэталёвым апісаннем падарожжа Генрыха дэ Валуа з Францыі да межаў Рэчы Паспалітай, захавалася апісанне побыту польскіх і ліцвінскіх паслоў у Францыі (Ms. fr. 16936, арк. 56–72).

¹⁰ BNF, Ms. fr. 5145, f. 155.

¹¹ Serwanski M. Henryk III Walezy w Polsce. Kraków, 1976. S. 132.

¹² Тамсама. С. 130.

Вядома, што ў час свайго кароткага праўлення Рэччу Паспалітай будучы кароль Францыі не знайшоў часу наведаць ВКЛ, хаця і меў такі намер у красавіку 1574¹³. Аднак гэтае гаспадаранне дало падставы для з’яўлення прынамсі адной вельмі цікавай крыніцы па гісторыі Беларусі. Маецца на ўвазе “Рэгістр [складзены], каб служыць адкукаці юараля Польшчы ў шматлікіх спраўах, якія датычылі яго пасады” (Ms. fr. 16937). Матэрыялы для гэтага сапраўды энцыклапедычнага зборніка былі собраны герцагам Неверскім Луі дэ Ганзагам, які суправаджаў Генрыха ў час яго побыту ў польска-літоўскай федэрациі. Амаль ва ўсіх “справаздачах” (“memories”, згодна з тэрміналогіяй дакумента), з якіх складаецца названы зборнік, можна знайсці разнастайныя звесткі пра жыццё Вялікага Княства Літоўскага, у тым ліку і нашай зямлі. У асноўным гэта інфармацыя эканамічнага характару, якая датычыцца магчымых даходаў юараля і вялікага князя, гандлю, рамёстваў і г. д. Тры справаздачы з гэтага зборніка цалкам прысвечаны эканоміцы Беларусі і Літвы: “Справаздача, зробленая [па звестках] Саўла, яўрэя з Венециі” (арк. 77–78), “Другая справаздача, зробленая [па звестках] названага Саўла” (арк. 79–80) і “Справаздача п. Аляксандра Гваныні, старосты (sic!) віцебскага” (арк. 53–57). Асаблівую каштоўнасць апошняй надае той факт, што яе аўтар апрача сваёй вядомасці як вайсковец і камендант Віцебскай крэпасці пазней набыў і славу гісторыка. Яго папулярны твор — “Хроніка Еўрапейскай Сарматыі”, які выйшаў у Кракаве на лацінскай мове ў 1578 г., неаднайчы затым перавыдаваўся і быў перекладзены на польскую, італьянскую, чэшскую і некаторыя іншыя мовы¹⁴. Сярод іншых матэрыялаў зборніка пазначу таксама прысутнасць спіска “Парадак і імёны сенатараў Карабеўства Польскага і Вялікага княства Літоўскага” (арк. 1–3), у якім названы ўсе сенатары з пазначэннем іх пасад, а таксама “Справаздачы пра дастойнасць і месца [паходжання] земскіх паслоў як з Польшчы, так і з Літвы, якія звычайна прыязджаюць на сеймы” (арк. 4).

Меркантыльныя інтарэсы караля і вялікага князя Генрыха сталі прычынай для з’яўлення ў зборах Дэпартамента манускрыптаў такіх дакументаў, як спіс вялікакняжацкіх даменаў (Ms. fr. 3274, арк. 58; Ms. fr. 16936, арк. 35), заметкі пра лесараспрацоўкі ў гэтых даменах у Беларусі і Лівоніі (Ms. fr. 16936, арк. 36–37) і справаздачы пра гаспадарскую маёmacць у ВКЛ, адданую у зклад каралём і вялікім князем Жыгімонтам Аўгустам (Ms. fr. 3274, арк. 103). У тым самым манускрыпце можна таксама знайсці апісанне замельных спрэчак пад загалоўкам “De damnis et jacturis que facta sunt tempore interregni ... in magno ducatu Lithuaniae” (арк. 65) і копію рэскрыпта Жыгімонта Аўгуста пра ўядзенне падатку на соль у Вялікім Княстве (арк. 70). Іншыя сляды гаспадарання Генрыха дэ Валуа ў ВКЛ захаваліся ў Ms. fr. 16936. Гэта датычыцца не-

¹³ Serwanski M. Henryk III Walezy w Polsce. S. 193.

¹⁴ Грыцкевіч А. Гваныні (Гвагнін, Guagnini) // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мн., 1994. Т. 2. С. 500.

вялікай колькасці арыгінальных папер (чарнавікоў?) з канцылярыі караля і вялікага князя, у якіх сустракаюцца згадкі і пра справы Вялікага Княства.

Акрамя гэтага, адносіны да беларускі мае таксама Ms. sl. 105. Ён уяўляе сабой зборнік перакладаў твораў хрысціянскіх філософіаў св. Дыянісія Арэапагіта і св. Максіма Спавядальніка. Згодна з запісам на першым аркушы гэтага манускрыпта, творы “былі перакладзены на стараславянскую мову і забяспечаны прадмовай сербскім манахам Ісаяй на гары Афон у канцы XIV ст. ... і перапісаны ў пачатку XVI ст. (1511–1517) манахам-русінам, верагодна, у манастыры ў Тураве, у Вялікім Княстве Літоўскім”¹⁵.

Крыніцы XVII ст.

Найбольш раннія дакументы XVII ст. па тэматацыі артыкула датычацца даволі пашыраных у тагачаснай Еўропе планаў арганізацыі новага крыжовага паходу супраць туркаў. Маюцца на ўвазе некаторыя дакументы са “Зборніка арыгіналаў і копій, якія датычацца ордэна хрысціянскай міліцыі, праектаў [паходу] Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, супраць туркаў і гісторыі гадоў з 1606 да 1620” (Ms. fr. 4703). Захаваны ў гэтым зборніку лісты канцлеру Вялікага княства Літоўскага Льва Сапегі (1607 г.; арк. 11) і Альбрэхта Станіслава Радзівіла (10 жніўня 1615 г.; арк. 49) да Шарля дэ Ганзага сведчаць аб tym, што антытурецкія планы апошнягата былі горача падтрыманы прадстаўнікамі тагачаснай беларускай эліты.

Падзеяй, якая пакінула даволі значны след у рукапісных зборах НБФ, стала “справа Яна Казіміра”. Яна датычылася Яна Казіміра Вазы, брата караля і вялікага князя Уладзіслава Вазы, кіраўніка прафўстрыйскай партыі ў Рэчы Паспалітай. Гэты прынц (будучы гаспадар Польшчы і ВКЛ) быў арыштаваны ў Францыі ў маі 1638 г., калі ён накіроўваўся ў Іспанію, каб па прапанове Габсбургаў заняць пасады адмірала Іспаніі і віцэ-кораля Партугаліі. Апрача Уладзіслава, які прысвяціў вызваленню брата некалькі лістоў да караля Францыі Людовіка XIII і да галавы Каралеўскай рады кардынала Рышэлье, у вырашэнні гэтай праблемы прынялі таксама актыўны ўдзел і прадстаўнікі Вялікага Княства Літоўскага. Здаецца, найбольш верагоднае тлумачэнне такої актыўнасці трэба шукаць у tym, што, з аднаго боку, двор Уладзіслава Вазы на гэты час ужо даволі доўга знаходзіўся ў Вільні¹⁶; а з другога боку, найбольш упływowая ў ВКЛ асона, ваявода віленскі і вялікі гетман Крыштоф Радзівіл, была адначасова і шэфам прафранцузскай партыі¹⁷. Як бы яно там не было, але спачатку ролю хадатая за будучага караля і вялікага князя адиграў пляменнік гетмана Багуслаў Радзівіл. Яго ліст да Рышэлье можна знайсці у Ms. fr. 2757 (арк. 227–

¹⁵ BNF, Ms. sl. 105, f. 1.

¹⁶ Serwanski M. Francja wobec Polski w dobie wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Poznań, 1986. S. 176.

¹⁷ Таксама. С. 175–181.

229) і ў Ms. fr. 16938 (арк. 261–265). Потым у Францыю, у якасці спецыяльнага пасла Рэчы Паспалітай, быў накіраваны рэферэндарый Вялікага Княства Літоўскага Крыштоф Корвін-Гасеўскі. У названых вышэй манускрыптах захаваліся матэрыялы гэтай місіі, якая, дарэчы, паспяхова скончылася вызваленiem Яна Казіміра: вярыцельныя лісты Гасеўскага, мандаты, інструкцыі, тэкст прамовых польска-літоўскага пасланніка, якую ён меў у лютым 1640 г. у Сэн-Жэрмен-ан-Лай перад каралём Францыі, знаходзіцца ў Ms. fr. 2757, арк. 235–244; Ms. fr. 16938, арк. 277–292.

Што ж да Багуслава Радзівіла, то яго асабістая сувязі з Францыяй пакінулі след і ў Ms. fr. 4177. Тут можна адшукаць дакумент пад называй “Наданне [годнасці] генерал-палкоўніка польскай інфантэрыі і кавалерыі на службе караля [Людовіка XIV] … князю Радзівілу. Парыж, 14 красавіка 1648 г.”, а таксама “Прывілей на 30 000 ліўраў пансіёна … князю Радзівілу. 15 красавіка 1648 г.” (арк. 170–171). А яго біяграфія на лацінскай мове пад называй “*Vitae principis domini Boguslai Radzivilii*” захавалася ў Ms. fr. 22785 (арк. 81–230).

Пакінула свой след у зборах НБФ і вайна 1655–1660 гг. Рэчы Паспалітай супраць Швець і Брандэнбурга, у час якой прадстаўнікі Францыі адыгралі ролю пасрэднікаў паміж варожымі дзяржавамі. У Ms. fr. n. a. 9819 можна адшукаць спіс умоў, якія высунулі шведы для заключэння міру, а таксама адказ палякаў і ліцвінаў на гэтыя прапановы (арк. 357). Названы дакумент можа быць датаваны 1655 ці 1656 г., і, між іншым, у ім фігуруе артыкул, дзе шведы выказваюць сваю зацікаўленасць у стварэнні асабнай дзяржавы на Падляшшы, на чале якой павінна была ўсталявацца дынастыя Радзівілаў. Адзначу таксама, што ў тым жа манускрыпце ёсць тэкст “Дамовы станаў Літвы з графам дэ ла Гардзі, генеральным скарбнікам Швець, ад 18 жніўня 1655 г.” (на лацінскай мове; арк. 188–189, 192–194). Гэтае пагадненне папярэднічала заключэнню вядомага Кейданскага дагавора (20 кастрычніка 1655 г.) паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Каралеўствам Шведскім.

У зборах рукапісаў НБФ захоўваецца таксама выдатная крыніца па гісторыі беларускай мовы. Гэта манускрыпт лацінскай секцыі, які мае назыву “Граматыка словенская написана през Іоанна Ужэвіча славяніна, славной Академии Парижской в теологии студента, в Парижу, року от нарожения сына божого 1643” (паралельная назва на лацінскай мове: “Grammatica sclavonica scripta per Joannem Usevicium sclavonum, celeberrima academiae Parisiensis studiosum theologum, Parisiis, anno a Nativitate Filii Dei 1643”; Ms. lat. 3876). Па меркаванью лінгвістаў, гэтая праца ўяўляе сабой “першую граматыку мовы беларусаў і украінцаў”¹⁸. “Граматыка” ўраджэнца Беларусі Івана Ужэвіча напісана на лацінскай мове. Прыклады і табліцы словазамяненні ў пададзены кірыліцай. Увогуле, гэты твор мае характар падручніка замежнай мовы.

¹⁸ Мечковская Н. Ранние восточнославянские грамматики. Минск, 1984. С. 47.

У “Зборніку дакументаў, якія датычыща Польшчы і Московії (1524–1639)” (Ms. fr. 16938) захавалася даволі шмат матэрыялаў, звязаных з палітыкай Рэчы Паспалітай у адносінах да Маскоўскай дзяржавы, у якую ВКЛ, як бліжэйшы сусед Московіі, было моцна заангажавана: “Вытрымка з аднаго ліста, пісана-га саслоўямі Московіі да спадароў радных карала Польшчы і вялікага князя Літвы” (французскі пераклад дакумента, які можа быць датаваны 1612–1613 гг. і які датычыцца гісторыі польска-літоўскай інтэрвенцыі 1609–1612 гг. у Московію, арк. 293–303; той самы тэкст знаходзіцца і ў Ms. fr. 16936, арк. 227–235); “Ліст вялікага князя Московіі [Міхаіла] да вялікага сеньёра [турэцкага султана Ахмета] з 1613 г.” (французскі пераклад і той самы сюжэт — арк. 325–354); нарыс гісторыі баравьбы паміж Польшчай і Московіяй за дамінаванне на русінскіх землях з IX да пачатку XVII ст. пад называй “*Causa et progressus belli Polonorum cum Moscouitis breuiter comprehensa*” (арк. 185–199); тэкст саюз-нага дагавора 1617 г. паміж Уладзіславам, “абраным імператарам Московіі, з аднаго боку, і Рэспублікай, або Аб’яднаннем Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (гаворка тут ідзе пра падрыхтоўку кампаніі 1617–1618 гг. супраць “узурпатора” Міхаіла Раманава; арк. 136–142); тэкст Палінаўскага мірнага дагавора (1634), які зацвердзіў вяртанне Смаленшчыны ў склад ВКЛ; пад гэтым дакументам стаяць подпісы Крыштофа Радзівіла, ваяводы віленскага і вялікага гетмана (“*Supremus Lithuaniae Exercitus Praefectus*”, згодна з тэрміналогіяй крыніцы), Аляксандра Гасеўскага, ваяводы смаленскага, Марціна Трызыны, рэферэндарыя Вялікага Княства, і Аляксандра Агінскага, ваяводы троцкага (арк. 177–185).

У рукапісных матэрыялах НБФ знайшлі адлюстраванне і падзеі ўнутранага жыцця ВКЛ, а разам з ім і Беларусі, у XVII ст. У першую чаргу гэта датычыцца дакументаў, якія маюць адносіны да працы сеймаў Рэчы Паспалітай: тэкст прамовы князя Януша Радзівіла на сейме 1613 г. у падтрымку ідэі арганізацыі новага крыжовага паходу супраць туркаў (на лацінскай мове, Ms. fr. 16938, арк. 100–108) і арыгінальны зборнік усіх заключных дакументаў сейма 1653 г., што адбыўся ў Брэсце (“*Constitucie u chwala sejmu walnego koronnego dwuniedzielnego w Brzesciu Litewskim*”, на польскай мове, Ms. sl. 31). Па-другое, унутранае жыццё ВКЛ асвятляецца ў ліставанні князя Крыштофа Радзівіла з каралём і вялікім князем Жыгімонтам Вазай і з ваяводам віленскім Львом Сапегай (на польскай мове, Ms. sl. 32, арк. 36–44). Іншы тэкст, звязаны з гісторыяй роду Радзівілаў, захаваўся ў Ms. fr. n. a. 7495 (“Заручыны карала Польшчы з Луізай Шарлотай дэ Радзівіл, 1688 г.”; арк. 91). Нягледзячы на назыву, дакумент уяўляе сабой апісанне цырымоніі заручын прынца Якуба Сабескага, сына карала і вялікага князя Яна, з дачкой Багуслава Радзівіла Людвікай Карапінай (дарэчы, гэтыя заручыны так і не завяршыліся шлюбам). А ў Ms. fr. n. a. 9705 можна азнаёміцца з “Генеалагічнымі дакументамі, што былі складзены ў 1699 г. для князёў Радзівілаў” (арк. 66).

Крыніцы XVIII ст.

Сярод матэрыялаў, датаваных гэтым часам, найперш трэба звярнуць увагу на рукапісы, звязаныя з “Кароткім аглядам усеагульнай гісторы” Клода Дэліля, сем тамоў якога былі апублікованы ў 1731 г., пасля смерці аўтара, Антуанам Ланцло. У Дэпартаменце манускрыптаў захаваліся 195 тамоў “папак” Антуана Ланцло, інспектара Каралеўскага каледжа і сябра Акадэміі пісьменства” (Ms. fr. n. a. 9632–9826). Адна з гэтых “папак” (т. 188; Ms. fr. n. a. 9819) змяшчае ў сабе рукапісы двух раздзелаў названай працы: “Кароткі агляд гісторы Даніі [і Швецыі]” (арк. 96–157) і “Кароткі агляд гісторы Польшчы” (арк. 208–251, 257–287), а таксама падрыхтоўчыя матэрыялы для гэтых раздзелаў. У “польскай” частцы “Кароткага агляду…”, дзе, на самой справе, апісваецца гісторыя ўсіх зямель Рэчы Паспалітай з 500 па 1700 г., можна знайсці нямала звестак і па гісторыі ВКЛ. Увагу французскага гісторыка прыцягнулі, напрыклад, уладанні Міндоўга і Гедыміна (арк. 215), Крэўская унія (арк. 217), княжанні Казіміра, Аляксандра, Жыгімонта Старога і Жыгімонта Аўгуста і іх войны з Московій (арк. 218–221), Лівонская вайна і Люблінская унія (арк. 222–223), войны XVII ст. супраць Москвойскага Княства (арк. 228–229, 232–235, 267–268), элекцыя прынца Конці як польска-літоўскага гаспадара (арк. 246–251), шлюб Людвікі Караліны Радзівіл з сынам электара брандэнбургскага (арк. 268–269) і інш. Што датычыцца “Кароткага агляду гісторыі Даніі”, то варта адзначыць наяўнасць у ім звестак пра некаторыя падзеі вайны 1654–1667 гг. на тэрыторыі Беларусі (арк. 127–128). Цікаўныя маюць таксама магчымасць азнаёміцца ў гэтай “папцы” з канспектамі размоў аўтара “Кароткага агляду” з вялікім лоўчым ВКЛ графам Дэнгофам у 1700 і 1701 г. (арк. 265, 276–284). Тэмы гэтых размоў былі вельмі разнастайнымі: падзеі 1696–1699 гг. у Рэчы Паспалітай, геаграфія ВКЛ, генеалогія Дэнгофаў, Гедройцаў, Радзівілаў, Сангушкоў, Чартарыйскіх, Збаражскіх і інш. Апрача матэрыялаў пра размовы з графам Дэнгофам, тут можна пабачыць сляды іншых крыніц, з якіх Клод Дэліль (ці Антуан Ланцло?) чэрпаў свае веды пра ВКЛ. Гаворка ідзе пра выпіскі з кнігі Альберта Віок-Каяловіча “Гісторыя Літвы” (т. 1), якая выйшла ў 1650 г. у Вільні (арк. 262–264, на лацінскай мове), а таксама вытрымкі з нейкіх “мемуараў Бажо” (арк. 266–269), з “Газет [дэ Пары?]” за 1665–1670 гг. (арк. 275, 297–300) і з “Польскіх анекдотаў” (арк. 285–286).

У Дэпартаменце манускрыптаў захоўваецца таксама водгук на кнігу Вальтэра “Гісторыя Карла XII, караля Швецыі”, якая выйшла ў Базелі ў 1731 г. Рукапіс мае назыву “Некалькі заўваг пра гісторыю Карла XII, караля Швецыі, напісаную п. Вальтэрам і надрукаваную ў Базелі ў 1731 г.” (Ms. fr. 14639). Гэтыя “Заўвагі” — аўтограф Станіслава Панятоўскага, вядомага палітычнага і ваеннага дзеяча Рэчы Паспалітай, аднаго з бліжэйшых паплечнікаў караля і вялікага князя Станіслава Ляшчынскага, бацькі апошняга гаспадара польска-літоўскай федэрацыі Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Тэкст уяўляе сабой мему-

ары відавочцы, які аспрэчвае дакладнасць апісання Вальтэрам некаторых падзеяў. Значная частка гэтых успамінаў прысвечана вайне 1700–1721 гг. на тэрыторыі Беларусі. Тут апісваюцца аблога шведской арміі расійскіх войскаў у Гродне, пераход гэтай арміі праз Палессе, паленне рускімі шматлікіх населеных пунктаў у басейне Дняпра і інш. (арк. 5–9).

Прыцягвае ўвагу сюжэт пра падзеі вайны 1700–1721 гг. у Беларусі “Справаздача аб лютасцях, твораных вялікім князем Маскоўскім над каталіцкімі святарамі Полацкага кляштара ў Беларусі 11 і 12 ліпеня 1705 г., якая была накіравана да папе п. нунцыем у Польшчу” (Ms. fr. 20141, арк. 218–219). Гэты французскі пераклад “Справаздачы” ўтрымлівае апісанне разні, якую ўчыніў расійскі цар Пётр I ва ўніяцкім манастыры ордэна св. Базыля ў Полацку пасля ўваходу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі ў 1705 г. 11 і 12 ліпеня ў гэтым манастыры былі забіты дзевяць святароў, і большасць з іх была замардавана асабістым царом. Сярод забітых былі вікарый Полацкага біскупства Канстанцін Зайкоўскі, ігумен манастыра Якуб Кізікоўскі, сем манахаў, а таксама вялікая колькасць людзей з манастырскай абслугі. Усе гэтыя крывавыя падзеі вельмі падрабязна апісаны ў дакумэнце.

Некаторыя звесткі, якія датычнаца Беларусі, можна адшукаць у дыпламатычнай карэспандэнцыі французскіх паслоў у Рэчы Паспалітай. У першую чаргу адзначу зборнік пад назвай “Пасольства ў Канстанцінопаль п. маркіза дэ Вільнёў (1728–1741), лісты, атрыманыя ад п. дэ Монці, пасла У Польшчу (1731–1733)” (Ms. fr. 7196). Большасць гэтых лістоў датавана 1733 г. і прысвечана падзеям, звязаным з элекцыяй Станіслава Ляшчынскага як караля польскага і вялікага князя літоўскага. Каля шчыра скажаць, складваеща ўражанне, што жывучы ўвесь час у Польшчу, маркіз дэ Монці вельмі мала цікавіўся справамі ВКЛ. Тым не менш, трэба адзначыць, што у яго лістах 1731–1732 гг. можна знайсці даволі цікавую інфармацыю наконт “літоўскіх” татараў і сувязей гэтай этнічнай меншасці з татарамі Крыма (арк. 6), а таксама французскі пераклад ліста, які быў адрасаваны 9 лютага 1731 г. падскарбіем земскім літоўскім Станіславам Панятоўскім (асоба яго ўжо згадвалася) да крымскага хана (арк. 25–27). У лісце адлюстравалася спроба прафранцузскай партыі, дзе важную ролю граў С. Панятоўскі, забяспечыць падтрымку татараў у выпадку новых выбараў польска-літоўскага манарха. Як вядома, галоўным кандыдатам ад гэтай партыі быў цесць караля Францыі Станіслаў Ляшчынскі.

У лістах 1733 г., прысвеченых, як ужо было сказана, падзеям элекцыі і наступнай навале расійскіх войскаў у мэтах дэтранізацыі Станіслава I, ёсьць звесткі пра ўдзел прадстаўнікоў ВКЛ у працы элекцыйнага сейму (арк. 101, 130). Маркіз дэ Монці пісаў пра апазыцыю С. Ляшчынскаму з боку шматлікіх ліцвінскіх магнатаў на чале з гетманам найвышэйшым Міхалам Вішнявецкім і ваяводам навагрудскім Мікалаем Фаўстынам Радзівілам (арк. 345, 367), а таксама пра дзейнасць прастаніславаўскай канфедэрэцыі ВКЛ пад кіраўніцтвам

Людвіка Пацея (арк. 414). У яго лістах можна знайсці і інфармацыю пра перамышчэнні расійскіх войскаў па тэрыторыі Беларусі.

Яшчэ менш згадак пра ВКЛ і Беларусь я здолеў адшукаць у “Лістуванні п. Дзю Перона дэ Каастэра, рэздэнта Францыі ў Польшчы, з маркізам д’Аржансонам, дэ Плюізё і дэ Сен-Кантэ, міністрамі замежных справаў (1746–1751)” (т. 1–3; Ms. fr. 10659–10661). Гэты дыпламат меў шырокую сетку інфарматараў у Вялікім Княстве Літоўскім, асабліва ў Віленскім і Троцкім ваяводствах¹⁹. Аднак выкарыстоўваў ён сваіх агентаў амаль выключна у мэтах нагляду за падзеямі, звязанымі з заходнім палітыкай Расіі ці, напрыклад, каб сачыць за перамышчэннямі расійскіх войскаў па тэрыторыі ВКЛ (у тым ліку і Беларусі) у 1749 г. (Ms. fr. 10660, арк. 8, 10, 15, 19, 29, 32, 33, 46, 47 і інш.). Унутранае жыщё ВКЛ цікавіла яго вельмі мала. Але ўсё ж такі трэба адзначыць, што ў адным са сваіх лістоў да маркіза дэ Плюізё (датаваным 22 сакавіка 1749 г.) Дзю Перон падае звесткі пра сялянскія хвалівани ў Магілёўскім павеце (Ms. fr. 10660, арк. 4).

Вопіс дакументаў па гісторыі Беларусі, выяўленых у зборы Дэпартамента манускрыптаў НБФ

У якасці абагульнення і падсумавання ўсяго сказанага вышэй, прапаную ўзвазе чытача вопіс беларусікі XVI–XVIII стст. Вопіс гэты не прэтэндуе на завершаную паўнату і дэмантруе толькі сучасны стан маіх ведаў пра наяўнасць крыніц беларускай гісторыі ў названым сховішчы. Пры гэтым я цалкам упэўнены не толькі ў тым, што новыя знаходкі такога кшталту там магчымы, але і ў тым, што яны абавязкова будуць. Гэта справа толькі часу і сродкаў.

Назвы манускрыптаў і дакументаў падаюцца ў адпаведнасці з арыгіналамі (у двухкоці) або зыходзячы з іх зместу (у выпадках, калі назва адсутнічае ў арыгінале ці не раскрывае зместу дакумента). Затым ідуць аркушы адзінак захавання. Пазначаны мова дакументаў (апрача французскай), іх арыгінальнасць ці кампійнасць і даты.

Ms. fr. 2757. “Шматлікія дакументы і мемуары, якія датычацца Германіі і суседніх [з ёй] каралеўстваў і правінцый”. Т. 2.

Арк. 227–229. Ліст Багуслава Радзівіла кардыналу Рышэлье, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 235. Даверчы ліст пасла Рэчы Паспалітай у Францыі “Крыштофа Корвін-Гасеўскага, ваяводы смаленскага, рэферэндарыя Вялікага Княства Літоўскага”, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 236–237. Паўнамоцтвы К. Корвін-Гасеўскага для перагавораў з французамі, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 239–241. Інструкцыя карала і вялікага князя Уладзіслава свайму паслу ў Францыі, 1639 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 242–244. “Прамова Надэзвычайнага Пасла Польшчы да карала, якая мела месца ў Сен-Жэрмен-ан-Лай у годзе тысяча шэсцьсот саракавым у месцы лютым” (лацін. мова, копія).

¹⁹ BNF, Ms. fr. 10660, f. 10–47.

Ms. fr. 3258. “Розныя мемуары з [часоў] праўлення караля Карла IX, пасля смерці караля Польшчы Жыгімента, наконт элекцыі новага караля, што завяршылася на карысць монсеньёра герцага Д’Анжу, які потым быў Генрыхам Трэцім, каралём Францы і Польшчы”.

Арк. 10. “Іншыя паўнамоцтвы, [дадзеныя] каралём спадару [біскупу] Валенсійскому 21 снежня 1572 г.” (копія).

Арк. 10. “Іншыя падобныя паўнамоцтвы, [дадзеныя] каралём 23 снежня 1572 г. Паслу [біскупу] Валенсійскому”.

Арк. 10–12. “Галоўныя пункты прамовы спадара Валенсійскага, якую ён рабіў на элекцыйным сейме Польшчы ў Варшаве 10 красавіка 1573 г.” (копія).

Арк. 12–13. “Другая прамова, зробленая ў 25 дзень красавіка 1573 г.” (копія).

Арк. 17–19. “Артыкулы, узгодненыя 16 мая 1573 г. з усімі саслоўямі Польшчы з п. п. Валенсійскім, дэ Лілем і дэ Лензакам, пасламі караля Карла IX і Генрыха, герцага Ангуйскага, абранага каралём Польшчы, наконт прапаноў, якія названыя паслы зрабілі ад імя сваіх гаспадароў” (арыгінал).

Арк. 19–25. “Дэкларацыя аб некаторых артыкулах, прынятых у Камені каля Варшавы 20 мая 1573 г., пасля элекцыі караля Польшчы, толькі часткай [прадстаўнікоў] Каралеўства, якія потым кароль зацвердзіў ў Парыжы ў гэтым жа годзе” (арыгінал).

Арк. 29–33. “Інструкцыі паслам, накіраваным да вельмі хрысціянскага караля Францыі і да святлайшага Генрыха, абранага караля Польшчы” ад Рэчы Паспалітай, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 34, 37, 38. “Кароткі пераказ дэкларацыі, якую Іх Вялікасці абавязцілі ў Парыжы 10 верасня 1573 г. наконт артыкулаў, узгодненых іх пасламі з саслоўямі Польшчы” (арыгінал).

Ms. fr. 3259. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 38–41. “Спіс салдат, як вершнікаў, так і пешых, якія ўтрымліваюцца каля мяжы Сілезіі, Венгрыі і княства Кракаўскага і Літоўскага” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 71, 72. “Рэгістр маёнткаў, якія не маюць ніякай важнасці і карысці для я. в., але могуць задаволіць усіх старостаў Літвы” (XVI ст., італ. мова, арыгінал).

Ms. fr. 3274. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 1–5. “Прадпісанні пасольства станаў Карапеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага да святлайшых паноў: пана Карла IX, з ласкі Божай вельмі хрысціянскага, Францыі і пана Генрыха, абранага каралём Польшчы”, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 15–18. Заключны акт элекцыйнага сейма, 20.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 58. “Спадчынная і закладзеная маёmacь [манарха] ў Вялікім Княстве Літоўскім і ў Падляшшы” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 59–64. “Абяцаны прыбытак скарбу караля і вялікага князя літоўскага з уладанняў і сталовых гаспадарскіх маёнткаў, які можна атрымаць за кароткі час” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 65. “Справа звадча пра страты і выдаткі, панесеныя ў час міжцарства ў Вялікім Княстве Літоўскім” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 70. Рэскрыпты вялікага князя Жыгімента Аўгуста пра ўсталяванне падаткаў на соль у Вялікім Княстве Літоўскім, кастр. 1571 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 85–87. “Пасольства сената Карапеўства Польскага да сената Вялікага Княства Літоўскага”, май 1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 87–89. “Пастановы, якія былі прыняты ў горадзе Кнышыне і абвешчаны на элекцыйным сейме пад Люблінам 13 каstryчніка”, 24.08.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 89. Даверчы ліст паслоў Літвы, накіраваных у Польшчу, 06.12.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 89, 90. “Адказ Вялікага Княства Літоўскага пасольству ўсіх саслоўяў і сената Каралеўства Польскага”, 7.12.1572 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 90 91. Вярыцельны ліст паслоў Літвы, накіраваных у Польшчу, 5.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 91, 92. “Пасольства саслоўяў Літвы да станаў Кароны”, 3.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 92–94. “Адказ польскага Сената літоўскаму пасольству”, 30.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 94. Ліст Сената Польшчы літоўскай Радзе, 29.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 94, 95. Ліст старосты жмудскага Яна Хадкевіча Сенату Польшчы, 9.01.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 96, 99. Ліставанне Георгія Алелькавіча, слуцкага князя, з Сенатам Польшчы, снежань 1572 – студзень 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 96, 97. Ліставанне Стэфана Збаражскага, троцкага ваяводы, з Сенатам Польшчы, студзень 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 98. “Ліст Сената Літвы Сенату Польшчы”, 11.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 98, 99. “Пасольства Сената Вялікага Княства Літоўскага да Сената Польшчы”, 1.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 99. “Ліст саслоўяў Каралеўства Польскага сенатарам ВКЛ”, 7.04.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 100. “Сеймавая пастанова”, 19.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 101, 102. “Пастанова аб элекцыі”, 20.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 102. Мемуары літоўскага пасла Міхала Гарабурды аб сваёй місіі ў Масковію, 1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 103. “Маёмасць, адчужаная ў Вялікім Княстве Літоўскім незадоўга да смерці святлешага памерлага караля” (XVI ст., лацін. мова, арыгінал).

Арк. 130, 131. Паўнамоцтвы паслоў Рэчы Паспалітай, накіраваных у Францыю, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Ms. fr. 3397. Зборнік лістоў, арыгінальных дакументаў і копій.

Арк. 22, 23. “Разлік таго, колькі каштую перакідка чатырох тысяч жаўнераў з Ля Рашэлі ў Польшчу па мору” (XVI ст., арыгінал [?]).

Ms. fr. 3743. Зборнік копій дакументаў.

Арк. 75–80. Гл.: Ms. fr. 2757, арк. 223–226.

Ms. fr. 4177. “Зборнік дэпеш, напісаных ці падпісаных Мішэлем Ле Тэлье, дзяржаўным сакратаром”. [T.] X.

Арк. 170. “Годнасць генерал-палкоўніка польскай інфантэрыі і кавалеріі на службе караля”, нададзеная Людовікам XIV кн. Радзівілу, 14.04.1648 г. (копія).

Арк. 171. “Прывілей на 30 000 ліўраў пансіёну”, дараўаны Людовікам XIV кн. Радзівілу, 15.04.1648 г. (копія).

Ms. fr. 4703. Зборнік арыгінальных дакументаў і копій, якія датычанца ордэна хрысціянскай міліцыі, праектаў Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, супраць туркаў, гісторыі гадоў з 1606 да 1620-га.

Арк. 11, 12. Ліст Льва Сапегі, вялікага канцлера літоўскага, да Шарля дэ Ганзага, герцага Неверскага, жнівень 1607 г. (лацін. мова, арыгінал).

Арк. 49. Ліст Альбрэхта Станіслава Радзівіла, князя Алыцкага, Шарлю дэ Ганзага, герцагу Неверскаму, 10.08.1615 г. (італ. мова, арыгінал).

Ms. fr. 4735. Зборнік арыгінальных дакументаў і копій, якія датычацца гісторыі Францыі 1569–1588 гг. [T.] 2.

Арк. 122, 123. Ліст “Ёхана дэ Красоскі” да Кацярыны Медзічы, 20.04.1573 г. (італ. мова, копія).

Арк. 142–147. “Французскі пераклад прамовы, якую быццам гаварыў п. Валенсійскі да сабраных палякаў”, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 237, 238. “Пераклад ліста саслоўяў Літвы” каралю Карлу IX, 1.10.1573 г. (арыгінал перакладу).

Арк. 239, 240. “Копія дэкрэта саслоўяў, сабраных у Вільні 21 лістапада 1573 г., арыгінал накіраваны каралю Польшчы” (лацін. мова).

Арк. 243–245. Лісты Базена каралю Карлу IX і каралеве Кацярыне Медзічы, 10.11.1573 г. (арыгіналы).

Арк. 247–253. Пррамова, верагодна сказаная Базенам у Вільні да з'яднаных саслоўяў ВКЛ, 1573 г. (арыгінал перакладу).

Ms. fr. 5145. “Рознае, што датычыцца Рыма, з 1535 па 1537 г., і Польшчы, з 1572 па 1574 г.”. Копіі.

Арк. 141–269. Гл.: Ms. fr. 3258, арк. 1–95.

Арк. 270–291. Гл.: Ms. fr. 3274, арк. 1–18.

Ms. fr. 5806. “Зборнік розных дэпеш, якія датычацца абрання Генрыха дэ Валуа на трон Польшчы і яго вяртання ў Францыю”.

Арк. 15–19. Рэляцыя аб працы падрыхтоўчага сейма ў студзені 1573 г. (копія).

Арк. 37–39. Ліст Яна Красоцкага, накіраванага ў Літву, каралеве Кацярыне Медзічы, 12.11.1572 г. (італ. мова, копія).

Арк. 51, 52. Рэляцыя з элекцынага сейма ў Варшаве, 11.04.1573 г. (копія).

Арк. 69, 70. Ліст Генрыха дэ Валуа Яну Збароўскаму, каманданту лагера ў Лівоніі, 1573 г. (лацін. мова, копія).

Ms. fr. 6557. Зборнік гістарычных дакументаў XVII ст.

Арк. 103–115. “Мірны дагавор паміж каралём Польшчы і вялікім князем Маскоўскім, заключаны ў 1634 г.” (копія).

Ms. fr. 7196. Пасольства ў Канстанцінопаль п. маркіза дэ Вільнёў (1728–1741). [T.] 2. Лісты, атрыманыя ад п. дэ Монці, пасла ў Рэчы Паспалітай (1731–1733). Арыгіналы.

Ms. fr. 10660. “Ліставанне п. Дзю Перона дэ Кастэра, рэзідэнта Францыі у Польшчы з п. Д'Аржансонам, міністрам замежных спраў (1746–1747), п. маркізам дэ Плюізье, міністрам замежных спраў (1747–1751), п. маркізам дэ Сен-Кантэ, міністрам замежных спраў, 1751 г.”. [T.] 2. 1749–1751 гг. (арыгіналы, чарнавікі).

Ms. fr. 10702. Зборнік лістоў, адрасаваных абатам Бетанскім і графам Браніцкам п. Дзюрану, міністру Францыі, і п. Жэро (1758–1760 і 1763). Арыгіналы.

Ms. fr. 14639. “Некалькі заўваг па гісторыі [праўлення] Карла XII, караля Швецыі, напісанай п. Вальтэрам і надрукаванай ў Базелі у 1731 г.” Станіслава Панятоўскага (XVIII ст., арыгінал).

Ms. fr. 15967. Документы, якія датычацца Польшчы, Расії, Швецыі і Даніі, у асноўным — зносін гэтых дзяржаў з Францыяй (1567–1660).

Арк. 485–500. Документы, якія датычацца зняволення ў Сізероне прынца Казіміра, брата караля Польшчы, 1639 г. (копіі).

Арк. 580–585. “Прычыны і ход Маскоўскіх войн” (XVII ст., арыгінал).

Ms. fr. 16936. Зборнік документаў, якія датычацца Рэчы Паспалітай: элекцыя і праўленне Генрыха дэ Валуа (1573–1574); дыпламатычныя зносіны з іншымі дзяржавамі (1609–1674).

Арк. 32, 33. Вытрымкі з актаў канцылярыі караля і вялікага князя, XVI ст. (італ. мова, арыгінал).

Арк. 35. “Спадчынная і закладзеная маё масць у Вялікім Княстве Літоўскім і ў Падляшшы”, XVI ст. (лацін. мова, копія).

Арк. 36, 37. “Абвінавачанні некаторых асобаў [у атрыманні] даходаў з лясоў, як у Вялікім Княстве Літоўскім, так і ў Лівоніі, з вялікімі выдаткамі і стратамі для скарбу Яго Каралеўскай Міласці”, XVI ст. (лацін. мова, арыгінал).

Арк. 56–72. Рэліяцыя кардыналу Озіосу аб элекцыі Генрыха дэ Валуа, по-быце паслоў Рэчы Паспалітай у Францыі і падарожжы Генрыха ў Польшчу, XVI ст. (чарнавік [?]).

Арк. 84–87. Заключныя акты элекцыйнага сейма, 16–20.05.1573 г. (лацін. мова, копіі).

Арк. 91–96. Паўнамоцтвы і інструкцыі для паслоў Рэчы Паспалітай, накіраваных у Францыю, 22.05.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 103–114, 149–153, 171–177. Акты караля Францыі Карла IX і Генрыха, герцага Анжуйскага, якія зацвярджаюць пагадненні, заключаныя іх пасламі са станамі Рэчы Паспалітай, 10.09.1573 г. (лацін. мова, копія).

Арк. 154–156. “Паўнамоцтвы, дадзеныя каралём Карлам IX біскому Вален-сіскому, прапаноўваць усялякую дапамогу палякам у выпадку, калі яны абруть яго брата каралём”, 1573 г. (копія).

Арк. 157–170. “Дагавор аб саюзе і вечнай канфедэрэцыі, заключаны ўпаважанымі караля Карла IX і герцага Анжуйскага з саслоўямі Каралеўства Польскага з нагоды элекцыі названага герцага Анжуйскага каралём Польшчы 16 мая 1573 г. і зацверджданая каралём Карлам IX 10 верасня 1573 г.” (лацін. мова, копія).

Арк. 178–182. “Акт элекцыі пана герцага Анжуйскага каралём Польшчы”, 13.09.1573 г.

Арк. 227–235. “Вытрымка з аднаго ліста, ад імя саслоўя ў Московіі да спадароў радных караля Польскага і вялікага князя літоўскага і перакладзенага з польскай у 1609 г.” (дата недакладная, бо ліст не мог быць датаваны раней за 1612 г., копія).

Ms. fr. 16937. “Мемуары пра шматлікія рэчы, якія датычацца Польшчы, [складзеныя], каб служыць асвеце караля, што накроўваецца ў гэтую краіну. 1574”. Арыгінал.

Арк. 1–3. “Парарадак і пасады сенатараў Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (лацін. мова).

Арк. 4. “Памятка пра пасады і месцы паслоў земскіх як з Польшчы, так і з Літвы, якія звычайна прыбываюць на сеймы”.

Арк. 5–9. “Падрабязная справа здача каралю, як рэпрэзентаваць яму розныя асноўныя палажэнні, што дапамогуць па справядлівасці вырашаць справы ў яго каралеўстве”.

Арк. 30–52, 58–70. Розныя справаздачы, якія датычацца сродкаў “павелічэння прыбыткаў караля”.

Арк. 53–57. “Справаздача п. Аляксандра Гваныні, старосты віцебскага”.

Арк. 71–76. “Справаздача, зробленая [разам] з Якубам Ляскоўскім, лястаратаром Я. К. М. у зямлі Жмудской і на прылеглай тэрыторыі Літвы”.

Арк. 77, 78. “Справаздача, зробленая [разам] з Саўлам з Венецыі, яўрэем”.

Арк. 79, 80. “Іншая справаздача, зробленая [разам] з названым Саўлам”.

Ms. fr. 16938. “Зборнік дакументаў, якія датычацца Польшчы і Московіі (1524–1639)”. Копії.

Арк. 24–71. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 149–186.

Арк. 100–108. “Прамова князя [Януша] Радзівіла на асамблей саслоўяў Польшчы”, 1613 г. (лацін. мова).

Арк. 136–142. “Дагавор 1617 г. перад Пасхаю, учынены паміж прынцам Уладзіславам, каралевічам, або сынам меншым караля Жыгімонта, гаспадара Польскага, караля Шведскага, абраным імператарам Московіі, з аднаго боку, і Рэспублікай, ці Аб'яднаннем Каралеўства Польскага і Вялікага Княства Літоўскага” (лацін. мова).

Арк. 157–176. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 244–248, 258–273.

Арк. 177–185. “Мірны дагавор паміж каралём Польскім і вялікім князем Московіским. 13 чэрвеня 1634 г.” (лацін. мова).

Арк. 185–199. “Кароткі выклад прычын і ходу войн паміж палякамі і маскаўтамі, прадстаўлены імператару для інфармацыі” (XVII ст., лацін. мова).

Арк. 238–292. Гл.: Ms. fr. 2757, арк. 207–244.

Арк. 293–303. Гл.: Ms. fr. 16936, арк. 227–235.

Арк. 325–354. “Ліст вялікага князя маскоўскага да вялікага сеньёра 1613 г.”, з апісаннем падзеяў 1605–1612 гг. у Московіі і ролі Рэчы Паспалітай у гэтых падзеях.

Ms. fr. 20141. “Зборнік дакументаў пра Польшчу (1424–1705)”. Копії і друкарскі.

Арк. 23–30, 33–38, 113–115, 123–129. “Генрыкавы артыкулы” і “Пакт канвента”, 1573 г. (лацін. і поп. мовы).

Арк. 59–89. Дзве прамовы Жана дэ Манлюка на элекцыйным сейме, 10–25.04.1573 г. (лацін. мова, друк.).

Арк. 121–123. “Пастанова аб элекцыі”, 20.05.1573 г. (лацін. мова).

Арк. 218, 219. “Рэляцыя аб лютасцях, учыненых вялікім князем Московіскім над каталіцкімі святарамі Полацкага кляштара ў Беларусі 11 і 12 ліпеня 1705 г., накіраваная папе п. нунцыем у Польшчу”.

Ms. fr. 20162. Зборнік дакументаў па гісторыі Францыі, якія паходзяць ад братоў Сент-Март. [T.] 7.

Арк. 149–164. Выпіскі, якія датычацца казакаў, Польшчы, Московіі і Літвы.

Ms. fr. 22785. Калекцыя абата Данжко пра становішча Францыі ў часы Людовіка XIV. [T.] 193.

Арк. 81–230. “Жыццё пана князя Багуслава Радзівіла” (лацін. мова).

Ms. fr. n. a. 7488. Калекцыя “мемуараў” пра літургіі ўсходніх цэркваў і дакументаў, якія датычацца дыпламатычных і рэлігійных спраў у другой палове працягнення Людовіка XIV, сабраная абатам Эўсебам Рэнадо. [T.] 40. Выпіскі з дэпеш французскіх паслоў пры Рымскім двары і іншыя дыпламатычныя дакументы (1594–1616), пісанныя рукою Эўсеба Рэнадо.

Арк. 91. Заручыны караля Польшчы з Луізай Шарлотай Радзівіл, 1688 г.

- Ms. fr. n. a. 9705. "Папка Антуана Ланцло". [T.] 74. Генеалагічныя дакументы.
Арк. 66. "Генеалагічныя дакументы, складзеныя ў 1699 г. для князей Радзі-
вілаў" (копія).
- Ms. fr. n. a. 9819. "Калекцыя Ланцло". [T.] 188.
Арк. 39–43. "Інтарэсы маскавіта ў Літве і Лівоніі" (XVII ст., арыгінал [?]).
Арк. 188, 189, 192–194. "Дагавор саслоўя Літвы з графам дэ ла Гардзі,
галоўным скарбнікам Швэціі, 18 жніўня 1655 г." (лацін. мова, копія).
Арк. 208–251, 257–287. "Кароткі нарыс гісторыі Польшчы" (XVIII ст., арыгі-
нал).
Арк. 297–301. "Пра Польшчу" (XVIII ст., выпіскі).
Арк. 357. "Пропановы шведаў палякам" (1655 [?], італ. мова, арыгінал [?]).
- Ms. lat. 3876. "Славянская граматыка, напісаная Іванам Ужэвічам, студэнтам тэа-
логіі славутай Акадэміі Парыжской. Парыж, год ад нараджэння Божага 1643" (лацін.
мова, арыгінал).
- Ms. sl. 7. "Розмова = Беседа". Русінска-рускі размоўнік (XVII–XVIII ст., арыгінал).
- Ms. sl. 30. Зборнік копій па гісторыі міжцарства 1572–1573 гг. у Рэчы Паспалітай.
Арк. 2–33. Дакументы на польскай мове, лацінскія пераклады якіх гл.:
Ms. fr. 3274, арк. 85–99.
Арк. 170–172. "Мемуар" Міхала Гарабурды, пасла ВКЛ у Московіі, пра сваю
місію, снежань 1572 – люты 1573 г. (пол. мова).
Арк. 175–186. Заключныя дакументы элекцыйнага сейма, 10–20.05.1573 г.
(пол. і лацін. мовы).
- Ms. sl. 31. "Канстытуцыі і ўхвала вальнага кароннага двухтыднёвага сейма ў Брэс-
це Літоўскім. Года Божага MDCLIII [1653], дня 24 сакавіка адпраўленага" (пол. мова,
арыгінал).
- Ms. sl. 32. Зборнік копій лістоў і прамоў на польскай мове (XVII ст.).
Арк. 36–44. Ліставанне Крыштофа Радзівіла, літоўскага гетмана, з кара-
лём і вялікім князем Жыгімонтам Вазай і Львом Сапегай, віленскім ваяводам,
14.08.1620–03.12.1625 г.
- Ms. sl. 105. "Творы св. Дыянісія Арэапагіта з каментарыямі св. Максіма, перакла-
дзеныя на стараславянскую мову ... і перапісаныя ў пачатку XVI стагоддзя (1511–
1517) манаҳам-русінам, верагодна, у манастыры ў Тураве ў Вялікім Княстве
Літоўскім".

КАРОТКІЯ ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ

- Адамушка Уладзімір** — кандыдат гісторычных навук, намеснік старшыні Дзяржжаўнага камітэта па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь (Мінск).
- Брэгер Герман** — галоўны палеограф аддзела старажытных актаў Нацыянальнага гісторычнага архіва Беларусі, член грамадскай камісіі “Вяртанне” Беларускага фонду культуры (Мінск).
- Высоцкая Надзея** — доктар мастацтвазнаўства, прафесар, загадчык аддзела старажытнабеларускага мастацтва Дзяржжаўнага мастацкага музея Беларусі, член грамадскай камісіі “Вяртанне” (Мінск).
- Гваздзёў Сяргей** — мастацтвазнаўца (Мінск).
- Грыцкевіч Валянцін** — кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Санкт-Пецярбургскага інстытута культуры (Санкт-Пецярбург, Расія).
- Жлутка Алесь** — кандыдат філалагічных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск).
- Каўка Аляксей** — доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута сусветнай літаратуры Расійскай акадэміі навук (Масква, Расія).
- Кулажанка Уладзімір** — малодшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны (Мінск).
- Ліс Арсень** — доктар філалагічных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнографіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі, член камісіі “Вяртанне” (Мінск).
- Літвін Аляксей** — кандыдат гісторычных навук, загадчык аддзела ваеннай гісторыі савецкага перыяду Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
- Лялькоў Ігар** — D. E. A. Універсітэта Парыж I–Пантэон–Сарбона (Францыя), спецыяліст 2-й катэгорыі Дзяржжаўнага камітэта па архівах і справаводству Рэспублікі Беларусь (Мінск).
- Мальдзіс Адам** — доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык аддзела Нацыянальнага навукова-асветнага цэнтра імя Ф. Скарыны, старшыня грамадскай камісіі “Вяртанне” (Мінск).
- Нікалаеў Мікалай** — доктар філалагічных навук, загадчык аддзела рэдкай кнігі Расійскай Нацыянальнай бібліятэki (Санкт-Пецярбург, Расія).

- Нікандраў Мікалай** — галоўны эксперт аддзела рэстытуцыі культурных каштоўнасцей Міністэрства культуры Расійскай Федэрацыі (Масква).
- Побаль Леанід** — доктар гістарычных навук, прафесар, галоўны хавальнік фондаў Музея гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
- Пуцко Васіль** — намеснік дырэктара па навуковай работе Калужскага абласнога мастацкага музея (Калуга, Расія).
- Пятровіч Наталля** — аспірантка Інстытута гісторыі мастацтва Польскай акаадэміі навук (Варшава).
- Рошчына Таццяна** — загадчык аддзела рукапісаў, рэдкіх кніг і старадрукаў Нацыянальнай бібліятэکі Беларусі, член камісіі “Вяртанне” (Мінск).
- Сафонава Галіна** — навуковы супрацоўнік Калужскага абласнога краязнаўчага музея (Калуга, Расія).
- Скалабан Віталь** — кандыдат гістарычных навук, дарадца Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (Мінск).
- Стужынская Ніна** — кандыдат гістарычных навук, дактарант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).
- Шумейка Michał** — кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (Мінск).
- Шымчук Эўгенія** —польскі гісторык (Варшава). Артыкул для перакладу ўзяты з выдання: *Teki Archiwalne: Seria nowa.* Warszawa, 1997. T. 2 (24). S. 249–257.
- Яніцкая Мая** — кандыдат мастацтвазнаўства, старшы навуковы супрацоўнік Беларускага інстытута праблем культуры, член грамадскай камісіі “Вяртанне” (Мінск).
- Янушкевіч Язэп** — кандыдат філалагічных навук, загадчык аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (Мінск).
- Яцкевіч Змінер** — вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (Мінск).

ПАКАЗАЛЬНІКІ

Для зручнасці карыстання зборнік суправаджаеца персанальнym і геаграфічным паказальнікамі. На жаль, абмежаваныя магчымасці не дазволілі дадаць да іх прадметныя.

Складанне паказальнікаў было звязана са значнымі цяжкасцямі. Далёка не ўсе персаналіі і мясціны ў архіўных крыніцах паддаваліся ідэнтыфікацыі. Шматмоўнасць тэкстаў прымусіла побач з беларускай указваць рускую, польскую, лацінскую і іншыя формы напісання. Абмежаванасці ў месцы і часе прымусілі складальніка абыходзіцца без падрабязных харктарыстык, зыходзіць пераважна з таго, што ёсьць непасрэдна ў тэксле.

У паказальніках дадатковыя харктарыстыкі даюцца ў тых выпадках, калі ў крыніцы ўказана адно прозвішча, адно імя або з аднолькавым напісаннем сустракаюцца дзве і больш асобы ці мясціны. Напісанне даеца на той мове, на якой яно выступае ў тэксле. Іншамоўныя варыянты ўказываюцца пераважна ў дужках і без адсылальнікаў. Звесткі лацініцай выдзяляюцца толькі ў тых выпадках, калі ў тэкстах няма кірылічных адпаведнікаў. У геаграфічным паказальніку за аснову бярэцца сучасная назова, мясціны, якія знаходзяцца за межамі Беларусі (за выключэннем сталіц), называюцца з указаннем сённяшняй краіны.

ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК

-
- A**., хранитель — 224
А. В. — 151
Абіев Н. А. — 288
Абіхт А. — 125
Аборскі — 88
Абрамавічус В. — 123
Абрамовіч, старасціна — 77
Абрамовіч А. — 113
Абрамовіч Людвік — 124, 125
Абрамчык М. — 123
Абрантовіч Ф. — 119
Абуховіч Альгерд — 117
Август (August) II — 189, 220–222, 249
Агінскі, віцебскі кашталян — 90
Агінскі, маршалак — 93
Агінскі Аляксандар, троцкі ваявода — 82, 323
Агінскія — 153
Агінскія, попацкія ваяводы — 79
Адамовіч В. — 125
Адамовічы — 152
Адзінокі Вінцук — 113
Адынец — 84
Адынец Антон Э. — 156, 314
Адоля з Устроні — 155
Ажэшка Эліза — 118, 126, 314
АЗГУР Заір — 233
Айхвэдэ Вольфганг — 56
Александр Великий — 225
Александров — 296
Александровіч — 88, 99
Александрович Андрей Иванович — 233
Алексюк П. — 121
Алелькавіч Юрый (Георгій) — 318, 328
Алена, маскоўская царэўна — 19
Алёна — 115
Аліхвер А. В. — 117
Альберт, арцыбіскуп Пруссіі і Лівоніі — 50, 51
Альберт, герцаг Мекленбургскі — 54
Альбицкій К. И. — 234
Альгерд, князь — 20

- Альды, венецыянцы — 285
 Альперинг Гершель — 204
 Альшэўскі Ян — 77
 Аляксандр, вялікі князь літоўскі — 19, 324
 Аляксандр II (Александр II), цар — 13, 220
 Аляксандр Неўскі — 16
 Аляксандр IV, папа — 51, 52, 54
 Аляксей Міхайлавіч, цар — 12, 242
 Аляксееў Л. В. — 271
 Аляхновіч Ф. — 113, 125
 Амбражэвіч Самуэль — 76
 Амельчанка Альфонс — 100
 Амельчанка Станіслаў — 100
 Амельяніновіч Аляксей Цімафеевіч — 101
 Анацэвіч І. — 241
 Андраюк В. — 241
 Андрэй, князь Палацкі — 55
 Анея, княгinya — 198
 Анісковіч Ігнат — 113
 Анна, княжна — 218
 Анна, сястра Сігізмунда II Аўгуста — 278
 Анна Іоанновна, імператрица — 208
 Аношко Ян — 117
 Антоніус Массовиус, пастор — 56
 Антонов — 292
 Антропов — 234
 Анучын Дз. М. — 271, 273
 Анцута, ксёндз — 82
 Анцыповіч — 308
 Анчыц В.-З. — 152
 Анчыц У.-Л. — 152
 Арбузаў Л. — 49
 Ареццо Томазо, маркіз — 229
 Аржансон дэ, маркіз — 326, 329
 Арно Антуан — 285
 Арап М. (Пятэльскі С.) — 113, 118
 Аронов — 291
 Арсеннева Н. — 113
 Арцішэвіч — 241
 Арцішэўскі Тамаш — 166
 Арэнь Барыс — 107
 Арэскін Р. — 287
 Асаевіч Соф'я — 107
 Асалінськая — 153, 269
 Асвянцімскі Ст. — 117
 Асінскі Геранім — 76
 Аскеркі, навагрудская кашталяны
 і мазырская старосты — 90
 Асмалоўскі Ежы — 147
 Астоля — 157
 Астрравухава Аляксандра — 77
 Астрожскія (Острожские), князі — 21, 236
 Астрэйка, мсціслаўскі падстолій — 86
 Атон IV, імператар — 50
 Аўгуст (Август III, Augusto III), кароль
 — 189, 218, 221, 246, 253
 Аугустинович С. — 232
 Аўгусцін Аўрэлій — 285
 Аўдзевіч Антон — 122
 Аўрамій Смаленскі — 17
 Аўсяны, ваўкавыскі войскі — 83
 Аўчыннікаў Я. — 117
 Ахмет, султан — 323
 Ахремчик Іван — 233
- Б**абарэка — 308
 Бабецкі Габрыель — 82, 88
 Бабінскій — 295
 Бабраўніцкі Лявон — 77
 Бавароўскія — 312
 Багалюбаў Мікалай — 239
 Багатыроў А. — 127
 Багаціновічы — 122
 Багдановіч Адам — 116, 238
 Багдановіч Ёва, аршанская ротмістраўна
 — 86, 89
 Багдановіч Казімір — 82
 Багдановіч Любоў — 101, 109
 Багдановіч (Богданович) Максім — 113, 118, 227
 Багдзевіч Андрой — 77
 Багушэвіч — 84
 Багушэвіч Францішка — 155, 311, 313, 314
 Бадлер Ш. — 151
 Бадунова П. — 113, 129
 Бадуэн дэ Куртэнэ Я. — 313
 Бажо — 324
 Базарэўскі Аляксандр — 81
 Базен — 329
 Бакач П. — 300, 304
 Бакке — 34
 Балабан Гедэон — 314
 Бахаловіч — 117
 Балвановіч Я. — 312
 Балінскі Міхал — 314
 Бальбіновіч — 83
 Баліслаў Харобры — 275
 Баніфацый VIII, папа — 52, 54
 Банклеўскія — 152
 Баран Сяргей — 126
 Бардскі М. — 152
 Барклай-де-Толли [М. Б.]
 — 180, 217–219, 221, 222

- Баркоўскі А. — 113
 Барталамей, папскі нунцый — 54
 Барташевіч, суддзя — 88
 Барткевіч — 80
 Барута — 125
 Баршчоўскі Я. — 155
 Барысавец — 308
 Басевіч — 301
 Басюэ Жак — 285
 Баторый Стэфан — 99, 184, 189, 275–279
 Баўфала Максіміліян — 143
 Бахматовіч К. — 155
 Бачоўшкай (Батошков) П. Н.
 — 19–21, 23
 Баччариеллы, художнік — 222, 223, 225
 Бедны А. — 114
 Бейль П'ер — 285
 Бекшта А. — 22
 Белабоцкі Ян Андрэй — 237
 Белазоры — 80
 Беларус П. (Ліенскі) — 115
 Беліковіч Феліцыян — 79
 Белоусов Иван Алексеевич — 234
 Бельскій, барон — 182
 Белявіт, кс. — 197
 Беляк В. — 303
 Бем, генерал — 226
 Бенавентура Джавані — 285
 Бенядзікт, папа — 139
 Берингер — 195
 Бернард, абац — 54
 Бетанскі, абац — 329
 Бжастоўскі — 137
 Бібікаў А. — 283
 Біданович Северин — 68
 Бікенмахер — 195
 Білевічы — 122
 Бімвенок, барон — 181
 Біржышка М. — 114, 116
 Біруковіч — 307, 308
 Біруля, віцебскі лоўчы — 82
 Боброва Е. И. — 282
 Богуш–Сестранцэвіч Станіслаў
 — 134, 140, 240
 Богша Лазар — 11
 Богданович Адам — 67
 Боданович Віктор — 67
 Боданович Тадэуш, принц — 64
 Бодренко А. Я. — 236
 Боеў — 117, 119
 Болеслав Смелый — 222, 223
 Болеслав III Кривоусты́й — 193
 Борисова Анна — 45
 Борисова Мар’я — 46
 Борк Валяр’ян — 82
 Бохан Д. — 125, 126
 Бош Яўгенія — 297
 Брадоўскі Антоній Станіслаў — 275, 280
 Брадоўскі Ігнацій — 155
 Брадоўскі Станіслаў, віскі стольнік — 81
 Браніцкі, граф — 329
 Браніцкія — 150
 Брантом — 285
 Брауншвейг–Брандэбургскій
 Людовік Рудольф, герцог — 221
 Брихнічев — 295
 Бронскі, суддзя — 88
 Брукнер А. — 313
 Брус Я. — 287
 Брэжга Б. — 114
 Брюсов В. Я. — 233
 Буверман, художнік — 225
 Буда І. — 114
 Бударагін В. — 241
 Будзіловіч (Будзіловіч) Антон — 236, 312
 Будкевіч А. — 156
 Будны Беняш — 238
 Буйло К. — 114
 Буйніцкі Я. — 114
 Букаты Яўген — 122
 Буковскій — 198, 199
 Булак–Балаховіч Станіслаў
 — 129, 165, 302, 308
 Буланік Д. — 241
 Булгак І., мітрополіт — 230–232
 Булгак Ян — 153
 Булгакі, рэчыцкія падчашыя — 84
 Булгароўскі Ігнат — 152
 Булінгер Генрых — 285
 Бульба Альгерд — 110
 Бунг Ф.-Г. — 48, 49
 Бурбіс А. — 297
 Бургельскі Альберт — 180, 198, 200–203
 Бурхард, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна
 — 52
 Бусел — 301
 Бухальц Ян — 80
 Бухтароўскі — 153
 Быкоўскі Аляксандар — 77
 Быкоўскі Ігнацій — 153
 Быліна Я. — 114
 Былінскі Казімір — 83

- Быхаўцы — 81
 Бычкоў Ф. — 242
 Бэр К. — 284, 287
 Бядуля З. (Ясакар) — 113, 115
 Бялыніцкі Біруля (Бялыніцкій Біруля Витольд Каэтанович) — 111, 233
 Бяляускі — 89
 Бяляцкі, чашнік — 88
 Бярозка А. — 113, 121
- В.** Ч. — 59
 В. Юры — 120
 Вазняк Міхайла — 269
 Вайдзінская Лідзія — 101
 Вайдзінскі — 101
 Вайніловіч, скарбнік — 90
 Вайніловічы — 152
 Вайноўскі Даніэль — 79
 Вайцяхоўская—Юркевіч — 111
 Вайшвіла Язафат — 153
 Вайшлайтэ І. — 22
 Валадковіч — 80
 Валадковіч, гаенскі староста — 87
 Валадковіч Міхал — 241
 Валадковіч Пётр — 86
 Валадковіч Ф., мітрапаліт — 139
 Валаховічы — 81
 Валечка (Walečka) Эдвард — 313
 Валіцкі Аляксандр — 151, 241, 313
 Валовіч — 89
 Валовіч, літоўскі маршалак — 81
 Валодзька — 89
 Валодзька В. (Кошчыц) — 152
 Валоцька — 308
 Вапуев, действительный тайный советник — 187, 204
 Вальдгауэр — 226
 Валько Сцяпан — 120
 Вальтар В. — 120
 Вальтэр — 151, 324, 325, 329
 Валюжыніч — 88
 Ванцэці — 303
 Ванькевіч Стэфан — 76
 Ваньковіч — 89
 Ваньковіч, паручнік — 87
 Ваньковіч Станіслав — 147
 Ваньковічы — 87
 Варанецкія — 89
 Варейкіс — 292
 Варонка Я. (І.) — 119, 120, 121, 128, 159, 300, 303
- Вархам, художнік — 225
 Васіленя А. — 123
 Васілеўскі Леан — 164
 Васілеўскі М. — 100
 Васілёк М. — 120
 Васильчиков А. А. — 182, 183
 Ватто, художнік — 225
 Воўк Мікалай, смаленскі падстолій — 78
 Ваякоўскі Юзаф — 243
 Вейганг, генерал-лейтенант — 27
 Велявейскі Г. — 154
 Венжык Якуб — 18
 Венк Магер — 148
 Верамей М. — 120
 Верашчакі — 89
 Верпілій — 283
 Вернікоўскі Ф. — 120
 Вестэррас — 54
 Вигель Ф. Ф. — 236
 Вільгельм, біскуп — 50
 Вільгельм з Уртэршайна — 55
 Вільнёў дэ, маркіз — 325, 329
 Вільчык, смаленскі кашталян — 81
 Вінаградаў А. — 19
 Вініус А. — 287
 Вінрых з Кніпрадз, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна — 54, 55
 Вінрых, пляменнік Вінрыха — 55
 Віславух С. — 120
 Вислицкій — 196
 Вітаноўскі Ян — 75
 Вітаўт — 19
 Віткевіч Я. — 120
 Вітковіч В. (В. Грышкевіч?) — 120
 Вишневецкая Текля — 198
 Вишневецкій, князь, краковскій кашталян — 190
 Вишневецкій Міхаіл — 226
 Вішнявецкі, князь, літоўскі канцлер — 82
 Вішнявецкі Міхал, гетман — 325
 Віок—Каяловіч Альберт — 324
 Владкоўскі, кс. — 138
 Воббе Мартін — 192, 197, 198
 Война, навагрудская кашталянава — 77
 Война Андрэй — 312
 Войтеховіч Любовь — 45, 46
 Вольскі Францішак — 82
 Вольскій Ян — 197, 198
 Вольсказона Хелена — 62
 Волян Багуслаў — 78
 Вонлярлярскі Ян Геранім — 312

- Врангель Н. Н. — 280
 Врангель П. — 304
 Вратноўскі Фелікс — 314
 Врхліцкі (Vrchlicky) Яраслаў — 313
 Всеволожскій Иван Александрович — 186
 Вуйціцкі Казімеж — 313
 Выславух В. — 151
 Высоцкая Н. Ф. — 17, 57
 Вышамерскі Тадэвуш, ротмістр — 75
 Вянцоўскі Станіслаў — 79
 Вярбіна Антон — 120
 Вяршынін М. — 304
 Вярыга Уладзіслаў — 313
 Вярыга—Дарэўскі А. — 120
- Г**аббург — 321
 Гагалушка Аляксандр — 101
 Гадзевіч Эдвард — 176
 Гадлеўскі В. — 115, 119, 125, 304
 Галавацкі Якаў Ф. — 311–313
 Галаўня Аляксандр — 82
 Галаўня В. — 151
 Галаўня Раман — 78
 Галенчанка Георгій — 264
 Галецкі Ваўжынец — 78
 Галінскі Тэадор — 77
 Галінскі Юзаф — 82
 Галкі — 83
 Галкоўская — 127
 Галкоўскі Канстанцын — 124, 127
 Галомбэк І. — 125
 Галоўчыц, аршанскі падстароста — 87
 Галубок У. — 115, 233
 Галынскі, пісар — 99
 Галынскі, суддзя — 88
 Гальт, магістр Тэўтонскага ордэна — 52
 Гамуліцкі В. — 125
 Ганзага Луї дэ, герцаг Неверскі — 320
 Ганзага Шарль дэ, герцаг Неверскі — 321, 328, 329
 Ганорый III, папа — 52
 Гапановіч Базыль — 101
 Гапановіч Вольга — 101
 Гапановіч Ганна — 101
 Гапен Ежы — 104
 Гарабурда Міхал — 328, 332
 Гарадзецкі Зыгмунт — 313
 Гарбацкі Гедэн — 139
 Гардзі дэ ла, граф — 322, 332
 Гарнастай — 122
 Гарновская — 196
- Гарошка Л. — 119
 Гарошка Эзіяш — 79
 Гартны Цішка (Тышка Гартны; Жилунович Змітер Федорович) — 115, 120, 232, 291
 Гарун А. (Жывіца; Прушынскі А.) — 115, 118, 120, 131
 Гарэцкі М. (Мышка) — 115, 117
 Гасеўскі Аляксандр — 323
 Гаудринг — 195
 Гаўрыловічы — 238
 Гваныні Аляксандр — 320, 331
 Гвоздавер М. Д. — 271
 Гедройцы — 324
 Гедымін — 53, 54, 324
 Гейдрих — 28
 Гельтман — 296
 Гемпель У. — 115
 Генюш Ларыса — 304
 Генрых, Вялікі магістр Тэўтонскага ордэна — 50, 53
 Генрых Вагуа дэ, герцаг Анжуўскі — 318–320, 327, 329, 330
 Герман Владислав, король — 193
 Германовіч Я. — 119
 Герцен А. — 115
 Герцык — 89
 Герцык, попацкі мастаўнічы — 85
 Гехт Альберт — 55
 Гжэгажэўскі І. — 155
 Гілебут, старадубскі падкаморый — 75
 Гілер А. — 155
 Гільдэбрант Г. — 49
 Гільзэн, мінскі ваявода — 83, 85
 Гільтэнбрант П. — 241
 Гінтэр, пісар — 98
 Грый В. — 110
 Глебаў С. — 115
 Глембскі, аршанскі абозны — 82
 Глогер Аляксандра — 150
 Глогер Зыгмунт — 153, 313
 Глогеры — 153
 Глухоўская Тэадора Антаніна — 312
 Глушанін — 89
 Глябовіч Іван — 315
 Глябовіч Кацярына — 315
 Глякоўскі, кс. — 112
 Глямбоцкі Войцех — 76
 Гмырак Л. (Бабровіч) — 113, 123
 Гогенлёэ Генрых — 50
 Голицын — 219, 294
 Головня А., епископ — 231

- Голубок (Голубев) Владимир Иосифович,
гл. Галубок У.
Гор Юзаф — 313
Горват, мазырскі ростміравіч — 87
Горкі М. — 115
Горскі, князь, мсціслаўскі ваявода — 77
Горскі, мінскі падкаморы — 80
Горскі Вацлаў — 76
Горыд Язэп — 102, 109
Гоштальт Мацей, кс. — 80
Грабоўская Кацярына — 81
Граковіч—Гаўсманава Міхаліна — 154
Граніт Пятрусь — 115
Греков, генерал—майор — 201
Гриньян де, графіня — 220
Громова О. А. — 287
Громыко Міхайло (Міхаіл Александровіч)
— 233
Гротуз — 81
Грузинский А. Е. — 236
Грушэўскі М. — 115
Груэль Конрад — 53
Грыб Тамаш — 115, 125, 304
Грыгаровіч Іван — 238
Грыгаровіч Іосіф — 240
Грыгоніс — 234
Грыгорый XI, папа — 55
Грыгорый IX, папа — 52, 54
Грымута Клеменс — 116
Грыневіч, лідскі чашнік — 80
Грыневіч А. — 120
Грыневіч В. (Грывіч В.) — 113, 115
Грыневіч Леанард — 115
Грынкевіч Б. — 119
Грынкевіч С. — 113, 120
Грыцкевіч А. П. — 227, 320
Грыцкевіч В. П. — 227
Грышкевіч А. — 115
Грышкевіч Франук — 115, 119, 121, 125
Грышкевіч Ян — 115
Грэфе Ф. — 284
Губаревич Станислава — 45
Губач В. — 47–49
Гудон, скульптор — 225
Гужов И. В. — 280
Гурка, падсудак — 75
Гурка, пісар — 97
Гурло А. — 115
Гурскі Канстанцін — 313
Гурыновіч А. — 115
Густаў Адольф, кароль — 240
Гутовский — 198
Гущин, прапорщик — 201, 204
- Д**абжанская Тэрэсіта — 156
Дабравольскі Барыс Аляксандравіч — 102
Дабравольскі Міхал — 102
Дабрасалаўскія Гелена — 78
Дабрасалаўскі Станіслаў — 78
Дабрахатоў Павел — 240, 265
Дабрыяновіч Катрын — 114
Давойна-Сільвестровіч Мечыслай — 314
Далэнга-Хадакоўскі Зарыян — 153
Даманскі, аканскі староста — 85, 88
Дамаслаўская Ядвіга — 81
Дамброўскі, суддзя — 86
Дамейка Ігнат — 155
Данейка — 114
Данейка А. — 122
Данжо, абат — 331
Даніловіч І. — 125
Даниловскій, управліючы — 207
Данишевскій — 295
Данэйка Стэфан — 78
Дарашкевіч Я. — 114
Дарналовіч, пісар — 87
Дарналовіч Міхал — 79
Дарэўскі Антоній — 79
Даўгяла — 88
Даўгяла Д. — 125
Даўгяла К. — 138
Дахтаровіч Францішка — 83
Дашкевіч Ігнацій — 240
Дварчанін Ігнат — 114, 118, 149
Дварэцкі М. — 115
Дедерко Я., еп. — 229
Дедов — 295
Дезомм — 196
Дембинскій — 226
Деревянко Владимир — 45
Дзеенка Ілля — 115
Дзерахынскі Ян — 76
Дзэрдзьеўскій Міхаіл — 198
Дзержинскі Ф. Э. — 292–294, 296
Дэмітровіч — 82
Дэмітрый Растоўскі, свяціцель — 238
Дзюнаміондэ, абат — 50
Дзю Перон дэ Кастэр — 326, 329
Дзюран, міністр — 329
Дзямідаў М. — 304
Дзяніс Мікола — 114
Дзяруга (Deruga) Аляксей — 146, 147

- Дзятловіч — 308
 Ділон Лейзер (Ля) — 201–202
 Діманштейн — 293
 Длугаканскі, мсціслаўскі рэгент — 87
 Дмахоўская-Яленская Эма — 125, 126, 155
 Добраўскі П. — 241
 Добрнянскі Ф. М. — 5
 Догель М. — 49
 Дольче Карло — 225
 Домбскія — 81
 Донат, владыка — 236
 Доўгірд Анёл — 312
 Доўнар-Запольскі М. — 114, 125
 Драздова Яўгенія Андрэеўна — 102
 Драздовіч, кс. — 136
 Драздовіч Я. — 100, 105, 109, 112, 114, 123
 Драко-Дракон — 294
 Друцкі-Любецкі Геранім — 147
 Друцкія-Сакалінскія — 85
 Дрэма У. — 123
 Дубейкаўскі-Вітан Лявон — 114, 151
 Дубіна — 307
 Дубоўка Уладзімір (Дубовко
 Владимір Ніколаевіч) — 114, 233
 Дубранскі Юзаф — 81
 Дубровіч Але́сь — 114
 Дубяга, мастайчы — 88
 Дуж-Душэўскі К. — 114, 129, 130
 Дунін-Вансовіч Станіслаў — 152
 Дунін-Марцынкевіч Вінцэнт
 — 114, 151, 155, 314
 Дурач Тэадор — 168
 Дучыц, мастак — 110
 Душэўскі Аляксандар — 76
 Дыбоўскі Б. — 125
 Дыбоўскія — 83
 Дылеўскі — 301
 Дыло Язеп (Іосиф Леонтьевіч) — 234, 291
 Дыянісій Араэапагіт — 321, 332
 Дэліль Клод — 324
 Дэнгоф, лоўчы — 324
 Дэнтар Зыгмунт — 157
 Дэрэас, троцкі падчашы — 84
 Дэспаты-Зяновічы — 152
- Е**вгений Савойскій, принц — 221
 Евдокімов, ісправнік — 201
 Егоров, чиновнік — 207
 Езавітаў К. (Кастусёнак)
 — 114, 115, 299, 300, 304, 305
 Елагін Н. В. — 236
- Елизавета Петровна, імператрица — 189
 Ельскі Аляксандар
 — 125, 126, 151, 153, 155, 156, 314
 Ельскі Людвік — 154
 Ельскі Міхал — 153, 314
 Ельскі Станіслаў — 153
 Ельскій Іосиф — 65
 Ельскія — 150, 153, 155
 Ельцын Б. Н. — 56
 Ермаловіч Антон — 149
 Ермаловіч М. — 18
 Ермаченко О. — 115
 Ермачэнка Іван Абрамавіч (Аўраамавіч)
 — 299–306
 Есьман, навагрудскі канюшы — 84
 Есьман, попацкі падчашы — 84
 Есьмантовіч Ст. — 115
 Еўлашоўскі Тодар — 153
 Ефрасіння Полацкая — 11, 15
- Ё**ахім Е. (Joachim E.) — 47–49
 Ёдка-Наркевіч Раман — 147
 Ёдкі — 122
 Ёрдан, абат — 53
- Ж**аба, віленскі падкаморы — 84
 Жалкеўскі — 275, 277
 Жальба Н. (Бяленка А.) — 120
 Жалязоўская К. — 127
 Жаўрыд Павел — 307–308
 Жилунович, гл. Гартны Цішка
 Жук-Грышкевіч Раіса — 108
 Жукоўскі В. А. — 280
 Жулкевскій Станіслав — 66
 Журанкова Ганна Рыгораўна — 102
 Журанкоў Іван — 102
 Журба Я. — 120
 Жыгімонт Аўгуст II, кароль
 — 275, 278, 320, 324, 327
 Жыгімонт Ваза, кароль і вялікі князь
 — 323, 332
 Жыгімонт I Стары — 184, 188, 189, 278, 324
 Жыгімонт III, кароль — 11, 165, 327, 331
 Жыхэмскія — 83
 Жылка У. — 120
 Жылуновіч З., гл. Гартны Цішка
 Жыноель Пётр — 102, 109
 Жытлоўскі — 129
 Жых Маўрыцы — 120
 Жэлянтовіч Крыштоф — 77
 Жэро — 329

- З**абалоцкая К. — 228
 Заблоцкія — 83
 Забейда-Суміцкі М. — 120, 127, 306
 Завадскі Антоній — 240
 Завадскі Ф. — 314
 Завітневіч В. З. — 272
 Завіша, пісарава — 79
 Завіша, маршалак — 77
 Завіша, мінські харунжы — 82
 Завіша Крыштоф, мінські староста — 80
 Загродскі У. — 120
 Загурскій — 194
 Зайкоўскі Канстанцін — 325
 Залескі — 89
 Залескі Браніслаў — 152, 158
 Залескі Станіслаў — 83
 Залескі Юрый — 78
 Замбрыцкая — 80
 Замбрыцкія — 87
 Замойскія — 245
 Запаско Я. — 267, 269, 270
 Запольскі Міхась — 120, 123
 Заранка — 83
 Заранка, маршалак — 94
 Зарацкі — 78
 Засім А. — 120
 Засім М. (Крывіцкі М.) — 120
 Засім Піліп — 120
 Заславскій И. — 232
 Заукель Ф. — 28, 33
 Захарка А. — 120
 Захарка В. — 299, 301, 304, 305
 Збаражскі Стэфан — 318, 328
 Збаражскія — 324
 Збароўскі Ян — 329
 Збигнев — 193
 Зблеўскі Юзаф — 83
 Згірскі, ксёндз — 81
 Здраеўскі, полацкі чашнік — 81
 Зейбелль Іозеф — 70
 Зелязей Віктар — 126
 Зізаній Лайурэнцій — 238, 239, 241
 Злобін Степан Павлович — 233, 234
 Злобіна Вікторія Васильевна — 234
 Змагар А. — 303
 Зорыч — 240
 Зубов, князь — 189
 Зых М. — 151
 Зязюля А. — 117
 Зямкевіч Р. — 114, 120, 151
 Зянковіч, маршалак — 98
- Зянковіч, наглядчык архіва Віленскага
 tryбунала — 73
 Зянковіч, смаленскі кашталян — 84, 85
 Зянковіч Ф., грамадскі дзеяч — 154
 Зяновіч, полацкі падкаморый — 80, 81
 Зяновіч Сямён — 240
 Зяновічы, графы — 240
 Зяновічы, чэрскія падкаморыі — 80
 Зянькевіч Р. — 125
- I** И. Ф. З. — 221
 Іван Грэны — 16, 189
 Иванов — 292
 Іваноўскі, мінскі староста — 86
 Іваноўскі Вацлаў — 164
 Іваноўскі Станіслаў — 148
 Івашкевіч — 89
 Івашкевіч Э. — 125
 Івашкевіч Юліян — 83
 Іверс А. — 115
 Игнатьев, генерал — 201
 Игнаций, принц — 64
 Ізарн, арцыбіскуп — 54
 Извеков В. И. — 280
 Ільїнскі Аляксандар — 234
 Ильинский — 292
 Ільяшэвіч Х. — 113, 115
 Інакенцій XI (Іннокентій XI, Innocentius XI),
 папа — 184, 185, 188, 189, 216, 225
 Інакенцій III, папа — 50
 Інакенцій IV, папа
 — 50, 51, 54
 Ініцкі Улад, гл. Паўлюкоўскі У.
 Иодка Онуфрий — 205
 Иодко-Наркевіч — 236
 Иоффе А. А. 291, 292, 297
 Іпель А. — 125
 Исаев, офицер — 204
 Исаевіч Я. — 267, 269, 270
 Ісай, сербскі манах — 321
- K**. — 121
 К-а Сымонка — 116
 Кабылянскі Ян — 119
 Кавалёнак Аляксандар Паўлавіч — 103
 Кавецкі К. — 127
 Кавецкі Ян — 81
 Кавячынскі Крыштоф — 76
 Каганец Карусь (Кастровицкій
 Казимір Карловіч) — 116, 234
 Кадыграбаў — 117

- Казаноўскі Зм. — 116
Казаченок Ольга — 45
Казаченок Соф’я — 46
Казаченок Татьяна — 45
Казлоўскія — 89
Кайгародаў — 123
Каламайска-Саед Марыя
 (Kalamajiska-Saead M.) — 20
Калецкі, эйшышскі староста — 81
Калиновскій, буфетчик — 201
Каліноўскі Віктар — 150, 153
Каліноўскі Кастусь — 110, 111, 119, 154
Каліноўскі Ю. — 126
Калмановіч М. І. — 298
Калпак — 308
Калубович А. — 5
Калчак — 130
Кальвін Жан — 285
Кальмансон — 294
Каляк Вацлаў — 170
Калянкоўскі Людвіг — 147
Камароўскі Базыль — 116
Кандратовіч — 117
Кандратовіч Крыштоф — 81
Кандратовіч Ян Антон — 22
Каніскі Георгій — 12, 139, 315
Канстанцін, кароль — 52
Канчэўскі А. — 119
Канчэўскі Ігнат — 116
Каняцпольскі Станіслаў — 275
Капернік М. — 104, 108
Капроўскі Ян — 80
Караткевіч У. — 151
Каратынскі Вінцэс — 126, 152, 155
Каратынскі Г. — 151
Каратынскі Людвік — 153
Карл Вялікі — 317
Карл XII, кароль — 324
Карл IX, кароль — 318, 327, 329–330
Карл IV, рымскі імператар — 54
Карловіч Аляксандр — 314
Карловіч Ірэна — 314
Карловіч Ян — 125, 126, 311, 313–314
Карнавухаў Ян — 116
Карнілаў І. — 313
Карл Карабль — 266, 267, 271
Карлава Уладзіслава — 77
Карпінскі Ф. — 152
Карскі Я. (Карскій) — 116, 125, 157, 268, 270
Карцан Я. — 286
Карчевскій — 198
Карызыны — 122
Карытка Стэфан — 80
Карыцкі Казімір — 82
Карыцынскі, кс. — 134
Карэнга Уладзіслаў — 77
Кастравіцкая — 79
Кастравіцкая Людвіка — 151
Кастравіцкі Кароль — 119
Кастравіцкі Самуель — 79
Кастравіцкія — 122
Кастэр Ж.-А. (Castera J.) — 283
Касцевіч, гл. Краўцоў Макар
Касцюшка М. — 122
Касцюшка Стэфан — 81
Касьяненка Ніколай — 45
Касяк Ян — 100, 103, 112
Катанин — 292
Катовіч Міхал — 85
Катовіч Ян — 105
Каўцкі К. — 116
Кахановіч Анастасія — 103
Кахановіч М. — 116
Кацярына, каралева — 275
Кацярына II (Екатерина II), імператрыца
 — 140, 221, 283
Качалаў В. І. — 127
Квятковскій — 198
Кейлер Эміль — 58
Келтыка Дадзібог — 77
Кемпійскі Тамаш — 312
Кемпінская Соф’я — 197
Кемпінскій Павел — 197
Кібарт І. — 125
Кізевіч Міхал — 116
Кізікоўскі Якуб — 325
Кілкуцкій — 198
Кілпінг Р. — 116
Кіреев А. А. — 235
Кіркор Адам Ганоры
 (Кіркор Адам Гонорий)
 — 125, 152, 154, 155, 314
Кіркор Казімір — 139
Кіркор Марыя — 314
Кіркор Цаліна — 314
Кірыла Тураўскі — 238, 239, 241
Кіслевіч Мікалай — 103
Кіслы Стасюк — 116
Кішка, кашталян — 75
Кішкель А. (Сумны Максім) — 116, 119
Клакоцкі — 80
Клакоцкі Казімір — 78

- Кланевіч, гродзенскі губернатар — 144, 145
Клімент IV, папа — 52
Климкович Михась (Михаіл Ніколаевіч) — 234
Клімовіч Адольф — 127, 304
Клышинский А. — 232
Клюкоўская, ваўкавыская скарбніка — 87
Ключановіч М. — 116
Кнорин [В. Г.] — 292, 295, 296
Кнорин, полковник — 199
Кобергер А. — 283
Кованько — 200, 202
Колас Якуб (Міцкевіч К. М.,
 Міцкевіч Константін Міхайловіч) — 115, 116, 124, 126, 127, 234
Колодеев И. Х. — 6
Коль Г. — 56
Кольберг Аскар — 314
Комар I. — 154
Комаровскій Алоізій — 198
Комін Аляксей, царэвіч — 15
Конігбек — 195
Контрым К. — 156
Конці, прынц — 324
Конці Апалінарый — 314
Корабавы — 276
Корвін-Гасеўскі Крыштоф — 322, 326
Корвін-Касакоўскі Міхал Станіслаў — 147
Корвин-Красінскій А. В. — 236
Кореев Н. В. — 235
Корзан Тадэвуш — 312, 314
Корнеев — 234
Корсак — 205
Корсак, девіца — 196
Корсак, смаленскі харужы — 81
Корсак Уладзімір — 154
Корф Аляксандр, каршоўскі цівун — 80
Костра Станіслаў — 76
Костра Юрый — 76
Костровецкій — 195
Костюшко [Т.] — 72, 226
Косць Г., палкоўнік — 140
Косырев В. — 294
Котович Іоанн Антонович — 235
Котцыч Ян — 145
Коўзан — 114
Коўш А. — 119
Кочетков В. Н. — 237
Кошчыц, староста — 88
Кравченко — 291
Крагельскія — 82
Краскоўскі Я. — 116
Краснянскій В. Г. — 20
Красоцкі Ян (Красоўскі, Красовскі І.) — 231, 318, 329
Краўцова З. — 304, 306
Краўцоў Макар (Косцевіч, Касцевіч М.) — 116, 148, 149
Крачкоўскі Зміцер — 104, 109, 111, 112
Крачоўскі Самуэль — 81
Крачэўскі К. — 177, 299, 301, 303–305
Крашэўскі (Крашевскій) І. (ІО.) — 72, 125, 155, 156, 314
Крестинскій — 292, 293
Кристи, начальнік Главнауки — 226
Кроер — 87
Круг Ф. — 284
Крушынскі Тадэвуш — 240
Крывец Бенядзікт — 79
Крывец Сяргей (Табала Сымон) — 119
Крыга І. — 116
Крыловіч Уладзімір — 234
Крыўцы — 79
Крышпін Геранім — 77
Кубліцкія — 238
Куба, гаўляйтэр — 300
Кудзіновіч Ігнацій — 73, 75
Кудрэні — 122
Куке — 43
Кукушкіна М. В. — 284
Кулагін А. Н. — 274
Кулак, кс. — 119
Кулак К. — 125
Кулаковскій П. А. — 236
Кулакоўскі — 116
Кулеш Казімір — 240
Кулеш Уладзіслай — 80
Кулеша С. — 116
Кумайскі Васіль Ігнатавіч — 104
Кунік А. — 183
Кунцэвіч І. — 156
Купала Янка (Луцевіч Іван Домініковіч)
 — 106, 108, 131, 148, 150, 234, 235
Купцевіч — 295
Курган Мішэль (Сланеўскі Ігнат) — 116
Курман Аляксандр — 80
Куроўская Кацярына — 83
Курч, брасцкі ваявода — 78
Кутузов И. — 204
Кучынскі Эдвард — 100, 104
Кюхельбекер В. — 151
Кярноўскі, навагрудскі лоўчы — 80

- Л**абенский, действительный статский советник — 181, 182
 Лагіновіч Я. (Юргілевіч, Лаўрыновіч) — 126, 127
 Лада-Заблоцкі Тадэвуш — 312
 Ладзята Аляксандр — 77
 Ладноў Яўген — 116, 129, 164
 Лаёла Ігнацій — 270, 271
 Лазоверт — 292
 Ланеўскі Юзаф — 79
 Ланцло Антуан — 324, 332
 Лапа Антон — 240
 Лапатынскі Фаўстын — 314
 Лапіцкая Эльжбета — 103
 Лапіцкі М. — 116
 Лапо І. — 125
 Ласкін, надворныи советник — 200, 202
 Ластоўскі Вацлаў — 113, 114, 116, 118, 119, 123, 129, 130, 132, 270, 300, 301, 304
 Лайкоўскі Януш — 116
 Ле Тэлье Мишэль — 328
 Левановіч — 89
 Легатовіч Ігнат — 118, 153
 Леговіч — 196
 Лейка Кадрат — 116
 Ленін У. І. — 297
 Ленкевіч И. — 270
 Ленскій — 292, 294
 Ленцэ Э. Э. — 183–185, 187, 190, 191, 208, 222, 224
 Леонов В. П. — 287
 Лермантаў М. — 116
 Лейчык Г. — 116, 151
 Лецка Раман — 100, 105
 Лещинскій — 295
 Лёсік, гл. Лёсік Язэп — 116, 148
 Либелль — 292
 Ливен — 218, 221, 222, 225
 Ліль дэ — 327
 Ліндоф Ян — 79
 Ліндоф Аляксандра — 77
 Ліпскі Васіль — 116
 Лісоўскі, біスクуп — 88
 Лісоўскі Г. — 140
 Ліст Міхал — 116
 Лістапад Юрый — 306, 308, 309
 Літавор-Храптовіч, граф — 311
 Літаворы-Храптовічы — 158, 312
 Літвинов Иван — 45
 Літтіта Л. — 229
 Лобанов, князь — 224
 Лобач І. — 119
 Лобік Лярон — 116
 Лодзь-Понінскі Ярош — 69
 Лойка Уладзімір — 116
 Лок Джон — 285
 Ломов — 292
 Лопат, пісар — 97
 Лошчына Барбара — 78
 Лошчыц, маршалкавая — 75
 Лубенскі Леан — 163
 Лугвеніч Юрый — 20
 Лука, евангеліст — 15
 Лунін Аляксандр — 238
 Лур'е І. — 130
 Луцкевіч А. (Фалькевіч К.) — 113–117, 119–121, 123, 124, 127, 129, 148, 163, 167, 235, 300
 Луцкевіч (Луцкевич) Іван — 109, 112, 115, 117, 235
 Луцэвіч, гл. Купала Янка
 Лысенка Валянціна — 105
 Лысенка П. Ф. — 271
 Лышкевіч Міхал — 79
 Любабускі М. — 125
 Любенскі В. — 246
 Любецкія — 88
 Любінскій С. — 59
 Любіцкі, кс. — 173
 Любіч-Маеўскі Ст. — 116
 Людвіг IV, імператар — 54
 Людовік XIII — 321
 Людовік XIV — 322, 328, 331
 Лявіцкая В. — 116, 120
 Лялевель [І.] — 100
 Лялькоў І. (Lialkov I.) — 316
 Лянкевіч, падскарбій — 89
 Ляскоўскі Якуб — 331
 Ляцкі Тэадор — 122
 Ляцкі Ян — 80
- М**. — 127
 М. К. — 117
 Магільніцкая — 80
 Магільніцкі, навагрудскі чашнік — 76
 Магнус, біスクуп — 54
 Магуцьня — 84
 Маджэўскі-Фрыч [А.] — 285
 Мадзалеўскі Б. — 241
 Маеўскі-Любіч С. — 125
 Майковскій — 292

- Макавецкі — 90
 Макарэвіч Ілья — 240
 Максім, св. — 332
 Максім Славядальнік — 321
 Максіміліян (Maximilianus) I, імператор — 192, 252
 Маланка Я. — 117
 Маленович — 195
 Малецкі Я. — 117
 Маліноўская Галена — 314
 Маліноўскі Мікалай — 308, 314
 Маліяна Францішак дэ — 53
 Малышчыцкая Зузанна — 156
 Мальдис А. И. — 274
 Манастырская Софія — 105
 Манастырскі Мікалай — 105
 Манастырскі Сяргей — 105
 Манлюк Жан дэ — 318, 319, 331
 Манюшка Алляксандра — 314
 Манюшка Станіслаў (Moniuszko Stanisław) — 311, 314
 Маралёўскі Марыян — 243
 “Марисенъка”, королева (жена Яна Собеского) — 220
 Маркевіч, эсэр — 297
 Маркс Максіміліян — 153
 Марозік Мікалай — 117, 150
 Мартышэнка М. — 117
 Марцінкевіч, упіці мечнік — 90
 Марцінчык М. — 117
 Марчкоўскі Антоній — 87
 Масальская В. — 138
 Масальская-Сурина Е. А. — 236
 Масальскі, маршалак — 97
 Масальскі Міхал — 77
 Масальскі Юрый — 76
 Масальскія — 241
 Масевіч, мсціслаўскі ваявода — 79
 Маскалік — 119
 Маскевіч — 78
 Маслоўскі Пётра — 117
 Масоніус Мар'ян — 117
 Маткевіч Міхал — 81
 Матусевіч Ян — 78
 Матушевіч Алляксандар — 77
 Матушевіч Крыштоф — 77
 Матушевіч Марцін — 157
 Мацкевіч — 116, 198
 Мацкевіч Д. — 241
 Мацеля — 307
 Машара Міхась — 112, 117, 119
- Машкевіч Б. — 157
 Машкевіч С. — 157
 Машынскі Антоній — 155
 Маяковскій В. В. — 234
 Медзічы Кацярына — 318, 329
 Медунецкі Юрый — 86
 Медунецкія, стражнікі — 86
 Мейнард Герберт — 221
 Мейнгерд, магістр — 52
 Мейслер — 140
 Мелініс Марыя — 100
 Мендталь Г. (Mendthal H.) — 48
 Менк Ян Отан — 80
 Мержаеўскі — 90
 Меч К. — 127
 Мечаслаўская Макрына — 155
 Мечковская Н. — 268, 322
 Мешенина Прасковья — 46
 Мешковскій — 292
 Мікалай, кусташ мінарытаў у Пруссіі — 53
 Мікалай, біскуп — 50
 Мікалай, свяшчэннік — 101
 Міколаевскій — 198
 Мікуліч Г. — 117
 Мікульскі, пісар — 98
 Мікульскі Шымон — 76
 Мілюк Леў — 117
 Мілюкоў П. — 303
 Миндлін — 292
 Міндоўг (Mindowe), князь — 18, 50–52, 324
 Мінейка Зыгмунт — 156
 Минъяр — 220
 Міржаеўскі, лідскі войскі — 80
 Мірzon — 294
 Мірскі Казімір — 81
 Міско Якуб — 117
 Міхайлоўскі — 308
 Міхальчук Ян — 117
 Міхальчык Янка (Камень) — 117
 Міцкевич, гл. Міцкевіч-Капсукас В. С.
 Міцкевіч Адам — 104, 106, 151
 Міцкевіч Траян — 86
 Міцкевіч Уладзіслаў — 314
 Міцкевіч Цэліна — 86
 Міцкевіч-Капсукас В. С. — 201, 203–205, 297
 Міцкевічы — 89
 Міцютэ-Шутовіч Ганна — 117
 Млечка Міхайл — 312
 Млодецкій, ревізор — 194, 195
 Мнішкі — 251
 Могила Іеремей — 196

Монікевич Броніслав — 117
Монтвіл Я. — 107
Монці дэ — 329
Моравскій Матвей — 198
Моршайда — 195
Мофет, капитан-лейтенант — 200–202
Мрачкоўскі, павятовы староста — 103
Муралов — 294
Муранов — 292, 294
Мурашка Ю. — 117
Мускіч Констанція — 70
Мышка — 234
Мяжэвіч Ганна Пятроўна — 105
Мялешка Міхал — 155
Мялешка Я. — 125
Мялешка-Малішкевіч Адам — 150
Мясников А. Ф. — 291, 298
Мястоўскія — 241
Мятла П. — 116, 117
Мяцельскі Я. — 148, 149
Мяшочак — 308
Мяшчэрыйн, мсціслаўскі стольнік — 78

Наай Жыль дэ — 319
Набакшах Ян — 59
Навацкія, загорскія старосты — 84
Нагошин Л. — 61
Назарэўскі А. — 116
Найденков — 292
Найдзюк Я. — 304
Напалеон — 122
Нарбут, староста — 88
Нарбут Т. — 125
Нарбут Тэадор — 314
Наркевіч-Іодко Я. О. — 235–236
Нарків Ніколай — 45
Нарніцкі, ашмянскі абозны — 85
Нарніцкі, смаленскі абозны — 85
Нарчук Анна — 45
Насовіч Іван — 118
Незабытойскія, калішскія падчашыя — 82
Некрашавіч С. — 114
Неманцэвіч А. — 119
Непокойчицкій — 198
Неронскі — 308
Неслухоўскі Ян (Лучына Янка) — 125, 151, 155
Нестор, летописец — 272
Несялоўскі Казімір — 83, 156
Неўскі У. — 117
Нікалаеў (Николаев Н. В.) М. — 20

Нікодім, кс. — 196
Нікіфароўскі Міхаіл (Нядоля М.) — 117
Ніколяй II, імператор — 236
Ніколяй I, імператор — 184, 188, 189, 280
Нісневіч С. — 127
Новгородцева — 292, 293
Новицкій, дворянін — 203
Новосельская, девіца — 196
Нойман М. — 157
Носік Ганна — 117
Носович Іван Іванович — 235
Някрасаў Д. — 149
Няледзінскі-Мялецкі Ю. А. — 280
Нямірыч Юзаф — 78
Нямцэвіч Аляксандар — 275, 281
Нямцэвіч Марцэлій — 275
Нямцэвіч Юльян, гл. Урсын-Нямцэвіч Юльян
Нямцэвіч Ядвіга — 281
Нямцэвічы (Немцевічы) — 274–276, 279, 281

Оболенскій Ніколай Дмитрыевіч, кн. — 186, 187
Озіос, кардынал — 319, 330
Онацевіч, протоіерей — 232
Орачевскій — 195, 198
Орда, троцкі кашталян — 79
Орда Напалеон — 125, 314
Орджонікідзе [Г.] — 289
Орловскій, художнік — 184, 189
Оскерка Самуил — 194
Оссолінскій — 225
Остэрліф — 117
Осцік Георгій — 318

Пабалвені — 122
Павалковіч У. — 114
Павел, абат — 53
Павел В. (Валошын?) — 118
Павликівскі Самуіл — 194, 195
Пагодзін, прафесар — 117
Падарэўскі Ігнацій Ян — 163
Падбярэскі Грыгорый — 76
Падбярэскі Рамуальд — 125, 153
Падляскоўскі Гектар — 117
Пазняк Я. — 119
Пакульневіч В. — 117
Паліеўскі, прэзідэнт Вільні — 110

- Пальчынская, дэпутат польскага сейма — 119
Панамарэнка (Пономаренко) П. К. — 127, 233
Панкевіч Канстанцыя — 77
Панкоў М. — 118
Панырк М. — 241
Панятоўскі Станіслаў, падскарбій — 324, 325, 329
Паплаўская Феліцыя — 151
Папоў М. А. (Попов Н. А.) — 233, 234, 236
Параскева, полацкая князёўна — 16
Парахневич — 236
Парашкевічанка М. — 118
Пароўскі Мечыслаў — 154
Парэцкія — 84
Пасек Ян — 79
Паскаль Блэз — 285
Пастер — 72
Патоцкі Юзаф (Богуш Мар'ян) — 151
Патоцкія — 151
Паўлі Жэгота — 155
Паўловіч А. — 116
Паўловіч Эдуард — 154
Паўлоўская Софія — 104
Паўлоўскі Пётр — 104
Паўлюкевіч А. — 121, 307–308
Паўлюкоўскі У. (Ініцкі Улад) — 113, 115, 118, 120
Паустовский К. Г. — 237
Паўяноўскі Багдан — 155
Пац — 181, 225
Пац, бацянскі староста — 86
Пац, літоўскі падстолій — 83, 85, 97
Пацей, віленскі кашталян — 81, 91, 92
Пацей Людвік — 326
Пачобка Баляспаў — 117, 119, 125
Пачопка Ян — 115, 117
Ператц У. — 241
Перлбах М. — 48
Перлзэр Бальтазар — 222
Петражыцкія — 82
Петров П. М. — 296
Петрова Ирма — 296
Петрович, капитан — 195
Петровский — 291
Петрусевич Мікалай — 82
Пецюкевіч Мар'ян — 106, 119
Пешопль — 195
Пётр, біскуп — 50
Пётр I, імператар — 12, 194, 325
Пётух Michał — 81
Пій VIII, папа — 275, 279
Пикен (Пікель І. У.) — 294
Пілсудскі Ю. — 121, 146, 147
Піль Фортыя дэ (Piles Fortia de) — 283
Пільтэ(ц) Ганна — 314
Пільштынова-Русецкая С. — 156
Пішчалава, аршанская падстоліна — 81
Платов — 200
Пліс М. — 105
Плісава (Катовіч) Галіна Міхайлаўна — 105
Плуг А. (Пяткевіч А.) — 126, 314
Плятэр, граф — 118
Плятэр Эмлія — 101, 119
Поболь Л. Д. — 274
Поленов, действительный статский советник — 200–202, 204
Полховская С. П. — 281
Поляк Абрам — 204
Понятовскій, генерал — 69
Поснікаў, магілёўскі губернскі пракурор — 240
Потапович В. — 118
Прадуха Альжбета — 118
Прадуха Пётра — 118
Пражмоўскі Францішак — 79
Пракулеўіч Уладзімір — 308
Прамень Герасім — 118
Пранкус-Жалёніс Б. — 111
Пратоцкі Францішак — 81
Прибыльскі Я. — 222, 223
Прозары — 150, 155, 156
Пронскі Аляксандар — 319
Протасевич — 198
Прушиныкі, маршалак — 99
Прушиныкі, мінскі падкаморый — 84, 86, 87
Прушиныкі Аляксандар, гл. Гарун А.
Прушиныкі Р. — 138
Прыборы, падстолій — 90
Прыгоцкі Пётр — 76
Пташыцкі (Пташицкій) С. Л. — 311
Пугаёў — 121
Пузына, маршалак — 94
Пузыны — 122
Пузырев — 294
Пульяновскій Б. И. — 180, 190, 192, 205, 217, 218
Пуцко В. — 16
Пурбус, художнік — 225
Пуцята Павел — 78
Пшаздзецкі, маршалак — 97

- Пшасмыцкі З. (Мірыям) — 151
 Пшылэнцкі С. — 153
 Пщелко Александр Романович — 235
 Пышницкій, генерал — 204
 Пюізьё дэ, маркіз — 326, 329
 Пякарскія — 78
 Пястрак П. — 118
 Пяткевіч, аршанская столънік — 78
 Пяткевіч А., гл. Плуг Адам
 Пяткевіч Апалінарый — 314
 Пятроўскі Ян, пастар — 106
 Пятэльскі С., гл. Арол М.
 Пяцока Кацярына — 105
- Р**абы — 308
 Равенскі Павел — 81
 Рагнеда, княгіня — 15
 Рагоўскі Л. — 117, 118
 Радванскія — 78
 Радзевіч Багдан — 105, 109
 Радзевіч Людвіка — 154
 Радзівіл (Радзивілл) Альберт — 157, 189, 191
 Радзівіл Альбрэхт Станіслаў — 285, 321, 329
 Радзівіл Багуслаў — 195, 321, 322, 326, 331
 Радзівіл Ежы — 282
 Радзівіл Карапіна
 (Радзивілл Кароліна, Radziwill Carolina) — 196, 254, 255
 Радзівіл Крыштоф — 321, 323, 332
 Радзівіл Людвіка Карапіна (Луїза Шарлота) — 323, 324, 331
 Радзівіл Мацей (Матвей) — 152, 154, 155, 198
 Радзівіл (Радзивілл) Мікалай Крыштоф, Сіротка — 189, 249, 285, 318
 Радзівіл Мікалай Файстын — 158, 325
 Радзівіл (Радзивілл) Януш — 194, 323, 331
 Радзивілл Адам, камергер — 198
 Радзивілл Алена — 196, 197
 Радзивілл Анна — 196
 Радзивілл Антон — 190, 191
 Радзивілл Домінік — 198, 203
 Радзивілл Іеронім Флоріан — 190, 195, 197, 198
 Радзивілл Кароль — 195, 315
 Радзивілл Кароль Станіслав — 198, 199, 221, 282, 286
 Радзивілл Мария Генриховна — 180, 186, 188, 190, 191, 208
- Радзивілл Михаил Казимир — 189, 192, 194, 196, 198
 Радзивілл Николай Чёрны — 192
 Радзивілл Текля — 196
 Радзивілл Франциска Урсула — 197, 198
 Радзивілл Фредерика Доротея — 189
 Радзивілловский — 224
 Радзівілы (Радзивілл)
 — 75–77, 83, 85, 88–90, 98, 122, 152, 153, 181–186, 188–193, 199, 201, 202, 205, 208, 218, 219, 221–223, 242–248, 250, 251, 282, 284, 286–288, 323, 324, 332
 Радзиковский Валерий — 222
 Радзімінович (Радзімінскі) Ян — 194–196
 Радзинский, несвижский городничий — 195
 Радзішэўскі (Radziszewski) — 282
 Радзюк — 308
 Разанаў Але́сь — 284
 Рак–Міхайлоўскі С. — 118
 Ракіцкі Грыгорый — 76
 Рако́віч — 308
 Ракоўскі Рыгор — 303
 Раманаў Міхаіл, князь — 323
 Ракоўскі Х. Г. — 297
 Рамановіч Валянцін Сцяпанавіч — 100, 106, 109
 Раманоўская Ганна — 85
 Раманоўскі, ротмістр — 85
 Рамашкевіч А. — 100
 Расікас — 296
 Ратч П. — 241
 Ратынскі — 88
 Рафес — 295
 Рахманов, генерал-интендант — 187, 200–202, 217
 Рачкевіч Уладзіслаў — 164
 Рачынскі Э. (Raczyński) — 49
 Рачынскія — 157
 Рейтан Т. — 105
 Рейсадаль С. — 225
 Родзевіч Л. — 118
 Розенберг А́ўгуста — 118, 125
 Розенгольц — 205
 Романов Е. Р. — 118
 Ромер, троцкі падстолій — 81
 Ромер Альфред — 314
 Ромер Г. — 126
 Ромер М. — 126
 Ромер Матэвуш — 80
 Рооп — 293
 Рошчына Таццяна — 242

- Рубакін А. — 118
 Рудольф, кароль — 52
 Ружанцоў А. — 118
 Русак В. — 299, 303, 306–308
 Русакоўскі Аляксандар — 240
 Русланікі, мінскі кашталян — 82
 Русіловічы — 84
 Руткоўскі Ян — 22
 Рушкоўскі Р. — 113
 Рушчыц Ф. — 125, 126
 Рывацкі Францішак — 82
 Рылінскі Аляксандар — 155, 156
 Рышэлье, кардынал — 285, 321, 326
 Рэнадо Эўсеб — 331
- С**-кі А. — 118
- Сабескі Якуб (Собеский Яков), прынц
 — 193, 220, 323
 Сабіна — 50
 Сабіна Крыштоф — 77
 Саблер Владимир Карловіч — 235
 Савінкаў Б. — 302
 Савіцкі Г. — 111
 Савіч Франц — 155
 Савіч-Заблоцкі В. (Савіч Заблоцкій)
 Войніслав (Войслав Казімір)
 — 155, 156, 158, 235, 236
 Садоўскія — 82
 Сака — 303
 Сакалоўскі — 78, 120
 Саксен-Вейсенфельс Іоганна Вильгельмина
 — 220
 Салавейчык — 119
 Салагуб, брэсцкі ваявода — 86
 Салагуб А. (Чачотка Алесь)
 — 113, 114, 119, 121
 Салагуб І. — 157
 Саламярацкія — 122
 Самко — 122
 Самковіч М. — 118
 Самойла У. — 116, 118, 119
 Самойленка В. — 120
 Сангушка, княгіня — 75
 Сангушка Анна — 282
 Сангушка Кацярына — 282
 Сангушкі — 324
 Сапега Аляксандар (Sapieha Alexandre)
 — 251–253, 255–257, 258, 260, 263, 264
 Сапега Е. — 181, 225
 Сапега Констанція — 196
 Сапега Леан — 155
- Сапега Леў — 243, 321, 323, 329, 332
 Сапега Ст.-П. — 130
 Сапега Тэафілія (з Ябланоўскіх)
 — 252, 258–260
 Сапега Ян Фрыдзэрк — 251–258, 260, 263
 Сапега Яўстафій Каятан — 243
 Сапері — 80, 83–85, 88, 89, 91, 122, 242,
 251, 252
 Сапиетца — 59
 Сапунов Алексей Парфенович — 22, 23, 236
 Сасноўская Ніна — 106
 Сасноўскі — 307, 308
 Сасноўскі Аляксандар — 106
 Сатлер (Satler) — 48
 Саўка Пётр — 76
 Саўл — 320, 331
 Саўчук Язэп — 115
 Сахараў В. — 118
 Сахараў В. — 123
 Сахараў С. — 118, 123
 Сацын Файст — 285
 Свадкоўскі, смаленскі чашнік — 84, 88
 Сваяк К. — 119
 Сваяк Я. — 120, 151
 Свентажэцкі, лікар — 89, 99
 Свентажэцкі Баляслаў — 155
 Свердлов [Я.] — 293
 Свірка Станіслаў — 155
 Свянціцкі І. — 24
 Свянціцкі Станіслаў — 76
 Севінье дэ, маркіз — 220
 Семашкевіч Р. — 100, 119
 Семашкевіч Усевалад — 118
 Семашкевіч Я. — 119
 Семашко Іосиф — 236
 Семяントоўскі (Сементовскій) А. — 23
 Сенека — 285
 Сент-Март, браты — 331
 Серада (Середа) — 296, 300
 Сергіевіч Пётр Александравіч
 — 106, 109–111
 Серебряков — 292, 293
 Сержпutoўскі Міхал — 77
 Сестрэнцэвіч Ст., гл. Богуш-Сестранцэвіч
 Сеўба Аляксей Сымонавіч — 107
 Сеўрук Міхал Канстанцінавіч
 — 107, 109, 110
 Сеўрук Пётр — 118
 Сигизмунд I, гл. Жыгімонт I Стары
 Сігізмунд Аўгуст II, гл. Жыгімонт Аўгуст II
 Сідаровіч, попацкі чашнік — 87

- Сіманава Зінаіда Аляксандраўна — 107
 Сімкевіч Людміла — 101
 Симоні — 235
 Сімёон Попацкі — 238–242
 Сірэвіч Ян — 77
 Ситкевіч П. — 232
 Скальскі Міхал — 77
 Скарульскі Антоній — 82
 Скарына Ф. — 158, 264, 311, 313
 Скіргайла, князь — 22
 Скірмунт К. — 125, 126
 Скірмунт Р. — 126
 Склубоўскі В. — 118
 Скобла Міхась — 243
 Скрабутані — 122
 Сланеўскі І. — 118
 Слендзінскій Н. — 64
 Слізень — 89
 Сліжкоў (Сліжык) Пётр — 13
 Слушкі — 254
 Сляндзінскі Л. — 107, 108
 Смагаржэўскія — 241
 Сманеўскі І.-К. — 154
 Сматрыцкі Мялецій — 312, 313
 Смилг — 293
 Смирнов Я. И. — 190
 Смоленскій, председатель исполкома — 291
 Смоліч Аркадзь — 117–119, 163, 164
 Смоліч Н. — 241
 Смолко В. — 6
 Снежка Аляксандр — 154
 Снесараўва (Снессорева) С. — 17, 20–23
 Снядэцкія, браты — 155
 Сокал Сідар — 76
 Солтан Мікалай — 76
 Сосенскі В. — 119
 Соф'я (Зоя, Дабрадзея),
 цётка Ефрасінні Палацкай — 15
 Спасовіч У. — 125
 Сперанскі Г. — 119
 Спіноза Барух — 285
 Стаброўскі К. — 151
 Сталін И. В. — 289, 292–294, 297, 298
 Станіслаў Аўгуст (Панятоўскі), кароль
 — 154, 180, 225, 274, 324, 325
 Станкевіч А. — 117, 119, 124, 125
 Станкевіч Мечыслаў — 126
 Станкевіч С. — 113, 115, 117
 Станкевіч Я. — 119, 125, 304
 Стаповіч А. — 125
 Ствараўольскі Шыман — 285
 Старчэўскі (Старчевский) А. В. — 286, 287
 Стары Улас — 119
 Старыцкі М. — 119
 Стасова — 292, 293
 Страфанік Васіль — 311
 Стерпінскі — 198
 Стравінскі Фларыян Брунон — 152
 Стравінскія — 152
 Струсь Міхал — 77
 Стрыйкоўскі М. — 241
 Студніцкі Уладзіслаў — 163
 Стэфанаўскі Войцех — 277, 278
 Сулікоўскі — 78
 Сулістроўскі Казімір — 174
 Сулістроўскі Станіслаў — 84
 Сулкоўскія (Sulkowscy) — 252
 Сулэцкая Г. — 154
 Сумарок — 88
 Супінскі — 85
 Сухадольская Ядвіга — 275
 Сухадольскі — 315
 Сухадольскія, пісары — 86
 Сушко А. — 119
 Сушко Павел — 119
 Сыракомля Уладзіслаў — 151, 152, 241
 Сэн-Жэле дэ Лензак Г дэ — 319, 327
 Сен-Кантз дэ, маркіз — 326, 329
 Сэрвантэс М. — 285
 Сядура У. — 123
 Сялява Антоній — 156
 Сялява Ян — 79
 Сямашка, епіск. — 139
 Сяміградскія — 87

Табала Сымон, гл. Крывец Сяргей Табілевіч І. (Карпенка–Кары) — 120 Талерка М. — 119 Талочка — 117 Талочка У. (Саладух А.) — 115, 119, 124, 125, 126 Талочка Ян — 76 Талстой Лей — 106, 120 Тамазій Крысціян — 285 Тамко Уладзімір — 120 Тананаева Л. И. — 278 Танк М. — 113, 114, 115, 119, 127 Тарас Н. — 119 Тарашкевіч Б. — 118, 119, 120, 122, 123, 129 Тарашкевіч І. — 295 Тарлецкі Ян — 89 Татарыновіч П. — 119, 125

- Татищев Д. П. — 222
 Таубін Юдэль (Лірнік З.) — 116
 Тейльс, генерал-майор — 199, 200, 202
 Томский — 292
 Топур-Звяждоўскі Л. — 151
 Трайковіч А. — 100
 Трахімовіч Васіль — 119, 120
 Трожинская Г. — 196
 Троцкий [Л.] — 294, 296
 Трубніцкій — 120
 Трызна Марцін — 323
 Трыпольскі Стэфан — 80
 Трыхон Міхал — 149
 Тупальскій А. — 231, 232
 Турчыновіч Адам — 86
 Турчыновічы — 83
 Турчыны — 83
 Туков М. П. — 180, 199–205
 Ташчкоўская Софія (М-скі Адам) — 151, 154, 155
 Тыбровскій — 195
 Тызенгаўз, граф — 136
 Тызенгаўз Стэфан — 78
 Тышкевіч К. — 119
 Тышкевіч Я. — 119
 Тышкевічы — 83, 84, 86, 96, 122, 157, 312
 Тэадозіуш, віленскі архіепіскап — 134
- У**вараў — 237
 Ужэвіч Іван (Ужевіч Іоанн, Usevic Ioann) — 322, 332
 Узэмбра Люцыян — 124, 126
 Уладамірскі [Уладзімір] — 234
 Уладзімір, князь — 15, 20, 23
 Уладзімір Васільевіч, князь — 17
 Уладзіміраў П. У. — 313
 Уладзіслаў, каралевіч — 331
 Уладзіслаў Ваза, кароль — 321
 Уладзіслаў IV, кароль — 274, 277, 323, 326
 Уласаў А. — 120, 123, 125, 126
 Улінскі Міхал — 84
 Ульянова — 295
 Ундоліскі Вукол — 239
 Уншліхт І. С. — 293, 295, 297
 Уняхоўскі — 89
 Уняхоўскі, навагрудскі пісар — 79, 91–94
 Уліт А. — 115
 Урбан V, папа — 54
 Урбан IV, папа — 52
 Урбан VI, папа — 55
 Урсын-Нямцэвіч Ежы — 281
- Урсын-Нямцэвіч Марцелій (Ursyn Niemcewicz Marcelli) — 275, 280, 281
 Урсын-Нямцэвіч Юліян — 276, 277, 279–281
 Урсын-Нямцэвічы, гл. Нямцэвічы
 Урублеўскі [В.] — 111
 Урублеўскі Тадэвуш — 124, 126
- Ф**адеев А. А. — 234
 Фарботка Юзік (Ю. Ф.) — 117, 308, 310
 Федаровіч, ксёндз — 84
 Федаровіч Андрэй — 76
 Федаровіч Уладзіслаў — 157
 Федароўскі М. — 126, 152
 Фелькерзам А. Е. — 188
 Ферберг — 196
 Фёдарава В. — 110
 Філіповіч, друкар — 269
 Флемінг Текля — 196
 Флемінг Якуб Генрых — 282
 Феййт Ё. — 48
 Францішак, кардынал-прэсвітер — 54
 Францкевіч — 80
 Фридрих Великій, король — 189
 Фордырхы, рыхскі арцыбікуп — 53, 54
 Фордырхы II, імператар — 50, 54
 Фрэн Х. — 284
- Х**адкевіч Ян — 240, 318, 328
 Хадкевічы — 84
 Хадыка Ю. — 20
 Хадэцкі — 120
 Халева Францішка — 83
 Халецкі — 79
 Хара жоўскі Iосіф — 240
 Хацятоўскія — 80
 Хвалевік (Chwalewik) Е. — 282
 Хнацинтус Патер — 59
 Хлевнік О. В. — 289
 Хмара Адам — 154, 156, 157
 Хмара Иоахім — 198
 Хмара С. — 113, 114
 Хмара-Разумовіч В. — 304
 Ходзько Франц — 198
 Ходкевіч Іеронім Хризостом — 70
 Хомка Валянцін — 114
 Хомяков — 235
 Храпавіцкі Ян (І.) Антоній — 155, 157
 Храптовіч — 87, 98
 Храптовіч, літоўскі сакратар — 83, 85
 Храптовіч Ганна — 312

- Храптовіч Іаахім — 152, 154, 158, 239, 311, 312
 Храптовіч Міхал — 76
 Храптович-Бутенев, граф — 6
 Хруцкая Ксенія — 109
 Хрушевский, администратор — 195
 Хрысціян, біскуп Літвы — 51, 54
 Хрышчановіч Юзік — 114
 Хэнцінскі Ян — 152
- Ц**абралис — 58
 Цвікевіч А. — 116, 302–305
 Церашчатаў В. — 20
 Цеханавецкі, кс. — 135
 Цехановічы, смаленскія чашнікі — 82
 Цеханоўскі — 116
 Цёпен М. — 48
 Цётка — 116
 Цікота Андрэй — 123
 Цітовіч Генадзь — 102
 Цітоў А. — 241
 Ціхаміраў М. — 20
 Ціханраваў М. С. — 239
 Ціхі Марцін — 114
 Ціхінскі Язэп — 121
 Ціциос Юлія — 152
 Цішэўскі С. — 114
 Цольнар Конрад — 55
 Цыземер (Ziesemer) В. — 48
 Цымфорый Навой — 135
 Цырулік Вілін — 81
 Цытрынскі Войцех — 79
 Цыцэрон — 283
 Цяменеўскі Ян — 76
 Цярэшчанка (Тэрэшчанка)
 — 117, 301, 306, 307
- Ч**айкоўскі Анатоль — 109
 Чайкоўскі Зміцер Мікалаевіч — 100, 108, 109
 Чайкоўскі М. — 108
 Чалееў Юлюк — 114
 Чаплінскія — 84
 Чапскі Эмерык — 157
 Чапскія — 157
 Чарвякова Зоя Аляксандраўна — 108
 Чарнецкі М. — 115
 Чарноцкі Напалеон — 114, 125
 Чарнышэвіч Ф. — 114
 Чартарыскія — 82, 156, 157, 277, 324
 Чарупка Я. — 303
 Чарэйскі, аршанская ротмістр — 85
- Чахоўскія — 88
 Чачот Ян — 114, 155, 156
 Чачотка Лявон, гл. Салагуб А.
 Челесте, художник — 225
 Червяков [А.] — 294
 Чернышев, полковник — 195
 Чехов (Чехонт) [А.] — 235
 Чеховская — 196
 Чижков Т. Д. — 181
 Чистов Александр — 58
 Чичагов, адмірал — 180, 183, 184, 186, 187,
 199–201, 203–205
 Чурлёніс М.-К. — 125
 Чурыла Кузьма — 100, 108, 110
 Чыж Аляксандар — 77, 78
 Чыж В. — 110
 Чыжакўскі С. — 114
 Чычэрын — 301
 Чэрны Адольф — 314
 Чэрнюс Ал. — 111
- Ш**алкоўскі Самуель — 77
 Шантро (Chantreau) П.-Н. — 283
 Шантыр Станіслаў — 154
 Шантыр Фабіян — 119, 160
 Шаняўскія — 82
 Шаптыцкі, мітр. — 117, 119
 Шатлен, мажордом — 198
 Шаўчэнка (Шевченко) Т. — 152, 269
 Шварц Ф. — 49
 Шебалин В. Я. — 237
 Шереметева М. Е. — 280
 Шереметьев, фельдмаршал — 194
 Шиллер Давид — 196, 197
 Шміков А. И. — 232
 Шлец — 196
 Шкапская М. М. — 233
 Шкодзіч В. — 119
 Шкуцька А. — 304
 Шлубскі А. — 119, 125
 Шлубскій Л. А. — 5
 Шматовіч Пётр — 79
 Шміт Пётр — 127
 Шнускі Янкель — 136
 Шрештер Пётр — 181
 Шуберт Ф. — 283
 Шуйскі, брасцкі харунжы — 82
 Шукевіч Вандалін — 154
 Шуляковіч И. — 231
 Шумовіч Лявон — 81
 Шумскі Ян — 76

- Шунк — 78
 Шустэр — 117
 Шутко — 293
 Шутовіч Ян — 119
 Шчаглоў М. — 119
 Шчарбінскія — 89
 Шчуроўскі Цімафей — 269
 Шчыты-Забельскія — 152
 Шыла Я. — 119
 Шыманскі Станіслаў — 312
 Шымковіч — 79
 Шырма (Ширма) Р. — 119, 124, 127, 237
 Шышка, браслаўскі стольнік — 88
 Шышморы, высоцкія падданыя — 75
 Шэдэль Х. — 283
 Шэмбек, біскуп — 312
- Щ**елканов Воленкан — 45
- Э**бергард, біскуп Гермландыі — 53
 Эзель — 50
 Эйсманты — 88
 Эйсмонт — 196
 Эльзевіры, кнігавыдаўцы — 286
 Элімак-Шыліпа Б. — 119
 Эртель, генерал — 200, 201
 Эртэль В., бібліятэкар — 284
 Эсаіц цур Ліндэн — 191
 Эстрэйхер Кауль — 243, 314
- Ю.** Ф., гл. Фарботка Юзюк
- Юдыцкі, рэчыцкі маршалак — 90
 Юдыцкі Michał — 80, 89
 Юзафовіч, пісар — 98
 Юрілевіч, гл. Лагіновіч Я.
 Юргініс Ю. М. — 46, 47
 Юрый Далярукі — 18
 Юрэвіч — 291, 292
 Юрэвіч, девіца — 196
 Юцэвіч Л. — 125
 Юшка І. — 115
 Юшкевіч А. — 115
- Я**гайла Уладзіслаў — 18, 55, 170
 Ягайлы — 278
 Ядвіга, каралева — 170
 Ядвігін Ш. (Лявіцкі А.) — 115, 125
 Якаб, кардынал — 53
 Якавіцкія — 88, 270
 Якавюк С. — 304
 Яковлев В., замнаркомпрос — 225
- Яковлев Васілий, камердинер — 181, 182
 Яленская, судзіна — 75
 Яленская-Дмахоўская Э.,
 гл. Дмахоўская-Яленская
 Яленскі, гл. Беларус П.
 Яленскі Iosif — 240
 Яленскія — 73
 Ян, арцыбіскуп — 53
 Ян, кардынал-прэсвітэр — 50, 55
 Ян, папскі легат — 52
 Ян XXII, папа — 53
 Ян Казімір, кароль — 275
 Ян (Jan) II Сабескі (Собескій), кароль
 — 184, 185, 188, 189, 195, 205, 220, 221,
 225, 249, 323
 Яніцкая Мая — 242
 Янішэўскі — 88
 Янкоўскі Плакід — 119, 125
 Янкоўскі Р. — 115
 Янкоўскі Чэслаў — 124, 125
 Янкоўскі Эдмунд — 115
 Яновскій М. Я. — 225, 226
 Янсеній, галандскі бағаслоў — 285
 Янушкевіч Язэп (Januszkiewicz Jazep) — 311
 Янчук М. (Янчук Н. А.) — 234, 235, 236, 238
 Ярашэвіч А. — 16
 Ярэміч — 303
 Ясакар, гл. Бядуля 3.
 Ясенскі Гектар — 76
 Ясінскі, мсціслаўскі земскі судзя — 82
 Ясинский, асесор — 195
 Ясновицкій, учитель — 196
 Ясянецкі-Война Michał — 77
 Яўсееў С. — 241
 Яўхімовіч Р. — 109, 111
 Яўшыц Ян — 77
 Яхимович Я. — 229
 Яхноўская П. — 297
- A**lcitoti V.C. Angreae — 263
 Andrzejkiewicz Jan — 243
 Anselmus, p. — 252
 Avancino Nikolao — 251
- B**aillon — 190
 Barouneau — 190
 Baptista Gantutius P. Jo. — 255
 Baptista Joannes — 248
 Baranowicz Łazarz — 243
 Barclali — 263
 Basilicus Cyprianus — 262

Beaumachais Eugenie — 260
Belly de — 258
Bencius Franciscus — 255
Benedykt XIII — 269
Bernard — 252
Bernard J. K. — 260
Biernat Andrzej — 7
Blosius Ludicetus — 263
Blumerel Joannis — 252
Boczkowski Adamo Francisco — 254
Breitkopf Bernard Christoph — 256
Brunet J.-Ch. — 263
Buchleris Ioannis — 255
Bunge F. G. von — 49

Calefatis Petris — 262
Campistron Oeuvres de — 258
Candy Ioannis-Amati — 256
Cena Andreas — 253
Cenringius Hermanus — 262
Cervantes M. — 257, 258
Cezyary Franciszek — 244-246
Chardon J. de — 258
Chodkiewicz Adam — 249
Chrościński Wojciech Stanisław — 246
Ciceronus Tullius M. — 261
Clerk Jean le — 263
Cnapius Gregorius — 244
Coelestinus J. — 264
Cosmerovijs Mattaius — 251
Couderc C. — 317
Czartoryski A. — 281

D'Arnand — 259, 260
Denhoff Jan Kazimierz — 243
Desmahijs — 259
Dobrowolski T. — 278
Dobrzelewiiana Rosa — 255
Dufour Jean-Edme — 259
Dunin Petrus — 255
Duren Jean van — 263
Dyaszewski Michał — 245, 257

Enderius Michaelis — 253
Erasmus Roterdamus — 262

Faber Bonaventura — 253
Falbaire Fenouillet de — 259
Feltzius J. N. — 261
Fijalkowski W. — 281
Filipowicz J. — 266

Fénelon (François de Salignac de la Month)
— 253, 263
Florianus Samuel S. A. — 257
Franklin A. — 317
François R. — 260
Frick Eugene Henry — 264
Fritsch Ambrosius — 253
Frugonis Francesco Fulvio — 257
Furet — 190

Gabrierus Laurentius — 251
Galenus Claudius — 261
Geer I. I. — 49
Gębarowicz M. — 278
Głowacka-Pochęć T. — 281
Goffaux — 194
Gorski Michaelis — 255
Gosiewski Wincenty — 264
Gottesche Johann Christoph — 256
Graham — 190
Grand L. — 263
Grasset François — 258, 259
Grasset Jan — 244
Grignanujs Ludowicus — 258
Grochowski Stanisław — 244

Hallauer Franciscus Xaverius — 255
Halma Francisca — 251
Haur Jakob Kazimierz — 244
Haye la — 263
Haye Jo. Andreae de la — 253
Helium J. B. — 261
Henricus IV — 256
Hineza Marcin — 244
Hofhout Jaen — 263
Homer — 261

Imbert — 259

Jacob Jan — 263
Jan III — 250

K Cecylia — 247
Kempinius Symon — 244
Klemens XI — 251
Knapski Grzegorz — 244
Kobielski Franciscus — 246
Kochanowski Jan — 245
Kocojowa Maria — 7
Koludzki August — 245
Korycinski Adalbert — 255

- Kostka Stanisław — 266
 Kraewinski P. — 255
 Kuligowski Mattheusz Ignacy — 245
- L**ancy Mikołaj — 266
 Laszuk Anna — 7
 Lazarus A. D. — 252, 253
 Lejar Gab. Franc. p. — 253
 Lenglet Fresnoy du — 260
 Leroy E. — 317
 Leyser Augustin — 261
 Lindebergus Petrus — 262
 Lipski Constantin — 255
 Lisiecki Andrzej — 246
 Liviis T. — 261
 Loba Mikołaj — 248
 Lucanus Marcus Annaeus — 246
 Luder (p. Bartholomaeo) — 256
 Ludewig Ioann Petr — 261
 Łubieński Władysław — 246
 Lubomirski Stanisław — 246
- M**alinowski J. — 281
 Mallinckrot Bernard — 261
 Manelphi Manelphi — 258
 Manus Mirabellus — 263
 Manzolli Pier-Angelo (Marcellus Palingenius) — 258
 Marchal P. — 317
 Marek z Ulisbony — 247
 Marquis Roselle de — 258
 Młodzianowski Andrzej — 247
 Moliére J. B. de — 259, 260
 Montesquieu — 257
- N**adasi Jan — 247
 Niemcewicz J. U. — 281
- O**gińska Genoefa — 254
 Okolski Simon — 262
 Olszowski Andreas — 255
 Osicki C — 255
 Ovide d'. — 261
- P**ac Michael Kazimier — 247
 Pancirolli Guidonis — 262
 Pays L. C. le — 257
 Pelisseri de — 256
 Perlbach M. — 48
 Petricius Johann — 248
 Pettenegg E. G. — 49
 Peyri Sebastian — 264
- Piotrk Andrzej[ej] — 247
 Piotrkowczyk Andrzej — 244, 247
 Plantini Crystophori — 261
 Poinsinet — 259
 Pollakówna M. — 47
 Pompejusz — 246
 Poniatowski Stephan — 255
 Poszkowski Jan — 248
 Potocki Stefan — 250
 Pradus Jeronimus — 248
 Praye Jean — 260
 Presserus Michael Laurentius — 252
 Pryemsten Zofia — 257
 Pseudo-Bonaventura — 283
- Q**uillian J. F. — 259
- R**accolta — 262
 Radziwiłł Anna Katarzyna — 286
 Radziwiłł Francesca Ursula — 286
 Radziwiłł (Sapieha) Konstancja — 243, 244, 249
 Renecchio Jacobo — 263
 Riccoboni M.-J. — 258
 Richelet P. — 257
 Recaud Paul — 249
 Reimann Johan — 253
 Res Virgiliana — 261
 Reymann Johann, rł. Reimann Johann
 Richardson Samuel — 259
 Roxolanus Leo — 255
 Rubinkowski Jakub Kazimierz — 246
 Rzaczynski Gabrielis P. — 256
- S**age le — 259
 Salesiusz Franciszek — 243
 Sapieha Casimir — 254, 255
 Sapieha Jan Fryderyk — 249
 Sapieha Joseph — 254
 Sapieha Petro — 252
 Sartorius Adam — 255
 Schedl Krzysztof — 249
 Schedl Mikołaj[i] Aleksandr — 245
 Schelte D'Antoine — 257
 Servestaus F. — 253
 Serwański M. — 319-321
 Śluszka Bogusław — 254
 Śluszka Sigismundus — 254
 Smith G. — 257
 Solski Stanisław — 249
 Soter Joannes — 263
 Sroczyński Cornelius — 270

Stawski Albrecht — 250
Strehlke E. — 48
Sułkowska Johanna — 252
Sułkowski Alexandrus Josephus — 252
Surius Laurentius — 263
Surmack Jan — 249

Textor Jan Jakub — 246
Tivani A. — 257
Toppen M. — 48
Tranguillus Andronicus — 253
Trautwein Gregorius — 253
Urbanus III, papaе — 253
Varvassoris Franciscus — 262
Vitalis Thomas — 258
Vives Loys Jan — 261
Voltaire — 259, 260

Wasilewski Adam — 250
Wąsowski Bartholomaeus Nathanael — 250
Weisius Christian — 257
Wenda Valentius — 252
Wierzbowski Th. — 252
Witwicki Joannis — 255
Władysław IV (Vladislaus IV) — 249, 250
Wohleris Samuelis — 253
Wolski Thomas Stanislaus — 253
Woszczanka Maximus — 249
Wujek Jakub — 247
Wysocki Symon — 248

Załuski Andrzej Chryzostom — 247, 251
Załuski I. A. — 286
Zannetta Aloysius — 248
Zienkowicz Michał Jan — 248
Zygmunt III — 250

ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

Aбо, гл. Турку
Адэса, г., Украіна — 208
АЗарычы, в. — 138
АЗершына, в. — 138
АЗяты, в. — 21, 241
Акцябрскі р-н — 273
Аламоўц, г., Чэхія — 50
Аліва (Oliwa) г., Польшча — 53, 246
Алітус (Олька), г., Літва — 192, 194, 195
Альба, прадмесце Нясвіжа — 50
Амерыка (ЗША)
— 104, 119, 129, 151, 303, 304
Англія — 285
Арользен, г., Германія — 26
Аршанскі пав. — 153
Асвяя, мяст. — 141
Асінгарадоцкі прых. — 141
Асіповіцкі р-н — 273
Астравец, мяст. — 134, 142
Астрашыцкі Гарадок, мяст. — 138
Астровель — 313
Астроўскі прых. — 140
Аугсбург, г., Германія — 219
Афон, гары — 321
Ашмянскі (Ошмянскі) дэк.
— 139, 144, 145, 229
Ашмянскі (Oszmiański) пав.
— 157, 160, 241, 266

Ашмяншчына — 156, 302
Ашмяны, г. — 134, 144, 145, 246, 315
Bабруйск, г. — 149, 159, 160
Бабруйская (Бобрыйская) параф. — 139, 231
Бабруйскі пав. — 141, 272
Багданава, в. — 143
Багемія — 50
Багушэвічы, маёнт. — 153
Базель (Basel), г., Швейцарыя
— 258, 261, 324, 329
Балонья (Bologna), г., Італія — 55, 262
Баранавічы, мяст. — 103, 105, 149, 170
Баранавіцкі р-н — 273
Баруны (Boguny), мяст. — 142, 266, 315
Барысаў (Борисов), г. — 6, 159, 160
Барысаўскі (Борисовскі) дэк. — 139, 229
Барысаўскі пав. — 139, 272
Барысаўскі р-н — 273
Барышанскі прых. — 141
Бацэвіцкая параф. — 139
Беларусь (Беларусь, Белая Русь)
— 128–131, 146, 148, 150, 152, 153, 155,
157, 158, 160–166, 168, 171, 226, 227,
233, 235, 240, 241, 291, 292, 295, 301,
302, 312, 320, 324–326, 331
Беласток, г., Польшча
— 126, 147, 159, 204, 243

- Беластроцкае ваяв. — 162, 169
 Беластроцкі дэк. — 137
 Беласточчына — 133, 271
 Белая, г., Польшча — 195, 196, 197
 Белая Царква (Белая Церковь),
 мяст. Сеніненскага пав.
 (цяпер Віцебская вобл.)
 — 16, 231
 Белостокская обл. — 229
 Белостоцкій (Белостокский) округ
 — 27, 36, 231
 Белун, крэпасць — 195
 Бельгія — 285
 Бельск-Падляшскі, г., Польшча
 — 195, 196, 282
 Бельскі дэк. — 137
 Беніца, мяст. — 133
 Беразвetch, в. Беластоцкага ваяв. — 152
 Беразвetchча, в. Глыбоцкага р-на — 134, 142
 Беразіно, мяст. — 107
 Берлін, г. — 26, 28, 31, 45–48, 56, 120, 121,
 131, 167, 299, 303–305, 313
 Бешанковічы, мяст. — 141
 Біржай (Біржы), г., Літва — 192
 Бляхына, в. — 138
 Бобиницкій дэк. — 228, 229
 Бобр, мяст. — 141
 Богодухов — 45
 Бор, мясц. — 17
 Борисоглебск, г., Расія — 232
 Брагінскі р-н — 273
 Брандэнбург, зямля — 26, 322, 324
 Браслаў, г. — 139, 140, 142, 143, 149
 Браслаўскі (Браславский) дэк.
 — 140, 144, 145, 228, 229
 Брауншвейг, зямля — 47
 Брашавіцкі прых. — 141
 Бромберг, г., Германія — 187, 201, 204, 205
 Брумсберг, г., Германія — 285
 Брусьель — 129, 301
 Брэст (Brest), г.
 — 140, 141, 143–145, 149, 155–157, 169,
 232, 240, 282, 312, 314, 315, 332
 Брэстчына — 157
 Брэсцкае ваяв. — 169
 Брэсцкая акр. — 147
 Брэсцкая вобл. — 273
 Брэсцкая (Брестская) епарх.
 — 139, 140, 229, 230, 232
 Брэсцкі дэк. — 137, 144, 145
 Брэсцкі рэгіён — 20
 Брянск, г., Расія — 295
 Буфало, г., ЗША — 167
 Бух — 50
 Буцэвіцкая параф. — 138
 Бучач, мяст. — 141, 154
 Быхаў (Bychow), г. — 138, 254, 263
 Быцень (Бытень), мяст. — 142, 232, 240, 315
 Бягомль, мяст. — 160
 Бялынічы, г. Марілёўскай вобл.
 — 17, 171, 172
 Бяроза (Бяроза-Картузская), г.
 Брэсцкай вобл. — 105, 144, 157
 Бярэзінскі р-н — 273
- В**аложын, г. — 105, 157
 Валожынскі р-н — 273
 Валынскія акруга — 147
 Вальняна — 142
 Вармійскае біскупства — 47
 Варонічы, в. — 104, 158
 Варшава (Warszawa, Varsaviens), г.
 — 45, 100–102, 105, 107, 146, 147, 149,
 154, 157, 158, 160, 164, 184, 185, 224,
 229, 236, 249–258, 260, 261, 263–265,
 278, 280, 281, 285, 303, 304, 307, 312–
 314, 318, 327, 329
 Васькоўскі прых. — 140
 Ваўкаўыск, г. — 133, 319
 Ваўкаўыскі дэк. — 144, 145
 Ваўкаўыскі пав. — 117, 152, 241
 Вашкавічы, в. — 103
 Вена (Vienna), г. — 48, 205, 251
 Венгрыя (Венгрия) — 36, 327
 Венецианская республика — 189
 Венецыя (Venezia), г., Італія
 — 46, 257, 320, 331
 Вердэн, г., Францыя — 50
 Верхбіло — 231
 Ветка, г. — 241
 Візантыя — 15
 Вілейка, г. — 121, 133, 137, 160, 315
 Вілейскі дэк. — 139, 140
 Вілейскі р-н — 273
 Віленскія ваяв. — 153, 169, 170, 241, 326
 Віленская акр. — 147
 Віленская (Віленская) губ.
 — 133, 144, 230, 293
 Віленская дыяцэзія — 143, 144, 145, 175
 Віленская (Віленская) епарх.
 — 139, 143, 144, 229, 230
 Віленская суфраг. — 140

- Віленскі дэк. — 145
 Віленшчына — 130, 301, 302
 Вілунцы, д. — 231
 Вільнюс (Вільня, Вильно, Wilno, Vilna), г.
 — 17, 19, 53, 64, 73, 99–111, 116, 120–
 123, 132–134, 147, 149, 151, 158–160,
 165, 166, 168, 173, 200, 202, 227, 231,
 232, 235, 239, 242, 247, 248, 250, 251,
 254, 255, 260, 263, 265, 266, 268–272,
 286, 296, 301, 304, 307, 308, 310–314,
 321, 324, 329
 Висбаден, окр., Германія — 34, 36, 38, 39
 Вітебская губ. — 231, 293, 294
 Вітебскій дэк. — 290
 Віцебск (Вітебск), г.
 — 23, 141, 142, 153, 156, 157,
 160, 231, 236, 241, 292, 295,
 296, 299, 312
 Віцебскае ваяв. — 153, 242
 Віцебская вобл. — 241, 273
 Віцебская губ. — 240, 241
 Віцебшчына — 302
 Вічын, в. — 138
 Вішнева, мяст. Ашмянскага пав.
 — 134, 156, 311
 Вішнеўскі дэк. — 145
 Волгоград (Сталинград), г., Расія — 45
 Волма, мяст. — 24
 Волынь — 236
 Воўпа, мяст. — 145
 Вроцлаў (Wrocław), г., Польша
 — 153, 196, 246, 278, 311
 Выганіцкая параф. — 138
 Выганічы, в. — 138
 Выжловічы, маёнт. Мінскай губ. — 238
 Вялемышына, в. — 138
 Вялікія Эйсманты, мяст. — 133
 Вярбіцы, в. — 105
 Вяржблава, мяст. — 142
- Г**азе — 226
 Гайна, в. — 141
 Галандыя — 285
 Галубічы, мяст. — 142
 Гальшаны, мяст. — 135, 144, 145
 Гамбург, г., Германія — 219
 Ганцавіцкі р-н — 273
 Гарадзілава, в. — 134
 Гарадзіскі прых. — 141
 Гарадзішча, в. Мінскага пав. — 138
 Гарадок, г. — 100, 134
- Гарадок, в. Маладзечненскага р-на, раней
 мяст. Вілейскага пав. — 103, 134
 Гарвард, г., ЗША — 8
 Гародна, мяст. — 76
 Гданьск (Данцыг, Данциг), г., Польша
 — 47, 196, 219, 286, 303
 Гейдельберг, г., Германія — 314
 Гельсінгфорс, гл. Хельсінкі
 Гелянова, мяст. — 137
 Генуя, г., Італія — 301, 303
 Геранёны, мяст. — 134
 Германавічы, в. — 134, 135
 Германія
 — 31, 41, 129–131, 285, 303, 305, 326
 Германская імперыя — 305
 Гермландыя — 53
 Герцыке, зямля — 50
 Гётынген, г., Германія — 47
 Гіры, фальв. Ашмянскага пав. — 103
 Глінянская параф. — 141
 Глуша, мяст. — 143
 Глыбокое, мяст. — 133, 134, 141, 242
 Глыбоцкі дэк. — 140
 Гнезна, мяст. — 135
 Годициен — 45
 Гожа, в. — 133
 Головчинскі прых. — 232
 Голубицкій дэк. — 228
 Гомель, г. — 27, 141, 241, 292, 294–296, 315
 Гомельскія староства — 154
 Гомельская вобл. — 273
 Гомельская губ. — 294, 297
 Гонёндз (Гонядз), г., Польша — 192
 Горкі — 239
 Городнянскі прых. — 230
 Горсплі, маёнт. Палацкага ваяв. — 153
 Госляр, г., Германія — 47
 Грабінскі прых. — 138
 Грамілаўскі прых. — 140
 Граўжышкі, в. — 135
 Гродзенская вобл. — 273
 Гродзенская губ. — 144, 158, 175, 299
 Гродзенскі дэк. — 144, 145
 Гродзенскі пав. — 117
 Гродзеншчына — 130, 148, 153, 156, 157, 281
 Гродна (Гродно), г.
 — 22, 73, 101, 102, 108, 119, 130, 134,
 137, 143, 145, 150, 154–157, 197, 231,
 276, 278, 281, 299, 312, 314, 315, 325
 Грослебен, г., Германія — 47
 Грудаполь, в. — 145

- Грыгаровіцкі прых. — 141
 Грэбень, в. — 85
 Грэнадэёрскае, с. Карскай губ., Расія — 108
 Грэцыя — 156
 Гудагай, мяст. — 133, 135
 Гудзевічы — 152
- Д**абраволя, в. — 106
 Дабрасельскі прых. — 141
 Давойнава — 314
 Давыд-Гарадок, г. — 152
 Далматаўская параф. — 139
 Дальні, пас., Томскай губ., Расія — 101
 Данія — 324, 330
 Данюшава, в. — 141
 Дарагава, в. — 138
 Даражковічы, маёнт. Навагрудскага пав. — 151
 Даравашэвічы, в. — 158
 Даубейскі прых. — 141
 Даўгапольскі прых. — 141
 Даўгайпілс (Дынабург), г., Латвія — 115
 Даўгелішкі, в. — 118
 Даўгінава, мяст. — 113, 119, 138
 Даўгінаўскі дэк. — 140
 Делятичы, д. — 194
 Дзверацкі прых. — 141
 Дзебрава, в. Лідскага пав. — 133
 Дзэркаў, мяст. — 133
 Дзісенскі дэк. — 137, 139, 140, 141
 Дзісеншчына — 114
 Дзісна, г. — 133, 141, 270
 Дзярэчын, маёнт. — 152
 Дзярэчын, мяст. — 106, 145, 242, 243
 Дзятлава, мяст. — 136, 139, 143, 152, 158
 Дзятлаўскі р-н — 273
 Днепр, р. — 23, 325
 Докшыцкі р-н — 273
 Дошыцы, г. — 102
 Дольцы, в. — 138
 Доры, в. — 141, 143
 Доры, маёнт. — 157
 Доўгая, в. — 137
 Доўгавічы, в. — 138
 Драгагуск, мяст., Польша — 308
 Драгічын, мяст., Польша — 139
 Драгічынскі дэк. — 137
 Друйск, мяст. — 140
 Друцк, мяст. — 141
 Друя (Druja), мяст. — 135, 136, 140, 143, 168
 Дрэздэн (Дрезден, Dresden), г., Германія — 198, 218, 224, 252, 314
- Дубай, в. — 315
 Дубіна, в. — 139
 Дубинки, д. — 192
 Дубіса, р. — 55
 Дубляны, в. — 143
 Дуброва, в. — 315
 Дудзічы, в. — 141
 Дунілавічы, мяст. — 133, 135
 Дынабург, гл. Даўгайпілс
 Дэрпт, гл. Тарту
 Дэтройт, г., ЗША — 303
- Е**льня, мяст. Гродзенскай губ. — 143, 144
 Ельскі р-н — 273
 Еремічы, д. Кобринскага у. — 236
 Еўропа — 253, 302
- Ж**абінка, мяст. — 136
 Жалезніцкі прых. — 141
 Жалудок, мяст. — 136, 172
 Жамойць — 51, 73
 Жлобінскі р-н — 273
 Жмудская зямля — 331
 Жолква, г., Украіна — 193
 Жырмуны, мяст. — 136
 Жыровічы (Жыровичи), мяст. — 137, 143, 154, 156, 232, 240, 265, 312, 315
 Жыткавіцкі р-н — 273
 Жэлядзь, фальв. — 172, 173
 Жэнева, г., Швейцарыя — 123, 132, 313
- З**абалаць, мяст. — 136
 Заблудава, мяст., Польша — 143
 Забрэжжа, в. — 101
 Завілейскі дэк. — 143
 Задарожжа, в. — 133, 134
 Задзёй, в. — 136
 Замойскі прых. — 141
 Замосце, в. — 150, 153, 286, 314
 Замошша, в. — 140
 Занямань, г., цяпер левабярэжная частка г. Каўнаса, Літва — 145
 Запалоцкі прых. — 141
 Запорожье, г., Украіна — 45
 Заречье — 198
 Зарэчча-Пінскі дэк. — 138
 Засвір, в. — 173, 174, 179
 Заскавічы, в. — 102
 Заслаўе (Ізяслав, Zaslaw, Zaslawin), г. — 15, 20, 137, 138
 Засожский дэк. — 230

- Захо́днія Беларусь
— 100, 118, 123, 129, 161, 166, 168
- Захо́днія вобл. — 160, 161
- Захо́днія Германія — 108
- Захо́днія Прусія — 47
- Зачы́сце, в. — 160
- Збышын, мяст. — 104
- Земгалія — 50
- Зэльва, мяст. — 143
- I**вянец, мяст. — 151
- Ігуменскі дэк. — 139
- Ігуменскі пав. — 272
- Інфлянты — 192
- Іспанія — 151, 321
- Італия — 36, 108, 285
- Іўеўскі р-н — 273
- K**ажан-Гарадок, мяст. — 139
- Казань, г., Россия — 101, 291, 313
- Казімірава, в. — 140, 143
- Калатрава — 53
- Калінінград (Кёнігсберг, Королевец), г., Расія — 46–48, 195
- Калінкавіцкі р-н — 273
- Каліш (Kalisz), г., Польща — 247, 251, 286
- Калегініца, в. — 141
- Калуга, г., Россия — 274, 276, 278, 280, 281
- Калюмпна — 53
- Камалюкаўскі прых. — 141
- Каменка, в. Быхаўская пав. — 12
- Камянец-Літоўскі, мяст. — 139
- Камянецкі дэк. — 137
- Канада — 303
- Канстанцінопаль, гл. Стамбул
- Капыльскі р-н — 273
- Капыльщчына — 151
- Караасы, в. Дзісенскага пав. — 103
- Каркожышская параф. — 133
- Карлавы Вары (Карлсбад), г., Чехія — 129
- Карэліцкі р-н — 273
- Карэлічы, г. п. — 106
- Касуцкі прых. — 141
- Каўнас (Коўна), г., Літва — 105, 128, 129, 299, 302–304, 308
- Качанавецкая параф. — 138
- Квасаўскі прых. — 141
- Кверфурт, г., Германія — 52
- Кёнігсберг, гл. Калінінград
- Кіеў (Киев), г.
— 6, 15, 22, 23, 56, 117, 272, 310, 312
- Кіспаводск, г., Расія — 304
- Кіявец, в. — 138
- Клецк, г. — 99, 108, 141, 151, 152
- Клецкі р-н — 273
- Клічаўскі р-н — 273
- Кніпродз, г., Германія — 54
- Кнышын, г., Польща — 328
- Кобленц, г., Германія — 26, 56
- Кобрын, г. — 313, 315
- Кобрынскі дэк. — 137, 144, 145
- Кобрынскі пав. — 175
- Ковенская губ. — 293
- Кодэнь, г., Польща — 242, 251
- Корсунь, г., Україна — 20, 23
- Косіна, в. — 137
- Котбус, г., Германія — 45
- Коцевичи, д. — 45
- Кракаў (Kraków, Cracoviae), г., Польща — 100, 107–108, 154, 170, 197, 222, 244–246, 247–248, 249–250, 252, 253, 257, 262, 263, 271, 278, 286, 314, 320, 327
- Кракотка, в. — 120
- Крамяніца, в. — 133, 134
- Краневічы, в. — 138
- Краснасельскі прых. — 141
- Кратошын, г., Польща — 315
- Круглянскі р-н — 273
- Крупіца, в. — 23
- Крупскі р-н — 273
- Крупчыцы, в. — 174, 175
- Крутагор'е, в. — 16
- Круты Бераг, мясц. — 108
- Крывічы, маёнт. Полацкага пав. — 153
- Крым, паўвостраў, Україна — 107, 325
- Крыстынаў — 154
- Крэзвя, мяст. — 104
- Кубань — 105
- Кублічы, в. — 141
- Купяцічы, в. — 15
- Курляндская губ. — 230
- Курляндыя — 50, 54, 137
- Курская губ. — 293
- Кухацка-Вольскі прых. — 138
- L**агішын, мяст. — 38
- Лагойск, г. — 118, 138, 312
- Лагойскі р-н — 273
- Ладаснянскі прых. — 141
- Лазана, г., Швейцарыя — 162, 163
- Лаздуны, мяст. — 133
- Лапніцкая пар. — 138

- Ласіца, в. Пастаўскага пав. — 101
 Латвія — 27, 36, 131, 167
 Лаўрышава, в. — 156, 231, 271
 Леаль — 50
 Лебедзева, мяст. — 134
 Лейпциг (Leipzig), г., Германія — 256, 261, 313
 Лельчицкі р-н — 273
 Лемчицкое княжество — 193
 Лепель, мяст. — 149
 Лепельскі р-н — 273
 Лепельскій дэк. — 228, 229
 Лесна, в. былой Сядлецкай губ. — 22
 Лібава, гл. Ліепая
 Лівонія
 — 46, 48–52, 53, 54, 320, 329, 330, 332
 Ліда (Ліда), г.
 — 44, 101, 143, 146, 147, 176, 240
 Лідскі (Лідскій) дэк. — 137, 144, 145, 229
 Лідскі пав. — 152, 160
 Лідчына — 154
 Лісіцкі прых. — 141
 Літва — 7, 36, 50–53, 99, 100, 104, 112, 123,
 124, 126, 128–132, 137, 140, 158–160,
 167, 183, 278, 291, 292, 294, 301, 308,
 318, 322, 323, 327, 328, 331, 332
 Літовская епарх. — 232
 Літовская провінцыя — 229, 231, 232
 Ліфляндыйя (Ліфляндия) — 50, 193
 Ліхтэнберг — 194
 Ліхтэнгорст — 130
 Логойскій дэк. — 229
 Лоеўскі р-н — 273
 Лондан, г. — 167, 303
 Лоск, в. — 315
 Лукавец, в. — 157
 Лукаўская параф. — 140
 Лукомль, в. Чашніцкага р-на — 20
 Лунінец, г. — 120, 160
 Луцкая епарх. — 229
 Луцкая параф. — 173, 174
 Лучай, мяст. — 133, 134
 Лынтулы, мяст. — 116, 133
 Львоў (Львов, Лемберг, Lwów, Leopolis), г.,
 Украіна — 24, 27, 36, 197, 240, 244, 255,
 266, 269, 270, 278, 311, 312, 314, 315
 Любавічы, мяст. Магілёўскай губ. — 231
 Любанскаі р-н — 273
 Любек, г., Германія — 53
 Люблін, г., Польшча — 170, 286, 328
 Любча, мяст. — 140, 154
 Люцинка, в. — 314
 Ля Рашэль — 328
 Ляхавічы, маёнт. — 152
Mагілёў, (Mogilów, Mohilów), г. — 11, 14, 20,
 104, 120, 123, 171, 177, 238, 243, 249,
 291, 292, 295, 296, 313
 Магілёўская архідыяцэзія — 155
 Магілёўская вобл. — 273
 Магілёўская губ. — 238, 297, 315
 Магілёўскі пав. — 326
 Магілёўшчына — 151
 Мажаны (Можданы), в. — 300
 Мазовецкое княжество — 193
 Мазыр, г. — 160
 Мазырскі пав. — 156–158, 272, 273
 Мазырскі р-н — 273
 Маладзечна, г. — 104, 169
 Малчанава, маёнт. Свянцянскага пав. — 105
 Малыя Дольцы, в. — 138
 Мальборк (Марыенбург), г., Польшча — 46
 Малыч, в. — 21
 Манчакі, в. — 84
 Маркаўцы, в. — 152
 Марыянеске-Лазне (Марыенбад), г., Чэхія
 — 152
 Марыенбург, гл. Мальборк
 Москва, (Москва), г. — 21, 49, 57, 101, 102,
 104, 105, 107, 119, 129, 161, 167–169,
 187, 204, 205, 233, 234, 238, 265, 271,
 280, 284, 285, 288, 291, 294, 296, 298,
 301, 305, 312, 313
 Масковія — 323, 325, 328, 331
 Масты, г. — 315
 Медели, г. — 192
 Меднікі, гл. Мядзінікай
 Мекленбург, г., Германія — 54
 Мельніцкі прых. — 141
 Мерач — 122
 Меча — 319
 Мілейчыцы, в. — 133
 Мінавічы, в. — 314
 Мінск (Мінск), г. — 15, 23, 24, 34, 43, 56, 73,
 103, 113, 114, 118, 122, 126, 128, 129,
 137, 138, 147–149, 151, 154–156, 159,
 166, 164–167, 177, 187, 201, 104, 229,
 232, 233, 235, 236, 241, 291, 292, 294–
 296, 299, 300, 308, 312, 315
 Мінскае ваяв. — 75, 122, 152, 241
 Мінская акр. — 147
 Мінская (Мінская) губ.
 — 138, 140, 230, 271, 273, 274, 293, 297

- Мінская дыяц. — 155
 Минский окр. — 44
 Мінскі дэк. — 138, 140
 Минскі пав. — 126, 272, 315
 Мінскі р-н — 273
 Міншчына — 152, 153, 157
 Міслабары калія Клецка — 151
 Міхалішкі, мяст. — 133
 Могилевская губ. — 231, 232, 293
 Мозырскі дэк. — 141
 Мокрае, в. — 154
 Mcсіслаў, г. — 171, 177
 Mcсіслаўскі пав. — 312
 Мытлінскі прых. — 141
 Мыш, маёнт. Навагрудскага ваяв. — 157
 Мышанскае графства — 156
 Мюнхен, г., Германия — 119
 Мядзел, мяст. — 135
 Мядзінікай (Меднікі), в., Літва — 114
- Н**авагрудак (Новогрудок), г.
 — 17, 18, 44, 73, 104–107, 134, 140, 142,
 149, 153, 160, 170, 231, 315
 Навагрудскае ваяв. — 153, 169
 Навагрудская (Новогрудский окр.) акр.
 — 44, 231
 Навагрудскі дэк. — 143, 144, 145, 312
 Навагрудскі пав. — 101, 272
 Навагрудскі р-н — 273
 Навагрудчына — 152–154, 156, 158, 311
 Навадворскі дэк. — 137
 Наваселле, в. — 137
 Накрышкі, в. Навагрудскага ваяв. — 152
 Нараўлянскі р-н — 273
 Нарач, в. — 137
 Насілава, в. — 140
 Нача, мяст. — 138, 141
 Невель, г., Россия — 141, 233
 Невельский уезд — 232
 Новыя Дзвяткавічы, в. — 133
 Новачаркаск, г., Расія — 304
 Новгородская губ. — 294
 Новы Быхаў, мяст. — 157
 Новы Двор, урочышча — 17, 122
 Новы Свержань, в. — 21
 Новый Шогейн — 196
 Ноўгарад, г., Расія — 56
 Нью-Йорк, г., ЗША — 167
 Нюрнберг, г., Германия — 191, 219, 283
 Нягневічы (Негневичи), в. — 141, 197
 Нядзведзічы, в. — 141
- Нялоевічы, фальв. — 175
 Нясвіж (Несвіж, Nesvіjus), г.
 — 6, 105, 107, 108, 113, 151–157, 170,
 180–182, 184–190, 192, 194, 195, 198,
 199, 201, 202, 204, 205, 208, 217, 220–
 225, 242, 248, 249, 251, 282, 283, 286,
 287, 312, 315
 Нясвіжскі р-н — 273
 Нясвіжскі рэгіён — 22
- О**друцк, мяст. — 85
 Олтуш, в. — 141
 Олыка, гл. Алітус
 Ольштын, г., Польша — 47
 Омск, г., Расія — 100
 Орша, г. — 153, 154, 156, 240, 295
 Освейскі дэк. — 229
- П**агажэнская параф. — 138
 Падгрожскі прых. — 142
 Паддяшша — 322, 327, 330
 Падэборн, г., Германия — 50
 Пажарыцкі прых. — 138
 Пайтц, г., Германия — 45
 Палачаны, в. — 315
 Палескае ваяв. — 169
 Палескі дэк. — 137
 Палессе — 114, 272, 325
 Палянскі прых. — 142
 Пампеля, г., Італія — 11
 Параф'янава, мяст. — 133
 Партугалія — 321
 Парыж (Paris), г.
 — 102, 123, 128–130, 163, 164, 167, 240,
 256–269, 313–316, 319, 322, 327, 332
 Парычаны (Парычы?), мяст. — 142
 Пастаўшчына — 114
 Патсдам, г., Германия — 26
 Пачаеў (Почаев), г., Украіна — 267, 270
 Перабродзе, в. Браслаўскага пав.
 — 101, 139, 142
 Петраград, гл. Санкт-Пецярбург
 Петрыкаўскі р-н — 273
 Пінск (Пінск) г. — 17, 140, 142, 150, 154, 15,
 158, 160, 232, 314, 315
 Пінская епарх. — 139
 Пінскі дэк. — 138, 315
 Пінскі пав. — 152, 272, 273
 Пінскі р-н — 273
 Пінскі край — 236
 Пінскій окр. — 231

- Піншчына — 114
 Плещаніцы, мяст. — 142
 Пліса, маёнт. Полацкага пав. — 153
 Пльзень, г., Чехія — 313
 Побялаўскі прых. — 142
 Познань (Poznań), г., Польшча — 100, 108, 157, 246, 250, 286
 Полацк (Полоцк, Polock), г. — 15, 16, 22, 23, 49, 55, 150, 153, 154, 156, 236, 232, 238, 240, 242, 270, 312, 325, 331
 Полацкае ваяв. — 140, 152, 153
 Полацкае кн. — 55
 Полацкая губ. — 240
 Полацкая (Полоцкая) епарх. — 139, 229–232
 Полаччына — 238
 Польшча — 46, 100, 102, 127, 129, 130–132, 140, 146, 148, 149, 161164, 166, 168, 183, 193, 224, 226, 241, 274, 278, 308, 311, 315, 318, 320, 323–328, 330, 331
 Померанія — 193
 Поплін — 53
 Поречье, д. Глуского р-на — 45, 46
 Прага, г. — 116, 121, 129–132, 298–300, 302–306, 314
 Привлоцкій прых. — 229
 Пружанскі дэк. — 137, 144, 145
 Пружаны, мяст. — 133
 Прусія — 46, 48, 50–55, 318
 Прыстаньскі прых. — 142
 Пскоў, г., Расія — 159
 Пустынкі, мясц. — 17
 Пухавіцкі р-н — 273
 Пушкін, г., Расія — 56
- P**агачоў, г. — 315
 Радам, г., Польшча — 313
 Радамышль, г., Украіна — 227
 Радашковіны, г. п. — 103, 107, 122, 142
 Радунь, мяст. — 145
 Радуньскі дэк. — 145
 Ражанка, мяст. — 133, 137
 Разань, г., Расія — 101
 Ракаў, в. — 107, 240, 286, 315
 Расійская Федэрэцыя — 237
 Расія (Россія) — 104, 130, 140, 149, 204, 226, 232, 283, 292, 300, 301, 318, 339
 Раства-Суздальская зямля — 18
 Раствоў, г., Расія — 18
 Рацебург, г., Германія — 50
 Ровно, р-н Вища, Украіна — 45
 Ростак (Rostock), г., Германія — 53, 261
- Ротэнштайн, г., Германія — 55
 Роўна, г., Украіна — 108
 Рубяжэвічы, в. — 154
 Рудабельская вол. — 160
 Рудня, мяст. Магілёўскай епарх. — 23
 Рудня, маёнт. — 138
 Ружаны, мяст. — 133
 Русь — 52
 Рыга, г. — 49–54, 128, 129, 131, 164
 Рым (Рим, Roma), г. — 53, 55, 185, 194, 258, 265, 271, 329, 331
 Рэвель, гл. Талін
 Рэч Паспалітая — 162, 165, 167, 278, 318, 322, 329, 330
 Рэчыца — 159
 Рэчыцкі пав. — 272
- C**аксонія (Saxonia) — 53, 252
 Сакулка, мяст., Польшча — 17
 Саламарэцкая параф. — 139
 Салатыцкі прых. — 142
 Салаўкі, востраў, Расія — 240
 Салігорскі р-н — 273
 Санкт-Петэрбург (Петраград, Ленінград) — 16, 102–104, 123, 134, 150, 153, 180, 181, 183, 187, 201, 204, 205, 224, 226–228, 230, 232, 233, 235, 240, 242, 243, 245, 251, 265, 269, 282, 283, 286, 287, 288, 293, 313
 Саратов, г., Россия — 292
 Сароцкі прых. — 142
 Свір, мяст. — 133
 Свірскі дэк. — 145
 Свіслач, г. — 151
 Свіслач, р. — 23
 Свядскі прых. — 139
 Себеж, г., Россия — 231
 Селёнія, зямля — 51, 52
 Семежава, в. — 306
 Сібір — 240
 Сізёрон, Францыя — 330
 Сілезія — 327
 Сокі, в. — 274, 276, 280, 281
 Словакія — 36
 Слонім, г.
 — 102, 109, 143–145, 149, 151, 152, 155, 157, 158, 170, 242, 251, 312, 315
- Слонімскае староства — 158
 Слонімскі дэк. — 137, 143, 145
 Слонімскі пав. — 152

- Слуцк (Sluck), г.
 — 154, 157, 160, 194, 195, 197, 198, 203,
 204, 242, 248, 249, 310, 309, 310, 312
 Слуцкі дэк. — 138
 Слуцкі пав. — 272, 315
 Слуцкі р-н — 273
 Случчына — 152, 158, 306–308
 Смаленск (Смоленск), г., Расія
 — 17, 194, 235, 239, 294
 Смаленская вобл. — 293
 Смаленшчына — 323
 Смалявіцкі р-н — 273
 Смаргоньшчына — 156
 Смоленская губ. — 293, 297
 Снепава, в. — 138
 Сноў, в. — 107, 108, 138
 Сталінград, см. Волгоград
 Сталовічы, мяст. — 138
 Стамбул (Канстанцінопаль, Царград), г.,
 Турцыя — 15, 16, 325, 329
 Стан, д. — 45
 Станькова, в. — 157, 178
 Старадарожскі р-н — 273
 Стараселле, в. — 138
 Старичы, д. — 198
 Стары Быхаў, мяст. — 157
 Стары Мядзел, мяст. — 142
 Стары Свержань, мяст. — 139
 Стайбцоўскі р-н — 273
 Стайбцы, г. — 170
 Стайрова, в. — 106
 Столінская параф. — 138
 Столінскі р-н — 273
 Страсбург (Strasbourg), г., Францыя
 — 263, 283
 Студенец, с. — 231
 Судзіміцкі прых. — 142
 Суз达尔, г., Расія — 18
 Супрасль (Supraśl), мяст., Польшча
 — 137, 231, 269, 270
 Сурдэч, сядзіба Гродзенскай епарх. — 21
 Суткі, в. — 139
 Сухапольскі прых. — 142
 Сушычанскі прых. — 142
 Сынковічы, в. — 315
 Сан-Жэрмен-ан-Лай — 322, 326
 Сэрвец, в. — 139
 Сялецкі прых. — 142
 Сямяцічы, г., Польшча — 140
- Т**абольск, г., Расія — 240
- Тадулино. д. — 230
 Талін (Рэвель), г. — 49
 Тамбов, г., Россия — 291
 Тапеў — 47
 Тапыльскі прых. — 142
 Таропец, г., Расія — 16
 Тарту (Дэрпт, Юр'еў), г., Эстонія
 — 50, 51, 55, 283
 Тверская губ. — 293
 Тетеринскій дек. — 228, 230
 Томск, г., Расія — 105
 Торунь, г., Польшча — 104, 108, 286
 Трабы, мяст. — 137, 142
 Тракай (Трокі), г., Літва — 55, 73
 Трасцинечская параф. — 138
 Трокі, гл. Тракай
 Троцкае ваяв. — 326
 Тула, г., Россия — 292
 Тульская губ. — 293
 Тумілавіцкі прых. — 142
 Тураў, мяст. — 321, 332
 Тураўская епарх. — 139
 Туркаўская параф. — 139
 Турку (Або), г., Фінляндыя — 284
 Турцыя — 152
 Тускулі, г., Германія — 52
 Тыкоцин, г., Польшча — 195
- У**здронскі р-н — 273
- Уздорники, д. Сенненскаго р-на — 45, 46
 Укмергскі пав. — 122
 Украіна — 116, 122, 130, 131, 146, 160, 163,
 273, 278, 293, 300, 311, 312, 315
 Ула, р. — 241
 Уладзімір, г., Расія — 107
 Улярэвіцкі прых. — 142
 Урал — 291
 Урытэршайн, г., Германія — 55
 Устронь, хут. — 155
 Усходняя Прусія — 47
 Утихарцы — 45
 Утрэхт, г., Германія — 49
 Ушацкі р-н — 273
 Ушачы (Ушачи), мяст. — 230, 232
- Ф**алькенаў, г., Германія — 53
- Фрайбург, г., Германія — 26
 Франкфурт-на-Майне (Francofurt), г., Германія
 — 34, 39–41, 43, 251, 253, 256, 266
 Францыя — 108, 129, 151, 285, 317, 321,
 322, 327, 329

- X**алопенічы, мяст. — 142
Харьков, г., Украина — 183, 187, 201, 202, 204, 204, 205
Хвядосава Дзісенскага пав. — 270
Хельсінкі (Гельсінгфорс), г. — 282–286
Хойнікі, г. — 150, 155
Холм, гл. Хэлэм
Хорватия — 36
Хоцім (Хотим), г., Украина — 194
Хэлэм (Холм), г., Польша — 15
- Ц**арград, гл. Стамбул
Царское Село, г., Россия — 189, 219
Цвер (Капінін), г., Расія — 242
Целяханы, мяст. — 138
Цепра (Цэпра), в. — 138, 232
Цяліна, в. — 142
- Ч**авусы, г. — 178
Чаравяціцкі прых. — 142
Чаркасы, в. — 104
Чарэя, мяст. — 139, 140, 142
Чачэрск, мяст. — 102
Чачэрскае староства — 154
Чашницкій дек. — 228, 229
Черейскій дек. — 228, 229
Члухов — 196
Чыжэўскі, фальв. — 175
Чыкага, г., ЗША — 303
Чэрвень (Ігумен), г. — 160
Чэрвенські р-н — 273
Чэхаславакія — 167, 302, 305
Чехія — 50, 121, 285
- Ш**авелі (Шаўлі), гл. Шаўляй
Шарашова, мяст. — 142
Шаўляй (Шаўлі), г., Літва — 197
Шацк, мяст. — 139
Швейцарыя — 285
Швендэн, г., Германія — 52
Швенчоніс (Свянцяны), г., Літва — 106, 149
Швецыя — 322, 324, 330, 332
Шклуб, г. — 154, 156, 157, 240
Шчара, р. — 151
Шкорсы (Шкорсы), в. — 6, 17, 114, 138, 152, 154, 155, 158, 239, 311
Шчучын, г. — 151, 153
Шылавічы, в. — 140
Шэметава, в. — 179
- Э**стонія — 27, 36, 51, 53
Эфес, г., Грэцыя — 15, 16
- Ю**раславія — 123
- Я**блонская параф. — 142
Яраслаўль, г., Расія — 241
Ярэмічы, маёнт. на Навагрудчыне — 153
- A**msterdam — 256–260, 262, 263
Antverpen — 263
- B**avaria — 252
Besanson — 260
- C**olonia, гл. Köln
- D**ąbrowna — 254
- G**allia — 252
Görlitz — 263
- I**ena — 261
Ingolstadt — 263
- K**öln (Colonia) — 262, 263
- L**awaryszki — 255
Lesna — 252
Lisbona (Ulіsбony) — 247
London (Лondres) — 258–260
Lyon (Lion) — 258, 261, 263
- M**aestricht — 259
Magdeburg — 253
Milano (Mediolan) — 262
- O**czaków — 253
Oniksztы — 255
- R**akanciszki — 255
Rotterdam — 256, 263
- S**andomierz (Sandomir) — 250
- T**orino — 257
- U**lm — 253
- W**itenberg — 263
Wolna — 255

Паказальнікі склада Марыя Плакса

ЗМЕСТ

ТЭАРЭТЫЧНЫЯ И АГУЛЬНЫЯ ПЫТАННІ

Михаил Шумейко (Мінск)

- Методология выявления и отбора утраченных культурных (архивных, музеиных, библиотечных) ценностей Беларуси 5

Мая Яніцкая (Мінск)

- Пералік (няпоўны) твораў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з каштоўных металаў, якія зніклі з беларускіх музеяў у час Другой сусветнай вайны 11

Мая Яніцкая (Мінск)

- Цудатворныя абрэзы, страчаныя Беларуссю ў віхуры гістарычных падзей ... 15

ГЕРМАНІЯ

Уладзімір Адамушка (Мінск)

- Дакументы па ўгону грамадзян Беларусі на прымусовыя работы ў Германію 1941–1945 гг. з архіваў ФРГ 25

Алесь Жуткута (Мінск)

- Лацінскія документы па гісторыі беларускіх і памежных тэрыторый XIII–XIV стст. з былога Кёнігсбергскага архіва 46

Мікалай Нікандраў (Масква)

- Лёс беларускіх збораў, вывезеных у Баварыю 56

ЛІТВА

Герман Брэгер (Мінск)

- Матэрыялы Мінскай кадэнцыі Галоўнага трывбунала Вялікага Княства Літоўскага ў вільнюскім архіве (супастаўленне двух вопісаў) 73

Сяргей Гваздзёў (Мінск)

- Звесткі пра мастакоў-беларусаў у фондах Цэнтральнага дзяржаўнага архіва Літвы 99

Сяргей Гваздзёў (Мінск)

- Творы беларускіх мастакоў у Літоўскім дзяржаўным музеі 109

Арсень Ліс (Мінск)

- Матэрыялы Віленскага беларускага фонда 112

Арсень Ліс (Мінск)

- Рукапісныя матэрыялы пра Беларусь у вільнюскіх сховішчах 124

Наталля Пятровіч (Мінск)

- Крыніцы па гісторыі каталіцызму і уніяцтва Беларусі ў Дзяржаўным гістарычным архіве Літвы 132

ПОЛЬШЧА

Аляксей Літвін (Мінск)

Дакументы па гісторыі Беларусі ў Варшаўскай публічнай бібліятэцы 146

Адам Мальдзіс (Мінск)

Беларусіка ў польскіх рукапісных зборах 150

Віталь Скалабан (Мінск)

Невядомыя матэрыялы па гісторыі Беларусі ў варшаўскім Цэнтральным
ваенным архіве 158

Эўгенія Шымчук (Варшава)

Звесткі пра беларускі нацыянальны рух і палітыку польскіх уладаў у адносінах
да беларусаў у перыяд да 1939 г. у фондах Галоўнага архіва новых
документаў у Варшаве 161

Зміцер Яцкевіч (Мінск)

Звесткі па гісторыі кармеліцкіх кляштараў у Беларусі ў матэрыялах
кракаўскага архіва 170

РАСІЯ

Надежда Высоцкая (Мінск)

Документы о ценностях Несвижского замка в Эрмитаже 180

Валянцін Грыцкевіч (Санкт-Пецярбург)

Беларускія матэрыялы ў архіве Канцылярыі мітрапалітаў грэка-уніяцкай
царквы ў Расіі 226

Алексей Кавко (Москва)

Документы, выявленные в Российском государственном архиве литературы
и искусства 233

Уладзімір Кулажанска (Мінск)

Беларускія рукапісныя матэрыялы ў архівах, бібліятэках і музеях Расійскай
Федэрациі, прагледжаныя *de visu* і выяўленыя па друкаваных апісаннях 237

Мікалай Нікалаеў (Санкт-Пецярбург)

Кнігі са збораў Радзівілаў і Сапегаў у санкт-пецярбургскіх бібліятэках 242

Мікалай Нікалаеў (Санкт-Пецярбург)

Невядомае бібліографам “рускае” выданне XVIII ст. лацінскім шрыфтом 264

Леанід Побаль (Мінск)

Маскоўскія рукапісныя звесткі аб старажытнасцях Беларусі 271

Васілій Пуцко, Галіна Сафонава (Калуга)

Калужскія партрэты з сядзібы Нямцэвічаў у Соках на Брэстчыне 274

Таццяна Рошчына (Мінск)

Перамешчаныя беларускія кнігазборы: Бібліятэка Радзівілаў
(Нясвіж – Санкт-Пецярбург – Хельсінкі) 282

Віталь Скалабан (Мінск)

Дакументы па гісторыі Беларусі ў Расійскім цэнтры захоўвання і вывучэння
документаў навейшай гісторыі 288

<i>Ніна Стужынская (Мінск)</i>	
Беларускія матэрыялы ў фондах Рускага замежнага гістарычнага архіва	298
УКРАІНА	
<i>Адам Мальдзіс, Язэп Янушкевіч (Мінск)</i>	
Рукапісная беларусіка ва ўкраінскіх зборах	311
ФРАНЦЫЯ	
<i>Ігар Лялькоў (Мінск)</i>	
Беларусіка XVI–XVIII стст. у зборах Дэпартамента манускрыптаў	
Нацыянальны бібліятэкі Францыі	316
КАРОТКІЯ ЗВЕСТКІ ПРА АЎТАРАЎ	333
ПАКАЗАЛЬNIKI	
Імянны паказальнік	335
Геаграфічны паказальнік	357

В 95

Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах / Пад рэд. А. Мальдзіса (гал. рэд.) і інш. — Mn.: БФК, 1999. — 372 с. — (Вяртанне; Вып. 6)

ISBN 985-6523-05-2.

Зборнік складаецца з навуковых даследаванняў, якія заснаваны на выніках пошуку ў архівах, бібліятэках і музеях Беларусі, Польшчы, Расіі, Украіны і Францыі, дзе выяўляюцца матэрыялы, якія звязаны з духоўнай і матэрыяльнай культурай беларускага народа, паходзяць з яе тэрыторый.

Выданне разлічана на вучоных-спецыялістаў, а таксама аматараў беларускай даўніны

УДК 008 (=826) (100-87) (082)

ББК 71 (4 Беи)

Навукова-папулярнае выданне

**вяртанне
выпуск 6**

Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных,
бібліятэчных і музейных каштоўнасцей,
якія захоўваюцца ў замежных краінах

Набор і вёрстка выкананы на камп'ютэрах Цэнтра імя Ф. Скарыны
Набор і вёрстка Я. А. Мальдзіс, Т. П. Пяцровіч

Здадзена ў набор 10.09.1999. Падпісана ў друк 26.11.1999.
Фармат 60x90 $\frac{1}{16}$. Папера афсетная. Гарнітура Ариал, Таймс.
Афсетны друк. Ум. друк. арк. 23. Ул.-выд. арк. 24,4.
Тыраж 500 экз. Заказ 75.

Выдадзена па ліцензіі ГА “Беларускі фонд культуры”
ЛВ 241 ад 11.04.1998 г.

Надрукавана з дыяпазітываў у друкарні эксперыментальнага комплекснага
прадпрыемства “Светоч” Рэспубліка Беларусь, 220141, Мінск, вул. Купрэвіча, 24а
ЛП 187 ад 9.01.1998 г.

серыя
«вяртанне»

“Выяўленне, сумеснае выкарыстанне і вяртанне архіўных, бібліятэчных і музейных каштоўнасцей, якія захоўваюцца ў замежных краінах”

Папярэднія выданні серыі “Вяртанне” выйшлі:

“Вяртанне-1”.

Мн.: БФК, 1992.

“Вяртанне-2”.

Мн.: БФК, 1994.

“Вяртанне-3”.

Мн.: БФК, 1996.

“Вяртанне-4”.

Мн.: ННАЦ імя Ф. Скарэны, 1997.

“Вяртанне-5”.

Мн.: Тэхналогія, 1998.